

891.76-2  
— Т 12

Л.Н. ТАЛСТОЙ  
**ВОСКРСЕННЕ**

СОВЕТСКАЯ ССР

891.74-3

Т 16


Л. Н. ТАЛСТОЙ

# ВАСКРАСЕННЕ

РАМАН

95586

Пераклад з рускай мовы



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА  
МЕНСК \*

1937



ЛНБ

891.31-3

Л. Н. ТАЛСТОЙ

—  
T 16


# ВАСКРАСЕННЕ

РАМАН

Пераклад з рускай мовы

595472

32



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА  
МЕНСК

1937



# ЧАСТКА ПЕРШАЯ

**Матф. Гл. XVIII. Сціх 21.** Тады Пётр падышоў да яго і сказаў: Госпрадз! колькі разоў драваць брату майму, які саграшае супроць мяне? ці не да сямі разоў? 22. Ісус гаворыць яму: не кажу табе: да сямі, але да сядміжды па семдзесят разоў.

**Матф. Гл. VII. Сціх 3.** І што ты пазіраеш на сучок у воку брата твайго, а бервяна ў тваім воку не адчуваеш?

**Іоан. Гл. VIII. Сціх 7** ...хто з вас не мае грэха, першы кінь у яе камень.

**Лука. Гл. VI. Сціх 40.** Вучань не бывае вышэй за свайго настаўніка; але і ўдасканаліўшыся, будзе кожны, як настаўнік яго.

## I

Як ні стараліся людзі, сабраўшыся ў адно невялікае месца, некалькі сотняў тысяч, знявечыць тую зямлю, на якой яны цясніліся, як ні забрукоўвалі каменнем зямлю, каб нічога не расло на ёй, як ні счышчалі кожную маладую травінку, як ні дымілі каменным вугалем і нафтай, як ні абразалі дрэвы і ні выганялі ўсіх жывёл і птушак,—вясна была вясной нават і ў горадзе. Сонца грэла, трава, ажываючы, расла і зелянела ўсюды, дзе толькі не саскрэблі яе, не толькі на газонах бульвараў, але і паміж плітамі каменяў, і бярозы, топалі, чарэмха распускалі свае клейкі і пахучыя лісты, пупышкі на ліпах распукваліся; галкі, верабч і галубы па-веснавому радасна рыхтавалі ўжо гнёзды, і мухі зумкалі калі сцен, прыгрэтая сонцам. Вясёлымі былі расліны, і птушкі, і казяўкі, і дзецы. Але людзі—вялікія,

дарослыя людзі—не спынялі ашукваць і катаўцаць сябе і адзін аднаго. Людзі лічылі, што свяшчэнна і значна не гэта вясновае ранне, не гэта хараство свету божага, данае для карысці ўсіх істот,—хараство, якое скіляе да міру, згоды і любові, а свяшчэнна і важна тое, што яны самі выдумалі, каб панаваць адзін над адным.

Так, у канторы губернскай турмы лічылася свяшчэнным і значным не тое, што ўсім жывёлам і людзям даны замілаванне і радасць вясны, а лічылася свяшчэнным і значным тое, што напярэдадні атрымана было за нумарам, з пячаткай і загалоўкам папера аб tym, каб у дзеяць гадзін раніцы былі дастаўлены сёння, 28 красавіка, тры арыштаваныя, якія знаходзіліся ў турме пад следствам—дзве жанчыны і адзін мужчына. Адна з гэтых жанчын, як самая галоўная злачынніца, павінна была быць дастаўлена асобна. І вось, на падставе гэтага загаду, 28 красавіка, у цёмны смярдзючы калідор жаночага аддзялення, у восем гадзін раніцы, увайшоў старшы надзірацель. Услед за ім увайшла ў калідор жанчына са стомленым тварам і кучаравымі сівымі валасамі, адзетая ў кофту з рукавамі, абштытымі галунамі, і падпяраную рамянём з сінім кантам. Гэта была надзірацельніца.

— Вам Маславу?—запытала яна, падыходзячы з чарговым надзірацелем да адных з дзвярэй камер, што адчыняліся ў калідор.

Надзірацель, бразгаючы жалезам, адамкнуў замок і, адчыніўшы дзвёры камеры, з якой хлынула яшчэ больш смярдзючае, чым у калідоры, паветра, крыкнуў:

— Маслава, у суд!—і зноў прычыніў дзвёры, чакаючы.

Нават на дварэ турмы было свежае, жыватворчае паветра палёу, прынесенае ветрам у горад. Але ў калідоры было задушлівае тыфознае паветра, прасякнутае пахам калу, дзёгцю і гнілі, якое адразу-ж наводзіла тугу і сум на кожнага свежага чалавека. Гэта адчуда на сабе, не гледзячы на прывычку да дрэннага паветра, надзірацельніца, якая прышла з двара, Яна раптам, уваходзячы ў калідор, адчула стомленасць, і ёй захацелася спаць.

У камеры чутна была мітусня: жаночыя галасы і крокі босых ног.

— Хутчэй там паварабайся, Маслава, кажу! — крыкнуў старшы надзірацел у дзвёры камеры.

Мінuty праз дзве з дзвярэй бадзёраю хадою вышла, хутка павярнулася і стала каля надзірацеля невысокая і вельмі поўнагрудая маладая жанчына ў шэрым, халаце, надзетым на белую кофту і на белую спадніцу. На нагах жанчыны былі палатняныя панчохі, на панчохах — „острожныя коты“, галава была павязана белаю хусткаю, з-пад якой, відаць, наўмысля, былі выпушчаны кольцы кучараўых валасоў. Увесь твар жанчыны быў той асаблівай белаты, якая бывае на тварах людзей, што правялі доўгі час у зняволенні, і якая нагадвае паасткі бульбы ў склепе. Гэткія-ж былі і невялікія шырокія руکі і белая гладкая шыя, якая віднелася з-пад вялікага каўняра халата. У твары гэтым здзіўлялі, асабліва на цмянай бледнасці ablічча, вельмі чорныя, бліскучыя, крыху падпухлыя, але вельмі ажыўленыя очы, з якіх адно крыху касавурылася. Яна трymалася вельмі прама, выстаўляючы поўныя грудзі. Вышаўшы ў калідор, яна, крыху захіліўшы галаву, зірнула проста ў очы надзірацелю і спынілася ў гатоўнасці зрабіць усё, што ад яе патрабуюць. Надзірацель хацеў ужо зачыніць дзвёры, калі адтуть высунуўся бледны, суроўы, пабіты на маршчыны твар праставалосай сівой бабулькі. Бабулька пачала нешта гаварыць Маславай. Але надзірацель націснуў дзвёры на галаву бабулькі, і галава схавалася. У камеры зарагатаў жаночы голас. Маслава таксама ўсміхнулася і павярнулася да невялічкага аконца з кратамі ў дзвярах.

Бабулька з таго боку прыхілілася да аконца і хрыплым голасам прагаварыла:

— Глядзі, лішняга не выказвай, трymайся аднаго і шабаш.

— Канечне, што-небудзь адно, горш не будзе,—сказала Маслава, кіўнуўшы галавой.

— Ведама адно, а не два,—сказаў старшы надзірацель з начальніцкаю ўпэўненасцю ва ўласнай дасцінасці.—За мной, марш!

Вока бабулькі, што віднелася ў аконцы, схавалася, а Маслава вышла на сярэдзіну калідора і хуткімі частымі крокамі пайшла ўслед за старшим надзірацелем. Яны сышлі ўніз

па каменных сходнях, прайшлі каля яшчэ больш смярдзючых і шумных, чым жаночыя, камер мужчын, адкуль іх усюды праводзілі вочы ў дзверных аконцах, і ўвайшлі ў кантору, дзе ўжо стаялі два канвойныя салдаты са стрэльбамі. Пісар, які там сядзеў, даў аднаму з салдатаў працятую дымам тытуну паперу і, паказаўши на арыштантку, сказаў: „прымай“. Салдат—ніжагародскі мужык з чырвоным васпаватым тварам—паклаў паперы за абшлаг рукава шынелі і, усміхаючыся, падміргнуў таварышу, шырокаскуламу чувашу, на арыштантку. Салдаты з арыштанткай сышлі са сходак і пайшлі да галоўнага выхаду.

У дзвярах галоўнага выхаду адчынілася фортка, і, пераступіўши праз парог форткі на двор, салдаты з арыштанткай вышлі з агарожы і пайшлі горадам па сярэдзіне брукаўных вуліц.

Раміэнікі, гандляры, кухаркі, рабочыя, чыноўнікі спыняліся і з цікаўнасцю аглядалі арыштантку; некаторыя кісалі галовамі і думалі: „вось да чаго даводзяць дрэнныя, не гэткія, як насы, паводзіны“. Дзееці з жахам пазіралі на разбойніцу, заспакойваючыся толькі тым, што за ёй ідуць салдаты, і яна цяпер нічога ўжо не зробіць. Адзін вясковы мужык, прадаўши вугаль і, напіўшыся, чаю ў тракціры, падышоў да яе, перахрысціўся і даў ёй капейку.

Арыштантка пачырвонела, скіліла галаву і нешта прагаварыла.

Адчуваючы накіраваныя на сябе погляды, яна непрыметна, не паварочваючы галавы, косілася на тых, хто глядзеў на яе, і гэта звернутая на яе ўвага весяліла яе. Весяліла яе таксама чыстае, параўнаўча з турмой, веснавое паветра, але балюча было ступаць па каменнях адвыкшымі ад хадзьбы і абутымі ў нязграбныя арыштанцкія коты нагамі, і яна глядзела сабе пад ногі і намагалася крочыць як можна лягчэй. Праходзячы каля мучной крамы, перад якой хадзілі, перакачваючыся, галубы, каторых ніхто не крыўдзіў, арыштантка ледзь не зачапіла нагой аднаго шызага; голуб узляцеў і, трапыхаючы крыллямі, праляцеў па ўзусамае вуха арыштанткі, абдаўши яе ветрам. Яна ўсміхнулася, а потым цяжка ўздыхнула, успомніўши сваё становішча.

Гісторыя арыштанткі Маславай была вельмі звычайнай гісторыяй. Маслава была дачка незамужнай дваровай жанчыны, якая жыла са сваёй мэткай-скотніцай на вёсцы ў двух сяцёў-паненак памешчыц. Незамужнняя жанчына гэта раджала кожны год, і, як гэта звычайна робіцца на вёсках, дзіцёнка хрысцілі, і потым маці не карміла нежаданага, непатрэбнага дзіцёнка, які толькі перашкаджаў рабоце, і ён хутка паміраў з голаду.

Так памерла пяць дзяцей. Усіх іх хрысцілі, потым не кармілі, і яны паміралі. Шосты дзіцёнак, прыжыты ад прадзідзя-цыгана, была дзяўчынка, і лёс яе быў-бы гэткім самым, але здарылася так, што адна з двух старых паненак зайшла ў скотную, каб зрабіць вымову скотніцам за сліўкі, ад якіх пахла каровай. У скотнай ляжала радзільніца з прыгожым здаровым дзіцёнкам. Старая паненка зрабіла вымову і за сліўкі, і за тое, што пусцілі радзільніцу ў скотную, і хацела ўжо ісці, але, убачыўши дзіцёначка, расчулілася каля яго і вызвалася быць яго хроснай маці. Яна і ахрысціла дзяўчынку, а потым, шкадуючы сваёй хрэсніцы, давала маці малака і грошай, і дзяўчынка асталася ў жывых. Старая паненкі так і называлі яе „выратаванай“.

Дзіцёнку было тры гады, калі маці яе захварэла і памерла. Бабка-скотніца не мела вялікай ахвоты гадаваць унучку, і тады старая паненкі ўзялі дзяўчынку да сябе. Чорнавокая дзяўчынка вышла незвычайна жаваю і прыгожанькай, і старая паненкі ўцяшаліся ёю.

Старых паненак было дзве: меншая, дабрэйшая—Соф'я Іванаўна, яна і хрысціла дзяўчынку, і старэйшая, больш суровая—Мар'я Іванаўна. Соф'я Іванаўна прыбрала, вучыла дзяўчынку чытаць і хацела зрабіць з яе выхаванку. Мар'я Іванаўна казала, што з дзяўчынкі трэба зрабіць работніцу, добрую пакаёўку, і таму шмат ад яе патрабавала, ушчувала і нават біла дзяўчынку, калі бывала не ў гумары. Так паміж двух уплываў з дзяўчынкі, калі яна вырасла, вышла поўпакаёўка, поўвыхаванка. Яе і звалі так сярэднім іменем—не Кацька і не Каценька, а Кацюша. Яна шыла, прыбрала

пакоі, чысціла крэйдаю абрэзы, смажыла, малола, падавала каву, мыла бялізну і часам сядзела з паненкамі і чытала ім.

Да яе сваталіся, але яна ні за каго не хацела ісці, адчываючы, што жыццё яе з тымі працоўнымі людзьмі, якія сваталіся да яе, будзе цяжкім для яе, збалаванай салодкім панскім жыццём.

Так жыла яна да 16-ці год. Калі-ж ёй пайшоў семнаццаты, да яе паненак прыехаў іхні пляменнік-студэнт, багаты князь, і Кацюша, не асмельваючыся ні яму, ні нават сабе прызнацца ў гэтym, закахалася ў яго. Потым праз два гады гэты самы пляменнік па дарозе на вайну заехаў да цётак, прабыў у іх чатыры дні і напярэдадні свайго ад'езду спакусіў Кацюшу і, сунуўши ёй у апошні дзень сторублёвую паперку, паехаў. Праз пяць месяцаў пасля яго ад'езду яна даведалася дакладна, што яна цяжарная.

З таго часу ёй усё абырдла, і яна толькі думала аб тым, каб ёй збавіцца ад таго сорamu, які чакаў яе, і яна пачала не толькі неахвотна і дрэнна служыць паненкам, але, сама не ведала, як гэта здарылася,—раптам яе прарвала: яна нагрубіла паненкам, у чым сама потым каялася, і папрасіла разліку.

І паненкі, вельмі нездаволеныя ёю, адпусцілі яе. Ад іх яна перайшла пакаёкаю да станавога, але здолела там пражыць толькі тры месяцы, таму што становы, пяцідзесяцігадовы стары, пачаў прыставаць да яе, і аднойчы, калі ён быў асабліва настойлівым, яна ўскіпела, вылаяла яго дурнем і старым чортам і гэта штурханула яго ў грудзі, што ён паваліўся. Яе прагналі за грубіянства. Паступаць на месца было ні к чаму, неўзабаве трэба было радзіць, і яна перайшла да вясковай удавы-павітухі, якая гандлявала віном. Радзіла яна лёгка. Але павітуха, якая прымала на вёсцы ў хворай жанчыны, заразіла Кацюшу радзільнай гарачкай, і дзіцёнка, хлопчыка, націравалі ў выхавальны дом, дзе дзіцёнак, як расказвала бабулька, што адвозіла яго, адразу пасля прыезду памёр.

Усіх грошай у Кацюшы, калі яна перайшла да павітухі, было 127 рублёў: 27—нажытых і 100 рублёў, якія даў ёй яе спакуснік. Калі-ж яна вышла ад яе, у яе асталося ўсяго

6 рублē. Яна не ўмела берагчы гроши, і на сябе траціла, і давала ўсім, хто прасіў. Павітуха ўзяла ў яе за пражыщё—за корм і за чай—за два месяцы 40 рублē, 25 рублē пайшлі на адпраўку дзіцёнка, 40 рублē павітуха пазычыла сабе на карову, рублē 20 разышліся так—на плацці, на падарункі, так што, калі Кацюша вызыдаравела, грошай у яе не было, і трэба было шукаць месца. Месца знайшлося ў ляснічага. Ляснічы быў жанаты чалавек, але таксама, як і станавы, з першага дня пачаў прыставаць да Кацюшы. Ён быў брыдкім для Кацюшы, і яна старалася ўнікаць яго. Але ён быў вопытнейшым і хітрэйшым за яе, і галоўнае, быў гаспадаром, які мог пасылаць яе куды хацеў, і, выбраўшы мінуту, аўладаў ёю. Жонка даведалася і, застаўшы аднойчы мужа аднаго ў пакой з Кацюшай, кінулася біць яе. Кацюша не паддалася—яны пабіліся, з гэтай прычыны яе выгналі з дому, не заплаціўшы заробленага. Тады Кацюша паехала ў горад і спынілася там у цёткі. Цёткін муж быў пераплётнік і раней жыў добра, але цяпер пазбавіўся ўсіх кліентаў і піў гарэлку, прапіваючы ўсё, што яму траплялася пад руку. Цётка-ж трymала маленькую пральню і гэтым кармілася з дзецьмі і падтрымлівала нядбайніка мужа. Яна прапанавала Маславай паступіць да яе ў прачкі. Але бачачы тое цяжкае жыццё, якое было ў жанчын-прачак, што жылі ў цёткі, Маслава не спяшалася і шукала ў канторах месца прыслугі. І месца знайшлося ў пані, што жыла з двумя сынамі-гімназістамі. Праз тыдзень пасля яе паступлення старэйшы, вусаты гімназіст 6 класа пакінуў вучыцца і не даваў спакою Маславай, назаляючы ёй. Маці абвінаваціла ва ўсім Маславу і разлічыла яе. Новага месца не траплялася, але здарылася так, што, прышоўшы ў кантору, што дастаўляла прыслуг, Маслава сустрэла там паню ў пярснях і браслетах на пухлых голых руках. Паня гэта, даведаўшыся пра становішча Маславай, што яна шукае месца, дала ёй свой адрес і запрасіла да сябе. Маслава пайшла да яе. Пані ласкова сустрэла яе, пачаставала піражкамі і салодкім віном і паслала кудысьці сваю пакаёўку з запіскай. Увечары ў пакой увайшоў высокі чалавек з доўгімі сіаватымі валасамі і сівай барадой; стары гэты адразу-ж

падсеў да Маславай і пачаў, бліскаючы вачыма і ўсміхаючыся, разглядаць яе і жартаваць з ёй. Гаспадыня выклікала яго ў другі пакой, і Маслава чула, як гаспадыня гаварыла: свежаньская, вясковая. Потым гаспадыня выклікала Маславу і сказала, што гэта пісьменнік, у якога грошай вельмі багата і які нічога не пашкадуе, калі яна яму ўпадабаецца. Яна ўпадабалася, і пісьменнік даў ёй 25 рублёў, абяцаючы часта бачыцца з ёю. Грошы разышліся вельмі хутка на плату цётцы за пражыванне і на новае плацце, капялюшык і істужкі. Праз некалькі дзён пісьменнік прыслало па яе ў другі раз. Яна пайшла. Ён даў ёй яшчэ 25 рублёў і прапанаваў пераехаць на асобную кватэру.

Жывучы на кватэры, нанятай пісьменнікам, Маслава пакахала вясёлага прыказчыка, які жыў на тым самым дварэ. Яна сама абвясціла аб гэтым пісьменніку і перайшла на асобную маленъскую кватэру. А прыказчык, каторы абяцаў жаніща, паехаў, нічога не сказаўшы ёй, і, напэўна, пакінуўшы яе, у Ніжні, і Маслава асталася адна. Яна хацела было жыць адна на кватэры, але ёй не дазволілі. І акалотачны сказаў ёй, што яна можа жыць так, толькі атрымаўшы жоўты билет і прайшоўшы агляд. Тады яна пайшла зноў да цёткі. Цётка, бачачы на ёй моднае плацце, накідку і капялюшык, з павагаю сустрэла яе і ўжо не адважылася прапанаваць ёй паступіць у прачкі, лічачы, што яна цяпер стала на вышэйшую ступень жыцця. І для Маславай цяпер ужо і не было пытання аб тым, ці паступіць, ці не паступіць у прачкі. Яна са спачуваннем пазірала цяпер на тоё катаржнае жыццё, якім жылі ў першых пакоях бледныя, з худымі рукамі прачкі, з якіх некаторыя ўжо былі сухотнымі, мыючы і гладзячы ў трыццаціградуснай мыльнай пары з адчыненымі лётам і зімой вокнамі, і палохалася думкі аб тым, што і яна магла паступіць на гэтую катаргу.

І вось у гэты час, асабліва цяжкі для Маславай, бо не трапляўся ні адзін добры чалавек, Маславу адшукала жанчына, якая паставіла дзяўчат для публічных дамоў.

Маслава курыла ўжо даўно, але ў апошні час сваёй сувязі з прыказчыкам і пасля таго, як ён пакінуў яе, яна ўсё больш і больш прывучалася піць. Віно вабіла яе не толькі

таму, што яно здавалася ёй смачным, але яно вабіла яе больш за ўсё таму, што давала ёй магчымасць забыць усё тое цяжкое, што яна перажыла, і давала ёй больш вольнасці, упэўненасці ў сваёй годнасці, якіх яна не мела без віна. Без віна ёй заўсёды было нудна і сорамна.

Жанчына пачаставала цётку і, напаіўшы Маславу, пра-  
панавала ёй паступіць у добры, лепши ў горадзе дом, вы-  
стаўляючы перад ёю ўсе выгады і перавагі гэтага стано-  
вішча. Маславай трэба было выбіраць: або пагарджанае  
становішча прыслугі, у якім напэўна будуць праследаванні  
з боку мужчын і часам тайнае блудніцтва, або забяспеча-  
нае, спакойнае, узаконенае становішча і яўнае, дапушчанае  
законам і высока аплачваемае блудніцтва, і яна выбрала  
апошняе. Апрача таго, яна гэтым думала адплаціць і свайму  
спакусніку, і прыказчыку, і ўсім людзям, якія ёй зрабілі  
зло. Апрача таго, спакушала яе і было адной з прычын  
канчатковага рашэння тое, што жанчына сказала ёй, што  
адзенне яна можа заказваць сабе, якое толькі пажадае—  
аксамітнае, фai, шаўковае, бальнае з адкрытымі плячамі і  
рукамі. І калі Маслава ўявіла сябе ў яркаожоўтым шаўко-  
вым плацці з чорнай аксамітнай аблімоўкай—дэкалтэ, яна  
не магла больш трymацца і аддала пашпарт. У той самы  
вечар жанчына ўзяла раміznіка і адvezla яе ў славуты дом  
Кітаевай.

І з таго часу пачалося для Маславай тое жыццё хра-  
нічнага парушэння запаведзяў боскіх і чалавечых, якім жы-  
вуць сотні і сотні тысяч жанчын, не толькі з дазволу, але  
пад аховай урада, заклапочанага добрабытам сваіх грама-  
дзян, і канчаецца для дзевяці жанчын з дзесяці цяжкімі  
хваробамі, дачаснай старасцю і смерцю.

Раніцою і ўдзень цяжкі сон пасля orgi начы. У тры,  
чатыры гадзіны стомленае ўставанне з бруднага ложка,  
сельтэрская вада з перапою, кава, ляное хаджэнне па па-  
коях у пенюярах, кофтах, халатах, глядзенне з-за фіранак  
у вокны, вялая сварка адна з адной; потым абмыванне, абмаз-  
ванне, націранне цела, валасоў, прымерванне плацці ў, спрэчкі  
з-за іх з гаспадыней, разгляданне сябе ў люстэрка, падфарбоў-  
ванне твара, брывей, салодкая, тлустая ежа; потым адзяванне

ў яркае шаўковае, агаляючае цела, адзенне; потым выхад  
у аздобленую, ярка-асветленую залу, прыезд гасцей, му-  
зыка, танцы, цукеркі, віно, курэнне і распуста з маладымі,  
сярэднімі, поўдзецымі і друблымі старымі, халастымі, жа-  
натымі, купцамі, прыказчыкамі, армянамі, яўрэямі, татарамі,  
багатымі, беднымі, здаровымі, хворымі, п'янымі, цвярозымі,  
грубымі, ласковымі, ваеннымі, вольнымі, студэнтамі, гімна-  
зістамі—усіх магчымых станаў, узростаў і харектараў.  
І крыкі і жарты, і бойкі і музыка, і тытун і віно, і віно  
і тытун, і музыка з вечара да раніцы. І толькі раніцой вы-  
зваленне і цяжкі сон. І гэтак кожны дзень, увесь тыдзень.  
А ў канцы тыдня паездка ў дзяржаўную ўстанову—уча-  
стак, дзе дзяржаўная чыноўнікі і дактары—мужчыны,  
часам сур'ёзна і сурова, а часам з чуллівай вясёласцю, руй-  
нуочы даны ад прыроды для аховы ад злачынства не толькі  
людзям, але і жывёлам, сорам, аглядалі гэтых жанчын і  
выдавалі ім патэнт на працягванне тых самых злачынстваў,  
якія яны рабілі са сваімі супольнікамі на працягу тыдня.  
І зноў такі тыдзень. І так штодзень, і ўлетку, і зімой, і ў  
будні, і ў святы.

Так пражыла Маслава сем год. За гэты час яна змяніла  
два дамы і адзін раз была ў больніцы. На сёмым годзе яе  
знаходжання ў публічным доме і на восъмым годзе пасля  
яе першага праграшэння, калі ёй было 26 год, з ёю зда-  
рылася тое, за што яе пасадзілі ў турму, і цяпер вялі ў суд,  
посля шасці месяцаў знаходжання ў турме з забойцамі і зла-  
дзейкамі.

### III

У той час, калі Маслава, стомленая доўгім пераходам,  
падышла са сваімі канўйнымі да будынка акруговага суда,  
той самы пляменнік яе выхавальніцы, князь Дзмітрый Іва-  
навіч Нехлюдаў, які спакусіў яе, ляжаў яшчэ на сваім вы-  
сокім, пружынным з пухавай пярынай, памятым ложку і,  
адшпіліўшы каўнер галандскай, чыстай начной кашулі з  
выгладжанымі складачкамі на грудзях, курыў папяросу. Ён  
утаропленымі вачыма лазіраў перад сабою і думаў аб tym,  
што трэба яму сёння зрабіць і што было ўчора.

Успамінаючы ўчарашиі вечар, які ён правёў у Карчагіных, багатых і знатных людзей, на дачы каторых, як думалі ўсе, ён павінен жаніцца, ён, уздыхнуўшы і, кінуўшы дакураную папяросу, хацеў дастань са срэбранага партсігара другую, але раздумаў і, спусціўшы з ложка гладкія белыя ногі, знайшоў імі пантоплі, накінуў на гладкія плечы шаўковы халат і, хутка і важка ступаючы, пайшоў у суседнюю са спальнія прыбіральню, усю працятую штучным пахам элексіраў, адэкалону, фіксатуараў, духоў. Там ён вычысціў асаблівым парапашком шмат дзе запламбаваныя зубы, папаласкаў іх пахучым паласканнем, потым пачаў з усіх бакоў мыцца і выцірацца рознымі ручнікамі. Вымыўшы пахучым мылам рукі, старана вычысціўшы шчоткамі адпушчаныя пазногі і абмыўшы каля вялікага мarmуровага ўмывальніка сабе твар і тоўстую шыю, ён пайшоў яшчэ ў трэці пакой каля спальні, дзе быў прыгатаваны душ. Абмыўшы там халоднай водой мускулістае, абкладзенае тлуштасцю белае цела і абцёршыся калматай прасціней, ён апрануў чистую выгладжаную бялізну, як люстэрка наглянясаная чаравікі і сеў перад туалетам расчосваць двума шчоткамі невялікую чорную кучараўскую бараду і кучараўская валасы, якія ўжо парадзелі на пярэднія частцы галавы.

Усе рэчы, якія ён ужываў,—принялежнасці туалета: бялізна, адзенне, абутик, гальштукі, шпількі, запанкі,—былі самага першага, дарагога гатуаку, непрыкметныя, простыя, трывалыя і каштоўныя.

Выбраўшы з дзесятка гальштукаў і брошак тыя, якія першыя патрапілі пад руку,—некалі гэта было нова і за баўна, цяпер было зусім абыякава,—Нехлюдаў апрануўся ў пачышчанае і прыгатаванае на крэсле адзенне і вышаў, хаця і не зусім свежы, але чисты і надушаны, у доўгую, з нацёртым учора трыма мужыкамі паркетам, сталовую з вялізным дубовым буфетам і гэткім-жа вялікім раскладным сталом, які меў нешта ўрачыстае ў сваіх широка расстаўленых у выглядзе ільвіных лап разбіных ножках. На стале гэтым, засцеленым тонкім накрухмаленым абрусам з вялікім вензелямі, стаялі: срэбранные кафейнік з пахучаю кавай, гэткая-ж цукерніца, слівачнік з гатаванымі сліўкамі

і кошык з свежым калачом, сухарыкамі і бісквітамі. Каля прыбора ляжалі атрыманыя лісты, газеты і новая кніжка „Revue des deux Mondes“. Нехлюдаў толькі што хацеў узяцца за лісты, як з дзвярэй, што ішлі ў калідор, выплыла поўная жанчына ў гадах у трауры з мярэжнай наколкай на галаве, якая закрывала ёй няроўную сцежку прабора. Гэта была пакаёўка нябожчыцы, нядаўна ў гэтай самай кватэры памершай маці Нехлюдава, Аграфена Пятроўна, якая асталася пры сыне ў якасці эканомкі.

Аграфена Пятроўна год дзесяць у розны час жыла з маці Нехлюдавай за граніцай і мела выгляд і манеры пані. Яна жыла ў доме Нехлюдавых з дзяцінства і ведала Дзмітрыя Іванавіча яшчэ Міценькам.

— Добрая раніцы, Дзмітрый Іванавіч.

— Добрая раніцы, Аграфена Пятроўна. Што новенъкага?— запытаў Нехлюдаў, жартуючы.

— Ліст або ад княгіні, або ад князёўны. Пакаёўка даўно прынесла, у мяне чакае,—сказала Аграфена Пятроўна, падаючы ліст і значна ўсміхаючыся.

— Добра, зараз,—адказаў Нехлюдаў, узяўши ліст, і, зауважыўши ўсмешку Аграфены Пятроўны, нахмурыўся.

Усмешка Аграфены Пятроўны азначала, што ліст быў ад князёўны Карчагінай, з якой, на думку Аграфены Пятроўны, Нехлюдаў збіраўся ажаніцца. І гэта здагадка, выражаная ўсмешкай Аграфены Пятроўны, была непрыемнаю для Нехлюдава.

— Дык я ёй скажу пачакаць,—і Аграфена Пятроўна, захапіўши шчотачку для змятання са стала, каторая ляжала не на месцы, і пераклаўши яе на другое месца, выплыла са становай.

Нехлюдаў, адпячатаўши паучы ліст, пададзены яму Аграфенай Пятроўнай, пачаў чытаць яго.

„Выконваючы ўзяты на сябе абавязак быць вашай памяцю,—было напісана на аркушы шэрый тоўстай паперы з няроўнымі краямі вострым, але разгоністым почыркам,— напамінаю вам, што вы сёння, 28-га красавіка, павінны быць у судзе прысяжных і таму не можаце ніяк ехаць з намі і Коласавым глядзець карціны, як вы, з уласцівай вам лёгка-

думнасцю, учора абяцалі; à moins que vous ne soyez disposé à payer à la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous vous refusez pour votre cheval<sup>1</sup>, за тое, што не з'явіліся своечасова. Я прыгадала гэта ўчора, як толькі што вы пайшлі. Дык не запамятайце·ж.

Кн. М. Карчагіна<sup>2</sup>.

На другім баку было дадана:

„Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'à la nuit. Venez absolument à quelle heure que cela soit<sup>2</sup>.  
М. К.<sup>2</sup>.

Нехлюдаў зморшчыўся. Запіска была працягам той тонкай работы, якую вось ужо два месяцы рабіла над ім князёуна Карчагіна і сутнасць якой была ў тым, што непрыкметнымі ніцямі ўсё больш і больш звязвала яго з ёю. А тым часам, апрача той эвычайнай нерашучасці перад жаніцьбай людзей не першай маладосці і не палка закаханых, у Нехлюдава была яшчэ значная прычына, з-за якой ён, каб нават і адважыўся, не мог-бы зараз прапанаваць шлюб. Прычына гэта была не ў тым, што ён 10 год назад спакусіў Кацюшу і пакінуў яе, гэта ён зусім забыў, і ён не лічыў гэта перашкодай для свае жаніцьбы; прычына гэта была ў тым, што ў яго ў гэты самы час была з замужнай жанчынай сувязь, якая, хаця і была парвана цяпер з яго боку, але не было яшчэ прызнана парванай ёю.

Нехлюдаў быў вельмі нясмелым з жанчынамі, але менавіта гэта яго нясмеласць і выклікала ў гэтай замужнай жанчыны жаданне скарыць яго. Жанчына гэта была жонкай прадва-дзіцеля дваранства таго павета, на выбары якога ездзіў Нехлюдаў. І жанчына гэта ўцягнула яго ў сувязь, якая з кожным днём ўсё больш і больш захапляла Нехлюдава і разам з тым ўсё больш і больш адштурхвала. Спачатку Нехлюдаў не мог перамагчы спакусы, потым, адчуваючи сябе вінаватым перад ёю, ён не мог парваць гэтай сувязі без яе згоды. Вось гэта і было прычынаю, з-за якой Нех-

<sup>1</sup> Прынамсі, калі вы не маецце намеру плащы суду 300 рублёў штрафу, якіх вы пашкадавалі на тое, каб купіць каня.

<sup>2</sup> Мама прасіла вам перадаць, што ваш прыбор будзе чакаць вас да начы. Прыйходзьце, абавязкована, калі хочаце.

людаў лічыў, што ён не мае права, каб нават і хацеў гэтага, зрабіць прапанову Карчагінай.

На стале акурат ляжаў ліст ад мужа гэтай жанчыны. Убачыўшы гэты почырк і штэмпель, Нехлюдаў пачырванеў і адразу-ж адчуў той уздым энергіі, які ён заўсёды адчуваў у часе набліжэння небяспекі. Але хваляванне яго было дарэмным: муж, прадвадзіцель дваранства таго самага павета, у якім былі галоўныя маёнткі Нехлюдава, апавяшчаў Нехлюдава аб tym, што ў канцы мая прызначаецца экстраны земскі сход, і што ён просіць Нехлюдава абавязковая прыехаць і *donner un coup d'èpaule*<sup>1</sup> у наступных важных пытаннях на земскім сходзе аб школах і пад'язных шляхах, пры якіх чакалася моцнае процідзеянне рэакцыйнай партыі.

Прадвадзіцель быў ліберальны чалавек, і ён разам з некоторымі аднадумцамі змагаўся супроты рэакцыі, якая пачалася пры Александры III, і ўвесы быў захоплены гэтым змаганнем і нічога не ведаў аб сваім няшчасным сямейным жыцці.

Нехлюдаў успомніў усе тыя балочыя мінuty, якія перажываў ён у дачыненні да гэтага чалавека, успомніў, як аднойчы ён думаў, што муж даведаўся, і рыхтаваўся да дуэлі з ім, у якой ён збіраўся стрэліць у паветра, і аб той страшнай сцэне з ёю, калі яна ў роспацы выбегла ў сад да пруда з намерам утапіцца, і ён бегаў шукаць яе. „Не магу я цяпер ехаць і не магу нічога пачынаць, пакуль яна не адкажа мне“, падумаў Нехлюдаў. Ён за тыдзень перад гэтым напісаў да яе рашучы ліст, у якім прызнаваў сябе вінаватым, гатовым на ўсё, абы толькі загладзіць сваю віну, але лічыў усё-такі, для яе шчасця, іхнюю сувязь назаўсёды парванай. Вось на гэты ліст ён чакаў і не атрымліваў адказу. Тоё, што не было адказу, было часткова добраю адзнакаю. Калі-б яна не згадзілася на разрыў, яна даўно-б напісала або нават сама прыехала, як яна рабіла гэта раней. Нехлюдаў чуў, што там быў цяпер нейкі афіцэр, які заляцаўся да яе, і гэта мучыла яго рэўнасцю і разам з tym раздавала надзеяй на вызваленне ад маны, што апанавала яго.

<sup>1</sup> Падтрымаць.

Другі ліст быў ад галоўнага аконама маёнткаў. Аконам пісаў, што яму, Нехлюдаву, неабходна самому прыехаць, каб замацавацца ў правах наследніка і, апрача таго, вырашыць пытанне аб тым, як гаспадарыць: ці так, як пры нябожчыцы, ці, як ён гэта і прапанаваў нябожчыцы княгіні і цяпер прапануе маладому князю, павялічыць інвентар і ўсю зямлю, што раздаецца сялянам, абрабляць самім. Аконам пісаў, што такая эксплаатацыя дасць болей карысці. Пры гэтым аконам прасіў выбачэння за тое, што крыху спазніўся з высылкаю 3000 рублёў, якія трэба было даслать па раскладу да 1-га чысла. Грошы гэтыя ён вышле з наступнай поштай. А спазніўся ён даслаць таму, што ніяк не мог сабраць з сялян, якія ў сваёй несумленнасці дайшлі да такой ступені, што для таго, каб прымусіць іх, неабходна было звярнуцца да ўлады. Ліст гэты быў і приемным і непрыемным для Нехлюдава. Приемна было адчуваць сваю ўладу над вялікай уласнасцю і неприемна было тое, што ў часе свае першае маладосці ён быў палкім прыхільнікам Герберта Спенсера і асабліва, сам будучы буйным землеўласнікам, быў здзіўлен яго словамі ў „Social statics“ пра тое, што справядлівасць не даваляе прыватнай зямельнай уласнасці. Са шчырасцю і рашучасцю маладосці ён не толькі гаварыў тады аб тым, што зямля не можа быць прыватнай уласнасцю, і не толькі ў універсітэце пісаў творы пра гэта, але і ў жыцці аддаў тады невялікую частку зямлі (якая належала не яго маці, а як спадчына ад бацькі яму асабова) мужыкам, не жадаючы супроць сваіх перакананняў валодаць зямлём. Цяпер, атрымаўши спадчыну і зрабіўшыся буйным землеўласнікам, ён павінен быў учыніць адно з двух: або адмовіцца ад сваёй уласнасці, як гэта ён зрабіў дзесяць год перад гэтым у дачыненні да 200 дзесяцін бацькоўскай зямлі, або маўклівай згодай признаць усе свае ранейшыя думкі памылковымі і няправільнымі.

Першага ён не мог зрабіць, бо ў яго не было ніякіх, апрача зямлі, сродкаў існавання. Служыць ён не хацеў, а тымчасам ужо былі набыты арыстакратычныя звычки жыцця, ад якіх ён лічыў, што не можа збавіцца. Ды і не было прычыны, бо не было ўжо ні той сілы перакананія, ні той

рашучасці, ні таго гонару і жадання здзівіць, якія былі ў маладосці. Другога-ж—адмовіца ад тых ясных і бяспрэчных доказаў аб незаконнасці ўладання зямлёю, якія ён тады ўзяў з „Соцыяльной статыкі“ Спенсера і бліскучае пацверджанне якім ён знайшоў потым, ужо значна пазней, у творах Генры Джорджа,—ён ніяк не мог.

І таму аконамаў ліст быў непрыемным для яго.

#### IV

Выпіўши кавы, Нехлюдаў пайшоў у габінет, каб даведацца ў позве, калі трэба быць у судзе, і напісаць адказ князёўне. У габінет трэба было праісці праз майстэрню. У майстэрні стаяў мальберт з перагорнутай пачатай карцінай, і развесаны былі эцюды. Выгляд гэтай карціны, над якой ён працаўваў два гады, і эцюдаў, і ўсёй майстэрні на гадалі яму перажытае з асаблівой сілай у апошні час адчуванне бяссілля ісці далей у мастацтве. Ён тлумачыў гэта адчуванне занадта тонка развітым эстэтычным пачуццем, але ўсё-такі адчуванне гэта было вельмі непрыемным.

Сем год таму назад ён пакінуў службу, парашыўши, што ў яго ёсць талент да малявання, і з вышыні мастацкай дзейнасці пазіраў крыху з пагардай на ўсе іншыя заняткі. Цяпер выходзіла, што ён на гэта не меў права. І таму кожны ўспамін аб гэтым быў для яго непрыемным. Ён з цяжкім адчуваннем паглядзеў на ўсе гэтыя багатыя прыстасаванні майстэрні і ў кепскім настроі ўвайшоў у габінет. Габінет быў вельмі вялікі, высокі пакой, з рознастайнымі аздабленнямі і зручнымі прыстасаваннямі.

Адразу-ж адшукаўши ў шуфлядцы вялікага стала, пад аддзелам *тэрміновыя*, позву, у якой значылася, што ў судзе трэба было быць у адзінаццаць, Нехлюдаў сеў пісаць да князёўны запіску аб tym, што ён дзякуе ёй за запрашэнне і пастараецца прыехаць к абеду. Але, напісаўши адну запіску, ён разарваў яе: было вельмі інтymна; напісаў другую—было холадна, амаль зняважліва. Ён зноў разарваў і паціснуў у сцяне гузік. У дзвёры ўвайшоў

у шэрым калянкоравым фартуху, паджылы, пануры, паголены з бакенбардамі лёкай.

— Калі ласка, пашліце па раміznіka.

— Слухаю.

— Ды скажыце—тут чакаюць ад Карчагіных,—што дзякую, пастараюся быць.

— Слухаю.

„Непачціва, але не магу пісаць. Усёадно пабачымся з ёю сёння“,—падумаў Нехлюдаў і пайшоў апранацца.

Калі ён, апрануўшыся, вышаў на ганак, знаёмы раміznік на гумавых шынах ужо чакаў яго.

— А ўчора, вы толькі паехалі ад князя Карчагіна,—сказаў раміznік, поўабарачваючи сваю дужую загарэлую шию ў белым каўняры кашулі,—і я прыехаў, а швейцар гаворыць: „толькі вышлі“.

„І раміznікі ведаюць аб маіх дачыненнях да Карчагіных“,—падумаў Нехлюдаў, і навырашанае пытанне, якое займала яго заўсёды апошні час—трэба або не трэба жаніцца з Карчагінай, паўстала перад ім, і ён, як у большасці пытанняў, каторый зайдзіў яго ў гэты час, ніяк, ні ў той, ні ў другі бок, не мог вырашыць яго.

На карысць жаніцьбы наогул было, па-першае, тое, што жаніцьба, апрача прыемнасцей сямейнага шчасця, упарадкоўваючы палацавое жыццё, давала магчымасць „нравственнага“ жыцця, як ён называў такое сямейнае жыццё; па-другое, і галоўнае, тое, што Нехлюдаў спадзіваўся, што сям'я, дзе зідзіць сэнс яго цяпер беззмястоўнаму жыццю. Гэта было за жаніцьбу наогул. Супроты-жа жаніцьбы быў, па-першае, агульны ўсім немаладым халасцякам страх за пазбаўленне свабоды і, па-другое, несвядомы страх перад тамнай істотай жанчыны.

У карысць-же, у прыватнасці, жаніцьбы іменна на *Micci* (Карчагіну звалі *Марыя*, і, як ва ўсіх сем'ях вядомага круга, ёй далі мянушку)—было, па-першае, што яна была пародзіста і ва ўсім, ад адзежы да манеры гаварыць, хадзіць, смяяцца, выдзялялася ад простых людзей, выдзялялася не чым-небудзь выключным, а „порядочнасцю“,—ён не ведаў іншага выразу гэтай уласцівасці

і цаніў гэту ўласцівасць вельмі высока; па-другое, яшчэ тое, што яна вышэй усіх іншых людзей цаніла яго, стала быць, па яго паняццях, разумела яго. І гэта разуменне яго, г.зн. прызнанне яго высокіх вартасцей, сведчыла для Нехлюдава аб яе розуме і вернасці суджэння. Супроць-жа жаніцьбы на Micci, у прыватнасці было, па-першае, вельмі магчыма можна-б было знайсці дзяяўчыну, маючу яшчэ значна больш вартасцей, чым Micci, і таму болей дастойную яго, па-другое, тое, што ёй было 27 год, і таму, напэўна, у яе былі ўжо ранейшыя любові,—гэта мысль была мучыцельна для Нехлюдава. Гордасць яго не мірылася з тым, каб яна нават у мінулым магла любіць не яго. Разумеецца, яна не магла ведаць, што яна сустрэне яго, але адна мысль аб тым, што яна магла любіць каго-небудзь раней, зневажала яго.

Так што довадаў было столькі-ж за, колькі і супроць; па крайній меры, па сіле сваёй довады гэтая былі роўны, і Нехлюдаў, смяючыся, сам над сабою, называў сябе Бурыданавым аслом. І ўсё-такі аставаўся ім, не ведаючы, да якой з двух вязанак звярнуцца.

„Аднак, не атрымаўши адказу ад Mar'i Васільеўны (жонкі прадвадзіцеля), не пакончыўши зусім з тым, я і не магу нічога прадпрыняць“, сказаў ён сабе.

І гэта разуменне таго, што ён можа і павінен не спяшацца з вырашэннем, было прыемна яму.

„Аднак, гэта ўсё я абдумаю пасля“, сказаў ён сабе, калі яго пралётка зусім ужо ціха падкацілася да асфальтавага пад'езда суда.

„Цяпер трэба сумленна, як я заўсёды раблю і лічу патрэбным, выкананць грамадскі абавязак. Апрача таго гэта часта бывае і цікава“, сказаў ён сабе і ўвайшоў міма швейцара ў прадпакой суда.

## V

У калідорах суда ўжо пачалася мітусніна, калі Нехлюдаў увайшоў.

Вартаўнікі то хутка хадзілі, то трушком, нават не падымаючы ног ад падлогі, але шмыгаючы імі, запыхкаўшыся,

бегалі ўзад і ўперад з даручэннямі і паперамі. Прыставы, адвакаты і судовыя служачыя праходзілі то туды, то сюды, прасіцелі або падсудныя не пад вартай панура вандравалі калі сцен або сядзелі, чакаючы.

— Дзе акруговы суд?—запытаўся Нехлюдаў у аднаго з вартаўнікоў.

— Які вам? Ёсьць грамадзянскае аддзяленне, ёсьць судовая палата.

— Я прысяжны.

— Крымінальнае аддзяленне. Так-бы і сказалі. Сюды направа, потым налева і другія дзвёры.

Нехлюдаў пайшоў, як паказалі.

Калі паказаных дзвярэй стаялі два чалавекі, чакаючы: адзін быў высокі, тоўсты купец, добрадушны чалавек, які, відаць, выпіў і закусіў і быў у добрым гуморы; другі быў прыказчык яўрэйскага паходжання. Яны гутарылі пра цану на шэрсць, калі да іх падышоў Нехлюдаў і запытаў, ці тут пакой прысяжных.

— Тут, пане, тут. Таксама наш брат, прысяжны?—весела падміргваючы, запытаў добрадушны купец. — Ну што-ж, разам папрацуем,—працягваў ён на сцвярджальны адказ Нехлюдава.—2-ой гільды Баклашоў,—сказаў ён, даючы мяккую шырокую непадатлівую руку,—папрацаваць трэба. З кім маю прыемнасць?

Нехлюдаў назваў сябе і прайшоў у пакой прысяжных.

У невялікім пакой прысяжных было чалавек дзесяць рознага сорту людзей. Усе толькі што прышлі, і некаторыя сядзелі, іншыя хадзілі, разглядаючы адзін аднаго і знаёмычыся. Быў адзін адстаўны ў мундзіры, другі ў сурдутах, у пінжаках, адзін толькі быў у паддзёўцы.

На ўсіх быў,—не гледзячы на тое, што шмат каго гэта адарвала ад справы і што яны казалі, што ім цяжка гэта,—на ўсіх быў адбітак некаторага задавальнення, разуменне выканання грамадскай значнай справы.

Прысяжныя, хто пазнаёміўшыся, а хто так, толькі згадваючыся, хто—хто, гутарылі паміж сабой аб надвор'і, аб ранній вясне, аб справах, што меліся разбірацца. Тыя, хто не былі знаёмы, паспяшаліся пазнаёміцца з Нехлю-

давым, відавочна, лічачы гэта за адменны гонар. І Нехлюдаў, як і заўсёды сярод незнаёмых людзей, прымаў гэта як неабходнае. Калі-б у яго запыталіся, чаму ён лічыць сябе вышэй за большасць людзей, ён не здолеў-бы адказаць, бо ўсё яго жыццё не мела ніякіх асаблівых пераваг. Тоё, што ён гаварыў добра па-англійску, па-французску і па-нямецку, што на ім была бялізна, адзенне, гальштук і запанкі ад самых першых пастаўшчыкоў гэтых тавараў, ніяк не магло быць—ён сам разумеў—прычынай прызнання яго перавагі. А таксама ён безумоўна прызнаваў гэту сваю перавагу і прымаў адзнакі пашаны, якія выказвалі яму, як неабходнае, і крыўдзіўся, калі гэтага не было. У пакоі прысяжных яму неяк давялося адчуць гэта непрыемнае адчуванне ад выказанай яму непавагі. У ліку прысяжных знайшоўся знаёмы Нехлюдава. Гэта быў Пётр Герасімавіч (Нехлюдаў і не ведаў і нават крыху пахваляўся tym, што не ведае яго прозвішча), былы настаўнік дзяцей яго сястры. Пётр Герасімавіч гэты скончыў курс і быў цяпер настаўнікам гімназіі. Яго заўсёды не любіў Нехлюдадаў з яго фамільярнасцю, за яго самаздаволены рогат, наогул за яго „коммунасцю“, як гаварыла сястра Нехлюдава.

— А, і вы патрапілі,—з гучным рогатам сустрэў Пётр Герасімавіч Нехлюдава.—Не выкруціліся?

— Я і не думаў выкручвацца,—строга і панура сказаў Нехлюдадаў.

— Ну, гэта грамадзянская адвага. Пачакайце, як захочаце есці, ды спаць не дадуць, не тое заспываеце!—яшчэ галасней рагочучы, загаварыў Пётр Герасімавіч.

„Гэты пратаіерэяў сын зараз пачне „ты“ гаварыць“, падумаў Нехлюдадаў і, выразіўшы на сваім твары гэткі сум, які быў-бы натуральным толькі, каб ён зараз даведаўся аб смерці ўсіх сваякоў, адышоў ад яго і наблізіўся да группы, што згуртавалася каля паголенага высокага, самавітага пана, які нешта ажыўлена расказваў. Пан гэты гутарыў аб працэсе, які ішоў цяпер у грамадзянскім аддзяленні, як аб добра вядомай яму справе, называючы суддзяў і адвакатаў па імю і па бацьку. Ён расказваў пра той надзвычайны абарот, які ўмёў даць справе славуты адвакат і па якому адна

з бакоў, старая пані, не гледзячы на тое, што яна была зусім невінаватай, павінна будзе нізвашта заплаціць вялікія гроши супраціўнаму боку.

— Геніяльны адвакат! — гаварыў ён. Яго слухалі з павагаю, і некаторыя намагаліся ўставіць свае заўагі, але ён усіх абрываў, нібы ён адзін мог ведаць усё як след.

Не гледзячы на тое, што Нехлюдаў прыехаў позна, давялося доўга чакаць. Затрымліваў справу адзін з членаў суда, які яшчэ дагэтуль не прыехаў.

## VI

Судовы старшыня прыехаў у суд рана. Старшыня быў высокі, гладкі чалавек з вялікімі сіаватымі бакенбардамі. Ён быў жанаты, але жыў вельмі распусна, таксама як і яго жонка. Яны не перашкаджалі адзін аднаму. Сёння раніцою ён атрымаў запіску ад швейцаркі-гувернанткі, якая жыла ў іхнім доме ўлетку і цяпер праезджала з поўдня ў Пецербург, што яна будзе ў горадзе паміж трима і шасцю гадзінамі чакаць яго ў гасцініцы „Італія“. І таму яму хацелася пачаць і скончыць раней сёнешніе паседжанне з тым, каб да шасці паспесь наведаць гэтую рыжаньку Клару Васільеўну, з якой у яго ў мінулым годзе ўлетку на дачы завязаўся раман.

Увайшоўшы ў габінет, ён замкнуў дзвёры, дастаў з шафы з паперамі з ніжній паліцы дзве галтэры (гіры) і зрабіў 20 рухаў угору, уперад, убок і ўніз і потым тро разы лёгка прысеў, трymаючи галтэры над галавой.

„Нішто так не падтрымлівае, як абліванне вадою і гімнастыка“, падумаў ён, мацаючи левай рукой з залатым перснем на безыменным пальцы цапружаны бісепс правай. Яму аставалася яшчэ зрабіць мулінэ (ён заўсёды рабіў гэтая два рухі перад доўгімі паседжаннямі), калі дзвёры задрыжэлі. Нехта хацеў адчыніць іх. Старшыня хутка паклаў гіры на месца і адчыніў дзвёры.

— Прабачце, — сказаў ён.

У пакой увайшоў адзін з членаў у залатых акулярах, невысокі, з паднятымі плячамі і нахмураным тваром.

— Зноў Мацвея Нікіціча няма,—сказаў член нездаволена.

— Няма яшчэ,—надзяючы мундзір, адказаў старшыня.—Вечна позніца.

— Дзіву даеся, як яму не сорамна,—сказаў член і сярдзіта сеў, вымачоючи папяросы.

Член гэты, вельмі акуратны чалавек, сёння раніцою меў непрыемную сутычку з жонкай за тое, што жонка патраціла раней тэрміну дадзенага ёй на месяц гроши. Яна прасіла даць ёй уперад, але ён сказаў, што не адступіць ад свайго. Вышла сцэна. Жонка сказала, што, калі так, дык абеду не будзе, каб ён і не чакаў абеду дома. На гэтым ён паехаў, баючыся, што яна выканае сваю пагрозу, бо ад яе ўсяго можна было чакаць.—„Вось і жыві добрым, маральнym жыццём,—думаў ён, гледзячы на зязючага, здаровага, вясёлага і добрадушнага старшыню, які, шырокі расстаўляючы локці, прыгожымі белымі рукамі разгладжваў густыя і доўгія сіаватыя бакенбарды абапал шытага каўняра:—ён заўсёды здаволены і вясёлы, а я пакутую“.

Увайшоў сакратар і прынёс нейкую справу.

— Вельмі дзякую вам,—сказаў старшыня і закурыў папяроску.—Якую-ж справу пусцім першай?

— Ды я думаю, атручэнне,—нібы абыякава сказаў сакратар.

— Ну, добра, атручэнне дык атручэнне,—сказаў старшыня, скеміўшы, што гэта такая справа, якую можна скончыць да 4-х гадзін, а потым паехаць.—А Мацвея Нікіціча няма?

— Яшчэ няма.

— А Брэве тут?

— Тут,—адказаў сакратар.

— Дык скажыце яму, калі ўбачыце, што мы пачнем з атручэння.

Брэве быў той таварыш пракурора, які павінен быў адвінавацца на гэтым паседжанні.

Вышаўшы ў калідор, сакратар сустрэў Брэве. Падняўшы высока плечы, ён, у расшпіленым мундзіре, з партфелем падпахай, амаль бегма, пастукваючы абцасамі і махаючы

вольнай рукой так, что роўніца рукі была пёрпендыкулярна да напрамку яго руху, хутка ішоў па калідоры.

— Міхаіл Пятровіч прасіў даведацца, ці гатовы вы,— запытаў у яго сакратар.

— Зразумела, я заўсёды гатоў,—сказаў таварыш пракурора.—Якая справа першая?

— Атручэнне.

— І вельмі добра,—сказаў таварыш пракурора,—але ён зусім не знаходзіў гэта вельмі добрым; ён не спаў усю ноч. Яны праважалі таварыша, многа пілі і гулялі да 2 гадзін, а потым паехалі да жанчын у той самы дом, у якім шэсць месяцаў перад гэтым яшчэ была Маслава, так што акурат справу аб атручэнні ён не паспеў прачытаць і цяпер хацеў перагледзець яе. Сакратар-жа наўмысля, ведаочы, што ён не чытаў справы аб атручэнні, парай старшыні пусціць яе першай. Сакратар быў чалавекам ліберальнага, нават радыкальнага кірунку думак. А Брэве быў кансерватыўным і, нават, як усе служачыя ў Расіі немцы, асабліва ў адданы правасуддзю, і сакратар не любіў яго і зайдросці ў яго месцу.

— Ну, а як аб скапцах?—запытаў сакратар.

— Я сказаў, што не магу,—сказаў таварыш пракурора,—за адсутнасцю сведкаў, так і заяўлю суду.

— Але-ж усёроўна...

— Не магу,—сказаў таварыш пракурора і, зноў махаючы рукой, прабег у свой габінет.

Ён адкладаў справы аб скапцах за адсутнасцю зусім нязначнага і непатрэбнага для справы сведкі толькі таму, што справа гэтая, разглядаючыся ў судзе, дзе склад прысяжных быў інтэлігентным, магла скончыцца апраўданнем.

Са старшынёю было ўмоўлена, што гэтая справа юніна была быць перанесена на сесію павятовага горада, дзе будучы пераважна сяляне, і таму больш шансаў адвінавачвання.

Рух па калідоры ўсё павядлічваўся. Больш за ўсё народу было каля залы грамадзянскага аддзялення, у якім праходзіла тая справа, аб якой гаварыў самавіты пан прысяжным, аматар судовых спраў. У зроблены перапынак з гэтай залы

вышла тая самая бабулька, у якой геніяльны адвакат здолеў адсудзіць яе маё масць на карысць дзяльца, які не меў на гэтую маё масць ніякага права,—гэта ведалі і суддзі, а тым больш ісцец і яго адвакат; але прыдуманы імі ход быў такім, што нельга было не адабраць маё масць у бабулькі і не аддаць яе дзяльцу. Бабулька была тоўстая жанчына ў прыгожым плаці і з вялікім кветкамі на капялюшыку. Яна, вышаўшы з дзвярэй, спынілася ў калідоры і, разводзячы тоўстымі кароткімі рукамі, усё паўтарала, звяртаючыся да свайго адваката: „Што-ж гэта будзе? Зрабіце ласку! Што-ж гэта?“ Адвакат глядзеў на кветкі на яе капялюшыку і не слухаў яе, нешта мяркуючы.

Следам за бабулькай з дзвярэй залы грамадзянскага аддзялення, ззяючы пластронам шырока раскрытай каміэлькі і самаздаволеным тварам, шпарка вышаў той самы славуты адвакат, які зрабіў так, што бабулька з кветкамі асталася без усяго, а дзялец, які даў яму 10 тысяч рублёў, атрымаў больш 100 тысяч. Погляды ўсіх звярнуліся на адваката, і ён адчуваў гэта, і ўсім выглядам сваім нібы гаварыў: „не трэба ніякіх праяў адданасці“, і хутка прайшоў міма ўсіх.

## VII

Нарэшце прыехаў і Мацвеі Нікіціч, і судовы прыстаў, худы чалавек з доўгай шыяй і хадой на бок і таксама на бок высунутай ніжнай губой, увайшоў у пакой прысяжных.

Судовы прыстаў гэты быў сумленны чалавек, з універсітэцкай адукцыяй, але нідзе не мог утрымацца на месцы, бо піў запоеем. Тры месяцы перад гэтым адна графіня, якая спрыяла яго жонцы, знайшла яму гэта месца, і ён дагэтуль трymаўся на ім і радаваўся гэтаму.

— Што-ж, панове, пазбіralіся ўсе?—сказаў ён, надзяваючы *rince-nez* і гледзячы праз яго.

— Усе, здаецца,—сказаў вясёлы купец.

— Вось праверым,—сказаў судовы прыстаў і, дастаўши з кішэні ліст, пачаў пераклікаць, паглядаючы на прысутных то поверх *rince-nez*, то скроў яго.

— Стажкі советнік І. М. Нікіфараў.

— Я,—сказаў самавіты пан, які ведаў усе судовыя справы.  
— Адстаўны палкоўнік Іван Сямёнаўіч Іваноў.  
— Тут,—адгукнуўся худы чалавек у адстаўным мундзіры.  
— Купец 2-й гільдыі Пётр Баклашоў.  
— Ёсьць,—сказаў добрадушны купец, усміхаючыся на ўесь рот.—Гатовы!

— Гвардыі паручык князь Дэмітрый Нехлюдаў.  
— Я,—адказаў Нехлюдаў.

Судовы прыстаў асабліва пачціва і прыемна, гледзячы поверх pince-nez, пакланіўся, нібы вылучаючы яго гэтым ад іншых.

— Капітан Юрый Дэмітравіч Данчэнка, купец Грыгорый Ефімавіч Кулешоў і т. д., і т. д.

Усе, апрача двух, прышлі.

— Цяпер, калі ласка, панове, у залу,—прыемным жэстам паказваючы на дзвёры, сказаў прыстаў.

Усе рушылі і, прапускаючы адзін аднаго ў дзвярах, вышлі ў калідор і з калідора ў залу паседжання.

Зала суда была вялікім доўгім пакоем. Адзін канец яго быў занят узвышеннем, да якога вялі тры сходкі. На ўзвышенні пасярэдзіне стаяў стол, накрыты зялёным сукном з больш цмянай зялёнай бахрамой. Ззаду стала стаялі тры крэслы з вельмі высокімі дубовыми разбінамі спінкамі, а за крэсламі вісеў у залатой аправе яркі партрэт на ўесьрост цара ў мундзіры і з істужкай. Цар адставіў нагу і трymаўся за шаблю. У правым кутку вісеў ківот з абразом Хрыста ў цярновым вянку, і стаяў аналой, і з правага-ж боку стаяла канторка пракурора. З левага боку, супроць канторкі, быў у глыбіні столік сакратара, а бліжэй да публікі—точаныя дубовыя краты і за імі яшчэ незанятая лаўка падсудных. З правага боку на ўзвышенні стаялі ў два рады крэслы таксама з высокімі спінкамі для прысяжных, унізе—сталы для адвакатаў. Усё гэта было ў пярэдній частцы залы, падзеленай кратамі папалам. А задняя частка ёсі занята была лавамі, якія, узвышаючыся адзін над другім, ішлі да задній сцяны. У задній частцы залы, на пярэдніх лавах, сядзелі чатыры жанчыны, накшталт фабрычных або пакаёвак, і двое мужчын, таксама з рабо-

чых, якія нясмела шапталіся паміж сабой, бо, відаць, на іх  
моцна падзейнічала багацце ўбрання залы.

Хутка пасля прысяжных судовы прыстаў аднабаковай  
хадою вышаў насярэдзіну і голасна, нібы ён хацеў напало-  
хаць прысутных, пракрычаў:

— Суд ідзе!

Усе ўсталі, і на ўзвышэнне залы вышлі суддзі: старшыня  
са сваімі мускуламі і дзівоснымі бакенбардамі; потым па-  
нуры член суда ў залатых акулярах, які цяпер зрабіўся  
яшчэ больш панурым, бо перад самым паседжаннем ён  
сустрэў свайго шурина, кандыдата на судовыя пасады, які  
сказаў яму, што ён быў у сястры, і сястра абвясціла яму,  
што абеду не будзе.

— Так што, відаць, у шынок паедзем,—сказаў шурын  
смеючыся.

— Няма нічога смешнага,—сказаў пануры член суда і  
зрабіўся яшчэ больш панурым.

І, урэшце, трэці член суда, той самы Мацвей Нікіціч,  
які заўсёды пазніўся,—гэты член быў барадаты чалавек з  
вялікімі, уніз адцягнутымі, ласкавымі вачымі. Член гэты  
хварэў на катар страўніка і з сёнешнім раніцы пачаў, як раіў  
доктар, новы рэжым, і гэты новы рэжым затрымаў яго сёння  
дома больш, як звычайна. Цяпер, калі ён уваходзіў на  
узвышэнне, ён меў сур'ёзны выгляд, таму што ў яго была  
звычка загадваць усімі магчымымі сродкамі на пытанні,  
якія ён задаваў сабе. Цяпер ён загадаў, што калі лік кро-  
каў да крэсла ад дзвярэй габінета будзе дзяліцца на тры  
без рэшты, дык новы рэжым вылечыць яго ад катара, ка-  
лі-ж не будзе дзяліцца, дык не. Крокава было дваццаць  
шэсць, але ён зрабіў маленькі крок і якраз на дваццаць  
сёмы падышоў да крэсла.

Постаці старшыні і членаў, якія вышлі на ўзвышэнне ў  
сваіх вышытых залатых каўнерах мундзіраў, былі вельмі  
самавітымі. Яны самі адчувалі гэта, і ўсе трое, нібы збян-  
тэжаныя сваёй велічнасцю, спяшаючыся і сарамліва апуска-  
ючы вочы, селі на свае разбяняныя крэслы за накрыты зялё-  
ным сукном стол, на якім узвышаўся трохкүтны інструмент  
з арлом, шкляныя вазы, у якіх бываюць у буфетах цукеркі,

стаяла чарнільніца, ляжалі пер'і, папера чистая і завостраныя алоўкі розных памераў. Разам з суддзямі ўвайшоў і таварыш прокурора. Ён таксама спяшаючыся, з партфелем падпахай, і таксама махаючи рукою, прайшоў да свайго месца ля акна і адразу ж паглыбіўся ў чытанне і перагледжванне папер, карыстаючыся кожнай хвілінай для таго, каб падрыхтавацца да справы. Прокурор гэты толькі што чацверты раз абвінавачваў. Ён быў вельмі ганарлівым і цвёрда парашыў зрабіць кар'еру, і таму лічыў неабходным дамагацца абвінавачвання па ўсіх справах, па якіх ён будзе абвінавачваць. Сутнасць справы аб атручванні ён ведаў у агульных рысах і склаў ужо план прамовы, але яму патрэбны былі яшчэ некаторыя даведкі, вось іх ён цяпер спехам і выпісваў са справы.

Сакратар сядзеў на процілеглым канцы ўзвышэння і, падрыхтаваўшы ўсе тыя паперы, якія могуць быць патрэбнымі для чытання, прагледжаў забаронены артыкул, які ён дастаў і чытаў учора. Яму хацелася пагаварыць пра гэты артыкул з членам суда з вялікай барадой, які падзяляў яго погляды, і раней размовы хацелася добра пазнаёміцца з артыкулам.

### VIII

Старшыня, прагледзеўшы паперы, зрабіў некалькі запытання ѿ судоваму прыставу і сакратару і, атрымаўшы сцвярджальныя адказы, загадаў прывесці падсудных. Адразу ж дзвёры за кратамі адчыніліся, і ўвайшлі ў шапках два жандары з аголенымі шаблямі, а за імі спачатку адзін падсудны, рыжы мужчына з вяснянкамі, і дзве жанчыны. Мужчына быў апрануты ў арыштанцкі халат, занадта шырокі і доўгі для яго. Уваходзячы ў суд, ён трymаў руکі з адтапыранымі вялікімі пальцамі, напружана выгнутымі па швах, прытрымліваючы гэтым становішчам занадта доўгія рукавы, якія спадалі. Ён, не пазіраючы на суддзяў і гледачоў, уважліва глядзеў на лаву, якую абыходзіў. Абышоўшы яе, ён акуратна, з краю, даючы месца іншым, сеў на яе і, упіўшы вочы на старшыню, нібы шэпчуцы нешта, пачаў шавяліць мускуламі шчок. За ім увайшла немаладая жанчына, так-

сама адзетая ў арыштанці халат. Галава жанчыны была абвязана арыштанцкай хусткай, твар быў шэра-белы, без брывей і расніц, але з чырвонымі вачымі. Жанчына гэта здавалася зусім спакойнай. Калі яна праходзіла на сваё месца, халат яе зачапіўся за нешта, яна старанна, не спяшаючы, выпрастала яго і села.

Трэцяя падсудная была Маслава.

Як толькі яна ўвайшла, вочы ўсіх мужчын, што былі ў зале, накіраваліся на яе і доўга не адрываліся ад яе белага, з чорнымі глянсоўна-бліскучымі вачамі твару і высокіх грудзей, што выступалі пад халатам. Нават жандар, міма якога яна праходзіла, не спускаючы вачэй, глядзеў на яе, пакуль яна праходзіла і садзілася, і потым, калі яна села, нібы прызнаючы сябе вінаватым, хутка адварнуўся і, устрасануўшыся, упяў вочы ў акно проста перад сабой.

Старшыня пачакаў, пакуль падсудныя занялі свае месцы, і, як толькі Маслава села, звярнуўся да сакратара.

Пачалася звычайная працэдура: пералічэнне прысяжных засядцацеляў, размовы аб тых, што не з'явіліся, пакаранне іх штрафам і вырашэнне аб тых, якія адпрашваліся, і папаўненне адсутных запаснымі. Потым старшыня склаў білецік, уклаў іх у шклянную вазу і пачаў, крыху закасаўшы шытыя рукавы мундзіра і агаліўшы валасатыя руки, з жэстамі фокусніка, вымаць па адным білеціку, раскатваць і чытаць іх. Потым старшыня спусціў рукавы і прапанаваў свяшчэнніку прывесці засядцацеляў да прысягі.

Старэнкі свяшчэннік, з апухлым жоўтабледным тварам, у карычневай расе з залатым крыжам на грудзях і яшчэ нейкім маленькім ордэнам, прыколатым з боку на расе, павольна пад расай перасоўваючы свае апухлыя ногі, падышоў да аналоя, які стаяў пад абрацом.

Прысяжныя ўсталі і натоўпам рушылі да аналоя.

— Калі ласка,—вымавіў свяшчэннік, дакранаючыся пухлай рукой сваёй да крыжа на грудзях і чакаючы набліжэння ўсіх прысяжных.

Свяшчэннік гэты свяшчэнстваваў 46 год і збіраўся праз тры гады адсвяткаваць свой юбілей таксама, як яго нядаўна адсвяткаваў саборны пратаіерэй. А ў акруговым судзе ён

служыў з часу адкрыцця судоў і вельмі ганарыўся тым, што ён прывёў да прысягі некалькі дзесяткаў тысяч чалавек і што, не гледзячы на свае гады, ён працягваў праца-ваць на карысць царквы, бацькаўшчыны і сям'і, якой ён пакіне, апрача дома, капітал не менш трыццаці тысяч у процэнтных паперах. Тоє-ж, што праца яго ў судзе, скла-даючыся з таго, каб прыводзіць людзей да прысягі над еван-геллем, у якім прама забаронена прысяга, бы праца нядо-брая, ніколі не прыходзіла яму ў галаву, і ён не толькі не цягніцца ёю, але любіў гэты звыклы занятак, часта пры гэтым знаёміцца з добрымі панамі. Цяпер ён не без прыемнасці пазнаёміцца з славутым адвакатам, унушаўшым яму вялікую павагу тым, што за адну толькі справу ста-рушкі з аграмаднымі кветкамі на шляпцы ён атрымаў дзе-сяць тысяч рублёў.

Калі прысяжныя ўсе ўзышли на ўзвышша, свяшчэннік, нагнуўшы набок лысую і сівую галаву, пралез ёю ў за-саленую дзіру епітрахілі і, аправіўшы жыдкія валасы, звяр-нуўся да прысяжных.

— Правую руку падыміце, а персты злажыце так вось,—сказаў ён павольна старэчым голасам, падымаючы пухлую руку з ямачкамі над кожным пальцам і складваючы гэтыя пальцы ў шчэпоць.—Цяпер паўтарайце за мной,—сказаў ён і пачаў:—Абяцаю і клянуся ўсемагутным богам, перад святым яго евангеллем і жыватворачым крыжам гасподнім, што па справе, па якой...—гаварыў ён, робячы перарыў пасля кожнай фразы.—Не апускайце рукі, трymайце так,—звярнуўся ён к маладому чалавеку, апусціўшаму руку,—што па справе, па якой...

Самавіты пан з бакенбардамі, палкоўнік, купец і іншыя трymалі рукі са складзенымі перстамі так, як гэтага трэба-ваў свяшчэннік, як-бы з асаблівай прыемнасцю, вельмі вы-старчальна і высока, іншыя як быццам неахвотна і невы-старчальна. Адны занадта гучна паўтаралі слова, нібыта з задорам і выражэннем, гаворачым: „а я ўсё-такі буду і буду гаварыць“, іншыя-ж толькі шапталі, адставалі ад свяшчэн-ніка і потым, як-бы спужаўшыся, нё ў-час даганялі яго; адны моцна, нібы баючыся, што выпусцяць штосьці,

вызываючымі жэстамі трымалі свае шчэпоткі, а іншыя распускалі іх і зноў збиралі. Усім было няёмка, адзін толькі старэнкі свяшчэннік быў упэўнены, што ён робіць вельмі карысную гаважную справу. Пасля прысягі судовы старшыня прапанаваў прысяжным абраць старшыню. Присяжныя ўсталі і, гурмой, прайшлі ў дарадчы пакой, дзе амаль усе яны адразу-ж дасталі папяросы і пачалі курыць. Нехта прапанаваў за старшыню самавітага пана, і ўсе адразу-ж згадзіліся і, кінуўшы і патушыўшы недакуркі, вярнуліся ў залу. Абраны старшыня абвясціў судовому старшыні, каго адralі за старшыню, і ўсе зноў, шагаючы цераз ногі адзін аднаму, паселі ў два рады на крэслы з высокімі спінкамі.

Усё ішло без затрымак, хутка і не без урачыстасці, і гэта правільнасць, паслядоўнасць, і ўрачыстасць, відаць, была прыемнай для ўдзельнікаў, сцвярджаючы ў іх думку, што яны робяць сур'ённую і значную грамадскую справу. Гэта адчуванне было і ў Нехлюдава.

Як толькі прысяжныя паселі, старшыня сказаў ім прамову аб іх правах, абавязках і адказнасці. Гаворачы сваю прамову, старшыня безупынна мяняў позу: то абапіраўся на правую, то на левую руку, то на спінку, то на ручкі крэслаў, то падраўніваў краі паперы, то гладзіў разразны нож, то мацаў аловак.

Правы іхныя, паводле яго слоў, складаліся з того, што яны могуць запытваць падсудных праз старшыню, могуць мець аловак і паперу і могуць аглядзяць рэчавыя доказы. Абавязак складаўся з того, каб яны судзілі не фальшыва, а справядліва. Адказнасць-жа іх складалася з того, што ў выпадку парушэння тайны нарад і ўстанаўлення зносін са старонімі, яны падлягалі пакаранню.

Усе слухалі з пачцівай увагай. Купец, распаўсюджваючы вакол сябе пахі віна і, стрымліваючы шумную адрыжку, на кожную фразу з ухвалай ківаў галавой.

## IX

Скончыўшы сваю прамову, старшыня звярнуўся да падсудных.

— Сімон Карцінкін, устаныце,—сказаў ён.

Сімон нервова ўскочыў. Мускулы шчок зашавяліся яшчэ хутчэй.

— Ваша імя?

— Сімон Пястроў Карцінкін,—хутка вымавіў ён траскучым голасам, відаць, уперад падрыхтаваўшыся да адказу.

— Ваша годнасць?

— Сяляне.

— Якой губерні, павета?

— Тульскай губерні, Крапівенскага павета, воласці Күпянскай, сяла Боркі.

— Колькі вам год?

— Трыццаць чацверты, нарадзіўся ў тысяча восемсот...

— Веры якой?

— Веры мы рускай, праваслаўнай.

— Жанаты?

— Ніяк не.

— Чым займаецся?

— Займаліся мы па калідоры ў гасцініцы „Маўрытанія“.

— Судзіліся калі раней?

— Ніколі не судзіўся, таму як мы жылі раней...

— Не судзіліся раней?

— Крый божа, ніколі.

— Копію з адвінаваўчага акта атрымалі?

— Атрымалі.

— Сядайце. Еўфімія Іванаўна Бачкова,—звярнуўся старшина да наступнай падсуднай.

Але Сімон яшчэ стаяў і засланяў Бачкову.

— Карцінкін, сядайце!

Карцінкін усё стаяў.

— Карцінкін, сядайце!

Але Карцінкін усё стаяў і сеў толькі тады, калі прыстаў, скліўшы галаву набок і ненатуральна вытарашчыўшы вочы, падбег да яго і трагічным шэптам прагаварыў: „сядзець, сядзець!“

Карцінкін сеў таксама хутка, як ён устаў, і, захінуўшыся халатам, пачаў зноў маўкліва шавяліць шчакамі.

— Ваша імя?—стомлена ўздыхаючы, звярнуўся старшина да другой падсуднай, не гледзячы на яе і аб нечым

спраўляючыся ў паперы, што ляжала перад ім. Справа была настолькі звычайнай для старшыні, што для паска-рэння ходу спраў ён мог рабіць дзве справы разам.

Бачковай было 43 гады, годнасць—каломенская мяш-чанка, занятак—калідорная ў той-жа гасцініцы „Маўрыта-нія“. Пад судом і следствам не была, копію з абвінаваў-чага акта атрымала. Адказы свае вымаўляла Бачкова над-звычайна смела і з гэткім інтанацыямі, нібы яна да кожнага адказу прымалася: „але, Еўфімія і Бачкова, копію атрымала, і ганаруся гэтым, і смяяцца нікому не дазволю“. Бачкова, не чакаючы таго, каб ёй сказаць сесці, адразу ж села, як толькі скончыліся пытанні.

— Ваша імя?—зварнуўся ласы да жанок старшыня неяк асабліва ветліва да трэцяй падсуднай.—Трэба ўстаць,—да-даў ён мякка і ласкова, зауважыўши, што Маслава сядзела.

Маслава хуткім рухам устала і з выражам гатоўнасці, выстаўляючы свае высокія грудзі, не адказваючы, глядзела проста ў твар старшыні сваімі ветлівымі і крыху касымі вачымі.

— Зваць як?

— Любоўю,—прагаварыла яна хутка. Нехлюдаў тымчам, уздзеўши *rince-pez*, пазіраў на падсудных, калі іх да-пытаўся.—„Ды не можа быць, думаў ён, не зводзячы ва-чэй з твара падсуднай,—„але як-жа Любоў?“ думаў ён, пачуўши яе адказ. Старшыня хацеў дапытваць далей, але член у акулярах, нешта сярдзіта прашаптаўши, спыніў яго. Старшыня зрабіў галавой знак згоды і зварнуўся да пад-суднай:

— Як Любоўю?—сказаў ён.—Вы запісаны інакш.

Падсудная маўчала.

— Я ў вас пытаўся, як ваша сапраўднае імя.

— Хрысцілі як?—запытаў сярдзіты член.

— Раней звалі Кацярынай.

„Ды не можа быць“, працягваў сабе гаварыць Нехлюдаў, і тым часам ён ужо без усякага сумнення ведаў, што гэта была яна, тая самая дзяўчына, выхаванка-пакаёўка, у якую ён адзін час закахаўся, менавіта закахаўся, а потым у нейкім вар'яцкім чадзе спакусіў і пакінуў і пра якую потым ніколі

не ўспамінаў, таму што ўспамін гэты быў занадта балючым, занадта яўна выкryваў яго і паказваў, што ён, так горды сваёй прыстойнасцю, не толькі не прыстойна, але проста подла зрабіў з гэтай жанчынай.

Але, гэта была яна. Ён бачыў цяпер яскрава ту ю выключную, таямнічую асаблівасць, якая адрознівае адзін твар ад другога, робіць яго асаблівым, адзіным, непаўторным. Не гледзячы на штучную белату і гладкасць твара, асаблівасць гэта, любая, выключная асаблівасць, была ў гэтым твары, у губах, у крыху касаватых вачах і, галоўнае, у гэтым наіўным, з усмешкаю, позірку і ў выразе гатоўнасці не толькі на твары, але і ва ўсёй постасці.

— Вы так і павінны былі сказаць,—зноў неяк асабліва мякка сказаў старшыня.—Па бацьку як?

— Я—незаконная,—прагаварыла Маслава.

— Усё-ж ткі па хроснаму бацьку як звалі?

— Міхайлавай.

„І што магла яна зрабіць?—працягваў думаць тымчасам Нехлюдаў, ледзь пераводзячы дыханне.

— Прозвішча ваша як?—працягваў старшыня.

— Пісалі па маці Маславай.

— Годнасць?

— Мяшчанка.

— Веры праваслаўнай?

— Праваслаўнай.

— Занятак? Чым займаліся?

Маслава маўчала.

— Чым займаліся?—паўтарыў старшыня.

— У завядзенні была,—сказала яна.

— У якім завядзенні?—суроў запытала член у акулярах.

— Вы-ж самі ведаецце ў якім,—сказала Маслава, усміхнулася і адразу-ж, хутка азірнуўшыся, зноў проста ўтаропілася ў старшыню.

Нешта было гэткае незвычайнае ў выразе твара і страшнае і нікчэмнае ў значэнні вымаўленых ёю слоў, у гэтай усмешцы і ў тым хуткім поглядзе, якім яна азірнула пры гэтым залу, што старшыня зрабіў выгляд, што засароміўся, і ў зале на мінуту ўстановілася поўная цішыня. Цішыня

была парушана нейчым смехам з публікі. Нехта зашыкаў.  
Старшиня падняў галаву і працягваў запытанні:

- Пад судом і следствам не был?
- Не была,—циха прагаварыла Маслава, уздыхаючи.
- Копію з абвінаваўчага акта атрымалі?
- Атрымала.
- Сядайце,—сказаў старшиня.

Падсудная падняла спадніцу адзаду тым рухам, якім прыбранныя жанчыны папраўляюць шлейф, і села, склаўши белыя невялікія рукі ў рукавах халата, не зводзячы вачэй з старшыні.

Пачаўся пералік сведак, вывад сведак, пастанова аб эксперце-доктары і запрашэнне яго ў залу паседжання. Потым устаў сакратар і пачаў чытаць абвінаваўчы акт. Чытаў ён выразна і голасна, але так хутка, што голас яго, няправільна вымаўляючы *λ* і *r*, зліваўся ў адзін безупынны, навяваючы дрымоту, гул. Суддзі абапіраліся то на адну, то на другую ручку крэслаў, то на стол, то на спінку, то зацлющвалі вочы, то адкрывалі іх і перашепталіся. Адзін жандар некалькі разоў стрымліваў сударгу пазяхання. З падсудных Карцінкін не спыняў варушиць шчокамі. Бачкова сядзела зусім спакойна і проста, зредку пачосваючы пальцам пад хусцінкай галаву.

Маслава то сядзела нерухома, слухаючы голас чытальніка і гледзячы на яго, то ўздрыгвала і нібы хацела супярэчыць, чырванела і потым цяжка ўздыхала, змяняла становішча рук, азіралася і зноў пачынала глядзець на чытальніка.

Нехлюдаў сядзеў у першым радзе на сваім высокім крэсле, другім скраю, і, здымаяючы *pince-nez*, пазіраў на Маславу, і ў душы яго ішла складаная і балючая работа.

## X

Абвінаваўчы акт быў гэткі: „17 студзеня 188\* года ў га-  
сцініцы „Маўрытанія“ раптоўна памёр прыезджы—кур-  
танскі 2-й гільдыі купец Ферапонт Емельянавіч Смелькоў.

Мясцовы паліцэйскі ўрач 4-га ўчастка пасведчыў, што

прычынай смерці з'яўляеца разрыў сэрца, выкліканы звышмерным ужываннем спіртных напіткаў. Цела Смелькова было пахавана.

Праз некалькі дзён купец Тімохін, зямляк і таварыш Смелькова, вярнуўшыся з Пецербурга і даведаўшыся, у якіх абставінах памёр Смелькоў, заявіў падазрэнне ў атручэнні яго з мэтай пакражы грошай, што знаходзіліся пры ім.

Падазрэнне гэта знайшло сабе пацверджанне на папярэднім следстве, якое ўстановіла: 1) што Смелькоў неўзабаве перад смерцю атрымаў з банка 3800 рублёў срэбрам. Тымчасам, пры апісанні маёмагасці нябожчыка ў парадку ахаваўчым, аказалася ў наяўнасці толькі 312 рублёў 16 капеек. 2) Увесь дзень напярэдадні і ўсю апошнюю перад смерцю ноч Смелькоў правёў з прастыуткай Любкай (Кацярынай Маславай) у публічным доме і ў гасцініцы „Маўрытанія“, куды, па даручэнню Смелькова і ў адсутнасці яго, Кацярына Маслава прыязджала з публічнага дома па гроши, якія дастала з чамадана Смелькова, адамкнуўшы яго дадзеным ёй Смельковым ключом, у прысутнасці калідорнай прыслугі гасцініцы „Маўрытанія“ Еўфіміі Бачковай і Сімона Карцінкіна. У чамадане Смелькова, пры адмыканні яго Маславай, прысутныя пры гэтым Бачкова і Карцінкін бачылі пачкі сторублёвых крэдытных білетаў. 3) Пасля звароту Смелькова з публічнага дома ў гасцініцу „Маўрытанія“ разам з прастыуткай Любкай гэта апошняя, паслушаўшыся парады калідорнага Карцінкіна, дала выпіць Смелькову ў чарцы кан'яка белы парашок, атрыманы ёй ад Карцінкіна. 4) Наступнай раніцой прастыутка Любка (Кацярына Маслава) прадала сваёй гаспадыні, утрымальніцы публічнага дома, сведцы Кітаевай, дыяментавы пярсцёнак Смелькова, які Смелькоў нібыта ёй падарыў. 5) Калідорная дзяўчына гасцініцы „Маўрытанія“ Еўфімія Бачкова на другі дзень пасля смерці Смелькова паклала на свой бягучы рахунак у мясцовы камерцыйны банк 1800 рублёў срэбрам.

Судова-медычным аглядам, ускрыццем трупа і хімічным даследаваннем вантроб Смелькова ўстаноўлена безумоўна прысутнасць атрутні арганізме нябожчыка, якая дала падставу сцвердзіць, што смерть вынікла ад атручэння.

Прыцягненая ў якасці адвінавачаных Маслава, Бачкова і Карцінкін вінаватымі сябе не призналі, заявіўши: Маслава—што яна сапраўды была паслана Смельковым з публічнага дома, дзе яна, кажучы яе словамі, працуе, у гасцініцу „Маўрытанію“ прывезці купцу грошай, і што, адамкнуўши там дадзеным ёй ключом чамадан купца, яна ўзяла з яго 40 рублёў срэбрам, як ёй было загадана, але больш грошай не брала, што могуць пацвердзіць Бачкова і Карцінкін, у прысутнасці якіх яна адмыкала чамадан і брала гроши. Далей паказала, што яна, другі раз прыехаўши ў нумар купца Смелькова, сапраўды дала яму, падвучаная Карцінкіным, выпіць з кан'яком нейкіх парашкоў, якія яна лічыла, што яны наводзяць сон, для таго, каб купец хутчэй заснуў і адпусціў яе. Пярсцёнак падарыў ёй сам Смелькоў пасля таго, як ён пабіў яе і яна заплакала і хацела ад яго паехаць.

Еўфімія Бачкова паказала, што яна нічога не ведае аб пакрадзеных грошах, і што яна і ў нумар купца не ўваходзіла, а гаспадарыла там адна Любка, і калі што пакрадзена ў купца, дык зрабіла пакражу Любка, калі яна прыязджала з купцовым ключом па гроши.—На гэтym месцы чытання Маслава здрыйгнулася, адкрыўши рот, азірнулася на Бачкову.—Калі-ж Еўфімія Бачковай быў прад'яўлен яе рахунак у банку на 1800 р. срэбрам,—працягваў чытаць сакратар,—і было запытана: адкуль у яе ўзяліся гэткія гроши, яна паказала, што яны нажыты ёй на працягу дванаццаці год разам з Сімонам Карцінкіным, за якога яна збіралася выйсці замуж. Сімон Карцінкін у сваю чаргу, пры першым паказанні сваім признаўся, што ён разам з Бачковай, падвучаны Маславай, якая прыехала з ключом з публічнага дома, украў гроши і падзяліўся імі з Маславай і Бачковай.—Пры гэтym Маслава зноў уздрыгнула, падскочыла нават, барвова пачырванела і пачала гаварыць нешта, але судовы прыстаў спыніў яе.—Урэшце,—працягваў чытанне сакратар,—Карцінкін признаўся і ў tym, што даў Маславай парашкі, каб навесці сон на купца; а ў другім сваім паказанні адмаўляў свой удзел у пакражы грошай і перадачы парашкоў Маславай, ва ўсім адвінавачваючы яе

адну. Аб грашах, пакладзеных Бачковай у банк, ён паказаў згодна з ёй, што яны набыты разам з ім дванаццацігадовай службай у гасцінцы ад паноў, якія ўзнагароджвалі яго за паслугі».

Потым ішло ў адвінаваўчым акце апісанне вочных ставак, паказанне сведак, думкі экспертаў і т. д.

Заключэнне адвінаваўчага акта было наступнае:

„З прычыны ўсяго вышэйвыкладзенага, селянін сяла Боркаў Сімон Пятроў Карцінкін, 33-х год, мяшчанка Еўфімія Іванава Бачкова, 43-х год, і мяшчанка Кацярына Міхайлава Маслава, 27-мі год, адвінавачваюцца ў тым, што яны 17-га студзеня 188\* года, загадзя змовіўшыся паміж сабой, пакралі гроши і пярсцёнак купца Смелькова на суму 2500 рублёў срэбрам і з намерам забойства напаілі яго, Смелькова, атрутай, з якой прычыны ён, Смелькоў, і памёр.

Злачынства гэта прадугледжана 4 і 5 пунктамі 1453 артыкула ўкладу аб пакараннях. Таму і на падставе артыкула 201 статута крымінальнага судаўніцтва селянін Сімон Карцінкін, Еўфімія Бачкова і мяшчанка Кацярына Маслава падлягаюць суду акруговага суда з удзелам прысяжных засядацеляў”.

Гэтак скончыў сваё чытанне доўгага адвінаваўчага акта сакратар і, склаўшы лісты, сеў на сваё месца, папраўляючы двума рукамі доўгія валасы. Усе ўздыхнулі лёгка з прыемным адчуваннем таго, што цяпер пачнецца даследаванне, і зараз усё высветліцца, і справядлівасць будзе задаволена. У аднаго Нехлюдава не было гэтага адчування: ён увесь быў ахоплен жахам перад тым, што магла зрабіць тая Маслава, якую ён ведаў нявіннай і прыгожай дзяўчынкай 10 год таму назад.

## XI

Калі скончылася чытанне адвінаваўчага акта, старшыня, парайўшыся з членамі, зварнуўшыся да Карцінкіна з такім выразам твара, які казаў, што цяпер ужо мы ўсё і дакладна даведаемся самым падрабязным чынам.

— Селянін Сімон Карцінкін,—пачаў ён, схіляючыся налева.

Сімон Карцінкін устаў, выцягнуўшы рукі па швах і падаўшыся ўперад усім целам, не спыняючы маўкліва варушыць шчакамі.

— Вы абвіавачваецеся ў тым, што 17 студзеня 188\* г. вы, у саўдзельніцтве з Еўфіміяй Бачковай і Кацярынай Маславай, укралі з чамадана купца Смелькова яго гроши і потым прынеслі мыш'як і падгаварылі Кацярыну Маславу даць купцу Смелькову выпіць атруту з віном, з чаго Смелькоў памёр. Ці прызнаеце вы сябе вінаватым?—праказаў ён і скіліўся направа.

— Ніяк немагчыма, бо наша справа служыць гасцям...

— Вы пасля скажаце. Ці прызнаеце вы сябе вінаватым?

— Ніяк не. Я толькі...

— Пасля скажаце. Ці прызнаеце вы сябе вінаватым?—спакойна, але цвёрда паўтарыў старшыня.

— Не магу я гэтага зрабіць, бо...

Зноў судовы прыстаў падскочыў да Сімана Карцінкіна і трагічным шэптам спыніў яго. Старшыня, з выразам таго, што гэта справа цяпер скончана, пераклаў локаць рукі, у якой ён трymаў паперу, на другое месца і звярнуўся да Еўфіміі Бачковай.

— Еўфімія Бачкова, вы абвіавачваецеся ў тым, што 17 студзеня 188\* г. у гасцініцы „Маўрытанія“, разам з Сімонам Карцінкіным і Кацярынай Маславай, укралі ў купца Смелькова з яго чамадана яго гроши і пярсцёнак і, падзяліўшы пакрадзенae паміж сабой, напаілі, для захавання свайго злачынства, купца Смелькова атрутай. Ці прызнаеце вы сябе вінаватай?

— Не вінавата я ні ў чым,—бойка і цвёрда пачала гаварыць абвіавачаная.—Я і ў нумар не ўваходзіла... А як гэта паскуда ўвайшла, дык яна і зрабіла справу.

— Вы пасля скажаце,—сказаў зноў гэтак-жа мякка і цвёрда старшыня.

— Дык вы не прызнаеце сябе вінаватай?

— Не брала я гроши, і не я паіла, я і ў нумары не была. Калі-б я была, я-б яе выкінула.

— Вы не прызнаеце сябе вінаватай?

— Ніколі.

— Вельмі добра.

— Кацярына Маслава,—пачаў старшыня, звяртаючыся да трэцяй падсуднай,—вы адвінавачваецца ў тым, што, прыехаўши з публічнага дома ў нумар гасцініцы „Маўрытанія“ з ключом ад чамадана купца Смелькова, вы ўкралі з гэтага чамадана гроши і пярсцёнак,—гаварыў ён, як звучаны ўрок, схіляючы тым часам вуха да члена злева, які казаў, што па спісе рэчавых доказаў нехапае шклянкі. Укралі з чамадана гроши і пярсцёнак,—паўтарыў старшыня,—і, падзяліўши пакрадзене і потым прыехаўши з купцом Смельковым у гасцініцу „Маўрытанія“, вы далі Смелькову выпіць віна з атрутай, ад якой ён памёр. Ці прызнаеце вы сябе вінаватай?

— Ні ў чым не вінавата,—хутка загаварыла яна,—як спачатку казала, гэтак і цяпер кажу: не брала, не брала і не брала, нічога я не брала, а пярсцёнак ён мне сам даў...

— Вы не прызнаеце сябе вінаватай у крадзяжы 2500 рублёў грошай?—сказаў старшыня.

— Кажу, нічога не брала, апрача 40 рублёў.

— Ну, а ў тым, што далі купцу Смелькову парашкі ў віне, прызнаеце сябе вінаватай?

— У гэтым прызнаю. Толькі я думала, як мне казалі, што яны сонныя, што ад іх нічога не будзе. Не думала і не хацела. Перад богам кажу—не хацела,—сказала яна.

— Значыць, вы не прызнаеце сябе вінаватай у крадзяжы грошай і пярсцёнка купца Смелькова,—сказаў старшыня.—Але прызнаеце, што далі парашкі?

— У гэтым, значыць, прызнаю, толькі я думала, сонныя парашкі. Я дала толькі, каб ён заснуў,—не хацела і не думала.

— Вельмі добра,—сказаў старшыня, відаць задаволены дасягнутымі вынікамі.—Дык расскажыце, як адбывалася справа,—сказаў ён, аблакочваючыся на спінку і кладучы дзве рукі на стол.—Расскажыце ўсё, як было. Вы можаце шчырым прызнаннем аблягчыць сваё становішча.

Маслава, усё так-жа праста гледзячы на старшыню, маўчала.

— Расскажыце, як была справа.

— Як была?—раптам хутка пачала Маслава.—Прыехала ў гасцініцу, прывялі мяне ў нумар, там ён быў, і ўжо вельмі п'яны.—Яна з асаблівым выразам жаху, шырока расплюшчваючы вочы, вымавіла слова ён.—Я хацела па-ехаць, ён не пусціў.

Яна замаўчала, нібы раптам згубіўшы думку або пры-гадаўшы аб іншым.

— Ну, а потым?

— Што-ж потым? Потым пабыла і паехала дамоў.

У гэты час таварыш пракурора прыўзняўся напалову, ненатуральна абапіраючыся на адзін локаць.

— Вы жадаецце зрабіць запытанне?—сказаў старшыня і, на сцвярджальны адказ таварыша пракурора, жэстам пака-заў яму, што ён можа запытваць.

— Я жадаў-бы запытваць: ці была падсудная знаёма з Сімонам Карцінкіным раней?—сказаў таварыш пракурора, не гледзячы на Маславу.

І, зрабіўшы запытанне, сціснуў вусны і нахмурыўся. Старшыня паўтарыў запытанне. Маслава спалохана ўтаро-пілася ў таварыша пракурора.

— З Сімонам? Была,—сказала яна.

— Я-б жадаў ведаць цяпер, у чым заключалася гэта знаёмства падсуднай з Карцінкіным. Ці часта яны бачыліся паміж сабой?

— У чым знаёмства? Запрашаў мяне да гасцей, а не знаёмства,—адказала Маслава, трывожна пераводзячы вочы з таварыша пракурора на старшыню і назад.

— Я жадаў-бы ведаць, чаму Карцінкін запрашаў да гас-цей выключна Маславу, а не іншых дзяўчат,—зажмурыў-шыся, але з лёгкай, мефістофельскай хітрай усмешкай за-пытаў таварыш пракурора.

— Я не ведаю. Адкуль я ведаю,—адказала Маслава, спалохана азірнуўшыся вакол сябе і на момант спыніўшыся поглядам на Нехлюдаве:—каго хацеў, таго і запрашаў.

„Няўжо апазнала?“ з жахам падумаў Нехлюдаў, адчу-ваючы, як кроў прылівала яму да твара; але Маслава, не вылучаючы яго ад іншых, адразу ж адварнулася і зноў са спалоханым тварам утаропілася ў таварыша пракурора.

— Падсудная адмаўляе, значыць, тое, што ў яе былі якія-небудзь бліzkія адносіны з Карцінкіным? Вельмі добра. Я больш нічога не маю запытаць.

І таварыш пракурора адразу ж зняў локаць з канторкі і пачаў запісваць нешта. На самой справе ён нічога не запісваў, а толькі абводзіў пяром літары сваёй запіскі, але ён бачыў, як пракуроры і адвакаты гэта робяць: пасля ёмкага запытання ўспісваюць у сваю прамову рэмарку, якая павінна знішчыць праціўніка.

Старшыня не адразу звярнуўся да падсуднай, таму што ён у гэты час пытаўся ў членаў акулярах, ці згодзен ён на пастаноўку запытання ў, якія былі ўжо загадзя падрыхтаваны і выпісаны.

— Што-ж далей было?—працягваў запытваць старшыня.

— Прыехала дамоў,—працягвала Маслава, ужо смялей гледзячы на аднаго старшыню,—аддала гаспадыні гроши і легла спаць. Толькі заснула—наша дзяўчына Берта будзіць мяне. „Ідзі, твой купец зноў прыехаў“. Я не хацела выходзіць, але мадам загадала. Тут ён,—яна зноў з відавочным жахам вымавіла гэта слова: ён,—ён усё пайші нашых дзяўчат, потым хацеў паслаць яшчэ за віном, а гроши ў яго ўсе вышлі. Гаспадыня яму не паверыла, тады ён мяне паслаў да сябе ў нумар. І сказаў, дзе гроши і колькі ўзяць. Я і паехала.

Старшыня шаптаўся ў гэты час з членам налева і не чуў таго, што казала Маслава, але для таго, каб паказаць, што ён усё чуў, ён паўтарыў яе апошнія слова.

— Вы паехалі. Ну і што-ж?—сказаў ён.

— Прыехала і зрабіла ўсё, як ён загадаў: увайшла ў нумар. Не адна пайшла ў нумар, а паклікала і Сімона Міхайлавіча і яе,—сказала яна, паказваючы на Бачкову.

— Хлусіць яна, і ўваходзіць не ўваходзіла...—пачала Бачкова, але яе спынілі.

— Пры іх узяла чатыры красненькія,—жмурачыся і не гледзячы на Бачкову, працягвала Маслава.

— Ну, а ці не заўважыла падсудная, калі даставала 40 рублёў, колькі было грошай?—запытаў зноў пракурор.

Маслава ўздрыгнула, як толькі пракурор звярнуўся да яе. Яна не ведала, як і што, але адчувала, што ён хоча ёй благога.

— Я не лічыла; бачыла, што былі сторублёвыя толькі.

— Падсудная бачыла сторублёвыя,—я больш нічога не маю.

— Ну, што-ж, прывезлі гроши?—працягваў запытаў старшыня, гледзячы на гадзіннік.

— Прывезла.

— Ну, а потым?—запытаў старшыня.

— А потым ён зноў узяў мяне з сабой,—сказала Маслава.

— Ну, а як ж вы далі яму ў віне парашок?—запытаў старшыня.

— Як дала? Усыпала ў віно, ды і дала.

— Навошта-ж вы далі?

Яна, не адказваючы, цяжка і глыбока ўздыхнула.

— Ён усё не адпускаў мяне,—памаўчаўши сказала яна.—Змучылася я з ім. Вышла ў калідор і кажу Сімону Міхайлавічу: „хаця-б адпусціў мяне. Стамілася“. А Сімон Міхайлавіч кажа: „ён і нам абрыйдзеў. Мы хочам яму парашкоў сонных даць; ён засне, тады пойдзеш“. Я кажу: „добра“. Я думала, што гэта не шкодны парашок. Ён і даў мне паперку. Я ўвайшла, а ён ляжаў за пераборкай і адразу-ж загадаў падаць сабе кан'яку. Я ўзяла са стала бутэльку фінь-шампань, наліла ў дзве шклянкі—сабе і яму, а ў яго шклянку ўсыпала парашок і дала яму. Хіба я дала-б, каб ведала.

— Ну, а якім чынам у вас апынуўся пярсцёнак?—запытаў старшыня.

— Пярсцёнак ён мне сам падараваў.

— Калі-ж ён вам падараваў яго?

— А як мы прыехалі з ім у нумар, я хацела выходзіць, а ён ударыў мяне па галаве і грабёнку зламаў. Я ўзлава-лася, хацела паехаць. Ёе узяў пярсцёнак з пальца і падараваў мне, каб я не ехала,—сказала яна.

У гэты час таварыш пракурора зноў прыўзняўся і ўсё з тым самым робленай-наіўным выглядам [папрасіў дазволу зрабіць яшчэ некалькі запытанняў і, атрымаўши дазвол, скіліўши над штым каўнерам галаву, запытаў:

— Я-б хацеў ведаць, колькі часу прабыла падсудная ў нумары купца Смелькова?

Зноў Маслава спалохалася, і яна, трывожна перабягаячы вачыма з таварыша пракурора на старшыню, паспешна вымавіла:

— Не помню, колькі часу.

— Ну, а ці не помніць падсудная, ці заходзіла яна куды-небудзь у гасцініцы, вышаўшы ад купца Смелькова?

Маслава падумала.

— У нумар побач, у пусты, заходзіла,—сказала яна.

— Навошта-ж вы заходзілі?—сказаў таварыш пракурора, захапіўшыся і проста звяртаючыся да яе.

— Зайшла паправіцца і чакала раміznіка.

— А Карцінкін быў у нумары з падсуднай ці не быў?

— Ён таксама зайшоў.

— Чаго-ж ён зайшоў?

— Ад купца фінь-шампань астаўся, мы разам выпілі.

— А, разам выпілі. Вельмі добра.

— А ці размаўляла падсудная з Сімонам і аб чым?

Маслава раптам нахмурылася, густа пачырванела і шпарка вымавіла:

— Што гаварыла? Нічога я не гаварыла. Што было, тое я ўсё расказала, і больш нічога не ведаю. Рабіце са мной, што хочаце. Не вінавата я, і ўсё.

— Я больш нічога не маю,—сказаў пракурор старшыню і, ненатуральна прыўзняўшы плечы, пачаў хутка запісваць у канспект сваёй прамовы признанні самой падсуднай, што яна заходзіла з Сімонам у пусты нумар.

Надышло маўчанне.

— Вы не маецце яшчэ нічога сказаць?

— Я ўсё сказала,—вымавіла яна, уздыхаючы, і села.

Услед за гэтым старшыня запісаў нешта на паперу і, выслушаўшы паведамленне, зробленае яму шэптам членам злева, абвясціў на 10 минут перапынак паседжання і хутка ўстаў і вышаў з залы. Нарада паміж старшынёй і членам злева, высокім, барадатым, з вялікімі добрымі вачыма, была аб tym, што член гэты адчуў лёгкае расстройства ў страўніку і жадаў зрабіць сабе масаж і выпіць мікстуры.

Пра гэта ён і паведаміў старшыню, і па яго просьбе зрабілі перапынак.

Услед за суддзямі ўсталі і прысяжныя, адвакаты, сведкі і, з прыемным адчуваннем сканчэння ўжо часткі значнай справы, зарухаліся туды і сюды.

Нехлюдаў вышаў у пакой прысяжных і сеў там ля акна.

## XII

Так, гэта была Кацюша.

Дачыненні Нехлюдава да Кацюшы былі вось якія:

Упершыню ўбачыў Нехлюдаў Кацюшу тады, калі ён на трэцім курсе ўніверсітэта, рыхтуючы свой твор аб зямельнай уласнасці, пражыў лета ў сваіх цётак. Звычайна ён з маці і сястрой жыў улетку ў матчыным вялікім падмаскоўным маёнтку. Але ў гэты год сястра яго зайшла замуж, а маці паехала на воды за граніцу. Нехлюдаву-ж трэ' было пісаць твор, і ён вырашыў пражыць лета ў цётак. У іх, у іхній глушы, было ціха, не было чым забаўляцца, а цёткі чула любілі свайго пляменніка і наследніка, і ён любіў іх, любіў іхнюю старамоднасць і простасць жыцця.

Нехлюдаў у гэта лета ў цётак перажываў тое захопленне становішча, калі ўпершыню юнак не па чужых навучаннях, а сам па себе пазнае ўсё хараство і значнасць жыцця і ўсю значнасць справы, адведзенай у ім чалавеку, бачыць магчымасць бясконцага ўдасканальвання і свайго і ўсяго свету і аддаецца гэтаму ўдасканальванню не толькі з надзеяй, але і з поўнай упэўненасцю ў дасягненні ўсяго таго ўдасканальвання, якое ён уяўляе сабе. У гэты год яшчэ ў ўніверсітэце ён прачытаў „Соцыяльную статыку“ Спенсера, і меркаванні Спенсера аб зямельнай уласнасці, якія мелі на яго моцны ўплыў, асабліва таму, што ён сам быў сын вялікай землеўласніцы. Бацька яго быў небагаты, але маці атрымала ў пасаг каля 10 тысяч дзесяцін зямлі. Ён упершыню зразумеў тады ўсю жорсткасць і несправядлівасць прыватнага землеўласніцтва і, будучы адным з тых людзей, для якіх ахвяра ў імя маральных патрабаванняў складае вышэйшую духоўную асалоду, ён рашыў не кары-

стацца правам уласнасці на зямлю і тады-ж аддаў зямлю, якую атрымаў у спадчыну ад бацькі, сялянам. Ён на гэту самую тэму і пісаў свой твор.

Жыццё яго ў гэты год на вёсцы ў цётак ішло гэтак: ён уставаў вельмі рана, часам у 3 гадзіны, і да сонца ішоў купацца ў раку пад гарой, падчас яшчэ ў ранішнім тумане, і прыходзіў, калі яшчэ раса ляжала на траве і кветках. Часам раніцою, напіўшыся кавы, ён садзіўся за свой твор або за чытанне крыніц для твору, але вельмі часта, замест чытання і пісання, зноў ішоў з дому і бадзяўся па палях і лясах. Перад абедам ён засынаў дзе-небудзь у садзе, потым за абедам весяліў і смяшыў цётак сваёй вясёласцю, потым ездзіў верхам, або катаўся на лодцы і ўвечары зноў чытаў, або сядзеў з цёткамі, раскладаючы пас'янс. Часта начамі, асабліва калі свяціў месяц, ён не мог спаць толькі таму, што ўсхваляваўся, адчуваючы вельмі вялікую радасць жыцця і замест сна, часам да світання, хадзіў па садзе са сваімі марамі і думкамі.

Так шчасліва і спакойна жыў ён першы месяц свайго жыцця ў цётак, не звяртаючы нікай увагі на поўпакаёўку-поўвыхаванку, чорнавокую, быстроногую Кацюшу.

У гэты час Нехлюдадаў, выхаваны пад крылом маці, у 19 год быў зусім нявінным юнаком. Ён марыў аб жанчыне толькі як аб жонцы. Усе-ж жанчыны, якія не маглі, паводле яго разумення, быць яго жонкай, былі для яго не жанчыны, а людзі. Але здарылася, што гэтым летам, на Вазнясенне, да цётак прыехала іхняя суседка з дзецьмі: двума паненкамі, гімназістам і з маладым мастаком з мужыкоў, які гасціваў у іх.

Пасля чаю пачалі, на скошаным ужо лужку перад домам, гуляць у гарэлкі. Узялі і Кацюшу. Нехлюдаду пасля некалькіх змен давялося бегчы з Кацюшай. Нехлюдаду заўсёды было прыемна бачыць Кацюшу, але яму і ў галаву не прыходзіла, што паміж ім і ёю могуць быць якія-небудзь асаблівыя адносіны.

— Ну, цяпер гэтих ніяк не зловіш,—казаў „гарэўшы“ вясёлы мастак, які вельмі хутка бегаў на сваіх кароткіх і крыжовых, але моцных мужыцкіх нагах:—хіба толькі спаткнуцца.

— Вы, ды не зловіце!

— Раз, два, тры!

Ударылі тры разы ў далоні. Ледзьве стрымліваючы смех, Кацюша хутка памянялася месцамі з Нехлюдавым і, паціснуўшы сваёй моцнай, шурпатай маленъкай рукой яго вялікую руку, пабегла налева, шурхаючы накрухмаленай спадніцай.

Нехлюдаў бегаў шпарка, і яму захацелася не паддацца мастаку, і ён кінуўся з усяе сілы. Калі ён аглянуўся, ён убачыў мастака, які наганяў Кацюшу, але яна, спрытна пераступаючы пругкімі маладымі нагамі, не паддавалася яму і ўцякала налева. Наперадзе была клумба бэзовых кустоў, за якую ніхто не бегаў, але Кацюша, азірнуўшыся на Нехлюдава, падала яму знак галавой, каб злучыцца за клумбай. Ён зразумеў яе і пабег за кусты. Але тут, за кустамі, была незнаёмая яму канаўка, што зарасла крапівай; ён спатыкнуўся ў яе і, абстрэкаўшы рукі крапівай і абмачыўшы іх ужо прадвечаровай расой, паваліўся, але адразу ж смеючыся над сабой, выправіўся і выбег на чыстае месца,

Кацюша, ззяючы ўсмешкай і чорнымі, як мокрая смародзіна, вачамі, ляцела яму насустрач. Яны збегліся і схапіліся за рукі.

— Абстрэкаліся, відаць,—сказала яна, вольнай рукой папраўляючы касу, цяжка дыхаючы і ўсміхаючыся, знізу ўгору праста гледзячы на яго.

— Я і не ведаў, што тут канаўка,—сказаў ён, таксама ўсміхаючыся і не выпускаючы яе рукі.

Яна прысунулася да яго, і ён, сам не ведаючы, як гэта здарылася, пацягнуўся да яе тварам; яна не атхілілася, ён сціснуў мацней яе руку і пацалаваў яе ў губы.

— Вось табе на!—прагаварыла яна і, хуткім рухам вырваўшы сваю руку, пабегла прэч ад яго.

Падбегшы да бэзавага куста, яна сарвала з яго дзве галінкі белага бэзу, які ўжо абсыпаўся, і, хлопаючы сябе імі па гарачым твары і азіраючыся на яго, жвава размахваючы перад сабой рукамі, пайшла назад да месца гульні.

З гэтага часу адносіны паміж Нехлюдавым і Кацюшай змяніліся і ўстанавіліся тыя асаблівасці, якія бываюць паміж

нявінным маладым чалавекам і гэткай-жа нязвіннай дзяўчынай, якіх цягне адзін да аднаго.

Як толькі Кацюша ўваходзіла ў пакой, ці нават здалёк Нехлюдаў бачыў яе белы фартух, дык усё для яго нібы асвятлялася сонцам, усё рабілася больш цікавым, вясёлым і значным; жыць рабілася радасней. Тое самае адчувала і яна. Але не толькі прысутнасць і блізкасць Кацюшы ўздзейнічала гэтак на Нехлюдава; гэтак уздзейнічала на яго толькі думка аб tym, што ёсьць гэта Кацюша, а для яе, што ёсьць Нехлюдаў. Ці атрымаў Нехлюдаў непрыемны ліст ад маці, або не ішоў гладка яго твор, або адчуваў юнацкі беспрычынны сум, трэба было толькі ўспомніць аб tym, што ёсьць Кацюша, і ўсё гэта праходзіла.

Кацюша мела многа спраў у доме, але яна паспявала ўсё зрабіць і ў вольныя мінuty чытала. Нехлюдаў даваў ёй Дастаеўскага і Тургенева, якіх ён сам толькі што пра-чытаў. Больш за ўсё ёй падабалася „Зацішша“ Тургенева. Размовы паміж імі адбываліся ўрыўкамі, пры сустрэчах у калідоры, на балконе, на дварэ і часам у пакоі старой пакаёўкі цётак Матруны Паўлаўны, з якой разам жыла Кацюша і ў пакойчык якой часам Нехлюдаў прыходзіў піць чай упрыкуску. І гэтыя размовы ў прысутнасці Матруны Паўлаўны былі самыя прыемныя. Размаўляць, калі яны былі адны, было горш. Адразу ж вочы пачыналі гаварыць нешта зусім іншае, куды больш значнае, чым тое, што гаварылі вусны, губы зморшчваліся, рабілася нечага боязна, і яны спяшалі разыйсціся.

Гэткія адносіны працягваліся паміж Нехлюдавым і Кацюшай увесь час яго першага праўывання ў цётак. Цёткі заўважылі гэтыя адносіны, сплохаліся і нават напісалі аб гэтым за граніцу да княгіні Елены Іванаўны, маці Нехлюдава. Цётка Мар'я Іванаўна баялася таго, каб Дэмітрый не звязаўся з Кацюшай. Але яна дарэмна баялася гэтага. Нехлюдаў, сам не ведаючы таго, какаў Кацюшу, як какаюць нязвінныя людзі, і яго любоў была галоўнай абаронай ад спакусы і для яго і для яе. У яго не было не толькі жадання фізічнага ўладання ёю, але быў жах ад думкі гэтага дачынення да яе. Баязнь паэтычнай Соф'і Іванаўны таго, каб

Дэмітрый, са сваім цэльным, рашучым характарам, пакахаў шы дзяўчыну, не задумаў жаніцца з ёю, не звяртаючы ўвагі на паходжанне і становішча, была больш грунтоўнаю.

Калі-б Нехлюдаў тады ясна ўсведамляў сваё каханне да Кацюшы і асабліва калі-б тады яго началі пераконваць у tym, што ён ніяк не можа і не павінен злучаць свой лес з гэтай дзяўчынай, дык вельмі лёгка магло-б здарыцца, што ён са сваёй просталінейнасцю ва ўсім, вырашыў-бы, што няма ніякіх прычын не жаніцца з дзяўчынаю, хто-б яна ні была, калі ён толькі кахае яе. Але цёткі не казалі яму пра сваю боязнь, і ён так і паехаў, не ўсвядоміўши свайго, кахання да гэтай дзяўчыны.

Ён быў упэўнены, што яго пачуццё да Кацюшы ёсьць толькі адно з выяўленняў пачуцця радасці жыцця, што напаўняла тады ўсю яго істоту і якая падзялялася гэтай мілай, вясёлай дзяўчынкай. Калі-ж ён ад'яджаў, і Кацюша, стоячы на ганку з цёткамі, праводзіла яго сваімі чорнымі, поўнымі слёз і крыху касаватымі вачымі, ён адчуў, аднак, што пакідае нешта прыгожае, дарагое, якое ніколі ўжо не паўторыцца. І яму зрабілася вельмі сумна.

— Бывай, Кацюша, дзякую за ўсё,—сказаў ён цераз чапец Софіі Іванаўны, сядаючы ў пралётку.

— Бывайце, Дэмітрый Іванавіч,—сказала яна сваім прыемным, ласкавым голасам і, стрымліваючы слёзы, што напоўнілі яе вочы, пабегла ў сенцы, дзе ёй можна было ў ахвоту паплакаць.

### XIII

З таго часу на працягу трох год Нехлюдаў не бачыўся з Кацюшай. І пабачыўся ён з ёй толькі тады, калі, толькі што атрымаўши годнасць афіцэра, па дарозе ў армію, заехаў да цёткак ужо зусім іншым чалавекам, які пражыў у іх лета трох гады таму назад.

Тады ён быў сумленным, самаахвярным юнаком, гатовым аддаць сябе на ўсякую добрую справу,—цяпер ён быў расpusным, патончаным эгаістам, які любіў толькі сваю аслоду. Тады свет божы ўяўляўся яму тайнай, якую ён радасна і захоплена імкнуўся разгадваць,—цяпер усё ў гэтым

жыцці было проста і зразумела і адзначалася тымі ўмовамі жыцця, у якіх ён знаходзіўся. Тады патрэбнай і значнай была сувязь з прыродай і з людзьмі, якія жылі, мыслі і адчувалі раней за яго (філасофія, паэзія),—цяпер патрэбнымі і значнымі былі чалавечыя ўстановы і сувязь з таварышамі. Тады жанчына ўяўлялася таемнай і прыгожай, іменна гэтай таемнасцю прыгожай істотай,—цяпер значэнне жанчыны, усякай жанчыны, апрача сваіх сямейных і жонак сяброў, было вельмі пэўнае: жанчына была адным з лепшых сродкаў вядомай ужо асалоды. Тады не патрэбны былі гроши і можна было не ўзяць і трэцій часткі таго, што давала маці, можна было адмовіцца ад маёнтка бацькі і аддаць яго сялянам,—цяпер-же нехапала тых 1500 рублёў на месец, якія давала маці, і з ёю бывалі ўжо непрыемныя размовы з-за грошай. Тады сваім сапраўдным я ён лічыў сваю духоўную істоту,—цяпер ён лічыў сабою сваё здаровае, бадзёрае, звярынае я.

І ўся гэта жахлівая змена зрабілася з ім толькі таму, што ён пакінуў верыць сабе, а пачаў верыць іншым. Пакінуў-же ён верыць сабе, а пачаў верыць іншым таму, што жыць, верачы сабе, было занадта цяжка: верачы сабе, кожнае пытанне трэба было вырашаць не на карысць свайго звярынага я, якое шукала лёгкіх радасцей, а амаль заўсёды супроць яго; верачы-ж іншым, вырашаць не было чаго, усё ўжо было вырашана і вырашана супроць усяго духоўнага і на карысць звярынага я. Мала гэтага, верачы сабе, ён заўсёды падупадаў пад асуджэнне людзей; верачы іншым, ён атрымліваў ухвалу ад людзей, якія яго акружалі.

Так, калі Неклюдаў думаў, чытаў, гаварыў пра бога, пра багацце, пра беднасць,—усе акружаючыя яго лічылі гэта недарэчным і часткова смешным, і маці і цётка з добрадушнай іроніяй называлі яго *notre cher philosophe*<sup>1</sup>; калі-ж ён чытаў раманы, рассказваў брыдкія анекдоты, ездзіў у французскі тэатр на смешныя вадэвілі і весела пераказваў іх,—усе хвалілі і заахвочвалі яго. Калі ён лічыў патрэбным зменшыць свае патрэбнасці і насіў стары шынель і не піў

<sup>1</sup> Наш дарагі філософ.

віна, усе лічылі гэта дзівацтвам і нейкай хваслівай арыгінальнасцю, калі-ж ён траціў вялікія гроши на паляванне або на абсталяванне багатага габінета, дык усе хвалілі яго густ і дарылі яму дарагія рэчы. Калі ён быў няяніным і хацеў асташца гэткім да жаніцьбы, дык сваякі яго баяліся за яго здароўе, і нават маці не засмуцілася, а нават узрадвалася, калі даведалася, што ён зрабіўся сапраўдным мужчынам і адбіў нейкую французскую даму ў свайго таварыша. Пра эпізод-жа з Кацюшай, што ён мог падумаць жаніща з ёю, княгіня маці не магла падумаць без жаху.

Таксама, калі Нехлюдаў, дасягнуўшы поўналецця, аддаў той невялікі маёнтак, які ён наследаваў ад бацькі, сялянам, таму што лічыў несправядлівым уладанне зямлёю,—гэты ўчынак яго выклікаў жах у яго маці і сваякоў і быў вечнай прычынай дакораў і кпінаў над ім усіх яго сваякоў. Яму няспынна расказвалі аб tym, што сяляне, атрымаўшы зямлю, не толькі не пабагацелі, але збяднелі, паставілі сабе трыварчмы і зусім пакінулі працаўца. Калі-ж Нехлюдаў, паступіўшы ў гвардью, са сваімі высокапастаўленымі таварышамі пражыў і прагуляў столькі, што Елена Іванаўна павінна была ўзяць гроши з капитала, яна амаль не засмуцілася, лічачы, што гэта натуральна і нават добра, калі гэта воспа прышчапляеца ў маладосці і ў добрым таварыстве.

Спачатку Нехлюдаў змагаўся, але змагацца было занадта цяжка, таму што ўсё тое, што ён, верачы сабе, лічыў добрым, лічылася дрэнным іншымі, і, наадварот, усё, што, верачы сабе, ён лічыў дрэнным, лічылася добрым усімі тымі, хто яго акружаў. І скончылася tym, што Нехлюдаў здаўся, перастаў верыць сабе і паверыў іншым. І спачатку гэта адмаўленне ад сябе было непрыемным, але працягвалася гэта непрыемнае адчуванне вельмі нядоўга, і неўзабаве Нехлюдаў, у гэты-ж час пачаўшы курыць і піць віно, перастаў адчуваць гэта непрыемнае пачуццё і нават адчуваў вялікую палёгку.

І Нехлюдаў, з палкасцю сваёй натуры, увесь аддаўся гэтаму жыццю, якое ўхвалялі ўсе тыя, хто яго акружаў, і зусім заглушиў у сабе той голас, які патрабаваў нечага

іншага. Пачалося гэта пасля пераезду ў Пецербург і закончылася паступленнем на вайсковую службу.

Вайсковая служба наогул разбэшчае людзей, ставячы іх ва ўмовы поўнага гультайства, гэта значыць адсутнасці разумнай і карыснай працы, і зваленняючы іх ад агульных чалавечых абавязкаў, замест якіх выстаўляе толькі ўмоўны гонар палка, мундзіра, сцяга і, з аднаго боку, бязмежную ўладу над іншымі людзьмі, а з другога—нявольніцкую пакорлівасць вышэйшым начальнікам.

Але калі да гэтага разбэшчвання наогул вайсковой службай, са сваім гонарам мундзіра, сцяга, сваім дазволам гвалту і забойства, далучаещца яшчэ і разбэшчванне багацця і блізкасці сувязі з царской фаміліяй, як гэта адбываецца ў асяроддзі выбранных гвардзейскіх палкоў, у якіх служаць толькі багатыя і знатныя афіцэры, дык гэта разбэшчванне даходзіць у людзей, якія падупалі пад яго, да становіща поўнага вар'яцтва эгаізма. І ў гэткім вар'яцтве эгаізма знаходзіўся Нехлюдаў з таго часу, як ён паступіў на вайсковую службу і пачаў жыць так, як жылі яго таварышы.

Справы не было ніякай, апрача таго, каб у добра пашытым і пачышчаным не самім, а іншымі людзьмі мундзіры, касцы, са зброяй, якая таксама зроблена, і пачышчана, і пададзена іншымі людзьмі, ездзіць верхам на добрым, таксама іншымі выгадаваным і аб'езджаным і выкармленым кані на вучэнне або парад з гэткімі-ж людзьмі, і скакаць, і махаць шаблямі, страляць і вучыць гэтamu іншых людзей.

Іншага занятку не было, і самая высокапастаўленая людзі: маладыя, старыя, цар і яго блізкія не толькі ўхвалилі гэты занятак, але хвалілі, дзякавали за гэта.

Апрача гэтага, лічылася добрым і значным, кідаючы гроши, што атрымліваліся нямаведама адкуль, збірацца есці, асабліва піць, у афіцэрскіх клубах або ў самых дарагіх шынках; потым тэатры, балы, жанчыны, і потым зноў язда на конях, маханне шаблямі, скаканне і зноў кіданне грошай і віно, карты, жанчыны.

Вайскоўцаў асабліва псовала гэткае жыццё таму, што калі неваенны чалавек жыве гэтак, ён у глыбіні душы не можа не сароміцца гэтага жыцця. Вайсковыя-ж людзі лі-

чаць, што гэта так павінна быць, выхваляюцца, ганарацца тэткім жыццём, асабліва ў ваенны час, як гэта было з Нехлюдавым, які паступіў на вайсковую службу пасля абвяшчэння вайны Турцыі. „Мы гатовы ахвяраваць жыццём на вайне, і таму гэткае бесклапотнае, вясёлае жыццё нам не толькі трэба дараваць, але яно і неабходна для нас. Мы і жывем гэтак“.

Так невыразна думаў Нехлюдаў у гэты перыяд свайго жыцця; адчуваў-жа ён увесь гэты час радасць вызвалення ад усіх маральных перашкод, якія ён ставіў сабе раней, і няспынна знаходзіўся ў хранічным становішчы вар'яцтва эгайзма.

У гэтым становішчы і знаходзіўся ён, калі пасля трох год заехаў да цётак.

#### XIV

Нехлюдаў заехаў да цётак таму, што маёнтак іх быў па дарозе да яго палка, які прайшоў уперад, і таму, што яны яго аб гэтым вельмі прасілі, але, галоўнае, заехаў ён цяпер для таго, каб пабачыць Кацюшу. Магчыма ў глыбіні душы і быў у яго ўжо благі намер супроць Кацюшы, які нашэптваў яму яго разбэшчаны цяпер звярыны чалавек, але ён не ўсведамляў свайго намеру, а праста яму хацелася пабываць у тых мясцінах, дзе яму было гэтак добра, і ўбачыць крыху смешных, але мілых, добрадушных цётак, якія заўсёды непрыкметна для яго абкружалі яго атмасферай любві і замілавання, і ўбачыць мілую Кацюшу, пра якую астаўся гэткі прыемны ўспамін.

Прыехаў ён у канцы сакавіка, у страсную пятніцу, у самае бездарожжа, пад праліўным дажджом, так што прыехаў ён да ніткі мокрым і прастыў, але быў бадзёрым і ўзбуджаным, якім ён заўсёды адчуваў сябе ў гэты час. „Ці ў іх яшчэ яна?“ думаў ён, заязджаючы на знаёмы, завалены снегам, што паў з даха, старажытны памешчыцкі, абароджаны цаглянай сцяной, двор цётак. Ён чакаў, што яна выбежыць на ганак на яго званок, але на дзявочы ганак вышлі дзве босыя, з падаткнутымі спадніцамі, бабы з вёдрамі, якія, відаць, мылі падлогу. Яе не было і на парадным ганку; вышаў

толькі Ціхан-лёкай, у фартуху, таксама, відаць, заняты чысткай. У прадпакой вышла Соф'я Іванаўна ў шаўковым плаці і чапцы.

— Вось добра, што прыехаў!—гаварыла Соф'я Іванаўна, цалуючы яго.—Машанька не зусім здарова, стамілася ў царкве, мы прычашчаліся.

— Віншую, цёця Соня,—гаварыў Нехлюдаў, цалуючы руکі Соф'і Іванаўны,—выбачайце, замачыў вас.

— Ідзі ў свой пакой. Ты прамок увесь. І вусы ўжо ў цябе. Кацюша! Кацюша! Хутчэй кавы яму.

— Зараз!—адгукнуўся знаёмы прыемны голас з калідора.

І сэрца Нехлюдава радасна ёкнула. „Тут!“ І нібы сонца зірнула з-за хмары. Нехлюдаў весела пайшоў з Ціханам у свой ранейшы пакой перапранацца. Нехлюдаву хацелася запытаць Ціхана пра Кацюшу: што яна? як живе? ці не выходзіць замуж? Але Ціхан быў гэткім пачцівым і разам строгім, гэтак цвёрда дамагаўся таго, каб самому паліваць з рукамыніка на рукі ваду, што Нехлюдаў не адважыўся запытаць яго аб Кацюшы і толькі запытай пра яго ўнукаў, пра старога братца вага жарабца, пра дварняжку Палкана. Усе былі жывы і здаровы, апрача Палкана, які ашалеў летася.

Скінуўшы ўсё мокрае і толькі пачаўшы апранацца, Нехлюдаў пачаў хуткія крокі, і ў дзвёры пастукалі. Нехлюдаў пазнаў і крокі, і стук у дзвёры. Так хадзіла і стукала толькі яна.

Ён накінуў на сябе мокры шынель і падышоў да дзвярэй.

— Уваходзьце.

Гэта была яна, Кацюша. Усё такая-ж, яшчэ прыгажэйшая, чым раней. Таксама знізу ўверх пазіралі, усміхаючыся, наўнія, крыху касаватыя чорныя вочы. Яна, як і раней, была ў чыстым белым фартуху. Яна прынесла ад цётак толькі што выняты з паперкі пахучы кавалак мыла і два ручнікі: вялікі рускі і махнаты. І непачатае з выціснутымі літарамі мыла, і ручнікі, і яна сама,—усё гэта было адноўлька чистым, свежым, некранутым, прыемным. Мілыя, цвёрдыя, чырвоныя губы яе ўсё так-жэ маршчыліся, як і раней, у яго прысутнасці ад нястрымнай радасці.

— З прыездам вас, Дзмітрый Іванавіч! — праз сілу выма-  
віла яна, і твар яе заружавеў.

— Добры дзень... добры дзень,—не ведаў ён, як, на  
„ты“ або на „вы“ гаварыць з ёй, і пачырванеў таксама,  
як і яна.—Жывы, здаровы?

— Дзякую богу... вось цётачка даслала вам ваша любі-  
мае мыла, ружовае,—сказала яна, кладучы мыла на стол і  
ручнікі на ручкі крэслаў.

— У іх сваё,—абараняючы самастойнасць госця, сказаў  
Ціхан, з гонарам паказваючы на адкрыты вялізны з срэбра-  
нымі пакрышкамі, несесер Нехлюдава, з вялікай колькасцю  
шклянак, шчотак, фіксатуараў, духоў і ўсякіх туалетных  
прылад.

— Падзякуйце цётачцы. А як я рад, што прыехаў,—ска-  
заў Нехлюдаў, адчуваючы, што на души ў яго робіцца так-  
сама светла і пяшчотна, як бывала раней.

Яна толькі ўсміхнулася ў адказ на гэтыя слова і вышла.

Цёткі, якія і заўсёды любілі Нехлюдава, яшчэ радасней,  
чым звычайна, сустрэлі яго ў гэты раз. Дзмітрый ехаў на  
войну, дзе яго маглі параніць, забіць. Гэта расчульвала  
цётак.

Нехлюдаў размеркаваў сваю паездку так, каб прабыць у  
цётак толькі суткі, але, убачыўши Кацюшу, ён згадзіўся  
сустрэць у цётак вялікдзень, які надыходзіў праз два дні, і  
тэлеграфаваў свайму прыяцелю і таварышу Шэнбоку, з якім  
яны павінны былі з'ехацца ў Одэсе, каб і ён заехаў да  
цётак.

З першага-ж дня, як ён убачыў Кацюшу, Нехлюдаў  
адчуў ранейшае пачуццё да яе. Таксама, як і раней, ён не  
мог без хвалявання бачыць цяпер белы фартух Кацюши,  
не мог без радасці чуць яе крокі, яе голас, яе смех, не  
мог без замілавання пазіраць у яе чорныя, як мокрая сма-  
родзіна, вочы, асабліва, калі яна ўсміхалася, не мог, галоў-  
нае, без замышшання бачыць, як яна чырванела, сустракаю-  
чыся з ім. Ён адчуваў, што закахаўся, але не гэтак, як  
раней, калі гэта каханне было для яго тайнай, і ён сам  
не мог адважыцца прызнацца сабе ў tym, што ён кахае, і  
калі ён быў пераконаны ў tym, што кахаць можна толькі

адзін раз,—цяпер ён быў закаханы, ведаючы гэта і радуючыся гэтаму і цміна ведаючы, хаця і хаваючы ад сябе, з чаго складаецца гэтае каханне і што з яго можа выйсці.

У Нехлюдаве, як і ва ўсіх людзях, было два чалавекі. Адзін духоўны, які шукаў дабра сабе толькі такога, якое было-б дабром і для іншых людзей, і другі—звярыны чалавек, які шукаў дабра толькі для сябе і для гэтага дабра гатоў быў ахвяраваць дабром усяго свету. У гэты перыяд яго вар'яцтва эгаізма, выкліканага ў ім пецербургскім і вайсковым жыццём, гэта звярыны чалавек панаваў у ім і зусім задушыў духоўнага чалавека. Але, убачыўши Кацюшу і зноў адчуўши тое, што ён адчуваў да яе тады, духоўны чалавек узніў сваю галаву і пачаў заяўляць аб сваіх правах. І ў Нехлюдаве, не спыняючыся на працягу гэтых двух дзён да вялікадня, ішла ўнутраная, несвядомая для яго барацьба.

У глыбіні душы ён ведаў, што яму трэба ехаць, і што німа чаго цяпер аставацца ў цётак, ведаў, што нічога з гэтага не ёмагло выйсці добрата, але было гэтак радасна і прыемна, што ён не гаварыў гэтага сабе і аставаўся.

Увечары ў суботу, напярэдадні светлага хрыстовага воскрасення, свяшчэннік з дзяканам і дзячком, як яны расказвалі, ледзьве праехаўши на санях па лужынах тыя трох вярсты, якія былі паміж царквой і цётчыным домам, прыехалі правіць заутраню.

Нехлюдаў з цёткамі і прыслугай, не перастаючы паглядаць на Кацюшу, якая стаяла каля дзвярэй і прыносіла кадзіла, адстаяў гэту заутраню, пахрыстосаваўся са свяшчэннікам і цёткамі і хацеў ужо ісці спаць, як пачуў, што ў калідоры Матруна Паўлаўна, старая пакаёўка Мар'і Іванаўны, разам з Кацюшай збіраецца ў царкву, каб свяціць кулічы і пасху. „Паеду і я“, падумаў ён.

Дарогі да царквы не было ні на калесах, ні на санях, і таму Нехлюдаў, які гаспадарыў у цётак, як дома, загадаў асядлаць сабе верхавога, так званага „братцава“ жарабца і, замест таго, каб легчы спаць, апрануўся ў бліскучы мундзір з абцягненымі рэйтузамі, адзеў зверху шынель і паехаў на гладкім, грузным жарабцы, які іржаў увесь час, у цемнаце, праз лужыны і снег, да царквы.

На ўсё жыцё потым гэта заутраня асталася для Нехлюдава адным з самых светлых і моцных успамінаў. Калі ён у чорнай цемрадзі, дзе-ні-дзе толькі асветленай белаватым снегам, хлюпаючы па вадзе, уехаў на жарабцы, які пачаў варушиць вушамі, убачыўшы запаленая вакол царквы плошкі, на царкоўны двор, заутраня пачалася.

Мужыкі, пазнаўшы пляменніка Мар'і Іванаўны, праводзілі яго на сухое, дзе злезці, узялі прывязаць яго каня і праўлі ў царкву. У царкве было поўна святочнага народу.

З правага боку—мужыкі: старыя ў саматканых світках і лапцях і чистых белых ануцах і маладыя ў новых суконных світках, падпіразаныя яркімі паясамі, у ботах. Злева—бабы ў чырвоных шаўковых хустках, плісавых паддзёўках, з яркачырвонымі рукавамі і сінімі, зялёнымі, чырвонымі, пярэстымі спадніцамі, у чаравіках з падкоўкамі. Сціплыя бабулькі ў белых хустках і шэрых світках, і ў старажытных панёвах і ў чаравіках або новых лапцях стаялі ззаду іх; паміж тымі і гэтымі стаялі прыбранныя з маслянымі галовамі дзеці. Мужыкі хрысціліся і кланяліся, устрасаючы валасамі; жанчыны, асабліва бабулькі, утаропіўшы вочы ў адзін абраз са свечкамі, моцна прыціскалі складзеныя пальцы да хусткі на ілбе, да плячэй і жывата і, шэпчулы нешта, перагіналіся стоячы або падалі на калені. Дзеці, пераймаючы ў дарослых, старанна маліліся, калі на іх глядзелі. Залаты іканастас гарэў свечкамі, якія акружалі з усіх бакоў абвітыя золатам вялікія свечкі. Панікадзіла было абстаўлена свечкамі, з клірасаў даносіліся вясёлыя напевы добраахвотнікаў-пеўчых ззычнымі басамі і тонкімі дыскантамі хлопчыкаў.

Нехлюдаў прайшоў уперад. Пасярэдзіне стаяла арыстакратыя: памешчык з жонкай і сынам у матроскай куртачцы, становы, тэлеграфіст, купец у ботах з буракамі, старшыня з медалем і направа ад амвона, за памешчыцай, Матруна Паўлаўна ў пераліўным ліловым плацці і белай з каймой шалі і Кацюша ў белым плацці са зборачкамі на ліфіку, з блакітным поясам і чырвоным банцікам на чорнай галаве.

Усё было святочна, урачыста, весела і прыгожа: і свя-  
щэннікі ў светлых срэбраных з залатымі крыжамі рызах,  
і дзякан, і дзячки ў святочных срэбраных і залатых сціхарах,  
і прыбранныя добраахвотнікі-пейчыя з маслянымі валасамі,  
і вясёлья напевы святочных песень, і безупыннае бласлаў-  
ленне народу свяшчэннікамі трайнымі, упрыгожанымі квет-  
камі свечкамі з выгукамі: „Хрыстос вакрэсе!“ „Хрыстос  
вакрэсе!“, якія ўсё паўтараліся. Усё было прыгожа, але  
лепш за ўсё была Кацюша ў белым плацці і блакітным поясе,  
з чырвоным банцікам на чорнай галаве і вачыма, якія ззялі  
ад захаплення.

Нехлюдаў адчуваў, што яна бачыла яго, не азіраючыся.  
Ён бачыў гэта, калі блізка паўз яе праходзіў да алтара.  
Яму не было чаго сказаць ёй, але ён прыдумаў і сказаў,  
праходзячы міма яе:

— Цётачка сказала, што яна будзе разгаўляцца пасля  
пазней абедні.

Маладая кроў, як заўсёды пры поглядзе на яго, заліла  
яе мілы твар, і чорныя вочы, смеючыся і радуючыся, наіўна  
гледзячы знізу ўгору, спыніліся на Нехлюдаве.

— Я ведаю,—усміхнуўшыся, сказала яна.

У гэты час дзячик з мядзяным кафейнікам, прабіраючыся  
праз народ, прайшоў ля Кацюшы і, не гледзячы на яе,  
зачапіў яе палой сціхара. Дзячик, як відаць, з павагі да Нех-  
людава, абыходзячы яго, зачапіў Кацюшу. Нехлюдаву-ж  
было дзіўна, як гэта ён, гэты дзячик, не разумее таго,  
што ўсё, што тут ды і ўсюды на свеце існуе, існуе толькі для  
Кацюшы, і што пакінуць можна ўсё на свеце, толькі не яе,  
таму што яна—цэнтр усяго. Для яе зіхацела золата і канана-  
стаса і гарэлі ўсе свечкі на панікадзіле і ў падсвечніках, для  
яе былі гэтыя радасныя напевы: „Вялікдзень гасподні,  
радуйцеся, людзіе“. І ўсё, што толькі было добрае на свеце,  
усё было для яе. І Кацюша, яму здавалася, разумела, што  
усё гэта для яе. Так здавалася Нехлюдаву, калі ён пазіраў  
на яе статную посташь у белым плацці са зборачкамі і на  
ўдумліва радасны твар, з выразу якога ён бачыў, што  
якраз тое самае, што пяе ў яго душы, пяе і ў яе  
душы.

У перапынку паміж ранній і познай абедняй Нехлюдаў вышаў з царквы. Народ даваў яму дарогу і кланяўся. Хто пазнаваў яго, хто пытаўся: „чый гэта?“ На цвінтары ён спыніўся. Жабракі акружылі яго, ён раздаў тую дробязь, якая была ў кашальку, і спусціўся са сходак ганка.

Было ўжо гэтак светла, што была відна, але сонца яшчэ не ўзыходзіла. На могілках вакол царквы пасеў народ. Кацюша аставалася ў царкве, і Нехлюдаў спыніўся, чакаючы яе.

Народ усё выходзіў і, грукаючы цвікамі ботаў па плітах, сыходзіў са сходаў і рассыпаўся па царкоўным двары і могільніку.

Дрэўні дзед, кандзіцер Мар'і Іванаўны, з дрыжачай галавой, спыніў Нехлюдава, пахрыстосаваўся, і яго жонка, баўлька са зморшчаным кадычком пад шаўковым шалікам, дала яму, выняўши з хусткі жоўтае шафранавае яйка. Тут-же падышоў, усміхаючыся, малады мускулісты мужык у новай паддзёўцы з зялёнім поясам.

— Хрыстос вакрэсе,—сказаў ён, смеючыся вачыма, і, прысунуўши да Нехлюдава і абдаўши яго асаблівым мужыцкім, прыемным пахам, казлытаючы яго сваёй кучараўай бародкай, у самую сярэдзіну губ тро разы пацалаваў яго сваімі моцнымі, свежымі губамі.

У той час, як Нехлюдаў цалаваўся з мужыком і браў ад яго цёмнакарычневае яйка, паказалася пераліўнае плаще Матруны Паўлаўны і мілая чорная галоўка з чырвоными бантамі.

Яна адразу-ж праз галовы ішоўших перад ёй убачыла яго, і ён бачыў, як прасвятлеў яе твар.

Яны вышлі з Матрунай Паўлаўнай на цвінтар і спыніліся, падаючы жабракам. Жабрак, з чырвонай, загоенай балячкай замест носа, падышоў да Кацюшы. Яна дастала з хусткі нешта, падала яму і потым наблізілася да яго і, не выказваючы ніякай грэблівасці, наадварот, гэтак-жа радасна ззяючы вачыма, тро разы пацалавалася. І ў той час, як яна цалавалася з жабраком, вочы яе сустрэліся з поглядам Нехлюдава. Нібы яна пыталася: ці добра, ці так яна робіць?

„Так, так, любая, усё добра, усё прыгожа, кахаю“.

Яны сышлі з цвінтара, і ён падышоў да яе. Ён не хацеў хрыстосваца, але толькі хацеў быць бліжэй да яе.

— Хрыстос ваккрэсе! — сказала Матруна Паўлаўна, скіляючы галаву і ўсміхаючыся, з гэтай інтанацияй, якая казала, што цяпер усе роўныя, і, абцёршы рот скручанай мышкай хусткай, яна пацягнулася да яго губамі.

— Ваісціну,—адказаў Нехлюдаў, цалуючыся.

Ён зірнуў на Кацюшу. Яна ўспыхнула і ў ту ю самую хвіліну наблізілася да яго.

— Хрыстос ваккрэсе, Дэмітрый Іванавіч.

— Ваісціну ваккрэсе,—сказаў ён. Яны пацалаваліся два разы і нібы задумаліся, ці трэба яшчэ, і нібы вырашыўшы, што трэба, пацалаваліся трэці раз, і абодва ўсміхнуліся.

— Вы не пойдзеце да свяшчэнніка? — запытаў Нехлюдаў.

— Не, мы тут, Дэмітрый Іванавіч, пасядзім,—сказала Кацюша, цяжка, нібы пасля радаснай працы, уздыхаючы ўсімі грудзьмі і гледзячы яму праста ў очы сваімі пакорлівымі, дзявоцкімі, закаханымі, крыху касаватымі вачыма.

У каханні паміж мужчынай і жанчынай бывае заўсёды адна мінuta, калі каханне гэта даходзіць да свайго зеніта, калі німа ў ім нічога свядомага, разважлівага і німа нічога пачуццёвага. Такой мінутай была для Нехлюдава гэта нач светлага хрыстова ваккрасення. Калі ён цяпер успамінаў Кацюшу, дык з усіх становішчаў, у якіх ён яе бачыў, гэта мінuta захінала ўсе іншыя. Чорная, гладкая, бліскучая галоўка, белае плацце са зборачкамі, цнатліва ахапляючae яе стройны стан і невысокія грудзі, і гэты румянец, і гэтыя пяшчотныя глянцевітыя чорныя очы, іва ўсёй яе істоце дзве галоўныя рысы: чыстата нявіннасці кахання не толькі да яго,—ён ведаў гэта,—але кахання да ўсяго, не толькі добрага, што толькі ёсьць на свеце, але і да таго жабрака, з якім яна пацалавалася.

Ён ведаў, што ў ёй было гэта каханне, таму што ён у сабе гэтай ноччу і гэтым раннем усведамляў яе і ўсведамляў, што ў гэтым каханні ён зліваўся з ёю ў адно.

Ах, каб усё гэта спынілася на tym пачуцці, якое было ў гэту нач! „Але, уся гэта жахлівая справа была зроблена ужо пасля гэтай начы светлага хрыстова ваккрасення!“ думаў ён цяпер, седзячы ля акна ў пакоі прысяжных.

Вярнуўшыся з царквы, Нехлюдаў разгавеўся з цёткамі і, каб падсілкавацца, па ўзятай у палку звычцы, выпіў га-рэлкі і віна і пайшоў у свой пакой і адразу ж заснуў адзе-ты. Пабудзіў яго стук у дзвёры. Па стоку пазнаўшы, што гэта была яна, ён узніўся, праціраючы вочы і пацягваючыся.

— Кацюша, ты? Уваходзь,—сказаў ён, устаючы.

Яна крыху адчыніла дзвёры.

— Есці клічуць,—сказала яна.

Яна была ў тым самым белым плацці, але без бантап-валасах. Зірнуўшы яму ў вочы, яна прасвятлела, нібы яна абвясціла яму пра нешта надзвычайна радаснае.

— Зараз іду,—адказаў ён, беручыся за грабёнку, каб рас-часаць валасы.

Яна пастаяла мінутку лішнюю. Ён заўважыў гэта і, кі-нуўшы грабёнку, пайшоў да яе. Але яна ў тую-ж мінуту хутка павярнулася і пайшла сваімі звычайнамі лёгкімі і хут-кімі крокамі па палосачцы калідора.

„Які-ж я дурань,—сказаў сабе Нехлюдаў,—што-ж я не затрымаў яе?

І ён бегам дагнаў яе ў калідоры.

Чаго ён хацеў ад яе, ён сам не ведаў. Але яму здавалася што калі яна зайшла да яго ў пакой, яму трэба было зра-біць нешта, што ўсе пры гэтым робяць, а ён не зрабіў гэтага.

— Кацюша, пачакай,—сказаў ён.

Яна азірнулася.

— Што вы?—сказала яна, спыняючыся.

— Нічога, толькі...

І, перасіліўшы сябе і памятаючы тое, як у гэтих вы-падках робяць наогул усе людзі ў яго становішчы, ён абняў Кацюшу за стан.

Яна спынілася і паглядзела яму ў вочы.

— Не трэба, Дэмітрый Іванавіч, не трэба,—пачырванеў-ши да слёз, вымавіла яна і сваёй жорсткай моцнай рукой адвяла абымаўшую яе руку.

Нехлюдаў пусціў яе, і яму зрабілася на момант не толькі няўмка і сорамна, але брыдка на сябе. Яму трэба было-

паверыць сабе, але ён не зразумеў, што гэта няёмкасць і сарамлівасць былі самыя добрыя пачуцці яго души, якія прасіліся на свет, а, наадварот, яму здавалася, што гэта гаворыць у ім яго дурасць, што трэба рабіць, як усе робяць.

Ён дагнаў яе яшчэ раз, зноў абняў і пацалаў у шыю. Гэты пацалунак быў зусім ужо не гэткі, як тыя першыя два пацалункі; адзін бессвядомы за кустом бэзу і другі сёння раніцою ў царкве. Гэты быў страшны, і яна адчула гэта.

— Што-ж гэта выробіце?— ускрыкнула яна такім голасам, нібы ён не ўзваротна разбіў нешта бісконца каштоўнае, і пабегла ад яго.

Ён прышоў у сталовую. Цёткі прыбранныя, доктар і суседкі стаялі каля закускі. Усё было гэтак звычайна, але ў души Нехлюдава была бура. Ён не разумеў нічога з таго, што яму гаварылі, адказваў недарэчы і думаў толькі пра Кацюшу, успамінаючи адчуванні гэтага апошняга пацалунку, калі ён дагнаў яе ў калідоры. Ён ні пра што іншае не мог думаць. Калі яна ўваходзіла ў пакой, ён, не гледзячы на яе, адчуваў усёй істотай сваёй яе прысутнасць і павінен быў перамагаць сябе, каб не глядзець на яе.

Пасля абеду ён адразу-ж пайшоў у свой пакой і, моцна хвалюючыся, доўга хадзіў па ім, прыслухоўваючыся да гукаў у доме і чакаючи яе кроکаў. Той звярыны чалавек, які жыў у ім, не толькі падняў цяпер галаву, але затаптаў сабе пад ногі таго духоўнага чалавека, якім ён быў у першы прыезд свой і нават сёння раніцою ў царкве, і гэты страшны звярыны чалавек цяпер панаваў адзін у яго души. Не гледзячы на тое, што ён не спыняў падпільноўваць яе, яму ні разу не ўдалося адзін на адзін сустрэць яе ў гэты дзень. Напэўна, яна ўнікала яго. Але ўвечары здарылася так, што яна павінна была ісці ў пакой побач з тым, які ён займаў. Доктар астаўся начаваць, і Кацюша павінна была засцяліць ложак госцю. Пачуўшы яе крокі, Нехлюдаў, ціха ступаючы і стрымліваючы дыханне, нібы збіраючыся на злачынства, увайшоў за ёй.

Засувуўшы абедзве руکі ў чистую навалачку і трymаючы імі падушкі за рагі, яна азірнулася на яго і ўсміхну-

лася, але не вясёлай і радаснай, як раней, а спалоханай, жаласлівай усмешкай. Усмешка гэта нібы сказала яму, што тое, што ён робіць,—дрэнна. На мінуту ён спыніўся. Тут яшчэ была магчымасць барацьбы. Хаця слаба, але яшчэ чуцён быў голас сапраўднай любові да яе, які гаварыў яму аб ёй, аб яе пачуццях, аб яе жыцці. А другі голас гаварыў: глядзі, прапусціш *сваю* ўцеху, *сваё* шчасце. І гэты другі голас заглушыў першы. Ён рашуча падышоў да яе. І страшнае, нястрымнае, звярынае пачуццё аўладала ім.

Не выпускаючи яе з сваіх абдымкаў, Нехлюдаў пасадзіў яе на ложак і, адчуваючи, што яшчэ нешта трэба рабіць, сеў побач з ёй.

— Дэмітрый Іванавіч, галубок, калі ласка, пусціце,—гаварыла яна жаласлівым голасам.—Матруна Паўлаўна ідзе!—ускрыкнула яна, вырываючыся, і сапраўды нехта ішоў да дзвярэй.

— Дык я прыду да цябе ўначы,—вымавіў Нехлюдаў.—Ты-ж адна?

— Што вы? Ні за што! Не трэба,—гаварыла яна толькі вуснамі, але ўся ўсхваляваная, збянтэжаная істота яе гаварыла іншае.

Да дзвярэй сапраўды падышла Матруна Паўлаўна. Яна зайшла ў пакой з коўдраю ў руцэ і, зірнуўшы дакорліва на Нехлюдава, сядзіта зрабіла вымову Кацышу за тое, што яна ўзяла не ту ю коўдру.

Нехлюдаў моўчкі вышаў. Яму нават не было сорамна. Ён бачыў па твары Матруны Паўлаўны, што яна асуджае яго і правільна робіць, асуджаючи яго, ведаў, што тое, што ён робіць,—дрэнна, але звярынае пачуццё, што выпрасталася з-пад ранейшага пачуцця добрай любові да яе, аўладала ім, і панавала адно, нічога іншага не признаючи. Ён ведаў цяпер, што трэба зрабіць для задавальнення пачуцця, і вышукваў сродкі зрабіць гэта.

Увесеь вечар ён быў не ў гуморы: то заходзіў да цётак, то ішоў ад іх да сябе і на ганак і думаў, аб адным, як-бы адну ўбачыць яе; але і яна ўнікала яго, і Матруна Паўлаўна сачыла за ёю.

Так прайшоў увесь вечар, і надышла ноч. Доктар пайшоў спаць. Цёткі таксама ляглі. Нехлюдаў ведаў, што Матруна Паўлаўна цяпер у спальні ў цётак, і Кацюша ў дзяўчым пакоі—адна. Ён ізноў вышаў на ганак. На дварэ было цёмна, сыра, цёпла, і той белы туман, які ўвесну зганияе апошні снег або ўзнікае ад раставання апошняга снегу, напаўняў усё паветра. З ракі, якая была ў ста кроках пад кручаю перад домам, чутны былі дзіўныя гукі: гэта крышыўся лёд.

Нехлюдаў сышоў з ганка і, кроначы праз лужыны па абледзянему снезе, падышоў да акна дзяўчага пакоя. Сэрца яго білася ў грудзях так, што ён чуў яго; дыханне то спынялася, то вырывалася цяжкім подыхам. У дзяўчым пакоі гарэла маленъкая лямпа. Кацюша адна сядзела каля стала, задумаўшыся, і глядзела перад сабой. Нехлюдаў доўга, не зварухнуўшыся, глядзеў на яе, жадаючы ведаць, што яна будзе рабіць, думаючы, што ніхто не бачыць яе. Мінuty дзве яна сядзела нерухома, потым узняла вочы, усміхнулася, паківала нібы на саму сябе дакорліва галавой і, змяніўши становішча, парыўчата паклала абедзве руکі на стол і ўтаропіла вочы перад сабой.

Ён стаяў і глядзеў на яе і міжвольна слухаў і стук свайго сэрца, і дзіўныя гукі, якія даносіліся з ракі. Там, на рацэ, у тумане, ішла нейкая безупынная, павольная работа, і то сапло нешта, то трэскала, то абсыпалася, то звінелі, як шкло, тонкія ільдзіны.

Ён стаяў, гледзячы на задумлівы твар Кацюшы, на якім, адбівалася балючая ўнутраная работа, і ён шкадаваў яе, але, дзіўная справа, гэта шкадаванне толькі ўзмацняла яго жаданне.

Жаданне ахапіла яго ўсяго.

Ён стукнуў у акно. Яна, нібы ад электрычнага ўдару, скаланулася ўсім целам, і жах з'явіўся на яе твары. Потым ускочыла, падышла да акна, і прысунула свой твар да шкла. Выраз жаху не пакінуў яе твара і тады, калі, прыклা�ўши абедзве далоні, як шоры, да вачэй, яна пазнала яго. Твар яе быў надзвычайна сур'ёзным,—ён ніколі не бачыў

яго такім. Яна ўсміхнулася, толькі калі ён усміхнуўся, усміхнулася, толькі нібы пакараючыся яму, але ў души яе не было ўсмешкі,—быў страх. Ён махнуў ёй рукой, запрашаючы яе на двор да сябе. Але яна паківала галавой, што не, не выйдзе, і асталася стаяць ля акна. Ён наблізіў яшчэ раз твар да шыбы і хацеў крыкнуць ёй, каб яна вышла, але ў гэтых час яна павярнулася да дзвярэй,—відаць яе паклікаў нехта. Нехлюдаў адышоў ад акна. Туман быў такі цяжкі, што, адышоўшы на пяць крохаў ад дома, ужо нельга было ўбачыць яго акон, а толькі чарнаватую масу, з якой свяціла чырвонае, здавалася вялізнае, святое ад лямп. На рацэ ішло тое самае дзіўнае сапенне, шурханне, трэск і звон лёду. Недалёка з туману на дварэ пракрычаў адзін певень, адгукнуліся блізка іншыя, і здалёку з вёскі пачуліся галасы пеўняў, якія перабівалі адзін аднаго і зліваліся ў адзін крык. Усё-ж вакол, апрача ракі, было зусім ціха. Гэта былі ўжо другія пеўні.

Прайшоўшы разы два ўзад і ўперад за вуглом дома і трапіўшы некалькі разоў нагой у лужыну, Нехлюдаў зноў падышоў да акна дзяячага пакоя. Лямпа ўсё яшчэ гарэла, і Кацюша зноў сядзела адна калі стала, нібы была ў нерашучасці. Толькі ён падышоў да акна, яна зірнула ў яго. Ён стукнуў. І, не разглядваючы, хто стукнуў, яна адразу ж выбегла з дзяячага пакоя, і "ён чуў, як адліплі і потым рыпнулі выходныя дзвёры. Ён чакаў яе ўжо калі сенцаў і адразу ж моўкі абняў яе. Яна прыціснулася да яго, падняла галаву і губамі сустрэла яго пацалунак. Яны стаялі за вуглом сенцаў на адталым сухім месцы, і ён увесе быў напоўнен балючым, незадаволеным жаданнем. Раптам зноў таксама чмокнулі і з тым самым рыпам рыпнулі выходныя дзвёры, і пачуўся сярдзіты голас Матруны Паўлаўны.

— Кацюша!

Яна вырвалася ад яго і вярнулася ў дзяячы пакой. Ён чуў, як зашчапіўся кручок. Услед за гэтым усё заціхла, чырвонае вока ў акне знікла, астаўся адзін туман і шум на рацэ.

Нехлюдаў падышоў да акна, нікога не было відаць. Ён пастукаў,—ніхто не адказаў яму. Нехлюдаў вярнуўся ў дом з параднага ганку, але не заснуў. Ён зняў боты і босы

пайшоў па калідоры да яе дзвярэй побач з пакоем Матруны Паўлаўны. Спачатку ён чуў, як спакойна храпела Матруна Паўлаўна, і ён хацеў ужо ўвайсці, як раптам яна пачала кашляць і павярнулася на рыпучым ложку. Ён замёр і прастаяў так мінут пяць. Калі зноў усё заціхла, і пачулася зноў спакойнае храпенне, ён, стараючыся ступаць на тыя палавіцы, якія не рыпелі, пайшоў далей і падышоў да самых яе дзвярэй. Усё было ціха. Яна, відаць, не спала, таму што яе дыханне не было чутна. Але як толькі ён прашаптаў: „Каюша!“—яна ўскочыла, падышла да дзвярэй і сядзіта, як яму здалося, пачала прасіць яго адыйсці.

— Ну, што гэта вы? Ну, хіба можна? Пачуюць цёткі,— гаварылі яе вусны, а ўся істота казала: „я ўся твая“.

I гэта толькі разумеў Нехлюдаў.

— Ну, на мінутку адчыні. Упрашаю цябе,— гаварыў ён бессэнсоўныя слова.

Яна засіхла, потым ён пачуў шолах рукі, якая шукала кручок. Кручок шчоўкнуў, і ён увайшоў у адчыненыя дзвёры.

Ён схапіў яе, як яна была ў грубай зрэбнай кашулі з голымі рукамі, падняў яе і панёс.

— Ах! што вы? — шаптала яна.

Але ён не звяртаў увагі на яе слова, несучы яе да сябе.

— Ах, не трэба, пусціце,—казала яна, а сама прыціскалася да яго.

\* \* \*

Калі яна, дръжачая і маўклівая, нічога не адказваючи на яго слова пайшла ад яго, ён вышаў на ганак і спыніўся, стараючыся ўціміць значэнне ўсяго таго, што адбылося.

На дварэ было святлей; унізе на рацэ трэск і звон, і сапенне крыг яшчэ павялічылася, і да ранейшых гукаў дадалося яшчэ журчэнне. А туман пачаў асядаць уніз, і з-за сцяны туману выплыў шчарбаты месяц, панура асвятляючы нешта чорнае і страшнае.

„Што-ж гэта: вялікае шчасце або вялікае няшчасце здарылася са мной?“ пытаяўся ён у сябе. „Заўсёды так, усё так“, сказаў ён сабе і пайшоў спаць.

Наступным днём бліскучы, вясёлы Шэнбок заехаў за Нехлюдавым да цётак і зусім зачарараваў іх сваёй элегантнасцю, ветлівасцю, вясёласцю, шчодрасцю і любою да Дэмітрыя. Шчодрасць яго, хаця і вельмі спадабалася цётачкам, але нават здзівіла іх сваёй незвычайнасцю. Вандроўным сляпым жабракам ён даў рубель, на пачастункі людзям ён раздаў 15 рублёў, і калі Сюзетка, балонка Соф'і Іванаўны, пры ім абадрала сабе ногу да крыві, дык ён, не думаўшы ні мінуткі, разарваў свою батыставую з аблядоўкай хустку (Соф'я Іванаўна ведала, што гэткія хусткі каштуюць не меней, як 15 рублёў за тузіну) і зрабіў з яе бінты для Сюзеткі. Цёткі не бачылі яшчэ такіх і не ведалі, што ў гэтага Шэнбока было 200 тысяч доўгу, якія — ён ведаў — ніколі не заплаціць, і што таму на 25 рублёў меней або болей не мела для яго значэння.

Шэнбок прабыў толькі адзін дзень і наступнай ноччу паехаў разам з Нехлюдавым. Яны не маглі болей аставацца, бо ўжо быў апошні тэрмін для яўкі ў полк.

У душы Нехлюдаўа ў гэты апошні, праведзены ў цётак дзень, калі свежымі былі ўспаміны начы, уznімаліся і змагаліся паміж сабой два пачуцці: адно—пякучыя, адчувальныя ўспаміны звярынай любові, якая хаця далёка не дала таго, што яна абяцала, і некаторага самазадавальнення дасягнутай мэты; другое—разуменне таго, што ён зрабіў нешта вельмі благое, і што гэта благое трэба выправіць, і выправіць не для яе, а для сябе.

У tym становішчы вар'яцкага эгаізма, у якім ён знаходзіўся, Нехлюдаў думаў толькі пра сябе — аб tym, ці асудзяць яго і наколькі, калі даведаюцца аб tym, які ўчынак ён зрабіў, а не аб tym, што яна адчувае і што з ёй будзе.

Ён думаў, як Шэнбок здагадваецца аб яго дачыненнях да Кацюшы, і гэта цешыла яго гонар.

— Вось чаму ты гэтак раптам палюбіў цётачак,—сказаў яму Шэнбок, убачыўши Кацюшу,—што ты дзень жывеш у іх. Гэта і я на тваім месцы не паехаў-бы. Красуня!

Ён думаў яшчэ і аб тым, што, хаця і школа ехаць цяпер, не нацешыўшыся зусім каханием з ёй, неабходнасць ад'езду мае ту ю выгоду, што адразу ірве адносіны, якія цяжка было-б падтрымліваць. Думаў ён яшчэ аб тым, што трэба даць ёй грошай, не для яе, не таму, што ёй гэтая гроши могуць быць патрэбны, а таму, што так заўсёды робяць, і яго-б лічылі несумленным чалавекам, калі-б ён, пакарыстаўшыся ёю, не заплаціў за гэта. Ён і даў ёй гэтая гроши, — столькі, колькі лічыў неабходным па свайму і яе становішчы.

У дзень ад'езду, пасля абеду, ён пачакаў яе ў сенцах. Яна пачырванела, убачыўши яго, і хацела прыйсці міма, паказваючи вачыма на адчыненыя дзвёры ў дзявоочы пакой, але ён затрымаў яе.

— Я хацеў развітацца, — сказаў ён, скамячыўшы ў руцэ канверт з сторублёвай паперкай. — Вось я...

Яна зразумела, зморшчылася, затрэслася галавой і адпіхнула яго руку.

— Не, вазьмі, — прамармытаў ён і сунуў ёй канверт за пазуху, і, нібы апёкся, ён змаршчыўшыся і застагнаўшы, пабег у свой пакой. І доўга пасля гэтага ён усё хадзіў па сваім пакоі, і курчыўся, і нават скакаў, і ўслых войкаў, як ад фізічнага болю, як толькі ўспамінаў гэтую сцэну.

„Але што-ж рабіць? Заўсёды гэтак. Так гэта было з Шэнбокам і гувернанткай, пра якую ён расказваў, так гэта было з дзядзькам Грышам, так гэта было з бацькам, калі ён жыў на вёсцы і ў яго нарадзіўся ад сялянкі той незаконны сын Міценька, які і цяпер яшчэ жыве. А калі ўсе гэтак робяць, дык, значыць, так і трэба\*. Так сучышаў ён сябе, але ніяк не мог заспакоіцца. Успамін гэтых катаваў яго сумленне.

У глыбіні, у самай глыбіні душы ён ведаў, што зрабіў так кепска, подла, жорстка, што яму, з разуменнем гэтага ўчынку, нельга не толькі самому асуджаць каго-небудзь, але глядзець у очы людзям, не гаворачы ўжо аб тым, каб лічыць сябе прыстойным, паважным, вялікадушным маладым чалавекам, за якога ён лічыў сябе. А яму трэба было лічыць сябе за гэтага для таго, каб жыць весела і бядзёра.

А для гэтага быў адзін сродак: не думаць аб гэтым. Гэтак ён і зрабіў.

Тое жыщё, у якое ён уступаў, — новыя месцы, таварыши, вайна, — дапамаглі гэтаму. І чым больш ён жыў, тым больш забываў і пад канец сапраўды зусім забыў.

Толькі аднойчы, калі пасля вайны, з надзеяй убачыць яе, ён заехаў да цётак і ўбачыў, што Кацюшы ўжо не было, што яна неўзабаве, — пасля яго праезду пайшла ад іх, каб радзіць, што недзе радзіла і, як чулі цёткі, зусім сапсавалася, — у яго сцінулася сэрца. Судзячы па часу, дзіцёнак, якога яна нарадзіла, мог быць яго дзіцёнкам, але мог быць і не яго. Цёткі гаварылі, што яна сапсавалася і была распусная натура, як і яе маці. І гэта меркаванне цётак было для яго прыемным, таму што нібы апраўдвала яго. Спачатку ён усё-ж хацеў адшукаць яе і дзіцёнка, але потым, іменна таму, што ў глыбіні душы яму было надта балюча і сорамна думаць пра гэта, ён не зрабіў патрэбных намаганняў для гэтых пошукаў і яшчэ больш забыўся на свой грэх і пакінуў думаць пра яго.

Але вось цяпер гэтае дзіўнае здарэнне нагадала яму ўсё і патрабавала ад яго прызнання сваёй бязлітаснасці, жорсткасці, подласці, якія далі яму магчымасць спакойна жыць гэтыя дзесяць год з гэткім грахом на душы. Але ён яшчэ далёка быў ад гэтага прызнання і цяпер думаў толькі пра тое, каб зараз не даведаліся ўсе пра ўсё, і яна або яе абаронца не рассказалі ўсяго і не асаромілі яго перад усімі.

## XIX

Такі душэўны настрой быў у Нехлюдава, калі ён вышаў з судовай залы ў пакой прысяжных. Ён сядзеў каля акна, слухаў размовы вакол сябе і безупынна курыў.

Вясёлы купец, відаць, спачуваў усёй душой таму, як праводзіў час купец Смелькоў.

— Ну, браце, здорава гуляў, па-сібірску. Ласы хлапец, якую дзяўчыну падчапіў.

Старшыня выказваў нейкія меркаванні, што ўся справа ў экспертызе. Пётр Герасімавіч нешта жартаваў з прыказ-

чыкам-яўрэем, і яны нечага зарагаталі. Нехлюдаў коратка адказваў тым, хто звяртаўся да яго з запытаннямі, і жадаў толькі аднаго, каб пакінулі яго ў спакоі.

Калі судовы прыстаў, ідуучы бачком, запрасіў зноў прысяжных у залу паседжання, Нехлюдаў адчуў страх, нібы не ён ішоў судзіць, але яго вялі ў суд. У глыбіні душы ён адчуваў ужо, што ён нягоднік, якому павінна быць сорамна глядзець у очы людзям, а тым часам ён, па звычцы, са звычайнімі, самаўпэўненымі рухамі, увайшоў на ўзвышэнне і сеў на сваё месца, другім пасля старшыні, заклаўшы нага на нагу і гуляючы рінсе-леz.

Падсудных таксама кудысьці выводзілі і толькі што прывялі зноў.

У зале былі новыя асобы—сведкі, і Нехлюдаў заўважыў, што Маслава некалькі разоў пазірала, нібы не магла адвесці погляду ад вельмі прыбранай, у шаўку і аксаміце, тоўстай жанчыны, якая, у высокім капелюшы з вялікім бантам і з элегантным рэдыкулем на голай да локця руцэ, сядзела ў першым радзе перад кратамі. Гэта, як ён потым даведаўся, была сведка, гаспадыня таго публічнага дома, у якім жыла Маслава.

Пачаўся допыт сведкаў: імя, вера і т. д. Потым, пасля допыту бакоў, як яны хочуць запытваць: пад прысягай або не, зноў, ледзьве перасоўваючы ногі, прышоў той самы стары свяшчэннік і зноў гэтак-жа, папраўляючы златы крыж на шаўковых грудзях, з гэткім самым спакоем і ўпэўненасцю ў тым, што ён робіць вельмі карысную і значную справу, прывёў да прысягі сведак і эксперта. Калі скончылася прысяга, усіх сведак адвялі, пакінуўшы адну, менавіта Кітаеву, гаспадыню публічнага дома. Яе запыталі аб тым, што яна ведае па гэтай справе. Кітаева з падробленай усмешкай, ківаючы галавой у капелюшы пры кожным сказе, з нямецкім акцэнтам, падрабязна і складна расказала:

Раней за ўсё да яе ў завядзенне прыехаў знаёмы калідорны Сімон за дзяўчынай для багатага сібірскага купца. Яна паслала Любашу. Праз некаторы час Любаша вярнулася разам з купцом.

— Купец быў ужо ў экстазе,—крыху ўсміхаючыся, гаварыла Кітаева,—і ў нас працягваў піць і частаваць дзяўчат; але з той прычыны, што ў яго нехапіла грошай, ён паслаў да сябе ў нумар гэту самую Любашу, да якой ён меў прэдылекцыя,—сказала яна, зірнуўшы на падсудную.

Нехлюдаву здалося, што Маслава пры гэтым усміхнулася, і гэта ўсмешка здалася яму брыдкай. Дзіўнае, неакрэсленое адчуванне агіднасці, змешанае з пакутаю, узніяслося ў ім.

— А якую думку вы мелі аб Маславай?—чырванеочы, нясмела запытаў прызначаны ад суда кандыдат на судовую пасаду, адвакат Маславай.

— Самую лепшую,—адказала Кітаева,—дзяўчына адукаваны і шыкарная. Ён выхоўваўся ў добры сям'я, і па-французску маглі чытаць. Ён піў часам крыху лішняга, але ніколі не забываўся. Зусім добры дзяўчына.

Каюшা пазірала на гаспадыню, але потым раптам пе-равяла вочы на прысяжных і спыніла іх на Нехлюдаве, і твар яе зрабіўся сур'ёзным і нават строгім. Адно са строгіх вачэй яе было касаватым. Даволі доўга гэтыя два дзіўныя вокі пазіралі на Нехлюдава, і, не гледзячы на тое, што жах ахапіў яго, ён не мог адвесці свайго погляду ад гэтых касаватых вачэй з яркабелымі бялкамі. Яму ўспоміналася тая страшная ноч з ледаходам, туманам і, галоўнае, тым шчарбатым, перавернутым месяцам, які перад раннем узышоў і асвятляў нешта чорнае і страшнае. Гэтыя два чорныя вокі, што глядзелі на яго і паўз яго, нагадвалі яму гэта нешта чорнае і страшнае.

„Пазнала!“ падумаў ён. І Нехлюдаў нібы сціснуўся, ча-каючы ўдару. Але яна не пазнала яго. Яна спакойна ўздыхнула і зноў пачала глядзець на старшыню. Нехлюдаў уздыхнуў таксама. „Ах, хутчэй бы“, думаў ён. Ён адчуваў цяп-пер пачуццё, падобнае да таго, якое адчуваў на паляванні, калі даводзілася дабіваць параненую птушку: і брыдка, і шкада, і прыкра. Недабітая птушка б'еца ў ягдташи: і брыдка, і шкада, і хочацца хутчэй дабіць і запамятаваць.

Гэткае змешанае адчуванне ахапіла цяп-пер Нехлюдава, калі ён слухаў допыт сведак.

Але, як на зло яму, справа цягнулася доўга: пасля допыту па адным сведак і эксперта і пасля ўсіх непатрэбных запытанняў ад таварыша прокурора і адвакатаў, якія звычайна рабіліся з сур'ёзным выглядам, старшыня прапанаваў прысяжным агледзець рэчавыя доказы, якія складаліся з велізарных памераў пярсцёнка з разеткай з дыямантаў,—відаць яго адзявалі на таўсценны паказальны палец, і фільтра, у якім была даследавана атрута. Рэчы гэтыя былі запячатаны, і на іх былі ярлычки.

Прысяжныя ўжо рыхталіся глядзець гэтыя рэчы, калі таварыш прокурора зноў прыўстаў і патрабаваў, раней чым разглядаць рэчавыя доказы, прачытаць урачэбнае даследаванне трупа.

Старшыня, які гнаў справу як мага хутчэй, каб паспець да сваёй швейцаркі, хаця і ведаў вельмі добра, што прачытанне гэтай паперкі не можа мець ніякага іншага выніку, як толькі нудоту і адцягванне абедзенага часу, і што таварыш прокурора патрабуе гэтага чытання толькі таму, што ён ведае, што мае права патрабаваць гэтага, усё-ж не мог адмовіць і згадзіцца. Сакратар дастаў паперу і зноў сваім картавым на літары *l i p* панурым голасам пачаў чытальні:

З вонкавага агляду высветлілася, што:

1) Рост Ферапонта Смелькова—2 арш. 12 вярш.

— Аднак дзяцюк здраравлены,—заклапочана прашаптаў купец на вуха Нехлюдаву.

2) Узрост з вонкавага выгляду вызначан прыблізна каля сарака.

3) Труп меў раздзьмуты выгляд.

4) Колер скуры скрэз зеленаваты, абсыпаны мясцінамі чорнымі плямамі.

5) Скура на паверхні ўзнялася пузырамі розных памераў, а мясцінамі аблезла і вісіць у выглядзе вялікіх шкуматоў.

6) Валасы цёмнарусыя, густыя, і пры датыканні лёгка адстаюць ад скуры.

7) Вочы вышлі з арбіт, і рагавая абалонка памутнела.

8) З ноздраў, вушэй і рота выцякае пеністая сукравічная вадкасць, рот напалову адкрыты.

9) Шыі амаль німа з прычыны апухласці твара і грудзей. І т. д. і т. д.

На чатырох старонках па 27 пунктах ішло такім чынам апісанне ўсіх падрабязнасцей вонкавага агляду страшнага, вялізнага і яшчэ апухлага, што пачаў ужо распадацца, трупа купца, які весяліўся ў горадзе. Адчуванне нейкай брыдкасці, якое было ў Нехлюдава, яшчэ павялічылася пры чытанні гэтага апісання трупа. Жыццё Кацыошы і сукравічная вадкасць, што выцякае з наздрэй, і вочы, што вышлі з арбіт, і яго ўчынак з ёй,—усё гэта, здавалася яму, былі рэчы аднаго гатунку, і ён са ўсіх бакоў быў акружаны і ахоплены гэтымі рэчамі. Калі скончылася, нарэшце, чытанне вонкавага агляду, старшыня цяжка ўздыхнуў і ўзняў галаву, спадзяючыся, што скончана, але сакратар адразу ж пачаў чытаць апісанне ўнутранага агляду.

Старшыня ізноў схіліў галаву і, абапёршыся на руку, заплюшчыў вочы. Купец, што сядзеў побач з Нехлюдавым, намагаўся з усіх сіл, каб не заснуць, і часам хістаўся; падсудная, таксама як і жандары за імі, сядзелі нерухома.

«З унутранага агляду аказалася, што:

1) Скураныя чарапныя пакрыцці лёгка аддзяляліся ад чарапных касцей, і сінякі не былі нідзе заўважаны.

2) Косці чэрепа сярэдній таўшчыні і цэлыя.

3) На цвёрдай мазгавой абалонцы маюцца дзве невялікія пігментаваныя плямы велічынёй прыблізна ў чатыры дзюймы, сама абалонка бледна-матавага колеру» і т. д. і т. д., яшчэ 13 пунктаў.

Затым ішлі імёны панятых, подпісы і затым заключэнне ўрача, з якога відаць было, што знайдзеныя пры ўскрыцці і запісаныя ў пратаколе змены ў страўніку і часткова ў кішках і нырках даюць права зрабіць з вялікай ступенню *праудападобнасці* вынік, што Смелкоў памёр ад атрутніці, якая патрапіла яму ў страўнік разам з віном. Сказаць па наяўных зменах у страўніку і кішках, якая менавіта атрута была ўведзена ў страўнік,—цяжка; пра тое-ж, што атрута гэта трапіла ў страўнік з віном, трэба думачь з той

прычыны, што ў страўніку Смелькова знайдзена вялікая колькасць віна.

— Відаць, здатны быў на гарэлку,—зноў прашаптаў, апамятаўшыся, купец.

Чытанне гэтага пратакола працягвалася каля гадзіны, але не задаволіла, аднак, таварыша пракурора. Калі пратакол прачыталі, старшыня звярнуўся да яго:

— Я мяркую, што не патрэбна чытаць акты даследавання ўнутраных органаў.

— Я прасіў-бы прачытаць гэтыя даследаванні,—сурова сказаў таварыш пракурора, не гледзячы на старшыню, злёгку бокам прыўстаўшы і даючы адчуваць тонам голасу, што патрабаванне гэтага чытання ёсьць яго права, і ён ад гэтага права не адступіцца, і адмова будзе прычэпкай для касацыі.

Член суда з вялікай барадой і добрымі, уніз адцягнемі вачымі, хворы на катар, адчуваючы сябе вельмі аслабеўшым, звярнуўся да старшыні:

— І навошта гэта чытаць? Толькі зацягваюць. Гэтыя новыя мётлы не чысцей, а даўжэй мятуць.

Член у залатых акулярах нічога не сказаў і панура і рашуча глядзеў перад сабой, не чакаючы ні ад свае жонкі, ні ад жыцця нічога добра,

Чытанне акта пачалося:

„188\* года, лютага 15-га дня, я, ніжэйпадпісаны, па даручэнню ўрачэbnага аддзялення, за № 638-м,—пачаў з разгушасцю, павысіўшы дыяпазон голасу, нібы жадаючы разагнаць сон, які ахапляў усіх прысутных, сакратар,—у прысутнасці памочніка ўрачэbnага інспектара, зрабіў даследаванне ўнутраных органаў:

1) Правага лёгкага і сэрца (у шасціфунтовым шклянным слоіку).

2) Усяго, што знаходзілася ў страўніку (у шасціфунтовым шклянным слоіку).

3) Самага страўніка (у шасціфунтовым шклянным слоіку).

4) Печані, селязёнкі і ныркаў (у трохфунтовым шклянным слоіку).

5) Кішак (у шасціфунтовым глінянным слоіку)“.

Старшыня пры пачатку гэтага чытання нахіліўся да аднаго з членаў і пашаптаў нешта, потым да другога і, атрымаўши станоўчы адказ, спыніў чытанне на гэтым месцы.

— Суд прызнае залішнім чытанне акта,—сказаў ён.

Сакратар замаўчаў, збіраючы паперы; раззлаваны таварыш пракурора пачаў запісваць нешта.

— Паны прысяжныя засядцацелі могуць агледзець рэчавыя доказы,—сказаў старшыня.

Старшыня і некаторыя з прысяжных прыўзняліся і замышаліся, не ведаючы, які рух ці становішча павінны надаць сваім рукам, падышлі да стала і па чарзе падзівіліся на пярсцёнак, шклянку і фільтр. Купец нават памераў на свой палец пярсцёнак.

— Ну, і палец быў,—сказаў ён, вярнуўшыся на сваё месца.—Як гурок добры,—дадаў ён, відаць пацяшаючыся тым уяўленнем, як аб асілку, якое ён склаў сабе аб атрученым купцы.

## XXI

Калі скончыўся агляд рэчавых доказаў, старшыня абвясціў судовае следства скончаным і без перапынку, жадаючы хутчэй скончыць справу, даў слова абвінаваўцу, спадзяючыся, што ён таксама чалавек і таксама хоча курыць і абедаць, і што ён пашкадуе іх. Але таварыш пракурора не пашкадаваў ні сябе, ні іх. Таварыш пракурора быў ад природы вялікім дурнем; але звыш таго меў няшчасце скончыць курс у гімназіі з залатым медалем і ўніверсітэце атрымаць узнагароду за сваю працу аб сервітуах пarymskіm праве, і таму быў вельмі самаўпэўненым, задаволеным сабой (гэтamu яшчэ спрыяў яго поспех у дам), і з гэтай прычыны быў надзвычайнім дурнем. Калі яму далі слова, ён, не спяшаючыся, устаў, паказаўши ўсю сваю грацыёznую постаць у шытым мундзіры, і, паклаўши абедзве руکі на канторку, крыху скліўшы галаву, агледзеў залу, унікаючы поглядам падсудных, і пачаў:

— Справа, што падлягае вашаму разглядзу, панове прысяжныя засядцацелі,—пачаў ён сваю падрыхтаваную ў

часе чытання пратакола і акта прамову,—характэрнае, калі можна так сказаць, злачынства.

Прамова таварыша пракурора, як ён думаў, павінна была мець грамадскае значэнне, падобна да тых славутых прамоў, якія гаварылі праслаўленыя адвакаты. Праўда, лік гледачоў складаўся толькі з трох жанчын: швачкі, кухаркі і Сімонавай сястры і аднаго кучара, але гэта нічога не азначала. І тыя праслаўленыя гэтак сама пачыналі. Правіла-ж таварыша пракурора было ў тым, каб быць заўсёды на вышыні свайго становішча, гэта значыць пранікаць у глыбіню псіхалагічнага значэння злачынства і агаляць язвы грамадства.

— Вы бачыце перад сабой, панове прысяжныя засядалі, характэрнае, калі можна так сказаць, злачынства канца стагоддзя, якое носіць на сабе, так сказаць, спецыфічныя рысы той сумнай з'явы распаду, пад які падупадаюць у наш час тыя элементы нашага грамадства, якія знаходзяцца пад асабліва, так сказаць, пякучымі праменнямі гэтага працэса...

Таварыш пракурора гаварыў вельмі доўга, з аднаго боку, намагаючыся прыпомніць усе тыя разумныя рэчы, якія ён прыдумаў, з другога боку, галоўнае, ні на хвіліну не спыніцца, а зрабіць гэтак, каб прамова яго лілася, не спыняючыся, на працягу гадзіны з чвэрткай. Толькі раз ён спыніўся і даволі доўга глынаў сліну, але адразу-ж выпраўіўся і нагнаў гэту правалоку ўзмоцненым красамоўствам. Ён гаварыў то пяшчотным, ліслівым голасам, пераступаючы з нагі на нагу, гледзячы на прысяжных, то ціхім сур'ёзным тонам, пазіраючы ў свой сшытак, то зычным абвінаваўчым голасам, звяртаючыся то да гледачоў, то да прысяжных. Толькі на падсудных, якія ўсе троє ўтаропіліся на яго вачыма, ён ні аднаго разу не зірнуў. У яго прамове было ўсё самае апошніе, што было тады модным у яго колах і што прымалася тады і прымаецца яшчэ цяпер за апошніе слова навуковай мудрасці. Тут была і спадчыннасць, і прыроджаная злачыннасць, і Ламбразо, і Тард, і эвалюцыя, і барацьба за існаванне, і гіпнатализм, і ўнушэнне, і Шарко, і дэкадэнства.

Купец Смелькоў, паводле азначэння таварыша пракурора, быў тып некранутага рускага чалавека з яго шырокай на-турай, які, з прычыны сваёй даверлівасці і велікадушна, зрабіўся ахвярай глыбока расpusных асоб, пад уладу якіх ён падупаў.

Сімон Карцінкін быў атавістичным вынікам прыгонніцтва, чалавекам прыгнечаным, без адукцыі, без прынцыпаў, без рэлігіі нават. Еўфімія была яго палюбоўніцай і ахвярай спадчыннасці. У яе былі ўсе адзнакі дэгенератнае асобы. Галоўнай-жа прычынай злачынства была Маслава, якая ўяўляла з сябе ў самых ніzkіх яго рысах з'яву дэкадэнства. „Жанчына гэта,—гаварыў таварыш пракурора, не гледзячы на яе,—атрымала адукцыю,—мы чулі на судзе паказанні яе гаспадыні. Яна не толькі ўмее чытаць і пісаць, яна ведае па-французску, яна сірата, напэўна з зародкамі злачыннасці, была ўзгадавана ў інтэлігентнай дваранскай сям'і і магла-б жыць сумленнай працай; але яна кідае сваіх дабрадзеяў, аддаецца сваім страсцям і для задавальнення іх ідзе ў публічны дом, дзе вылучаецца сярод іншых сваіх таварышак сваёй адукцыяй і, галоўнае, як вы чулі тут, панове прысяжныя засядацелі, ад яе гаспадыні, умельствам упłyваць на наведвальнікаў той таемнай, за апошні час даследаванай навукай, асабліва школай Шарко, якасцю, вядомай пад імем унушэння. Гэтай самай якасцю яна заўладала рускім асілкам, добрадушным, даверлівым Садко-батым гасцём, і скарыстоўвае яго даверлівасць на тое, каб спачатку абакрасці, а потым без жалю адабраць у яго жыццё”.

— Ну, ужо гэта ён, здаецца, зарапартаваўся,—сказаў, усміхаючыся, старшыня, схіляючыся да сурогата члена.

— Чорт ведае, які дурань,—сказаў сурогаты член.

— Панове прысяжныя засядацелі,—працягваў тымчасам, грацыёзна выгінаючыся тонкім станам, таварыш пракурора, у ваших руках лёс гэтых асоб, але ў ваших руках часткова і лёс грамадства, на якое вы ўпłyваеце сваім прысудам. Вы ўдумайцеся ў значэнне гэтага злачынства, у небяспеку, якую ўяўляюць для грамадства гэткія паталагічныя, так сказаць, індывідуумы, як Маслава, і агарадзіце

яго ад заражэння, агарадзіце нявінныя, моцныя элементы гэтага грамадства ад заражэння і часта пагібелі.

І нібы сам узрушаны значнасцю той пастановы, якую павінен зрабіць суд, таварыш пракурора, як відаць, цалкам захоплены сваёй прамовай, апусціўся на сваё крэсла.

Сэнс яго прамовы, калі адкінуць кветкі красамоўства, быў той, што Маслава загіпнатызавала купца, скарыстаўшы яго даверлівасць, і, прыехаўши ў нумар з ключом за грашыма, хацела сама ўсё ўзяць сабе, але, будучы злоўлена Сімонам і Еўфіміяй, павінна была падзяліцца з імі. Пасля-ж гэтага, каб захаваць сляды свайго злачынства, прыехала зноў з купцом у гасцініцу і там атруціла яго.

Пасля прамовы таварыша пракурора з лавы адвакага ўстаў сярэдніх год чалавек у фраку, з широкім поўкругам белых накрухмаленых грудзей, і жвава сказаў прамову ў абарону Карцінкіна і Бачковай. Гэта быў наняты імі за 300 рублёў прысяжны павераны. Ён апраўдваў іх абодвух і ўскладаў усю віну на Маславу.

Ён адмаўляў паказанне Маславай аб tym, што Бачкова і Карцінкін былі з ёю разам, калі яна брала гроши, настойваючы на tym, што паказанне яе, як выкрытай атрутніцы, не можа мець вагі. Гроши, 2500 рублёў, гаварыў адвакат, гэтыя працавітыя сумленныя людзі маглі зарабіць, бо яны атрымлівалі часам па 3 і 5 рублёў за дзень ад наведвальникаў. Гроши-ж купца былі пакрадзены Маславай і камунебудзь пераданы або нават згублены, бо яна была не ў нармальным становішчы. Атручэнне зрабіла адна Маслава.

Таму ён прасіў прысяжных прызнаць Карцінкіна і Бачкову невінаватымі ў пакражы грошай; а калі-б яны і призналі іх вінаватымі ў пакражы, дык без удзелу ў атручэнні і без уперад складзенага намеру.

У заключэнне адвакат, каб дасадзіць таварышу пракурора, заўважыў, што бліскучыя выказванні пана таварыша пракурора аб спадчыннасці, хая і растлумачваюць навуковыя пытанні спадчыннасці, у гэтым выпадку недарэчы, бо Бачкова—дачка невядомых бацькоў.

Таварыш прокурора сядзіта, нібы агрызаючыся, нешта запісаў у сябе на паперы і з пагардлівым здзіўленнем павёў плячамі.

Потым устаў абаронца Маславай і нясмела, запінаючыся, пачаў сваю прамову. Не адмаўляючы таго, што Маслава прымала ўдзел у пакражы грошей, ён толькі настойваў на тым, што яна не мела намеру атруціць Смелькова, а дала парашок толькі для таго, каб ён заснуў. Хацеў ён падпусціць красамоўства, зрабіўши агляд таго, як Маслава была ўцягнута ў распуснае жыццё мужчынай, які астаўся непакараным, тымчасам як яна павінна была несці ўвесь цяжар свайго праграшэння, але гэта экспкурсія ў галіну псіхалогіі атрымалася недарэчнай, так што ўсім было сорамна. Калі ён мармытаў аб жорсткасці мужчын і бездапоможнасці жанчын, дык старшыня, жадаючы дапамагчы яму, папрасіў яго трymацца бліжэй да сутнасці справы.

Пасля гэтага адваката зноў устаў таварыш прокурора, абараніўши сваё палажэнне аб спадчыннасці супроща першага адваката тым, што калі Бачкова і дачка невядомых бацькоў, дык ісціннасць закона спадчыннасці гэтым ніколькі не інвалідуеца, бо закон спадчыннасці настолькі ўстаноўлены навукай, што мы не толькі можам выводзіць злачынства са спадчыннасці, але і спадчыннасць са злачынства. Што-ж датычыцца меркавання абаронцы аб тым, што Маславу зрабіў распуснай выабражальны (ён з асаблівай іроніяй сказаў: выабражальны) спакуснік, дык усе даведкі гавораць за тое, што яна была спакусніцай шматлікіх ахвяр, якія прыйшлі праз яе руکі. Сказаўши гэта, ён пераможна сеў.

Потым прапанавана было падсудным апраўдвацца.

Еўфімія Бачкова паўтарала тое, што яна нічога не ведала ні ў чым не ўдзельнічала, і ўпартая паказвала, як на вінаватую ва ўсім, на Маславу. Сімон толькі паўтарыў некалькі разоў:

— Воля ваша, а толькі бязвінна, дарэмна.

Маслава-ж нічога не сказала. На прапанову старшыні сказаць тое, што яна мае ў сваю абарону, яна толькі падняла на яго вочы, азірнулася на ўсіх, як зацкаваны звер, і адразу-ж апусціла іх і заплакала, гучна ўсхліпваючы.

— Вы что? — запытаў купец, які сядзеў побач з Нехлюдым, пачуўши дзіўны гук, каторы раптам вырваўся ў Нехлюдава. Гук гэты быў спыненае рыданне.

Нехлюдаў усё яшчэ не разумеў усяго значэння свайго цяперашняга становішча і прыпісаў слабасці сваіх нерваў ледзьве ўтрыманае рыданне і слёзы, што навярнуліся яму на вочы. Ён адзеў pince-nez, каб іх не ўбачылі, потым дастаў хустку і пачаў смаркацца.

Страх перад ганьбаю, якою-б ён пакрыў сябе, калі-б усе тут, у судовай зале, даведаліся пра яго ўчынак, заглушаў унутраную работу, што кіпела ў ім. Страх гэты ў першы час быў мацней за ўсё.

## XXII

Пасля апошняга слова абвінавачаных і даволі доўгіх перамоў бакоў аб форме пастаноўкі запытанняў, запытанні былі паставлены, і старшыня пачаў свае рэзюме.

Першым выкладці справу, ён вельмі доўга тлумачыў прысяжным, з прыемнай інтymнай інтанацыяй, тое, што рабунак ёсьць рабунак, а пакражка ёсьць пакражка, і што крадзёж з замкнутага месца ёсьць крадзёж з замкнутага месца, а крадзёж з незамкнутага месца ёсьць крадзёж з незамкнутага месца. І, тлумачачы гэта, ён асабліва часта пазіраў на Нехлюдава, нібы асабліва жадаючы, каб ён уцяміў гэтую значную акаличнасць з надзейай, што ён, зразумеўши яе, растлумачыць гэта і сваім таварышам. Потым, калі ён падумав, што прысяжныя дастаткова зразумелі гэтыя ісціны, ён пачаў развіваць іншую ісціну аб tym, што забойствам называецца гэткае дзеянне, ад якога чалавек памірае, што атручанне таму таксама ёсьць забойства. Калі-ж і гэту ісціну, як яму здалося, таксама зразумелі прысяжныя, ён растлумачыў ім тое, што калі зладзеяства і забойства зроблены разам, дык тады злачынства складаецца са зладзеяства і забойства.

Не гледзячы на тое, што яму самому хацелася хутчэй скончыць, і швейцарка ўжо чакала яго, ён гэтак прывык да свайго занятку, што, пачуўши гаварыць, ніяк ужо не

мог спыніцца, і таму падрабязна тлумачыў прысяжным, што калі яны знайдуць падсудных вінаватымі, дык маюць права прызнаць іх вінаватымі, калі знайдуць іх невінаватымі, дык маюць права прызнаць іх невінаватымі; калі знайдуць іх вінаватымі ў адным, але невінаватымі ў другім, дык могуць прызнаць іх вінаватымі ў адным, але невінаватымі ў другім. Потым ён растлумачыў ім яшчэ тое, што, не гле зячы на тое, што права гэта дадзена ім, яны павінны карыстацца ім разумна. Хацеў ён яшчэ растлумачыць ім, што калі на паставленае пытанне дадуць адказ станоўчы, дык гэтым адказам яны прызнаюць усё тое, што паставлена ў пытанні, і што калі яны не прызнаюць усяго, што паставлена ў пытанні, дык павінны зауважыць тое, чаго не прызнаюць. Але ён зірнуў на гадзіннік і, убачыўши, што ўжо без пяці мінут трыв, парашыў адразу ж перайсці да выкладання справы.

— Акаличнасці справы гэтай наступныя,—пачаў ён і паўтарыў усё тое, што некалькі разоў ужо было гаворана і абаронцамі, і таварышом пракурора, і сведкамі.

Старшыня гаварыў, а па баках яго члены з глыбокадумным выглядам слухалі і часам пазіралі на гадзіннікі, знаходзячы яго прамову хаця і вельмі добрай, гэта значыць такай, якой яна павінна быць, але крыху даўгаватай. Так сама думаў і таварыш пракурора, як і ўсе наогул судовыя службоўцы і ўсе, хто быў у зале. Старшыня скончыў рэзюме.

Здавалася, усё было сказана. Але старшыня ніяк не мог разлучыцца са сваім правам гаварыць—гэта яму прыемна было слухаць паважныя інтанацыі свайго голаса—і знайшоў патрэбным яшчэ сказаць некалькі слоў аб важнасці таго права, якое дадзена прысяжным, і аб тым, як яны павінны з увагай і асцярожнасцю карыстацца гэтым правам і не злоўжываць ім, абы тым, што яны прымалі прысягу, што яны — сумленне грамадства, і што тайна дарадчага пакоя павінна быць свяшчэннай і т. д. і т. д.

З таго часу, як старшыня пачаў гаварыць, Маслава, не зводзячы вачэй, пазірала на яго, нібы баючыся прапусціць кожнае слова, а таму Нехлюдаў не баяўся сустрэцца з яе вачыма і безупынна глядзеў на яе. І ў яго ўяўленні адбыва-

лася тая звычайная з'ява, што даўно не бачаны твар любі-  
мага чалавека, спачатку здзівішы тымі вонкавымі зменамі,  
якія адбыліся за час адсутнічання, пакрыху робіцца зусім  
гэткім самым, якім ён быў шмат год раней, знікаючы усе  
змены, пакладзеныя часам, і перад духоўнымі вачыма вы-  
ступае толькі тое галоўнае выяўленне выключнай, непаў-  
торнай духоўнай асобы. Гэтае самае адбывалася ў Нехлю-  
даве.

Так, не гледзячы на арыштанцкі халат, на тое, што  
цела пашырацела і грудзі выраслі, не гледзячы на тое,  
што ніжняя частка твара раздалася, не гледзячы на змор-  
шчыкі на ілбе і на скронях і на падпухлыя вочы, гэта  
была безумоўна тая самая Кацюша, якая ў светлае хрыстова  
васкрасенне гэтак нявінна знізу ўгору глядзела на яго,  
любімага ёю чалавека, сваімі закаханымі вачыма, якія смя-  
яліся ад радасці і паўнаты жыцця.

„І гэткая дзіўная выпадковасць! Трэба-ж, каб гэтая справа  
разглядалася менавіта на маёй сесіі, каб я, нідзе не сус-  
тракаючы яе 10 год, сустрэў яе тут, на лаве падсудных!  
І чым гэта ўсё скончыцца? Хутчэй, ах, хутчэй-бы!“

Ён усё не скараўся таму адчуванню каяння, якое па-  
чынала гаварыць у ім. Яму здавалася гэта выпадковасцю,  
якая пройдзе і не парушыць яго жыцця. Ён адчуваў сябе  
тым шчанём, якое непрыстойна трymала сябе ў пакоях і  
якое гаспадар, узяўши за шию, тыркае носам у ту ю бры-  
доту, што яно нарабіла. Шчанё вішчыць, цягнецца назад,  
каб адысці як мага далей ад вынікаў сваёй справы і забыць  
пра іх, але няўмольны гаспадар не адпускае яго. Гэтак і  
Нехлюдаў адчуваў ужо ўсю брыдоту таго, што ён нарабіў, ад-  
чуваў і магутную руку гаспадара, але ўсё яшчэ не разумеў зна-  
чэння таго, што ён зрабіў, не прызнаваў самога гаспадара. Яму  
усё хацелася не верыць у тое, што тое, што было перад  
ім, было яго ўчынкам. Але няўмольная, нябачная рука тры-  
мала яго, і ён прадчуваў ужо, што ён не выкруціца. Ён  
яшчэ набіраўся смеласці і, як звычайна, паклаўши нагу на  
нагу і безуважна гуляючы сваім ріпсе-пез, у самаўпэў-  
ненай позе сядзеў на сваім другім крэсле першага раду.  
А тым часам, у глыбіні сваёй душы, ён ужо адчуваў усю

жорсткасць, подласць, нікчэмнасць не толькі гэтага свайго ўчынку, але ўсяго свайго гультайскага, распуснага, жорсткага і самаздаволенага жыцця, і тая страшная заслона, якая нейкім цудам увесь гэты час, усе гэтыя 12 год засланяла ад яго і гэта яго злачыства і ўсё яго наступнае жыцце, ужо вагалася, і ён урыўкамі пазіраў ужо за яе.

### XXIII

Урэшце старшыня скончыў сваю прамову і, грацыёзным рухам падняўши пытальны аркуш, перадаў яго прысяжнаму старшыню, які падышоў да яго. Прысяжныя ўсталі, радуючыся таму, што можна ісці і, не ведаючи, што рабіць са сваімі рукамі, нібы саромячыся чагосьці, адзін за адным пайшлі ў дарадчы пакой. Толькі што зачыніліся за імі дзвёры, жандар падышоў да гэтых дзвярэй і, выхапіўши шаблю з ножнаў і паклаўши яе на плячо, стаў каля дзвярэй. Суддзі падняліся і пайшлі. Падсудных таксама вывелі.

Увайшоўши ў дарадчы пакой, прысяжныя, як і раней, перш за ўсё дасталі папяросы і пачалі курыць. Ненатуральнасць і фальш іхняга становішча, якія яны ў большай ці меншай ступені адчувалі, седзячы ў зале на сваіх месцах, прыйшла, як толькі яны ўвайшлі ў дарадчы пакой і закурылі папяросы, і яны з аблягчэннем размясціліся ў дарадчым пакой, і адразу-ж пачалася ажыўленая размова.

— Дзяўчынка не вінавата, заблыталася,—сказаў добра-душны купец,—трэба пррабачыць.

— Вось гэта і абліяркуем,—сказаў старшыня.—Мы не павінны падупадаць пад нашы асабовыя ўражанні.

— Добрае рэзюме сказаў судовы старшыня,—зауважыў палкоўнік.

— Ну, добрае! Я ледзь не заснуў.

— Галоўная справа ў тым, што прыслуга не магла ведаць пра гроши, каб Маслава не была з імі ў згодзе,—сказаў прыказчык яўрэйскага тыпу.

— Дык што-ж, па-вашаму, яна ўкрала?—запытаў адзін з прысяжных.

— Ніколі не паверу,—закрычаў добрадушны купец,— а ўсё гэта шэльма чырвонавокая нашкодзіла.

— Усе добрыя,—сказаў палкоунік.

— Але-ж яна гаворыць, што не ўваходзіла ў нумар.

— А вы больш давайце ёй веры. Я гэтай падле ніколі ў жыцці не паверыў-бы.

— Дык што-ж, гэтага мала, што вы не паверылі-б,—сказаў прыказчык.

— Ключ у яе быў.

— Што-ж, калі ў яе?—супярэчыў купец.

— А пярсцёнак?

— Ды яна-ж казала,—зноў закрычаў купец,—купчына ка-  
рахцерны, ды яшчэ выпіўши, адлупцаваў яе. Ну, а потым,  
канешне, пашкадаваў. На, маўляў, не плач. Чалавек не ма-  
ленькі: чуў, мабыць, што 13 вяршкоў, пудоў відаць з во-  
сем.

— Не ў тым справа,—перабіў Пётр Герасімавіч,—галоў-  
нае вось што: ці яна падгаварыла і пачала ўсю справу, ці  
прыслуга?

— Не можа прыслуга адна зрабіць. Ключ у яе быў.

Нескладная размова цягнулася даволі доўга.

— Дык дазвольце, панове,—сказаў старшыня,—сядзем  
за стол і абмяркуем. Калі ласка,—сказаў ён і сеў на стар-  
шынскае месца.

— Ну, і паскудніцы гэтыя дзеўкі,—сказаў прыказчык і,  
каб пацвердзіць думку аб тым, што галоўная віноўніца Мас-  
лава, расказаў, як адна гэтакая ўкрала на бульвары гадзін-  
нік у яго таварыша.

Палкоунік з гэтай прычыны пачаў расказваць пра яшчэ  
больш дзіўны выпадак пакражы срэбранага самавара.

— Панове, прашу па пытаннях,—сказаў старшыня, па-  
стукваючы алоўкам па стале.

Усе змоўклі. Пытанні гэтыя былі аформлены гэтак:

1) Ці вінаваты селянін сяла Боркаў, Крапівенскага па-  
вета, Сімон Пятроў Карцінкін, 33 год, у тым, што 17-га  
студзеня 188 \* года ў горадзе N, задумаўшы забіць купца  
Смелькова з мэтай абраставання яго, у згодзе з іншымі асо-  
бамі, даў яму ў кан'яку атруты, што мела вынікам смерць

Смелькова, і ўкраў у яго грашыма каля 2500 рублёў і дыяментавы піарсцёнак.

2) Ці вінавата ў злачынстве, апісаным у першым пытанні, мяшчанка Еўфімія Іванава Бачкова, 43 год?

3) Ці вінавата ў злачынстве, апісаным у першым пытанні, мяшчанка Кацярына Міхайлава Маслава, 27 год?

4) Калі падсудная Еўфімія Бачкова не вінавата па першаму пытанню, дык ці вінавата яна ў тым, што 17 студзеня 188\* года ў горадзе N, знаходзячыся ў якасці прыслугі пры гасцініцы „Маўрытанія“, патаемна ўкрала з замкнёна-га чамадана пастаяльца той гасцініцы купца Смелькова, які знаходзіўся ў яго нумары, 2500 рублёў грошай, для чаго адамкнула чамадан на месцы ключам, які яна прынесла і падабрала?

Старшыня прачытаў першае пытанне.

— Ну, як, панове?

На гэта пытанне адказалі вельмі хутка. Усе згадзіліся адказаць: „так, вінаваты“, прызнаць яго ўдзельнікам і атручэння і пакражы. Не згадзіўся прызнаць вінаватым Карцінкіна толькі адзін стары арцельшчык, які на ўсе пытанні адказваў у сэнсе апраўдання.

Старшыня думаў, што ён не разумее, і растлумачыў яму, што з усяго відаць, што Карцінкін і Бачкова вінаваты, але арцельшчык адказаў, што ён разумее, але ўсё-ж лепш пашкадаваць. „Мы і самі не святыя“,—сказаў ён і гэтак і астаўся пры сваёй думцы.

На другое пытанне аб Бачковай, пасля доўгіх меркаванняў і тлумачэнняў, адказалі: „не вінавата“, бо не было відавочных доказаў яе ўдзелу ў атручэнні, на што асабліва націскаў яе адвакат.

Купец, жадаючы апраўдаць Маславу, настойваў на tym, што Бачкова—галоўная пачынальніца ўсяго. Шмат хто з прысяжных згадзіўся з ім, але старшыня, жадаючы быць сурова законным, гаварыў, што няма падстаў прызнаць яе ўдзельніцай у атручэнні. Пасля доўгіх спрэчак думка старшыні перамагла.

На чацвертае пытанне таксама пра Бачкову адказалі: „але, вінавата“, і па настойліваму патрабаванню арцель-

шчыка дадалі: „але заслугоўвае змякчэння віны“. Пытанне-ж  
аб Маславай выклікала ўпартыя спрэчкі. Старшыня настой-  
ваў на tym, што яна вінавата і ў атручэнні і ў рабунку,  
купец не згаджаўся і з ім разам палкоўнік, прыказчык  
і арцельшчык,—астатнія нібы хісталіся, але думка стар-  
шыні начала перамагаць, асабліва таму, што ўсе прысяж-  
ныя стаміліся і больш ахвотна далучаліся да той думкі,  
якая абяцала хутчэй злучыць, а таму і вызваліць усіх.

З усяго таго, што адбывалася на судовым следстве, і з  
таго, як ведаў Нехлюдаў Маславу, ён быў пераконан, што  
яна не вінавата ні ў пакражы, ні ў атручэнні, і спачатку  
быў упэўнен, што ўсе признаюць гэта; але калі ён убачыў,  
што ў выніку недарэчнай абароны купца, відаць абрэгунта-  
ванай tym, што Маслава фізічна падабалася яму, чаго ён  
і не скрываў, і з прычыны адпору, менавіта на гэтай пад-  
ставе, старшыні і, галоўнае, з прычыны стомленасці ўсіх  
вырашэнне начала схіляцца да абвінавачвання, ён хацеў  
выказацца супроць, але яму страшна было гаварыць за  
Маславу,—яму здавалася, што ўсе зараз даведаюцца пра яго  
адносіны да яе. А tym часам ён адчуваў, што не можа па-  
кінуць справу так, і павінен супярэчыць. Ён чырванеў і  
бляднеў, і толькі хацеў пачаць гаварыць, як Пётр Герасі-  
мавіч, дагэтуль маўклівы, відаць узрушаны аўтарытэтным  
тонам старшыні, раптам пачаў супярэчыць яму і гаварыць  
тое самае, што хацеў сказаць Нехлюдаў.

— Дазвольце,—скáзаў ён,—вы кажаце, што яна ўкрала  
тamu, што ў яе ключ быў. Дык хіба не маглі калідорныя  
пасля яе адамкнуць чамадан падабраным ключам?

— Але, але,—падтрымаў купец.

— Яна-ж не магла ўзяць грошай, бо ёй у яе станові-  
шчы некуды дзець ix.

— Вось і я кажу,—пацвердзіў купец.

— А хутчэй за ўсё яе прыезд даў думку калідорным,  
і яны скарысталі выпадак, а потым усё звалілі на яе.

Пётр Герасімавіч гаварыў узбуджана. І ўзбуджанасць  
яго перадалася старшыню, які з прычыны гэтага асабліва  
ўпарт па чацу адстойваць свой процілеглы погляд, але Пётр  
Герасімавіч гаварыў гэтак пераканаўча, што большасць

згадзілася з ім, прызнаўшы, што Маслава не ўдзельнічала ў пакражы грошей і пярсцёнка, што пярсцёнак ёй падаравалі. Калі-ж пачалі гаварыць пра яе ўдзел у атрученні, дык зноў гарачы заступнік яе, купец, сказаў, што трэба яе прызнаць невінаватай, бо яна не мела прычыны атручваць яго. Старшыня-ж сказаў, што нельга прызнаць яе невінаватай, бо яна сама прызналася, што дала парашок.

— Дала, але думала, што гэта опіум,—сказаў купец.

— Яна і опіумам магла пазбавіць жыцця,—сказаў палкоўнік, які любіць паглыбляцца ў адступленні, і пачаў пры гэтым выпадку расказваць аб tym, што ў яго швагра жонка атруцілася опіумам і памерла-б, калі-б не блізкасць доктара і своечасова ўжытыя заходы. Палкоўнік расказваў гэтак паважна, самаўпэйнена і з гэткім гонарам, што ні ў каго нехапіла смеласці перапыніць яго. Толькі прыказчык, заразіўшыся прыкладам, парашыў перапыніць яго, каб расказаць сваю гісторыю.

— Гэтак прызвычайваюцца іншыя,—пачаў ён,—што могуць па сорак кропель прымачы; у мяне сваяк...

Але палкоўнік не даў перапыніць сябе і расказваў далей, як уплываў опіум на жонку яго швагра.

— Але ўжо пятая гадзіна, панове,—сказаў адзін з прысяжных.

— Дык як-жа, панове,—звярнуўся да ўсіх старшыня,—прызнаем вінаватай без намеру абрааваць і маё масці не крала. Так хіба?

Пётр Герасімавіч, задаволены сваёй перамогай, згадзіўся.

— Але заслугоўвае змякчэння віны,—дадаў купец.

Усе згадзіліся. Толькі арцельшчык настойваў на tym, каб сказаць: „не, не вінавата“.

— Ды яно-ж так і выходзіць,—растлумачыў старшыня,—без намеру абрааваць, і маё масці не крала. Значыць, і не вінавата.

— Дуй гэтак, і заслугоўвае змякчэння віны: значыць, астаецца апошняе ачысціць,—весела вымавіў купец.

Усе так стаміліся, так заблытаўся ў спрэчках, што ніхто не здагадаўся дадаць да адказу: „так, але без намеру пазбавіць жыцця“.

Нехлюдаў так усхваляваўся, што і ён не заўважыў гэтага. У гэткім выглядзе адказы і былі запісаны і ўнесены ў судовую залу.

Раблэ піша, што юрыст, да якога прышлі судзіцца, пасля ўказання на розныя законы і прачытання дваццаці старонак юрыдычнай бессэнсоўнай латыні, прапанаваў тым, хто судзіцца, кінуць косці: цот або няцот. Калі цот, дык праўда істца, калі няцот, дык праўда адказчыка.

Гэтак было і тут. Тое, а не другое вырашэнне прынята было не таму, што ўсе згадзіліся, а, па-першае, таму, што судовы старшыня, які гаварыў гэтак доўга сваё рэзюме, на гэты раз забыў сказаць тое, што ён заўсёды гаварыў, а менавіта тое, што, адказваючы на пытанне, яны могуць сказаць: так,—вінавата, але без намеру пазбавіць жыцця; па-другое, таму, што палкоўнік вельмі доўга і марудна расказваў гісторыю жонкі свайго швагра; па-трэцяе, таму, што Нехлюдаў быў гэтак усхваляваны, што не заўважыў упушчэння агаворкі аб адсутнасці намеру пазбавіць жыцця і думаў, што агаворка: „без намеру абрааваць“ знішчае аўбінавачванне; па- чацвертае, таму, што Пётр Герасімавіч не быў у пакоі, ён выходзіў у той час, як старшыня пералічыў пытанні і адказы, і, галоўнае, таму, што ўсе стаміліся і ўсім хацелася хутчэй вызваліцца і таму згадзіцца з тым прашэннем, пры якім усё хутчэй канчаецца.

Прысяжныя пазванілі. Жандар, што стаяў з выцягненай шабляй каля дзвярэй, уклаў шаблю ў ножны і падаўся ў бок. Суддзі паселі на месцы і адзін за другім вышлі прысяжныя.

Старшыня з урачыстым выглядам нёс ліст. Ён падышоў да судовага старшыні і падаў яго. Старшыня прачытаў і, відаць, здзіўлены, развёў рукамі і звярнуўся да таварышоў, рапачыся. Старшыня быў здзіўлены тым, што прысяжныя, агаварыўшы першую ўмову: „без намеру абрааваць“, не агаварылі другую: „без намеру пазбавіць жыцця“. Выходзіла з разшэння прысяжных, што Маслава не крала, не рабавала, а разам з тым атруціла чалавека без усякай пэўнай мэты.

— Паглядзіце, якую яны бяссэнсіцу пастанавілі,—сказаў ён члену налева.—Гэта-ж катаржныя работы, а яна не вінавата.

— Ну, як не вінавата,—сказаў суровы член.

— Так проста не вінавата. Я думаю, што да гэтага выпадку служыць прымяненнем 818 артыкул. (818 артыкул гаворыць аб тым, што калі суд знойдзе абвінавачванне несправядлівым, дык ён можа адмініць рашэнне прысяжных.)

— Як вы думаеце?—звярнуўся старшыня да добрага члена.

Добры член не адразу адказаў, ён зірнуў на нумар паперы, якая ляжала перад ім, і склаў лічбы,—не удалося на трох. Ён загадаў, што калі падзеліцца, дык ён згодзіцца, але, не гледзячы на тое, што не дзялілася, ён па дабраце сваёй згадзіўся.

— Я думаю таксама, што варта было-б,—сказаў ён.

— А вы?—звярнуўся старшыня да сярдзітага члена.

— Ни ў якім разе,—адказаў ён рашуча.—І так газеты гавораць, што прысяжныя апраўдваюць злачынцаў; што-ж будуть гаворыць, калі суд апраўдае. Я не згодзен ні ў якім разе.

Старшыня паглядзеў на гадзіннік.

— Шкада, але што-ж зробіш,—і падаў пытанні старшыню для прачытання.

Усе ўсталі, і старшыня, пераступаючы з нагі на нагу, адкашляўся і прачытаў пытанні і адказы. Усе судовыя: сакратар, адвакаты, нават прокурор здзівіліся.

Падсудныя сядзелі спакойна, відаць не разумеючы значэння адказаў. Зноў усе селі, і судовы старшыня запытаў прокурора: якія пакаранні, па яго думцы, належаць падсудным.

Прокурор, узрадаваны нечаканым поспехам у дачыненні да Маславай, прыпісваючы гэты поспех свайму красамоўству, навёў недзе даведкі, прыўстаў і сказаў:

— Сімон Карцінкін, думаю, належыць пакаранню на падставе артыкула 1452-га і 4 п. 1453-га, Еўфімію Бачкову на падставе артыкула 1659-га і Кацярыну Маславу на падставе артыкула 1454-га.

Усе пакаранні гэтыя былі самыя суровыя, якія толькі можна было даць.

— Суд ідзе для пастановы рашэння,—сказаў старшыня, устаючы.

Усе падняліся за ім і з лёгкім і прыемным адчуваннем зробленай добраі справы пачалі выходзіць або рухацца па зале.

— А мы-ж, дарагі, бяссорамна нахлуслі,—сказаў Пётр Герасімавіч, падышоўшы да Нехлюдава, якому старшыня расказваў нешта.—Мы-ж яе ў катаргу закаталі.

— Што вы кажаце?—ускрыкнуў Нехлюдаў, на гэты раз не заўважаючы зусім непрыемнай фамільярнасці настаўніка.

— Дык як-жа,—сказаў ён.—Мы не паставілі ў адказе: „вінавата, але без намеру пазбавіць жыцця”. Мне зараз сакратар казаў,—пракурор падводзіць яе пад 15 год катаргі.

— Але-ж гэтак вырашылі,—сказаў старшыня.

— Пётр Герасімавіч пачаў спрачацца; гаворачы, што само сабой мелася на ўзвaze, што раз яна не брала грошай, дык і не магла мець намеру пазбавіць жыцця.

— Але-ж я прачытаў адказы перад тым, як выходзіць,—апраўдваўся старшыня.—Ніхто не супярэчыў.

— Я ў гэты момант выходзіў з пакоя,—сказаў Пётр Герасімавіч.—А вось як вы праваронілі?

— Я ніяк не думаў,—сказаў Нехлюдаў.

— Вось і не думалі.

— Але гэта можна выправіць,—сказаў Нехлюдаў.

— Ну, не, цяпер скончана.

Нехлюдаў паглядзеў на падсудных. Яны тыя самыя, чый лёс вырашан, усё гэтак нерухома сядзелі за сваёй рапшоткай перад салдатамі. Маслава ўсміхалася нечаму. І ў душы Нехлюдава варухнулася нядобрая думка. Перад гэтым, прадбачыўшы, што яе апраўдаюць і пакінуць у горадзе, ён быў у нерашучасці, як ставіцца да яе; і адносіны да яе былі цяжкімі. Катарга-ж і Сібір адразу-ж знішчалі магчымасць усякіх адносін да яе: недабітая птушка перастала-б трапятаць у ягдташы і напамінаць пра сябе.

## XXIV

Меркаванні Пятра Герасімавіча былі справядлівы. Вярнуўшыся з дарадчага пакоя, старшыня ўзяў паперу і прачытаў:

„188 \* года, красавіка 28 дня, згодна ўказу яго імператарскай вялікасці, Акруговы Суд, па крымінальнаму аддзяленню, у сілу пастановы паноў прысяжных засядцацеляў, на падставе 3 п. арт. 771, 3 п. арт. 776 і арт. 777 Уст. Крым. Судапраізв., ухваліў: селяніна Сімана Карцінкіна, 33 год, і мяшчанку Кацярыну Маславу, 27 год, пазбавіўши ўсіх правоў маёmacці, выслаць на катаржныя работы: Карцінкіна на 8 год, а Маславу на 4 гады, з вынікамі для абодвух па 25 арт. Укладання. Мяшчанку-ж Еўфімію Бачкову, 43 год, пазбавіўши ўсіх асаблівых, асабова і па годнасці дадзеных ёй правоў і пераваг, заключыць у турму тэрмінам на тро гады, з вынікамі па 49 арт. Укладання. Судовыя па гэтай справе выдаткі ўскласці па роўнай частцы на асуджаных, а ў выпадку іхняй незаможнасці прыняць на ракунак казны. Рэчавыя па справе гэтай доказы прадаць, пярсцёнак вярнуць, слоікі знішчыць”.

Карцінкін стаяў, гэтак-жа выцягваючыся, тримаючы рукі з адтапыранымі пальцамі па швах і варушачы шчакамі. Бачкова здавалася зусім спакойнай. Пачуўши пастанову, Маслава барвова пачырвяцела.

— Не вінавата я, не вінавата,—раптам на ўсю залу ўскрыкнула яна.—Грэх гэта. Не вінавата я. Не хацела, не думала. Праўду кажу. Праўду.—І, апусціўшыся на лаву, яна голасна заплакала.

Калі Карцінкін і Бачкова вышлі, яна ўсё яшчэ сядзела на месцы і плакала, так што жандар павінен быў крануць яе за рукаў халата.

„Не, гэта немагчыма гэтак пакінуць”,—прагаварыў сам сабе Нехлюдаў, зусім забыўши, сваю нядобрую думку, і сам не ведаючы чаму, паспяшыў у калідор яшчэ раз зірнуць на яе. У дзвярах цясніўся шумны натоўп прысяжных і аднакатаў, якія выходзілі здаволеныя сканчэннем справы, так што ён на некалькі мінут затрымаўся ў дзвярах. Калі-ж ён вышаў у калідор, яна была ўжо далёка. Хуткімі крокамі, не думаючы аб tym, што ён звяртае на сябе ўвагу, ён дагнаў і перагнаў яе, і спыніўся. Яна ўжо не плакала і толькі парыўна ўсхліпвала, выціраючы пачырванелы, з плямамі твар канцом хусткі, і прайшла міма яго, не азіра-

точыся. Прапусціўшы яе, ён хутка вярнуўся назад, каб убачыць старшыню, але старшыня пайшоў ужо.

Нехлюдаў дагнаў яго толькі ў швейцарскай.

— Пане старшыня, — сказаў Нехлюдаў, падыходзячы да яго ў тую мінуту, калі той ужо адзеў светлае паліто і браў кій з срэбным набалдашнікам, які падаваў швейцар,— ці магу я пагаварыць з вамі пра справу, што зараз выраслая? — Я — прысяжны.

— Ну, як-жа, князь Нехлюдаў? Вельмі прыемна, мы ўжо сустракаліся, — сказаў старшыня, паціскаючы руку і са здавальненнем успамінаючы, як добра і весела ён танцаў — лепш за ўсіх маладых — у той вечар, калі сустрэўся з Нехлюдавым. — Чым магу служыць?

— Атрымалася непаразуменне ў адказе адносна Маславай. Яна не вінавата ў атручэнні, а тым часам яе засудзілі на катаргу, — з вельмі уважлівым панурым выглядам сказаў Нехлюдаў.

— Суд вынес пастанову на падставе адказаў, дадзеных вамі-ж, — сказаў старшыня, пасоўваючыся да выходных дзвярэй, — хаця адказы і суду здаліся неадпаведнымі справе.

Ён успомніў, што хацеў растлумачыць прысяжным тое, што іхні адказ: „так — вінавата”, без адмаўлення намеру забойства, сцвярджае забойства з намерам, але, спяшаючыся скончыць, не зрабіў гэтага.

— Так, але хіба нельга выправіць памылку?

— Прычына для касацыі заўсёды знайдзецца. Трэба звярнуцца да адвакатаў, сказаў старшыня, крыху на бок надзяючы капялюш і рушачы да выхаду.

— Але-ж гэта жахліва.

— Вось бачыце, Маславу чакала адно з двух, — відаць жадаючы быць як мага больш прыемным і пачцівым з Нехлюдавым, сказаў старшыня, расправіўшы бакенбарды паверх каўняра паліто, і, узяўшы яго злёгку пад локаць і накіроўваючы да выходных дзвярэй, ён працягваў: — вы-ж таксама ідзеце?

— Але, — сказаў Нехлюдаў, спешна апранаючыся, і пайшоў з ім.

Яны вышлі на яркае вясёлае сонца, і адразу ж трэба было гаварыць гучней за грукат калёсаў па бруку.

— Становішча, як бачыце, дзіўнае,—працягваў старшыня, падвышаючы голас:—яе, гэту Маславу, чакала адно з двух: або амаль апраўданне, турэмнае зняволенне, у якое магло быць улічана і тое, што яна ўжо сядзела, нават толькі арышт, або катарга,—сярэдзіны няма. Калі-б вы дадалі слова: „але без намеру забойства“, дык яе-б апраўдалі.

— Я невыбачна прапусціў гэта,—сказаў Нехлюдаў.

— Вось у гэтым уся справа,—усміхаючыся, сказаў старшыня, гледзячы на гадзіннік.

Асталося толькі 45 мінут да апошняга, прызначанага Кларай, тэрміну.

— Цяпер, калі хочаце, звярніцесь да адваката. Трэба знайсці прычыну для касацыі. Гэта заўсёды можна знайсці. На Дварансскую,—адказаў ён раміznіку,—30 капеек, ніколі больш не плачу.

— Ваша яснавальможнасць, калі ласка.

— Маё шанаванне. Калі магу чым служыць, дом Дворнікава, па Дваранской, лёгка запомніць.

І ён, ласкова пакланіўшыся, паехаў.

## XXV

Размова з старшынёй і чыстае паветра крыху супакоілі Нехлюдава. Ён падумаў цяпер, што пачуццё, якое непакоіла яго, было ім пераўялічана з той прычыны, што ўся раніца прайшла ў гэткіх нязвычных умовах.

„Зразумела, дзіўнае і надзвычайнае супаданне! І неабходна зрабіць усё магчымае, каб аблягчыць яе лёс, і зрабіць гэта хутчэй. Зараз-жа. Трэба тут, у судзе, даведацца, дзе жыве Фанарын або Мікішын“. Ён успомніў двух вядомых адвакатаў.

Нехлюдаў вярнуўся ў суд, зняў паліто і пайшоў наверх. У першым-жа калідоры ён сустрэў Фанарына. Ён спыніў яго і сказаў, што мае да яго справу. Фанарын ведаў яго ў тварі па імю і сказаў, што вельмі рады зрабіць усё прыемнае.

— Хаця я і стаміўся... але калі нядоўга, дык скажыце мне вашу справу,—хадзем сюды.

І Фанарын прывёў Нехлюдава ў нейкі пакой, напэўна, табінет якога-небудзь суддзі. Яны селі каля стала.

— Ну-с, у чым справа?

— Раней за ўсё я буду вас прасіць,—сказаў Нехлюдаў,— аб тым, каб ніхто не ведаў, што я прымаю ўдзел у гэтай справе.

— Ну, гэта само сабой зразумела. Значыцца...

— Я сёння быў прысяжным, і мы асудзілі жанчыну на катаржныя работы—невінаватую. Мянене гэта мучыць.

Нехлюдаў нечакана для сябе пачырванеў і замяшаўся.

Фанарын бліснуў на яго вачыма і зноў апусціў іх, слухаючы.

— Ну-с,—толькі вымавіў ён.

— Асудзілі невінаватую, і я хацеў-бы касіраваць справу і перадаць яе ў вышэйшую інстанцыю.

— У Сенат,—паправіў Фанарын.

— І вось я прашу вас узяцца за гэта.

Нехлюдаў хацеў скончыць хутчэй самае цяжкое і таму тут-жа сказаў:

— Узнагарода, выдаткі па гэтай справе я бяру на сябе, якія-б яны ні былі,—сказаў ён, чырванеючы.

— Ну, гэта мы ўмовімся,—ласкова ўсміхаючыся яго нявопытнасці, сказаў адвакат.

— У чым-жя справа?

Нехлюдаў расказаў.

— Добра, заўтра я вазьму справу і прагледжу яе. А паслязаўтра, не—у чацвер, прыязджайце да мене а шостай гадзіні ўвечары і я дам вам адказ. Дык так? Ну і хадземце, мене яшчэ тут патрэбны даведкі.

Нехлюдаў развітаўся з ім і вышаў.

Гутарка з адвакатам і тое, што ён прыняў ужо заходы для абароны Маславай, яшчэ больш заспакоілі яго. Ён вышаў на двор: надвор'е было надзвычайнае, ён радасна ўдыхнуў вясновае паветра. Рамізнікі прапаноўвалі свае паслугі, але ён пайшоў пехатою, і адразу-ж цэлы рой думак і ўспамінаў аб Кацюшы і аб яго учынку з ёй закружыліся

ў яго галаве. І яму зрабілася сумна і ўсё здалося панурым.  
„Не, гэта я абмяркую потым,—сказаў ён сабе,—а цяпер,  
наадварот, трэба крыху забавіцца пасля цяжкіх ура-  
жанняў“.

Ён успомніў пра абед Карчагіных і зірнуў на гадзіннік.  
Было яшчэ няпозна, і ён мог паспець к абеду. Міма зва-  
ніла конка. Ён пабег і ўскочыў на яе. На плошчы ён са-  
скочыў, узяў добрага раміznіка і праз дзесяць мінут быў  
каля ганка вялікага дома Карчагіных.

## XXVI

— Калі ласка, ваша сіяцельства, чакаюць,—сказаў лас-  
кавы гладкі швейцар вялікага дома Карчагіных, адчыняючы  
дубовыя дзвёры пад'езда, якія бязгучна рухаліся на англій-  
скіх петлях.—Кушаюць, толькі вас загадалі прасіць.

Швейцар падышоў да сходняў і пазваніў наверх.

— Хто-небудзь ёсць?—запытаў Нехлюдаў, распранаю-  
чыся.

— Пан Коласаў ды Міхаіл Сяргеевіч, а то ўсё свае,—  
адказаў швейцар.

Са сходняў зірнуў прыгожы лёкай у фраку і белых  
пальчатках.

— Калі ласка, ваша сіяцельства,—сказаў ён.—Загадана  
прасіць.

Нехлюдаў узышоў на сходні і па знаёмай раскошнай  
і вялікай зале прайшоў у сталовую. У сталовай за столом  
сидзела ўся сям'я, за выключэннем маці, княгіні Соф'і Ва-  
сільеўны, якая ніколі не выходзіла з свайго габінета. Уверсе  
стала сядзеў стары Карчагін; побач з ім, з левага боку,  
доктар, з другога—госць Іван Іванавіч Коласаў, ранейшы  
губернскі прадвадзіцель, цяпер член праўлення банка, лібе-  
ральны таварыш Карчагіна; потым з левага боку—miss Рэдэр,  
губернантка маленькай сястры Micci, і сама чатырохгадовая  
дзяўчынка; з правага, насупраць—брат Micci, адзіны сын  
Карчагіных, гімназіст VI класа, Пеця, для якога ўся сям'я,  
чакаючы яго экзаменаў, аставалася ў горадзе, яшчэ сту-  
дэнт-рэпетытар; потым злева—Кацярына Аляксееўна, сара-

кагадовая дзева-славянафілка, насупраць—Міхайл Сяргеевіч ці Міша Телегіц, стрыечны брат Micci, і ўнізе стала сама Micci і каля яе некрануты прыбор.

— Ну вось і добра. Сядайце, мы яшчэ толькі за рыбай,— праз сілу асцярожна жуючи ўстаўнымі зубамі, прагаварыў стары Карчагін, падымаючи на Нехлюдава налітыха крывёю вочы, на якіх не было відаць павек.—Сцяпан,—звярнуўся ён з поўным ротам да тоўстага самавітага буфетчыка, паказваючи вачыма на пусты прыбор.

Хаця Нехлюдаў добра ведаў і многа разоў і за абедам бачыў старога Карчагіна, сёння неяк асабліва непрыемна падзейнічаў на яго гэты чырвоны твар з пажадлівымі смакуючымі губамі над закладзенай пад камізэльку салфеткай, і тлустая шыя, галоўнае—уся гэта гладкая тлустая генеральская фігура. Нехлюдаў міжвольна ўспомніў тое, што ведаў аб жорсткасці гэтага чалавека, які, бог ведае для чаго, бо ён быў багатым і знатным, і яму не трэба было выслугоўвацца,— біў бізунамі і нават вешаў людзей, калі быў начальнікам края.

— Зараз пададуць, ваша сіяцельства,—сказаў Сцяпан, беручы з буфета, напоўненага срэбранымі вазамі, вялікую разліуную лыжку і ківаючи прыгожаму лёкаю з бакенбардамі, які адразу ж пачаў упараткоўваць побач з Micci некрануты прыбор, накрыты ўмеласцю складзенай накрухмаленай салфеткай, на якой тырчэў герб.

Нехлюдаў абышоў увесь стол, усім паціскаючы руکі. Усе, апрача старога Карчагіна і дам, уставалі, калі ён падыходзіў да іх. І гэты абыход стала і пацісканне рук усім прысутным, хаця з большасцю з іх ён ніколі не размаўляў, здалося яму сёння асабліва непрыемным і смешным. Ён папрасіў прабачэння за тое, што спазніўся, і хацеў сесці на пустое месца на канцы стала паміж Micci і Кацярынай Аляксееўнай, але стары Карчагін патрабаваў, каб ён, калі ўжо не п'е гарэлкі, дык усё-ж закусіў-бы каля стала, на якім былі амары, ікра, сыры, селядцы. Нехлюдаў не чакаў таго, што ён гэткі галодны, але, пачаўшы есці хлеб з сырам, не мог спыніцца і прагна еў.

— Ну, што-ж, падрывалі асновы?—сказаў Коласаў, ірачніча ўжываючи выраз рэтраграднай газеты, якая паўставала

супроць суда прысяжных.—Апраўдалі вінаватых, а бвінаватілі невінаватых, так?

— Падрывалі асновы... падрывалі асновы...—паўтарыў, смеючыся, князь, які поўнасцю давяраў розуму і вучонасці свайго ліберальнага таварыша і друга.

Нехлюдаў, рызыкуючы быць непачцівым, нічога не адказаў Коласаву і, сеўшы за пададзены суп, які яшчэ дыміўся, працягваў жаваць.

— Дайце-ж яму паесці,—усміхаючыся, сказала Micci, гэтym зайненнікам „яму“ напамінаючы сваю з ім блізкасць.

Коласаў між тым жлава і гучна расказваў змест абурыўшага яго артыкула супроць суда прысяжных. Яму памагаў Mіхаіл Сяргеевіч, пляменнік, і расказваў змест другога артыкула той самай газеты.

Micci, як заўёды, была вельмі *distinguée*<sup>1</sup> і ў добрым, непрыкметна добрым адзенні.

— Вы, напэўне, вельмі стаміліся, згаладалі,—сказала яна Нехлюдаву, дачакаўшыся, каб ён пражаваў.

— Не, не асабліва. А вы? ездзілі глядзець карціны?— запытаў ён.

— Не, мы адклалі. А мы былі на *lawn tennis*<sup>е</sup> ў Саламатавых. І сапраўды, містэр Крукс дзіўна гуляе.

Нехлюдаў прыехаў сюды, каб крыху пазабавіцца, і заўёды яму ў гэтym доме бывала прыемна, не толькі з прычыны таго добра га тону раскоши, якая прыемна дзейнічала на яго, але і з прычыны той атмасфери ліслівай ласкі, якая непрыкметна акружала яго. Сёння-ж, дзіўная рэч, усё ў гэтym доме здавалася брыдкім яму,—усё, пачынаючы ад швейцара, шырокіх сходняў, кветак, лёкайяў, убрання стала да самай Micci, якая сёння здавалася яму непрырабнай і ненатуральнай. Непрыемным быў для яго і гэты самаўпэўнены, пошлы, ліберальны тон Коласава, непрыемнай была бычыная, самаўпэўненая пажадлівая постаць старога Карчагіна, непрыемнымі былі французскія фразы славянафілкі Кацярыны Аляксееўны, непрыемнымі былі крыху замешаныя твары гувернанткі і рэпетытара, асабліва непрыемным быў зайненнік

<sup>1</sup> Зграбная.

„яму“, сказаны пра яго... Нехлюдаў заўсёды хістаўся паміж двумя адносінамі да Micci: то ён, нібы прыжмурваючыся або нібы пры святле месяца бачыў у ёй усе прыгожае: яна здавалася яму і свежай, і пекнай, і разумнай, і натуральнай... А то раптам ён, нібы пры яркім сонечным святле, бачыў, не мог не бачыць усяго таго, чаго нехапала ёй. Сёння быў для яго гэткі дзень. Ён бачыў сёння ўсе зморшчыкі на яе твары, ведаў, бачыў, як узбіты валасы, бачыў вастрыню локцяў, і, галоўнае, бачыў шырокі пазногаць вялікага пальца, які нагадваў гэткі-ж пазногаць бацькі.

— Вельмі нудная гульня,—сказаў Коласаў пра тэніс:— куды весялей была лапта, як мы гулялі ў дзіцячыя гады.

— Не, вы не спрабавалі. Гэта страшна захапляе,—засуняў рэчыла Micci, асабліва ненатуральна вымаўляючы слова „страшна“, як здалося Нехлюдаву.

І пачаліся спрэчкі, у якіх прынялі ўдзел і Міхаіл Сяргеевіч, і Кацярына Аляксееўна. Толькі гувернантка, рэпетытар і дзеці маўчалі, і, відаць, сумавалі.

— Вечна спрачаюцца!—голосна рагочучы, вымавіў стары Карчагін, вымаючы салфетку з-пад камізэлькі, і, грукаючы крэслам, якое адразу-ж падхапіў лёкай, устаў з-за стала. За ім усталі і ўсе астатнія і падышлі да століка, дзе стаялі паласкацельніцы і наліта была цёплая пахучая вада, і, выпалосквавочы раты, працягвалі нецікавую ні для каго размову.

— Хіба не праўда?—звярнулася Micci да Нехлюдава, выклікаючы яго на пацверджанне сваёй думкі аб tym, што ні ў чым так не відаць харктар людзей, як у гульні. Яна бачыла на яго твары той удумлівы і, як ёй здавалася, асуджальны выраз, якога яна баялася ў ім, і хацела даведацца, чым ён выкліканы.

— Па праўдзе сказаць, не ведаю, я ніколі не думаў пра гэта,—адказаў Нехлюдав.

— Пойдзеце да мамы?—запытала Micci.

— Але, але,—сказаў ён, вымаючы папяроску, і гэткім тонам, які яўна гаварыў, што яму не хацелася-б ісці.

Яна моўкі, не разумеючы, паглядзела на яго, і яму зрабілася сорамна. „Сапраўды, прыехаць да людзей для таго,

каб наводзіць на іх нуду“, падумаў ён пра сябе і, намагаючыся быць ветлівым, сказаў, што са здавальненнем пойдзе, калі княгіня прыме.

— Але, але, мама будзе рада. Курыць і там можаце. І Іван Іванавіч там.

Гаспадыня дома, княгіня Соф'я Васільеўна, была ляжачая дама. Яна восьмы год пры гасцях ляжала, у кружавах і істужках, сярод аксаміту, пазалоты, слановай косці, бронзы, лаку і кветак, і нікуды не ездзіла і прымала, як яна казала, толькі „сваіх прыяцеляў“, гэта значыць усё тое, што, як яна думала, чым-небудзь вылучалася з натоўпу. Нехлюдава прымалі ў ліку гэтых прыяцеляў і таму, што ён лічыўся разумным маладым чалавекам, і таму, што яго маці была блізкім другам сям'і, і таму, што добра-б было, каб Micci вышла за яго.

Пакой княгіні Соф'і Васільеўны быў за вялікаю і маленькай гасцінімі. У вялікай гасцінай Micci, што ішла ўперадзе Нехлюдава, рашуча спынілася і, узяўшыся за спінку залочанага крэсліца, паглядзела на яго.

Micci вельмі хацела выйсці замуж, і Нехлюдаў быў добрая партыя. Апрача таго, ён падабаўся ёй, і яна прывучыла сябе да думкі, што ён будзе яе (не яна будзе яго, а ён яе), і яна з несвядомай, але ўпартай хітрасцю, гэткаю, якая бывае ў душэўна хворых, дасягала сваёй мэты. Яна загаварыла з ім цяпер, каб выклікаць яго на признанне.

— Я бачу, што з вамі здарылася нешта,—сказала яна.

— Што з вамі?

Ён успомніў пра сваю сустрэчу ў судзе, нахмурыўся і пачырванеў.

— Але, здарылася,—сказаў ён, жадаючы быць праўдзівым:—і дзіўнае, надзвычайнае і значнае здарэнне.

— Што-ж? Вы не можаце сказаць што?

— Не могу цяпер. Дазвольце не гаварыць. Здарылася тое, што я не паспеў поўнасцю абдумаць,—сказаў ён і пачырванеў яшчэ больш.

— І вы не скажаце мне?—Мускул на твары яе ўздрыгнуў, і яна пасунула крэсліца, за якое трymалася.

— Не, не магу,—адказаў ён, адчуваючы, што, адказваючы ёй так, ён адказваў сабе, прызнаючы, што сапрауды з ім здарылася нешта вельмі важнае.

— Ну, дык хадзем.

Яна ўстрасанула галавой, нібы адганяючы непатрэбныя думкі, і пайшла наперад больш хуткім, чым звычайна, крокам.

Яму здалося, што яна ненатуральна сціснула рот, каб стрымаць слёзы. Яму зрабілася сорамна і балюча, што ён пакрыўдзіў яе, але ён ведаў, што нават маленькая слабасць загубіць яго, г. зн. звяжа. А ён цяпер баяўся гэтага больш за ўсё, і ён моўкі дайшоў з ёй да габінета княгіні.

## XXVII

Княгіня Соф'я Васільеўна скончыла свой абед, вельмі далікатны і вельмі пажыўны, які яна з'ядала заўсёды адна, каб ніхто не бачыў яе пры гэтым непаэтычным адпраўленні. Каля канапы яе стаяў столік з кавай, і яна курыла пахітоску. Княгіня Соф'я Васільеўна была худая, доўгая брунетка, з доўгімі зубамі і вялікімі чорнымі вачыма, якая ўсё яшчэ маладзілася. Гаварылі благое пра яе адносіны з доктарам. Нехлюдаў раней забываў гэта, але калі ён убачыў каля яе крэсла доктара з яго намаслянай ільсністай падвоенай барадой, яму зрабілася вельмі брыдка. Побач з Соф'яй Васільеўнай, на ніzkім мяккім крэсле сядзеў Коласаў ля століка і памешваў каву. На століку стаяла чарка лікёру.

Місі ўвайшла разам з Нехлюдавым да маці, але не асталася ў пакоі.

— Калі мама стоміцца і прагоніць вас, прыходзьце да мяне,—сказала яна, звяртаючыся да Коласава і Нехлюдава гэткім тонам, нібы нічога не адбылося паміж імі, і, весела ўсміхнуўшыся, нячутна крочачы па тоўстаму дывану, вышла з пакоя.

— Ну, добры дзень, мой друг, сядайце і расказвайце,—сказала княгіня Соф'я Васільеўна са сваёй штучнай, фальшивай, зусім падобнай да натуральнай, усмешкай, якая

адкрывала прыгожыя доўгія зубы, надзвычайна ўмела зробленыя, зусім гэткія-ж, якімі былі сапраўдныя.—Мне кажуць, што вы прыехалі з суда ў вельмі сумным настроем. Я думаю, што гэта вельмі цяжка для людзей з сэрцам,—сказала яна па-французску.

— Але, гэта праўда,—сказаў Нехлюдаў,—часта адчуваеш сваю не... адчуваеш, што не маеш права судзіць...

— Comme c'est vrai<sup>1</sup>,—нібы здзіўлёнай ісцінасцю яго заўвагі, ускрыкнула яна, як заўсёды, умела лесцячы свайму субядедніку.

— Ну, а як-же ваша карціна, яна вельмі цікавіць мяне,—дадала яна.—Калі-б не мая хворасць, дык я даўно-б была ў вас.

— Я зусім пакінуў яе,—суха адказаў Нехлюдаў, якому сёння няшчырасць яе ліслівасці была гэтак-же відавочна, як і старасць, якую яна скрываля. Ён ніяк не мог настроіць сябе, каб быць ветлівым.

— Дарэмна! Вы ведаецце, мне сказаў сам Рэпін, што ў яго безумоўны талент,—сказала яна, звяртаючыся да Коласава.

„Як ёй не сорамна гэтак хлусіць“, хмурачыся, думай Нехлюдаў.

Пераканаўшыся, што Нехлюдаў не ў гуморы, і нельга яго ўцягнуць у прыемную і разумную размову, Соф'я Васільеўна звярнулася да Коласава з пытаннем аб яго думцы пра новую драму гэткім тонам, нібы гэта думка Коласава павінна была вырашыць усякія сумненні, і кожнае яго слова павінна астацца ў вяках. Коласаў асуджаў драму і выказваў пры гэтым выпадку свае погляды на мастацства. Княгіня Соф'я Васільеўна здзіўлялася трапнасці яго выказванняў, спрабавала абараніць аўтара драмы, але адразу-ж або здавалася або знаходзіла сярэдняе. Нехлюдаў глядзеў і слухаў, але бачыў і чуў зусім не тое, што было перад ім.

Слухаючы то Соф'ю Васільеўну, то Коласава, Нехлюдаў бачыў, па-першае, што ні Соф'і Васільеўне, ні Коласаву

<sup>1</sup> Як гэта праўдзіва.

няма ніякай справы ні да драмы, ні адзін да аднаго, а што калі яны гавораць, дык толькі для задавальнення фізіялагічнай патрэбы пасля ежы паварушыць мускуламі языка і горла; па-другое, тое, што Коласаў, выпішы гарэлкі, віна, лікёру, быў крыху п'яны, не гэтак п'яны, як бываюць п'яныя не часта п'ючыя мужыкі, але як бываюць п'яныя людзі, якія зрабілі з віна звычку. Ён не хістаўся, не гаварыў глупства, але быў у ненормальным, узбуджана-задаволеным сабою становішчы; па-трэцяе, Нехлюдаў бачыў тое, што княгіня Соф'я Васільеўна сярод размовы з неспакоем пазірала на акно, праз якое да яе пачынаў даходзіць касы прамень сонца, які мог занадта ярка асвятліць яе старасць.

— Як гэта трапна,—сказала яна пра нейкую заўвагу Коласава і паціснула ў сцяне каля канапы кнопкую званка.

У гэты час доктар устаў і, як свой чалавек, нічога не кажучы, вышаў з пакоя. Соф'я Васільеўна праводзіла яго вачыма, працягваючы размову.

— Калі ласка, Філіп, апусціце гэту гардзіну,—сказала яна, паказваючы вачыма на гардзіну акна, калі на званок яе ўвайшоў прыгожы лёкай.

— Не, як ні кажыце, у ім ёсьць містычнае, а без містычнага ніяма паэзіі,—гаварыла яна, адным чорным вокам сярдзіта сочачы за рухамі лёкая, які апускаў гардзіну.

— Містыцызм без паэзіі—забабоны, а паэзія без містыцизма—проза,—сказала яна, сумна ўсміхаючыся і не адводзячы погляду з лёкай, які разроўніваў гардзіну.

— Філіп, вы не ту ю гардзіну,—ля вялікага акна,—з пакутай вымавіла Соф'я Васільеўна, відавочна шкадуючы сябе за тыя намаганні, якія ёй трэба было зрабіць, каб вымавіць гэтыя слова, і адразу-ж для заспакаення паднесла да рота рукой, пакрытай пярсцёнкамі, пахучую дымлівую пахіtosку.

Шырокагруды, мускулісты, прыгожы Філіп злёгку пакланіўся, нібы просіачы выбачэння, і мякка ступаючы па дывану сваімі моцнымі нагамі з рэзка вызначанымі лыткамі, пакорліва і моўчкі перайшоў да другога акна і, старанна пазіраючы на княгіню, пачаў гэтак выпростаўць гардзіну, каб ніводзін прамень не асмеліўся падаць на яе. Але і тут

ён зрабіў не тое, і зноў змучаная Соф'я Васільеўна павінна была спыніць сваю прамову пра містыцызм і выправіць не-згадлівага Філіпа, што бязлітасна трывожыў яе. На момант у вачах Філіпа ўспыхнуў агеньчык.

„А чорт цябе ведае, што табе трэба,—напэўна, унутрана вымавіў ён“, падумаў Нехлюдаў, назіраючы ўсю гэту гульню. Але прыгожы і моцны Філіп адразу ж захаваў свой рух нецярпліvasці і пачаў са спакоем рабіць тое, што загадвала яму змардаваная, знясіленая, уся фальшывая княгіня Соф'я Васільеўна.

— Зразумела, ёсьць вялікая доля праўды ў вучэнні Дарвіна,—гаварыў Коласаў, рассеўшыся на ніzkім крэсле, соннымі вачымі пазіраючы на княгіню Соф'ю Васільеўну,— але ён пераходзіць граніцы.—Але.

— А вы верыце ў спадчыннасць?—запытала княгіня Соф'я Васільеўна Нехлюдава, якой яго маўчанне было цяжкім.

— У спадчыннасць?—перапытаў Нехлюдаў.—Не, не веру,—сказаў ён, увесы аддаўшыся ў гэту мінуту тым дзіўным вобразам, якія чамусыці ўзніклі ў яго ваабражэнні. Побач з магутным прыгожым Філіпам, якога ён уявіў сабе натуршчыкам, ён уявіў сабе Коласава голым, з яго жыватом, падобным на гарбуз, пляшывай галавой і безмускульнымі, як плечі, рукамі. Гэтак-жэ цмяна ўяўляліся яму і закрытыя цяпер шоўкам і аксамітам плечы Соф'і Васільеўны, якімі яны павінны быць у сапраўднасці, але ўяўленне гэта было занадта страшным, і ён пастараўся адагнаць яго.

Соф'я Васільеўна змерыла яго вачымі.

— Аднак Micci вас чакае,—сказала яна.—Ідзіце да яе, яна хацела вам сыграць новую рэч Шумана... Вельмі цікава.

„Нічога яна не хацела іграць. Усё гэта яна для нечага хлусіць“, падумаў Нехлюдаў, устаючы і паціскаючы празрыстую, кастлявую, пакрытую пярсцёнкамі руку Соф'і Васільеўны.

У гасцінай яго сустрэла Кацярына Аляксееўна і адразу ж загаварыла:

— Аднак я бачу, што абавязкі прысяжнага дзейнічаюць вельмі дрэнна на ваш настрой,—сказала яна, як заўсёды па-французску.

— Але, даруйце мне, я сёння ў дрэнным настроі і не маю права наводзіць на іншых тугу,—сказаў Нехлюдаў.

— Чаму-ж вы ў дрэнным настроі?

— Дазвольце мне не гаварыць чаму,—сказаў ён, шукаючы свой капялюш,

— А памятаеце, як вы казалі, што трэба заўсёды гаварыць праўду, і як вы тады ўсім нам гаварылі гэткія жорсткія праўды. Чаму-ж цяпер вы не хочаце сказаць? Памятаеш, *Micci*?—звярнулася Кацярына Аляксееўна да *Micci*, якая вышла да іх.

— Таму, што тое была гульня,—адказаў Нехлюдаў сур'ёзна.—У гульні можна, а ў сапраўднасці мы гэткія дрэнныя, гэта значыць—я гэткі дрэнны, што мне, прынамсі, гаварыць праўды нельга.

— Не папраўляйцеся, а лепш скажыце, чым-же мы гэткія дрэнныя,—сказала Кацярына Аляксееўна, гуляючы словамі і нібы не зауважваючы сур'ёзнасці Нехлюдава.

— Німа нічога горшага, як прызначана сябе ў дрэнным настроі,—сказала *Micci*.—Я ніколі не признаюся ў гэтым сабе і ад гэтага заўсёды бываю ў добрым настроі. Што-ж, хадземце да мяне. Мы пастараємся разагнаць вашу *mauvaise humeur*<sup>1</sup>.

Нехлюдаў адчуваў сябе падобна таму, як павінен адчуваць сябе конь, калі яго гладзяць, каб надзець цуглі і весці запрагаць. А яму сёння больш, чым калі-небудзь, было непрыемна вазіць. Ён папрасіў прабачэння, што яму трэба дамоў, і пачаў развітвацца. *Micci* больш, чым звычайна, затрымала яго руку.

— Памятайце, што тое, што важна для вас, важна і для ваших прыяцеляў,—сказала яна.—Заўтра прыедзеце?

— Напэўна не,—сказаў Нехлюдаў і, адчуваючы сорам, ён сам не ведаў, за сябе ці за яе, пачырванеў і паспешна вышаў.

— Што такое? *Comme cela m'intéresse*<sup>2</sup>,—гаварыла Кацярына Аляксееўна, калі Нехлюдаў пайшоў.—Я абавязкова

<sup>1</sup> Дрэнны настрой.

<sup>2</sup> Як гэта мяне цікавіць.

даведаюся. Якая-небудзь *affaire d'amour-propre: il est très susceptible, notre cher Mіця*<sup>1</sup>.

„Plutôt une affaire d'amour sale“<sup>2</sup>, хацела сказаць і не сказала *Micci*, гледзячы перад сабой з зусім іншым, згаслым тварам, чым той, з якім яна глядзела на яго, але яна не сказала нават Кацярыне Аляксееўне гэтага каламбура дрэннага тону, а сказала толькі:

— Ува ўсіх нас бываюць і дрэнныя і добрыя дні.

„Няўжо і гэты ашукае, — падумала яна. — Пасля ўсяго, што было, гэта было-б вельмі дрэнна з яго боку“.

Калі-б *Micci* павінна была растлумачыць, што яна разумее пад словамі: „Пасля ўсяго, што было“, яна не магла-б нічога сказаць пэўнага, а тым часам яна безумоўна ведала, што ён не толькі выклікаў у яе надзею, але амаль абяцаў ёй. Усё гэта былі не пэўныя слова, але погляды, усмешкі, намёкі, недамоўкі. Але яна ўсё-ж лічыла яго сваім, і згубіць яго было для яе вельмі цяжкім.

## XXVIII

„Сорамна і брыдка, брыдка і сорамна“, дума ў тымчасам Нехлюдаў, пехатою вяртаючыся дамоў па знаёмых вуліцах. Цяжкое пачуццё, якое ён адчуваў ад размовы з *Micci*, не пакідала яго. Ён адчуваў, што фармальна, калі можна так сказаць, ён быў правы перад ёй: ён нічога не сказаў ёй такога, што-б звязвала яго, не прапаноўваў ёй шлюбу, але па сутнасці ён адчуваў, што звязаў сябе з ёй, абяцаў ёй, а тымчасам сёння ён адчуў усёй істотаю сваёй, што не можа жаніцца на ёй. „Сорамна і брыдка, брыдка і сорамна“, паўтараў ён сабе: не аб адных адносінах да *Micci*, але аб усім. — „Усё брыдка і сорамна“, паўтараў ён сабе, уваходзячы на ганак свайго дома.

— Вячэраць не буду, — сказаў ён Карнею, які ўвайшоў за ім у становую, дзе быў падрыхтаваны прыбор і чай. — Вы ідзіце.

<sup>1</sup> Якая-небудзь справа, у якой замешана самалюбства: ён вельмі крываўлівы, наш дарагі Міця.

<sup>2</sup> Хутчэй справа, у якой замешана бруднае, каханне — неправодны каламбур.

— Слухаю, — сказаў Карней, але не пайшоў і пачаў прыбіраць з стала. Нехлюдаў глядзеў на Карнея і ў яго з'явілася да Карнея нядобрае пачуццё. Яму хацелася, каб усе пакінулі яго ў спакоі, і здавалася, што ўсе, як наўмысля, на зло прыстаюць да яго. Калі Карней пайшоў з прыборам, Нехлюдаў падышоў да самавара, каб засыпаць чай, але пачуўшы крокі Аграфены Пятроўны, паспешна, каб не бачыць яе, вышаў у гасцінную, зачыніўшы за сабою дзвёры. Пакой гэты — гасціная — быў той самы, у якім трох месяцы назад памерла яго маці. Цяпер, зайдоўшы ў гэты пакой, асветлены двумя лямпамі з рэфлектарамі — адным каля партрэта яго бацькі, а другім каля партрэта маці, ён успомніў свае апошнія адносіны да маткі, і гэтыя адносіны здаліся яму ненатуральнымі і брыдкімі. І гэта было сорамна і брыдка. Ён успомніў, як у апошні час яе хваробы ён праста жадаў яе смерці. Ён гаварыў сабе, што жадаў гэтага для таго, каб яна пазбавілася ад пакут, а ў сапраўднасці жадаў гэтага для таго, каб самому не бачыць яе пакут.

Жадаючы выклікаць у сабе добрыя ўспаміны аб ёй, ён зірнуў на яе партрэт, за 5000 рублёў напісаны славутым мастаком. Яна была намалявана ў чорным аксамітным плаці, з аголенымі грудзьмі. Мастак, як відаць, асабліва старанна вымалёўваў грудзі, прамежак між двумя грудзьмі і бліскучага хараства плечы і шыю. Гэта было ўжо зусім сорамна і брыдка. Нешта было агіданае і паклёніцкае ў гэтым малюнку маці ў яе выглядзе поўголай красуні. Гэта было тым больш агідана, што ў гэтым-же пакой трох месяцы назад ляжала тая-ж жанчына ссохлая, як мумія, і ўсё-ж напаўняючая страшэнна цяжкім пахам, які ніяк нельга было заглушиць, не толькі ўвесь пакой, але і ўвесь дом. Яму здавалася, што ён і цяпер чуе гэты пах. І ён успомніў, як за дзень перад смерцю яна ўзяла яго моцную белую руку сваёй каstryяй пачарнелай рукой, паглядзела яму ў очы і сказала: „Не судзі мяне, Міця, калі я не тое зрабіла“, і на выцвілых ад пакут вачах выступілі слёзы. „Якая брыдота!“ сказаў ён сабе яшчэ раз, зірнуўшы на поўголую жанчыну з дзівоснымі мармуровымі плячыма і рукамі і з пераможнай усмешкай. Агалёнасць грудзей на партрэце

нагадала яму другую маладую жанчыну, якую ён бачыў гэтымі днямі таксама голай. Гэта была Missi, якая знайшла повад выклікаць яго увечары, да сябе, каб паказацца яму ў бальным плацці, у якім яна ехала на бал. Ён з агіднасцю ўспамінаў аб яе прыгожых руках і плячах. І гэты грубы, звераваты бацька з сваім мінуlyм, з жорсткасцю, і з падазронай рэпутацыяй *bel esprit*<sup>1</sup> маці. Ад усяго гэтага было агідна і разам з тым сорамна. Сорамна і брыдка, брыдка і сорамна.

„Не, не, — думаў ён, — вызваліца трэба, вызваліца ад усіх гэтых фальшывых адносін і з Карчагінамі, і з Мар'яй Васільеўнай, і са спадчынай, і з усім астатнім... каб дыхаць вольна. Паехаць за граніцу — у Рым, заняцца сваёй карцінай... Ён успомніў свае сумненні наконт свайго таленту. — Ну, ды ўсё адно, проста падыхаць вольна. Спачатку ў Канстантынопаль, потым у Рым, толькі-б адчапіца хутчэй ад прысяжніцтва. І зрабіць гэту справу з адвакатам“.

І раптам у яго ўяўленні з надзвычайнай жвавасцю ўзнікла арыштантка з чорнымі касаватымі вачымі. А як яна заплакала пры апошнім слове падсудных! Ён паспешна, гасячы світло, скамячыў дакураную папяросу ў попельніцу, закурыў другую і пачаў хадзіць узад і ўперад па пакоі. І адна за другой началі ўзнікаць у яго ваабражэнні мінuty, перажытыя з ёй. Успомніў ён апошнія спатканне з ёй, ту ўзварыную страсць, якая ў той час апанавала яго, і тое расчараўанне, якое ён адчуў, калі задаволіў страсць. Успомніў белае плацце з блакітнай істужкай, успомніў заутраню. „Дык я-ж какаў яе, сапраўды какаў добрым, чыстым каканием у гэту ноч, какаў яе яшчэ раней, ды як яшчэ какаў тады, калі я першы раз жыў у цётак і пісаў свой твор!“ І ён успомніў сябе гэткім, якім ён быў тады. На яго павеяла гэткай свежасцю, маладосцю, паўнатай жыцця, і яму зрабілася да болю сумна.

Розніца паміж ім, якім ён быў тады і якім ён быў цяпер, была вялізная: яна была гэткай самай, калі не большай, чым розніца паміж Кацюшай у царкве і той прастыуткай, што п'янствавала з купцом, якую яны судзілі сёння раніцою.

<sup>1</sup> Дасціпнасць.

Тады ён быў бадзёрым, вольным чалавекам, перад якім раскрываліся бясконцыя магчымасці,— цяпер ён адчуваў сябе з усіх бакоў злоўленым у цянёты бязглуздага, бязмэтнага, нікчэмнага жыцця, з якіх ён не бачыў ніякага выхаду, ды нават у большасці выпадкаў і не хацеў выходзіць. Ён успомніў, як ён некалі ганарыўся сваёй шчырасцю, як ставіў сабе некалі за правіла заўсёды гаварыць праўду і сапраўды быў праўдзівым, і як ён цяпер быў увесе у мане — у самай страшеннай мане, у мане, якую признаюць усе людзі, якія акружаюць яго, за праўду. І не было з гэтай маны — прынамсі ён не бачыў — ніякага выхаду. І ён загруз у ёй, прызычайцца да яе, песьціцца ў ёй.

Як развязаць адносіны з Мар'яй Васільеўнай, з яе мужам гэтак, каб было не сорамна глядзець у вочы яму і яго дзецям? Як без хлусні разблытаць адносіны з Місці? Як выбрацца з той супярэчнасці паміж прызнаннем незаконнасці зямельнай уласнасці і ўладаннем спадчынай ад маці? Як загладзіць свой грэх перад Кацюшай? Нельга-ж гэта пакінуць так. „Нельга пакінуць жанчыну, якую я кахаў, і задаволіцца тым, што я заплачу гроши адвакату і вызвалю яе ад катаргі, якой яна і не заслугоўвае. Загладзіць віну грамы, як я тады думаў, што зрабіў як трэба, даўши ёй гроши“!

І ён раптам успомніў мінуту, калі ён у калідоры, даўнаўши яе, сунуў ёй гроши і ўцёк ад яе. „Ах, гэтыя гроши! з жахам і агіднасцю, гэткімі самымі, як і тады, успомніў ён гэтую мінуту.—Ах, ах! якая брыдкасць!—Таксама, як і тады, уголос прагаварыў ён.—Толькі паскуднік, нягоднік мог гэта зрабіць! І я, я той нягоднік і той паскуднік!— уголос загаварыў ён.—Але няўжо сапраўды (ён спыніўся на хаду), няўжо сапраўды, няўжо я сапраўды нягоднік? А то хто-ж?—адказаў ён сабе.—Ды хіба гэта адно?—працягваў ён выкryваць сябе.—Хіба не брыдкасць, не подласць твае адносіны да Мар'і Васільеўны і яе мужа? І твае адносіны да маёмы? З того поваду, што гроши ад маці, карыстацца багаццем, якое лічыш незаконным. І ўсё тваё гультайскае дрэнае жыццё. І вянец усяго—твой учынак з Кацюшай. Нягоднік, паскуднік! Яны (людзі), як хочуць, хай гавораць пра мяне, іх я магу ашукаць, але сябе я не ашукаю“:

І ён раптам зразумеў, што тая агіднасць, якую ён за апошні час адчуваў да людзей, і асабліва сёння, і да князя, і да Соф'і Васільеўны, і да Micci, і да Карнея, было агіднасцю да самога сябе. І дзіўная справа: у гэтым адчуванні прызнання сваёй подласі было нешта хваравітае, і разам радаснае і супакойлівае.

З Нехлюдавым не адзін раз здаралася ў жыцці тое, што ён называў „чысткай души“. Чысткай души называў ён такое душэўнае становішча, пры якім ён раптам, пасля вялікага прамежку часу, усвядоміўшы затрыманне, часам і спыненне ўнутранага жыцця, пачынаў вычышчаць усё тое смецце, якое, назбіраўшыся ў яго души, было прычынай гэтага спынення.

Заўсёды пасля гэткіх абуджэнняў Нехлюдаў складаў сабе правілы, якім збіраўся падначальвацца ўжо заўсёды: пісаў дзеннік і пачынаў новае жыццё, якое, ён спадзіваўся, ніколі ўжо не змяніць,—turning a new leaf<sup>1</sup>,—як ён казаў сябе. Але кожны раз спакусы свету лавілі яго, і ён, сам таго не заўважаючы, зноў падаў, і часта ніжэй таго, якім ён быў раней.

Гэтак ён ачышчаўся і ўзвышаўся некалькі разоў; так гэта было з ім у першы раз, калі ён прыехаў на лета да цётак. Гэта было самае жывое, захопленае абуджэнне. І сляды яго аставаліся даволі доўга. Потым гэткае-ж абуджэнне было, калі ён пакінуў щатацкую службу і, жадаючы ахвяраваць жыццём, паступіў у часе вайны на вайсковую службу. Але тут засмечванне адбылося вельмі хутка. Потым было абуджэнне, калі ён вышаў у адстаўку і, паехаўшы за граніцу, пачаў займацца маляваннем.

З таго часу і да сёнешняга дня прайшоў даўгі перыяд без ачысткі, і таму ніколі яшчэ ён не даходзіў да гэтага забруджвання, да гэтага разладу паміж тым, што патрабавала яго сумленне, і тым жыццём, якое ён вёў, і яго ахапіў жах, калі ён убачыў гэту адлегласць.

Адлегласць гэта была такай вялікай, забруджванне такім моцным, што ў першую хвіліну ён згубіў надзею на магчымасць ачышчэння. „Я-ж ужо спрабаваў удасканаль-

<sup>1</sup> Перагарнучь старонку.

вацца і быць лепшым, і нічога не атрымалася,—гаварыў у души яго голас спакусніка,—навошта-ж спрабаваць яшчэ раз? Не ты адзін, а ўсе гэткія—такое жыццё”, гаварыў гэты голас. Але тая вольная, духоўная істота, якая адна ісцінная, адна магутная, адна вечная, ужо прачнулася ў Нехлюдаве. І ён не мог не паверыць ёй. Якой-бы вялікай не была адлегласць паміж тым, чым ён быў, і тым, чым хацеў быць,—для духоўнай істоты, якая прачнулася, усё ўяўлялася магчымым.

„Парву гэту ману, што звязвае мяне, чаго-б гэта ні каштавала, і прызнаю ўсё і ўсім скажу праўду і зраблю праўду,—рашуча ўслых сказаў ён сабе.—Скажу праўду Місі, што я распушнік і не магу жаніцца на ёй, і толькі дарэмна трывожыў яе; скажу Мар'і Васільеўне (жонцы прадвадзіцеля). Хаця ёй няма чаго гаварыць, скажу яе мужу, што я нягоднік, ашукваў яго; са спадчынай распараджуся так, каб прызнаць праўду. Скажу ёй, Каюшы, што я нягоднік, вінават перад ёй, і зраблю ўсё, што магу, каб аблягчыць яе лёс. Вось убачу яе і буду прасіць яе дараваць мне. Але, буду прасіць выбачэння, як дзеци просяць.—Ён спыніўся.—Ажанюся з ёю, калі гэта патрэбна”.

Ён спыніўся, склаў рукі перад грудзьмі, як ён рабіў гэта, калі быў маленъкі, узняў вочы ўгору і вымавіў, звартаючыся да некага:

— Божа мой, дапамажы мне, навучы мяне, прыдзі і усяліся ў мяне, і ачысці мяне ад усякія скверны!

Ён маліўся, прасіў бoga дапамагчы яму, усяліцца ў яго і ачысціць яго, а тымчасам тое, аб чым ён прасіў, ужо зрабілася. Бог, што жыў у ім, прачнуўся ў яго свядомасці. Ён адчуў сябе ім і таму адчуў не толькі свабоду, бадзёрасць і радасць жыцця, але адчуў усю магутнасць лабра. Усё, усё самае лепшае, што толькі мог зрабіць чалавек, ён адчуваваў сябе цяпер здольным зрабіць.

На вачах яго былі слёзы, калі ён гаварыў сабе гэта, і добрыя і благія слёзы; добрыя слёзы таму, што гэта былі слёзы радасці абуджэння ў сабе той духоўнай істоты, якая ўсе гэтыя годы спала ў ім, і благія таму, што яны былі слёзы расчулення над самім сабой, над сваёй добраходзейнасцю.

Яму зрабілася горача. Ён падышоў да выстаўленага акна і адчыніў яго. Акно было ў сад. Была месячная, ціхая, свежая ночь, на вуліцы прагрымелі калёсы, і потым усё сціхла. Пад самым акном віднеўся цень галін аблоленага высокага таполя, які ўсімі сваімі разгалінамі выразна ляжаў на пяску расчышчанай пляцоўкі. Злева была страха хлява, якая здавалася белай пад яркім святлом месяца. Уперадзе перапляталіся галіны дрэў, з-за якіх віднеўся чорны цень агарожы. Нехлюдаў глядзеў на асветлены месяцам сад і страху і на цень таполя, слухаў і ўдыхаў жыватворчае свежае паветра.

„Як добра! Як добра, божа мой, як добра!“ гаварыў ён пра тое, што было ў яго душы.

## XXIX

Маслава вярнулася дамоў у сваю камеру толькі а шостай гадзіні ўвечары, змораная, прайшоўши без прывычкі пятнаццаць вёрст па каменнях, збянтэжаная нечакана строгім прысудам, звыш таго галодная.

Калі, яшчэ ў часе аднаго перапынку, вартаўнікі закусвалі каля яе хлебам і крутымі яйкамі, яе рот напоўніўся слінай, і яна адчула, што галодная, але папрасіць у іх яна лічыла для сябе ніzkім. Калі-ж пасля гэтага прайшло яшчэ тры гадзіны, яна ўжо болей не хацела есці і адчувала толькі слабасць. У гэткім становішчы яна пачула нечаканы ёй прысуд. У першую мінуту яна падумала, што яна не дачула, не магла адразу паверыць таму, што чула, не магла злучыць сябе з разуменнем катаржанкі. Але, убачыўши спакойныя сур'ёзныя твары суддзяў, прысяжных, якія прымалі гэта паведамленне, як нешта зусім натуральнае, яна абурилася і закрычала на ўсю залу, што яна невінавата. Але убачыўши таксама, што і крык яе быў прынят таксама, як нешта натуральнае, чаканае, якое не можа перайнаць справы, яна заплакала, адчуваючы, што трэба скарыцца той жорсткай, дзіўнай для яе, несправядлівасці, якую ёй зрабілі. Здзіўляла яе ў асаблівасці тое, што так жорстка засудзілі яе мужчыны—маладыя, не старыя мужчыны, тыя самыя, якія заўсёды гэтак ласкава пазіралі на яе. Аднаго

таварыша пракурора яна бачыла зусім у іншым настроем. У той час, калі яна сядзела ў арыштанцкай, чакаючы суда, і ў перапынках паседжання яна бачыла, як гэтыя мужчыны, прыкідаючыся, што яны ідуць за іншай справай, праходзілі міма дзвярэй або ўваходзілі ў пакой толькі затым, каб агледзець яе. І раптам гэтыя самыя мужчыны чамусьці асуадзілі яе на катаргу, не гледзячы на тое, што яна была невінавата ў тым, у чым яе абвінавачвалі. Спачатку яна плакала, але потым заціхла і ў становішчы поўнага атуплення сядзела ў арыштанцкай, чакаючы адпраўкі. Ёй хацелася цяпер толькі аднаго: пакурыць. У гэткім становішчы засталі яе Бачкова і Карцінкін, якіх пасля прысуду прывялі ў той самы пакой. Бачкова адразу пачала лаяць Маславу і называць катаржнай.

— Што, узяла? Выправілася? Бач, не выкруцілася, шлюха подля! Што заслужыла, тое і атрымала. На катарзе, бач, шыкаваць не будзеш.

Маслава сядзела, засунуўшы рукі ў рукавы халата, і, схіліўшы нізка галаву, нерухома пазірала на два крокі перад сабой, на затаптаную падлогу, і толькі гаварыла:

— Не чапаю я вас, вы і пакіньце мяне. Я-ж не чапаю,— паўтарыла яна некалькі разоў, потым зусім змоўкла. Ажыўлася яна крыху толькі тады, калі Карцінкіна і Бачкову адвялі, і вартаўнік прынёс ёй трох рублі грошай.

— Ты Маслава?— запытаў ён.— На вось, табе пані прыслала,— сказаў ён, даючы ёй гроши.

— Якая пані?

— Бяры і ўсё, гаварыць яшчэ з вамі.

Грошы гэтыя прыслала Кітаева, утрымальніца публічнага дома. Ідучы з суда, яна звярнулася да судовага прыстава з пытаннем, ці можа яна перадаць трохі грошай Маславай. Судовы прыстаў сказаў, што можна. Тады, атрымаўшы дазвол, яна зняла замшавую пальчатку з трима гузікамі з пульхнай белай рукі, дастала з задніх складак шаўковай спадніцы модны бумажнік і, выбраўшы з досыць вялікай колькасці купонаў, толькі што зрезаных з белетаў, заробленых ёю ў сваім доме, адзін—у 2 рублі 50 кап. і далучыўшы да яго два двугривенныя і яшчэ грыўню, перадала

іх прыставу. Прыстаў паклікаў вартаўніка і пры ёй-же пе-  
радаў гэтыя гроши вартаўніку.

— Калі ласка, правільна аддавайце,—сказала Караліна  
Альбертаўна вартаўніку.

Вартаўнік пакрыўдзіўся за гэту недаверлівасць і таму  
гэтак сярдзіта абышоўся з Маславай.

Маслава ўзрадавалася грошам, таму што яны давалі ёй  
тое, чаго аднаго яна жадала цяпер.

„Толькі-б дастаць папярос і зацягнуцца“, думала яна,  
і ўсе думкі яе сышліся на гэтым жаданні пакурыць. Ёй гэ-  
так хацелася гэтага, што яна прагна ўдыхала паветра, калі  
ў ім адчуваўся пах тытуновага дыму, які выходзіў у калі-  
дор з дзвярэй габінета. Але ёй давялося яшчэ доўга чакаць,  
таму што сакратар, якому трэба было адпусціць яе, забыўши  
пра падсудных, заняўся размовай і нават спрэчкамі аб за-  
бароненым артыкуле з адным з адвакатаў. Некалькі і ма-  
ладых і старых людзей заходзілі і пасля суда зірнуць на  
яе, нешта шэпчуцы адзін аднаму. Але яна цяпер і не заў-  
важала іх.

Нарэшце а 5-ай гадзіне яе адпусцілі, і канвойныя—ніжа-  
гародзец і чуваш—павялі яе з суда заднім ходам. Яшчэ  
ў пярэдній суда яна перадала ім 20 капеек, просіачы купіць  
два калачы і папярос. Чуваш засміяўся, узяў гроши і ска-  
заў: „добра, купаем“, і сапраўды сумленна купіў і папярос,  
і калачоў і алдаў рэшту. Дарогай нельга было курыць, так  
што Маслава з тым-жэ незадаволеным жаданнем пакурыць  
падышла да астрога. У той час, калі яе прывялі да дзвярэй,  
з поезда чыгункі прывялі чалавек сто арыштантаў. У пра-  
ходзе яна сутыкнулася з імі.

Арыштанты — барадатыя, паголеные, старыя, маладыя,  
рускія, іншародцы, некаторыя з голенымі поўгаловамі, браз-  
гаючы нажнымі кайданамі, напаўнялі пярэ дні пакой пылам,  
шумам кроکаў, гоманам і едкім пахам поту. Арыштанты,  
праходзячы міма Маславай, усе пажадліва аглядалі яе і  
некаторыя са змененымі ад похаці тварамі падыходзілі да  
яе і зачаплялі яе.

— Ай, дзеўка, добрая,—гаварыў адзін.—Цётачцы маё  
шанаванне,—гаварыў другі, падміргваючы вокам. Адзін

чорны, з паголенай сіняй патыліцай і вусамі на голеным твары, блытаючыся ў кайданах і бразгочучы імі, падскочыў да яе і абняў яе.

— Ці не пазнала дружка? Хопіць модніцацы!—крыкнуў ён, выскальваючы зубы і бліскаючы вачыма, калі яна адпіхнула яго.

— Ты што, падлюга, робіш?—крыкнуў памочнік начальніка, падышоўшы ззаду.

Арыштант увесь скурчыўся і хутка адскочыў.

Памочнік-жа накінуўся на Маславу.

— Ты-ж чаго тут?

Маслава хацела сказаць, што яе прывялі з суда, але яна гэтак стамілася, што ленавалася гаварыць.

— З суда, ваша благароддзе,—сказаў старшы канвойны, выходзячы з-за арыштантаў і прыкладаючы руку да шапкі.

— Ну, і перадай старшаму. А гэта што за непарафак!

— Слухаю, ваша благароддзе.

— Сокалаў! Прыняць,—крыкнуў памочнік.

Старшы падышоў і сярдзіта штурхануў Маславу ў плячо, і, кіунуўшы ёй галавой, павёў яе ў жаночы калідор. У жаночым калідоры яе ўсю абмацалі, абшукалі і, не знайшоўшы нічога (пачка папярос была засунута ў калач), упусцілі ў ту самую камеру, з якой яна вышла раніцою.

### XXX

Камера, у якой сядзела Маслава, была доўгім пакоем, у 9 аршын даўжыні і 7 шырыні, з двумя вокнамі. Аблезлай печка і нары з рассохлымі дошкамі займалі дзве трэці ўсёй прасторы. Пасярэдзіне, супронь дзвярэй, быў цёмын абрэз з прылепленай да яго ваксовай свечкай і падвешаным да яго запыленым букетам імартэлек. За дзвярыма налева было пачарнелае месца падлогі, на якім стаяла смярдзючая кадка. Паверка толькі што прыйшла, і жанчын ужо замкнулі нанац.

Усіх жыхарак гэтай камеры было пятнаццаць: дванаццаць жанчын і трое дзяцей.

Было яшчэ зусім светла, і толькі дзве жанчыны ляжалі на нарах, адна, пакрытая з галавой халатам,—прыдуркаватая, узятая за бяспашпартнасць,—гэта заўсёды амаль спала,—а другая сухотная, якая адбывала пакаранне за пакражу. Гэта не спала, а ляжала, паклаўшы пад галаву халат, з шырока адкрытымі вачымі, праз сілу, каб не кашляць, утрымліваючы ў горле макрату, якая пералівалася там і казлытала яе. Астатнія жанчыны,—усе проставалося і ў адных са зрэбнага палатна кашулях,—некаторыя сядзелі на нарах і шылі, некаторыя стаялі ля акна і глядзелі на арыштантсаў, якія праходзілі па дварэ. З тых трох жанчын, якія шылі, адна была тая самая старая, што праводзіла Маславу,—Караблёва,—панурая, хмурая, маршчыністая, з адвіслым мяшком скуры пад падбародкам, высокая, моцная жанчына, з кароткай касічкай русых пасівелых на скронях валасою і з валасатай бародаўкай на шчацэ. Старая гэта была асуджана на катаргу за забойства сякерай мужа. Забіла-ж яна яго за тое, што ён лез да яе дачкі. Караблёва была старасціхай камеры, яна-ж і гандлявала віном. Яна шыла ў акулярах і трymала ў вялікіх рабочых руках іголку па-сялянску, трymа пальцамі і вострым канцом да сябе. Побач з ёю сядзела і таксама шыла мяшкі з парусіны невысокая кірпатая чарнявая жанчына з маленъкімі чорнымі вачымі, добрадушная і гаваркай. Гэта была вартаўніца пры чыгуначнай будцы, асуджаная на тры месяцы турмы за тое, што не вышла са сцягам да поезда, з поездам-жа здарылася няшчасце. Трэцяя жанчына, якая шыла, была Фядос'я—Фенічка, як яе звалі таварышкі,—белая, румянная, з яснымі дзіцячымі блакітнымі вачымі і двума доўгімі русымі косамі, абкрученымі вакол невялікай галавы, зусім маладая, прыгожая жанчына. Яе трymалі за тое, што спрабавала атруціць мужа. Спрабавала яна атруціць мужа адразу-ж пасля замужства, у якое была выдана шаснаццацігадовай дзяўчынкай. За тыя 8 месяцаў, у часе якіх яна, будучы ўзята на парукі, чакала суда, яна не толькі памірылася з мужам, але гэтак пакахала яго, што суд заспеў яе тады, калі яна жыла з мужам, як адна душа. Не гледзячы на тое, што муж і свёкар і асабліва свякруха, якая палюбіла яе, стара-

ліся на судзе ўсімі сіламі апраўдаць яе, яна была прысуджана да высылкі ў Сібір, на катаржныя работы. Добрая, вясёлая Фядос'я гэта, якая часта ўсміхалася, была суседкай Маславай па нарах і не толькі палюбіла Маславу, але признала сваім абавязкам клапаціца аб ёй і служыць ёй. Нічога не робячы, сядзелі на нарах яшчэ дзве жанчыны, адна гадоў пад сорак, [з бледным худым тварам, пэўна некалі вельмі прыгожая, цяпер худая і бледная. Яна трymала на руках дзіцёнка і карміла яго белымі доўгімі грудзьмі. Злачыства яе было ў тым, што калі з іх вёскі везлі рэкрута, па думцы мужыкоў незаконна ўзятага, народ спыніў становога і адабраў рэкрута. Жанчына-ж гэта, цётка незаконна ўзятага хлопца, першая скапіла за повад каня, на якім везлі рэкрута. Яшчэ сядзела, нічога не робячы, на нарах, невысокая, уся ў зморшчынах, добрадушная бабулька з сівымі валасамі і гарбатай спіной. Бабулька гэта сядзела каля печкі на нарах і прыкідалася, што ловіць чатырохгадовага, каротка абстрыжанага, тоўстапузага хлопчыка, які прабягаў міма яе, заліваючыся смехам. Хлопчык у адной кашулі прабягаў міма яе і прыгаварваў усё адно і тое-ж: „вось і не злавіла!“ Бабулька гэта, якую абвінавачвалі разам з сынам у падпале, пераносіла сваё пакаранне з вялікім добрадушшам, клапоцічацься толькі аб сыне, які сядзеў з ёю адначасова ў турме, але больш за ўсё аб сваім старым, які, яна баялася, зусім без яе завашывее, бо нявестка пайшла і яго абмываць няма каму.

Апрача гэтых сямі жанчын, яшчэ чатыры стаялі каля аднаго з адкрытых акон і, трymаючыся за жалезныя краты, знакамі і крыкамі перагаварваліся з арыштантамі, што праходзілі па дварэ, з тымі самымі, з якімі сутыкнулася Маслава каля ўваходу. Адна з гэтых жанчын, засуджаная за пакражу, была вялікая, грузная, з абвіслым целам рыжая жанчына, з жаўтавата-белым, абсыпаным вяснянкамі тваром, рукамі і тоўстай шыяй, што выстаўлялася з-за развязанага, раскрытага каўняра. Яна голасна крычала ў акно хрыплым голасам непрыстойныя слова. З ёю побач стаяла, ростам з дзесяцігадовую дзяўчынку, чарнаватая нязграбная арыштантка з доўгай спіной і зусім кароткімі нагамі. Твар у яе

быў чырвоны, у плямах, з широка расстаўленымі чорнымі вачымі і тоўстымі кароткімі губамі, якія не закрывалі белых вышчарыстых зубоў. Яна пісклява, з перапынкамі, смяялася з того, што рабілася на дварэ. Арыштантка гэта, якой далі мянушку Хорашаўка за яе франтаватасць, судзілася за крадзеж і падпал. За імі ззаду стаяла ў вельмі бруднай шэрай кашулі ўбогая худая, жылістая і з вялікім жыватом цяжарная жанчына, якая судзілася за ўкрыванне пакражы. Жанчына гэта маўчала, але ўвесь час з замілаваннем усміхалася на тое, што рабілася на дварэ. Чацвертая, што стаяла каля акна, невысокая прысадзістая вясковая жанчына з вельмі пукатымі вачымі і добрадушнымі тварам, якая адбывала пакаранне за карчмарства. Жанчына гэта—маці хлопчыка, які гуляў з бабулькай, і сямігадовай дзяўчынкі, што была з ёю-ж у турме, таму што не было з кім пакінуць іх,—таксама, як іншыя, пазірала ў акно, але няспынна вязала панchoху і сядзіта маршчынілася, заплюшчваючы вочы на тое, што гаварылі арыштанты, праходзячы на дварэ. Дачка-ж яе, сямігадовая дзяўчынка, з белымі распушчанымі валасамі, стоячи ў адной кашулі побач з рыжай і ўхапіўшыся худзен'кай мален'кай ручкай за яе спадніцу, з утаропленымі вачымі ўважліва прыслухоўвалася да тых непрыстойных слоў, якімі перакідаліся жанчыны з арыштантамі, і шэптам, нібы завучваючы, паўтарала іх. Дванаццатая арыштантка была дзячкова дачка, што ўтапіла ў калодзежы прыжытага ёю дзіцёнка. Гэта была высокая, стройная дзяўчына са зблытанымі валасамі, якія выбіваліся з нядоўгай тоўстай русай касы, і утаропленымі пукатымі вачымі. Яна, не звяртаючы нікай увагі на тое, што рабілася вакол яе, хадзіла босая і ў адной бруднай шэрай кашулі то ўзад, то ўперад па вольнаму месцу камеры, крута і хутка паварачваючыся, калі даходзіла да сцяны.

### XXXI

Калі загрымеў замок, і Маславу ўпусцілі ў камеру, усе аблірнуліся да яе. Нават дзячкова дачка на мінуту спынілася, паглядзела на Кацярыну, падняўшы бровы, але, нічога

не сказаўшы, адразу ж пайшла зноў хадзіць сваімі вялікімі, рашучымі крокамі. Караблёва ўваткнула іголку ў зрэбную халеціну і запытальна праз акуляры ўставілася на Маславу.

— Э, эх! Вярнулася. А я ўжо думала, што вызвалица,— сказала яна сваім хрыплым, басістым, амаль мужчынскім голасам.— Відаць, закаталі.

Яна зняла акуляры і паклала сваё шыцце побач на нары.

— Мы і то з цётакай, лябёдка, перагаварваліся, можа адразу вызвалица. Таксама, казалі, бывае. Яшчэ і грошай дадуць, пад які час патрапіш,— адразу ж начала сваім пяўчым голасам вартаўніца.— Але, вось яно што. Відаць, здагадка наша не ў руку. Бог, відаць, сваё, лябёдка,— не змаўкаючи вяла яна сваю ласкавую і мілагучную гаворку.

— Няўжо-ж прысудзілі?— запытала Фядос'я са спагадліваю пяшчотай, гледзячы на Маславу сваімі дзіцячымі ясна-блакітнымі вачыма, і ўвесь вясёлы малады твар яе змяніўся, нібы яна збіралася заплакаць.

Маслава нічога не адказвала і моўчкі прайшла да свайго месца, другога з краю, побач з Караблёвай, і села на дошкі нар.

— Ты, відаць, і не ела,— сказала Фядос'я устаючы і падыходзячы да Маславай.

Маслава, не адказваючи, паклала калачы на ўзгалоўе і начала распранацца; зняла пыльны халат і хустку з ку чаравых чорных валасоў і села.

Гарбатая бабулька, якая гуляла з хлопчыкам на другім канцы нар, падышла таксама і спынілася супроты Маславай.

— Тц, тц, тц!— жаласліва пакачаўшы галавой, зашчоўкала яна языком.

Хлопчык падышоў таксама за бабулькай і, шырока адкрыўшы вочы і выпяўшы куточкам верхнюю губу, уставіўся на калачы, якія прынесла Маслава. Убачыўши ўсе гэтыя спагадлівія твары пасля ўсяго таго, што з ёй было сёння, Маславай захацелася плакаць, і ў яе задрыжэлі губы. Але яна старалася стрымашца і стрымлівалася да таго часу, пакуль не падышла бабулька і хлопчык. Калі-ж яна начула добрае, жаласліве цыканне бабулькі і, галоўнае,

калі сустрэлася вачыма з хлопчыкам, які перавёў свае сур'ёзныя вочы з калачоў на яе, яна ўжо не магла стрымлівацца. Увесь твар яе задрыжэў, і яна разрыдалася.

— Я казала: даставай аднаката сапраўднага,—сказала Караблёва.—Што-ж, на высылку?—запытала яна.

Маслава хацела адказаць і не магла, а, рыдаючы, дастала з калача каробку з папяросамі, на якой была намалявана румянная дама з вельмі высокай прычоскай і з адкрытымі трохвугольнікамі грудзьмі і падала яе Караблёвай. Караблёва паглядзела на карцінку, пакачала сярдзіта галавой, пераважна на тое, што Маслава гэтак дрэнна траціла гроши, і, дастаўшы адну папяроску, закурыла яе аб лямпу, зацягнулася сама, а потым сунула Маславай. Маслава, не перастаючы плакаць, прагна пачала раз за разам уцягваць у сябе і выпускаць тытуноў дым.

— Катарга,—прагаварыла яна, усхліпваючы.

— Не баяцца яны бога, міраеды, крывасмокі праклятыя,—прагаварыла Караблёва.—Без віны засудзілі дзеўку.

У гэту мінуту сярод жанчын, што асталіся каля акон, прагучэў раскат рогату. Дзяўчынка таксама смяялася, і яе тонкі дзіцячы смех зліваўся з хрыплым і пісклявым смехам дарослых. Арыштант з двара нешта зрабіў такое, што падзейнічала гэтак на тых, што глядзелі ў вокны.

— Ах, кабель голены! Што робіць,—сказала рыжая і, вагаючыся ўсім тлустым целам, прыснушыся тварам да кратай, закрычала бязглазыя, непрыстойныя слова.

— Вось скура барабанная! Чаго рагоча!—сказала Караблёва, пакачаўшы галавой на рыжую, і зноў звярнулася да Маславай.

— Ці багата гадоў?

— Чатыры,—сказала Маслава, і слёзы пацяклі гэтак часта з яе вачэй, што адна трапіла на папяросу.

Маслава сярдзіта скамячыла яе, кінула і ўзяла другую. Вартаўніца, хаця яна і не курила, адразу-ж падняла недакурак і пачала распраўляць яго, не спыняючы размовы.

— Відаць, і сапраўды, лябёдка,—сказала яна,—прауду кінэр з'еў. Робяць, што хочуць. А мы думалі, што вызываюць. Мацвеёна кажа: вызваляць, а я кажу: не, кажу, ля-

бёдка, чуе маё сэрца, зядуць яны яе, сардэчную, так і вышла,—казала яна, са здавальненнем слухаючы гук свайго голаса.

За гэты час арыштанты ўжо ўсе праішлі праз двор, і жанчыны, якія перагаварваліся з імі, адышлі ад акон і таксама падышлі да Маславай. Першая падышла лупатая карчмарка з сваёй дзяўчынкай.

— Што-ж, дужа строга?—запытала яна, падсеўшы калія Маславай і працягваючы хутка вязаць панчоху.

— Таму і строга, што грошай няма. А каб былі грошы ды спрытнага адваката наняць, дык апраўдалі-б,—сказала Караблёва.—Той, як гэта яго, калматы, насаты,—той, драгая мая, з вады сухога вывезе. Каб яго ўзяць.

— Як-жа, узяла,—выскаліўшы зубы, сказала, падсеўшы да іх, Хорашаўка,—той менш, чым за тысячу і плюнудць табе не возьмецца.

— Відаць, ужо гэткая твая планіда,—заступілася бабулька, што сядзела за падпал.—Ці лёгка: адбіў жонку ў хлопца, ды яго-ж вошай карміць засадзіў і мяне туды-ж, старую,—пачала яна соты раз расказваць сваю гісторыю. Ад турмы ды ад торбы, відаць, не адмаўляйся. Не торба, дык турма.

— Відаць, у іх усё гэтак,—сказала карчмарка і, зірнуўшы на галаву дзяўчынкі, паклала панчоху калія сябе, прыцягнула да сябе дзяўчынку паміж ног і пачала спрытнімі пальцамі шукаць ёй у галаве.—„Навошта віном гандлюеш? А чым-жа дзяцей карміць?—казала яна, працягваючы сваю прывычную справу.

Гэтыя слова шынкаркі напомнілі Маславай аб віне.

— Вінца-бы,—сказала яна Караблёвой, выціраючы рукавом кашулі слёзы, і толькі зредку ўсхліпваючы.

— Гамыркі! Што-ж, давай,—сказала Караблёва.

## XXXII

Маслава дастала з калача гроши і дала Караблёвой купон. Караблёва ўзяла купон, паглядзела і, хоць была не-пісьменнай, паверыла Хорашаўцы, якая ўсё ведала, што па-

перка гэта мае вартасць 2 рублі 50 капеек, і палезла ў прадушнік за схаванай там бутэлькай з віном. Убачыўши гэта, жанчыны—не суседкі па нарах—разышліся па сваіх месцах. Маслава тымчасам страсянула пыл з хусткі і халата, узлезла на нары і пачала есці калач.

— Я для цябе чай хавала, ды відаць, астыў,—сказала ёй Фядос'я, дастаючы з паліцы абкручаны ануchkай бляшаны чайнік і кружку.

Напітак быў зусім халодным і аддаваў больш бляшанкай, як чаём, але Маслава наліла кружку і пачала запіваць калач.

— Фінашка, на,—крыкнула яна і, адараўшы кавалак калача, дала хлопчыку, які глядзеў ёй у рот.

Карабліха тым часам падала бутэльку з віном і кружку. Маслава пачаставала Караблёву і Хорашаўку. Гэтыя троі арыштанкткі складалі арыстакратыю камеры, таму што мелі гроши і дзяліліся тым, што мелі.

Праз некалькі мінут Маслава ажывілася і жвава расказала пра суд, перадражніваючы пракурора, і тое, што асабліва здзвіла яе ў судзе. У судзе ўсе глядзелі на яе з відавочнай прыемнасцю, расказала яна, і вельмі часта наўмысля для гэтага заходзілі ў арыштанцкую.

— Канвойны, і то гаворыць: „гэта ўсё на цябе падзівіца ходзяць“. Прыдзе які-небудзь: дзе тут папера якая ці яшчэ што, а я бачу, што яму не папера патрэбна, а мяне вачыма так і есць,—казала яна, усміхаючыся і, нібы не разумеючы, пакачвала галавой.—Таксама—артысты.

— Ды гэта ўжо заўсёды,—падхапіла вартаўніца, і адразу палілася яе півучая гаворка.—Гэта як мухі на цукар. На што іншае іх няма, а на гэта іх хапае. Хлебам не кармі іхняга брата...

— А то і тут,—перапыніла яе Маслава.—Таксама і тут трапіла я. Толькі мяне прывялі, а тут партыя з вакзала. Гэтак апанавалі, што не ведала, як адчапіцца. Дзякую начальніку—адагнаў. Адзін прычапіўся гэтак, што ледзьве адбілася.

— А які ён з сябе?—запытала Хорашаўка.

— Чарнаваты, з вусамі.

— Напэўна, ён.

— Хто ён?

— Ды Шчэглоў. Вось, што зараз прайшоў.

— Які гэта Шчэглоў?

— Пра Шчэглова не ведае! Шчэглоў два разы з катаргі бегаў. Цяпер злавілі, ды ён уцячэ. Яго і надзірацелі бацца,—казала Хорашаўка, якая перадавала пісулькі арыштантам і ведала ўсё, што робіцца ў турме.—Абавязкова ўцячэ.

— А ўцячэ, нас з сабой не возьме,—сказала Караблёва.—А ты лепш вось што скажы,—звярнулася яна да Маславай,—што табе аблакат сказаў аб прашэнні, бо цяпер падаваць трэба?

Маслава сказала, што яна нічога не ведае.

У гэтых час рыжая жанчына, запусціўшы абедзве пакрытыя вяснянкамі рукі ў свае заблытаныя густыя рыжыя валасы і скрабучы пазногчымі галаву, падышла да арыстакратак, якія пілі віно.

— Я табе, Кацярына, ўсё скажу,—пачала яна.—Першна-перш, павінна ты запісаць: нездаволена судом, а пасля таго пракурору заявіць.

— А табе што?—сярдзітым басам звярнулася да яе Караблёва.—Віно пачула,—няма чаго зубы загаварваць. Без цябе ведаюць, што рабіць, ты тут непатрэбна.

— Не з табой гавораць, чаго лезеш.

— Віна захацелася? Пад'ядзіжаеш.

— Ды ну, паднясі ёй,—сказала Маслава, якая заўсёды раздавала ўсім ўсё, што ў яе было.

— Я ёй гэткую паднясу...

— Ну, ну-ка!—насоўваючыся на Караблёву, загаварыла рыжая.—Не баюся я цябе.

— Астрожная шкура!

— Ад гэткай чую.

— Разварная трывуха!

— Я трывуха? Катаржная, душагубка!—закрычала рыжая.

— Ідзі, кажу,—панура вымавіла Караблёва.

Але рыжая толькі бліжэй насоўвалася, і Караблёва піхнула яе ў адкрытыя тлустыя грудзі. Рыжая нібы толькі

тэтага і чакала і нечакана быстрым рухам учапілася адной рукой у валасы Караблёвай, а другой хацела ўдарыць яе ў твар, але Караблёва ўхапіла гэтую руку. Маслава і Хорашаўка схапілі за руکі рыжую, стараючыся адараўцаў яе, але рука рыжай учапілася ў касу і не расціскалася. Яна на момант адпусціла валасы, але толькі для таго, каб абкруціць іх вакол кулака. Караблёва-ж са скрыўленай галавой біла адной рукой па целе рыжай і лавіла зубамі яе руку. Жанчыны згрудзіліся каля іх, разнімалі і крычалі. Нават сухотная падышла да іх, і, кашляючы, глядзела, як біліся жанчыны. Дзеці туліліся адзін да аднаго і плакалі. На шум увайшла надзірацельніца з надзірацелем. Жанчын разбарацілі, і Караблёва, распушціўшы сівую касу і выбіраючы з яе выдраныя кавалкі валасоў, а рыжая падтрымліваючы на жоўтых грудзях скрэзъ падраную кашулю,—абедзве крычалі, тлумачачы і скардзячыся.

— Я-ж ведаю, усё гэта—віно; вось я заўтра скажу сматрыцелю, ён вам дасць. Я чую—пахне,—казала надзірацельніца.—Глядзіце, прыбярыце ўсё, а то дрэнна будзе,—разбіраць вас німа калі. На месцы і маўчаць.

Але маўчанне доўга яшчэ не надыходзіла. Доўга яшчэ жанчыны сварыліся, рассказвалі адна адной, як пачалося і хто вінаваты. Нарэшце надзірацель і надзірацельніца пайшлі, і жанчыны пачалі супакойвацца і класціся. Бабулька стала перад абразом і пачала маліцца.

— Сабраліся дзве катаржныя,—раптам хрыплым голасам загаварыла рыжая з другога краю нар, устаўляючы пасля кожнага слова на дзіва адмысловую лаянку.

— Глядзі, каб табе яшчэ не папала,—адразу адказала Караблёва, далучыўшы гэткую самую лаянку. І абедзве сціхлі.

— Толькі-б не перашкодзілі мне, я табе бельмы павыдзірала-б....—зноў загаварыла рыжая, і зноў не прымусіў сябе чакаць гэткі-ж адказ Карабліхі.

Зноў прамежак маўчання крыху даўжэй, і зноў лаянка. Прамежкі рабіліся ўсё даўжэйшымі і даўжэйшымі, і, нарэшце, усё зусім сціхла.

Усе ляжалі, некаторыя захраплі, толькі бабулька, якая заўсёды доўга малілася, усё яшчэ клала паклоны перад

абразом, а дзячкова дачка, як толькі надзірацельніца пай-  
шла, устала і зноў пачала хадзіць узад і ўперад.

Не спала Маслава і ўсё думала аб tym, што яна катарж-  
ная, і ўжо яе два разы называлі гэтак: назвала Бачкова  
і назвала рыжая,—і не магла прывыкнуць да гэтай думкі.  
Караблёва, якая ляжала да яе спіной, павярнулася.

— Вось і не думала, не чакала,—ціха сказала Маслава.—  
Іншыя, што робяць—і нічога, а я нізвашта пакутваць па-  
вінна.

— Не тужы, дзеўка. І ў Сібіры людзі жывуць. А ты  
і там не загінеш,—суцяшала яе Караблёва.

— Ведаю, што не загіну, ды ўсё-ж крыўдна. Не гэт-  
кая-б мне доля патрэбна, бо я прывыкла да добрага  
жыцця.

— Супроць бога не пойдзеш,—уздыхнуўши, вымавіла  
Караблёва,—супроць яго не пойдзеш.

— Ведаю, цётачка, а ўсё цяжка.

Яны памаўчалі.

— Чуеш? распусцеха гэта,—сказала Караблёва, звярта-  
ючы ўвагу Маславай на дзейныя гукі, што даносіліся з дру-  
гога боку нар.

Гукі гэтая былі стрыманыя рыданні рыжай жанчыны.  
Рыжая плакала аб tym, што яе цяпер ablайлі, пабілі і не  
далі ёй віна, якога яна гэтак хацела. Плакала яна і аб tym,  
што яна за ўсё жыццё сваё нічога не бачыла апрача ла-  
янкі, кпінаў, зняваг і біцця. Хацела яна ўцешыцца, успом-  
ніўши сваё першае каханне з фабрычным Федзькам Мала-  
дзёнкам, але, успомніўши гэта каханне, яна ўспомніла  
і тое, як скончылася гэта каханне. Скончылася гэта каханне  
тым, што гэты Маладзёнкаў, напіўшыся п'яным, для жар-  
таў, мазануў яе купаросам па самым балочым месцы і по-  
тым рагатаў з таварышамі, гледзячы на тое, як яна кур-  
чылася ад болю. Яна ўспомніла гэта, і ёй зрабілася шкада  
сябе, і, думаючы, што ніхто не чуе яе, яна заплакала,  
і плакала, як дзеці—стогнучы і сапучы носам, і глынаючы  
салонныя слёзы.

— Шкада яе,—сказала Маслава.

— Вядома, шкада, але хай не лезе.

Першае адчуванне Нехлюдава, на другі дзень, калі ён прачнуўся, было ўсведамленне таго, што з ім нешта здарылася, і раней нават, як ён успомніў, што здарылася, ён ведаў ужо, што здарылася нешта важнае і добрае. „Кацюша, суд“. Так, трэба пакінуць хлусіць і сказаць усю праўду. І, як дзіўнае супадзенне, у гэтую самую раніцу прышоў, нарэшце, той даўно чаканы ліст ад Мар'і Васільеўны, жонкі прадвадзіцеля, той самы ліст, які яму цяпер быў асабліва патрэбен. Яна давала яму поўную свабоду, жадала шчасця ў задуманай ім жаніцьбе.

— Жаніцьба!—прагаварыў ён іранічна.—Як я цяпер даўек ад гэтага!

І ён успомніў свой учарашні намер усё сказаць яе мужу, пакаяцца перад ім і выказаць гатоўнасць здаволіць яго, як ён пажадае. Але сёння раніцою гэта здалося яму не так лёгка, як учора. „І потым, навошта рабіць няшчасным чалавека, калі ён не ведае? Калі ён запытае, дык я скажу яму. Але наўмысля ісці гаварыць яму? Не, гэта непатрэбна“.

Гэтак-жэ цяжка здалося сёння раніцою сказаць усю праўду Misi. Зноў нельга было пачынаць гаварыць,—гэта было-б зняважліва. Няўхільна павінна было аставацца, як і ў шмат якіх жыццёвых адносінах, нешта тое, што падразумевалася. Адно ён парашыў сёння раніцою: ён не будзе ездзіць да іх і скажа праўду, калі запытаюць яго.

Але затое ў адносінах з Кацюшай не павінна было аставацца нічога недамоўленага.

„Паеду ў турму, скажу ёй, буду прасіць яе дараваць мне. І калі трэба, так, калі трэба, ажанюся з ёю“, думаў ён.

Гэта думка аб tym, каб дзеля маральнага задавальнення ахвяраваць усім і ажаніцца з ёю, сёння раніцою асабліва расчучыла яго.

Даўно ён не сустракаў дня з гэткай энергіяй. Аграфене Пятроўне, якая ўвайшла да яго, ён адразу-ж з рашучасцю, якой сам ад сябе не чакаў, заяўіў, што яму больш не патрэбна гэтая кватэра і яе паслугі. Маўклівай згодай было ўстаноўлена, што ён трymae гэтu вялікую і дарагую ква-

тэру для таго, каб у ёй жаніцца. Здача кватэры, значыць, мела асаблівае значэнне. Аграфена Пятроўна са здзіўленнем паглядзела на яго.

— Вельмі дзякую вам, Аграфена Пятроўна, за ўсе клопаты пра мяне, але цяпер мне не патрэбна гэткая вялікая кватэра і ўся прыслуга. Калі-ж вы хочаце дапамагчы мне, дык будзьце так ласкавы ўпарадкаваць рэчы, прыбраць іх пакуль што, як гэта рабілася пры маме. А Наташа прыедзе, яна ўпарадкуюе. (Наташа была сястра Нехлюдава.)

Аграфена Пятроўна паківала галавой.

— Як гэта ўпарадкаваць! Будуць-жа патрэбны,—сказала яна.

— Не, не будуць патрэбны, Аграфена Пятроўна, напэўна не будуць патрэбны,—сказаў Нехлюдаў, адказваючы на тое, што азначала яе ківанне галавой.—Скажыце, калі ласка, і Карнею, што грошы я аддам яму ўперад за два месяцы, але што ён мне не патрэбен.

— Дарэмна, Дэмітрый Іванавіч, вы так робіце,—вымавіла яна.—Ну, за граніцу паедзеце, усё-ж спатрэбіцца памышканне.

— Вы не тое думаецце, Аграфена Пятроўна. Я за граніцу не паеду; калі паеду, дык зусім у іншое месца.

Ён раптам барвова пачырванеў.

„Але, трэба сказаць ёй,—падумаў ён,—няма чаго змоўчваць. Трэба ўсё ўсім сказаць“.

— Са мной здарылася вельмі дзіўная і значная справа учора. Вы помніце Кацюшу ў цёткі Мар'і Іванаўны?

— Як-жа, я яе шыць вучыла.

— Ну, дык вось учора ў судзе гэту Кацюшу судзілі, і я быў прысяжным.

— Ах, божа мой, які жаль!—сказала Аграфена Пятроўна.—За што-ж яе судзілі?

— За забойства,—і ўсё гэта зрабіў я.

— Як-жа гэта вымаглі зрабіць? Гэта вельмі дзіўна вы говорыце,—сказала Аграфена Пятроўна, і ў старых вачах яе запаліліся чуллівия агенъчыкі.

Яна ведала гісторыю з Кацюшай.

— Так, я ўсяму прычына. І вось гэта змяніла ўсе мае планы.

— Якая-ж ад гэтага можа быць для вас змена?—стрымліваючы ўсмешку, сказала Аграфена Пятроўна.

— А тая, што калі я прычына таго, што яна пайшла па гэтаму шляху, дык я-ж і павінен зрабіць, што магу, каб дапамагчы ёй.

— Гэта ваша добрая воля, толькі віны тут вашай асаблівай няма. З усімі бывае, і калі з разумам, дык усё гэта загладжаецца і забываецца, і жывуць,—сказала Аграфена Пятроўна сурова і сур'ёзна,—і вам гэта на сябе браць няма чаго. Я і раней чула, што яна не па той дарозе пайшла, дык хто-ж у гэтым вінават?

— Я вінаваты. А таму і хачу паправіць.

— Ну, ужо гэта цяжка паправіць.

— Гэта мая справа. А калі вы пра сябе думаецце, дык тое, што мама жадала...

— Я пра сябе не думаю, мне нябожчыца столькі добра зрабіла, што нічога не жадаю. Мяне Лізанька запрашае (гэта была яе замужняя пляменніца), я да яе і паеду, калі буду непатрэбна. Толькі вы дарэмна бярыцё гэта да сэрца—з усімі гэта бывае.

— Ну, я не гэтак думаю. І ўсё-ж прашу вас, дапамажыце мне здаць кватэру і рэчы прыбраць. І не злуйтесь на мяне. Я вельмі, вельмі дзякую за ўсё.

Дзіўная справа: з таго часу, як Нехлюдаў зразумеў, што ён сам сабе благі і брыдкі, з таго часу іншыя перасталі быць брыдкімі яму; наадварот, ён адчуваў і да Аграфены Пятроўны і да Карнея ласкавасць і павагу. Яму хацелася пакаяцца і перад Карнеем, але выгляд у Карнея быў гэткі самавіта-пачцівы, што ён не адважыўся гэта зрабіць.

Па дарозе ў суд, праязджаючы па гэтых самых вуліцах, на тым самым раміzniku, Нехлюдаў здзівіўся сам з сябе, да якой ступені ён сёння адчуваў сябе зусім іншым чалавекам.

Жаніцьба на Mici, якая здавалася яшчэ ўчора гэтак блізкай, уяўлялася яму цяпер зусім немагчымай. Учора ён разумеў сваё становішча гэтак, што не было і сумнення, што яна

будзе шчасліва пайсці за яго; сёння ён адчуваў сябе не вартым не толькі жаніца, але быць блізкім з ёю. „Калі-б яна толькі ведала, хто я, дык нізавошта не прымала-б мяне. А я яшчэ папікаў яе какецтвам з тым панам. Ды нават, калі-б яна цяпер і пайшла за мяне, хіба я мог-бы быць не толькі шчаслівым, але спакойным, ведаючы, што тая тут у турме і заўтра, паслязаўтра пойдзе з этапам на катаргу. Тая, загубленая мной жанчына, пойдзе на катаргу, а я буду тут прымаць віншаванні і рабіць візіты з маладой жонкай. Або буду з прадвадзіцелем, якога я ганебна ашукваў з яго жонкай, на сходзе лічыць галасы за і супроць прапанаванай пастановы земскай інспекцыі школ і т. п., а потым буду прызначаць спатканні яго жонцы (якая брыдкасцы!); або буду далей маляваць карціну, якая, відаць, ніколі не будзе скончана, таму што мне і не след займацца гэтымі дробязямі, і не магу нічога гэтага рабіць цяпер“, казаў ён сабе і няспынна радаваўся той унутранай змене, якую адчуваў.

„Перш за ўсё,—думаў ён,— цяпер пабачыць адваката і даведацца яго думкі, а потым... потым убачыць яе ў турме, учарашиюю арыштантку, і сказаць ёй ўсё“.

І калі ён уяўляў сабе толькі, як ён убачыць яе, як ён скажа ўсё, як іпакаеща ў сваёй віне перад ёю, як заяўіць ёй, што ён зробіць ўсё, што можна, ажэніцца з ёю, каб загладзіць сваю віну,— дык асабліве захапленне ахапіла яго, і слёзы выступалі ў яго на вачах.

#### XXXIV

Прыехаўшы ў суд, Нехлюдаў у калідоры яшчэ сустрэў учарашияга судовага прыстава і распытаў яго, дзе знаходзяцца асуджаныя ўжо па суду арыштанты, і ад каго залежыць дазвол спаткання з імі. Судовы прыстаў растлумачыў, што знаходзяцца арыштанты ў розных месцах, і што да абвяшчэння пастановы ў канчатковай форме дазвол спаткання залежыць ад пракурора.

— Я вам скажу і правяду вас сам пасля паседжання. Пракурора цяпер і німа яшчэ. А пасля паседжання. А цяпер калі ласка ў суд. Зараз пачынаецца.

Нехлюдаў падзякаваў прыставу, які здаўся яму сёння асабліва ўбогім, за яго пачцівасць, і пайшоў у пакой прысяжных.

У той час, калі ён падыходзіў да гэтага пакоя, прысяжныя ўжо выходзілі з яго, каб ісці ў залу паседжання. Купец быў такім-жа вясёлым і так-же закусіў і выпіў, як і ўчора, і, як старога друга, сустрэў Нехлюдава. І Пётр Герасімавіч не выклікаў сёння ў Нехлюдаве ніякага непрыемнага адчування сваёй фамільярнасцю і рогатам.

Нехлюдаву хацелася і ўсім падсудным сказаць пра свае адносіны да ўчарашняй падсуднай. „Па праўдзе,—думаў ён,— учора ў час суда трэба было ўстаць і публічна абвясціць пра сваю віну“. Але калі ён разам з прысяжнымі ўвайшоў у залу паседжання і началася ўчарашняя працэдура: зноў „суд ідзе“, зноў трое на ўзвышшы ў каўнярах, зноў маўчанне, усаджванні прысяжных на крэслах з высокімі спінкамі, жандары, партрэт, свяшчэннік,—ён адчуў, што хаця і трэба было зрабіць гэта, ён і учора не здолеў-бы разарваць гэту ўрачыстасць.

Прыгатаванні к суду былі тыя самыя, што і учора (за выключэннем прывядзення прысяжных да прысяті і прамовы перад імі судовага старшыні).

Справа сёння была аб пакражы са ўзломам. Падсудны, пад вартай двух жандараў з аголенымі шаблямі, быў худы, вузкаплечы дваццацігадовы хлопчык у шэрым халаце і з шэрым бяскроўным тваром. Ён сядзеў адзін на лаве падсудных і спадылба аглядаў тых, што ўваходзілі. Хлопчыка гэлага абвінавачвалі ў tym, што разам з таварышом зламаў замок у пуні і ўкраў адтуль старыя палавікі, на суму 3 рублі 67 капеек. З абвінаваўчага акта было відаць, што гарадавы скапіў хлопчыка ў той час, калі ён ішоў з таварышом, які інёс на плячы палавікі. Хлопчык і таварыш яго адразу-ж призналіся ў віне, і абодва былі пасаджаны ў астрог. Таварыш хлопчыка, слесар, памёр у турме, і вось хлопчык судзіўся адзін. Старыя палавікі ляжалі на стале речавых доказаў.

Справа вялася, так-же, як і ўчарашняя, з усім арсеналам доказаў, выкryvaniy, сведак, прысягі іх, допытаў, экспертаў

і перакрыжаваных запытанияў. Сведка-гарадавы на запытаниі старшыні, абвінаваўцы, абаронцы вялі адказваў: „так точна-с”, „не магу ведаць” і зноў „так точна”..., але, не гледзячы на яго салдацкую прыбітасць і машынападобнасць, відаць было, што ён шкадаваў хлопчыка і неахвотна расказваў, як ён злавіў яго.

Другі сведка, абрацдзены дзядок, дамаўласнік і ўласнік палавікоў, відаць, нервовы чалавек, калі ў яго пыталіся, ці прызнае ён свае палавікі, вельмі неахвотна прызнаў іх сваімі; калі-ж таварыш пракурора пачаў дапытваць яго аб tym, што ён думаў рабіць з палавікамі, ці вельмі яны яму былі патрэбны, ён разглазаваўся і адказаў: „І хай яны згараць, гэтая самая палавікі, яны мне і зусім не патрэбны. Каб я ведаў, што столькі з-за іх клюпату будзе, дык не толькі-б не шукаў, а прыпладці-бы да іх красненскую, нават і дзве-б аддаў, толькі каб не цягалі на допыты. Я на рамізіках рублёў 5 праездзіў. А я-ж хворы. У мяне грыжа і рэуматызмы”.

Так гаварылі сведкі, сам-жа абвінавачаны ва ўсім прызначаны сябе вінаватым і, нібы злоулёны звярок, бессэнсоўна азіраючы па баках, нироўным голасам, расказаў усё, як было.

Справа была ясная, але таварыш пракурора, таксама, як і учора, падымаячы плечы, задаваў тоникі пытаниі, якія павінны быті злавіць хітра глачынцу.

У сваёй прамове ён даказваў, што пакражка зроблена ў жылым памяшканні і са ўзломам, а таму хлопчыку трэба дать самае цяжкое пакаранне.

Призначаны-ж ад суда адвакат даказваў, што пакражка зроблена не ў жылым памяшканні і што таму, хоць злачынства нельга адмаўляць, але ўсё-ж злачынца яшчэ не з'яўляецца гэтай небяспекай для грамадства, як гэта сцвярджаў таварыш пракурора.

Старшыня таксама, як і учора, выдаваў з сябе бесстароннасць і спрэвілівасць і падрабязна тлумачыў і наказваў прысяжным тое, што яны ведалі і не моглі не ведаць. Гэтак-жэ, як учора, рабіліся перапынкі, гэтак-жэ курмылі, гэтак-жэ судовы прыстаў ускрыкнуў: „суд іazole”, і гэтак-жэ,

намагаючыся не заснуць, сядзелі два жандары з аголенай зброяй, пагражаюты злачынцу.

Справы было відаць, што гэтага хлопчыка бацька падлеткам аддаў на тытуновую фабрыку, дзе ён пражыў пяць год. Сёлета яго зволіў гаспадар пасля адной непрыемнасці гаспадара з рабочымі і, астаўшыся без месца, ён, хадзіў без работы па горадзе, прапіваючы з сябе апошняе. У шынку ён сышоўся з гэткім самым, як і ён, слесарам, які яшчэ раней астаўся без месца і многа піў, і яны ўдвуух, уначы, п'яныя, зламалі замок і ўзялі адтуль першае, што трапіла пад рукі. Іх злавілі. Яны ва ўсім прызналіся. Іх пасадзілі ў турму, дзе слесар, чакаючы суда, памёр. А вось хлопчыка цяпер судзілі, як небяспечную істоту, ад якой трэба абараніць грамадства.

— „Гэткая-ж небяспечная істота, як учарашняя злачынніца,—думаў Нехлюдаў, слухаючы ўсё, што адбывалася перад ім.—Яны небяспечныя, а мы бяспечныя?.. Я—распуснік, блуднік, ашуканец і ўсе мы, усе тыя, якія, ведаючы мяне гэткім, як я ёсць, не толькі не зневажалі, але паважалі мяне?

Але калі-б нават і быў гэты хлопчык самы небяспечны для грамадства чалавек з усіх людзей, якія знаходзяцца ў гэтай зале, дык што-ж, цвяроза разважаючы, трэба зрабіць, калі ён папаўся?

Зусім відавочна, што хлопчык гэты не якісьці асаблівы злодзей, а самы звычайны—гэта бачаць усе—чалавек, і што зрабіўся ён тым, што ёсць, толькі таму, што знаходзіўся ў такіх умовах, якія нараджаюць такіх людзей. І таму, здаецца, зразумела, што, для таго каб не было такіх хлопчыкаў, трэба па старацца знішчыць тыя ўмовы, пры якіх ствараюцца такія няшчасныя істоты.

Што-ж мы робім? Мы хапаем гэтага аднаго хлопчыка, які выпадкова папаўся нам, ведаючы вельмі добра, што тысячи гэткіх астаюцца не злоўленымі, і садзім у турму, ва ўмовы поўнай бяздзейнасці, або самай нездаровай і бессэнсоўнай працы, разам з гэткімі-ж, як і ён, аслабелымі людзьмі, якія заблыталіся ў жыцці, а потым ссылаем яго на казённы кошт у кампаніі самых распусных людзей з Маскоўскай губерні ў Іркуцкую.

Дзеля таго, каб знішчыць тыя ўмовы, у якіх зараджаюцца гэткія людзі, не толькі нічога не рабілі, але толькі спрыялі тым установам, у якіх яны выхоўваюцца. Установы гэтая вядомыя: гэта фабрыкі, заводы, майстэрні, тракціры, карчмы, публічныя дамы. І мы не толькі не знішчаем гэтых установы, але, лічачы іх неабходнымі, ухвалляем, рэгулюем іх.

Выхоўваем гэтак не аднаго, а мільёны людзей, і потым словім аднаго і думаєм сабе, што мы нешта зрабілі, абаранілі сябе, і што больш ужо і патрабаваць ад нас німа чаго, мы яго адправілі з Маскоўскай у Іркуцкую губернію,—з надзвычайнай жавасцю і яскравасцю думаў Нехлюдаў, седзячы на сваім крэсле побач з палкоўнікам і слухаючы розныя інтанацыі галасоў адваката, пракурора і судовага старшыні і гледзячы на іхня самаўпэуненныя жэсты. І колькі-ж і якіх напружаных намаганій трэба, каб так прыкідацца,—працягваў думаць Нехлюдаў, аглядаючы гэту вялізную залу, гэтая партрэты, лямпы, крэслы, мундзіры, гэтая тоўстыя сцены, вокны, успамінаючы ўсю велізарнасць гэтага будынка і яшчэ большую вялізнасць самой установы, усю армію чыноўнікаў, пісароў, вартаўнікоў, кур'ераў, якія не толькі тут, але ва ўсёй Расіі атрымліваюць пенсію за гэту нікому не патрэбную камедью.—Што калі-б хаяць адну сотую гэтых намаганій мы накіроўвалі на тое, каб памагаць тым пакінутым істотам, на якіх мы ціпер глядзім толькі як на рукі і цэлы, неабходныя для нашага спакою і нашай выгоды? А каб толькі знайшоўся чалавек,—думаў Нехлюдаў, гледзячы на хваравіты, запаложаны твар хлопчыка,—які пашкадаваў-бы яго, калі яго яшчэ ад беднасці аддавалі з вёскі ў горад, і дапамог гэтай беднасці; або нават калі ён ужо быў у горадзе і пасля 12 гадзін работы на фабрыцы ішоў з падгаварыўшымі яго старэйшымі таварышамі ў тракцір, калі-б тады знайшоўся чалавек, які сказаў-бы: „не хадзі, Ваня, нідобра”,—хлопчык не пайшоў-бы, не заблытаўся і нічога-б не зрабіў благога.

Але такога чалавека, які-б пашкадаваў яго, не знайшлося ніводнага за ўвесь той час, калі ён, як звярок, жыў у горадзе свае гады вучэння!, абстрыжаны пад грабеньчык,

каб не разводзіць вошай, бегаў майстрам за пакупкай; на-  
адварот, усё, што ён чуў ад майстраў і таварышаў з таго  
часу, як ён жыве ў горадзе, было тое, што малайчына той,  
хто ашукае, хто вып'е, хто аблае, хто прыб'е, распушнічае.

Калі-ж ён, хворы і сапсаны ад нездаровай работы,  
п'янства, распусты, адурэлы і шалёны, нібы ў сне, бадзяўся  
без мэты па горадзе і здуру залез у нейкую пуню і вы-  
цягнуў адтуль нікому не патрэбныя палавікі, мы, усе за-  
можныя, багатыя адукаваныя людзі, не толькі не паклапа-  
ціліся аб tym, каб знішчыць тыя прычыны, якія давялі гэ-  
тага хлопчыка да яго цяперашняга становішка, а хочам  
выправіць справу tym, што будзем караць гэтага хлоп-  
чыка.

Жахліва! Не ведаеш, чаго тут больш—жорсткасці ці  
недарэчнасці. Але, здаецца, і першае і другое даведзена  
да апошній ступені.

Нехлюдаў думаў усё гэта, ужо не слухаючи таго, што  
адбывалася перад ім. І сам жахаўся таго, што яму адкры-  
валася. Ён здзіўляўся, як мог ён не бачыць гэтага раней,  
як маглі іншыя не бачыць гэтага.

### XXXV

Як толькі зрабілі першы перапынак, Нехлюдаў устаў і  
вышаў у калідор з намерам ужо больш не варочацца ў  
суд. Хай з ім робяць, што хочуць, але ўдзельнічаць у гэ-  
тым жахлівым і брыдкім глупстве ён больш не можа.

Даведаўшыся, дзе габінет пракурора, Нехлюдаў пайшоў  
да яго. Кур'ер не хацеў дапусціць яго, сказаўшы, што пра-  
курор цяпер заняты. Але Нехлюдаў, не слухаючи яго, прай-  
шоў у дзвёры і звярнуўся да сустрэчнага чыноўніка, про-  
сячы яго паведаміць пракурора, што ён прысяжны, і што  
яму трэба бачыць яго па вельмі важнай справе. Княжскі  
тытул і добрая вонратка дапамаглі Нехлюдаву. Чыноўнік  
паведаміў пракурора, і Нехлюдава прапусцілі. Пракурор  
приняў яго стоячы, напэўна нездаволены настойлівасцю,  
з якой Нехлюдаў патрабаваў спаткання з ім.

— Што вам патрэбна?—сuroва запытаў пракурор.

— Я прысяжны, прозвішча маё Нехлюдаў, і мне неаб-

ходна бачыць падсудную Маславу,—хутка і рашуча вымавіў Нехлюдаў, чырванеючы і адчуваючы, што ён робіць тэткі ўчынак, які будзе мець рашучы ўплыў на яго жыццё.

Пракурор быў невысокі смуглавы чалавек, з кароткімі крыху пасівелымі валасамі, бліскучымі быстрымі вачыма і стрыжанай густой барадой на выпятай ніжнай сківіцы.

— Маславу? Як-ж, ведаю. Абвіавачвалася ў атручэнні,—сказаў пракурор спакойна.—Навошта-ж вам трэба яе бачыць?—і потым, нібы жадаючы памякчыць, дадаў:—Я не магу вам дазволіць гэтага, не ведаючы, навошта вам гэта трэба.

— Мне трэба гэта па асабліва значнай для мяне справе,—успыхнуўши, загаварыў Нехлюдаў.

— Так-с,—сказаў пракурор і, падняўши вочы, уважліва агледзеў Нехлюдава.—Справа яе разгледжвалася ці яшчэ не?

— Яна ўчора судзілася і засуджана на чатыры гады катаргі зусім няправільна. Яна невінавата.

— Так-с. Калі яна засуджана толькі ўчора,—сказаў пракурор, не звяртаючы нікай увагі на слова Нехлюдава аб нявіннасці Маславай,—дык да абвяшчэння прысуду ў канчатковай форме яна павінна ўсё-ж знаходзіцца ў доме папярэдняга зняволення. Спаканні там дазваляюцца толькі ў пэўныя дні. Туды вам і раю звярнуцца.

— Але мне трэба бачыць яе як мага хутчэй,—дрыжуучы ніжнай сківіцай, сказаў Нехлюдаў, адчуваючы набліжэнне рашучай мінuty.

— Чаму-ж вам гэта трэба?—падымаючы з некаторай трывогай бровы, запытаў пракурор.

— Таму, што яна невінавата і засуджана на катаргу. Вінаваты-ж ва ўсім я,—гаварыў Нехлюдаў усхваляванным толосам, адчуваючы разам з тым, што ён гаворыць тое, чаго не трэба было-б гаварыць.

— Якім-ж гэта чынам?—запытаў пракурор.

— Таму, што я ашукаў яе і прывёў у тое становішча, у якім яна цяпер. Калі-б яна не была тым, да чаго я яе давёў, яна і не падпала-б пад гэткае абвіавачванне.

— Усё-ж я не бачу, якую сувязь гэта мае з спаканнем.

— А тое, што я хачу пайсці з ёю і... жаніцца з ёю,— вымавіў Нехлюдаў. І як заўсёды, як толькі ён загаварыў аб гэтым, слёзы выступілі яму на вочы.

— Але? Вось як!—сказаў пракурор.—Гэта сапраўды вельмі выключны выпадак. Вы, здаецца, гласны краснапёрскага земства?—запытаў пракурор, нібы ўспамінаючы, што ён чуў раней пра гэтага Нехлюдава, які цяпер заяўляў гэт-кае дзіўнае рашэнне.

— Прабачце, я не думаю, каб гэта мела сувязь з маёй просьбай,—успыхнуўшы, злосна адказаў Нехлюдаў.

— Канешне, не,—ледзь прыкметна ўсміхаючыся і зусім не замяшаўшыся, сказаў пракурор,—але ваша жаданне гэт-кае надзвычайнае і так выходзіць з звычайных форм...

— Што-ж, магу я атрымаць дазвол?

— Дазвол? Але, я зараз дам вам пропуск. Вам давядзеца пачакаць.

Ён падышоў да стала, сеў і пачаў пісаць.

— Калі ласка, прысядзьце.

Нехлюдаў стаяў.

Напісаўшы пропуск, пракурор перадаў запіску Нехлюдаву, з цікаўнасцю гледзячы на яго.

— Я яшчэ павінен заявіць,—сказаў Нехлюдаў,—што я не магу больш удзельнічаць у сесіі.

— Трэба, як вы ведаецце, выставіць уважлівия прычыны перад судом.

— Прычыны тыя, што я лічу ўсякі суд не толькі некарысным, але і амаральным.

— Так-с,—сказаў пракурор усё з той-же ледзь прыкметнай усмешкай, нібы паказваючы гэтай усмешкай тое, што гэткія заявы знаёмы яму і належаць да вядомага яму пацешнага разраду.—Так-с, але вы, напэўна, разумееце, што я, як пракурор суда, не магу згадзіцца з вамі. І таму раю вам заявіць аб гэтым на судзе, і суд разгледзіць вашу заяву і признае яе ўважлівой або няуважлівой, і ў апошнім выпадку дасць вам спагнанне. Звярніцесь ў суд.

— Я заявіў, і больш нікуды не пайду,—сярдзіта прагаварыў Нехлюдаў.

— Маё шанаванне,—сказаў пракурор, нахіляючы галаву, відаць жадаючы хутчэй пазбавіцца ад гэтага дзіўнага наведвальніка.

— Хто гэта ў вас быў?—запытаў член суда, услед за выхадам Нехлюдава ўваходзячы ў габінет пракурора.

— Нехлюдаў, ведаецце, які яшчэ ў краснапёрскім павеце, у земстве, розныя дзіўныя заявы рабіў. І ўявіце, ён прысяжны, і ў ліку падсудных апынулася жанчына ці дзяўчына, засуджаная на катаргу, якая, як ён кажа, была ім ашукана, і ён цяпер хоча ажаніцца з ёю.

— Ды не можа быць?

— Гэтак ён мне сказаў... І ў гэткім дзіўным узбуждэнні.

— Нешта ёсць нейкая ненармальнасць у цяперашніх маладых людзей.

— Але ён ужо не вельмі малады.

— Ну, ужо да чаго надакучыў, баценька, ваш славуты Івашэнкаў. Ён заморвае проста: гаворыць і гаворыць без канца.

— Іх трэба проста спыняць, а то сапраўдныя абструкцыяністы...

### XXXVI

Ад пракурора Нехлюдаў паехаў проста ў дом папярэдняга зняволення. Але высветлілася, што ніякай Маславай там не было, і сматрыцель растлумачыў Нехлюдаву, што яна павінна быць у старой перасыльнай турме. Нехлюдаў паехаў туды.

Сапраўды, Кацярына Маслава знаходзілася там. Пракурор забыў, што месяцаў шэсць перад гэтым жандарамі, які відаць, была распачата неймаверна раздутая палітычная справа, і ўсе месцы дома папярэдняга зняволення былі захоплены студэнтамі, урачамі, рабочымі, курсісткамі і фельчарыцамі.

Адлегласць ад дома папярэдняга зняволення да перасыльнага замка была вялізная, і прыехаў Нехлюдаў у замак ужо толькі пад вечар. Ён хадзеў падыйсці да дзвярэй вялізнага панурага будынка, але вартавы не падпусціў яго,

а толькі пазваніў. На званок вышаў надзірацель. Нехлюдаў паказаў свой пропуск, але надзірацель сказаў, што без сматрыцеля ён не можа пусціць. Нехлюдаў накіраваўся да сматрыцеля. Яшчэ падымаючыся па сходнях, Нехлюдаў чуў з-за дзвярэй гукі нейкай складанай бравурнай п'есы, якая разыгрывалася на фартэп'яна. Калі-ж яму адчыніла дзвёры сядзітая пакаёўка з завязаным вокам, гукі гэтых нібы вырваліся з пакоя і здзівілі яго слух. Гэта была рапсодыя Ліста, якая яму надакучыла. Іграў лісту цудоўна, але толькі да аднаго месца. Калі даходзіла да гэтага месца, то паўтаралася зноў тое самае. Нехлюдаў запытаў павязаную пакаёўку, ці дома сматрыцель.

Пакаёўка сказала, што не.

— Ці скора будзе?

Рапсодыя зноў спынілася і зноў з бліскам і шумам паўтарылася да зачараванага месца.

— Я пайду запытаю.

І пакаёўка вышла.

Рапсодыя толькі зноў разагналася, як раптам, не даходзячы да зачараванага месца, абарвалася, і пачуўся голас

— Скажы яму, што няма і сёння не будзе. Ён у гасцях чаго прыстаюць, — пачуўся жаночы голас з-за дзвярэй, і зноў пачулася рапсодыя, але зноў спынілася, і пачуўся гук ад перасоўвання крэсла. Відаць, раззлаваная піяністка сама хацела зрабіць вымову назольнаму наведвальніку за прыход не ў вызначаны час.

— Татулі няма,—садзітая сказала,—выходзячы, з ускудлачанымі валасамі, міэрнага выгляду, бледная дзяўчына з сінякамі пад панурамі вачыма. Убачыўшы маладога чалавека ў добрым паліто, яна змякчылася.—Уваходзьце, калі ласка... Вам чаго трэба?

— Мне ў астрозе бачыць зняволеную.

— Напэўна палітычную?

— Не, не палітычную. У мяне дазвол ад пракурора.

— Ну, я не ведаю, татулі няма. Вы заходзьце, калі ласка,—зноў паклікала яна яго з маленькага прадпакоя.—А то звярніцесь да памочніка, ён цяпер у канторы, з ім пагаварыце. Ваша як прозвішча?

— Дзякую вам,—сказаў Нехлюдаў, не адказваючы на пытанне, і вышаў.

Яшчэ не паспелі за ім зачыніць дзвёры, як зноў пачуліся ўсё тыя-ж жававыя, вясёлыя гукі, якія гэтак не падыходзілі ні да месца, у якім яны ствараліся, ні да твара мізэрнай дзяўчыны, якая гэтак упартая завучвала іх. На дварэ Нехлюдаў сустрэў маладога афіцэра, у якога тырчэлі нафарбаваныя вусы, і запытаў яго аб памочніку сматрыцеля. Гэта быў сам памочнік. Ён узяў пропуск, паглядзеў яго і сказаў, што па пропуску ў дом папярэдняга зняволення ён не асмельваецца прапусціць сюды. Ды ўжо і позна.

— Калі ласка, заўтра. Заўтра ў 10 гадзін спатканні дазваляюцца ўсім; вы прыезджайце, і сам сматрыцель будзе дома. Тады спатканне можна мець у агульнай, а калі сматрыцель дазволіць, дык і ў канторы.

Так і не дабіўшыся ў гэты дзень спаткання, Нехлюдаў пайшоў дамоў. Усхваляваны думкай убачыць яе, Нехлюдаў ішоў па вуліцах, успамінаючы цяпер не суд, а свае размовы з пракурорам і сматрыцелямі. Тоё, што ён шукаў спаткання з ёю і сказаў пра свой намер пракурору і быў у двух турмах, рыхтуючыся ўбачыць яе, так усхвалявала яго, што ён доўга не мог супакоіцца. Прыехаўшы дамоў, ён адразу ж дастаў свае даўно некранутыя дзённікі, перачытаў некаторыя месцы з іх і запісаў наступнае: „Два гады не пісаў дзённіка і думаў, што ніколі ўжо не вярнуся да гэтага блазенства. А гэта было не блазенства, а размова з сабой, з тым сапраўдным, божаскім сабой, якое жыве ў кожным чалавеку. Увесе час гэты я спаў, мне не было з кім пагутарыць. Абудзіла яго надзвычайная падзея 28-га красавіка, у судзе, дзе я быў прысяжным. Я на лаве падсудных убачыў яе, ашуканую мною Кацюшу, у арыштанцкім халаце. З-за дзіўнага непаразумення і з-за маёй памылкі яе асудзілі на катаргу. Я зараз быў у пракурора і ў турме. Мяне не пусцілі да яе, але я рагышаў усё зрабіць, каб пабачыць яе, паказацца перад ёю і загладзіць сваю віну хация жаніцьбай. Божа, дапамажы мне! Мне вельмі добра, радасна на душы”.

Доўга ў гэту ноч не магла заснуць Маслава, а ляжала з адкрытымі вачымі і, гледзячы на дзвёры, якія засланяла дзячыха, ходзячы то ўзад, то ўперад, думала.

Думала яна аб tym, што нізавошта не пойдзе замуж за катаржнага, на Сахаліне, а як-небудзь іначай будзе жыць,—з кім-небудзь з начальнікам, з пісарам, хоць з надзірацелем, хоць з памочнікам. Яны ўсе да гэтага ласыя. „Толькі-б не схудаць. А то загінеш“. І яна ўспомніла, як абаронца глядзеў на яе, і як глядзеў старшыня, і як глядзелі і наўмысля сустракаліся і праходзілі калі яе людзі ў судзе. Яна ўспомніла, як Берта, якая наведала яе ў аст-розе, расказвала ёй, што той студэнт, якога яна кахала, жывучы ў Кітаевай, прыезджаў да іх, пытаў пра яе і вельмі шкадаваў. Успамінала яна і пра бойку з рыжай і шкадавала яе; успамінала пра булачніка, які паслаў ёй лішні калач. Яна ўспамінала шмат аб кім, але толькі не аб Нехлюдаве. Аб сваім дзяцінстве і маладосці, а асабліва аб каханні да Нехлюдава, яна ніколі не ўспамінала. Гэта было занадта балюча. Гэтыя ўспаміны недзе далёка некранутымі ляжалі ў яе душы. Нават у сне ніколі не бачыла Нехлюдава. Сёння ў судзе яна не пазнала яго не столькі таму, што, калі яна бачыла яго апошні раз, ён быў ваенны, без барады, з маленькімі вусікамі і, хаця і кароткімі, але густымі кучара-вымі валасамі, а цяпер гэты быў стараваты на выгляд чалавек, з барадой, сколькі таму, што яна ніколі не думала пра яго. Пахавала яна ўсе ўспаміны аб сваім мінулым з ім у тую жудасную цёмную ноч, калі ён прыезджаў з арміі і не заехаў да цётак.

Да гэтай начы, пакуль яна спадзявалася на тое, што ён заедзе, дзіцёнак, якога яна насіла пад сэрцам, не толькі не ўтрудняў яе, але яна часта са здзіўленым замілаваннем сачыла яго мяккія, а часам парыўчатыя рухі ў сабе. Але з гэтай начы ўсё зрабілася інакшым. І будучы дзіцёнак зрабіўся толькі адной перашкодай.

Цёткі чакалі Нехлюдава, прасілі яго заехаць, але ён тэлеграфаваў, што не можа, бо павінен быць у Тэрмін у Пецербургу.

Калі Кацюша даведалася пра гэта, яна надумалася пайсці на станцыю, каб пабачыць яго. Поезд праходзіў уначы, у 2 гадзіны. Кацюша паклала спаць паненак і, падгаварыўшы з сабой дзяўчынку, кухаркіну дачку Машку, абула старыя чаравікі, накрылася хусткай, падабралася і пабегла на станцыю.

Была цёмная асенняя, дажджлівая, ветраная ноч. Дождж то пачынаў хлёстася цёплымі буйнымі краплямі, то спыняўся. У полі, пад нагамі, не было відаць дарогі, а ў лесе было чорна, як у печы, і Кацюша, хаця і ведала добра дарогу, зблілася з яе ў лесе і дайшла да маленькой станцыі, на якой поезд стаяў трох мінут, не загадзя, як яна спадзявалася, а пасля другога званка. Выбегшы на платформу, Кацюша адразу ж у акне вагона першага класа ўбачыла яго. У вагоне гэтым было асабліва яркае свято. На аксамітных крэслах сядзелі адзін супроць аднаго два афіцэры і гулялі ў карты. На століку каля акна гарэлі, аплываючы, тоўстыя свечы. Ён у абцягненых рэйтузах і белай кашулі сядзеў на ручцы крэсла, ablakaščiúshyся на яго спинку, і чамусьці смяяўся. Як толькі яна спазнала яго, яна стукнула ў акно пазябшай рукой. Але ў гэты самы час ударыў трэці званок, і поезд паціху крануўся, спачатку назад, а потым адзін за адным пачалі пасоўвацца ўперад штуршкамі скраштыя вагоны. Адзін з ігракоў устаў з картамі ў руках і пачаў пазіраць у акно. Яна стукнула яшчэ раз і прыклала твар да шыбы. У гэты час рвануўся і той вагон, каля якога яна стаяла, і пайшоў. Яна пайшла побач, гледзячы ў акно. Афіцэр хацеў апусціць акно, але ніяк не мог. Нехлюдаў устаў і, адштурхнуўшы афіцэра, пачаў апускаць. Поезд паскорыў ход. Яна ішла хуткай хадой, не адстаючы, але поезд усё паскараў і паскараў ход. Акно апусцілася. У гэты час кандуктар адштурхнуў яе і ўскочыў у вагон. Кацюша адстала, але ўсё бегла па мокрых дошках платформы; потым платформа кончылася, і яна ледзь утрымалася, каб не ўпасці, збягаючы па сходнях на зямлю. Яна бегла, але вагон першага класа быў ужо далёка ўперадзе. Міма яе беглі вагоны II-га класа, потым яшчэ хутчэй пабеглі вагоны III-га класа, але яна ўсё-такі бегла. Калі прабег апошні вагон з ліхтаром, яна

была ўжо за вадакачкай на ветры, і вецер наляцеў на яе, зрывавочы з галавы яе хустку і абліяпляючы, з аднаго боку спадніцай яе бягучыя ногі. Хустку сарвала з яе ветрам, але яна ўсё бегла.

— Цётачка, Міхайлаўна! — кричала дзяўчынка, ледзь паспываючы за ёю. — Хустку згубілі!

„Ён у асветленым вагоне, на аксамітным крэсле сядзіць, жартуе, п’е,—а я вось тут, у брудзе, у цямноце, пад даждом і ветрам—стаю і плачу“, падумала Кацюша, спынілася і, закінуўшы галаву назад і скапіўшыся за яе рукамі, зарыдала.

— Паехаў! — закрычала яна.

Дзяўчынка спалохалася і абняла яе за мокрае адзенне.

— Цётачка, дамоў хадзем.

„Пройдзе поезд—пад вагон і скончана“, думала тым часам Кацюша, не адказваючы дзяўчынцы.

Яна паразыла, што зробіц гэтак. Але тут-же, як гэта заўсёды бывае ў першую мінуту зацішша пасля хвалявання, ён, дзіцёнак,—яго дзіцёнак, які быў у ёй, раптам уздрыгнуўся, ударыўся і плаўна пацягнуўся і зноў пачаў штурхатца нечым тонкім, пяшчотным і вострым. І раптам усё тое, што мінуту перад гэтым так мучыла яе, што, здавалася, нельга было жыць, уся злосць на яго і жаданне адпомсціць яму хоць-бы сваёй смерцю,—усё гэта раптам аддалілася. Яна супакоілася, устала, агледзела сябе, захуталася хусткай і пайшла дамоў.

Стомленая, мокрая, брудная, яна вярнулася дамоў, і з гэтага дня ў яе пачаўся той душэўны пераварот, ад якога яна зрабілася тым, чым была цяпер. З гэтай страшнай начы яна перастала верыць у дабро. Яна раней сама верыла ў дабро і ў тое, што людзі вераць у яго, але з гэтай начы пераканалася, што ніхто не верыць у гэта, і што ўсё, што гавораць пра бога і дабро, усё гэта для таго, каб ашукваць людзей. Ён, якога яна кахала і які яе кахаў,—яна гэта ведала,—пакінуў яе, пацешыўшыся ёю і паглуміўшыся з яе пачуццяў. А ён быў самы лепшы з людзей, якіх яна ведала. Усе-ж астатнія былі яшчэ горшыя. І ўсё, што з ёю здаралася, на кожным кроку пацвярджала гэта. Цёткі яго,

багамольныя бабулькі, прагналі яе, калі яна не магла ўжо так служыць ім, як раней. Усе людзі, з якім яна сходзілася,—жанчыны стараліся праз яе набыць грошай, мужчыны, пачынаючы з старога становога і да турэмных наглядчыкаў,—глядзелі на яе, як на сродак для асалоды. Ні для каго нічога не было іншага на свеце, як толькі асалода, менавіта, гэта асалода. У гэтym яшчэ больш упэўніў яе стары пісьменнік, з якім яна сышлася на другі год свайго жыцця на волі. Ён праста так і казаў ёй, што ў гэтym—ён называў гэта паэзіяй і эстэтыкай—усё шчасце.

Усе жылі толькі для сябе, для сваёй асалоды, і ўсе слова пра бога і добро былі ашуканства. А калі і паўстawaлі пытанні аб tym, навошта на свеце ўсё створана гэтак дрэнна, што ўсе робяць адзін аднаму зло і ўсе пакутуюць, трэба было не думань пра гэта. Зробіцца сумна—пакурыла ці выпіла, або, што лепш за ўсё, палюбілася з мужчынай, і пройдзе.

### XXXVIII

Наступным днём, у нядзелью, у 5 гадзін раніцы, калі ў жаночым калідоры турмы прагучэў звычайны свісток, Караблёва, якая ўжо не спала, пабудзіла Маславу.

„Катаржная”, з жахам падумала Маслава, праціраючы вочы і міжвольна ўдыхаючы ў сябе жудасна смярдзючае раніцою паветра, і хацела зноў заснуць, апынуцца ў несвядомасці, але звычка страху перамагла сон, і яна ўсталала і, падкурчыўши ногі, села, азіраючыся. Жанчыны ўжо ўсталі, толькі дзеці яшчэ спалі. Карчмарша з пукатымі вачымі, асцярожна, каб не пабудзіць дзяцей, выцягвала з-пад іх халат. Бунтаўшчыца развешвала ля печкі лахманы, якія служылі ёй замест пялёнак, а дзіцёнак заходзіўся ад адчаянага крыку на руках, блакітнавокай Фядосі, якая гушкала, і баюкала яго пышчотным голасам. Сухотная, скапіўшыся за грудзі, з налітым крывёю тварам, адкашлівалася і, у перапынках уздыхаючы, амаль ускрыквала. Рыжая, прачнуўшыся, ляжала ўгору жыватом, сагнуўши тоўстыя ногі, і голасна і весела расказвала сон, які яна бачыла. Бабулька—падпалыніца стаяла зноў перад аброзом і, шэпчуцы адны

і тыя-ж слова, хрысцілася і кланялася. Дзячыха нерухома сядзела на нарах і тупым санлівым поглядам глядзела перад сабой. Хорашаўка падвівала на палец масляныя жорсткія чорныя валасы.

Па калідоры пачуліся крокі, зашлёпалі коты, загрымей замок, і ўвайшлі два арыштанты-парашачнікі ў куртках і кароткіх, куды вышэйлы так, шэрых нагавіцах і, з сур'ёзнымі сярдзітымі тварамі, падняўшы на воданос смярдзячую кадку, панеслі яе вон з камеры. Жанчыны вышлі ў калідор да кранаў памыцца. Ля кранаў адбылася сварка рыжай з жанчынай, што вышла з другой, суседнай камеры. Зноў лаянка, крыкі, скаргі...

— Хіба карцара захацелі!—закрычаў надзірацель і пляснуў рыжую па гладкай голай спіне так, што шчайканула на ўвесь калідор.—Каб голаса твойго чутно не было.

— Вось разгуляўся стары,—сказала рыжая, прыняўшы гэта абыходжанне за ласку.

— Ну, хутчэй! Ідзіце да абедні.

Не паспела Маслава прычасацца, як прышоў сматрыцель са світай.

— На паверку!—крыкнуў надзірацель.

З другой камеры вышлі іншыя арыштанкі, і ўсе пасталі ў два рады ўсіяж калідора, прычым жанчыны задняга раду павінны былі класці рукі на плечы жанчын першага раду. Усіх пералічылі.

Пасля паверкі прышла надзірацельніца і павяла арыштантаў у царкву. Маслава з Фядос'яй знаходзіліся ў сярэдзіне калоны, у якой было больш сотні жанчын, якія вышлі з усіх камер. Усе былі ў белых хусцінках, кофтах і спадніцах, і толькі зредку сярод іх трапляліся жанчыны ў сваіх каляровых адзеннях. Гэта былі жанкі з дзецьмі, што ішлі за мужкамі. Усе сходні былі захоплены гэтым шэсцем. Чуўся мяккі тупат абутых у коты ног, гоман, часам смех. На паваротцы Маслава ўбачыла злосны твар свайго ворага, Бачковай, якая ішла ўперадзе, і паказала яго Фядос'і. Сышоўшы ўніз, жанчыны замаўчалі і, хрысцячыся і кланяючыся, пачалі праходзіць у адчыненую дзвёры яшчэ пустой царквы, якая блішчэла золатам. Іхняе месца было направа, і яны, ціскаючы-

ся і напіраючы адна на адну, пачалі становіцца. Услед за жанчынамі ўвайшлі ў шэрых халатах перасыльныя, арыштанты, якія адседжвалі свой тэрмін і былі высланы па прыгаварах сельскіх сходаў, і, гучна адкашліваючыся, сталі шчыльным натоўпам налева і пасярэдзіне царквы. Зверху-ж, на хорах, ужо стаялі прыгнаныя раней—з аднаго боку, з паголенымі поўгаловамі, катаржныя, якія выдавалі свою прысутнасць бразгатам кайданоў, з другога—не паголеная і не закутыя, падследчыя.

Астрожная царква была ўноў пабудавана і абсталявана багатым купцом, які даў на гэтую справу некалькі дзесяткаў тысяч рублёў, і ўся зіхацела яркімі фарбамі і золатам.

Некаторы час у царкве было маўчанне, і чуліся толькі смарканне, адкашліванне, крык малых дзяцей і зредку звон ланцугоў. Але вось арыштанты, што стаялі пасярэдзіне, шаraphнуліся, пацінуліся адзін да аднаго, ачышчаючы дарогу пасярэдзіне, і па дарозе гэтай прайшоў сматрыцель, і стаў уперадзе ўсіх, пасярод царквы.

### XXXIX

Пачалася царкоўная служба.

Царкоўная служба складалася з того, што свяшчэннік, апрануўся ў асабліва дзіўнае і вельмі нязручнае парчовае адзенне, выразаў і раскладаў кавалкі хлеба на сподак і потым клаў іх у чашу з віном, вымаўляючы пры гэтым розныя імёны і малітвы. Дзяячок-жа, тым часам, не перастаючы спачатку чытаў, а потым співаў уперамешку з арыштанцікі хорам розныя славянскія, самі па сабе мала зразумелыя, а яшчэ меней ад хуткага чытання і співаў зразумелыя, малітвы. Змест малітваў складаўся, пераважна, у жаданні щасця гасудару імператару і яго сям'і. Пра гэта гаварыліся малітвы шмат разоў, разам з іншымі малітвамі і асобна, на каленях. Апрача таго, дзяячок прачытаў некалькі ёсціх з дзеянняў апосталаў такім дзіўным, напружаным голасам, што нічога нельга было зразумець, і свяшчэннік вельмі выразна прачытаў месца з евангелля Марка, у якім сказана было, як Хрыстос, уваскросшы, першым паліацель на неба і сесці правава-

руч свайго бацькі, з'явіўся спачатку Марыі Магдалене, з якой ён выгнаў сем д'яблаў, і потым адзінаццаці вучням, і як загадаў ім прапаведваць евангелле ўсім стварэнням, прычым сказаў, што той, хто не паверыць—загіне, хто ж паверыць і будзе хрысціцца,—выратуецца і, апрача таго, будзе выганяць д'яблаў, будзе вылечваць людзей ад хваробы накладаннем на іх рук, будзе гаварыць новымі мовамі, будзе браць змей і, калі вып'е атруту, то не памрэ, а астанецца здаровым.

Сутнасць царкоўнай службы складалася з того, што мелася на ўвазе, што выразаныя свяшчэннікам кавалачкі і пакладзеныя ў віно, пры пэўных маніпуляцыях і малітвах, ператвараюцца ў цела і кроў бога. Маніпуляцыі гэтых складаліся з того, што свяшчэннік роўнамерна, не гледзячы на тое, што гэтаму перашкаджаў апрануты на яго парчовы мяшок, узімаў абедзве руکі ўгору і трymаў іх так, потым становіўся на калені і цалаваў стол і тое, што было на ім. Самае-ж галоўнае дзеянне было тое, калі свяшчэннік, узяўшы абодвумя рукамі сарветку, роўнамерна і плаўна махаў ёю над сподкам і залатой чашай. Мелася на ўвазе, што ў гэты самы час з хлеба і віна робіцца цела і кроў, і таму гэта месца царкоўнай службы абстаўлялася асаблівой урачыстасцю.

„Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенней Богородице“, голасна закрычаў пасля гэтага свяшчэннік з-за пераборкі, і „хор“ урачыста заспіваў, што вельмі добра праслаўляць дзеву Марыю, якая нарадзіла Хрыста, не страціўши дэявоцтва і за гэта мае больш пашаны, чым нейкія херувімы, і больш славы, чым нейкія серафімы. Пасля гэтага лічылася, што паратварэнне адбылося, і свяшчэннік, зняўшы сарветку са сподка, разрэзаў сярэдні кавалачак на чатыры часткі і паклаў яго спачатку ў віно, а потым у рот. Дапускалася, што ён з'еў кавалачак цела Бога і выпіў глыток яго крыві. Пасля гэтага свяшчэннік адсунуў занавес, адчыніў сярэднія дзвёры і, узяўшы ў руکі пазалочаную чашку, вышаў з ёй у сярэднія дзвёры і запрасіў усіх, хто жадае таксама паспытаць цела і крыві Бога, што знаходзіліся ў чашцы.

Пажадала некалькі дзяцей.

Загадзя запытала дзяцей аб іх імёнах, свяшчэннік, асцярожна зачэрпваючы лыжачкай з чашкі, пхаў глыбока ў рот кожнаму з дзяцей па кавалачку хлеба ў віне, а дзячок, тутака-ж выціраючы раты дзецим, вясёлым голасам спявав ў песню аб тым, што дзеці ядуць цела бога і п'юць яго кроў. Пасля гэтага свяшчэннік аднёс чашку за пераборку і, дапіўши там усю кроў, што знаходзілася ў чашцы і з'еўши ўсе кавалачкі цела бога, старанна абсмактаўши вусы і выцершы рот і чашку, у самым вясёлым настроі, парыпваючы тонкім падэшвамі апойкавых ботаў, бадзёрымі крокамі вышаў з-за пераборкі.

На гэтым скончылася галоўнае хрысціянскае богаслужэньне. Але свяшчэннік, жадаючы ўпешыць няшчасных арыштантаў, дадаў да звычайнай службы яшчэ асаблівую. Асаблівая гэта служба, складалася з того, што свяшчэннік, стаўшы перад выкаваным залатым аброзом (з чорным тварам і чорнымі рукамі), які лічыўся вобразам таго самага бога, якога ён еў, асвятлённым дзесяткамі ваксавых свечак, пачаў дзіўным і фальшивым голасам ні то співаць, ні то гаварыць наступныя слова: „Иисусе сладчайший, апостолов слово, Иисусе мой, похвала мучеников, владыко всесильне, Иисусе спаси мя, Иисусе спасе мой, Иисусе мой краснейший, к тебе притекающего, спасе Иисусе, помилуй мя, молітвами рождшія тя, всех, Иисусе, святых твоих, пророк-же всех, спасе мой Иисусе, и сладости райскіе сподоби, Иисусе человеколюбче!“

На гэтым ён спыніўся, перадыхнуў, перахрысціўся, пакланіўся ў зямлю, і ўсе зрабілі тое самае. Кланяўся сматрыцель, надзірацелі, арыштанты і наверсе асабліва часта забразгаталі кайданы.—„Ангелов творче и господи сил,—працягваў ён,— Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, працідителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе преблагий, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепость, Иисусе претихий, монахов радосте, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладость, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречистый,

девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, сыне божий, помилуй мя", дабраўся ён, нарэшце, да астакоўкі, усё з мачнейшым і мачнейшим свістам паўтараючы слова Ісусе, прытрымаў рукою расу на шаўковай падкладцы і, стаўши на адно калена, пакланіўся ў зямлю, а хор заспіваў апошнія слова: „Иисусе, сыне божий, помилуй мя", а арыштанты падалі і падымаліся, устрасаючы валасамі, што асталіся на палове галавы, і стукаючы кайданамі, якія мулілі ім худыя ногі.

Гэтак цягнулася вельмі доўга. Спачатку ішлі пахвалы, якія канчаліся словамі: „помилуй мя", а потым ішлі новыя пахвалы, якія канчаліся словамі: „алиллюя". Арыштанты хрысціліся, кланяліся, падалі на зямлю. Спачатку арыштанты хрысціліся, кланяліся на кожным перапынку, але потым яны пачалі ўжо кланяцца цераз раз, нават і цераз два, і ўсе вельмі ўзрадаваліся, калі пахвалы скончыліся, і свяшчэннік, з палягчэннем уздыхнуўши, закрыў кніжачку і пайшоў за пераборку. Аставалася адно апошнє дзеянне, якое складалася з таго, што свяшчэннік узяў з вялікага стала пазалочены крыж з эмалевымі медальёнчыкамі на канцах і вышаў з ім на сярэдзіну царквы. Спачатку падышоў да свяшчэнніка і прыклаліся да крыжа сматрыцель, потым памочнік, потым наглядчыкі, потым, напіраючы адзін на аднаго і шэптом лаячыся, пачалі падыходзіць арыштанты. Свяшчэннік, гутарачы з сматрыцелем, пхаў крыж і сваю руку ў рот, а часам унос арыштантам, якія падыходзілі да яго, арыштанты-ж стараліся пацалаваць і крыж і руку свяшчэнніка. Так скончылася хрысціянскае богаслужэнне, прызначанае для ўцяшэння і настаўлення заблудшых братоў.

## XL

І ніхто з прысутных, пачынаючы з свяшчэнніка і сматрыцеля і канчаючы Маславай, не падумаў, што той самы Ісус, імя якога са свістам гэткую незлічоную колькасць разоў паўтараў свяшчэннік, усякімі дзіўнымі словамі выхваляючы яго, забараніў менавіта ўсё тое, што рабілася тут; забараніў не толькі гэткае бессэнсоўнае пустамоўства і кашчунственое валхваванне свяшчэнніка-настаўнікаў над

хлебам і віном, але самым рашучым чынам забараніў адным людзям называць настаўнікамі іншых людзей, забараніў малітвы ў храмах, а сказаў маліца кожнаму ў адзіноце, забараніў самыя храмы, сказаўши, што прышоў разбурыць іх, і што маліца трэба не ў храмах, а ў духу і ісціне; галоўнае-ж, забараніў не толькі судзіць людзей і тримаць іх у няволі, катаўца, ганьбіца, караца, як гэта рабілася тут, а забараніў усякі гвалт над людзьмі, сказаўши, што ён прышоў выпусціць палонных на волю.

Ніхто з прысутных не падумаў аб tym, што ўсё, што рабілася тут, было найвялікшым здзекам і кпінам з таго самага хрыста, імем якога ўсё гэта рабілася. Ніхто не падумаў аб tym, што пазалочаны крыж з эмалевымі медальёнчыкамі на канцах, які вынес свяшчэннік і даваў цалаваць людзям, быў не чым іншым, як вобразам той шыбеніцы, на якой быў пакараны христос менавіта за тое, што ён забараніў tote самае, што цяпер яго імем рабілася тут. Ніхто не падумаў, што тыя свяшчэннікі, якія ўяўляюць сабе, што ў выглядзе хлеба і віна яны ядуць цела і п'юць кроў хрыста, сапрауды ядуць цела і п'юць кроў яго, але не ў кавалачках і віне, а tym, што не толькі спакушаюць тых „малых сих“, з якімі христос атоесамляў сябе, але і пазбаўляюць іх найвялікшага дабра і жорстка катуюць, хаваючы ад людзей tote апавядчэнне шчаслівага жыцця, якое ён прынёс ім.

Свяшчэннік са спакойным сумленнем рабіў ўсё tote, што ён рабіў, таму што з дзяцінства быў выхаваны на tym, што гэта адзіная сапраудная вера, у якую верылі ўсе святыя людзі, што жылі раней, і цяпер верыць духоўнае і свецкае начальства. Ён верыў не ў tote, што з хлеба зрабілася цела, што карысна для душы вымаўляюць шмат слоў, або што ён з'еў сапрауды кавалачак бoga,—у гэта нельга верыць,—а верыў у tote, што трэба верыць у гэтую веру. Галоўнае-ж, сцвярджала яго ў гэтай веры tote, што за выкананне трэб гэтай веры ён 18 год ужо атрымліваў даходы, на якія ўтрымліваў сваю сям'ю, сына ў гімназіі, дачку ў духоўным вучылішчы. Таксама верыў і дзячок і яшчэ цвярдзей, чым свяшчэннік, таму што зусім запамятаваў сутнасць догматаў гэтай веры, а ведаў толькі, што за „теплоту“, за

памінанне, за „часы“, за малебен прости і за малебен з акафістам, за ёсць пэўная цана, якую сапраўдныя хрысціяне ахвотна плацяць, і таму выкрыкваў сваё: „помілосъ“, помилось“, і співаў, і чытаў, што вызначана, з гэтай-жа спакойнай упэўненасцю ў неабходнасці гэтага, з якой людзі прадаюць дровы, муку, бульбу. Начальнік-жа турмы і надзірацелі, хаця ніколі і не ведалі і не ўдаваліся ў тое, з чаго складаюцца догматы гэтай веры, і што значыць усё тое, што рабілася ў царкве,—верылі, што абавязкова трэба верыць у гэту веру, таму што вышэйшае начальства і сам цар вераць у яе. Апрача таго, хаця і цягніца (яны ніяк не здолелі-б растлумачыць, як гэта робіцца), яны адчувалі, што гэта вера апраўдвалася іхнюю жорсткую службу. Калі-б не было гэтай веры, ім не толькі цяжэй, але, напэўна, і немагчыма было-б усе свае сілы аддаваць на тое, каб музыць людзей, як яны гэта цяпер рабілі з зусім спакойным сумленнем. Сматрыцель быў такой добрай души чалавек, што ён ніяк не мог-бы жыць так, калі-б не знаходзіў падтрымання ў гэтай веры. І таму ён стаяў нерухома, проста, старанна кланяўся і хрысціўся, стараўся расчуліцца, калі співалі „Иже херувимы“, а калі пачалі прычашчаць дзяцей, вышаў уперад і падняў на рукі хлопчыка, якога прычашчалі, і падтрымаў яго.

Большасць-жа арыштантаў, за выключэннем некаторых з іх, тых, што ясна бачылі ўсё ашуканства, якое рабілася над людзьмі гэтай веры, і ў душы смяяліся з яе, большасць верыла, што ў гэтих пазалочаных абразах, свечах, чашах, рызах, крыжах, паўтарэннях незразумелых словаў: „Иисусе сладчайший“ і „помилось“, знаходзіцца таемная сіла, з дапамогай якой можна набываць вялікія выгоды ў гэтым і ў будучым жыцці. Хаця большасць з іх, прарабіўшы некалькі спробаў набыць выгоды ў гэтым жыцці з дапамогай малітваў, малебнаў, свечак, і не атрымала іх,—малітвы іхняя асталіся нявыкананымі,—кожны быў цвёрда ўпэўнены, што гэта ня-удача выпадковая, і што гэта ўстанова, ухваленая вучонымі людзьмі і мітрапалітамі, ёсць установа вельмі значная, і якая неабходна калі не для гэтага, то для будучага жыцця.

Гэтак-жа верыла і Маслава. Яна, як і іншыя, адчувала ў часе богослужэння змешанае адчуванне пашаны і суму. Яна стаяла спачатку пасярэдзіне натоўпу за пераборкай і не магла бачыць нікога, апрача сваіх таварышак; калі-ж прычасніцы рушылі ўперад, і яна высунулася разам з Фядос'яй, яна ўбачыла сматрыцеля, а за сматрыцелем і паміж надзірацелямі мужычка з светлабелай бародкай і русымі валасамі,—Фядос'інага мужа, які нерухомымі вачыма пазіраў на жонку,—Маслава ў часе акафіста занялася разгляданнем яго і перашэптваннем з Фядос'яй і хрысцілася і кланялася толькі, калі ўсе гэта рабілі.

## XLI

Нехлюдаў рана выехаў з дому. Па завулку яшчэ ехаў вясковы мужык і незвычайнім голасам кричаў:

— Малака, малака, малака!

Напярэдадні быў першы цёплы вясновы дождж. Усюды, дзе не было бруку, раптам зазелянела трава; бярозы ў садах асыпаліся зялёнym пухам, і чарэмха і таполі выпроставалі свае даўгія пахучыя лісты, а ў дамах і магазінах вымалі і выціралі рамы. На рынку, міма якога давялося праезджаць Нехлюдаву, кішэў каля пастаўленых у рад палатаў густы натоўп народу, і хадзілі абадраныя людзі з ботамі падпахай і перакінутымі цераз плячо выпрасаванымі панталонамі і камізэлькамі.

Каля тракціраў ужо цясніліся, вызваліўшыся з сваіх фабрык, мужчыны ў чистых паддзёўках і глянсаваных ботах і жанчыны ў шаўковых яркіх хустках на галовах і паліто з сцяклярусам. Гарадавыя з жоўтымі шнуркамі пісталетаў стаялі на месцах, выглядаючы непарафдкі, якія маглі-б ім даць збаўленне ад цяжкой нудоты. Па дарожках бульвараў і па зялёнаму газону, які толькі што афарбавалі, бегалі, гуляючы, дзееці і сабакі, і вясёлыя нянькі перагаварваліся паміж сабой, седзячы на лавах.

Па вуліцах, халаднаватых і вільготных яшчэ з левага боку, у цяні, і высахлых пасярэдзіне, няспынна грымелі па бруку важкія вазы ламавых, тарахцелі пралёткі і звінелі

конкі. З усіх бакоў дрыжэла паветра ад рознастайнага гулу званоў, якія заклікалі народ прысутнічаць на гэткім-жа богаслужэнні, якое адбывалася цяпер у турме. І прыбранны народ разыходзіўся кожны па свайму прыходу.

Раміznіk падвёз Нехлюдава не да самай турмы, а да павароту, што вёў да турмы.

Некалькі чалавек мужчын і жанчын, у большасці з вузельчыкамі, стаялі тут на гэтым павароце да турмы, кро-каў за сотню ад яе. Направа былі невысокія драўляныя будынкі, налева двухпавярховы дом з нейкай шыльдай. Сам велізарны каменны будынак турмы быў уперадзе, і да яго не падпускалі наведвальнікаў. Вартавы салдат са стрэльбай хадзіў узад і ўперад, строга крычаў на тых, якія хадзелі абыйсці яго.

Каля форткі драўляных будынкаў, з правага боку, супроць вартавога сядзёў на лавачцы надзірацель у мундзіры з галунамі, з запісной кніжкай. Да яго падыходзілі наведвальнікі і называлі тых, каго жадалі бачыць, і ён запісваў. Нехлюдаў таксама падышоў да яго і назваў Кацярыну Маславу. Надзірацель з галунамі запісаў.

— Чаму не пускаюць яшчэ?— запытаў Нехлюдаў.

— Абедня ідзе. Вось скончыцца абедня, тады пусцяць.

Нехлюдаў адышоў да тых, што чакалі. Знатоўпу вылучыўся ў аблісці адзеннем і памнутым капелюшы, у апорках на босую нагу чалавек з чырвонымі палосамі на ўвесь твар і накіраваўся да турмы.

— Ты куды лезеш?— крикнуў на яго салдат са стрэльбай.

— А ты чаго глотку дзярэш?— зусім не спалахаўшыся крку вартавога адказаў агадранец і вярнуўся назад.— Не пускаеш— пачакаю. А то крычыць, нібы енерал.

У натоўпе спагадліва засмяяліся. Наведвальнікі былі ў большасці людзі ў дрэнным адзенні, нават агадраныя, але былі і прыстойныя на вонкавы выгляд і мужчыны і жанчыны. Побач з Нехлюдавым стаяў у добрай вонкавыя, увесь паголены, гладкі румяны чалавек з вузялком, відаць бялізны, у руцэ. Нехлюдаў запытаў яго, ці першы раз ён тут. Чалавек з вузялком адказаў, што ён кожную нядзелю бы-

вае тут, і яны разгаварыліся. Гэта быў швейцар з банка; ён прышоў сюды наведаць свайго брата, якога судзіл за падлог. Добрадушны чалавек гэты расказаў Нехлюдаву ўсю сваю гісторыю і хацеў распытаць і яго, калі іхнюю ўвагу адцягнулі студэнт з дамай пад вуаляй, якія прыехалі на вялікім пародзістым вараным кані, у пралётцы на гумавых шынах. Студэнт нёс у руках вялізны вузел. Ён падышоў да Нехлюдава і запытаў яго, ці можна, і што трэба зрабіць для таго, каб перадаць міласціню—калачы, каторыя ён прывёз. „Гэта я па жаданню нявесты. Гэта мая нявеста. Бацькі яе параілі нам адvezеніем“.

— Я сам першы раз і не ведаю, але думаю, што трэба запытаць гэтага чалавека,—сказаў Нехлюдаў, паказваючы на надзірацеля з галунамі, які сядзеў з книжкай направа.

У той самы час, калі Нехлюдаў гаварыў з студэнтам, вялікія, з акенцам пасярэдзіне, жалезныя дзвёры турмы адчыніліся, і з іх вышаў афіцэр у мундзіры з другім надзірацелем, і надзірацель з книжкай абвясціў, што ўпуск наведвальнікаў пачынаецца. Вартавы саступіў з дарогі, і ўсе наведвальнікі, нібы баючыся спазніцца, хуткім крокам, а хто і бегам кінуўся ў дзвёры турмы. Ля дзвярэй стаяў адзін наглядчык, які па меры таго, як наведвальнікі праходзілі міма яго, лічыў іх, голасна вýмаўляючы: шасцінаццаць, семнаццаць і т. д. Другі надзірацель, у сярэдзіне будынка, таксама лічыў, дакранаючыся рукой да кожнага з тых, што праходзілі ў наступныя дзвёры, з тым, каб пры выпуску праверыць лік і не пакінуць ніводнага наведвальніка ў турме і не выпусціць ніводнага зняволенага. Надзірацель гэты, не гледзячы на таго, хто праходзіў, хлопнуў рукой па спіне Нехлюдава, і гэта датыканне рукі наглядчыка ў першую мінуту зняважыла Нехлюдава, але адразу ж ён успомніў, дзеля чаго ён прышоў сюды, і яму зрабілася сорамна гэтага пачуцця непрыемнасці і пагарды.

Першым памяшканнем за дзвярыма быў вялікі пакой з скляпеннямі і жалезнымі кратамі ў невялікіх вокнах. У пакой гэтым, які звалі зборны, зусім нечакана Нехлюдаў убачыў у нішы вялікі вобраз распятага хрыста.

„Дзеля чаго гэта?“ падумаў ён, міжвольна злучаючы ў сваім уяўленні вобраз хрыста з вызваленымі, а не са зняволенымі.

Нехлюдаў ішоў павольна, прапускаючы ўперад тых наведвальнікаў, што спяшаліся, адчуваючы змешанае пачуццё жаху перад tymi злачынцамі, якія замкнуты тут, жаласьць да тых нявінных, якія, як учарашні хлопчык і Кацюша, павінны быць тут, і палахлівасці і расчулення перад tym спатканнем, што мелася адбыцца. Каля выхаду з першага пакоя, у другім канцы яго, надзірацель праказаў нешта. Але Нехлюдаў, паглынуты сваімі думкамі, не зварнуў увагі на гэта і працягваў ісці туды, куды ішло больш наведвальнікаў, г. зн. у мужчынскае аддзяленне, а не ў жаночае, куды яму трэба было.

Пропускаючы спяшаючых уперад, ён увайшоў апошнім у памяшканне, прызначанае для спатканняў. Першае, што здзівіла яго, калі ён, адчыніўшы дзвёры, увайшоў у гэта памяшканне, быў аглушаны крык сотні галасоў, які зліваўся ў адзін гул. Толькі бліжэй падышоўшы да людзей, якія, як мухі да цукру, прыляпіліся да сеткі, якая падзяляла пакой на дзве часткі, Нехлюдаў зразумеў, у чым справа. Пакой з вокнамі на задній сцяне быў падзелен на дзве часткі не адной, а двумя драцянымі сеткамі, працягнутымі ад столі да зямлі. Паміж сеткамі хадзілі надзірацелі. На tym баку сетак былі зняволеныя, на гэтым баку—наведвальнікі. Паміж tymi і другімі было дзве сеткі і аршыны трох адлегласці, так што не толькі перадаць што-небудзь, але і разгледзець твар, асабліва блізарукаму чалавеку, было немагчыма. Цяжка было і гаварыць, трэба было крычаць, што сілы, каб цябе пачулі. З абодвух бакоў прыціскаліся да сетак тварамі жонкі, мужы, бацькі, маткі, дзеці. Яны стараліся разгледзець адзін аднаго і сказаць тое, што трэба. Але з той прычыны, што кожны стараўся гаварыць так, каб яго пачуў яго субяседнік, і суседзі хацелі таго-ж, і іхнія галасы перашкаджалі адзін аднаму, то кожны стараўся перакрычаць другога. Ад гэтага стаяў той гул і крык, якія здзівілі Нехлюдава, калі ён увайшоў у гэты пакой. Зразумець тое, што гаварылася, не было ніякай магчымасці.

Можна было только па тварах здагадвацца аб tym, што гаварылася і якія адносіны былі паміж размоўнікамі. Бліжэй да Нехлюда была бабулька ў хусцінцы, якая, прыціснуўшыся да сеткі, дрыжучы падбародкам, крычала нешта бледнаму маладому чалавеку з паголенай паловай галавы. Арыштант, падняўшы бровы і змаршчыўшы лоб, уважліва слухаў яе. Побач з бабулькай быў малады чалавек у паддзёўцы, які слухаў, ківаючы галавой, тое, што яму гаварыў падобны да яго арыштант са змучаным тварам і сіватай барадой. Яшчэ далей стаяў абарванец і, махаючы рукой, нешта крычаў і смяяўся. А побач з ім сядзела на падлозе жанчына з дзіцем, у добрай шарсцяной хустцы, і рыдала, відаць, першы раз пабачыўшы таго сівага чалавека, які быў на другім баку ў арыштанцкай куртачцы, з паголенай галавой і ў кайданах. Над гэтай-жа жанчынай швейцар, з якім гаварыў Нехлюдаў, крычаў з усяе сілы лысаму з бліскучымі вачымі арыштанту на tym баку. Калі Нехлюдаў зразумеў, што ён павінен будзе гаварыць у гэткіх умовах, у ім узнялося пачуццё абурэння супроць тых людзей, якія маглі гэта зрабіць і захоўваць. Для яго дзіўна было, што гэткае жахлівае становішча, гэткае здзекванне над пачуццямі людзей нікога не зневажала. І салдаты, і смартрыцель, і наведвальнікі, і зняволеныя рабілі ўсё гэта так, нібы прызнаючы, што гэта так і павінна быць.

Нехлюдаў прабыў у гэтым пакой мінут пяць, перажывавучы нейкае дзіўнае пачуццё суму, разумення свайго бяссілля і разладу з усім светам; пачуццё маральнае моташнасці, падобнае да качкі на караблі, ахапіла яго.

## XLI

„Аднак, трэба рабіць тое, дзеля чаго прышоў,—сказаў ён, падбадзёрваючы сябе.—Як-же быць?”

Ён пачаў шукаць вачымі начальства і, убачыўшы невысокага, худога чалавека з вусамі, у афіцэрскіх пагонах, які хадзіў ззаду народу, звярнуўся да яго:

— Ці не можаце вы, міласлівы пане, мне сказаць,—ска-

заў ён з асабліва напружанай далікатнасцю,—дзе знаходзяцца жанчыны і дзе спатканні з імі дазваляюцца?

— Вам хіба ў жаночую трэба?

— Але, я-б жадаў бачыць адну жанчыну з зняволеных,— з той-же напружанай далікатнасцю адказаў Нехлюдаў.

— Дык вы-б гэтак гаварылі, калі ў зборнай былі. Вам каго-ж трэба бачыць?

— Мне трэба бачыць Кацярыну Маславу.

— Яна палітычная?—запытаў памочнік сматрыцеля.

— Не, яна проста...

— Яна, што-ж, прысуджаная?

— Але, пазаўчора яна была прысуджана,—пакорліва адказаў Нехлюдаў, баючыся як-небудзь папсаваць настрой сматрыцеля, які як быццам спачував яму.

— Калі ў жаночую, дык сюды, калі ласка,—сказаў сматрыцель, напэўна вырашыўши па выглядзе Нехлюдава, што ён варты ўвагі.—Сідараў,—звярнуўся ён да вусатага унтар-афіцэра з медалямі,—праводзь вось іх у жаночую.

— Слухаю-с.

У гэты час каля кратава пачуліся нейчыя рыданні, поўныя роспачы.

Усё было дзіўна для Нехлюдава, і дзіўней за ўсё тое, што яму даводзілася дзякаваць і адчуваць сябе абвязаным перад сматрыцелем і старшим надзірацелем, перад людзьмі, якія рабілі ўсе тыя жорсткія справы, што рабіліся ў гэтым доме.

Надзірацель вывеў Нехлюдава з пакоя для наведвальникаў мужчынскага аддзялення ў калідор і адразу-ж, адчыніўши дзвёры насупраць, прывёў яго ў жаночы пакой для спаткання.

Пакой гэты, таксама як і мужчынскі, быў падзелены на трох частках двумя сеткамі, але ён быў значна меншы, і ў ім было менш наведвальнікаў і зняволеных, але крык і гул быў такі самы, як і ў мужчынскім. Таксама паміж сеткамі хадзіла начальства. Начальства тут прадстаўляла надзірацельніца ў мундзіры з галунамі на рукавах і сінімі аблімоўкамі і гэткім самым поясам, як у надзірацеляў. І таксама, як у мужчынскім, з абодвух бакоў наліпалі да сетак людзі:

з гэтага боку—у рознастайных адзеннях гарадскія жыхары, з таго боку—арыштанткі, некаторыя ў белым, некаторыя ў сваім адзенні. Уся сетка была застаўлена людзьмі. Адны падымаліся на цыпкі, каб праз галовы другіх іх пачулі, другія сядзелі на падлозе і перагаварваліся.

Больш за ёсіх жанчын-арыштантак кідалася ў вочы выглядам і дзёўным крыкам калматая, худая цыганка-арыштантка, са збітай з кучараўых валасоў хусткай. Яна стаяла амаль пасярэдзіне пакоя, на тым баку кратава калія слупа і нешта з хуткімі жэстамі крычала нізка і туга падпярэзанаму цыгану ў сінім сурдуце. Побач з цыганом прысеў да зямлі салдат, які гутарыў з арыштанткай, потым стаяў, прыцінуўшыся да сеткі, малады з светлай барадой мужычок у лапцях з пачырванелым тварам, відаць, ён ледзь стрымліваў слёзы. З ім гаварыла прыгожая бляявая арыштантка, пазіраючы светлымі блакітнымі вачыма на субяседніка. Гэта была Фядос'я з сваім мужам. Каля іх стаяў абарданец, перагаварваючыся з раскудлачанай шырокатварай жанчынай, потым дзве жанчыны, мужчына, зноў жанчына—супроць кожнага была арыштантка. Сярод іх Маславай не было. Але ззаду арыштантак, на тым баку, стаяла яшчэ адна жанчына, і Нехлюдаў адразу-ж зразумеў, што гэта была яна, і адразу-ж адчуў, як моцна забілася яго сэрца і спынілася дыханне. Раушчая мінuta набліжалася. Ён падышоў да сеткі і пазнаў яе. Яна стаяла ззаду блакітнавокай Фядос'і, усміхаючыся, слухала тое, што яна гаварыла. Яна не была ў халаце, як пазаўчора, а ў белай кофце, туга сцягнутай поясам і высока паднятай на грудзях. З-пад хусцінкі, як на судзе, выстаўляліся кучараўыя чорныя валасы.

„Зараз вырашыцца,—думаў ён.—Як мне паклікаць яе? Або сама падыйдзе?“

Але сама яна не падыходзіла. Яна чакала Клару і ніяк не думала, што гэты мужчына прышоў да яе.

— Вам каго трэба?—запытала, падыходзячы да Нехлюдава, надзірацельніца, якая хадзіла паміж сеткамі.

— Кацярыну Маславу,—ледзьвие здолеў вымавіць Нехлюдаў.

— Маслава, да цябе!—крыкнула надзірацельніца.

Маслава азірнулася і, падняўшы галаву і прости выстаўляючы грудзі, з сваім, знаёмым Нехлюдаву выглядам гатоўнасці, падышла да кратай, праціскаючыся паміж двума арыштанткамі, і здзіўлена-запытальна ўставілася на Нехлюдава, не пазнаючы яго.

Прызнаўшы, аднак, па адзенню ў ім багатага чалавека, яна ўсміхнулася.

— Вы да мяне?—сказала яна з усмешкай, набліжаючы да рашоткі свой твар з касаватымі вачымі.

— Я хацеў бачыць...—Нехлюдаў не ведаў, як сказаць: „вас“ або „цябе“, і парашыў сказаць „вас“. Ён гаварыў не гласней звычайнага...

— Я хацеў бачыць вас... я...

— Ты мне зубы не загаварвай,—крычаў каля яго абаранец.—Брала ці не брала?

— Кажу-ж табе, памірае, чаго-ж яшчэ?—крычаў нехта з другога боку.

Маслава не магла пачуць таго, што гаварыў Нехлюдаў, але выраз яго твара ў той час, як ён ёй гаварыў, раптам напомніў ёй яго. Але яна не паверыла сабе. Усмешка, аднак, сышла з яе твара, і лоб пачаў пакутліва моршчыцца.

— Не чуваць, што гаворыце,—пракрычала яна, жмурачыся і ўсё больш і больш моршчачы лоб.

— Я прышоў...

„Так, я раблю тое, што трэба, я каюся“, падумаў Нехлюдаў. І толькі што ён падумаў гэта, слёзы выступілі яму на вочы, падступілі да горла, і ён, зачапіўшыся пальцамі за краты, замаўчаў, стрымліваючы сябе, каб не разрыдацца.

— Я кажу: навошта лезеш, куды не трэба...—крычалі з аднаго боку.

— Вер ты богу, ведаць не ведаю,—крычала арыштантка з другога боку.

Убачыўшы яго хваляванне, Маслава пазнала яго.

— Падобна, ды не пазнаю,—закрычала яна, не гледзячы на яго, і пачырванелы раптам твар яе зрабіўся яшчэ больш панурым.

— Я прышоў за тым, каб прасіць у цябе выбачэння,—  
пракрычаў ён змененым голасам, без інтанацыі, як заву-  
чаны ўрок.

Пракрычаўшы гэтыя слова, яму зрабілася сорамна, і ён  
азірнуўся. Але адразу ж прышла думка, што калі яму со-  
рамна, дык гэта яшчэ лепей, таму што ён павінен несці  
сорам. І ён голасна працягваў:

— Даруй мне, я страшна вінават перад...—пракрычаў  
ён яшчэ.

Яна стаяла нерухома і не зводзіла з яго свайго касога  
погляду.

Ён не мог далей гаварыць і адышоў ад кратава, ста-  
раючыся стрымаць рыданні, якія ўскалыхнулі яго грудзі.

Сматрыцель, той самы, які накіраваў Нехлюдава ў же-  
ночнае аддзяленне, відаць, зацікаўлены ім, прышоў у гэта  
аддзяленне і, убачыўшы Нехлюдава не каля кратава, запы-  
таў яго, чаму ён не гаворыць з той, з кім яму трэба. Не-  
хлюдаў выスマркаўшы і, устрахнуўшыся, стараючыся мець  
спакойны выгляд, адказаў:

— Не магу гаварыць цераз краты, нічога не чуваць.

Сматрыцель задумаўся,

— Ну, што-ж, можна вывесці яе сюды часова.

— Мар'я Карлаўна!—звярнуўся ён да надзірацельніцы.

Выведзіце Маславу сюды.

Праз мінуту з бакавых дзвярэй вышла Маслава. Пады-  
шоўшы мяккімі крокамі блізка да Нехлюдава, яна спыні-  
лася і спадылба зірнула на яго. Чорныя валасы, таксама як  
пазаўчора, выбіваліся кучаравымі кольцамі, твар, нездаровы,  
пухлы і белы, быў прыгожы і зусім спакойны; толькі глянца-  
віта-чорныя вочы з-пад падпухлых павекаў асабліва блішчэлі.

— Можна тут гаварыць,—сказаў сматрыцель і адышоў.  
Нехлюдаў прысунуўся да лавы, якая стаяла каля сцяны.

Маслава зірнула запытальна на памочніка сматрыцеля  
і потым, нібы са здзіўленнем павёўшы плячыма, пайшла за  
Нехлюдавым да лавы і села на яе побач з ім, паправіўшы  
спадніцу.

— Я ведаю, што вам цяжка дараваць мне,—пачаў Не-  
хлюдаў, але зноў спыніўся, адчуваючы, што слёзы пера-

шкаджаюць,—але калі нельга ўжо выправіць мінулага, дык я цяпер зраблю ўсё, што магу. Скажыце...

— Як гэта вы знайшлі мяне?—не адказваючы на яго пытанне, запытала яна, і гледзячы і не гледзячы на яго сваімі касымі вачыма.

„Божа мой! Памажы мне. Навучы мяне, што мне рабіць!” гаварыў сабе Нехлюдаў, гледзячы на яе гэткі зменены, не прыгожы цяпер твар.

— Я пазаўчора быў прысяжным,—сказаў ён,—калі вас судзілі. Вы не пазналі мяне.

— Не, не пазнала. Некалі мне было пазиаваць. Ды я і не глядзела,—сказала яна.

— Дзіцёнак быў-жа?—запытаў ён і адчуў, як твар яго пачырванеў.

— Тады-ж, слава богу, памёр,—коратка і злосна адказала яна, адварочваючы ад яго погляд.

— Як-жа, ад чаго?

— Я сама хворая была, ледзьве не памерла,—сказала яна, не падымаючы вачэй.

— Як-жа цёткі вас адпусцілі?

— Хто-ж будзе пакаёўку з дзіцёнкам трymаць? Як заўважылі, так і прагналі. Ды што казаць,—не помню нічога, усё забыла. Тое ўсё скончана.

— Не, не скончана. Не магу я так пакінуць гэта. Я хаяцца пераходзіць свой грэх.

— Ніяма чаго выпраўляць: што было, тое было і прайшло,—сказала яна і, чаго ён ніяк не чакаў, яна раптам зірнула на яго і непрыемна, прывабна і жаласліва ўсміхнулася.

Маслава ніяк не чакала ўбачыць яго, асабліва цяпер і тут, і таму ў першую мінуту з'яўленне яго здзівіла яе і прымусіла ўспомніць аб tym, чаго яна не ўспамінала ніколі. Яна ў першую мінуту ўспомніла цмяна аб tym новым цудоўным свеце пачуццяў і думак, які адкрыў ёй прыгожы юнак, каторы какаў яе і якога яна какала, і потым аб яго незразумелай жорсткасці і цэлым радзе зняваг, пакут, якія пайшлі ўслед за гэтым чароўным шчасцем і выцякалі з яго. І ёй зрабілася балюча. Але, не маючы сілы разабрацца

ў гэтым, яна зрабіла і цяпер, як рабіла заўсёды: адагнала ад сябе гэтыя ўспаміны і пастаралясь заслаць іх асаблівым туманам распуснага жыцця; таксама яна зрабіла і цяпер. У першую мінуту яна злучыла чалавека, які цяпер сядзеў перад ёю, з тым юнаком, якога яна некалі кахала, але потым, убачыўши, што гэта надта балюча, яна перастала злучаць яго з тым. Цяпер гэты чыста апрануты, выпеставаны пан з надушанай барадой быў для яе не той Нехлюдаў, якога яна кахала, а толькі адзін з тых людзей, якія, калі ім трэба было, карысталіся гэткім істотамі, як яна, і якімі такія, як яна, павінны былі карыстацца як мага для сябе карысней. І таму яна прывабна ўсміхнулася яму. Яна памаўчала, абдумваючы, чым-бы пакарыстацца ад яго.

— Тое ўсё скончана,—сказала яна.—Цяпер вось засудзілі на катаргу.

І губы яе задрыжэлі, калі яна вымавіла гэта страшнае слова.

— Я ведаў, я ўпэўнен быў, што вы не вінаваты,—сказаў Нехлюдаў.

— Вядома, не вінавата. Хіба я зладзейка ці рабаўніца У нас кажуць, што ўсё ад адваката,—працягвала яна.—Кажуць, трэба прашэнне падаць. Толькі дорага, кажуць, бяруць...

— Але, абавязкова,—сказаў Нехлюдаў.—Я ўжо звярнуўся да адваката.

— Трэба не пашкадаваць грошай, добрага,—сказала яна.

— Я ўсё зраблю, што магчыма.

Наступіла маўчанне.

Яна зноў таксама ўсміхнулася.

— А я хачу вас папрасіць... грошай, калі можаце. Ня-многа... дзесяць рублЁў, больш не трэба,—раптам сказала яна:

— Але, але,—збянятэжана загаварыў Нехлюдаў і ўзяўся за кашалёк.

Яна хутка зірнула на сматрыцеля, які хадзіў узад і ўпераць па камеры.

— Пры ім не давайце, а то адбяруць.

Нехлюдаў дастаў кашалёк, як толькі сматрыцель адварнуўся, але не паспей перадаць дзесяцірублЁвую паперку,

як сматрыцель зноў павярнуўся да іх тварам. Ён заціснуў яе ў руцэ.

„Гэта-ж мёртвая жанчына“, думаў Нехлюдаў, гледзячы на гэты, некалі любы, цяпер апаганены пухлы твар з бліскучым, нядобрым бляскам чорных касаватых вачэй, якія сачылі за сматрыцелем і яго рукой з заціснутай паперкай. І на яго найшла мінuta хістання.

Зноў той спакуснік, які гаварыў учора ўначы, загаварыў у душы Нехлюдава, як заўсёды, стараючыся вывесці яго з пытанняў аб тым, што трэба зрабіць, да пытанняў аб тым, што выйдзе з яго ўчынкаў і што карысна.

„Нічога ты не зробіш з гэтай жанчынай,—гаварыў гэты голас,—толькі сабе на шыю павесіш камень, які ўтопіць цябе і перашкодзіць быць карысным іншым. Даць ёй грошай, усё, што ёсць, развітаца з ёю і скончыць усё назаўсёды?“ падумала яму.

Але тут-же ён адчуў, што цяпер, зараз, адбываецца нешта самае важнае ў яго душы, што яго ўнутранае жыццё стаіць у гэты час нібы на хісткай вазе, якая найменшым намаганнем можа быць перацягнена ў той ці іншы бок. І ён зрабіў гэта намаганне, паклікаўши таго бога, якога ён учора адчуў у сваёй душы, і бог тут-же адгукнуўся ў ім.

Ён парашыў зараз сказаць ёй усё.

— Кацюша! Я прышоў да цябе прасіць выбачэння, а ты не адказала мне, ці даравала ты мне, ці даруеш мне калі-небудзь,—сказаў ён, раптам пераходзячы на ты.

Яна не слухала яго, а глядзела то на яго руку, то на сматрыцеля. Калі сматрыцель адварнуўся, яна хутка працягнула да яго руку, скапіла бумажку і паклада за пояс.

— Дзіўнае нешта гаворыце,—сказала яна, зняважліва, як яму здалося, усміхаючыся.

Нехлюдаў адчуваў, што ў ёй ёсць нешта проста варожае яму, што абараняе яе гэткаю, якая яна цяпер, і перашкаджае яму пранікнуць да яе сэрца.

Але, дзіўная рэч, гэта яго не толькі не адштурхвала, але яшчэ больш, нейкай асаблівай, новай сілай прыцягвала да яе. Ён адчуваў, што яму трэба разбудзіць яе духоўна, што гэта страшна цяжка; але самая цяжкасць гэтай справы

вабіла яго. Ён адчуваў да яе цяпер пачуццё такое, якога ён ніколі не адчуваў раней ні да яе, ні да каго-небудзь іншага, у якім не было нічога асабовага: ён нічога не жадаў сабе ад яе, а жадаў толькі таго, каб яна перастала быць такою, якою яна была цяпер, каб яна абудзілася і стала такою, якою яна была раней.

— Кацюша, навошта ты так гаворыш? Я-ж ведаю цябе, помню цябе тады, у Панове...

— Што старое памінаць,—суха сказала яна.

— Я ўспамінаю таму, каб загладзіць, выправіць свой грэх, Кацюша,—пачаў ён і хацеў было сказаць аб tym, што ён ажэніцца з ёю, але ён сустрэў яе погляд і прачытаў у ім нешта такое страшнае і грубае, агідае, што не мог дагаварыць.

У гэты час наведвальнікі началі выходзіць. Сматрыцель падышоў да Нехлюдава і сказаў, што час спаткання скончыўся. Маслава ўстала, пакорліва чакаючы, калі яе адпусціць.

— Бывайце, мне яшчэ багата трэба сказаць вам, але, як бачыце, цяпер нельга,—сказаў Нехлюдаў і працягнуў руку.— Я прыду яшчэ.

— Здаецца, усё сказалі...

Яна падала руку, але не пацінула.

— Не, я пастараюся пабачыцца з вамі яшчэ, дзе-б можна перагаварыць, і тады скажу вельмі важнае, што трэба сказаць вам,—сказаў Нехлюдаў.

— Што-ж, прыходзьце,—сказала яна, усміхаючыся той усмешкай, якой усміхалася мужчынам, якім хацела падабацца.

— Вы бліжэй для мяне, чым сястра,—сказаў Нехлюдаў.

— Дзіўна,—паўтарыла яна і, ківаючы галавой, пайшла за краты.

#### XLIV

Пры першым спатканні Нехлюдаў чакаў, што ўжо Кацюша, убачыўшы яго, даведаўшыся пра яго намер служыць ёй і яго расказянне, узрадуецца і расчуліцца і зробіцца зноў Кацюшай, але, на жах свой, ён убачыў, што Кацюши не было, а была адна Маслава. Гэта здзівіла і прывяло яго ў жах.

Пераважна здзіўляла яго тое, што Маслава не толькі не саромілася свайго становішча—не арыштанткі (гэтага яна саромілася), а свайго становішча прастыуткі,—але нібы нават была здаволена, амаль ганарылася ім. А тым часам гэта і не магло быць іначай. Кожнаму чалавеку для таго, каб дзейніцаць, неабходна лічыць сваю дзейнасць важнай і добраі. І таму, якое-б ні было становішча чалавека, ён ававязкова складзе сабе гэткі погляд на людское жыццё наогул, пры якім яго дзейнасць будзе здавацца яму важнай і добраі.

Звычайна думаюць, што злодзей, забойца, шпіён, прастыутка, прызнаючы сваю прафесію благой, павінны сароміцца яе. Робіцца-ж зусім адваротнае. Людзі, лёсам і сваімі грахамі-памылкамі, паставленыя ў пэўнае становішча, як-бы яно ні было няправільна, складаюць сабе гэткі погляд на жыццё наогул, пры якім іхняе становішча ўяўляецца ім добрым і ўважным. Для падтрымання-ж гэткага погляду людзі інстынктыўна трymаюцца таго кола людзей, у якім прызнаеца складзенае імі аб жыцці і аб сваім у ім месцы паніцце. Нас гэта здзіўляе, калі справа датычыцца злазеяў, якія хваляюцца сваёй спрытнасцю, прастыутак—сваёй распуснасцю, забойцаў—сваёй жорсткасцю. Але здзіўляе гэта нас толькі таму, што кола-атмасфера гэтих людзей абмежавана і, галоўнае, што мы знаходзімся па-за ёй; але хіба не тая самая з'ява адбываецца сярод баражоў, якія хваляюцца сваім баражцем, г. зн. рабаўніцтвам, ваенна-начальнікаў, якія хваляюцца сваімі перамогамі, г. зн. забойствам, уладароў, якія хваляюцца сваёй магутнасцю, г. зн. гвалтаўніцтвам. Мы не бачым у гэтих людзях скажонага паніцця аб жыцці, аб дабры і зле для апраўдання свайго становішча толькі таму, што кола людзей з гэткімі скажонымі паніццямі большае, і мы самі належым да яго.

І такі погляд на сваё жыццё і сваё месца ў свеце склаўся ў Маславай. Яна была прастыутка, засуджаная на катаргу, і, не гледзячы на гэта, яна склала сабе такі светапогляд, пры якім магла ўхваліць сябе і нават ганарыцца перад людзьмі сваім становішчам:

Светапогляд гэты быў у тым, што галоўнае шчасце

ўсіх мужчын, усіх без выключэння—старых, маладых, гімназістаў, генералаў, адукаваных, неадукаваных,—ёсьць у палавой сувязі з прывабнымі жанчынамі, і таму ўсе мужчыны, хадзя і прыкідаюцца, што заняты іншымі справамі, па сутнасці жадаюць толькі аднаго гэтага. Яна-ж—прывабная жанчына—можа задавальняць або не задавальняць гэта іхнє жаданне, і таму яна—важны і патрэбны чалавек. Усё яе ранейшае і цяперашняе жыццё было сцвярджэннем спраўядлівасці гэтага погляду.

На працягу дзесяці год яна ўсюды, дзе-б яна ні была, пачынаючи з Нехлюдава і старога-станавога і канчаючи астрожнымі надзірацелямі, бачыла, што ўсе мужчыны маюць патрэбу ў ёй; яна не бачыла і не заўважала тых мужчын, якія не мелі патрэбы ў ёй. І таму ўвесь свет уяўляўся ёй зборам ахопленых похаццю людзей, якія з усіх бакоў пільнавалі яе і ўсімі магчымымі сродкамі—ашуканствам, гвалтам, купляй, хітрасцю—стараўся авалодаць ёю.

Гэтак разумела жыццё Маслава, і пры гэткім разуменні жыцця яна была не толькі не апошні, а вельмі важны чалавек. І Маслава даражыла гэткім разуменнем жыцця больш за ўсё на свеце,—не магла не даражыць ім, таму што, змяніўшы гэткае разуменне жыцця, яна губляла тое значэнне, якое гэткае разуменне давала ёй сярод людзей. І для таго, каб не губляць свайго значэння ў жыцці, яна інстынктыўна трymалася такога кола людзей, якія глядзелі на жыццё таксама, як і яна. Адчуваючы-ж, што Нехлюдаў хоча вывесці яе ў другі свет, яна працівілася яму, прадбачачы, што ў tym свеце, у які ён прывабліваў яе, яна павінна будзе згубіць гэта сваё месца ў жыцці, што давала ёй упэўненасць і самапаважанне. З гэтай-жэ прычыны яна адганяла ўспаміны першага юнацтва і першых адносін з Нехлюдавым. Успаміны гэтая не сыходзіліся з яе цяперашнім светапоглядам і таму былі зусім выкрэслены з яе памяці або, хутчэй, недзе хаваліся ў яе памяці некранутымі, але былі гэтак замкнуты, замазаны, як пчолы замазваюць гнёзды клачнёў (чарвякоў), якія могуць знішчыць усю пчалиную работу, каб да іх не было як даступіцца. І таму цяперашні Нехлюдаў быў для яе не той чалавек, якога яна

некалі каҳала чыстым каҳаннем, а толькі багаты пан, якога можна і трэба скарыстаць і з якім маглі быць толькі гэткія адносіны, як і з усімі мужчынамі.

„Не, не мог сказаць галоўнага,—думаў Нехлюдаў, на-  
кроўваючыся разам з народам да выхаду.—Я не сказаў ёй,  
што ажанюся з ёю. Не сказаў, а зраблю гэта“, думаў ён.

Надзірацелі, стоячы каля дзвярэй, зноў, выпускаючы, у  
дзве рукі лічылі наведвальнікаў, каб не вышаў лішні і не  
астаўся ў турме. Тоё, што яго хлопалі цяпер па спіне, не  
толькі не зневажала яго, але ён нават і не заўважыў гэтага.

## XLV

Нехлюдаву хацелася змяніць сваё знешняе жыццё: здаць  
вялікую кватэру, распусціць прыслугу і пераехаць у гасці-  
ніцу. Але Аграфена Пятроўна даказала яму, што німа ні-  
якага сэнсу да зімы што-небудзь зменьваць у наладжаным  
жыцці; улетку кватэры ніхто не возьме, а жыць і трываць  
мэблю і рэчы дзе-небудзь-жа трэба. Так што ўсе намаганні  
Нехлюдава змяніць сваё знешняе жыццё (яму хацелася жыць  
проста, па-студэнцку) не мелі поспеху. Мала таго, што ўсё  
асталося, як раней, у доме пачалася напружаная работа:  
праветрыванне, развшванне і выбіванне ўсякіх шарсцяных  
і футравых рэчаў, у якой прымалі ўдзел і дворнік, і яго  
памочнік, і кухарка, і сам Карней. Спачатку выносілі і вы-  
вешвалі на вяроўкі нейкія мундзіры і нейкія дзіўныя рэчы.  
якімі ніколі ніхто не карыстаўся; потым пачалі выносіць каўры  
і мэблю, і дворнік з памочнікам, закасаўшы рукавы муску-  
лістых рук, старанна ў тахт выбівалі гэтая рэчы, і па ўсіх  
пакоях пашыраўся пах нафталіну. Праходзячы па дварэ  
і гледзячы з акон, Нехлюдаў здзіўляўся на тое, як страшна  
багата ўсяго гэтага было, і як усё гэта было безумоўна  
бескарысна. „Адзінае скарыстанне і прызначэнне гэтых  
рэчаў,—думаў Нехлюдаў,—складалася з таго, каб даць вы-  
падак рабіць практыкаванні Аграфене Пятроўне, Карнею,  
дворніку і кухарцы“.

„Не варта зменьваць формы жыцця цяпер, пакуль справа  
Маславай не вырашана,—думаў Нехлюдаў.—Ды і надта

щяжка гэта. Усё-адно само собой усё зменіцца, калі вызвалиць або сашлюць яе, і я паеду за ёю“.

У прызначаны адвакатам Фанарыным дзень Нехлюдаў прыехаў да яго. Увайшоўшы ў яго раскошную кватэру ўласнага дома з вялізнымі раслінамі і дзіўнымі фіранкамі на вокнах і наогул з тым дарагім абсталяваннем, што сведчыць аб дурашных, г. зн. лёгка нажытых грошах, якое бывае толькі ў нечакана разбагацеўшых людзей, Нехлюдаў застаў у прыймовым пакоі чаргу прасіцеляў, як у дактароў. Яны панура сядзелі каля сталоў з ілюстраванымі часопісамі, якія павінны былі ўцяшаць іх. Памочнік адваката, які сядзеў тут жа, каля высокай канторкі, пазнаўшы Нехлюдава, падышоў да яго, паздароўкаўся і сказаў, што ён зараз скажа прынцыпалау. Але не паспей памочнік падыйсці да дзвярэй у габінет, якія самі адчыніліся, і пачуліся гучныя, ажыўленыя галасы немаладога прысадзістага чалавека, з чырвонымі тварамі і з густымі вусамі, у зусім новым адзенні, і самога Фанарына. На абодвух тварах быў той выраз, якія бывае на тварах людзей, якія толькі што зрабілі выгадную, але не зусім добрую справу.

— Самі вінаваты, бацюхна,—усміхаючыся, гаварыў Фанарын.

— І рад-бы ў рай, ды грахі не пушчаюць.

— Ну, ну, мы ведаем.

І абодва ненатуральна засміяліся.

— А, князь, калі ласка,—сказаў Фанарын, убачыўшы Нехлюдава, і, кінуўшы яшчэ раз на развітанне купцу, павёў Нехлюдава ў свой, суровага стылю, дзелавы габінет.—Калі ласка, курыце,—сказаў адвакат, сядаючы супроты Нехлюдава і стрымліваючы ўсмешку, выкліканую поспехам папярэдняй справы.

— Дзякую, я аб справе Маславай.

— Але, але, зараз. У, якія шэльмы гэтая тоўстасумы!—сказаў ён.—Бачылі гэтага малайца? У яго мільёнаў 12 капитала. А гаворыць: пушчае. Ну, а калі толькі можа выцягнуць у вас дваццаціпяцірублёвы билет—зубамі вырве.

„Ён гаворыць „пушчае“, а ты гаворыш „дваццаціпяцірублёвы билет“, думаў тым часам Нехлюдаў, адчуваючы не-

пераможную агіду да гэтага развязнага чалавека, які то-  
нам сваім жадае паказаць, што ён з ім, з Нехлюдавым,  
аднаго, а з кліентамі-наведвальнікамі і астатнімі—іншага,  
чужога ім лагера.

— Ужо вельмі ён мяне змардаваў—страшны нягоднік.  
Хацелася душу адвесці,—сказаў адвакат, нібы апраўда-  
ючыся ў тым, што гаворыць не аб справе.—Ну-с, пра-  
вашу справу... Я яе прачытаў уважліва і „содержания  
оной не одобрил“, як гаворыцца ў Тургенева, г. зн. адвака-  
цішка быў дрэнны і ўсе повады касацыі правароніў.

— Дык што-ж вы парашылі?

— Зараз. Скажыце яму,—звярнуўся ён да памочніка,  
які ўвайшоў,—што, як я сказаў, так і будзе: можа—добра,  
не можа—не трэба.

— Ды ён не згодзен.

— Ну, і не трэба,—сказаў адвакат, і твар у яго з радас-  
нага і добрадушнага раптам зрабіўся панурым і злосным.

— Вось гавораць, што адвакаты дарэмна гроши бяруць,—  
сказаў ён, наводзячы на свой твар зноў ранейшую пры-  
емнасць.—Я выпрастаў аднаго збанкрутаванага даўжніка з-  
зусім няправільнага абвінавачвання, і цяпер яны ўсе да-  
мяне лезуць. А кожная такая справа каштуе велізарнай  
працы. І мы-ж таксама, як нейкі пісьменнік гаворыць, па-  
кідаем кавалачак мяса ў чарнільніцы. Ну-с, дык ваша справа,  
або справа, якая цікавіць вас,—працягваў ён,—вялася  
дрэнна, добрых повадаў для касацыі няма, але ўсё-ж ткі  
паспрабаваць касіраваць можна, і я вось напісаў наступнае.

Ён узяў аркуш запісанай паперы і, хутка праглатваючы  
некаторыя нецікавыя фармальныя слова і асабліва выразна-  
вымалляючы іншыя, пачаў чытаць:

„У крымінальны касацыйны дэпартамент і т. д., і т. д.  
такі-та і т. д. скарга. Рашэннем вынесенага і т. д., і т. д.  
вердыкта і т. д., прызнана такая-та Маслава вінаватай  
у забойстве шляхам атручэння купца Смелькова і на пад-  
ставе 1454 артыкула ўкладання засуджана і т. д., катаржныя  
работы і т. д.“

Ён спыніўся; відаць, не гледзячы на вялікую прывычку,  
ён усё-ж ткі з задаволеннем слухаў свой твор.

„Прысуд гэты з'яўляецца вынікам гэткіх-ж а важных працэсуальных парушэнняў і памылак, — прадаўжаў ён салідна, што падлягае адмене. Па-першае, чытанне ў часе судовага следства акта даследавання ўнутранасцей Смелькова было спынена ў самым пачатку старшынёй” — раз.

— Але-ж гэта абвінаўца патрабаваў чытання, — з здзіўленнем сказаў Нехлюдаў.

— Усё-адно, абарона магла мець падставы патрабаваць таго-ж самага.

— Але-ж гэта ўжо зусім ні для чаго не патрэбна было.

— Усё-ж ткі гэта повад. Далей: „па-другое, адваката Маславай,— прадаўжаў ён чытаць,— спыніў судовы старшыня ў час прамовы, калі, жадаючы ахарактарызаваць асобу Маславай, ён закрануў унутраныя прычыны яе падзення, на той падставе, што слова адваката нібы не маюць непасрэднага дачынення да справы, а тым часам у справах крымінальных, як гэта было неаднаразова ўказаны сенатам, высвятленне характеристару і наогул маральнага твара падсуднага мае галоўнае значэнне, хаця-б для правільнага вырашэння пытання аб ўмяненні” — два, — сказаў ён, зірнуўшы на Нехлюдава.

— Але-ж ён вельмі дрэнна гаварыў, так што нельга было нічога зразумець, — яшчэ больш здзіўляючыся, сказаў Нехлюдаў.

— Малы дурны зусім і, зразумела, нічога не мог сказаць разумнага, — смеючыся сказаў Фанарын, — але ўсё-такі повад. Ну-с, потым. „Па-трэцяе, у заключным слове сваім судавы старшыня, наперакор катэгарычнаму патрабаванню 1 п. 801 арт Устава крымільнага судаўніцтва не растлумачыў прысяжным засядацелям, з якіх юрыдычных элементаў складаецца панище аб вінаватасці і не сказаў ім, што яны маюць права, прызнаўшы доказаным факт давання Маславаю атруты Смелькову, не лічыць яе гэты ўчынак за віну за адсутнасцю ў яе намеру забойства і такім чынам прызнаць яе не ў крымінальным злачынстве, а толькі ў праступку неасцярожнасці, вынікам якой, не чаканым для Маславай, была смерць купца”. Вось гэта галоўнае.

— Але мы і самі маглі зразумець гэта. Гэта наша памылка.

„І нарэшце, па-чацвертае,—прадаўжаў адвакат,—прысяжнымі засядацелямі адказ на запытанне суда аб вінаватасці Маславай быў даны ў такой форме, якая заключала ў сабе відавочную супяречнасць. Маслава абвінавачвалася ў наўмысным атручэнні Смелькова выключна з мэтай рабунку, які з'яўляўся адзіным матывам забойства, прысяжныя ж у адказе сваім адхілілі мэту абраставання і ўдзел Маславай у крадзяжы каштоўнасцей, з чаго відавочна было, што яны мелі на ўвазе адхіліць і намер падсуднай на забойства і толькі па неразуменню, выкліканаму непаўнатой заключнага слова старшыні, не выказалі гэта патрэбным чынам у сваім адказе, а таму гэткі адказ прысяжных безумоўна патрабаваў ужывання 816 і 808 артыкулаў Устава крымінальнага судаўніцтва, г. зн. растлумачання прысяжным з боку судовага старшыні зробленай імі памылкі і звароту да новай нарады і новаму адказу на пытанне аб віноўнасці падсуднай“, прачытаў Фанарын.

— Дык чаму-ж старшыня не зрабіў гэтага?

— Я-б таксама жадаў ведаць чаму,—смеючыся, сказаў Фанарын.

— Значыцца, сенат выправіць памылку?

— Гэта гледзячы на тое, якія там ў даны момант будуць засядаць багадулы.

— Як багадулы?

— Багадулы з багадзельні. Ну, дык вось. Далей пішам: „Такі вердыкт не даваў суду права, —прадаўжаў ён хутка,— падвесці Маславу пад крымінальнае пакаранне і дапасаванне да яе З пункта 771 артыкула Устава крымінальнага судаўніцтва з'яўляецца рэзкім і буйным парушэннем галоўных асноў нашага крымінальнага працэса. Паводле выкладзеных падстаў маю гонар хадайнічаць і т. д. і т. д. аб адмене згодна 909, 910, 2 пункта 912 і 928 артыкулаў Устава крымінальнага судаўніцтва і т. д. і т. д. і аб перадачы справы гэтай у іншае аддзяленне таго самага суда для новага разгледжання“. Так вось, усё, што можна было зразбіць, зроблена. Але буду шчырым, надзеі на поспех мала. Аднак, усё залежыць ад складу дэпартамента сената. Калі ёсьць рука, паходайнічайце.

— Я некаторых ведаю.

— Ды і хутчэй, а то яны ўсе паедуць гемароі лячыць, і тады тры месяцы трэба чакаць... Ну, а ў выпадку няўдачы астaeцца прашэнне на высачайшае імя. Гэта таксама залежыць ад закуліснай работы. І ў гэтym выпадку гатовы служыць, г. зн. не ў закуліснай, а ў складанні прашэння.

— Дзякую вам, ганаар, значыцца...

— Памочнік перадасць вам белавую скаргу і скажа.

— Яшчэ я хацеў запытаць вас: пракурор даў мне пропуск у турму да гэтай асобы, а ў турме мне сказаі, што патрэбен яшчэ дазвол губернатара для спаткання апрач дамоўленых дзён і месца. Ці патрэбна гэта?

— Але, я думаю. Але цяпер губернатара няма, кіруе пасадай віц. Толькі гэта такі драмучы дурань, што вы з ім наўрад ці што зробіце.

— Гэта Масленнікаў?..

— Але.

— Я ведаю яго,—сказаў Нехлюдаў і ўстаў, каб пайсці.

У гэты час у пакой уляцела хуткім крокам маленъская, вельмі непрыгожая, кірпатая, каствая, жоўтая жанчына—жонка адваката, якая, відаць, зусім не брала на ўвагу сваю непрыгожасць. Яна не толькі была надзвычайна арыгінальна адзета,—нешта было на ёй накручана і аксамітнае, і шоўкавае, і яркаўтае, і зялёнае,—але і рэдкія валасы яе былі падвіты, і яна пераможна ѿляцела ў прыймовы пакой. З ёю разам ішоў доўгі чалавек з усмешкай і земляным колерам твара, у сурдуце з шаўковымі адваротамі і белым гальштуку. Гэта быў пісьменнік; яго ведаў у твар Нехлюдаў.

— Анатоль,—вымавіла яна, адчыняючы дзвёры,—хадзем да мяне. Вось Сямён Іванавіч абяцае прачытаць свой верш, а ты павінен чытаць пра Гаршына абавязкована.

Нехлюдаў хацеў пайсці, але жонка адваката пашапталася з мужам і адразу ж звярнулася да яго.

— Калі ласка, князь,—я вас ведаю і лічу залішнім прадстаўляцца,—наведаіце нашу літаратурную раніцу. Вельмі будзе цікава. Анатоль чароўна чытае.

— Бачыце, колькі ў мяне рознастайных спраў,—сказаў Анатоль, разводзячы рукамі, усміхаючыся і паказываючы на

жонку, выказваючы гэтым немагчымасць процістаяць гэткай прывабнай асобе.

З сумным і суровым тварам і з вялікай пачцівасцю падзякаўшы жонцы адваката за гонар запрашэння, Нехлюдаў адмовіўся за адсутнасцю магчымасці і вышаў у прыймовы пакой.

— Які грымаснік! — сказала пра яго жонка адваката, калі ён вышаў.

У прыймовым пакоі памочнік перадаў Нехлюдаву гато-вае прашэнне і на запытанне аб ганаары сказаў, што Ана, толій Пятровіч прызначыў 1000 рублёў, растлумачыўши пры гэтым, што ўласна гэткіх спраў Анатолій Пятровіч не бярэ, але робіць гэта для яго.

— Як-жа падпісаць прашэнне, хто павінен? — запытаў Нехлюдаў.

— Можа сама падсудная, а калі ёсць перашкоды, дык і Анатолій Пятровіч, узяўшы ад яе даручэнне.

— Не, я паеду і вазьму яе подпіс, — сказаў Нехлюдаў радуючыся выпадку ўбачыць яе раней прызначанага дня.

## XLVI

У звычайны час у турме прасвіцелі на калідорах свісткі наглядчыкаў; грымучы жалезам, адчыніліся дзвёры калідо-раў і камер, зашлёпалі босья ногі і абцасы котаў, па калі-дорах прайшлі парашачнікі, напаўняючы паветра агідным смуродам; памыліся, апрануліся арыштанты і арыштанкі і вышлі ў калідоры на паверку, а пасля паверкі пайшлі па кіпяточкі для чаю.

За чаем у гэты дзень па ўсіх камерах турмы ішлі ажыўленыя размовы аб tym, што ў гэты дзень павінны былі быць пакараны розгамі два арыштанты. Адзін з гэтих арыштантаў быў добра граматны малады чалавек, прыказык Васільеў, які забіў сваю палюбоўніцу ў прыпадку рэўнасці. Яго любілі яго таварышы па камеры за яго вясёласць, шчодрасць і цвёрдасць у адносінах з начальствам. Ён ведаў законы і патрабаваў выканання іх. За гэта начальства не-

любіла яго. Тры тыдні перад гэтым надзірацель ударыў парашачніка за тое, што той ablou яго новы мундзір шчамі. Васільеў заступіўся за парашочніка, гаворачы, што няма закона біць арыштантау. „Я табе пакажу закон”, сказаў надзірацель і ablou Васільева. Васільеў адказаў тым самym. Надзірацель хацеў ударыць, але Васільеў скончыў яго за рукі, патрымаў гэтак мінуты трох, павярнуў і выпіхнуў за дзвёры. Надзірацель паскардзіўся, і сматрыцель загадаў пасадзіць Васільева ў карцар.

Карцары былі рад цёмных каморак, якія замыкаліся звонку заваламі. У цёмным, халодным карцары не было ні ложка, ні стала, ні крэсла, так што пасаджаны сядзеў ці ляжаў на бруднай падлозе, дзе цераз яго і па ім бегалі пацуکі, якіх было ў карцары вельмі многа і якія былі гэткія смелыя, што ў цемнаце нельга было ўпільнаваць хлеба. Яны з'ядалі хлеб з-пад рук у пасаджаных і нават нападалі на саміх пасаджаных, калі яны пераставалі варушыцца. Васільеў сказаў, што не пойдзе ў карцар, таму што не вінават. Яго павялі сілком. Ён пачаў адбівацца, і двое арыштантаў дапамагалі яму вырвацца ад надзірацеляў. Пазбіраліся надзірацелі і між іншымі славуты сваёй сілай Петроў. Арыштантаў змялі і ўпіхнулі ў карцары. Губернатара адразу ж паведамілі, што адбылося нешта падобнае на бунт. Была атрымана папера з прадпісаннем даць галоўным двум вінаватым—Васільеву і валацу Гепомняшчemu па 30 розаг.

Пакаранне павінна было адбыцца ў жаночай наведвальницкай.

З вечара ўсё гэта было вядома ўсім жыхарам турмы, і па камерах ішлі ажыўленыя размовы аб наступным пакаранні.

Караблёва, Хорашаўка, Фядос'я і Маслава сядзелі ў сваім кутку і ўсе чырвоныя і ажыўленыя, выпішы гарэлкі, якія цяпер не выводзіліся ў Маславай і якою яна шчодра частавала таварышак, пілі чай і гаварылі аб тым-же.

— Хіба ён буяніў ці што,—гаварыла Караблёва, адкусваючи малюпасен'кія кавалачкі цукру ўсімі сваімі моцнымі зубамі.—Ён толькі за таварыша заступіўся. Таму што цяпер біцца не дазваляюць.

— Хлопец, гавораць, добры,—дадала Фядос'я, проставалосая, з даўгімі косамі, седзячы на палене супроць нар, на якіх быў чайнік.

— Вось-бы яму сказаць, Міхайлаўна,—звярнулася вартаўніца да Маславай, маючы ў думках пад „ім“ Нехлюдава.

— Я скажу. Ён для мяне ўсё зробіць,—усміхаючыся і ўскідваючы галавой, адказала Маслава.

— Але-ж калі ён прыедзе, а яны, гавораць, зараз пайшлі за імі,—сказала Фядос'я.—Страсць гэта,—дадала яна, уздыхаючы.—Я аднаго разу бачыла, як у валасным мужыка лупцавалі. Мяне да старшыні бацюхна-свёкар паслаў, прышла я, а ён, бач...—пачала вартаўніца доўгую гісторыю.

Расказ вартаўніцы перабілі гукі галасоў і кроکаў у верхнім калідоры.

Жанчыны сціхлі, прыслухоўваючыся.

— Пацягнулі, чэрці,—сказала Хорашаўка. — Засякуць яны яго цяпер. Злыя ўжо надта на яго надзірацелі, таму што ён ім не даруе.

Наверсе ўсё сціхла, і вартаўніца даказала сваю гісторыю, як яна спужалася ў валасным, калі там у хляве мужыка секлі, як у яе ўсе ўнутранасці адскочылі. Хорашаўка-ж расказвала, як Шчэглова нагайкамі білі, а ён і голаса не падаў. Потым Фядос'я прыбрала чай, і Караблёва і старажыха ўзяліся за шыццё, а Маслава села, абняўшы каленкі, на нары, сумуючы ад нуды. Яна сабралася была легчы заснуць, як надзірацельніца паклікала яе ў кантору да наведвальника.

— Абавязкова скажы пра нас,—гаварыла ёй бабулька Меншова ў той час, як Маслава папраўляла хусцінку перад лютэркам з напалову ablэзлай ртуццю,—не мы запалілі, а ён сам, злодзей, і парабак бачыў; ён душу не заб'е. Ты скажы яму, каб ён Мітрыя выклікаў. Мітрый ўсё яму выкладзе, як на далоні; а то, што-ж гэта, замкнулі ў замак, а мы і не чулі ніколі, а ён, злодзей, пануе з чужой жонкай, у шынку сядзіць.

— Не закон гэта!—сцвярдзіла Карабліха.

— Скажу, абавязкова скажу,—адказала Маслава.—А то выпіць яшчэ для смеласці,—дадала яна, падміргнуўшы вокам.

Карабліха наліла ёй палову чашкі. Маслава выпіла, выцерлася і ў самым вясёлым настроем, паўтараючы сказанны ёю слова: „для смеласці“, ківаючы галавой і ўсміхаючыся, пайшла за надзірацельніцай па калідоры.

## XLVII

Нехлюдаў ужо даўно чакаў у сенцах.

Прыехаўшы ў астрог, ён пазваніў каля ўваходных дзвярэй і падаў дзяжурнаму надзірацелю дазвол пракурора.

— Вам каго?

— Бачыць арыштантку Маславу.

— Нельга цяпер: сматрыцель заняты.

— У канторы?—запытаў Нехлюдаў.

— Не, тут, у наведвальніцкай,—адказаў збянтэжаны, як здалося Нехлюдаву, надзірацель.

— Хіба сёння прымаюць?

— Не, асаблівая справа,—сказаў ён.

— Як-жа яго ўбачыць?

— Вось выйдуць, тады скажаце. Пачакайце.

У гэты час з бакавых дзвярэй вышаў з бліскучымі галунамі і зязючым, глянцевітым тварам, з прасякнутымі тытуневымі дымамі вусамі, фельдфебель і сурова звярнуўся да надзірацеля:

— Навошта сюды пусцілі?.. У кантору...

— Мне сказалі, што сматрыцель тут,—сказаў Нехлюдаў, здзіўляючыся ад таго неспакою, які магчыма было заўважыць і ў фельдфебеля.

У гэты час унутраныя дзвёры адчыніліся, і вышаў запацелы, распалены Петроў.

— Будзе памятаць,—вымавіў ён, звяртаючыся да фельдфебеля.

Фельдфебель паказаў вачыма на Нехлюдава, і Петроў замаўчаў, нахмурыўся і прайшоў у заднія дзвёры.

„Хто будзе памятаць? Чаму яны ўсе гэтак збянтэжаны? Чаму фельдфебель зрабіў яму нейкі знак?“ думаў Нехлюдаў.

— Нельга тут чакаць, калі ласка—у кантору,—зноў звярнуўся фельдфебель да Нехлюдава, і Нехлюдаў ужо

хацеў выходзіць, калі з задніх дзвярэй вышаў сматрыцель яшчэ больш збянтэжаны, чым яго падначаленыя. Ён не перастаючы ўздыхаў. Убачыўши Нехлюдава, ён звярнуўся да надзірацеля:

— Федотаў, Маславу з пятай жаночай у кантору,—сказаў ён.

— Калі ласка,—звярнуўся ён да Нехлюдава. Яны прайшлі па крутых сходнях у маленъкі пакой з адным акном, пісьмовым сталом і некалькімі крэсламі. Сматрыцель сеў.

— Цяжкія, цяжкія абавязкі,—сказаў ён, звяртаючыся да Нехлюдава і вымаючы тоўстую папяросу.

— Вы, відаць, стаміліся,—сказаў Нехлюдаў.

— Стаміўся ад усёй службы, вельмі цяжкія абавязкі. Хочаш палёгку зрабіць, а выходзіць горш; толькі і думаю, як уцячы; цяжкія, цяжкія абавязкі...

Нехлюдаў не ведаў, у чым асаблівая была для сматрыцеля цяжкасць, але сёння ён бачыў у ім нейкі асаблівы пануры і безнадзейны настрой, які ўзбуджаў жаласлівасць.

— Але, я думаю, што вельмі цяжкія,—сказаў ён.—На-вошта-ж вы выконваеце гэты абавязак?

— Сродкаў не маю, сям'я.

— Але калі вам цяжка...

— Ну, усё-такі я вам скажу, як сілы стае робіш карыснае, усё-такі, што магу, змянчаю. Іншы на май месцы зусім-бы не гэтак рабіў. Гэта толькі лёгка сказаць: 2000 з лішнім чалавек, ды якіх. Трэба ведаць, як абыходзіцца. Таксама людзі, шкадуеш іх. А распушціць таксама нельга.

Сматрыцель пачаў расказваць нядаўні выпадак бойк паміж арыштантамі, якая скончылася забойствам.

Расказ яго перапыніў прыход Маславай. Уперадзе ішоў надзірацель.

Нехлюдаў убачыў яе ў дзвярах, калі яна яшчэ не бачыла сматрыцеля. Твар яе быў чырвоны. Яна спрытна ішла за надзірацелем і бесперстанку ўсміхалася, ківаючы галавой. Убачыўши сматрыцеля, яна са спалоханым тварам утаропілася на яго, але адразу-ж выправілася і жвава і весела звярнулася да Нехлюдава.

— Добры дзень,—сказала яна нараспей і ўсміхаючыся і моцна, не гэтак, як той раз, паціснула яго руку.

— Я вось прывёз вам падпісаць прашэнне,—сказаў Нехлюдаў, крыху здзіўляючыся з таго жвавага выгляду, з якім яна сёня сустрэла яго.—Адвакат склаў прашэнне, і трэба падпісаць, і мы пашлем у Пецербург.

— Што-ж, можна і падпісаць. Усё можна,—сказала яна, жмурачы адно вока і ўсміхаючыся.

Нехлюдаў дастаў з кішэні складзены ліст і падышоў да стала.

— Можна тут падпісаць?—запытаў Нехлюдаў у сматрыцеля.

— Ідзі сюды, сядай,—сказаў сматрыцель,—вось табе і пяро. Пісьменная?

— Некалі ведала,—сказала яна і, усміхаючыся, паправіўши спадніцу і рукаў кофты, села за стол, нязграбна ўзяла сваёй маленъкай, энергічнай рукой пяро і, засміяўшыся, азірнулася на Нехлюдава.

Ён паказаў ёй, што і дзе напісаць.

Старанна макаючы і абтрасаючы пяро, яна напісала сваё імя.

— Больш нічога не трэба?—запыталася яна, гледзячы то на Нехлюдава, то на сматрыцеля і кладучы пяро то на чарнільніцу, то на паперы.

— Мне трэба тое-сёе сказаць вам,—сказаў Нехлюдаў, узяўши ў яе з рук пяро.

— Што-ж, скажыце,—сказала яна і раптам, нібы пранешта задумалася ці захацела спаць, зрабілася сур'ёзнай.

Сматрыцель устаў і вышаў, і Нехлюдаў астаўся з ёю сам-на-сам.

### XLVIII

Надзірацель, які прывёў Маславу, прысеў на падаконнік. Для Нехлюдава надышла рашучая мінuta. Ён, не перастаючы, папікаў сябе за тое, што пры першым спаткенні не сказаў ёй галоўнага—таго, што ён мае намер ажаніцца з ёю, і цяпер цвёрда наважыўся сказаць ёй гэта. Яна сядзела з аднаго боку стала, Нехлюдаў сеў супроць яе з другога.

У пакоі было светла, і Нехлюдаў упершыню ясна на бліз-  
кай адлегласці ўбачыў яе твар,—маршынкі каля вачэй  
і губ і падпухласць вачэй. І яму зрабілася яшчэ больш, як  
раней, шкада яе.

Абапёршыся лакцямі на стол так, каб не пачуў надзіра-  
цель, чалавек яўрэйскага тыпу, з сіаватымі бакенбардамі,  
які сядзеў каля акна, а пачула адна яна, ён сказаў:

— Калі прашэнне гэта не выйдзе, дык пададзім на выса-  
чайшае імя. Зробім усё, што можна.

— Вось каб раней адвакат быў-бы добры...—перабіла  
яна яго.—А то гэты мой абаронца зусім дурнем быў. Усё  
мне кампліменты гаварыў,—сказала яна і засміялася.—Каб  
тады ведалі, што я ваша знаёмая, іншае было-б. А то што?  
Думаюць усе—зладзейка.

„Якая яна дзіўная сёння“, падумаў Нехлюдаў і толькі  
што хацеў сказаць сваё, як яна зноў загаварыла.

— А я вось што. Ёсць у нас адна бабулька, дык усе,  
ведаеце, здзіўляюцца нават. Гэткая бабулька добрая, а  
вось нізвошта сядзіць, і яна і сын; і ўсе ведаюць, што  
яны не вінаваты, а іх абвінавацілі, што падпалілі, і сядзяць.  
Яна, ведаеце, пачула, што я з вамі знаёма,—сказала Ма-  
слава, круцячы галавой і пазіраючы на яго,—і гаворыць:  
„скажы яму, хай, гаворыць, сына запросяць, і ён ім усё рас-  
кажа“. Меншовы іхняе прозвішча. Што-ж, зробіце? Гэткая,  
ведаеце, бабулька добрая; відаць адразу, што нізвошта.  
Вы, голубок, паходайнічайце,—сказала яна, пазіраючы на  
яго, апускаючы вочы і ўсміхаючыся.

— Добра, я зраблю, даведаюся,—сказаў Нехлюдаў, усё  
больш і больш здзіўляючыся яе вольнасці.—Але мне аб  
сваёй справе хацелася пагаварыць з вамі. Вы памятаеце,  
што я вам гаварыў той раз?—сказаў ён.

— Вы многа гаварылі. Што гаварылі той раз?—сказала  
яна, не перастаючы ўсміхацца і паварачваючы галаву то ў  
той, то ў другі бок.

— Я гаварыў, што прышоў прасіць вас дараваць мне,—  
сказаў ён.

— Ну што, усё дараваць, дараваць, ні да чаго гэта... въ-  
леш...

— Што я хачу выправіць сваю віну,—прадаўжаў Нехлюдаў,— і выправіць не словамі, а справай. Я парашыў ажаніцца з вамі.

Твар яе раптам выказаў сполах. Касыя вочы яе, спыніўшыся, глядзелі і не глядзелі на яго.

— Гэта яшчэ навошта спатрэбілася?—вымавіла яна, злосна хмурачыся.

— Я адчуваю, што я перад богам павінен зрабіць гэта.

— Якога яшчэ бoga там знайшлі? Усё вы не тое гаворыце. Бога? Якога бога? Вось вы-б тады памяталі бога,— сказала яна і, адкрыўшы рот, спынілася.

Нехлюдаў толькі цяпер пачуў моцны пах віна з яе рота і зразумеў прычыну яе ўзбуджэння.

— Супакойцеся,—сказаў ён.

— Няма чаго мне супакойвацца. Ты думаеш, я п'янай? Я і п'янай, але памятаю, што кажу,—хутка загаварыла яна і ўся барвова пачырванела:—Я катаржная, б..., а вы пан, князь, і няма чаго табе са мной пэцкацца. Ідзі да сваіх князёўнаў, а мая цана—краснен'кая.

— Як-бы жорстка ты ні гаварыла, ты мне не можаш сказаць таго, што я адчуваю,—дрыжуучы ўсім целам, ціха сказаў Нехлюдаў,—ні можаш сабе ўявіць, да якой ступені я адчуваю сваю віну перад табой!..

— Адчуваю віну...—злосна перадражніла яна.—Тады не адчуваў, а сунуў 100 рублёў.—Вось—твая цана....

— Ведаю, ведаю, але што-ж цяпер рабіць?—сказаў Нехлюдаў.—Цяпер я парашыў, што не пакіну цябе; што сказаў, тое зраблю.

— А я кажу, не зробіш!—вымавіла яна і голасна засмяялася.

— Кацюша!—пачаў ён, дакранаючыся да яе рукі.

— Ідзі ад мяне. Я катаржная, а ты князь, і няма чаго табе тут быць,—ускрынула яна, са змененым ад гневу выглядам, вырываючы ў яго руку.—Ты мной хочаш выратавацца,—працягвала яна, стараючыся хутчэй выказаць усё, што ўзнялося ў яе душы.—Ты мной у гэтым жыцці цешыўся, мной-же хочаш і на tym свеце выратавацца! Брыдкі ты мне, і акуляры твае, і тлустая, паганая ўся морда твая.

Ідзі, ідзі ты!—закрычала яна, энергічна ўскочыўши на ногі.

Надзірацель падышоў да іх.

— Ты што скандаліш! Хіба гэтак можна...

— Пакіньце, калі ласка,—сказаў Нехлюдаў.

— Каб не забывалася,—сказаў надзірацель.

— Не, пачакайце, калі ласка,—сказаў Нехлюдаў.

Надзірацель адышоў зноў да акна.

Маслава зноў села, апусціўши вочы і моцна сціснуўши свае скрыжаваныя пальцамі маленькія руکі.

Нехлюдаў стаяў перад ёю, не ведаючы, што рабіць.

— Ты не верыш мне,—сказаў ён.

— Што вы жаніцца хочаце—не будзе гэтага ніколі. Павешуся хутчэй! Вось вам.

— Я ўсё-ж буду служыць табе.

— Ну, гэта ваша справа. Толькі мне ад вас нічога не трэба. Гэта я шчыра вам кажу,—сказала яна.—І чаму я не памерла тады?—дадала яна і заплакала жаласлівым плачам.

Нехлюдаў не мог гаварыць: яе слёзы перадаліся яму.

Яна падняла вочы, зірнула на яго, нібы здзівілася, і пачала выціраць хусцінкай слёзы, якія цяклі па шчаках.

Надзірацель цяпер зноў падышоў і напомніў, што пара разыходзіцца. Маслава ўсталала.

— Вы цяпер усухваляваны. Калі можна будзе, я заўтра прыеду. А вы падумайце,—сказаў Нехлюдаў.

Яна нічога не адказала і, не гледзячы на яго, вышла за надзірацелем.

---

— Ну, дзеўка, зажывеш цяпер,—гаварыла Караблёва Маславай, якая вярнулася ў камеру.—Відаць, здорава ў цябе ўтрэскаўся; не спі ў шапку, пакуль ён ездзіць. Ён выручиць. Багатым людзям усё можна.

— Гэта як ёсьць,—пявучым голасам гаварыла старожыха.—Беднаму жаніцца і нач кароткая, багатаму толькі задумаў, загадаў,—усё табе як пажадаў, гэтак і здзейсніцца. У нас гэткі, лябёдка, шаноўны, так што зрабіў...

— Што-ж, пра маю справу гаварыла?—запытала баўлька.

Але Маслава не адказвала сваім таварышкам, а лягла на нары і з утаропленымі ў кут касымі вачыма ляжала так да вечара. У ёй ішла пакутлівая работа. Тое, што ёй сказаў Нехлюдаў, выклікала яе ў той свет, у якім яна пакутвала і з якога пайшла, не зразумеўши і ўзненавідзеўши яго. Яна цяпер згубіла тое забыццё, у якім жыла, а жыць з яснай памяццю аб тым, што было, было занадта пакутліва. Увечары яна зноў купіла віна і напілася разам з сваімі таварышкамі.

#### XLIX

„Але, дык вось яно што. Вось што”, думаў Нехлюдаў выходзячы з турмы і толькі цяпер цалкам разумеючи ўсю віну сваю. Калі-б ён не паспрабаваў выправіць, апраўдаць свой учынак, ён ніколі-б не адчуў усёй злачыннасці яго; мала таго, і яна-б не адчувала ўсяго зла, зробленага ёй. Толькі цяпер гэта ўсё вышла на свет ва ўсёй сваёй жахлівасці. Ён убачыў цяпер толькі тое, што ён зрабіў з душой гэтай жанчыны, і яна ўбачыла і зразумела, што было зроблена з ёю. Раней Нехлюдаў іграў сваім пачуццём любавання самага на сябе, на сваё раскайванне; цяпер яму праста было страшна. Пакінуць яе—ён адчуваў гэта—цяпер ён не мог а тым часам не мог сабе ўяўіць, што выйдзе з яго іадносін да яе.

На самым выхадзе да Нехлюдава падышоў надзірацель з крыжамі і медалямі і непрыемным, ліслівым тварам і таямнічна перадаў яму запіску.

— Вось вашаму сіяцельству запіска ад адной асобы...— сказаў ён, даючы Нехлюдаву канверт.

— Якой асобы?

— Прачытайце,—убачыце. Зняволеная, палітычная. Я пры іх знаходжуся. Дык вось яна прасіла мяне. І хаяцца і не дазволена, але па-чалавецтву...—ненатуральна гаварыў надзірацель.

Нехлюдаў здзівіўся, якім чынам надзірацель, прыстаўлены да палітычных, перадае запіскі, і ў самой турме, амаль на віду ва ўсіх; ён не ведаў яшчэ тады, што гэта быў і надзірацель і шпіён, але ўзяў запіску і, выходзячы з

турмы, прачытаў яе. У запісцы было напісана алоўкам, жвавым пачыркам, без ераў, наступнае:

„Даведаўшыся, што вы наведваеце астрог, цікавячыся адной крымінальнай асобай, мне захацелася пабачыцца з вамі. Прасіце спаткання са мной. Вам дадуць, а я перадам вам многа важнага і для вашай пратэжэ і для нашай групы. Удзячная вам Вера Богадухоўская“.

Вера Богадухоўская была настаўніца ў глухой Ноўгародскай губерні, куды Нехлюдаў з таварышамі заехаў для палявання на мядзведзяў. Настаўніца гэта звярнулася да Нехлюдава з просьбай даць ёй грошай, каб ехатъ на курсы. Нехлюдаў даў ёй гэтыя гроши і забыў пра яе. Цяпер сталася так, што гэта пані была палітычная злачынніца, сядзела ў турме, дзе, напэўна, даведалася пра яго гісторыю, і вось прапанавала яму свае паслугі. Як тады ўсё было лёгка і проста. І як цяпер усё цяжка і складана. Нехлюдаў жыва і радасна ўспомніў той час і сваё знаёмства з Богадухоўскай. Гэта было перад масленіцай, у глушы, вёрст за шэсцьдзесят ад чыгункі. Паляванне было шчаслівае, забілі двух мядзведзяў і абедалі, збіраючыся ад'язджаць, калі гаспадар хаты, у якой спыняліся, прышоў сказаць, што прышла дзяканава дачка, хоча пабачыцца з князем Нехлюдавым.

— Прыгожанькая? — запытаў нехта.

— Ну, досыць! — сказаў Нехлюдаў, зрабіў сур'ёзны твар, устаў з-за стала і, выціраючы рот і здзіўляючыся, навошта ён спатрэбіўся дзяканавай дачцы, пайшоў у гаспадарову хату.

У пакоі была дзяўчына ў лямцевым капелюшы, у кажуху, жылістая, з худым непрыгожым тварам, у якім пекнымі былі адны вочы з паднятымі над імі бровамі.

— Вось, Вера Ефрэмайна, пагавары з імі, — сказала баўлька-гаспадыня, — гэта самы князь. А я пайду.

— Чым магу вам служыць? — сказаў Нехлюдаў.

— Я... я... Еачыце, вы багаты, вы кідаеце гроши на вечер, на паляванне, я ведаю, — пачала дзяўчына, вельмі саромечыся, — а я хачу толькі аднаго — хачу быць карыснай для людзей, і нічога не магу, таму што нічога не ведаю.

Вочы былі праўдзівыя, добрыя, і ўвесь выраз рашучасці і сарамяжнасці быў такім мілым, што Нехлюдаў, як гэта бывала з ім, раптам перанёсся ў яе становішча, зразумей яе і пашкадаваў.

— Што ж я могу зрабіць?

— Я настаўніца, але хацела-б на курсы, і мяне не пускаюць. Не тое, што не пускаюць, яны пускаюць, але патрэбны сродкі. Дайце мне, і я скончу курс і заплачу вам. Я думаю, багатыя людзі б'юць мядзведзяў, мужыкоў по-яць—усё гэта дрэнна. Чаму-б ім не зрабіць добрую справу? Мне патрэбна-б толькі 80 рублёў. А не хочаце, мне ўсё адно,—сіядзіта сказала яна.

— Наадварот, я вельмі ўдзячны вам, што вы мне далі выпадак... Я зараз прынясу,—сказаў Нехлюдаў.

Ён вышаў у сенцы і тут заспей таварыша, які падслухоўваў іхнюю размову. Ён, не адказваючы на жарты таварышоў, дастаў з сумкі гроши і панёс ёй.

— Калі ласка, калі ласка, не дзякуйце. Я вам павінен дзякаваць.

Нехлюдаву прыемна было цяпер успомніць усё гэта прыемна было ўспомніць, як ён ледзьвіе не пасварыўся з афіцэрам, які хацеў зрабіць з гэтага нядобры жарт, як другі таварыш падтрымаў яго, і як ад гэтага бліжэй сышоўся з ім, і як усё паляванне было шчаслівым і вясёлым і як яму было добра, калі яны варочаліся ўначы назад да чыгунчай станцыі. Чарада саней парамі цугам рухалася, без шуму трушком па вузкай дарозе лясамі, часам высокімі, часам нізкімі, з ялінкамі, зусім задаўленымі цэльнымі ляпешкамі снегу. У цемрадзі, бліскаючы чырвоным агнём, зажурываў хто-небудзь папяросу з добрым пахам. Осіп, абкладчык, перабягаў ад саней да саней, і па калені ў снезе і падсядаў, расказваючы пра лосяў, якія цяпер ходзяць па глыбокім снезе і грызуць асінавую кару, і пра мядзведзяў, якія ляжаць цяпер у сваіх цёмных бярлогах, сапучы ў прадушны цёплым дыханнем.

Нехлюдаву ўспомнілася ўсё гэта і больш за ўсё шчаслава пачуццё разумення свайго здароўя, сілы і бесклапот-

насці. Лёгкія, напружваючы кожух, дыхаюць марозным паветрам, на твар сыплеца з зачэпленых дугой галін снег, целу цёпла, твару свежа, і на душы ні турбот, ні дакораў, ні страхаў, ні жаданняў. Як было хораша. А цяпер? Божа мой, як усё гэта было пакутліва і цяжка!..

Як відаць, Вера Ефрэмаўна была рэволюцыянерка і цяпер за рэволюцыйныя справы была ў турме. Трэба было пабачыць яе, асабліва таму, што яна абязала парайць, як палепшыць становішча Маславай.

## L

Прачнуўшыся на другі дзень уранні, Нехлюдаў успомніў усё тое, што было напярэдадні, і яму зрабілася страшна.

Але, не гледзячы на гэты страх, ён больш, чым калі-небудзь раней, рашыў, што будзе працягваць пачатае. З гэтым адчуваннем разумення свайго аваўязку ён паехаў з дому да Масленнікава—прасіць яго дазволіць яму наведваць у турме, апрача Маславай яшчэ і ту ю бабульку Меншову з сынам, пра якую Маслава прасіла яго. Апрача таго ён хацеў прасіць аб спатканні з Богадухоўскай, якая магла быць карыснай Маславай.

Нехлюдаў ведаў Масленнікава яшчэ даўно па палку. Масленнікаў быў тады палкавым скарбнікам. Гэта быў добрадушнейшы і спраўнайшы афіцэр, які нічога не ведаў не хацеў ведаць на свеце, апрача палка і царскай фаміліі. Цяпер Нехлюдаў застаў яго адміністратарам. Масленнікаў замяніў полк губерній і губернскім кірауніцтвам. Ён ажаніўся з багатай і жывавай жанчынай, якая і прымусіла яго перайсці з вайсковай на штацкую службу.

Яна смяялася з яго і песьціла яго, як сваю прывучаную жывёлу. Нехлюдаў мінулай зімой быў аднаго разу ў іх, але яму гэткай нецікавай здалася гэтая пара, што ні разу пасля ён не быў.

Масленнікаў увесь зазіхацеў, убачыўши Нехлюдава. Гэткі-ж быў тлусты і чырвоны твар, і тая самая карпуленцыя, і гэткая-ж, як на вайсковай службе, добрая вонратка. Там гэта быў заўсёды чысты мундзір ці тужурка, якая па

апошнай модзе аблягала яго плечы і грудзі. Цяпер гэта была па апошнай модзе цывільная вопратка, якая таксама аблягала яго сытае цела і выстаўляла шырокія грудзі. Ён быў у віцмундзіры. Не гледзячы на розніцу ў гадах (Масленнікаву было каля сарака), яны былі на „ты“.

— Ну вось, дзякую, што прыехаў. Пойдзем да жонкі. А ў мяне якраз дзесяць мінут вольных перад паседжаннем. Прынцыпал-жа паехаў. Я кірую губерній,—сказаў ён са здавальненнем, якога не мог захаваць.

— Я да цябе па справе.

— Што такое?—раптам, быццам настаражыўшыся, спалоханым і крыху супроводом сказаў Масленнікаў.

— У астрозе ёсьць адна асоба, якой я вельмі цікаўлюся (пры слове астрог твар Масленнікава яшчэ больш зрабіўся супроводом), і мне хацелася-б мець спатканне з ёю не ў агульнім, а ў канторы, і не толькі ў вызначаныя дні, але і часцей. Мне сказаі, што гэта ад цябе залежыць.

— Зразумела, то<sup>n</sup> cher<sup>1</sup>, я ўсё гатоў для цябе зрабіць,—дакранаючыся абодвумя рукамі да яго кален, сказаў Масленнікаў, нібы жадаючы змякчыць сваю веліч,—гэта можна, але, бачыш, я каліф на гадзіну.

— Дык ты можаш даць мне пашеру, каб я мог бачыцца з ёю?

— Гэта жанчына?

— Але.

— Дык за што-ж яна?

— За атручэнне. Але яна няправільна асуджана.

— Але, вось табе і справядлівы суд, *Il s'en font point d'autres*<sup>2</sup>,—сказаў ён чамусьці па-французску.—Я ведаю, ты не згодзен са мною, але што-ж рабіць, *c'est mon opinion bien arrêtée*<sup>3</sup>,—дадаў ён, выказваючы думку, якую ён у розных выглядах на працягу года чытаў у рэтраграднай, кансерватыўнай газете.—Я ведаю, ты ліберал.

— Не ведаю, ці ліберал я, ці што-небудзь іншае,—усміхаючыся сказаў Нехлюдаў, бо ён заўсёды здзіўляўся з

<sup>1</sup> Мой дарагі.

<sup>2</sup> Іншага яны не робяць.

<sup>3</sup> Гэта маё цвёрдае перакананне.

таго, што яго ўсе прылічалі да нейкай партыі і называлі лібералам толькі таму, што ён, судзячы чалавека, гаварыў, што трэба раней выслушаць яго, што перад судом усе людзі роўныя, што не трэба мучыць і біць людзей наогул, а асабліва такіх, якія не асуджаны.—Не ведаю, ці ліберал я, ці не, але толькі ведаю, што цяперашнія суды, якія ні дрэнныя, усё-ж такі лепей, чым ранейшыя.

— А каго ты ўзяў адвакатам?

— Я звярнуўся да Фанарына.

— Ах, Фанарын!—зморшчыўшыся, сказаў Масленікаў, успамінаючы, як у мінулым годзе гэты Фанарын на судзе дапытваў яго як сведку, і з далікатнейшай пачцівасцю на працягу поўгадзіны падымаў на смех.—Я-б не параіў табе мець з ім справу. Фанарын—*est in homme taré*<sup>1</sup>.

— І яшчэ да цябе просьба,—не адказваючы яму, сказаў Нехлюдаў.—Даўно вельмі я ведаў адну дзяўчыну—настаўніцу. Яна вельмі жалкая істота і цяпер у турме, а жадае пабачыцца са мной. Можаш ты мнедаць і дае пропуск?

Масленікаў крыху ўбок схіліў галаву і задумаўся.

— Гэта палітычная?

— Але, мне сказаў так.

— Вось бачыш, спатканні з палітычнымі даюцца толькі сваякам, але табе я дам агульны пропуск. *Je sais que vous n'abusez pas*<sup>2</sup>... Як яе клічуць, тваю *protégée*?.. Богадухоўскай? *Elle est jolie*?<sup>3</sup>.

— Hideuse<sup>4</sup>.

Масленікаў з непрыемнасцю паківаў галавой, падышоў да стала і на паперы з друкаваным загалоўкам шпарка напісаў: „Прад'яўніку гэтага, князю Дэмітрыю Іванавічу Нехлюдаву, дазваляю спатканне ў турэмнай канторы са зняволенай мяшчанкай Маславай, таксама і з фельчарыцай Богадухоўскай”, дапісаў ён і зрабіў размашысты росчырк.

— Вось ты пабачыш, які парадак там. А захаваць там парадак вельмі цяжка, таму што перапоўнена, асабліва

<sup>1</sup> Чалавек з падарванай рэпутацыяй.

<sup>2</sup> Я ведаю, што ты не будзеш злоўжываць...

<sup>3</sup> Яна прыгожанка?

<sup>4</sup> Вельмі непрыгожая.

перасыльнымі; але я ўсё-ж пільна даглядаю і люблю гэту справу. Ты ўбачыш—ім там вельмі добра, і яны задаволены. Толькі трэба ўмець абыходзіцца з імі. Вось надоечы была непрыемнасць—непадначальванне. Іншы признаў-бы гэта бунтам і зрабіў-бы многа ияшчасных. А ў нас прайшло ўсё вельмі добра. Патрэбна, з аднаго боку, дбайнасць, з другога—цвёрдая ўлада,—сказаў ён, сціскаючы белы пухлы кулак з бірузовым перснем, які выпіраўся з-за белага калялага рукава кашулі,—дбайнасць і цвёрдая ўлада.

— Ну, гэтага я не ведаю,—сказаў Нехлюдаў,—я быў там два разы, і мне было цяжка.

— Ведаеш што? Табе трэба сайдіся з графініяй Пасек,—прадаўжаў, разгаварыўшыся, Масленікаў; яна ўся аддалася гэтай справе. Elle fait beaucoup de bien<sup>1</sup>. Дзякуючы ёй, мабыць, і мне, без фальшивай скромнасці скажу, удалося ўсё змяніць, і змяніць так, што німа ўжо тых жахаў, якія былі раней, а ім проста там вельмі добра. Вось ты ўбачыш. Вось Фанарын, я не ведаю яго асабова, ды і па майму грамадскому становішчу нашы шляхі не зыходзяцца, але ён канчатковая дрэнны чалавек, разам з тым дазваляе сабе гаварыць на судзе гэткія рэчы, гэткія рэчы...

— Ну, дзякую,—сказаў Нехлюдаў, узяўшы паперу, і, не даслухаўши, развітаўся з сваім былым таварышам.

— А да жонкі ты не пойдзеш?

— Не, выбачай, цяпер не маю часу.

— Ну, як-же, яна не даруе мне,— гаварыў Масленікаў, праводзячы былога таварыша да першай пляцоўкі сходняў, як ён праводзіў людзей не першай важнасці, а другой важнасці, да якіх ён прылічаў Нехлюдава. — Не, калі ласка, зайдзі хаша на мінутку.

Але Нехлюдаў астаўся цвёрды, і у той час, калі лёкай і швейцар падскоквалі да Нехлюдава, даючы яму паліто і кій, і адчынялі дзвёры, калі якіх знадворку стаяў гарадавы, ён сказаў, што ніяк не можа цяпер.

— Ну, дык у чацвер, калі ласка. Гэта яе прыймовы дзень. Я ёй скажу!—пракрычаў яму Масленікаў са сходняў.

<sup>1</sup> Яна робіць многа добра.

У той самы дзень, праста ад Масленнікава прыехаўшы ў турму, Нехлюдаў накіраваўся да знаёмай ужо кватэры сматрыцеля. Зноў чуліся тыя самыя, як і той раз, гукі дрэннага фартэп'яна, але цяпер ігралася не рапсодыя, а эцюды Клеменці, таксама з незвычайнай сілай, выразнасцю і хуткасцю. Пакаёўка з падвязаным вокам, адчыняючы, сказала, што капитан дома, і правяла Нехлюдава ў маленькую гасцінную з канапай, сталом і абпаленым з аднаго боку ружовым папяровым каптурком вялікай лямпой, якая стаяла на шарсцяной вязанай сарветачцы. Вышаў галоўны сматрыцель са змучаным, сумным тварам.

— Прашу пакорліва, што патрэбна? — сказаў ён, зашпільваючы сярэднюю пугаўку свайго мундзіра.

— Я вось быў у віцэ-губернатара, і вось дазвол, — сказаў Нехлюдаў, даючы паперу. — Я жадаў-бы бачыць Маславу.

— Маркаву? — перапытаў сматрыцель, не дачуўшы з-за музыки.

— Маславу.

— Ну, але! Ну, але!

Сматрыцель устаў і падышоў да дзвярэй, з якіх чуліся рулады Клеменці.

— Маруся, хаця крыху пачакай, — сказаў ён голасам, па якому відаць было, што гэта музыка складала крыж яго жыцця, — нічога не чутна.

Фартэп'яна змоўкла, пачуліся незадаволеныея крокі, і нехта заглянуў у дзвёры.

Сматрыцель, быццам адчуваючы палягчэнне ад гэтага перапынку музыкі, закурыў тоўстую папяросу з слабага тытуну і прapanаваў Нехлюдаву. Нехлюдаў адмовіўся.

— Дык вось я-б жадаў бачыць Маславу.

Маславу сёння нязручна бачыць, — сказаў сматрыцель.

— Чаму?

— Да так, вы самі вінаваты, — злёгку ўсміхаючыся, сказаў сматрыцель. — Князь, не давайце вы ёй самой гроши. Калі жадаецце, давайце мне. Усё будзе належыць ёй. А то

Ўчора вы ёй, напэўна, далі грошай, яна дастала віна — ніяк не знішчыш гэта зло — і сёння напілася зусім, так што нават буйнай зрабілася.

— Ды няўжо?

— Як-жа, нават павінен быў заходы ўздзейнічання ўжыць — перавёў у іншую камеру. Так яна жанчына рахманая, але грошай вы, калі ласка, не давайце. Гэта такі народ...

Нехлюдаў жыва ўспомніў учарашияе, і яму зрабілася зноў страшна.

— А Богадухоўскую, палітычную, можна бачыць? — запытаў Нехлюдаў, памаўчаўшы.

— Што-ж, гэта можна, — сказаў сматрыцель. — Ну, ты чаго, — звярнуўся ён да дзяўчынкі гадоў пяці ці шасці, якая прышла ў пакой, і накіроўвалася да бацькі, павярнуўшы галаву так, каб не зводзіць вачэй з Нехлюдава. — Вось і ўпадзеш, сказаў сматрыцель, усміхаючыся на тое, як дзяўчынка, не гледзячы перад сабой, зачапілася за дыван і падбегла да бацькі.

— Дык, калі можна, я-б пайшоў.

— Калі ласка, можна, — сказаў сматрыцель, абняўшы дзяўчынку, якая ўсё глядзела на Нехлюдава, устаў і, ласкава адхіліўшы дзяўчынку, вышаў у прадпакой.

Яшчэ сматрыцель не паспей адзець паданае яму падвязанай дзяўчынай паліто і выйсці ў дзвёры, як зноў загучэлі выразныя рулады Клеменці.

— У кансерваторыі была, але там непарафікі. А вялікі талент, — сказаў сматрыцель, ідуучы ўніз, па сходнях. — Хоча выступаць на канцэртах.

Сматрыцель з Нехлюдавым падышлі да турмы. Фортка ў момант адчынілася пры набліжэнні сматрыцеля. Надзірацелі, узяўшы пад казырок, праводзілі яго вачым. Чатыры чалавекі з паголенымі поўголовамі і несучы кадкі з нечым, сустрэліся ім у прадпакоі, і ўсе сціснуліся, убачыўшы сматрыцеля. Адзін асабліва прыгнуўся і панура нахмурыўся, бліскаючы чорнымі вачымі.

— Зразумела, талент трэба ўдасканальваць, нельга зарываць, але ў маленькой кватэры, ведаеце, цяжка бывае,—

прадаўжаў сматрыцель размову, не звяртаючы на гэтых арыштантаў ніякай увагі, і, стомленымі крокамі цягнучы ногі, прайшоў, разам з Нехлюдавым, у зборную.

— Вы каго бачыць жадалі? — запытаў сматрыцель.

— Богадухоўскую.

— Гэта з вежы? Вам пачакаць давядзеца, — звярнуўся ён да Нехлюдава.

— А ці нельга мне пакуль пабачыць арыштантаў Меншовых — маці з сынам, іх абвінавачваюць за падпал.

— А гэта з 21 камеры? Што-ж, можна іх выклікаць.

— А ці нельга мне пабачыць Меншова ў яго камеры?

— Дык вам спакайней у зборнай.

— Не, мне цікава.

— Вось знайшлі цікавае.

У гэты час з бакавых дзвярэй вышаў франтаваты афіцэр-памочнік.

— Вось адвядзіце князя ў камеру, да Меншова. Камера 21-я — сказаў сматрыцель памочніку, — а потым у кантору. А я паклічу. Як яе зваць?

— Вера Богадухоўская, — сказаў Нехлюдаў.

Памочнік сматрыцеля быў бялявы малады, з нафарбаванымі вусамі афіцэр, які пашыраў вакол сябе пах кветкавага адэкалону.

— Калі ласка, — звярнуўся ён да Нехлюдава з прыемнай усмешкай. — Цікавіцца нашай установай?

— Але, і цікаўлюся я гэтым чалавекам, які, як мне сказали, зусім без віны патрапіў сюды.

Памочнік павёў плячамі.

— Але, гэта бывае, — спакойна сказаў ён, пачціва ўперад сябе прапускаючы гостя ў шырокі смуродны калідор. — Бывае, і хлусяць яны. Калі ласка.

Дзвёры камер былі адамкнуты, і некалькі арыштантаў было ў калідоры. Ледзь прыкметна ківаючы надзірацелям і пазіраючы скоса на арыштантаў, якія або, прыціскаючыся да сцен, праходзілі ў свае камеры, або, выцягнуўшы руکі па швах і па-салдацку праводзячы вачыма начальства, спыняліся каля дзвярэй, памочнік правёў Нехлюдава цераз адзін калідор, падвёў яго да другога калідора, зачыненага жалезнымі дзвярыма.

Калідор гэты быў вузей, цямней і яшчэ больш смярдзючы, чым першы. У калідоры з абодвух бакоў выходзілі дзвёры, замкнёныя замкамі. У дзвярах былі дзірачки, так званыя вочкі, поўваршка дыаметрам. У калідоры нікога не было, апрача дзядка-надзірацеля з сумным, зморшчаным тваром.

— У каторай Меншоў? — запытаў памочнік надзірацеля.  
— Восьмая налева.

## LII

— Можна паглядзець? — запытаў Нехлюдаў.

— Зрабіце ласку,—з прыемнай усмешкай сказаў памочнік і пачаў нешта запытваць у надзірацеля. Нехлюдаў заглянуў у адну дзірачку: там высокі малады чалавек у адной блізне, з маленькай чорнай бародкай, хутка хадзіў уздоўж ўперад; пачуўшы шолах каля дзвярэй, ён зірнуў, нахмурыўся і прадаўжаў хадзіць.

Нехлюдаў заглянуў у другую дзірачку: вока яго сустрэліася з другім спалоханым вялікім вокам, якое глядзела ў шчыліну: ён адразу ж адхіліўся. Заглянуўшы ў трэцяе вочка, ён убачыў на ложку соннага, вельмі маленькага росту, скурчанага чалавека, з галавой накрытага халатам. У чацвертай камеры сядзеў шырокатвары бледны чалавек, нізка апусціўшы галаву і абапёршыся лакцямі на калені. Пачуўшы крокі, чалавек гэты падняў галаву і паглядзеў. Ва ўсім ablічы, асабліва ў вялікіх вачах, быў выраз безнадзейнага суму. Яго, відавочна, не цікавіла даведацца, хто глядзіць у яго камеру. Хто-б ні глядзеў, ён відавочна не чакаў ні ад каго нічога добрага. Нехлюдаву зрабілася страшна; ён перастаў заглядваць і падышоў да 21-й камеры Меншова. Надзірацель адамкнуў замок і адчыніў дзвёры. Малады, з доўгай шыяй, мускулісты чалавек, з добрымі, круглымі вачыма і маленькой бародкай стаяў каля ложка і з спалоханым тваром, паспешна адзываючы халат, глядзеў на ix. Асабліва здзівілі Нехлюдава добрыя, круглыя вочы, запытальна і спалохана перабягаючыя з яго на надзірацеля, на памочніка і зноў на яго.

— Вось пан хоча пра тваю справу распытаць.

— Пакорліва дзякуем.

— Так, мне рассказвалі пра вашу справу,—сказаў Нехлюдаў, праходзячы ў глыб камеры і спыняючыся каля бруднага акна ў кратах,—і хацелася-б ад вас саміх пачуць.

Меншоў падышоў таксама да акна і адразу-ж пачаў рассказваць, спачатку нясмела паглядаючы на сматрыцеля, потым усё смялей і смялей; калі-ж сматрыцель зусім пайшоў з камеры ў калідор, аддаючы там нейкія загады, ён зусім пасмялеў. Рассказ гэты па мове і манерах быў расказ самага простага, добрага мужыцкага хлопца, і Нехлюдаву было асабліва дзіўна чуць гэты расказ з вуснаў арыштанта ў ганебнай вопратцы і ў турме. Нехлюдаў слухаў і разам з тым аглядаў і ніzkі ложак з саламяным сенніком, і акно з таўстымі жалезнымі кратамі, і брудныя адсырэлія і замазаныя сцены, і ўбогі твар, і постапь няшчаснага, скалечанага мужыка ў котах і халаце, і яму рабілася ўсё сумней і сумней; не хацелася верыць, каб было праўда тое, што рассказваў гэты добрадушны чалавек,—гэта было страшна думаць, штомаглі людзі нізвашота, толькі за тое, што яго-ж пакрыўдзілі, схапіць чалавека і, адзеўши яго ў арыштанцкую вопратку, пасадзіць у гэта жахлівае месца. А між тым яшчэ жахлівей было думаць, каб гэты праўдзівы расказ, з гэтым добрадушным тварам, быў-бы ашуканствам і выдумкай. Рассказ складаўся з того, што цалавальнік неў забаве пасля жаніцьбы адбіў у яго жонку. Ён шукаў за кона ўсюды. Усюды шынкар падкупляў начальства, і яго апраўдвалі. Аднаго разу ён сілком павёў жонку, яна ўцякла наступным днём. Тады ён прышоў патрабаваць сваю жонку. Шынкар сказаў, што жонкі яго няма (а ён бачыў яе, уважаў дзячы), і загадаў яму выйсці. Ён не пайшоў, цалавальнік з работнікам пабілі яго да крыві, а наступным днём загарэўся ў цалавальніка двор. Яго абвінавацілі з маткай, а ён не падпальваў, а быў у кума.

— І сапраўды ты не падпальваў?

— І думкі, пане, не меў. А ён, ліхадзей мой, напэўна сам падпаліў. Казалі, ён толькі застрахаваў. А на нас з маші сказаў, што мы былі, пагражалі яму. Яно так, я той раз аблаяў яго, не выцерпела сэрца. А падпальваць не пад-

пальваў. І не быў там, калі пажар пачаўся. А гэта, ён наўмысля падагнаў да таго дня, калі мы з маткай былі. Сам запаліў для страхоўкі, а на нас сказаў.

— Да няўжо?

— Праўда, перад богам кажу, пане. Будзьце бацькам родным!—Ён хацеў кланяцца ў зямлю, і Нехлюдаў ледзьве стрымаў яго.

— Вывальце, нізвашта гіну,—прадаўжаў ён.

І раптам шокі яго заторгаліся, і ён заплацаў, і, закасаўшы рукаў халата, пачаў выціраць вочы рукавом бруднай кашулі.

— Скончылі?—запытаў сматрыцель.

— Але. Дык не журыцесь; зробім, што можна,—сказаў Нехлюдаў і вышаў. Меншоў стаяў ля дзвярэй, так што надзірацель штурхануў яго дзвярыма, калі зачыняў іх. Пакуль надзірацель замыкаў замок на дзвярах, Меншоў глядзеў у дзірку ў дзвярах.

### LIII

Ідуны назад па шырокаму калідору (быў час абеду, і камеры былі адамкнуты) паміж апранутымі ў светлажоўтыя халаты, кароткія, шырокія нагавіцы і коты людзей, якія прагна глядзелі на яго, Нехлюдавым авалодалі незвычайнія адчуванні—і спагады да тых людзей, якія сядзелі, і жаху і неўразумення перад тымі, хто пасадзілі і трymаюць іх тут, і чамусыці сораму за сябе, за тое, што ён спакойна разглядае гэта.

У адным калідоры прабег нехта, грукаючы котамі, у дверы камеры, і адтуль вышлі людзі і сталі на дарозе Нехлюдаву, кланяючыся яму.

— Загадайце, ваша благароддзе, не ведаю, як называць, рашыць нас як-небудзь.

— Я не начальнік, я нічога не ведаю.

— Усё-адно, скажыце каму, начальству, ці што,—сказаў абураны голас.—Ні ў чым не вінаваты, пакутваем другі месяц.

— Як? Чаму?—запытаў Нехлюдаў.

— Ну вось замкнулі ў турме. Сядзім другі месяц, самі не ведаем, завошта.

— Праўда, гэта выпадкова,—сказаў памочнік сматрыцеля,—за бяспашпартнасць узялі гэтых людзей, і трэба было адаслаць іх у іхнюю губерню, а там турма згарэла, і губерnsкае кіраўніцтва паведаміла нас, каб не дасылаць да іх. Вось мы ўсіх з іншых губерняў разаслалі, а гэтых трymаем.

— Як, толькі таму?—запытаў Нехлюдаў, спыняючыся ў дзвярах.

Натоўп, чалавек 40, усе ў арыштанцкіх халатах, абкружены Нехлюдава і памочніка. Адразу пачалі гаварыць некалькі галасоў. Памочнік спыніў.

— Гаварыце адзін хто-небудзь.

З усіх вылучыўся высокі прыстойны селянін, год пад пяцьдзесят. Ён растлумачыў Нехлюдаву, што іх усіх выслалі і пасадзілі ў турму за тое, што ў іх не было пашпартоў. Пашпарты-ж у іх былі, але толькі пратэрмінаваныя тыдні на два. Кожны год бывалі так пратэрмінаваны пашпарты, і нічога не спаганялі, а цяпер узялі ды вось другі месяц трymаюць тут, як злачынцаў.

— Мы ўсе па каменнай рабоце, усе адной арцелі. Кажуць, у губерні турма згарэла. Дык мы ў гэтым не вінаваты. Зрабіце боскую ласку.

Нехлюдаў слухаў і амаль не разумеў таго, што гаварыў стары прыстойны чалавек, таму што ўся ўвага яго была паглынута вялікай цёмнашэрай шматногай вошшу, якая паўзла паміж валасоў па щацэ прыстойнага мұляра.

— Як-жа гэтак? Няўжо толькі за гэта?—гаварыў Нехлюдаў, звяртаючыся да сматрыцеля.

— Але, начальства зрабіла памылку, іх-бы трэба паслаць на месца жыхарства,—гаварыў памочнік.

Толькі што сматрыцель скончыў, як з натоўпу вылучыўся маленькі чалавечак, таксама ў арыштанцкім халаце, пачаў, дзіўна крывячы ротам, гаварыць аб tym, што іх тут мучаць нізавошта.

— Горш сабак...—пачаў ён.

— Ну, ну, лішняга таксама не размаўляй, маўчи, а то ведаеш...

— Што мне ведаць,—у роспачы пачаў гаварыць маленькі чалавечак.—Хіба мы ў чым вінаваты?

— Маўчацы!—крыкнуў начальнік, і маленькі чалавечак замаўчаў.

„Што-ж гэта такое?“—гаварыў сабе Нехлюдаў, выходзячы з камеры, як быццам ідуучы скрэзъ строй міма сотні вачэй арыштантатаў, якія выглядалі з-за дзвярэй і супстракаліся на дарозе.

— Няўжо сапраўды трymаюць так праста невінаватых людзей?—вымавіў Нехлюдаў, калі яны вышлі з калідора.

— Што-ж скажаце рабіць? Але толькі і багата яны хлусяць. Паслухаеш іх—усе невінаваты,—гаварыў памочнік сматрыцеля.

— Але-ж гэтая не вінаваты ні ў чым.

— Гэта яшчэ невядома. Але толькі народ вельмі папсанавы. Без строгасці немагчыма. Ёсьць гэткія тыпы пахабныя, таксама пальца ў рот не кладзі. Вось учора дваіх прымушаны былі пакараць.

— Як пакараць?—сказаў Нехлюдаў.

— Розгамі пакаралі згодна прадпісання...

— Але-ж цялеснае пакаранне адменена.

— Не для пазбаўленых праў. Гэтая падлягаюць.

Нехлюдаў успомніў усё, што ён бачыў учора, чакаючы ў сенцах, і зразумеў, што пакаранне адбывалася іменна ў той час, калі ён чакаў, і яго з асаблівай сілай ахапіла тое змешанае пачуццё цікаўнасці, суму, неўразумення і маральнаі моташнасці, пераходзячай амаль у фізічную моташнасць, якое надыходзіла і раней, але ніколі з гэткай сілай не ахапляла яго.

Не слухаючы памочніка сматрыцеля і не гледзячы вакол сябе, ён паспешна вышаў з калідора і накіраваўся ў кантору. Сматрыцель быў у калідоры і, заняўшыся іншымі справамі, забыў выклікаць Богадухоўскую. Ён успомніў, што абяцаў выклікаць яе, толькі тады, калі Нехлюдаў увайшоў у кантору.

— Зараз я пашлю за ёю, а вы пасядзіце,—сказаў ён.

Кантора змяшчалася ў двух пакоі, з вялікай аблезлай печкай і двумя бруднымі вокнамі, стаяла ў адным кутку чорная мерка для вымервання росту арыштантаў, у другім кутку вісеў—звычайная прыналежнасць усіх месцаў катавання, нібы для глумлення з яго вучэння,—вялікі абраз хрыста. У гэтым першым пакоі стаяла некалькі надзірацеляў. У другім-жа пакоі сядзелі каля сценаў і асобнымі групамі ці паракамі чалавек дваццаць мужчын і жанчын і паціху гутарылі. Каля акна стаяў пісьмовы стол.

Сматрыцель сеў каля пісьмовага стала і прапанаваў Нехлюдаву крэсла, што стаяла побач. Нехлюдаў сеў і пачаў разглядаць прысутных.

Раней за ёсё ён звярнуў увагу на маладога чалавека ў кароткай жакетцы з прыемным тварам, які, стоячы перад немаладой ужо чорнабровай жанчынай, нешта горача і з жэстамі рук гаварыў ёй. Побач сядзеў стары чалавек у сініх акулярах і нерухома слухаў, трymаючи за руку маладую жанчыну ў арыштанцкім адзенні, якая нешта расказвала яму. Хлопчык-рэаліст з утаропленым спалоханым выглядам твара, не адводзячы вачэй глядзеў на старога. Недалёка ад іх, у кутку, сядзела парака закаханых: яна была з кароткімі валасамі і з энергічным тварам, бялявая, прыгожая, зусім маладзенъская дзяўчына ў модным плаці; ён—з тонкімі рысамі твара і кучаравымі валасамі прыгожы юнак у гутаперчавай куртачцы. Яны сядзелі ў кутку і шапталіся, напэўна млеючы ад кахання. Бліжэй-жа ўсіх да стала сядзела сівая ў чорным адзенні жанчына, відаць маці. Яна глядзела прагна на маладога чалавека з сухотным выглядам у такой самай куртачцы і хацела нешта сказаць, але не магла вымавіць ад слёз: і пачынала і спынялася. Малады чалавек трymаў у руках паперку і, відаць, не ведаючы, што яму рабіць, з сярдзітым тварам перагінаў і камячыў яе. Каля іх сядзела поўная, румянная, прыгожая дзяўчына з вельмі пукатымі вачымі, у шэрым плаці і пелярынцы. Яна сядзела побач з заплаканай маці і ласкова гладзіла яе плечы. Усё было прыгожа ў гэтай дзяўчыны: і вялікія

белыя рукі, і кучаравыя абстрыжаныя валасы, і моцныя нос і губы; але галоўнай прывабнасцю яе твара былі карыя, барамовыя, добрыя, праўдзівые вочы. Прыгожая вочы яе адарваліся ад твара маші ў туу мінуту, калі ўвайшоў Нехлюдаў, і сустрэліся з яго поглядам. Але адразу-ж яна адварнулася, і нешта пачала гаварыць маші. Недалёка ад закаханай паракі сядзеў чорны калматы чалавек з панурым тварам і сядзіта гаварыў нешта безбародому наведвальніку, падобнаму да скапца. Нехлюдаў сеў побач з сматрыцелям і з напружанай ціканаўсцю глядзеў вакол сябе. Яго забавіў гладка стрыжаны дзіцёнак-хлопчык, які падышоў да яго і тоненъкім галаском звярнуўся да яго з запытаннем:

— А вы каго чакаец?

Нехлюдава здзівіла запытанне, але, зірнуўшы на хлопчыка і ўбачыўши сур'ёзны, удумлівы твар з уважлівымі, жывымі вачымі, сур'ёзна адказаў яму, што чакае знаёмую жанчыну.

— Што-ж, яна вам сястра?—запытаў хлопчык.

— Не, не сястра,—адказаў здзіўлены Нехлюдаў.—А ты, з кім тут?—запытаў ён хлопчыка.

— Я з мамай. Яна палітычная,—з гонарам сказаў хлопчык.

— Мар'я Паўлаўна, вазьміце Колю,—сказаў сматрыцель, знайшоўши, відаць, процізаконным размову Нехлюдава з хлопчыкам.

Мар'я Паўлаўна, тая самая прыгожая дзяўчына з барановымі вачымі, на якую звярнуў увагу Нехлюдаў, усталала на ўвесі свой высокі рост і моцнай, шырокай, амаль мужчынскай хадой падышла да Нехлюдава і хлопчыка.

— Што ён у вас пытаецца, хто вы?—запытала яна ў Нехлюдава, злёгку ўсміхаючыся і даверліва глядзячы яму ў вочы так проста, нібы не магло быць сумнення ў тым, што яна з усімі была, ёсць і павінна быць у простых, ласкавых брацкіх адносінах.—Яму ўсё патрэбна ведаць,—сказала яна і зусім усміхнулася ў твар хлопчыку гэткай добраі, мілай усмешкай, што і хлопчык і Нехлюдаў—абодва мімаволі ўсміхнуліся на яе усмешку.

— Але, пытаўся ў мяне, да каго я.

— Мар'я Паўлаўна, нельга размаўляць з староннімі. Вы-ж ведаецце,—сказаў сматрыцель.

— Добра, добра,—сказала яна і, узяўшы сваёй вялікай белай рукой за ручку Колю, які не зводзіў з яе вачэй, вярнулася да маці сухотнага.

— Чый-жа гэта хлопчык? — запытаў Нехлюдаў ужо ў сматрыцеля.

— Палітычнай адной, ён у турме і нарадзіўся,—адказаў сматрыцель з некаторым задавальненнем, нібы паказваючы рэдкасць сваёй установы.

— Няўжо?

— Але, вось цяпер едзе ў Сібір з маці.

— А гэта дзяўчына?

— Не магу вам адказваць,—сказаў сматрыцель, паводзячы плячыма.—А вось і Богадухоўская.

## LV

З задніх дзвярэй вёrtкай хадою вышла маленъкая стрыжаная, худая, жоўтая Вера Ефрэмаўна, з сваімі вялікімі добрымі вачымі.

— Ну, дзякую, што прышлі,—сказала яна, паціскаючы руку Нехлюдава.—Успомнілі мяне? Сядзем.

— Не думаў вас знайсці гэтак.

— О, мне добра! Так добра, так добра, што лепшага і не жадаю,—гаварыла Вера Ефрэмаўна, як заўсёды, спалохана гледзячы сваімі велізарнымі добрымі круглымі вачымі на Нехлюдава і верцячы жоўтай тонкай-тонкай жылістай шыяй, якая выпіралася з-за ўбогіх, памятых і брудных каўнерчыкаў коftачкі.

Нехлюдаў пачаў пытацца аб tym, як яна апынулася ў гэтым становішчы. Адказваючы яму, яна з вялікім ажыўленнем пачала расказваць аб сваёй справе. Мова яе была перрасычана іншаземнымі словамі аб прапагандаванні, аб дэзарганізацыі, аб групах і секцыях і падсекцыях, аб якіх яна была, відаць, зусім упэўнена, што ўсе ведалі, а аб якіх Нехлюдаў ніколі не чуў.

Яна рассказала яму, відаць, зусім упэўненая, што яму вельмі цікава і прыемна ведаць усе тайны народавольства. Нехлюдаў-жа глядзеў на яе ўбогую шыю, на рэдкія зблытаныя валасы і здзіўляўся, навошта яна ўсё гэта рабіла і расказала. Яму было шкада яе, але зусім не так, як было шкада Меншова мужыка, які без усякай віны з яго боку сядзеў у смярдзючай турме. Яе было шкада больш за ўсё за ту ю відавочную блытаніну, што была ў яе галаве. Яна, напэўна, лічыла сябе герайній, гатовай ахвяраваць жыццё для поспехаў сваёй справы, а tym часам бадай і не раслумачыла-б, з чаго складалася гэта справа і ў чым поспех яе.

Справа, аб якой хацела гаварыць Вера Ефрэмаўна з Нехлюдавым, была ў tym, што адна таварышка яе, нехта Шустава, якая нават і не належала да іхняй падгрупы, як яна казала, была скоплена пяць месяцаў перад гэтым разам з ёю і пасаджана ў Петрапаўлаўскую крэпасць толькі таму, што ў яе знайшлі кнігі і паперы, перададзеныя ёй на хаванне. Вера Ефрэмаўна лічыла сябе часткова вінаватай у зняволенні Шуставай і ўпрашала Нехлюдава, які меў сувязі, зрабіць усё магчымае для таго, каб вызваліць яе. Другая справа, аб якой прасіла Богадухоўская, была ў tym, каб дамагчыся зняволенаму ў Петрапаўлаўскай крэпасці Гуркевічу дазволу на спатканне з бацькамі і на атрыманне навуковых кніжак, якія яму патрэбны былі для яго вучоных заняткаў.

Нехлюдаў абяцаў паспрабаваць зрабіць усё магчымае, калі будзе ў Пецербургу.

Сваю гісторыю Вера Ефрэмаўна расказала так, што яна, скончыўши акушэрскія курсы, зышлася з партыйнай народавольцаў і працавала з імі. Спачатку ішло ўсё добра, пісалі пракламацыі, прапагандавалі на фабриках, але потым скапілі адну выдатную асобу, захапілі паперы і пачалі ўсіх браць.

— Узялі і мяне, і вось цяпер высылаюць...—скончыла яна сваю гісторыю.—Але гэта нічога. Я адчуваю сябе вельмі добра, самапачуццё алімпійскае,—сказала яна і ўсміхнулася жаласнай усмешкай.

Нехлюдаў запытаў пра дзяўчыну з барановымі вачымі. Вера Ефрэмаўна расказвала, што гэта дачка генерала, даўно ўжо належыць да рэвалюцыйнай партыі і папалася за тое, што ўзяла на сябе стрэл у жандара. Яна жыла на канспіратыўнай кватэры, у якой быў друкарскі станок. Калі ўначы прышлі з вобыскам, дык жыхары кватэры парашылі абараняцца, пагасілі агонь і пачалі знішчаць доказы. Паліцэйскія ўварваліся, і тады адзін з змоўнікаў стрэліў і парапіў смяртэльна жандара. Калі пачалі дапытваць, хто страліў, яна сказала, што страліла яна, не гледзячы на тое, што ніколі не трымала ў руцэ рэвалтьвера і павука не заб'е. І так і асталося. І цяпер ідзе на катаргу.

— Альтруістычная, добрая асоба...—спагадліва сказала Вера Ефрэмаўна.

Трэцяя справа, аб якой хацела гаварыць Вера Ефрэмаўна, была адносна Маславай. Яна ведала, як усё было вядома ў астрозе, гісторыю Маславай і дачыненне да яе Нехлюдаў, і раіла хадайнічаць аб пераводзе яе да палітычных або, прынамсі, у сядзелкі ў больніцу, дзе цяпер асабліва багата хворых і патрэбны работніцы. Нехлюдаў падзякаў ёй за параду і сказаў, што будзе старацца скарыстаць яе.

## LVI

Размову іхнюю спыніў сматрыцель, які падняўся і сказаў, што час спаткання скончыўся, і трэба разыходзіцца. Нехлюдаў устаў, развітаўся з Верай Ефрэмаўнай і адышоў да дзвярэй, ля якіх спыніўся, назіраючы тое, што адбылася перад ім.

— Панове, пара, пара,—гаварыў сматрыцель, то ўстаячы, то зноў сідаючы.

Патрабаванне сматрыцеля выклікала ў прысутных у пакой—і ў зняволеных і наведвальніках—толькі асабліве ажыўленне, але ніхто і не думаў разыходзіцца. Некаторыя ўстали і гаварылі стоячы. Некаторыя прадаўжалі сядзець і гутарыць. Некаторыя пачалі развітвацца і плакаць. А асабліва жаласлівай была маці з сухотным сынам. Малады члавек усё круціў паперку, і твар яго рабіўся ўсё больш і

Больш злосным,—гэткія вялікія былі намаганні, якія ён рабіў, каб не заразіцца матчыным пачуццем. А маці, пачуўши, што трэба развітвацца, лягла яму на плячо і рыдала, сапучы носам. Дзяўчына з барановымі вачамі—Нехлюдаў мімаволі сачыў за ёю—стаяла перад маці, якая рыдала, і нешта заспакойваючы гаварыла ёй. Стары ў сініх акулярах, стоячы, трymаў за руку сваю дачку і ківаў галавой на тое, што яна гаварыла. Маладыя закаханыя ўсталі і трymаліся за рукі, моўчкі гледзячы адзін аднаму ў очы.

— Вось гэтым адным весела,—сказаў, паказваючы на закаханую парачку, малады чалавек у кароткай жакетцы, стоячы каля Нехлюдава, таксама, як і ён, гледзячы на тых, што развітваліся.

Адчуваючы на сабе погляды Нехлюдава і маладога чалавека, закаханыя—малады чалавек у гутаперчавай куртыцы і бялявая прыгожая дзяўчына—выцягнулі счэпленыя рукі, захілліся назад, і смеючыся пачалі кружыцца.

Сёння ўвечары жэніцца тут, у турме, і яна з ім ідзе ў Сібір,—сказаў малады чалавек.

— Ён што-ж?

— Катаржны. Хаця яны павесяляцца, а то надта ўжо балюча слухаць,—дадаў малады чалавек у жакетцы, прыслухоўваючыся да рыданняў маткі сухотнага.

— Панове! Калі ласка, калі ласка! не прымушайце мяне ўжыць заходы строгасці,—гаварыў сматрыцель, паўтараючы некалькі разоў адно і тое-ж самае.—Калі ласка, ды ну, калі ласка!—гаварыў ён слаба і нерашуча.—Што гэта? Ужо даўно пара. Гэтак-жа немагчыма. Я апошні раз кажу,—паўтараў ён панура, то закурваючы, то гасячы сваю марыландскую папяроску.

Відавочна было, што, як і дасканалы і іншыя стары і прывычны былі довады, якія дазвалялі людзям рабіць зло іншым, не адчуваючы сябе за яго адказнымі, сматрыцель не мог не ўсведамляць, што ён адзін з вінавайцаў таго гора, якое праяўлялася ў гэтым пакоі; і яму, відаць, было дужа цяжка.

Урэшце зняволенія і наведвальнікі пачалі разыходзіцца: адны праз унутраныя, другія праз знадворныя дзвёры.

Прайшлі мужчыны—у гутаперчавых куртках, і сухотны, і чорны калматы; пайшла і Мар'я Паўлаўна з хлопчыкам, што нарадзіўся ў турме.

Пачалі выходзіць і наведвальнікі. Пайшоў цяжкою хадою стары ў сініх акулярах, за ім пайшоў і Нехлюдаў.

— Але, дзіўныя парадкі,—нібы прадаўжаў перапыненую размову гаваркі малады чалавек, спускаючыся з Нехлюдавым разам са сходак.—Дзякаваць трэба, што капитан—добрая чалавек, не трymаецца правілаў. Усе паговораць—адпачнучь душою.

— Хіба ў іншых турмах няма гэткіх спатканняў?

— І-і! Нічога падобнага. Але ці жадаеце па аднаму, ды яшчэ праз краты.

Калі Нехлюдаў, размаўляючы з Медынцэвым—гэтак адракамендаваў сябе гаваркі малады чалавек,—сышоў у сенцы, да іх падышоў з стомленым выглядам сматрыцель.

— Так, калі хочаце бачыць Маславу, дык калі ласка заўтра,—сказаў ён, відавочна жадаючы быць ветлівым з Нехлюдавым.

— Вельмі добра,—сказаў Нехлюдаў і паспяшыў выйсці.

Жахлівымі былі, відавочна, нявінныя пакуты Меншова—і не гэтак яго фізічныя пакуты, як тое неўразуменне, тая недаверлівасць да добра і да бога, якія ён павінен быў адчуваць, бачачы жорсткасць людзей, што без дай прычыны мучылі яго; жахліва была ганьба і пакуты, накладзеныя на гэтыя сотні ні ў чым невінаватых людзей толькі таму, што ў паперы не гэтак напісаны; жахлівы гэтыя адурэлыя надзірацелі, занятыя мучаннем сваіх братоў і ўпэўненыя, што яны робяць і добрую і карысную справу. Але жахлівейшым за ўсё здаўся яму гэтыя стараваты і слабы здароўем і добры сматрыцель, які павінен разлучаць маці з сынам, бацьку з дачкой—дакладна гэткіх самых-жа людзей, як ён сам і яго дзеци.

„Навошта гэта?“ запытаў сябе Нехлюдаў, перажываючы цяпер у вышэйшай ступені тое пачуццё маральнае моташнасці, якая пераходзіла ў фізічную моташнасць, якую ён заўсёды адчуваў у турме, і не знаходзіў адказу.

Наступным днём Нехлюдаў паехаў да адваката і расказаў яму справу Меншовых, просячы ўзяць на сябе абарону. Адвакат выслушаў і сказаў, што паглядзіць справу, і калі ёсё гэтак, як гаворыць Нехлюдаў, што вельмі магчыма, дык ён без усякай узнагароды возьмечца за абарону. Нехлюдаў, тым часам, расказаў аб арыштованых 130 чалавеках па непараразуменню і запытаў, ад каго гэта залежыць, хто вінаваты. Адвакат памаўчаў, відаць, жадаючы адказаць дакладна.

— Хто вінават? Ніхто,—сказаў ён рашуча.—Скажыце пракурору—ён скажа, што вінават губернатар, скажыце губернатору—ён скажа, што вінават пракурор. Ніхто не вінават.

— Я зараз паеду да Масленнікава і скажу яму.

— Ну-с, гэта дарэмна,—усміхаючыся, адказаў адвакат.—Гэта такая—ён не сваік і не прыяцель?—гэта такая, дазвольце сказаць, дубіна і разам з тым хітрая сказіна.

Нехлюдаў, успомніўшы, што гаварыў Масленнікаў пра адваката, нічога не адказаў і, развітаўшыся, паехаў да Масленнікава.

Масленнікава Нехлюдаву трэба было прасіць аб двух рэчах: аб пераводзе Маславай у больніцу і аб 130 бяспашпартных, якіх без віны трymалі ў турме. Як ні цяжка яму было прасіць чалавека, якога ён не паважаў,—гэта было адзіным сродкам дасягнуть мэты, і трэба было прайсці праз гэта.

Пад'язджаючы да дома Масленнікава, Нехлюдаў убачыў каля ганку некалькі экіпажаў: пралёткі, каляскі і карэты, і ўспомніў, што якраз сёня быў той прыймовы дзень жонкі Масленнікава, у які ён прасіў яго прыехаць. У той час, калі Нехлюдаў пад'язджаў да дома, адна карэта стаяла каля пад'езда, і лёкай у капелюшы з какардай і пелярынцы падсаджваў з парогу ганка даму, якая падхапіла свой шлейф і адкрыла чорныя тонкія шыкалаткі ў туфлях. Сярод тых экіпажаў, што ўжо стаялі, ён пазнаў закрытае ландо Карчагіных. Сівы румяны кучар пачціва і ветліва

зняў капялюш, як асабліва знаёману пану. Не паспей Нехлюдаў запытаць швейцара аб tym, дзе Mixail Іванавіч (Масленнікаў), як ён сам паказаўся на дыванавых сходнях, праводзячы вельмі важнага госця, гэтага, якога ён праводзіў ужо не да пляцоўкі, а да самага нізу. Вельмі важныя ваенныя госць гэты, ідучы, гаварыў па-французску аб алегры на карысць прытулкаў, якія адкрываюцца ў горадзе, выказваючы думку, што гэта добры занятак для дам: „і ім весела, і гроши збіраюцца“.

— Qu'elles s'amusent et que le bon dieu les bénisse...<sup>1</sup>. А, Нехлюдаў, добры дзень! Нешта даўно вас не відаць? — прывітаў ён Нехлюдава.—Allez presenter vos devoirs à madame<sup>2</sup>. I Карчаўны тут. Et Nadine Bukshevdene. Toutes les Jolies femmes de la ville<sup>3</sup>, —сказаў ён, падстаўляючы і крыху прыўзнімаючы свае ваенныя плечы пад падаваемы яму яго-ж пышным, з залатымі галунамі лёкаем, шынель.— Au revoir, mon cher!<sup>4</sup>—Ён паціснуў яшчэ руку Масленнікаву.

— Ну, хадзем наверх, як я рад! —узрушуна пачаў гаварыць Масленнікаў, падхапляючы пад руку Нехлюдава, і не гледзячы на сваю карпуленцыю, хутка павёў яго наверх.

Масленнікаў быў у асабліва радасным узрушеным настроем, прычынай якога была звернутая на яго ўвага важнай асобай. Здавалася, служачы ў гвардэйскім, блізкім да царскай фаміліі палку, Масленнікаву час ужо прызвычаіцца быва блізкасці з царской фаміліяй, але, відаць, подласць толькі ўзмацняеца паўтарэннем, і кожны гэтакі выказ увагі прыводзіў Масленнікава ў гэткае самае захапленне, якое прыходзіць да ласкавага сабачкі пасля таго, як гаспадар пагладзіць, патрэпле, пачэша яго за вушамі. Ён матляе хватом, сціскаеца, круціцца і шалёна носіцца кругамі. Тоё самае гатоў быў зрабіць Масленнікаў. Ён не заўважаў сур-

<sup>1</sup> Хай вяселяцца і хай блаславіць іх бог...

<sup>2</sup> Ідзіце выкажыце шанаванне гаспадыні.

<sup>3</sup> I Надзіна Буксгейдзен. Усе гарадскія красуні.

<sup>4</sup> Да пабачэння, дарагі мой!

ёзнага выразу твара Нехлюдава, не слухаў яго і нястрымна вёў яго ў гасціную, так што нельга было адмовіцца, і Нехлюдаў ішоў з ім.

— Справа потым; што загадаеш—усё зраблю,—гаварыў Масленнікаў, праходзячы з Нехлюдавым праз залу.—Паведамце *генеральши*, што князь Нехлюдаў,—нахаду сказаў ён лёкаю; лёкай інаждзю, выпярэджаючы іх, рушыў уперад.—*Vous n'avez qu'à ordonner*<sup>1</sup>. Але жонку пабач абавязкова. Мне і то нагарэла за тое, што я той раз не прывёў цябе.

Лёкай паспей ужо паведаміць, калі яны ўвайшлі, і Анна Ігнац'еўна, віцэ-губернатарша, генеральша, як яна называла сябе, ужо з змяючай усмешкаю нахілілася да Нехлюдава з-за шляпак і галоў, што акружалі яе каля канапы. На другім канцы гасцінай каля стала з чаэм сядзелі пані і стаялі мужчыны—ваенныя і штацкія, і чулася безупынная траскатня мужчынскіх і жаночых галасоў.

— *Enfin!*<sup>2</sup> Што-ж гэта вы нас ведаць не хочаце? Чым мы вас пакрыўдзілі?

Гэткімі словамі, якія прадугледжвалі інтымнасць паміж ёю і Нехлюдавым, каторый ніколі не было, сустрэла яго Анна Ігнац'еўна.

— Вы знаёмы? Знаёмы? Мадам Беляўская, *Mikhail Iванович* Чэрноў. Сядайце бліжэй.

— *Mici, venez donc à notre table. On vous apportera votre thé*<sup>3</sup>... І вы...—звярнулася яна да афіцэра, які гаварыў з *Mici*, відаць забыўшы яго імя,—калі ласка, сюды. Чаю, князь, загадаець?

— Ні за што, ні за што не згаджуся: яна праста не любіла,—гаварыў жаночы голас.

— А любіла піражкі.

— Заўсёды недарэчныя жарты,—смеючыся, заступілася другая дама ў высокім капелюшы, на якім зіхацелі шоўк, золата і каменні.

<sup>1</sup> Трэба толькі табе загадаць.

<sup>2</sup> Нарэшце!

<sup>3</sup> Ідзіце да нашага стала. Вам сюды пададуць чай...

— C'est excellent<sup>1</sup>—гэта вафелькі, і лёгка. Падайце яшчэ сюды.

— Што-ж, хутка едзеце?

— Ды ўжо сёння апошні дзень. Таму мы і прыехалі.

— Такая цудоўная вясна, так хораша цяпер у вёсцы!

Mici ў капелюшы і нейкім цмяна-паласатым плацці, якое без складак ахоплівала яе тонкі стан, быццам яна радзілася ў гэтым плацці, была вельмі прыгожай. Яна пачырванела, убачыўши Нехлюдава.

— А я думала, што вы паехалі,—сказала яна яму.

— Амаль паехаў,—сказаў Нехлюдаў.—Справы затрымліваюць. Я і сюды прыехаў па справе.

— Заязджайце да мама. Яна вельмі хоча вас бачыць,—сказала яна і, адчуваючы, што яна хлусіць, і ён разумее гэта, пачырванела яшчэ больш.

— Бадай не паспело,—панура адказаў Нехлюдаў, стараючыся зрабіць выгляд, што не заўважыў, як яна пачырванила.

Mici сядзіта нахмурылася, павяла плячыма і зварнулася да элегантнага афіцэра, які падхапіў у яе з рук пустую чашку, чапляючы шабляй за крэсла, мужна перанёс яе на другі стол.

— Вы павінны таксама афяраваць на прытулак.

— Але я і не адмаўляюся, але хачу зберагчы ўсю сваю шчодрасць да алегры. Там я выкажу сябе ўжо на ўсю сілу.

— Ну, глядзіце!—пачуўся яўна ненатуральна вясёлы голас.

Прыймовы дзень быў бліскучы, і Анна Ігнац'еўна была ў захапленні.

— Мне Mіка гаварыў, што вы заняты ў турмах. Я вельмі разумею гэта,—гаварыла яна Нехлюдаву.—Mіка (гэта быў яе тоўсты муж, Масленнікаў) можа мець і іншыя недахопы, але вы ведаецце, які ён добры. Усе гэтыя няшчасныя зняволеныя—яго дзеци. Ён інакш не глядзіць на іх. Il est d'une bonte...<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Надзвычайна добра.

<sup>2</sup> Ён такі добры.

Яна спынілася, не знайшоўши слоў, якія маглі-б выка-  
заць bonheur таго яе мужа, па загаду якога секлі людзей, і  
адразу-ж, усміхаючыся, звярнулася да старой зморшчанай  
бабулі ў ліловых бантах, якая ўваходзіла ў пакой.

Пагаварыўши, колькі патрэбна было, і так беззмястоўна,  
як таксама патрэбна было для таго, каб не парушыць  
прыстойнасці, Нехлюдаў устаў і падышоў да Масленнікава.

— Так, калі ласка, можаш ты мяне выслушаць?

— Ах, праўда! Ну што-ж? Хадзем сюды.

Яны ўвайшлі ў маленькі японскі габінецік і селі ля  
акна.

### LVIII

— Ну-с, je suis à vous<sup>1</sup>. Хочаш курыць? Толькі пача-  
кай, як-бы нам тут не папсаваць,—сказаў ён і прынёс по-  
пельніцу.—Ну-с?

— Я да цябе з двума справамі.

— Вось як.

Твар Масленнікава зрабіўся панурым і сумным. Усе  
сляды таго ўзрушэння сабачкі, у якога гаспадар пачасаў за  
вушамі, прайшлі без следу. З гасцінай даносіліся галасы.  
Адзін жаночы гаварыў: „jamais, jamais je ne croirais“<sup>2</sup>, а  
другі, з іншага боку, мужчынскі, нешта расказваў, усё  
паўтараючи: і „la comtesse Voronzoff. i Victor Apraksine“<sup>3</sup>.  
З трэцяга боку чуўся толькі гул галасоў і смех. Масленнікаў  
прыслушоўваўся да таго, што рабілася ў гасцінай, слухаў  
і Нехлюдава.

— Я зноў пра ту самую жанчыну,—сказаў Нехлюдаў.

— Але, нявінна засуджаная. Ведаю, ведаю.

— Я прасіў-бы перавесці яе служанкай у больніцу. Мне  
казалі, што гэта можна зрабіць.

Масленнікаў сціснуў губы і задумаўся.

— Бадай ці можна,—сказаў ён.—Але-ж я паруюся і за-  
тра тэлеграфую табе.

<sup>1</sup> Я ў тваім распараджэнні.

<sup>2</sup> Ніколі, ніколі не паверу.

<sup>3</sup> Графіня Варанцова і Віктар Апраксін.

— Мне казалі, што там шмат хворых, і патрэбны памошніцы.

— Ну, так, ну так. Ба ўсякім выпадку я паведамлю цябе.

— Калі ласка,—сказаў Нехлюдаў.

З гасцінай пачуўся агульны і нават натуральны смех.

— Гэта ўсё Віктар,—сказаў Масленнікаў, усміхаючыся:—ён надзвычай жартуе, калі бывае ў гуморы.

— А яшчэ,—сказаў Нехлюдаў:—цяпер у турме сядзяць 130 чалавек толькі за тое, што іхнія пашпарты пратэрмінаваны. Іх трymаюць месяц тут.

І ён расказаў прычыны, з-за якіх іх трymаюць.

— Як-жы ты даведаўся пра гэта?—запытаў Масленнікаў, і на твары яго раптам выказаліся неспакой і незадавальненне.

— Я хадзіў да падсуднага, і мяне ў калідоры абступілі гэтыя людзі і прасілі...

— Да якога падсуднага ты хадзіў?

— Селянін, які нявінна адвінавачваецца і да якога я запрасіў адваката. Але не ў гэтым справа. Няўжо гэтыя людзі, ні ў чым не вінаватыя, знаходзяцца ў турме толькі за тое, што тэрмін іхніх пашпартоў прапушчаны і...

— Гэта справа пракурора,—з прыкрасцю перабіў Масленнікаў Нехлюдава.—Вось ты гаворыш: суд хуткі і правільны. Абавязак таварыша пракурора—наведваць турму і даведвацца, ці «законна трymаюць зняволеных. Яны нічога не робяць: гуляюць у вінт.»

— Дык ты нічога не можаш зрабіць?—панура сказаў Нехлюдаў, успамінаючи слова адваката аб tym, што губернатар будзе звалъваць на пракурора.

— Не, я зраблю. Я даведаўся зараз.

— Для яе-ж горш. C'est un souffre-douleur<sup>1</sup>,—чуўся з гасцінай голас жанчыны, відаць зусім абыякавай да таго, што яна казала.

— Тым лепш, я і гэту вазьму,—чуўся з другога боку ігрывы голас мужчыны і ігрывы смех жанчыны, якая нешта не давала яму.

<sup>1</sup> Гэта пакутніца.

— Не, не, ніколі,—гаварыў жаночы голас.

— Даў вось, я зраблю ўсё,—паўтарыў Масленнікаў, гасячы папяроску сваёй белай рукой з бірузовым пярсцёнкам,—а цяпер пойдзем да дам.

— Але, яшчэ вось што,—сказаў Нехлюдаў, не ўваходзячы ў гасціную і спыняючыся каля дзверы.—Мне казалі, што ўчора ў турме каралі цялесна людзей. Ці праўда гэта?

Масленнікаў пачырванеў.

— Ах, ты пра гэта? Не, топ *cher*, зусім цябе не трэба пускаць, ты ўсюды лезеш. Хадзем, хадзем. *Annette* кліча нас,—сказаў ён, падхопліваючы яго пад руку і выказваючы зноў гэткае-ж узбуджэнне, як і пасля важнай асобы, але толькі цяпер ужо не радаснае, а трывожнае.

Нехлюдаў вырваў сваю руку з яго і, нікому не кланяючыся і нічога не гаворачы, з панурым выглядам прайшоў цераз гасціную, залу, і, міма лёкаяў, якія выбеглі на сустрач, у прадпакой і на вуліцу.

— Што з ім? Што ты яму зрабіў?—запытала ў мужа *Annette*.

— Гэта *à la française*<sup>1</sup>,—сказаў нехта.

— Які гэта *à la française*, гэта *à la zoulou*<sup>2</sup>.

— Ну, але ён заўсёды быў гэткі.

Нехта падняўся, нехта прыехаў, і шчабятанні пайшлі сваёй чаргой: грамада карысталася эпізодам з Нехлюдавым, як зручнай тэмай для размовы на сёнешнім *Jour fixe*'a.

На другі дзень пасля наведвання Масленнікава Нехлюдаў атрымаў ад яго на тоўстай глянцевітай з гербам і пячаткамі паперы ліст цудоўным цвёрдым почыркам аб tym, што ён напісаў аб пераводзе *Маславай* у больніцу ўрачу, і што, напэўна, жаданне яго будзе выканана. Было падпісане: „любячы цябе старши таварыш”, і пад подпісам „Масленнікаў” быў зроблены па-мастацку, вялікі і цвёрды росчарк.

— Дураны!—не мог утрыманца, каб не сказаць Нехлюдаў, асабліва за тое, што ў гэтым слове „таварыш” ён ад-

<sup>1</sup> Па-французску.

<sup>2</sup> Па-зулуску.

чуваў, што Масленнікаў рабіў яму ласку, г. зн., не гледзячы на тое, што займаў самую маральна-брудную і ганебную пасаду, лічыў сябе вельмі важным чалавекам і думаў, калі не пальсціць, дык паказаць, што ён усё-ж такі не-вельмі ганарыцца сваёй веліччы, называючы сябе яго таварышом.

## LIX

Адзін з самых звычайных і пашыраных забабонаў тое, што кожны чалавек мае толькі свае пэўныя ўласцівасці, што бывае чалавек добры, злы, разумны, дурны, энергічны, апатычны і т. д. Людзі не бываюць гэткімі. Мы можам сказаць пра чалавека, што ён часцей бывае добрым, чым злым, часцей разумным, чым дурным, часцей энергічным, чым апатычным і, наадварот; але будзе няправіда, калі мы скажам пра аднаго чалавека, што ён добры, або разумны, а пра другога, што ён злы або дурны. А мы заўсёды гэтак падзяляем людзей. І гэта няправільна. Людзі, як рэкі: вада ва ўсіх аднолькавая і ўсюды тая самая, але кожная рака бывае то вузкая, то быстрая, то шырокая, то ціхая, то чистая, то халодная, то каламутная, то цёплая. Гэтак і людзі. Кожны чалавек носіць у сабе зародкі ўсіх уласцівасцей чалавечых, і часам выяўляе адны, часам другія, і бывае часта зусім не падобен на сябе, астаючыся, тым часам, адным і самім сабою. У некаторых людзей гэтыя змены бываюць асабліва рэзкімі. І да гэткіх людзей належала Нехлюдаў. Змены гэтыя адбываліся ў ім і ад фізічных, і ад духоўных прычын. І гэткая змена адбылася ў ім цяпер.

Тое пачуццё ўрачыстасці і радасці аднаўлення, якое ён перажываў пасля суда і пасля першага спаткання з Кацюшай, прыйшло зусім і замянілася пасля апошняга спаткання страхам, нават брыдкасцю да яе. Ён парашыў, што не пакіне яе, не зменіць свайго рашэння ажаніцца з ёю, калі толькі яна захоча гэтага; але гэта было яму цяжка і балюча.

Наступным днём пасля свайго наведвання Масленнікава ён зноў паехаў у турму, каб пабачыць яе.

Сматрыцель дазволіў спатканне, але не ў канторы і не ў адвакацкай, а ў пакой жаночага аддзялення. Не гледзячы

на сваю добрадушнасць, сматрыцель быў стрыманей, чым раней, з Нехлюдавым; відаць, размовы з Масленнікам мелі вынікам прадпісанне тримацца больш асцярожна з тэтым наведвальнікам.

— Бачыцца можна,—сказаў ён,—толькі, калі ласка, на-конт грошай, як я прасіў вас... А што датычыцца пераводу яе ў больніцу, як пісала яго сіяцельства, дык гэта можна, і доктар згодзен. Толькі яна сама не хоча, гаворыць: „вельмі мне трэба за паскуднікамі гаршкі выносіць...“ Гэта-ж, князь, такі народ,—дадаў ён.

Нехлюдаў нічога не адказваў і папрасіў дапусціць яго да спаткання. Сматрыцель паслаў надзірацеля, і Нехлюдаў увайшоў за ім у пусты пакой для наведвальнікаў жаночага аддзялення.

Маслава ўжо была там і вышла з-за кратаваў ціхая і палахлівая. Яна блізка падышла да Нехлюдава і, гледзячы міма яго, ціха сказала:

— Даруйце мне, Дэмітрый Іванавіч, я не добра гаварыла пазаўчора.

— Не мне дараваць вам...—пачаў было Нехлюдаў.

— Але ўсё-ж такі вы пакіньце мяне,—дадала яна, і ў страшна скасіўшыхся вачах, якімі яна зірнула на яго, Нехлюдаў прачытаў зноў напружаны і злы выраз.

— Навошта-ж мне пакідаць вас?

— Да ўжо так.

— Чаму так?

Яна зірнула на яго зноў тым самым, як яму здалося, злым поглядам.

— Ну, дык вось што,—сказала яна.—Вы мяне пакіньце, гэта я вам правільна кажу. Не могу я. Вы гэта зусім пакіньце, сказала яна дрыжачымі губамі і замаўчала.—Гэта праўда. Лепей павешуся.

Нехлюдаў адчуваў, што ў гэтай адмове яе была нянявісць да яго, недараўаная крыўда, але было нешта і іншае—добрае і важнае. Гэтае ў зусім спакойным становішчы сцвярджэнне сваёй ранейшай адмовы адразу знішчыла ў души Нехлюдава ўсе яго сумненні і вярнула яго да ранейшага сур'ёзнага, урачыстага і расчуленага настрою.

— Кацюша, як я казаў, гэтак і кажу,—вымавіў ён асабліва сур'ёзна.—Я прашу цябе выйсці за мяне замуж. Калі-ж ты не хочаш, і пакуль не хочаш, я, таксама як і раней, буду там, дзе ты будзеш, і паеду туды, куды цябе павязуць.

— Гэта ваша справа, я больш гаварыць не буду,—сказала яна, і зноў губы яе задрыжэлі.

Ён таксама маўчаў, адчуваючы, што не мае сілы гаварыць.

— Я цяпнерedu ў вёску, а потым паеду ў Пецербург,—сказаў ён, нарэшце аправіўшыся.—Буду хадайнічаць па [вашай, па нашай справе, і, бог дасць, адменяць прысуд.

— І не адменяць—усё-адно. Я не за гэта, дык за іншага варта...—сказала яна, і ён бачыў, як яна напружвала ўсе сілы, каб не заплакаць.—Ну, што-ж, бачылі Меншова?— запытала яна раптам, каб захаваць сваё хваляванне.— Праўда-ж, што яны не вінаваты?

— Але, я думаю.

— Гэткая цудоўная бабулька,—сказала яна.

Ён расказаў ёй усё, што даведаўся ад Меншова, і запытаў, ці не трэба ёй чаго-небудзь; яна адказала, што нічога не трэба.

Яны зноў памаўчалі.

— Ну, а наконт больніцы,—раптам сказала яна, зірнуўшы на яго сваім косым поглядам,—калі вы хочаце, я пайду і віна таксама не буду піць...

Нехлюдаў моўчкі паглядзеў ёй у очы. Вочы яе ўсміхаліся.

— Гэта вельмі добра,—толькі мог сказаць ён і развітаўся з ёю.

„Так, так, яна зусім іншы чалавек”,—думаў Нехлюдаў, адчуваючы пасля ранейшых сумненняў зусім новае, ніколі не перажыванае ім пачуццё ўпэўненасці ў непераможнасці кахання.

---

Вярнуўшыся пасля гэтага спаткання ў сваю смуродную камеру, Маслава скінула халат і села на сваё месца на нары, запусціўшы руکі на калені. У камеры былі толькі: сухотная

владзімірская з грудным дзіцёнкам, старая Меншова і вартаўніца з двумя дзецьмі. Дзякаву дачку ўчора прызнала вар'яткай і накіравалі ў больніцу. Астатнія ж усе жанчыны мылі бялізну. Бабулька ляжала на нарах і спала; дзець былі ў калідоры, дзвёры ў які былі адчынены. Владзімірская з дзіцёнкам на руках і вартаўніца з панчохай, якуюна не пакідала вязаць хуткімі пальцамі, падышлі да Маславай.

— Ну, што, пабачыліся? — запыталі яны.

Маслава, не адказваючи, сядзела на высокіх нарах, боўтаючи нагамі, якія не даставалі падлогі.

— Чаго зажурылася? — сказала вартаўніца. — Галоўнае, не журыся. Эх, Кацюха! Ну! — сказала яна, хутка варушачы пальцамі.

Маслава не адказвала.

— А нашы мыць пайшлі. Казалі, сёння міласціна вялікая.. Нанасілі многа, кажуць, — сказала владзімірская.

— Фінашка! — закрычала вартаўніца ў дзвёры. — Куды, непаседа, забег.

І яна выняла адну спіцу і, утыркнуўшы яе ў клубок і панчоху, пайшла ў калідор.

У гэты час пачуўся шум кроکаў і жаночая гамонка ў калідоры, і жыхары камеры ў котах на босыя ногі ўвайшлі ў яе, кожная несучы па калачу, а некаторыя і па два. Фядос'я адразу-ж падышла да Маславай.

— Што-ж, хіба нядобрае што? — запытала Фядос'я, сваімі яснымі блакітнымі вачамі з замілаваннем гледзячы на Маславу. — А вось нам к чаю, — і яна пачала складаць калачы на паліцу.

— Што-ж, хіба раздумаў жаніцца? — сказала Караблёва.

— Не, не раздумаў, але я не хачу, — сказала Маслава. — Так і сказала.

— Вось і дура! — сказала сваім басам Караблёва.

— Што-ж, калі не жыць разам, навошта жаніцца? — сказала Фядос'я.

— Ды вось твой муж ідзе-ж з табой, — сказала вартаўніца.

— Што-ж, мы з ім па закону, — сказала Фядос'я. — А яму навошта закон прыматць, калі не жыць?

— Во дура! Навошта? Ды калі ажэніца ён, дык ён азалаціць яе.

— Ён сказаў: „куды-б цябе ні паслалі, я за табой паеду“,— сказала Маслава.—Паедзе—паедзе, не паедзе—не паедзе. Я прасіць не буду. Цяпер ён у Пецербург едзе хадайнічаць. У яго там усе міністры сваякі,—працягвала яна,— толькі ўсё-ж такі не патрэбен ён мне.

— Вядомая справа!—раптам згадзілася Караблёва, разбіраючы свой мяшок, і, пэўна, думаючы пра іншае.—Што-ж, вінца вып’ем?

— Я не буду,—адказала Маслава.—Піце самі.

КАНЕЦ ПЕРШАЙ ЧАСТКІ.

# ЧАСТКА ДРУГАЯ

## I

Праз два тыдні справа магла слухацца ў сенате, і к гэтаму часу Нехлюдаў збіраўся паехаць у Пецербург і, у выпадку няўдачи, падаць прашэнне на высачайшае імя, як раіў адвакат, які пісаў прашэнне. І ў выпадку, калі скарга не дасць вынікаў, да чаго, па думцы адваката, трэба быць гатовым, бо касацыйныя падставы вельмі слабыя, партыя катаржных, да якой належала Маслава, магла адправіцца ў пачатку чэрвеня, і таму дзеля таго, каб падрыхтавацца да падарожжа за Маславай у Сібір,—што было цвёрда вырашана Нехлюдавым,—трэба было цяпер-жа з'ездзіць па вёсках, каб упараткаваць там, свае справы.

Раней за ўсё Нехлюдаў паехаў у Кузмінскае, бліжэйшы вялікі, чарназемны маёнтак, які даваў голоўны прыбытак. Ён жыў у гэтым маёнтку ў дзяцінстве і ў юнацтве, потым ужо дарослым два разы быў у ім і аднаго разу па просьбе маці прывозіў туды аконама-немца і правяраў з ім гаспадарку, так што ён даўно ведаў становішча маёнтка і адносіны сялян да канторы, г. зн. да землеўласніка. Адносіны сялян да землеўласніка былі такія, што сяляне находзіліся, гаворачы пачціва, у поўнай залежнасці, а кажучы проста,—у рабстве ў канторы. Гэта было не жывое рабства, як тое, якое было адменена ў 61-м годзе, рабства пэўных асоб гаспадару, але рабства агульнае ўсіх безземельных або малаземельных сялян буйным землеўласнікам наогул і пераважна, а часам і выключна тым, сярод якіх жылі сяляне. Нехлю-

даў ведаў гэта, не мог не ведаць гэтага, бо на гэтым рабстве была пабудавана гаспадарка, а ён спрыяў упаратканню гэтай гаспадаркі. Але мала таго, што Нехлюдаў ведаў гэта, ён ведаў і тое, што гэта было несправядліва і жорстка, і ведаў гэта з часоў студэнтства, калі ён спаведаваў і прапаведаваў вучэнне Генры Джорджа і на падставе гэтага вучэння аддаў бацькаву зямлю сялянам, лічачы ўладанне зямлёй гэткім-жа грэхам у наш час, якім было ўладанне прыгоннікамі пяцьдзесят год перад гэтым. Праўда, што пасля ваеннай службы, калі ён прызычаіўся пражывашаць каля дваццаці тысяч у год, усе гэтыя веды яго перасталі быць абавязковымі для яго жыцця, забыліся, і ён ніколі не толькі не пытаў сам сябе аб сваім дачыненні да ўласнасці і аб тым, адкуль бяруцца тыя гроши, якія яму давала маці, але стараўся не думаць пра гэта. Але смерць маці, спадчына і неабходнасць распарараджацца сваёй маё масцю, г. зн. зямлёю, зноў узнялі для яго пытанне аб яго дачыненні да зямельнай уласнасці. Месяц перад гэтым Нехлюдаў сказаў-бы сабе, што змяніць існуючы лад яму не пад сілу, што кіруе маенткам не ён,—і больш або менш заспакоіўся-б, жывучы далёка ад маентка і атрымліваючы з яго гроши. Цяпер-жа ён рашыў, што, хаця ён не забаве маецца ехаць у Сібір і стаіць перад складанымі і цяжкімі дачыненнямі з турэмным светам, для якога неабходны гроши, ён усё-такі не можа пакінуць справу ў ранейшым становішчы, а павінен, з стратай для сябе, змяніць яго. Для гэтага ён наважыўся не абраўляць зямлю самому, а, аддаўши яе за недарагую цану сялянам, даць ім магчымасць быць незалежнымі ад землеўласнікаў наогул. Шмат разоў паразноўваючы становішча землеўласніка з уласнікам прыгоннікаў, Нехлюдаў прыроўніваў аддачу зямлі сялянам, замест апрацоўкі яе работнікамі, да таго, што рабілі рабаўласнікі, пераводзячы сялян з прыгону на аброк. Гэта не было вырашэнне пытання, але гэта быў крок да яго вырашэння: гэта быў пераход ад больш грубай да менш грубай формы прымусу. Так ён і наважыўся зрабіць.

Нехлюдаў прыехаў у Кузмінскае блізка поўдня. Ва ўсім робячы прасцейшым сваё жыццё, ён не тэлеграфаваў,

а ўзяў са станцыі параконную фурманку. Фурман быў малады хлапец у нанкавай, падпяразанай па складках ніжэй доўгага стану, паддзёўцы, які сядзеў па-фурманску, бачком, на козлах і тым ахвотней гутарыў з панам, што, пакуль яны гутарылі, разбіты, кульгавы, белы каранны і сухарлявы запалены супражны, маглі ісці крокам, чаго ім заўсёды вельмі хацелася.

Фурман расказваў пра аконама ў Кузмінскім, не ведаючы таго, што ён вязе гаспадара. Нехлюдаў наўмысля не сказаў яму.

— Шыкоўны немец,—гаварыў фурман, які пажыў у горадзе і чытаў раманы. Ён сядзеў, поўабярнуўшыся да седака, то знізу, то зверху перахапляючы доўгае пугаё, і, відавочна, хваліўся сваёй адукцыяй,—тройку завёў салавых, выедзе з сваёй гаспадыніяй—дык чаго ты варты!—працягваў ён.—Узімку, на каляды, ёлка, была ў вялікім доме, я гасцей вазіў таксама; з электрычскай іскрай. У губерні гэткай на пабачыш! Нарабаваў грошай—страх! Што яму: уся яго ўлада. Гавораць, добры маёнтак купіў.

Нехлюдаў думаў, што яму ўсё-адно, як кіруе немец яго маёнткам і як карыстаецца. Але расказ фурмана з доўгім станам быў непрыемным для яго. Ён любаваўся цудоўным днём, густымі цемнаватымі хмарамі, якія часам закрывалі сонца, і яравымі палямі, па якіх усюды хадзілі мужыкі за сохамі, пераворваючы авёс, і густа зазеленай рунню, над якой уznімаліся жаўранкі, і лясамі, пакрытымі ўжо, апрача позняга дуба, свежай зелянінай, і лугамі, на якіх пярэста, вылучаліся статкі і коні, і палямі, на якіх віднеліся аратыя,—і часам, яму ўспаміналася, што было нешта непрыемна, і калі ён пытаў сябе: што?—дык успамінаў расказ фурмана абытых, як немец гаспадарыць у Кузмінскім.

Прыехаўшы ў Кузмінскае і заняўшыся справамі, Нехлюдаў забыў пра гэта пачуццё.

Прагляд канторскіх кніг і размова з прыказчыкам, які з наўнасцю выстаўляў выгады малазямельнасці сялян і таго, што яны акружаны панская зямлём, яшчэ больш сцвердзіла Нехлюдава ў намеры прыпыніць сваю гаспадарку і аддаць усю зямлю сялянам. З канторскіх кніг і размоў з прыказчыкам ён даведаўся, што, як і было раней, дзве трэці

лепшай раллі апрацоўваліся сваімі работнікамі ў дасканаленнымі прыладамі, астатняя-ж трэцяя частка зямлі апрацоўвалася сялянамі наймам па пяць рублёў за дзесяціну, г. зн. за пяць рублёў селянін павінен быў тры разы ўзараць, тры разы заскародзіць і засеяць дзесяціну, потым пакасіць, звязаць ці зжаць і адvezці на гумно, г. зн. зрабіць работу, што па вольнаму таннаму найму варта самае меншае дзесяць рублёў за дзесяціну. Плацілі-ж сяляне работай за ўсё, што ім трэба было ад канторы, самыя дарагія цэны. Яны рабілі за лугі, за лес, за бульбянік, і ўсе амаль мелі запазычанаасць у канторы. Так, за запольныя землі, якія аддаваліся ў наймы сялянам, бралася за дзесяціну ў чатыры разы больш таго, што цана яе магла даваць з разліку з пяці процентаў.

Усё гэта Нехлюдаў ведаў і раней, але ён цяпер даведаўся аб гэтым, як аб новым, і толькі здзіўляўся таму, як могуць усе людзі, якія знаходзіліся ў яго становішчы, не бачыць усёй ненармальнасці гэткіх адносін. Довады аконама аб tym, як пры перадачы зямлі сялянам нізавошта загіне ўвесь інвентар, які нельга будзе прадаць за адну чвэртку таго, чаго ён варты, як сяляне папсуюць зямлю, наогул, як багата Нехлюдаў згубіць пры гэткай перадачы, толькі яшчэ больш пераконвалі Нехлюдава ў tym, што ён робіць добры ўчынак, аддаючи сялянам зямлю і пазбаўляючи сябе большай часткі прыбыткаў. Ён наважыўся скончыць гэту справу цяпер-же, у гэты свой прыезд. Сабраць і прадаць пасяны хлеб, распрадаць інвентар і непатрэбныя будынкі—усё гэта павінен быў зрабіць аконам ужо пасля яго. Цяпер-же ён прасіў аконама сабраць наступным днём сход сялян трох вёсак, акружаных зямлёр Кузмінскага, каб паведаміць іх аб сваім намеры і дамовіцца наконт цаны за зямлю, што прадавалася.

З прыемным адчуваннем сваёй цвёрдасці супроць давадаў аконама і гатоўнасці ахвяраваць для сялян, Нехлюдаў вышаў з канторы, абмяркоўваючи наступную справу, прайшоўся вакол дома па кветніках, запушчаных сёлета (кветнік знаходзіўся супроць дома аконама, па lawn-tennis'у, які зарастаў цыкорыем, і па ліпавых прысадах, дзе ён звычай-

на хадзіў курыць сваю цыгарку, і дзе какетнічала з ім трох гады перад гэтым матчына госця, прыгожая Кірымава. Прыдумаўшы коратка прамову, якую ён скажа заўтра мужыкам, Нехлюдаў пайшоў да аконама і, абмеркаваўшы з ім за чаем яшчэ раз пытанне аб тым, як ліквідаваць усю гаспадарку, зусім заспакоіўшыся ў гэтай справе, якую ён збіраўся зрабіць для сялян, увайшоў у прыгатаваны для яго пакой вялікага дома, прызначаны для прыймання гасцей.

У невялікім чыстым пакоі гэтым з карцінамі відаў Венецыі і люстрамі паміж двух акон стаяў чисты пружынны ложак і столік з графінамі вады, запалкамі і гасілкай. На вялікім стале каля люстра ляжаў яго адкрыты чамадан, з якога віднеліся яго туалетны несесер і книгі, узятыя ім з сабой: руская—спроба даследавання законаў злачыннасці, абытъ самым адна нямецкая і адна англійская книга. Ён хацеў іх чытаць у вольныя мінуты ў час паездкі па вёсках, але сёння ўжо не было калі, і ён збіраўся класціца спаць, каб заўтра раней падрыхтавацца да гутаркі з сялянамі.

У пакоі ў кутку стаяла старажытнае крэсла з чырвонага дзерава з інкрустациямі, і выгляд гэтага крэсла, якое ён памятаў у матчынай спальні, раптам узняў у душы Нехлюдава зусім нечаканае пачуццё. Яму зрабілася шкада і дома, які разбурыцца, і саду, які запусціцца, і лясоў, якія вырубяцца, і ўсіх тых абораў, стайніў, інструментавых памяшканняў, машын, коней, кароў, якія хаяцца і не ім, але—ён ведаў—заводзіліся і падтрымліваліся з гэткімі цяжкасцямі. Раней яму здавалася лёгка адмовіцца ад усяго гэтага, але цяпер яму зрабілася шкада не толькі гэтага, але і зямлі, і паловы прыбыткаў, якія маглі гэтак спатрэбіцца цяпер. І адразу ж яму на дапамогу з'явіліся разважанні, па якіх выходзіла, што неразумна і не варта аддаваць зямлю сялянам і знішчаць сваю гаспадарку.

„Зямлёр я не павінен валодаючы зямлёр, я не магу падтрымліваць усю гэту гаспадарку. Апрача таго, я ў цяпер паеду ў Сібір, і таму ні дом, ні маёнтак мне не патрэбны”, гаварыў адзін голас. „Усё гэта так,—гаварыў другі голас,—але, па-першае, ты не пражывеш-жа ўесь век у Сібіры. Калі-ж ты ажэнішся, дык у цябе могуць быць

лзеци. І як ты атрымаў маёntак у спраўнасці, ты павінен такім самым перадаць яго. Ёсць абавязак да зямлі. Аддаць, знішчыць усё вельмі лёгка, завесці-ж усё вельмі цяжка. Галоўнае-ж—ты павінен абмеркаваць сваё жыццё і вырашыць, што ты будзеш рабіць з сабой, і адпаведна гэтаму і распараадзіцца сваёй уласнасцю. А ці цвёрда ў сябе гэта вырашэнне? Потым—ці толькі перад сваім сумленнем учыніш так, як ты учыняеш, або робіш гэта для людзей, для таго, каб пахваліцца перад імі?" пытаяўся ў сябе Нехлюдаў і не мог не прызнацца, што тое, што будуць гаварыць аб ім людзі, мела ўплыў на яго рашэнне. І чым больш ён думаў, тым больш і больш уznімалася пытанняў і тым яны рабіліся невырашальней. Каб пазбавіцца ад гэтых думак, ён лёг на свежы ложак і хацеў заснуць з тым, каб заўтра, на свежую галаву, вырашыць пытанні, у якіх ён цяпер заблытаўся. Але ён доўга не мог заснуць; у адчыненыя вокны разам з свежым паветрам і месячным светлом уліваліся крактанне жаб, яно перабівалася чаханнем і свістам салаўёў далёкіх, з парка, і аднаго блізка—пад акном, у бэзазывым кусту, які пачаў распускацца. Слухаючы салаўёў і жаб, Нехлюдаў успомніў аб музыцы дачкі сматрыцеля; успомніўшы аб сматрыцелі, ён успомніў аб Маславай, як у яе таксама, як крактанне жаб, дрыжэлі губы, калі яна гаварыла: „вы гэта зусім пакіньце". Потым немец-аконам пачаў спускацца да жаб. Трэба было яго ўтрымаць, але ён не толькі злез, але зрабіўся Маславай і пачаў дакараць яго: „Я катаржная, а вы князь". „Не, не паддамся",—падумаў Нехлюдаў і прачнуўся і запытаў сябе: „Што-ж, добра або дрэнна я раблю? Не ведаю, ды і мне ўсёроўна. Усёроўна. Трэба толькі спаць". І ён сам пачаў спускацца туды, куды палез аконам і Маслава, і там усё скончылася.

## II

Наступным днём Нехлюдаў прачнуўся ў 9 гадзін рання. Малады канторшчык, які прыслугоўваў пану, пачуўши, што ён варушыцца, прынёс яму чаравікі, гэткія бліскучыя, якімі яны ніколі не былі, і халодную чистую крынічную

заду і сказаў, што сяляне збіраюцца. Нехлюдаў саскочыў з ложка, апамінаючыся. Учара шняга пачуцця шкадавання аб тым, што ён аддае зямлю і знішчае гаспадарку, не было і следу. Ён з здзіўленнем успамінаў аб іх цяпер. Ён радаваўся той справе, якая стаяла перад ім, і міжвольна ганарыўся ёю. З акна яго пакоя відаць была зарослая цыкорыем пляцоўка lawn-tennis'a, на якой, па загаду аконама, збіраліся сяляне. Жабы недарэмна кракталі ўвечары. Надвор'е было хмарнае. Зранку ішоў ціхі, без ветру, цёплы дождьчак, які вісеў кропелькамі на лісцях, на галінах, на траве. У акне стаяў, апрача паху зеляніны, яшчэ пах зямлі, што прасіла дожджыку. Нехлюдаў некалькі разоў, апранаючыся, выглядаў з акна і глядзеў, як сяляне збіраліся на пляцоўку. Адны за аднымі яны падыходзілі, здымалі друг перад другам шапкі і картузы і становіліся кружком, апраючыся на кіі. Аконам, наліты, мускулісты, моцны малады чалавек, у кароткім пінжалку з зялённым паставленым каўніром і вялізнымі гузікамі, прышоў сказаць Нехлюдаву, што ўсе сабраліся, але што яны пачакаюць,—няхай раней Нехлюдаў, нап'еца кавы або чаю, і тое і другое прыгатавана.

— Не, ужо я лепш пайду да іх,— сказаў Нехлюдаў, перажываючы зусім нечакана для сябе пачуццё боязнасці і сорamu ад думкі пра размову з сялянамі, што мелася быць.

Ён ішоў выкананец тое жаданне сялян, аб выкананні якога яны і не асмельваліся думаць,—аддаць ім за танную цану зямлю, г. зн. ішоў зрабіць для іх добры ўчынак, а яму было нечага сорамна. Калі Нехлюдаў падышоў да сялян, і агаліліся русыя, курчавыя, пляшывыя, сівыя галовы, ён гэтак збянтэжыўся, што доўга нічога не мог сказаць. Дождьчак маленькімі кроплямі працягваў ісці і аставаўся на валасах, бародах і на ворсе сялянскіх кафтаноў. Сяляне глядзелі на пана і чакалі, што ён ім скажа, а ён гэтак збянтэжыўся, што нічога не мог сказаць. Збянтэжанае маўчанне разбіў спакойны, самаўпэўнены немец-аконам, які лічыў сябе знаўцай рускага мужыка і вельмі добра, правильна гаварыў па-руску. Дужы, перакормлены чалавек гэты, таксама як і сам Нехлюдаў, уяўляў з сябе дзіўны контраст у параста-

нанні з худымі, зморшчанымі тварамі і выстаўленымі з-пад кафтанаў худымі лапаткамі мужыкоў.

— Вось князь хоча вам добро зрабіць—зямлю аддаць, толькі вы таго не варты,—сказаў аконам.

— Як не варты, Васілій Карлыч, хіба мы табе не рабілі? Мы дужа здаволены паняй-нябожчыцай, царства нябеснае, і малады князь, дзякуй яму, нас не пакідае,—пачаў рыжаваты мужык-красамоўца.

— Я затым і склікаў вас, што хачу, калі вы жадаецце гэтага, аддаць вам усю зямлю,—вымавіў Нехлюдаў.

Мужыкі маўчалі, нібы не разумеючы ці не верачы.

— У якім, значыцца, сэнсе зямлю аддаць?—сказаў адзін, сярэдніх год, мужык у паддзёўцы.

— Аддаць вам у наймы, каб вы карысталіся за невялікую плату.

— Разлюбезная справа,—сказаў адзін дзед.

— Толькі-б пад сілу плацёж быў,—сказаў другі.

— Зямлю чаму не ўзяць!

— Нам справа прывычная,—зямлёй кормімся!

— Вам-жа спакайней, толькі ведай—атрымлівай гроши, а тобі грэху колькі!—пачуліся галасы.

— Грэх ад вас,—сказаў немец,—калі-б вы працавалі ды парадак трымалі...

— Нельга нашаму брату, Васілій Карлыч,—загаварыў востраносы худы дзед.—Ты кажаш, навошта каня пусціў у хлеб, а хто яго пускаў: я за цэльны дзень, а дзень, што год, намахаўся касою, мабыць заснуў у начным, а ён у цябе ў аўсах, а ты з мяне скруту лупіш.

— А вы-б парадак вялі.

— Добра табе казаць—парадак,—сіла наша не бярэ,—адказаў высокі чорнавалосы, скр诏ь валасаты, нестары мужык.

— Дык я казаў вам, абрарадзілі-б.

— А ты лесу дай,—ззаду заступіўся маленъкі, убогі мужычок.—Я хацеў летаць агарожу зрабіць, дык ты мяне

на тры месяцы затурыў воши карміць у замак. Вось і зрабіў агарожу.

— Гэта што-ж ён гаворыць?—запытаў Нехлюдаў у аконама.

— Der erste Dieb im Dorfe<sup>1</sup>,—па-немецку сказаў аконам.—Кожны год у лесе яго лавілі. А ты навучыся паважаць чужую ўласнасць,—сказаў аконам.

— Ды мы хіба не паважаем цябе?—сказаў дзед.—Нам цябе нельга не паважаць, бо мы ў цябе ў руках, ты з нас вяроўкі ў'еш.

— Ну, браце, вас не пакрыўдзіш; вы-б толькі не пакрыўдзлі.

— Як-жа, пакрыўдзіш! Разбіў мне летась морду, гэтак і асталося.

— З багатым, відаць, не судзіся.

— А ты рабі па закону.

Відавочна, ішоў слоўны турнір, у якім удзельнікі не разумелі, як след, навошта і што яны гавораць. Можна было заўважыць ётолькі з аднаго боку злабу, якую стрымліваў страх, з другога—разуменне сваёй перавагі і ўлады. Нехлюдаву было цяжка слухаць гэта, і ён пастараўся вярнуцца да справы: вызначыць цэны і тэрміны плацяжоў.

— Ды як-жа наконт зямлі? Ці жадаеце вы? І якую цану прызначыце, калі аддаць усю зямлю?

— Тавар ваш, вы цану вызначайце.

Нехлюдаў вызначыў цану. Як заўсёды, не гледзячы на тое, што цана, вызначаная Нехлюдавым, была многа ніжэй, як тыя, якую плацілі вакол, мужыкі началі таргавацца і знаходзілі цану высокай. Нехлюдаў чакаў, што яго прапанову сустрэнуть з радасцю, але праявы задавальнення зусім не было прыкметна. Толькі з таго Нехлюдаў мог заключыць, што пропанова яго дае ім выгоду, што калі началі гаварыць аб тым, хто бярэ зямлю—ці ўсё вобчаства ці таварыства, дык началіся жорсткія спрэчкі паміж тымі сялянамі, якія хацелі выключыць незаможных і дрэнных плацельшчыкаў з удзелу ў зямлі, і тымі, якіх хацелі выклю-

<sup>1</sup> Першы злодзей у вёсцы.

чыць. Нарэшце, дзякуючы аконаму, вызначылі цану і тэрміны плацяжоў, і сяляне, шумна гутарацы, пайшлі пад гару, да вёскі, а Нехлюдаў пайшоў у кантору складаць з аконамам праект умовы.

Усё зрабілася гэтак, як гэтага хацеў і чакаў Нехлюдаў: сяляне атрымалі зямлю процантаў на 30 танней, чым аддавалася зямля ў акрузе, яго даход з зямлі зменшыўся амаль на палову, але яго было з лішкам дастаткова для Нехлюдава, асабліва з дадаткам сумы, якую ён атрымаў за прададзены лес і якую павінен быў атрымаць за продаж інвентара. Усё, здавалася, было вельмі добра, а Нехлюдаву ўвесь час было чамусьці сорамна. Ён бачыў, што сяляне, не гледзячы на тое, што некаторыя з іх дзякавалі яму, былі незадаволены і чакалі чагосьці большага. Атрымлівалася, што ён адабраў у сябе багата, а сялянам не зрабіў таго, чаго яны чакалі.

На другі дзень умова хатняя была падпісана, і Нехлюдаў, якога прышлі праводзіць абраныя дзяды, з непрыемным адчуваннем нечага недаробленага сеў у шыкоўную, як гаварыў фурман са станцыі, троечную каляскую аконама і паехаў на станцыю, развітаўшыся з мужыкамі, якія здзілена і незадаволена ківалі галовамі. Нехлюдаў быў нездаволен сабой. Чым ён быў нездаволен, ён не ведаў, але яму ўвесь час чагосьці было сумна і чагосьці сорамна.

### III

З Кузмінскага Нехлюдаў паехаў у атрыманы ў спадчыну ад цётак маёнтак—той самы, у якім ён пазнаёміўся з Каюшай. Ён хацеў і ў гэтым маёнтку ўпараткаваць справу з зямлём таксама, як ён упараткаваў яе ў Кузмінскім; апрача таго, даведацца пра ўсё тое, аб чым можна было даведацца пра Каюшу і яе і свайго дзіцёнка: ці праўда, што ён памёр, і як ён памёр? Ён прыехаў у Панава ўранні, і першае, што здзівіла яго, калі ён заехаў на двор, быў выгляд запусцення і старасці, які мелі ўсе будынкі, асабліва дом. Жалезны, некалі зялёны, дах, даўно нефарбаваны, чырванеў ад іржы, і некалькіл істоў былі задраны ўгору, напэўна, бурай; дошкі,

якімі быў абшалываны дом, былі абадраны, месцамі яны лягчэй аддзіраліся, адварочваючы заіржэлыя цвікі. Ганкі—абодва, пярэдні і асабліва памятны яму задні—струхлелі і паламаліся, асталіся толькі перамёты; вокны некаторыя замест шкла былі забіты дошкамі, і флігель, у якім жыў прыказчык, і кухня, і стайні—усё было спарахнелым і шэрым. Толькі сад не толькі не па старэй, але разросся, зросся і цяпер увесь квітнеў. З-за плота відны былі, нібы белыя вобла-кі, квітнеочыя вішні, яблыні і слівы. Агарожа з бэзу квітнела якраз таксама, як тады, чатыраццаць год перад гэтym, калі за гэтym бэзам Нехлюдаў гуляў у гарэлкі з восемнаццацігадовай Кацюшай і, упаўши, абстрыкаўся крапівой. Лісцевіца, якую пасадзіла Соф'я Іванаўна каля дома і была тады з кол, была цяпер вялікім дрэвам, годным на бервяно, усё адзе-тае жоўта-зялёнай, пяшчотна-пушыстай ігліцай. Рака стаяла ў берагах і шумела на млыне ў спусках. На лузе за ракой пасвіўся пярэсты змешаны сялянскі статак. Прыйказчык, семінарыст, які не скончыў курса, усміхаючыся, сустрэў Нехлюдава на дварэ, неперастаючы ўсміхацца, запрасіў яго ў кантору і, усміхаючыся-ж, быццам гэтай усмешкай абя-цаючы нешта асаблівае, пайшоў за пераборку. За перабор-кай пашапталіся і замаўчалі. Раміznік, атрымаўши на чай, звякаючы бубянцамі, паехаў з двара, і зрабілася зусім ціха. Услед за гэтym міма акна прабегла босая дзяўчына ў вы-шытай кашулі з падвескамі на вушах, за дзяўчынай прабег мужык, грукаючы цвікамі тоўстых ботаў на ўтаптанай сцежцы.

Нехлюдаў сеў ля акна, гледзячы ў сад і слухаючы. У маленъкае акно на дзве палавіны, злёгку паварушваючы валасамі на яго потным ілбе і запіскамі, што ляжалі на па-рэзаным нажом падаконніку, цягнула свежым вясновым паветрам і пахам раскапанай зямлі. На рацэ „трап-па-тап, трап-па-тап“ пляскалі, перабіваючы адзін аднаго, пранікі баб, і гукі гэтых разбягаліся па бліскучаму ад сонца плёсу запруджанай ракі, і роўнамерна чулася паданне вады на млыне, і паўз вуха, спалохана і звонка зумкаючы, праляцела муха. І раптам Нехлюдаў успомніў, што якраз таксама ён некалі даўно, калі ён быў яшчэ маладым і нявінным, чуў

тут на рацэ гэтая гукі пранікаў па мокрай бялізне з-за роўнамернага шуму млына, якраз таксама вясновы вецер варушыў яго валасы па мокрым ілбе і лісткамі на зрезаным скрэз нажом падаконніку, і якраз таксама спалохана праляцела міма вуха муха, і ён не толькі ўспомніў сябе восемнаццацігадовым хлапчуком, але адчуў такім самым, з той-жэ свежасцю, чыстатой і напоўненым самымі вялікімі магчымасцямі будучынай і разам з тым, як гэта бывае ў сне, ён ведаў, што гэтага ўжо няма, і яму зрабілася страшна сумна.

— Калі загадаеце есці? — запытаў прыказчык, усміхаючыся.

— Калі хочаце, — я не галодны. Я пайду пагуляю па вёсцы.

— А ці не будзе вам прыемна ў дом праісці, у мяне ўсё ў парадку ўнутры. Прашу паглядзеь, калі знадворку...

— Не, пасля, а цяпер скажыце, калі ласка, ці ёсьць у вас жанчына Матруна Харына?

Гэта была цётка Кацюша.

— А як-жэ, на вёсцы, ніяк не магу з ёй справіцца. Шынок тримае. Ведаю і выкрываю, і лаю яе, а калі акт складаць-шкада: старая, унукі ў яе, — сказаў прыказчык усё з той самай усмешкай, якая выказвала і жаданне быць карысным гаспадару, і ўпэўненасць у тым, што Нехлюдаў, якраз таксама, як і ён, разумее розныя справы.

— Дзе яна жыве? Я-б схадзіў да яе.

— У канцы слабады, з таго боку трэцяя хатка. На левай руцэ цагельная хата будзе, а тут за цагельнай хатай і яе хаціна. Ды я вас правяду лепш, — радасна ўсміхаючыся, гаварыў прыказчык.

— Не, дзякую вам, я знайду, а вы, калі ласка, загадайце абвясціць мужыкам, каб сабраліся: мне трэба пагаварыць з імі аб зямлі, — сказаў Нехлюдаў, наважваючыся тут скончыць з мужыкамі таксама, як і ў Кузмінскім, і, калі можна, сёння-ж увечары.

#### IV

Вышаўши за вароты, Нехлюдаў сустрэў на цвёрда ўтоптанай сцежцы, на зарослым падарожнікам і клапоўнікам выгане, сялянскую дзяўчыну ў пярэстым фартуху і падвес-

камі ў вушах, якая хутка пераступала жоўтымі босымі нагамі. Варочаючыся ўжо назад, яна хутка махала адной левай рукой упоперак свайго ходу, а правай моцна прыціскала да жывата чырвонага пеўня. Певень, ківаючы сваім чырвоным грэбенем, здаваўся зусім спакойным і толькі закатываў вочы, то выпростаў, то падымалі адну чорную нагу, чапляючы кіпцюрамі за фартух дзяўчыны. Калі дзяўчына пачала падыходзіць да пана, яна спачатку суняла ход і перайшла з бегу на крок, парашунаўшыся-ж з ім, спынілася і, размахнуўшыся назад галавой, пакланілася яму, і толькі калі ён прайшоў, пайшла з пеўнем далей. Спускаючыся да калодзежа, Нехлюдаў сустрэў яшчэ бабульку, якая несла на згорбленай спіне і бруднай зрэбнай кашулі поўныя вёдры. Бабулька асцярожна паставіла вёдры і таксама, з размахам назад, пакланілася яму.

За калодзежам пачыналася вёска. Быў ясны гарачы дзень, і ў 10 гадзін ужо парыла, збіраліся хмары і зредку закрывалі сонца. Па ўсёй вуліцы стаяў востры, едкі і непрыемны пах гною; ён ішоў і ад калёс, якія павольна цягнуліся на гару па глянцевіта-убітай дарозе і, галоўнае, з раскопанага гною двароў, паўз адчыненыя вароты, калі якіх праходзіў Нехлюдаў. Мужыкі, босыя, у запэцканых гнойнай жыжай кашулях і нагавіцах ішлі за вазамі ўгору, азіраючыся на высокага тоўстага пана, які ішоў ўгору па вёсцы, цераз крок датыкаючыся да зямлі глянцевітых каленчатых кілем з бліскучым набалдашнікам, і шэры капялюш яго ззяў на сонцы сваёй шаўковай істужкай. Мужыкі, якія зварачаліся з поля, трасучы трушком на перадках пустых калёс, здымалі шапкі, здзіўлена сачылі як незвычайны чалавек ішоў па іхній вуліцы; бабы выходзілі за вароты і на ганкі і паказвалі яго адной адной, праводзячы вачыма.

Калі Нехлюдаў праходзіў паўз чацвертыя вароты, яго спынілі высока накладзеныя ўціснутым гноем з падкладзенай на яго рагожкай для сядзення калёсы, якія з рыпам выязджалі з варот.

Шасцігадовы хлопчык, усхватываны чаканнем катання, ішоў за возам. Малады мужык у лапіях, шырока кроначы, выганяў каня за вароты. Доўганогае блакітнае маладое

жарабя выбегла з варот, але, спалохаўшыся Нехлюдава, наскочыла на калёсы і, абіваючы ногі аб колы, прабегла ўперад маткі, якая вывозіла за вароты цяжкі воз. Яна занепакоілася і злёгку заіржала. Наступнага каня выводзіў худы бадзёры дзед, таксама босы, у паласатых нагавіцах і доўгай бруднай кашулі, з выпятымі на спіне худымі лапаткамі.

Калі коні вышлі на пакатаны шлях, пасыпаны шэрымі, нібы спаленымі шматкамі гною, дзед вярнуўся да варот і пакланіўся Нехлюдаву.

— Паненак нашых пляменнічак будзеш?

— Але, я пляменнік іхні.

— З прыездам. Што-ж, прыехаў да нас у госці?—загаманіў гаваркі дзед.

— Але, але. Што-ж, як вы жывеце?—сказаў Нехлюдаў, не ведаючы, што сказаць.

— Якое наша жыццё! Самае дрэннае наша жыццё,—як быццам са здавальненнем, нараспей зацягнуў гаваркі дзед.

— Чаму дрэннае?—сказаў Нехлюдаў, уваходзячы пад вароты.

— Ды якое-ж жыццё? Самае дрэннае жыццё,—сказаў дзед, ідучы на ачышчаную да зямлі частку пад паветкай.

Нехлюдаў увайшоў за ім пад паветку.

— У мяне вось яны—12 душ,—працягнуў дзед, паказваючы на двух жанчын, якія са ссунутымі хусткамі, потныя, падтыркнуўшы спадніцы, з голымі, да паловы запэцканымі гноевай жижкай лыткамі, стаялі з сахарамі на прыступцы нявычышчана-га яшчэ гною.—Шtonі месяц, дык купляй бпудоў, а дзе іх узяць?

— А свайго хіба нехапае?

— Свайго?!—з пагардлівай усмешкай сказаў дзед.—У мяне зямлі на тры души, а цяперака ўсяго 8 коп сабралі, да каляд нехапіла.

— Дык як-же вы жывеце?

— Так і жывем; вось аднаго ў парабкі аддаў, ды ў вашай міласці грошай узяў. Яшчэ да загавін усё забралі, а падат-каў не плаціў.

— А колькі падатку?

— Ды на мой двор рублёў 17 на трэць прыпадае. Ох не дай бог, жыццё, і сам не ведаеш, як выкручваешся!

— А можна да вас зайсці ў хату?—сказаў Нехлюдаў, ідучы ўперад па дворыку і зачышчанага месца ўваходзячы на некранутыя яшчэ і разгорнутыя сахарамі жоўта-шафранавыя пласты гною з моцным пахам.

— Чаму-ж, заходзь,—сказаў дзед і хуткім крокамі босых ног, выціскаючы жыжку паміж пальцамі, выперадзіў Нехлюдава і адчыніў яму дзвёры ў хату.

Бабы, паправіўшы на галовах хусткі і спусціўшы спадніцы, з цікаўным жахам глядзелі, як чисты пан з залатымі засцёжкамі на рукавах уваходзіў у іхні дом.

З хаты выбеглі ў кашулях дзве дзяўчынкі. Сагнуўшыся і зняўшы капялюш, Нехлюдаў увайшоў у сенцы і ў брудную і цесную, занятую двумя кроснамі хату, якая пахла кіслай ежай. У хаце каля печы стаяла бабулька з заканснымі рукавамі худых, жылістых, загарэлых рук.

— Вось пан наш, да нас у гoscі зайшоў,—сказаў дзед.

— Што-ж, калі ласка,—ласкова сказала бабулька, адварочваючы закасаныя рукавы.

— Хацеў паглядзець, як вы жывеце,—сказаў Нехлюдаў.

— Ды гэтак жывем вось, як бачыш. Хата заваліцца хоча, яшчэ часам заб'е каго. А стары кажа—і гэта добрая. Вось і жывем—пануем,—гаварыла жвавая бабулька, нервова торгаючы галавой.—Вось зараз абедаць збяру. Рабочы народ карміць буду.

— А што ў вас на абед?

— Што на абед? Страва ў нас добрая. Першая перамена хлеб з квасам, а другая—квас з хлебам,—сказала бабулька, ашчэрваючы свае з'едзеныя да паловы зубы.

— Не, без жартаў, пакажыце мне, што вы будзеце есці сёння.

— Есці?—смеючыся сказаў дзед.—Страва наша не хітрая. Пакажы яму, старая.

Бабулька паківала галавой.

— Захацелася пану мужыцкую яду паглядзець? Цікавы ты, пане, пагляджу я на цябе. Усё яму ведаць трэба. Казала—хлеб з квасам, а яшчэ шчы, сныткі бабы ўчора прынеслі, вось і шчы, а пасля таго—бульба.

— І больш нічога?

— Чаго-ж яшчэ, забелім малачком,—сказала бабулька, пасміхаючыся і гледзячы на дзвёры.

Дзвёры былі адчынены, і ў сенцах было поўна народу; і хлопчыкі, дзяўчынкі, бабы з груднымі дзецьмі ціснуліся ў дзвярах, гледзячы, як дзіўны пан разглядае мужыцкую яду. Старая, відавочна, ганарылася сваім умельствам абыходзіцца з панам.

— Але, дрэннае, дрэннае, пане, жыццё наша, што ка-заты,—сказаў дзед.—Куды лезеце!—закрычаў ён на тых, што стаялі ў дзвярах.

— Ну, бывайце,—сказаў Нехлюдаў, адчуваючы збянтэжанасць і сорам, прычыну якіх ён не мог зразумець.

— Дзякуем вельмі, што завіталі да нас,—сказаў дзед.

У сенцах людзі, націснуўшы адзін на аднаго, прапусцілі яго, і ён вышаў на вуліцу і пайшоў угору па ёй. Услед за ім з сенцаў вышлі два босыя хлопчыкі: адзін, старэйшы, у бруднай, некалі белай кашулі, а другі—у благенъкай абліняўшай ружовай. Нехлюдаў зірнуў на іх.

— А цяпер куды пойдзеш?—сказаў хлопчык у белай кашулі.

— Да Матруны Харынай,—сказаў ён.—Ведаеце?

Маленькі хлопчык у ружовай кашулі чамусьці сур'ёзна засмияяўся, а старэйшы сур'ёзна перапытаў:

— Якая Матруна? Старая яна?

— Але, старая.

— О-о,—працягla сказаў ён.—Гэта—Сямёніха, гэта ў канцы вёскі. Мы цябе правядзем. Гайды, Федзька, правядзем яго.

— А коні як?

— Ды нічога.

Федзька згадзіўся, і яны ўтрох пайшлі ўгору па вёсцы.

## V

Нехлюдаву было лягчэй з хлопчыкамі, чым з дарослымі, і ён, ідуцы, разгаварыўся з імі. Маленькі ў ружовай кашулі перастаў смияцца і гаварыў гэтак-жа разумна і стала, як і старэйшы.

— Ну, а хто ў вас самы бедны?—запытаў Нехлюдаў.

— Хто бедны? Міхайла бедны, Сямён Макараў, яшчэ Марфа дужа бедная.

— А Аніс'я—тая яшчэ бяднейшая. Аніс'я і каровы не мае—жабрююць,—сказаў маленькі Федзька.

— Яна каровы не мае, але іх усяго троє, а Марфа сама пятая,—адказаў старэйшы хлопчык.

— Усё-такі тая ўдава,—бараніў ружовы хлопчык Аніс'ю.

— Ты гаворыш, Аніс'я ўдава, а Марфа ўсё-адно, што ўдава,—працягваў старэйшы хлопчык.—Усё-адно—мужа няма.

— А дзе муж?—запытаў Нехлюдаў.

— У астрозе вошы корміць,—ужываючи звычайны выраз, сказаў старэйшы хлопчык.

— Летась у панскім лесе дзве бярозкі зрэзаў, яго і пасадзілі,—паспяшаўся сказаць маленькі ружовы хлопчык.—Цяпер шосты месяц сядзіць, а баба жабруе, троє дзяцей ды бабулька ўбогая,—стала гаварыць ён.

— Дзе-ж яна живе?—сказаў Нехлюдаў.

— А вось гэты самы двор,—сказаў хлопчык, паказваючи на хату, супроць якой малюпасенкі белагаловы дзіцёнак, ледзьве трymаючыся на крывых, сагнутых уперад у каленях нагах, хістаючыся, стаяў на самай сцежцы, па якой ішоў Нехлюдаў.

— Вяська, куды, непаседа, уцёк?—закрычала, выбягаючи з хаты ў бруднай, шэртай, нібы пасыпанай попелам кашулі баба і са спалоханым тварам кінулася ўперад Нехлюдова, падхапіла дзіцёнка і панесла ў хату, быццам яна баялася, што Нехлюдаў зробіць што-небудзь з яе дзіцёнкам. Гэта была тая самая жанчына, муж якой за бярозкі з лесу Нехлюдаў сядзеў у астрозе.

— Ну, а Матруна—гэта бедная?—запытаў Нехлюдаў, калі яны ўжо падыходзілі да Матрунінай хаткі.

— Якая яна бедная: яна віном гандлюе,—рашуча адказаў ружовы худзенькі хлопчык.

Дайшоўши да хаткі Матруны, Нехлюдаў адпусціў хлопчыка і ўвайшоў у сенцы і потым у хату. Хатка старой Матруны была на шэсць аршын, так што на ложку, які быў за печчу, нельга было выцягнуцца вялікаму чалавеку. „На

гэтым самым ложку,—падумаў ён,—раджала і хварэла по-  
тым Кацюша". Амаль уся хата была занята кроснамі, якія  
ў той час, як увайшоў Нехлюдаў, бразнуўшыся галавю аб  
нізкія дзвёры, старая толькі што ўпараткоўвала з сваёй ста-  
рэйшай унучкай. Яшчэ двое ўнучат услед за панам старч-  
ком убеглі ў хату і спыніліся за ім у дзвярах, ухапіўшыся  
за прыталкі рукамі.

— Каго трэба?—сядзіта запыталася старая. Яна была  
ў нядобрым настроі, бо з кроснамі нешта не ладзілася.  
Апрача таго, употайкі гандлюючы віном, яна баялася ўся-  
кіх незнаёмых людзей.

— Я памешчык, мне пагутарыць хацелася-б з вамі.

Старая памаўчала, пільна ўгляджаючыся, потым раптам  
уся змянілася.

— Ах ты, даражэнкі мой, а я, дурная, не пазнала: ду-  
маю, нейкі падарожны,—ненатуральна-ласкавым голасам за-  
гаварыла яна.—Ах, ты, сокал ты мой ясны...

— Як-бы гэта пагутарыць без народу,—сказаў Нехлюдаў,  
гледзячы на адчыненыя дзвёры, каля якіх стаялі дзецы, а  
за дзецьмі худая жанчына з высахлым ад хваробы бледным  
дзіцёначкам у шапачцы з ласкуцікаў, які ўсё-такі ўсміхаўся.

— Чаго не бачылі, я вам дам, дай мне сюды кастыль!—  
крыкнула старая на тых, што стаялі каля дзвярэй.—Зачыні,  
ці што!

Дзецы адышліся, баба з дзіцёнкам зачыніла дзвёры.

— А я думаю: хто прышоў? А гэта сам пан, залаты ты  
мой, прыгожы, даражэнкі!—гаварыла старая.—Куды зай-  
шоў, не пагрэбаваў. Ах ты, брыльянтавы! Сюды садзіся,  
ваша сіяцельства, вось сюды, на конік,—гаварыла яна, вы-  
ціраючы конік фіранкаю.—А я думаю, які чорт лезе, але  
гэта сам ваша сіяцельства, пан добры, дабрадзей, кармілец  
наш. Даруй ты мне, старой ды дурной,—аслепла.

Нехлюдаў сеў, старая стала перад ім, падперла правай  
рукой щаку, падхапіўшы левай рукой востры локаць пра-  
вой, і загаварыла пявучым голасам:

— І старым-жа ты зрабіўся, ваша сіяцельства, то як  
яблычка прыгожы быў, а цяпер што! Таксама клопаты,  
відаць.

— Я вось што прышоў запытаць: ці памятаеш ты Ка-  
чишу Маславу?

— Кацярыну? Як-же не памятаць—яна мне пляменніца...  
Як не памятаць; і слёз, слёз колькі я па ёй праліла. Я-ж  
усё ведаю. Хто, бацихна, перад богам не грэшны, перад  
царам не вінаваты? Справа маладая, таксама чай-кофе пілі,  
ну і спакусіў д'ябал, ён-же дужы таксама. Што-ж зробіш?  
Каб ты яе кінуў, а ты як яе ўзнагародзіў—сто рублёў  
даў. А яна што зрабіла? Неразумнай была. Каб яна мяне  
слухалася, яна-б жыць магла. Ды хаця і пляменніца мне,  
а проста скажу—дзеўка неразумная. Я-ж яе пасля да якога  
месца добра гра прыставіла; не хацела скарыща, аблаяла  
пана. Хіба нам можна паноў лаяць? Ну, яе і прагналі. А по-  
тым зноў-же ў ляснічага жыць можна было, ды вось не  
захацела.

— Я запытаць хацеў пра дзіця. Яна-ж у вас радзіла?  
Дзе дзіцёнак?

— Дзіцёнка, бацихна мой, я тады добра абмеркавала.  
Ёй дужа цяжка было, не спадзяваліся, што ачуяне. Я і ахры-  
сціла хлопчыка, як трэба, і ў выхаваўчы дом накіравала.  
Ну, ангельскую душу што-ж марынаваць, калі маці памірае.  
Іншыя гэтак робяць, што пакінуць дзіцёнка, не кормяць,—  
ён і памрэ; але я думаю: што не гэтак, лепей па стараюся,  
пашлю ў выхаваўчы дом. Гроши былі, ну і завезлі.

— А нумар быў?

— Нумар быў, але памёр ён тады-ж. Яна казала: як  
прывезлі, а ён і кончыўся.

— Хто яна?

— А самая гэтая жанчына, у Скародным жыла. Яна  
гэтым займалася. Маланкай звалі, памерла яна цяпер. Ра-  
зумная была жанчына,—яна-ж вось як рабіла. Бывала пры-  
нясьць да яе дзіцёнка, яна возьме і трymae яго ў сябе ў  
хаце, прыкармлівае. І прыкармлівае, бацихна ты мой, покуль  
на адпраўку збярэ. А як збярэ траіх або чацвярых, адразу  
і вязе. Так у яе было разумна зроблена: гэткая люлька  
вялікая, як двухспальная, і туды і сюды класці. І білца  
прыроблена. Вось яна іх пакладзе чацвярых, галоўкамі па-  
асобку, каб не стукаліся, ножкамі разам, так і вязе адразу

чацвярых. Соскі ім у роцікі панатыркае, яны і маўчаць, сардэчныя.

— Ну, дык што-ж?

— Ну, гэтак і Кацярынінага дзіцёнка павезла. Ды яшчэ тыдні са два ў сябе трымала. Ён і змарнеў у яе яшчэ дома.

— А добры быў дзіцёнак?—запытаў Нехлюдаў.

— Гэткі дзіцёначак, што трэба было лепей, ды няма як. Ну, увесь у цябе,—дадала бабулька, падміргваючы старым вокам.

— Чаго-ж ён змарнеў? Напэўна, дрэнна кармлі?

— Які там корм! Для блізіру толькі. Вядомая рэч, не сваё дзіцё. Абы давезці жывым. Расказвала, давезла толькі да Масквы, так у той час і памёр. Яна і пасведчанне прывезла,—усё як трэба. Разумная была жанчына.

Толькі і ўсяго мог даведацца Нехлюдаў пра свайго дзіцёнка.

## VI

Ударыўшыся яшчэ раз галавой аб двое дзвярэй у хаце і ў сенцах, Нехлюдаў вышаў на вуліцу. Хлопчыкі: белы, дымчаты і ружовы чакалі яго. Яшчэ некалькі новых далучылася да іх. Чакалі і некалькі жанчын з груднымі дзецимі, і сярод іх была і тая худая жанчына, якая лёгка трымала на руцэ бяскроўнага дзіцёнка ў шапачцы з ласкуцікам. Дзіцёнак гэты увесь час дзіўна ўсміхаўся ўсім сваім стэречым тварыкам і ўсё варушыў напружана пакрыўленымі вялікімі пальцамі. Нехлюдаў ведаў, што гэта была ўсмешка пакуты. Ён запытаў, хто была гэта жанчына.

— Тая самая Аніс'я, што я табе казаў,—адказаў старэйши хлопчык.

Нехлюдаў звярнуўся да Аніс'і.

— Як ты жывеш?—запытаў ён.—Чым харчуешся?

— Як жыву? Жабрачу,—сказала Аніс'я і заплакала.

Старэчы-ж дзіцёнак увесь расплыўся ва ўсмешку, выгінаючы свае, як чарвячкі, тоненъкія ножкі.

Нехлюдаў дастаў кашалёк і даў 10 рублёў жанчыне. Не паспеў ён зрабіць два крокі, як яго дагнала другая.

жанчына з дзіцёнкам, потым бабулька, потым яшчэ жанчына. Усе гаварылі аб сваёй галечы і прасілі дапамагчы. Нехлюдаў раздаў тыя шэсцьдзесят рублёў дробнымі паперкамі, якія былі ў яго кашальку, і з страшным сумам на сэрцы вярнуўся дамоў, г. зн. у флігель прыказчыка. Прыказчык, усміхаючыся, сустрэў Нехлюдава з паведамленнем, што мужыкі збяруцца ўвечары. Нехлюдаў падзякаваў яму і, не ўваходзячы ў пакой, пайшоў хадзіць у сад па абыспаных белымі плясткамі яблынёвых кветак зарослых сцежках, абмяркоўваючы ўсё тое, што ён бачыў.

Спачатку каля флігеля было ціха, але потым Нехлюдаў пачаў, як у прыказчыковым флігелі два ўзлаваныя жаночыя галасы перабівалі адзін аднаго, з-за якіх толькі зредку чуўся спакойны голас прыказчыка, што ўсміхаўся. Нехлюдаў прыслушаўся.

— Сіла мая не бярэ, што-ж ты крыж з шыі цягнеш?— гаварыў адзін узлаваны бабскі голас.

— Ды толькі-ж забегла,—гаварыў другі голас.—Алдай, кажу. А то што-ж мардуеш і скаціну і дзяцей без малака?

— Заплаці ці адпрацуй,—адказаў спакойны голас прыказчыка.

Нехлюдаў вышаў з саду і падышоў да ганка, каля якога стаялі дзве ўскудлачаныя бабы; адна з іх, відавочна, была цяжарная на апошнім месяцы. На сходнях ганка, склаўшы руکі ў кішэні парусінавага паліто, стаяў прыказчык. Убачыўши пана, бабы змоўклі і началі папраўляць хусткі на галовах, а прыказчык выняў руکі з кішэніяў і начаў усміхацца. Справа была ў тым, што мужыкі, як гэта гаварыў прыказчык, наўмысля пускалі сваіх цялят і нават кароў на панскі луг. І вось лвух кароў з двароў гэтых баб злавілі на лузэ і загналі. Прыйказчык патрабаваў з баб па 30 капеек з каровы або два дні адпрацоўкі. Бабы-ж сцвярджалі: па-першае, што коровы іхняі толькі зайшли, па-другое, што грошай у іх німа, і, па-трэцяе, хачя-б і за абядцанне адпрацоўкі, патрабавалі безадкладнага звароту кароў, якія стаялі з ранку ў загародзе без корму і жаласліва рыкалі.

— Колькі папраўдзе прасіў,—гаварыў прыказчык, з усмешкай азіраючы на Нехлюдава, быццам запрашаючы

яго ў сведкі,—калі прыганяеце а поўдня, дык пільнуйце сваю скаціну.

— Толькі пабегла да малога, а яны пайшлі.

— А не адыходзь, калі ўзялася пільнаваць.

— А малога хто накорміць? Ты яму цыцку не дасі.

— Каб сапраўды нарабілі шкоды на лугах, і жывот-бы не хварэў, а то толькі зайшла,—гаварыла другая.

— Усе лугі патравілі,—звярнуўся прыказчык да Нехлюдава.

— Калі не спаганяць, зусім сена не будзе.

— Эх, не грашы,—закрычала цяжарная.—Мае ніколі не пападаліся.

— Ну, а папаліся, аддай ці адпрацуй.

— Ну, і адпрацую, адпусці карову толькі, не муч гладам,—злосна пракрычала яна.—І так адпачынку няма ні ўдзень ні ўначы. Свякруха хворая. Муж зап'янстваваў. Адна паспываю ва ўсе канцы, а сілы няма. Каб ты падаўся сваёй адпрацоўкай.

Нехлюдаў папрасіў прыказчыка адпусціць кароў, а сам пайшоў у сад дадумваць сваю думу, але думаць цяпер ужо не было чаго. Усё гэта было яму цяпер гэтак ясна, што ён не мог дастаткова здзіўляцца з таго, як людзі не бачаць і ён сам гэтак доўга не бачыў таго, што гэтак відавочна ясна.

„Народ вымірае, прызывычаіўся да свайго вымірання. Сярод яго стварыліся спосабы жыцця, уласцівыя выміранню,—паміранне дзяцей, надмерная работа жанчын, недахоп харчу для ўсіх, асабліва для старых. І гэтак пакрысе прыходзіў народ у гэта становішча, што ён сам не бачыць усяго жаху яго і не скардзіцца на яго. А таму мы і лічым што становішча гэтае натуральнае і гэткім і павінна быць“.

Цяпер яму было ясна, як дзень, што галоўная прычына народнай беднасці, якую разумеў і заўсёды выстаўляў сам народ, была ў тым, што ў народу землеўласнікі адабралі тую зямлю, з якой адной ён толькі і мог карміцца. А тым часам зусім ясна, што дзеці і старыя людзі паміраюць таму, што яны не маюць малака, а няма малака таму, што няма зямлі, каб пасвіць жывёлу і збіраць хлеб і сена. Зусім ясна,

што ўсе пакуты народу або, прынамсі, галоўная бліжэйшая прычына народных пакут у тым, што зямля, якая корміць яго, не ў яго руках, а ў руках людзей, якія, карыстаючыся гэтым правам на зямлю, жывуць працай гэтага народу. Зямля-ж, якая гэтак неабходна для яго, што людзі паміраюць ад адсутнасці яе, абраўляеца гэтымі-ж даведзенымі да жабрацтва людзьмі для таго, каб хлеб з яе прадаваўся за граніцу, і землеўласнікі маглі-б купляць сабе капелюшы, кіі, каляскі, бронзу і т. д. Гэта было для яго цяпер гэтак-жа ясна, як ясна было тое, што коні, загнаныя ў агарожу, дзе яны з'елі ўсю траву пад нагамі, будуць худымі і будуць паміраць з голаду, пакуль ім не дадуць магчымасці карыстацца той зямлёй, на якой яны змогуць знайсці сабе корм... І гэта жудасна і гэтага ніяк не можа і не павінна быць. І трэба знайсці сродкі, каб гэтага не было, або, прынамсі, самому не ўдзельнічаць у гэтым.

„І я абавязкова знайду іх“,—думаў ён, ходзячы ўзад і ўперад па бліжэйшых бярозавых прысадах. „У вучоных таварыствах, ва ўрадавых установах і газетах гаворым аб прычынах беднасці народу і сродках уздыму яго, толькі не аб тым адным правільным спосабе, які напэўна ўзніме народ, і складаецца з таго, каб перастаць адбіраць ад яго неабходную яму зямлю“. І ён жыва ўспомніў грунтоўныя тэзвісы Генры Джорджа і сваё захапленне ім і здзіўляўся з таго, як ён мог забыць ўсё гэта. „Не можа зямля быць прадметам уласнасці, не можа яна быць прадметам куплі і прадажы, як вада, як паветра, як праменні сонца. Усе маюць адноўлькае права на зямлю і на ўсе перавагі, якія яна дае людзям“. І ён зразумеў цяпер, чаму яму было сорамна ўспамінаць сваё ўпараткованне спраў у Кузмінскім. Ён ашукваў сам сябе, ведаючы, што чалавек не можа мець права на зямлю, ён прызнаў гэта права за сабой і падарыў сялянам частку таго, на што ён ведаў у глыбіні душы, што не меў права. Цяпер ён не зробіць гэтага і зменіць тое, што ён зрабіў у Кузмінскім. І ён абмеркаваў практект, які быў у тым, каб аддаць сялянам зямлю ў наймы за рэнту, а рэнту прызнаць уласнасцю гэтых-ж сялян, з тым, каб яны плацілі гэтыя гроши і скарыстоўвалі іх на

падаткі і на справы грамадскія. Гэта не было Single-tax<sup>1</sup>, але найбольш магчымае пры цяперашнім становішчы набліжэнне да яе. Галоўнае-ж было тое, што ён адмаўляўся ад карыстання правам зямельнай уласнасці.

Калі ён прышоў дамоў, прыказчык, асабліва радасна ўсміхаючыся, запрасіў абедаць, баючыся, каб не пераварыўся і не перасмажыўся прыгатаваны яго жонкай, з дапамогай дзяўчыны з падвескамі, пачастунак.

Стол быў накрыт зрэбным абруском, вышываны ручнік быў замест сарветкі, і на стале ў vieux-saxe<sup>2</sup>, з адламанай ручкай супавай чашцы быў бульбяны суп з тым самым пеўнем, які выстаўляў то адну, то другую чорную нагу і цяпер быў разрезаны, нават рассечаны на кавалкі, у шмат якіх месцах пакрытыя валасамі. Пасля супу быў той самы певень з падсмажанымі валасамі і сырнікі з вялікай колькасцю масла і цукру. Як ні мала смачна ўсё гэта было, Нехлюдаў еў, не заўважаючи таго, што есць; гэтак ён быў захоплен сваёй думкай, якая адразу пазбавіла яго ад таго суму, з якім ён прышоў з вёскі.

Прыказчыка жонка выглядавала з-за дзвярэй у той час, як спалоханая дзяўчына з падвескамі падавала страву, а сам прыказчык, горды ўмельствам жонкі, усё больш і больш радасна ўсміхаўся.

Пасля абеду Нехлюдаў прымусіў сесці прыказчыка і, для таго, каб праверыць сябе і разам з тым выказаць каму-не будзь тое, што яго гэтак зымала, расказаў яму свой праект аддачы зямлі сялянам і запытаў, як ён думае пра гэта. Прыйказчык, усміхаючыся, рабіў выгляд, што ён гэта самае даўно думаў і вельмі рад слухаць, але, па сутнасці, нічога не разумеў, відаць не таму, што Нехлюдаў незразумела гаварыў, але таму, што з гэтага праекта выходзіла тое, што Нехлюдаў адмаўляецца ад сваёй выгодаў для выгодаў іншых, а тым часам ісціна аб тым, што кожны чалавек клапоціцца толькі аб сваёй выгодзе за кошт выгодаў іншых людзей, гэтак укаранілася ў свядомасці прыказчыка, што ён думаў, што чаго-небудзь не разумее, калі Нехлюдаў

<sup>1</sup> Адзіны падатак.

<sup>2</sup> Старожытны саксонскі фарфар.

гаварыў аб тым, што ўвесь даход з зямлі павінен ісці ў грамадскі капитал сялян.

— Зразумеў. Вы, значыцца, процант з гэтага капітала будзеце атрымліваць? — сказаў ён, узрадаваўшыся.

— Да не. Вы зразумейце, што зямля не можа быць уласнасцю прыватных асоб.

— Гэта праўда.

— І ўсё тое, што дae зямля, з гэтай прычыны належыць усім.

— Даўк, значыцца, даходу вы ўжо не будзеце мець? — запытаў, перастаўшы ўсміхацца, прыказчык.

— Але, я адмаўляюся.

Прыказчык цяжка ўздыхнуў і потым зноў пачаў усміхацца. Цяпер ён зразумеў. Ён зразумеў, што Нехлюдаў чалавек не зусім здаровы, і адразу ж пачаў шукаць у праекте Нехлюдава, які адмаўляўся ад зямлі,магчымасць карысці для сябе і аваязкова хацеў зразумець праект так, каб яму можна было пакарыстацца гэтай зямллёй. Калі-ж ён зразумеў, што і гэта немагчыма, ён засмуціўся і перастаў цікавіцца праектам, і толькі для таго, каб дагадзіць гаспадару, усміхаўся. Бачачы, што прыказчык не разумее яго, Нехлюдаў адпусціў яго, а сам сеў за зрэзаны і заліты чарнілам стол і пачаў выкладаць на паперы свой праект.

Сонца села ўжо за ліпі, якія толькі што пачалі распушкацца, і камары рапамі заляталі ў пакой і кусалі Нехлюдава. Калі ён у той самы час, як скончыў сваё пісанне, пачуў, што з вёскі даносяцца гукі бэкания статку, з рыпам адчыняюцца вароты, гамоніць мужыкі, сабраўшыся на сходзе, тады Нехлюдаў сказаў прыказчыку, што не трэба мужыкоў клікаць да канторы, а што ён сам пойдзе на вёску, да таго двара, дзе яны збяруцца.

Выпіўшы хутка шклянку чаю, прапанаваную прыказчыкам, Нехлюдаў пайшоў на вёску.

## VII

Над натоўпам ля двара старасты стаяў гоман, але як толькі Нехлюдаў падышоў, гоман спіх, і сяляне, таксама, як і ў Кузмінскім, усе адзін за адным паздымалі шапкі.

Сяляне гэтай мясцовасці мелі больш убогі выгляд, чым сяляне Кузмінскага; як дзеўкі і бабы наслі падвескі ў вушах, гэтак і мужыкі былі амаль усе у лапцах і саматканых кашулях і кафтанах. Некаторыя былі босыя, у адных кашулях, як прышлі з работы.

Нехлюдаў зрабіў намаганне над сабой і пачаў сваю правому тым, што паведаміў мужыкоў аб сваім намеры аддаць ім зямлю зусім. Мужыкі маўчалі, і выраз іхніх твараў ніяк не змяніўся.

— Таму што я лічу,—чырванеючы, гаварыў Нехлюдаў,— што зямлёй не павінен валодаць той, хто на ёй не працуе, і што кожны мае права карыстацца зямлёй.

— Вядомая рэч. Гэта якраз так, як трэба,—пачуліся галасы мужыкоў.

Нехлюдаў гаварыў далей аб тым, як даход ад зямлі павінен размяркоўвацца паміж усімі, і таму ён прапануе ім узяць зямлю і плаціць за яе цану, якую яны прызначаць, у грамадскі капитал, якім яны-ж будуть карыстацца. Усё яшчэ чуліся словаў ўхвалы і згоды, але сур'ёзныя твары сялян рабіліся ўсё больш і больш сур'ёзнымі, і вочы, якія глядзелі раней на пана, апускаліся ўніз, быццам не жадаючы сароміць яго ў тым, што хітрасць яго зразумелі ўсе, і ён нікога не ашукае.

Нехлюдаў гаварыў даволі ясна, і мужыкі былі людзі кемкія, але яго не зразумелі немаглі зразумець з той самай прычыны, з якой прыказчык доўга не разумеў. Яны былі цвёрда пераконаны ў тым, што кожнаму чалавеку ўласціва рабіць сабе на карысць. Пра памешчыкаў-жа яны даўно ўжо з вопыту некалькіх пакаленняў ведалі, што памешчык заўсёды рабіць сабе на карысць за кошт сялян. І таму, калі памешчык заклікае іх і прапануе нешта новае, дык, пэўна, для таго, каб як-небудзь яшчэ хітрэй ашукаць іх.

— Ну, што-ж, па колькі вы думаецце аб класці зямлю?— запытаў Нехлюдаў.

— Што-ж нам абкладаць? Мы гэта не можам. Зямля ваша і ўлада ваша,—адказаў з натоўпу.

— Ды не, вы самі будзеце карыстацца гэтымі грашымі на грамадскія патрэбы.

— Мы гэтага не можам. Вобчаства само па сабе, а гэта зноў само па сабе.

— Вы зразумейце, — жадаючы растлумачыць справу, усміхаючыся сказаў прыказчык,—што князь аддае вам зямлю за гроши, а гроши гэтыя самыя зноў у ваш-жа капитал, на вобчаства аддающа.

— Мы вельмі добра разумеем,—сказаў бяззубы сярдзіты дзед, не падымаючы вачэй.—Падобна як у банку, толькі мы плаціць павінны ў тэрмін. Мы гэтага не хочам, бо і так нам цяжка, а то, значыцца, зусім чыстае разарэнне.

— Непатрэбна гэтага. Мы лепш, як раней,—загаманілі нездаволенія і нават грубыя галасы.

Асабліва горача началі адмаўляцца, калі Нехлюдаў сказаў, што складзе ўмову, у якой падпішацца ён, і яны павінны будуць падпісацца.

— Што-ж падпісвацца? Мы гэтак, як працавалі, гэтак і будзем працаваць. А гэта навошта? Мы людзі ўсё.

— Не згодны, бо справа незвычайная. Як было, гэтак хай і будзе. Насенне-б толькі адміністрыць, — пачуліся галасы.

Адміністрыць насенне значыла тое, што пры цяперашнім парадку насенне на пасеў з палавіны давалі сяляне, а яны прасілі, каб насенне было панскае.

— Вы, значыць, адмаўляецеся, не хочаце ўзяць зямлю?— запытаў Нехлюдаў, звяртаючыся да нестарога, з вясёлым тваром, босага селяніна ў абадраным кафтане, які трymаў асабліва проста на сагнутай левай руцэ сваю падраную шапку так, як трymаюць салдаты свае шапкі, калі па камандзе здymаюць іх.

— Так точна,—вымавіў гэты, відаць яшчэ не вызвалены ад гіпнатаўзма салдацтва, селянін.

— Значыць, у вас хапае зямлі?—сказаў Нехлюдаў.

— „Нікак нет-с”,—адказаў з штучна вясёлым выглядам быўшы салдат, старанна трymаючы перад сабою сваю падраную шапку, нібы прапануючы яе кожнаму, хто пажадае пакарысташа ёю.

— Ну, усё-такі вы абмяркуйце тое, што я сказаў вам,— гаварыў здзіўлены Нехлюдаў і паўтарыў сваю пропанову.

— Нам няма чаго думаць: як сказалі, гэтак і будзе,—  
сярдзіта вымавіў бяззубы пануры дзед.

— Я заўтра прабуду тут дзень,—калі перадумаеце, дык  
дашліце да мяне сказаць.

Мужыкі нічога не адказалі.

Так нічога і не мог дабіцца Нехлюдаў і пайшоў назад  
у кантору.

— А я вам скажу, князь,—сказаў прыказчык, калі яны  
вярнуліся дамоў,—што вы з імі не дамовіцесь: народ  
упарты. А як ён на сходзе—ён упрэцца, і не зрушыш яго.  
Усяго баіцца. От гэтая самыя мужыкі, хаця-б той сівы або  
чарнявы, што не згаджаўся,—мужыкі разумныя. Калі придзе  
у кантору,—пасадзіш яго чай піць,—усміхаючыся, гаварыў  
приказчык,—пачнеш гаварыць—розуму багата, міністр,—  
усё абмяркуе, як трэба. А на сходзе зусім іншы чалавек,  
пачне адно...

— А ці нèльга пакліаць сюды такіх самых разумных  
сялян, некалькі чалавек,—сказаў Нехлюдаў,—я-б ім падра-  
бязна растлумачыў.

— Гэта можна,—сказаў прыказчык з усмешкай.

— Дык, вось, калі ласка, паклічце заўтра.

— Гэта ўсё магчыма, заўтра збяру,—сказаў прыказчык  
і яшчэ больш радасна ўсміхнуўся.

---

— От, спрытны які!—гаварыў, раскачваючыся на гладкай  
кабыле чорны мужык, з калматай, ніколі не часанай барадой,  
другому старому, худому мужыку, у прадраным кафтане,  
які ехаў з ім побач і званіў жалезнымі путамі.

Мужыкі ехалі на начлег карміць коней на гасцінцы  
і ўпотайкі ў панскім лесе.

— Дарэмна зямлю аддам, толькі падпішыся. Ці мала  
яны нашага брата ашуквалі. Не, браце, не возьмеш, цяпер  
мы і самі разумнымі зрабіліся,—дадаў ён і пачаў клікаць  
адсталага стрыгуна-жарабя.—Косю, косю!—крычаў ён, спы-  
ніўшы каня і азіраючыся назад, але стрыгун быў не ззаду,  
а збоку,—пайшоў у лугі.

— Бачыш, унадзіўся, воўк яго рэж, у панскія лугі,—вы-  
мавіў чорны мужык з калматай барадой, пачуўшы трэск

конскага шчаўя, па якому з іржаннем скакаў адсталы стрыгун з расістых лугоў, якія прыемна пахлі балотам.

— Чуеш, заастаюць лугі, трэба будзе ў свята баб да-слаць іспольныя прапалоць,—сказаў худы мужык у прадраным кафтане,—а то косы парвеш.

— Падпішыся, гаворыць,—працягваў далей калматы мужык сваю думку аб прамове пана.—Падпішыся, ён цябе жывога праглыне.

— Гэта праўда,—адказаў стары.

І яны нічога больш не гаварылі. Чуўся толькі тупат конскіх ног па цвёрдай дарозе.

### VIII

Вярнуўшыся дадому, Нехлюдаў знайшоў у прыгатаванай для яго начлегу канторы высокі ложак з пухавікамі, двума падушкамі і чырвонай-бардо двухспальной шаўковай, дробна і ўзорыста штабінаванай, нягнуткай коўдрай,—напэўна ласаг прыказчыцы. Прыйказчык прапанаваў Нехлюдаву рэшткі абеду, але калі той адмовіўся, ён папрасіў выбачэння за дрэнны пачастунак і ўбранне і пайшоў, пакінуўшы Нехлюдава аднаго.

Адмова сялян зусім не збянтэжыла Нехлюдава. Наадварот, не гледзячи на тое, што там, у Кузмінскім, яго прапанову прынялі і ўвесь час дзякавалі, а тут яму выказалі недаверлівасць і нават варожасць, ён адчуваў сябе спакойным і радасным. У канторы было душна і брудна. Нехлюдаў вышаў на двор і хацеў ісці ў сад, але ўспомніў тую ноч, акно ў дзявочай, задні ганак—і яму непрыемна было хадзіць па месцах, апаганеных злачыннымі ўспамінамі. Ён сеў зноў на ганачак і, удыхаючы ў сябе цёплае паветра, напоўненае моцным пахам бярозавага лісця, доўга глядзеў на чарнаваты сад і слухаў млын, салаўёт і яшчэ аднастайны посвіст у кусце каля самага ганка нейкай птушкі. У акне прыйказчыка пагасілі агонь, на ўсходзе, з-за хлева, запалала зарава—гэта ўзыходзіў месяц, зарніцы ўсё святлей і святлей пачалі азараць запушчаны квітнеючы сад і спарахнелы дом, здалёк пачуліся грымоты, і трэць неба захінулася чор-

най хмарай. Салаўі і птушкі змоўклі. З-за шуму вады каля млына пачулася гагатанне гусей, а потым на вёсцы і на дварэ прыказчыка началі пераклікацца раннія пеўні, як яны звычайна раней свайго часу крычаць у душныя наўальнічыя ночы. Ёсьць прыказка, што пеўні крычаць рана пад вясёлую ноч. Для Нехлюдава гэтаnoch была больш, чым вясёлая. Ваабражэнне аднавіла перад ім уражанні таго шчаслівага лета, якое ён правёў тут нявінным юнаком, і ён адчуў сябе цяпер гэткім, якім ён быў не толькі тады, але і ва ўсе лепшыя мінuty свайго жыцця. Ён не толькі успомніў, але адчуў сябе такім, якім ён быў тады, калі ён чатырнаццацігадовым хлопчыкам маліўся богу, каб бог адкрыў яму ісціну, калі плакаў дзіцёнкам на каленях маці, расстаючыся з ёй і абязаочы ёй быць заўсёды добрым і ніколі не засмучаць яе,—адчуў сябе такім, якім ён быў, калі яны з Ніколенъкам Ірценевым рашилі, што будуць заўсёды падтрымліваць адзін аднаго ў добрым жыцці і будуць стараваца зрабіць усіх людзей шчаслівымі. Ён успомніў цяпер, як у Кузмінскім на яго найшла спакуса, і ён пачаў шкадаваць і дом, і лес, і гаспадарку, і зямлю, і запытаў сябе цяпер: ці шкадуе ён? І яму нават дзіўна было, што ён мог шкадаваць. Ён успомніў усё, што ён бачыў сёння: і жанчыну з дзецьмі без мужа, пасаджанага ў турму за парубку ў яго, Нехлюдаўскім, лесе, і жахлівую Матруну, якая лічыла, ці, прынамсі, гаварыла, што жанчыны іхняга стану павінны аддавацца ў палюбоўніцы панам; успомніў адносіны яе да дзяцей, спосабы адвозу іх у выхаваўчы дом, і гэты няшчасны з старэчай усмешкай дзіцёнак у шапачцы, які памірае ад недакорму; успомніў гэту ціжарную, кволую жанчыну, якую павінны былі прымусіць працаўваць на яго за тое, што яна, змучаная працай, не ўпільнавала сваёй галоднай каровы. І тут-же успомніў турму, паголенія галовы, камеры, брыдкі пах, ланцугі і побач з гэтым—вар'яцкую раскошу свайго і ўсяго гарадскога, сталічнага, панскага жыцця. Усё было зусім ясна і зразумела.

Светлы месяц, амаль поўны, вышаў з-за хлева, на двор ляглі чорныя цені, і заблішчэла жалеза на даху спарахнелага дома.

І як-быццам не жадаючы прапусціць гэтае свято, за-  
ціхшы салавей зноў засвістаў і зашчоўкаў з саду.

Нехлюдаў успомніў, як ён у Кузмінскім пачаў абдума-  
ваць сваё жыццё, вырашаць пытанні аб тым, што і як ён  
будзе рабіць, і успомніў, як ён заблытаўся ў гэтых пытаннях  
і не мог вырашыць іх: колькі было меркаванняў па кожнаму  
пытанню. Ён цяпер задаў сабе гэтыя пытанні і здзіўіўся,  
як усё было проста. Было проста таму, што ён цяпер не  
думаў аб тым, што з ім будзе, і яго нават не цікавіла  
гэта, а думаў толькі аб тым, што ён павінен зрабіць. І дзіў-  
ная справа, што патрэбна для сябе, ён ніяк не мог ра-  
шыць, а што трэба рабіць для іншых, ён ведаў добра. Ён  
ведаў цяпер добра, што трэба было аддаць зямлю сяля-  
нам, таму што ўтрымліваць яе было несумленна. Ведаў  
добра, што трэба не пакідаць Каюшу, дапамагаць ёй, быць  
гатовым на ўсё, каб загладзіць сваю віну перад ёю. Ведаў  
добра, што трэба было вывучыць, разгледзець, усвядоміць  
сабе, зразумець усе гэтыя справы судоў і пакаранняў, у  
якіх ён адчуваў, што бачыць нешта такое, чаго не бачаць  
іншыя. Што атрымаецца з усяго гэтага, ён не ведаў, але ве-  
даў цвёрда, што і тое, і другое, і трэцяе яму абавязкова трэба  
рабіць. І гэта цвёрдая ўпэўненасць была радаснай для яго.

Чорная хмара зусім насунулася, і зрабіліся віднымі ўжо  
не зарніцы, а маланкі, якія асвятлялі ўесь двор. І спа-  
рахнелы дом з адламанымі ганкамі, і грымоты пачуліся ўжо  
над галавой. Усе птушкі спіхлі, але зашамацела ліске,  
і вечер дабег да ганку, дзе сядзеў Нехлюдаў, варушачы  
яго валасы. Даляцела адна крапля, другая забарабаніла па  
лапухах, жалезнаму даху, і ярка ўскалыхнула ўсё паветра;  
усё заціхла, і не паспеў Нехлюдаў палічыць да трох, як страш-  
на трэснула нешта над самай галавой і раскацілася па небе.

Нехлюдаў увайшоў у дом.

„Так, так,—думаў ён.—Справа, якая робіцца нашым  
жыццём, уся справа, увесь сэнс гэтай справы незразумелы  
і не можа быць зразумелым для мяне: навошта былі цёткі,  
чаму Ніколенка Ірценеў памёр, а я жыву? Навошта была  
Каюша? І маё вар'яцтва? Навошта была гэта вайна? І ўсё  
маё наступнае распуснае жыццё? Усё гэта зразумець, зра-

зумець усю справу гаспадара мне не пад сілу. Але выконваць яго волю, напісаную ў майм сумленні,—гэта мне пад сілу, і гэта я ведаю цвёрда. І калі раблю, бываю зусім спакойным“.

Дожджык ішоў ужо ліунем і сцякаў з дахаў з цурчаннем у кадку; маланка радзей асвятляла двор і дом. Нехлюдаў вярнуўся ў пакой, распрануўся і лёг на ложак, баючыся клапоў, бо адарваныя брудныя паперкі сцен прымушалі падазраваць іхню прысутнасць.

„Так, адчуваць сябе не гаспадаром, а слугой“, думаў ён і радаваўся гэтай думцы.

Боязкасць яго апраўдалася. Толькі ён пагасіў свячу, яго, абліпаючы, пачалі кусаць клапы.

„Аддаць зямлю, ехаць у Сібір,—блохі, клапы, бруд... Ну, што-ж, калі трэба цярпець гэта,—буду цярпець“. Але, не гледзячы на ўсё жаданне, ён не мог вытрымаць гэтага і сеў ля адчыненага акна, любуючыся, як хутка адыходзіць хмара і адкрываеца зноў месяц.

## IX

Досвіткам толькі Нехлюдаў заснуў, і таму наступным днём прачнуўся позна.

Апоўдня сем выбранных мужыкоў, запрошаных прыказчыкам, прышлі ў яблыневы сад пад яблыні, дзе ў прыказчыка быў зроблен на слупіках, убітых у зямлю, столік і лавачкі. Даволі доўга сялян прасілі надзець шапкі і сесці на лавачкі. Асабліва ўпартая трymаў перад сабой, па правілу, як тримаюць на пахаванні, сваю падраную шапку былы салдат, абуты сёння ў чыстыя анучы і лапці. Калі-ж адзін з іх, важнага выгляду широкі дзед, з кольцамі поўсюдай барады, як у Майсея, Мікель-Анджэло, і сівымі густымі кучараўымі валасамі вакол загарэлага і аголенага карычневага ілба, надзеў сваю вялікую шапку і, захінуўшы новы саматканы кафтан, пралез на лаўку і сеў, астатнія паселі ўслед за ім.

Калі ўсе размясціліся, Нехлюдаў сеў супроць іх і, абаўшыся лакцём на стол над паперкай, у якой у яго быў напісан канспект праекта, пачаў выкладаць яго.

Ці таму, што сялян было меней, ці таму, што ён быў занят не сабой, а справамі, Нехлюдаў гэты раз не адчуў ніякай збянтэжанасці. Мімаволі ён звяртаўся пераважна да щырокага дзеда з белымі кольцамі барады, чакаючы ад яго ўхвалы або адмаўлення. Але ўяўленне, складзенае аб ім Нехлюдавым, было памылковае. Прыстойны дзед, хаця і ківаў спагадліва сваёй прыгожай патрыярхальнай барадой або ўстрасаў ёю, хмурачыся, калі іншыя супярэчылі, відавочна, з вялікай цяжкасцю разумеў тое, што гаварыў Нехлюдаў, і то толькі тады, калі гэта пераказвалі на сваёй мове іншыя сяляне. Куды больш разумеў слова Нехлюдава маленькі, крывы на адно вока, адзеты ў палатаную нанкавую паддзёўку і старыя, збітыя на бок, боты, амаль безбароды дзядок, які сядзеў побач з патрыярхальным дзедам—ён быў пячніком, як даведаўся потым Нехлюдаў. Чалавек гэты хутка вадзіў бровамі, уважліва слухаў, і адразу ж пераказваў пасвойму тое, што гаварыў Нехлюдаў. Гэтак-жа хутка разумеў і невысокі прысадзісты дзед з белай барадой і бліскучымі разумнымі вачымі, які карыстаўся кожным выпадкам, каб рабіць жартаўлівія, іранічныя заўвагі на слова Нехлюдава і, відавочна, фарсіў гэтым. Былы салдат таксама, здавалася, мог-бы разумець справу, калі-б не ачмурэў ад салдацтва і не бlyтаўся ў прывычках бессэнсоўнай салдацкай мовы. Сур'ёзней за ўсіх ставіўся да справы доўганосы, з маленькай барадой, высокі чалавек, адзеты ў чистую са-матканую вопратку і ў новыя лапці, які гаварыў густым басам. Чалавек гэты ўсё разумеў і гаварыў толькі тады, калі гэта трэба было. Астатнія два дзяды, адзін—той самы бяззубы, які ўчора на сходзе з крыкам рашуча адмаўляў усе прапановы Нехлюдава, і другі—высокі, белы, кульгавы дзед з добрадушным тваром, у бахілках і туго абкрученых белымі анучамі худых нагах, абодва амаль увесь час маўчалі, хаця і уважліва слухалі. Нехлюдаў раней за ўсё выказаў свой погляд на зямельную ўласнасць.

— Зямлю, на мой погляд,—сказаў ён,—нельга ні прадаваць, ні купляць, таму што калі можна прадаваць яе, дык тыя, у каго ёсць гроши, купяць яе ўсю і тады будуць браць з тых, у каго няма зямлі, што захочуць, за права

карыстання зямлёй. Будуць браць гроши за тое, каб ста-  
яць на зямлі,—дадаў ён, карыстаючыся аргументам Спенсера.

— Адзін ратунак—крыллі падвязаць—лятаць,—сказаў  
дзед з белай барадой, вочы якога смяяліся.

— Гэта правыльна,—сказаў густым басам доўганосы.

— Так точна,—сказаў былы салдат.

— Баба травы для кароўкі нарвала: злавілі—у астрог,—  
сказаў кульгавы добрадушны дзед.

— Зямля свая за пяць вёрст, а заарандаваць—не пад-  
ступіцца. Паднялі цану гэтак, што не апраўдаеш,—дадаў  
бяззубы сярдзіты дзед,—вяроўкі ўюць з нас, як хочуць,  
горш прыгону,—пацвердзіў сярдзіты.

— Я таксама думаю, як і вы,—сказаў Нехлюдаў,—лічу  
за грэх валодаць зямлёй. І вось хачу аддаць яе.

— Што-ж, справа добрая,—сказаў дзед з майсеевымі  
кольцамі, відавочна маючы на ўвазе тое, што Нехлюдаў  
хоча аддаць яе ў наймы.

— Я затым і прыехаў: я не хачу больш уладаць зямлёй;  
але вось трэба абл меркаваць, як ад яе адмовіцца.

— Ды аддай мужыкам, вось і ўсё,—сказаў бяззубы сяр-  
дзіты дзед.

Нехлюдаў збянятэжыўся ў першую мінуту, адчуўши ў  
гэтых словах сумненне ў шчырасці свайго намеру. Але ён  
адразу-ж скамянуўся і скарыстаў гэту заўвагу, каб выка-  
заць тое, што меў сказаць.

— І рады-б аддаць,—сказаў ён,—але каму і як? Якім  
мужыкам? Чаму вашаму вобчаству, а не Дземінскаму? (Гэта  
было суседнє сяло з жабрацкім надзелам.)

Усе маўчалі. Толькі былы салдат сказаў:

— Так точна.

— Ну, вось,—сказаў Нехлюдаў,—вы мне скажыце, калі-б  
цар сказаў, каб адобраць ад памешчыкаў зямлю і раздаць  
сялянам...

— А, ці што чуваць аб гэтым?—запыталаў той самы  
старык.

— Не, ад цара нічога няма. Я проста ад сябе кажу:  
для прыкладу, што калі-б цар сказаў: адобраць ад паме-  
шчыкаў зямлю і аддаць мужыкам,—як-бы вы зрабілі?

— Як зрабілі? Падзяллі-б усю па душах усім роўна,  
што мужыку, што пану,—сказаў пячнік, хутка ўзнімаочы  
і апускаочы бровы.

— А то як-жа? Падзяліць па душах,—пацвердзіў добра-  
дущны кульгавы дзед у белых ануцах.

Усе падтрымалі гэта рашэнне, лічылі яго здавальняючым.

— Як-жа па душах?—запытаў Нехлюдаў.—Дваровым  
таксама падзяліц?

— „Нікак нет”,—сказаў былы салдат, стараючыся пака-  
заць вясёлую бадзёрасць на сваім твары. Але разважлівы  
высокі селянін не згадзіўся з ім.

— Дзяліць—дык усім роўна,—падумаўши, адказаў ён  
сваім густым басам.

— Нельга,—сказаў Нехлюдаў, ужо раней падрыхтаваўши  
свой адказ.—Калі падзяліць усім роўна, дык усе тыя, хто  
самі не робяць, не аруць,—паны, лёкаі, кухары, чыноунікі,  
пісары, усе гарадскія людзі,—возьмуць свае пай ды і прада-  
дуць багатым. І зноў у багатых збярэцца зямля. А ў тых, якія  
на сваім надзеле, зноў народзіцца народ, а зямля ўжо падзе-  
лена. Зноў багатыя сядуть на карак тым, каму зямля патрэбна.

— Так точна,—паспешна сцвердзіў салдат.

— Забараніць, каб не прадавалі зямлю, а толькі хто  
сам арэ,—сказаў пячнік, сярдзіта перабіваочы салдата.

На гэта Нехлюдаў адказаў, што прадугледзіць нельга,  
ці будзе хто для сябе араць ці для іншага.

Тады высокі разважлівы мужык прапанаваў зрабіць так,  
каб усім арцеллю араць.

— І хто арэ, на таго і дзяліць. А хто не арэ, таму ні-  
чога,—вымавіў ён сваім рашучым басам.

На гэты комуністычны праект у Нехлюдава былі таксама  
прыгатаваны аргументы, і ён сказаў, што для гэтага трэба,  
каб усе мелі плугі, і коні былі-б аднолькавыя, і каб адны  
не адставалі ад другіх, або каб усё—коні, плугі, і малава-  
тарні, і ўся гаспадарка—была-б агульная, а што для таго,  
каб зрабіць гэта, трэба, каб усе людзі згадзіліся.

— Наш народ не згодзіцца ніколі,—сказаў сярдзіты дзед

— Скрозь бойка пачнецца,—сказаў белабароды дзед, у  
якога смяяліся вочы.—Бабы адна адной усевочы павышаюць.

— Потым, як падзяліць зямлю па якасці,—сказаў Нехлюдаў — Завошта адным будзе чарназём, а другім гліна ды пясок?

— А раздаць надзеламі, каб усім роўна,—сказаў пячнік.

На гэта Нехлюдаў адказаў, што справа датычыцца не дзеляжу ў адным вобчастве, а аб дзеляжы зямлі наогул у розных губернях. Калі зямлю дармова аддаць сялянам, дык завошта адны будуць уладаць добрай, а другія дрэннай зямлёй? Усім захочацца на добрую зямлю.

— Так точна,—сказаў салдат.

Астатнія маўчалі.

— Так што гэта не так проста, як здаецца,—сказаў Нехлюдаў.—І пра гэта не мы адны, а многа людзей думае. І вось ёсць адзін амерыканец, Джордж, дык ён вось як надумаў. І я згодзен з ім.

— Ды ты гаспадар, ты і аддай. Што табе? Твая воля,—сказаў сярдзіты дзед.

Перарыў гэты збянтэжыў Нехлюдава; але ён са здавальненнем заўважыў, што і не ён адзін быў нездаволен гэтым перарывам.

— Пачакай, дзядзька Сямён, хай ён раскажа,—сваім пагрозлівым басам сказаў разважлівы мужык.

Гэта ўзбадзёрыла Нехлюдава,—ён пачаў тлумачыць ім па Генры Джорджу праект адзінага падатку.

— Зямля—нічыя, божая,—пачаў ён.

— Гэта так. Так точна,—адгукнуліся некалькі галасоў.

— Уся зямля агульная. Усе маюць на яе роўнае права. Але ёсць зямля лепшая і горшая. І кожны жадае ўзяць добрую. Як-жа зрабіць, каб усім было роўна? А так, каб той, хто будзе валодаць добрай, плаціў-бы тым, якія не валодаюць зямлёй, тое, што яго зямля варта,—сам сабе адказваў Нехлюдаў.—А так як цяжка размеркаваць, хто каму павінен плаціць, і з той прычыны, што на грамадскія патрэбы неабходна збіраць гроши, дык і зрабіць так, каб той, хто валодае зямлёй, плаціў-бы ў вобчаства на ўсялякія патрэбы тое, што яго зямля варта. Гэтак усім роўна будзе. Хочаш валодаць зямлёй—плаці за добрую зямлю больш, за дрэнную меней. А не хочаш валодаць—

нічога не плаціш; а падаткі на грамадскія патрэбы за цябе будуць плаціць тыя, хто зямлёй валодае.

— Гэта правільна,—сказаў пячнік, рухаючы брывамі.—  
У каго лепшая зямля, той болей плаціць павінен.

— І разумны-ж быў гэты Жоржа,—сказаў паважны дзед з кольцамі.

— Толькі-б плата была пад сілу,—сказаў басам высокі, відавочна ўжо прадбачачы, куды ідзе справа.

— А плата павінна быць такая, каб было не дорага і не танна... Калі дорага, дык не выплацяць, і ўбытак будзе, а калі танна, усе пачнуць купляць адзін у аднаго, будуць гандляваць зямлёй. Вось гэта самае я хацеў зрабіць у вас.

— Гэта правільна, гэта справядліва. Што-ж, гэта добра,—казалі мужыкі.

— Ну і галава,—паўтарыў шырокі дзед з кольцамі.— Жоржа! А што надумаў.

— Ну, а як-жа, калі я захачу ўзяць зямлі?—сказаў, усміхаючыся, прыказчык?

— Калі вольны ёсць надзел, бярыце і працуіце,—сказаў Нехлюдаў.

— Табе навошта? Ты і так сыты,—сказаў дзед, у якога ўсміхаліся вочы.

На гэтым скончылася нарада.

Нехлюдаў зноў паўтарыў сваю прапанову, але не патрабаваў адказу зараз-жа, а раіў пагаварыць з вобчаствамі тады прысці і даць адказ яму.

Мужыкі сказалі, што пагавораць з вобчаствамі і дадуць адказ, і, развітаўшыся, пайшлі ўсхваліваныя. На дарозе доўга чулася, паступова аддаляючыся, іхняя гучная гамонка. І да позняга вечара гулі іхняя галасы і даносіліся па рацэ ад вёскі.

---

На другі дзень мужыкі не працевалі, а абмяркоўвалі прапанову пана. Вобчаства падзялілася на дзве партыі: адна прызнавала выгаднай і бяспечнай прапанову пана, другая бачыла ў гэтым хітрасць, сутнасць якой яна не магла зразумець і якой таму асабліва баялася. На трэці дзень аднак

усе згадзіліся прыняць прапанаваныя ўмовы, і прышлі да Нехлюдава абвясціца рашэнне ўсяго вобчства. На згоду гэту мела ўплыў выказанае адной бабулькай, прынятае старымі, якое знішчала ўсялякую боязкасць ашуканства, тлумачэнне ўчынку пана, якое складалася з таго, што пан пачаў пра душу думаць і рабіць гэтак для яе паратунку. Тлумачэнне гэта сцвярджалася тымі вялікімі грашовымі мілласцінамі, якія раздаваў тут Нехлюдаў, у час свайго праўывання ў Панаве. Грашовыя мілласціні, якія раздаваў тут Нехлюдаў, былі выкліканы тым, што ён тут упершыню пазнаў ту ю ступень беднасці і суровасці жыцця, да якой дайшлі сяляне, і, здзіўлены гэтай беднасцю, хаця і ведаў, што гэта неразумна, не мог не даваць тых грошай, якіх у яго цяпер назбіралася асабліва багата, бо ён атрымаў іх за прададзены яшчэ ў мінульым годзе лес у Кузмінскім і яшчэ задаткі за продаж інвентара.

Як толькі даведаліся, што пан усім, хто просіць, дае гроши, гурбы народу, пераважна баб, пачалі хадзіць да яго з усёй акругі, просячы дапамогі. Ён зусім не ведаў, што рабіць з імі, чым кіравацца ў вырашэнні пытання, қолькі і каму даць. Ён адчуваў, што не даваць тым, хто просіць, і відавочна, бедным людзям грошай, якіх у яго было багата, нельга было. А даваць выпадкова тым, якія просіць, не мела сэнсу. Адзіны сродак выйсці з гэтага становішча складаўся з таго, каб паехаць. Гэта самае ён і паспяшаўся зрабіць.

У апошні дзень свайго праўывання ў Панаве Нехлюдаў пайшоў у дом і пачаў перабіраць пакінутыя там рэчы. Перабіраючы іх, ён у ніжній шуфлядцы старой цётчынай шыфанд'еркі з чырвонага дрэва, з жыватом і бронзавымі кольцамі з ільвіннымі галовамі, знайшоў многа лістоў і сярод іх сфатаграфаваную на картачцы группу: Соф'ю Іванаўну, Мар'ю Іванаўну, яго самога студэнтам і Кацюшу—чыстую, свежую, прыгожую і жыццерадасную. З усіх рэчаў, якія былі ў доме, Нехлюдаў узяў толькі лісты і гэты здымак. Астатніе ўсё ён пакінуў млынару, які купіў за дзесятую частку цаны, па хадайніцтву прыкаэчыка, што ўсё ўсміхаўся, на звоз дом і ўсю мэблю Панава.

Успамінаючы цяпер сваё шкадаванне да загубленай улас-  
насці, якое ён адчуваў у Кузмінскім, Нехлюдаў здзіўляўся  
на тое, як мог ён перажываць гэтае пачуццё; цяпер ён  
адчуваў безупынную радасць вызвалення і адчуванне но-  
вага, падобнае да таго, што павінен адчуваць падарожнік,  
адкрываючы новыя землі.

## X

Горад асабліва незвычайна і па-новаму ў гэты прыезд  
здзівіў Нехлюдава. Ён увечары, пры запаленых ліхтарах,  
прыехаў з вакзала на сваю кватэру. Па ўсіх пакоях яшчэ  
пахла нафталінам, і Аграфена Пятроўна і Карней—абодва  
адчувалі сябе стомленымі і незадаволенымі, і нават пасва-  
рлыіся праз прыбіранне рэчаў, ужыванне якіх, здавалася,  
складалася толькі з таго, каб іх развесхваць, сушиць і  
хаваць. Пакой Нехлюдава быў не заняты, але не прыбраны,  
і ад скрыняў прайсці да яго было цяжка, так што прыезд  
Нехлюдава, відавочна, перашкаджаў тым справам, якія, у  
сілу нейкай дзіўнай інерцыі, рабіліся на гэтай кватэры. Усё  
гэта было так непрыемна сваім відавочным вар'яцтвам,  
якога ён некалі быў удзельнікам, здалося Нехлюдаву пасля  
ӯражання вясковай нястачы, што ён парашыў пераехаць  
на другі-ж дзень у гасцініцу, пакінуўшы Аграфену Пят-  
роўну прыбираць рэчы, як яна гэта лічыла патрэбным, да  
прыезду сястры, якая ўпараткуе канчаткова ўсё тое, што  
было ў доме.

Нехлюдаў раніцо вышаў з дома, выбраў сабе недалёка  
ад турмы ў першых сустрэчных, вельмі скромных і бруд-  
наватых мэблевых пакоях памяшканне з двух нумароў і,  
загадаўшы аб тым, каб туды перавезлі выбраныя ім з дому  
рэчы, пайшоў да адваката.

На дварэ было холадна. Пасля навальніц і дажджоў  
началіся тыя халады, якія звычайна бываюць увесну. Было  
тэтак холадна і гэткі сцюдзёны вецер, што Нехлюдаў ска-  
леў у лёгкім паліто і ўсё хутчэй і хутчэй крочыў, стараю-  
чыся сагрэцца.

У яго ўспамінах былі вясковыя людзі: жанчыны, дзеци,  
старыя, беднасць і змарнеласць, якія ён як быццам упер-

шыню ўбачыў, асабліва той старычок-дзіцёнак, які ўсміхаецца і баўтае тонкімі ножкамі,—і ён мімаволі параўноўваў з імі тое, што было ў горадзе. Праходзячы каля крамы мясных, рыбных і гатовага адзення, яго здзівіла—як быццам ён упершыню ўбачыў гэта—сытасць той велізарнай колькасці такіх чистых і гладкіх гандляроў, якіх няма ніводнага чалавека ў вёсцы. Людзі гэтая, відавочна, цвёрда былі пераконаны ў tym, што іхнія старанні ашукаць людзей, якія не разбіраюцца ў іх тавары, ёсьць не гультайскі, а вельмі карысны занітак. Гэткія-ж самыя былі фурманы з велізарнымі задамі і гузікамі на спіне, гэткія-ж швейцары ў шапках, абшытых галунамі, гэткія-ж наплоенныя пакаёўкі ў фартухах і асабліва ліхачы-раміznікі з падбрытымі каркамі, седзячы разваліўшыся ў сваіх пралётках, пагардліва і распусна разглядаючы прахожых. Ва ўсіх гэтых людзях ён мімаволі бачыў цяпер тых самых вясковых людзей, пазбаўленых зямлі і гэтай беднасцю сагнаных у горад. Адны з гэтых людзей здолелі скарыстаць гарадскія ўмовы і зрабіліся такімі самымі, як і паны, і радаваліся свайму становішчу; другія-ж трапілі ў горадзе ў яшчэ горшыя ўмовы, як у вёсцы, і зрабіліся яшчэ больш няшчаснымі. Такімі няшчаснымі здаліся Нехлюдаву тыя шаўцы, якіх ён убачыў у акне аднаго сутарэння, дзе яны працавалі; такія самыя былі худыя, бледныя, ускудлачаныя прачкі, якія худымі голымі рукамі прасавалі перад адчыненымі вокнамі, з якіх шугала мыльнаяара. Такімі самымі былі, сустрэнутыя Нехлюдавым, два маляры ў фартухах і апорках на босых нагах, усе ад галавы да пятаў запэцканыя фарбай. У закасаных вышэй локція загарэлых жылістых слабых руках яны, лаючыся, неслі вядро фарбы. Такія самыя твары былі і ў запыленых з чорнымі тварамі ламавікоў, што трэсліся на сваіх дрогах. Такія самыя былі ў абадраных, апухлых мужчын і жанчын з дзецьмі, якія стаялі на рагах вуліц і прасілі міласціны. Гэткія самыя твары можна было бачыць у адчыненых вокнах тракціра, міма якога давялося праходзіць Нехлюдаву. Каля брудных, застаўленых бутэлькамі і чайнай пасудай столікаў, між якімі, раскачваючыся, сноўдалі белыя афіцыянты, сядзелі, гарланячы і распіываючы, потныя, пачырванелыя людзі з

атуманенымі тварамі. Адзін сядзеў ля акна, падняўшы бровы і выпяўшы губы, глядзеў перад сабою, як быццам стаючыся ўспомніць нешта.

„І навошта яны ўсе пазбіраліся тут?“ думаў Нехлюдаў, мімаволі ўдыхаючи разам з пылам, які на яго нёс халодны вецер, усюды пашыраны пах прагорклага масла свежай фарбы.

На адной вуліцы яго дагнаў абоз ламавікоў; яны везлі нейкае жалеза і так страшна грымелі па няроўным бруку сваім жалезам, аж яму зрабілася балюча ў вушах і галаве. Ён пайшоў хутчэй, каб выперадзіць абоз, калі раптам з-за трукату жалеза пачуў свае імя. Ён спыніўся і ўбачыў крыху ўперадзе сябе ваеннага з спічастымі скручанымі вусамі і ззяючымі глянцевітым тварам; ваенны, седзячы на таратайцы ліхача, ветліва махаў яму рукой, адкрываючи ўсмешкай надзвычайна белыя зубы.

— Нехлюдаў! Ты гэта?

Першае адчуванне Нехлюдава было прыемнасць.

— А! Шэнбок,—радасна вымавіў ён, але адразу ж зразумеў, што радавацца зусім не было чаго.

Гэта быў той самы Шэнбок, які тады заязджаў да цётак. Нехлюдаў даўно не бачыў яго, але чуў пра яго, што ён, не гледзячы на свае даўгі, пакінуўшы полк і астаўшыся ў кавалерыі, усё неяк трymаўся нейкімі сродкамі ў асяроддзі багатых людзей. Задаволены, вясёлы выгляд сцвярджаў гэта.

— Вось добра, што злавіў цябе! А то нікога ў горадзе няма. Ну, браце, а ты пастарэў,—гаварыў ён, выходзячы з таратайкі і выпростаючы плечы.—Я толькі па хадзе і пазнаў цябе. Ну, што-ж, абедаем разам? Дзе ў вас тут кормяць як след?

— Не ведаю, ці паспею,—адказаў Нехлюдаў, думаючы толькі аб tym, як-бы яму збавіцца ад таварыша, не зняўшыўшы яго.—Ты чаго-ж тут?—запытаў ён.

— Усё справы, браце. Справы апекі. Я-ж апякун. Кірую справамі Саманава. Ведаеш, багацея. Ён ідёт. А 54 тысячи дзесяцін зямлі,—сказаў ён з нейкім асаблівым гонарам, нібы сам зрабіў усе гэтыя дзесяціны.—Запушчаны справы былі жу-

дасна. Зямля ўся была ў сялян. Яны нічога не плацілі, нядоімкі было больш, як 80 тысяч. Я за адзін год усё змяніў і даў апецы на 70 проц. больш. А?—спытаў ён з гонарам.

Нехлюдаў успомніў, што чуў, як гэты Шэнбок іменна таму, што ён прасвістаў усю сваю маё масць і нарабіў неадплатных даўгоў, быў па нейкай асаблівай пратэкцыі прызначан апекуном маё масці старога багаця, які праматаў сваю маё масць, і цяпер, пэўна, жыў з гэтай апекі.

„Як-бы збавіцца ад яго, не зняважыўши яго“? думаў Нехлюдаў, гледзячы на яго глянцевіты, наліты твар з нафіксатуарнымі вусамі і слухаў яго добрадушна-таварыскую балбатню аб тым, дзе добра кормяць, і хвальбу тым, як ён наладзіў справы апекі.

— Ну, дык дзе-ж абедаем?

— Мне няма калі,—сказаў Нехлюдаў, гледзячы на гадзіннік.

— Дык вось што. Увечары сёння скачкі. Ты будзеш?

— Не, я не буду.

— Прыяджай. Сваіх ужо ў мяне няма. Але я стаўлю на Грышыных коней. Помніш? У яго добрая стайня. Дык вось прыяджай, і павячэраем.

— І вячэрэць не магу,—усміхаючыся, сказаў Нехлюдаў

— Ну што-ж гэта? Ты куды цяпер? Хочаш, я давязу.

— Я да адваката. Ён тут за рогам,—сказаў Нехлюдаў.

— А, ты-ж нешта ў астрозе робіш? Астрожным хадатаем зрабіўся? Мне Карчагіны гаварылі,—смеючыся, загаманіў Шэнбок.—Яны паехалі ўжо. Што такое? Расскажи!

— Але, але, усё гэта праўда,—адказаў Нехлюдаў,—што-ж рассказваць на вуліцы!

— Ну, канешне, канешне, ты-ж заўсёды дзіваком быў. Дык прыедзеш на скачкі?

— Не, не магу і не хачу. Ты, калі ласка, не злуйся.

— Вось, злавацца! Ты дзе стаіш?— запытаў ён, і раптам твар яго зрабіўся сур'ёзным, вочы спыніліся, бровы падняліся. Ён, відавочна, хацеў успомніць, і Нехлюдаў убачыў у ім зусім такі самы тупы выраз, як у таго чалавека з паднятымі брывамі і адтапыранамі губамі, які здзівіў яго ў акне тракціра.

— Халадэча якая! А?

— Але, але.

— Пакупкі ў цябе?—звярнуўся Шэнбок да рамізіка.

— Ну, дык бывай; вельмі, вельмі рады, што сустрэў цябе,—  
сказаў ён і, пасінушы моцна руку Нехлюдаву, ускочыў  
у таратайку, махаючи перад глянцевітым тварам широкай  
рукой у новай белай замшавай пальчатцы і прывычна  
ўсміхаючыся сваімі надзвычайна белымі зубамі.

„Няўжо я быў гэткі?—думаў Нехлюдаў, ідуучы да ад-  
ваката.—Ну, хаця не зусім гэткі, але хацеў быць гэткім  
і думаў, што так і пражыву жыццё“.

## XI

Адвакат прыняў Нехлюдава без чаргі і адразу ж разгава-  
рыўся пра справу Меншовых, якую ён прачытаў, і абу-  
рыўся беспадстаўнасцю абвінавачвання.

— Справа гэта абураючая,—гаварыў ён.—Магчыма, што  
падпаліў сам гаспадар для атрымання страхоўкі, але справа  
ў тым, што вінаватасць Меншовых зусім не доказана.  
Няма ніякіх доказаў. Гэта асаблівая стараннасць следчага  
і неахайнасць таварыша [пракурора]. Толькі-б справа слу-  
халася не ў павеце, а тут, і я ручаюся за выигрыш, і га-  
нарару не бяру ніякага. Ну-с, другая справа—прашэнне на  
высачайшое імя Фядос'і Біруковай—напісана; калі паедзеце  
ў Пецербург, вазьміце з сабой, самі падайце і папросіце.  
А то зробяць запытанне ў міністэрства юстыцыі, там ад-  
кажуць так, каб хутчэй збавіцца, гэта значыць адмовяць,  
і нічога не будзе. А вы пастараіцесь дабрацца да вышэй-  
шых чыноў.

— Да цара?—запытаў Нехлюдаў.

Адвакат засміяўся.

— Гэта ўжо найвышэйшая—„высочайшая инстанция“. А  
вышэйшая—значыць—сакратара пры камісіі прашэнняў  
або загадчыка. Ну, усё цяпер?

— Не, вось мне яшчэ пішуць сектанты,—сказаў Нехлю-  
даў, вымаючы з кішэні ліст сектантаў.—Гэта дзіўная

справа, калі справідлова, што яны пішуць. Я сёння пастараюся ўбачыць іх і даведацца, у чым справа.

— Вы, я бачу, зрабіліся нейкай варонкай, горлачкам, праз якое выліваюцца ўсе скаргі турмы,—усміхаючыся, сказаў адвакат. Занадта багата, не пад сілу будзе.

— Не, але гэта дзіўная справа,—сказаў Нехлюдаў і расказаў сцісла сутнасць справы: людзі ў вёсцы збріліся чытаць евангелле, прышло начальства і паразганяла іх. У наступную нядзелью зноў сабраліся, тады паклікалі ўрадніка, склалі акт, і іх аддалі пад суд. Судовы следчы дапытаў, таварыш прокурора склаў абвінаваўчы акт, судовая палата сцвердзіла абвінавачванне, і іх засудзілі ў ссылку.

— Гэта нешта жудаснае,—гаварыў Нехлюдаў.—Няўжо гэта праўда?

— Што-ж вас тут здзіўляе?

— Усё; ну, я разумею ўрадніка, якому загадалі, але таварыш прокурора, які складаў акт, ён-жа чалавек адукаўаны...

— У гэтым і памылка, што мы прывыклі думаць, што прокуратура, судовыя наогул—гэта нейкія новыя ліберальныя людзі. Яны былі некалі такімі, але цяпер гэта зусім іншае. Гэта чыноўнікі, якія клапоцяцца толькі аб 20 чысле. Ён атрымлівае пенсію, яму трэба больш, і гэтым і абліжаўваючыся ўсе яго прынцыпы. Ён каго хочаце будзе абвінавачваць, судзіць, прысуджаць.

— Няўжо існуюць законы, па якіх можна выслаць чалавека за тое, што ён разам з іншымі чытае евангелле?

— Не толькі выслаць у не зусім блізкія месцы, але на катаргу, калі толькі будзе даказана, што, чытаючы евангелле, дазволілі сабе тлумачыць яго інакш, не гэтак, як загадана, і таму асуджалі царкоўнае тлумачэнне. Ганьбованне праваслаўнай веры пры народзе і згодна артыкула 196—ссылка на пасяленне.

— Не можа быць.

— Я вам кажу. Я заўсёды кажу панам судовым,—працягваў адвакат,—што я не могу без удзячнасці бачыць іх, таму што калі я не ў турме і вы таксама, і мы ўсе, дык

толькі дзякуючы іхнай дабраце. А падвесці кожнага з нас да пазбаўлення асаблівых праў і ссылкі—самая лёгкая справа.

— Але калі так, і ўсё залежыць ад самавольства прокурора і асоб, якія маюць права ўжываць і не ўжываць закон, дык навошта суд?

Адвакат весела засміяўся.

— Вось якія пытанні вы задаецце! Ну, гэта, бацюхна, філасофія. Што-ж, можна і аб гэтым пагутарыць. Вось прыезджайце ў суботу. Сустрэнце ў мяне вучоных, літаратарапаў, мастакоў. Тады і пагутарым аб агульных пытаннях,—сказаў адвакат, з іранічным пафасам вымаўляючы слова: „агульныя пытанні”.—З жонкай знаёмы. Прыйзджайце.

— Пастараюся,—адказаў Нехлюдаў, адчуваючы, што ён гаворыць няпраўду, і калі аб чым пастараецца, дык толькі аб тым, каб не быць увечары ў адваката, у асяроддзі яго гасцей: вучоных, літаратарапаў і мастакоў.

Смех, якім адказаў адвакат на заўвагу Нехлюдава аб тым, што суд не мае значэння, калі суддзі могуць па свайму свавольству ўжываць або не ўжываць закон, і інтанацыя, з якой ён вымавіў слова: „філасофія” і „агульныя пытанні”, паказалі Нехлюдаву, як зусім па-рознаму ён і адвакат і, напэўна, і прыяцелі адваката глядзяць на рэчы, і як, не гледзячы на ўсё сваё цяперашнjeе аддаленне ад ранейших сваіх сяброў, як Шэнбок, Нехлюдаў адчуваў сябе яшчэ больш далёкім ад адваката і людзей яго асяроддзя.

## XII

Да турмы было далёка, а было ўжо позна, і таму Нехлюдаў узяў раміznіка і паехаў да турмы. На адной з вуліц раміznік, чалавек сярэдніх год, з разумным і добрадушным тварам, звірнуўся да Нехлюдава і паказаў на рыштаванні велізарнага будынка.

— Вунь якую будыніну ўзвялі,—сказаў ён, як быццам ён браў нейкі ўдзел у гэтай будоўлі і ганарыўся гэтым.

Сапраўды, дом будаваўся велізарны і ў нейкім склада-

ным, незвычайным стылі. Моцныя рыштаванні з вялікіх сасновых бярвенняў, скопленыя жалезнымі змацаваннямі, акружалі няскончаную пабудову і адмяжоўвалі яе ад вуліцы драўлянай агарожай. Па мастах рыштаванняў снавалі, як мурашкі, запырсканыя вапнай рабочыя: адны клалі, другія цисалі камень, трэція ўгору насілі цяжкія і ўніз пустыя насілкі і кадкі.

Тоўсты і добра апрануты чалавек, напэўна архітэктар, стоячы каля рыштаванняў, нешта паказваў ўгору і гаварыў владзімірцу-падрадчыку, які пачціва слухаў яго. З варот міма архітэктара з падрадчыкам выязджалі пустыя і ўязджалі нагруженыя фурманкі.

„І як яны ўсе ўпэўнены, і тыя, якія працуюць, таксама як і тыя, якія прымушаюць іх працаўца, што гэта так і павінна быць, што ў гэты час, калі дома іхнія цяжарныя бабы робяць непасільную работу, і дзеці іхнія ў шапачках, перад скорай галоднай смерцю, па-старэчаму ўсміхаюцца, перабіраючы ножкамі, ім трэба будаваць гэты дурны непатрэбны палац нейкаму дурному і непатрэбнаму чалавеку, аднаму з тых самых, якія рабуюць і разараюць іх“, думаў Нехлюдаў, паглядаючы на гэты дом.

— Але, недарэчны дом,—выказаў ён уголас сваю думку.

— Як недарэчны?—пакрыўджана адказаў раміznік.—Дзякаваць, народу работу дае. А не недарэчны.

— Дык-жа работа непатрэбная.

— Значыць, патрэбная, калі будуюць,—адказаў раміznік,—народ корміцца.

Нехлюдаў замаўчаў, тым больш, што цяжка было гаварыць ад грукату колаў. Недалёка ад турмы раміznік з'ехаў з бруку на шасе, так што лёгка было гаварыць, і зноў звярнуўся да Нехлюдава.

— Што гэтага народу цяперака ў горад валіць—страх колькі,—сказаў ён, абарочваючыся на сядзенні і паказываючы Нехлюдаву на арцель вясковых рабочых, якія ішлі ім на-сustrач з піламі, з сякерамі, з кожухамі і торбамі за плячыма.

— Хіба больш, як у ранейшыя гады?—спытаў Нехлюдаў.

— Куды! Цяпер так набіваюцца ўсюды, што бяда. Гаспадары кідаюцца народам, як трэскамі. Усюды поўна.

— Чаму-ж гэта так?

— Расплодзіліся. Няма куды дзеца.

— Дык што-ж, калі расплодзіліся? Чаму-ж не астаюцца ў вёсцы?

— Няма чаго ў вёсцы рабіць. Зямлі няма.

Нехлюдаў адчуваў тое, што бывае з хворым месцам. Здаецца, што, як наўмысля, удараешся ўсё балочым месцам, а здаецца гэта толькі таму, што толькі ўдары па балочым месцам заўважаеш.

„Няўжо ўсюды тое самае?“ падумаў ён і пачаў распытваць раміznіка пра тое, колькі ў іх у вёсцы зямлі, і колькі ў самога раміznіка зямлі, і чаму ён жыве ў горадзе.

— Зямлі ў нас, паночку, дзесяціна на душу. Трымаем мы на тры души,—з ахвотай разгаварыўся раміznік.—У мяне дома бацька, брат, другі ў салдатах. Яны ўпраўляюцца. Ды ўпраўляцца няма чаго. І то брат хацеў у Маскву пайсці.

— А не можна заарандаваць зямлі?

— Дзе цяпер заарандаваць? Панкі, якія былі, праматалі сваю. Купцы ўсю пакуплялі. У іх не купіш,—самі працуюць. У нас француз гаспадарыць, у старога пана купіў. Не здае—і ўсё тут.

— Які француз?

— Дюфар-француз, можа чулі. Ён у вялікім тэатры на акторак парыкі робіць. Справа выгаднайа, ну і забагацеў. У нашай паненкі купіў увесь маёнтак. Цяпер ён над намі гаспадар. Як хоча, так і ездзіць на нас. Дзякаваць, сам чалавек добры. Толькі жонка яго з рускіх,—гэткая зараза, што не дай божа. Рабуе народ. Бяды! Ну, вось і турма. Вам куды, да пад'ездзу? Не пушчаюць, мабыць.

### XIII

З трывогай у сэрцы і палохаючыся думкі пра тое, у якім становішчы ён сёняння знайдзе Маславу, і той тайны, што была для яго і ў ёй і ў тым злuchенні людзей, якое было ў астрозе, пазваніў Нехлюдаў калі галоўнага ўваходу і запытаў надзірацеля, які вышаў да яго, пра Маславу.

Надзірацель даведаўся і сказаў, што яна ў больніцы. Нехлюдаў пайшоў у больніцу. Добрадушны дзядок, больнічны вартаунік, адразу ж пусціў яго і, даведаўшыся, каго яму трэба было бачыць, накіраваў у дзіцячае аддзяленне.

Малады доктар, увесь прасякнуты карболавай кіслатой, вышаў да Нехлюдава ў калідор і строга спытаў яго, што яму трэба. Доктар гэты ўсялякім чынам патураў арыштантам і таму заўсёды меў непрыемныя сутычки з начальствам турмы і нават з старшим доктарам. Баючыся таго, каб Нехлюдаў не патрабаваў ад яго чаго-небудзь незаконнага, і, апрача таго, жадаючы паказаць, што ён ні для кога не робіць выключэння, ён прыкінуўся сярдзітым.

— Тут няма жанчын, дзіцячыя палаты,—сказаў ён.

— Я ведаю, але тут ёсьць пераведзеная з турмы сядзелка-служанка.

— Але, ёсьць тут дзве. Дык што-ж вам трэба?

— Я блізка стаю да адной з іх, да Маславай,—сказаў Нехлюдаў,—і вось жадаў-бы бачыць яе: я еду ў Пецербург для падавання касадыйнай скаргі па яе справе. І хацеў перадаць вось гэта. Гэта толькі фатаграфічны здымак,—сказаў Нехлюдаў, вымаючы з кішэні канверт.

— Што-ж, гэта можна,—сказаў доктар, падабрэўшы, і звярнуўшыся да бабулькі ў белым фартуху, сказаў, каб яна паклікала сядзелку-арыштантку Маславу.—Ці не жадаецце пасядзець, або прыймовы пакой?

— Дзякую вам,—адказаў Нехлюдаў і, карыстаючыся спрыяючай для яго зменай у доктары, спытаўся ў яго абтым, як задаволены Маславай у больніцы.

— Нішто, працуе някепска, беручы пад увагу ўмовы, у якіх яна была,—сказаў доктар.—А вось і яна.

З адных дзвярэй вышла бабулька-садзелка і за ёю Маслава. Яна была ў белым фартуху на паласатым плаці. На галаве была хусцінка, якая закрывала валасы. Убачыўшы Нехлюдава, яна ўспыхнула, спынілася нібы ў нерашучасці, а потым нахмурылася і, апусціўшы вочы, хуткім крокамі накіравалася да яго па палосачцы калідора. Падышоўшы да Нехлюдава, яна хацела не падаць рукі, потым падала і яшчэ больш пачырванела. Нехлюдаў не бачыў яе пасля той

размовы, калі яна прасіла прабачэння за сваю гарачнасць, і ён цяпер чакаў яе знайсці такой самай, як тады. Але сёння яна была зусім іншая, у выразе твара яе было нешта новае: стрыманае, сарамлівае і, як здалося Нехлюдову, нязычлівае да яго. Ён сказаў ёй тое самае, што сказаў доктару,—што едзе ў Пецербург, і перадаў ёй канверт з фотографіяй, якую ён прывёз з Панава.

— Гэта я знайшоў у Панаве, старая фатаграфія, можа вам прыемна. Вазьміце.

Яна, прыўзняўшы чорныя бровы, здзіўлена зірнула на яго сваімі касаватымі вачымі, як быццам пытаючы: наўшта гэта?—і моўчкі ўзяла канверт і пакладаў ў фартух.

— Я бачыў там цётку вашу,—сказаў Нехлюдаў.

— Бачылі?—сказала яна абыякава.

— Ці добра вам тут?—запытаў Нехлюдаў.

— Нішто, добра,—сказала яна.

— Не вельмі цяжка?

— Не, нішто. Я не прывыкла яшчэ.

— Я за вас вельмі рад. Усё-такі лепей, як там.

— Як дзе *там*?—сказала яна, і твар яе заліўся румянцам.

— Там, у астрозе,—паспяшыў сказаць Нехлюдаў.

— Чым-жа лепей?—запытала яна.

— Я думаю, людзі тут лепшыя. Няма гэткіх, якія там.

— Там многа добрых,—сказала яна.

— Аб Меншовых я хадайнічаў і спадзяюся, што іх вызваліць,—сказаў Нехлюдаў.

— Гэта дай божа, гэткая бабулька цудоўная,—сказала яна, паўтараючы сваё азначэнне бабулькі, і злёгку ўсміхнулася.

— Я сёння еду ў Пецербург. Справа ваша будзе слухацца неўзабаве, і я спадзяюся, што прысуд скасуюць.

— Скасуюць, не скасуюць, цяпер усёроўна,—сказала яна.

— Чаму: цяпер?

— Так,—сказала яна, хуткім поглядам запытальна зірнуўшы яму ў твар.

Нехлюдаў зразумеў гэта слова і гэты погляд так, што яна хоча ведаць, ці трymаецца ён свайго рашэння або прыняў яе адмову і змяніў яго.

— Не ведаю, чаму для вас усёроўна,—сказаў ён.—Але для мяне сапраўды ўсёроўна: апраўдаюць вас ці не.—Я ва ўсякім выпадку гатоў зрабіць, што гаварыў,—сказаў ён ращуча.

Яна падняла галаву, і чорныя касаватыя вочы ўтаропіліся і на яго твары, і міма яго, і ўвесь твар яе асветліўся радасцю. Але яна сказала зусім не тое, што гаварылі яе вочы.

— Гэта вы дарэмна гаворыце,—сказала яна.

— Я гавару, каб вы ведалі.

— Пра гэта ўсё сказана, і гаварыць няма чаго,—сказала яна, ледзьве стрымліваючы ўсмешку.

У палаце нешта зашумелі. Пачуўся дзіцячы плач.

— Мяне клічуць, здаецца, — сказала яна, непакойна азіраючыся.

— Ну, дык бывайце,—сказаў ён.

Яна прыкінулася, што не заўважыла працягнутай рукі, і, не паціснуўшы яе, павярнулася і, намагаючыся скаваць сваю радасць, хуткімі крокамі пайшла па палосках калідора.

„Што ў ёй робіцца? Як яна думае. Як яна адчувае? Ці хоча яна выпрабаваць мяне або сапраўды не можа дараваць? Не можа яна сказаць усяго, што думае і адчувае, або не хоча?” запытваў сябе Нехлюдаў і ніяк не мог адказаць сабе. Адно ён ведаў—гэта тое, што яна змянілася, і ў ёй ішла важная для яе душы змена, і гэта змена злучала яго не толькі з ёю, але і з тым, дзеля каго адбывалася гэта змена. І вось гэта злучэнне рабіла яго настрой радасна-ўзбуджаным і расчудленым.

Вярнуўшыся ў палату, дзе стаяла восем дзіцячых ложкаў, Маслава пачала па загаду сястры перасціаць пасцель і, занадта далёка перахіліўшыся з прасціной, пакаўзнулася і ледзьве не ўпала. Хлопчык з абвязанай шыяй, які ачуньваў, гледзячы на яе, зарагатаў, і Маслава не магла ўжо больш стрымацца і, прысеўшы на ложак, гэтак голасна і спакусна засмиялася, што некалькі дзяцей таксама зарагаталі, а сястра сярдзіта крыкнула на яе.

— Чаго рагочаш? Думаеш, што ты там, дзе была? Ідзі па порцы.

Маслава замаўчала і, узяўшы пасуду, пайшла, куды яе пасылалі, але, пераглянуўшыся з абвязаным хлопчыкам, якому забаронена было смяяцца, зноў пырснула. Некалькі разоў на працягу дня, як толькі яна аставалася адна, Маслава вымала картачку з канверта і любавалася ёю; але толькі ўвечары пасля дзяжурства, астаўшыся адна ў пакоі, дзе яны спалі ўдвуих з сядзелкай, Маслава зусім выняла з канверта фатаграфію і доўга нерухома, лашчачы вачыма кожную драбніцу і твараў, і адзенняў, і сходняў балкона, і кустоў, на фоне якіх вышлі сфатаграфаваныя твары яго і яе, і цётак, глядзела на зліньяльную, пажоўклую картачку і не магла налюбавацца асабліва сабою, сваім маладым, прыгожым тварам з кучаравымі вакол ілба валасамі. Яна так заглядзелася, што не заўважыла, як яе таварышка-сядзелка ўвайшла ў пакой.

— Гэта што-ж? Ён табе даў?—сказала тоўстая добра-душная сядзелка, нагінаючыся над фатаграфіяй.—Няўжо-ж гэта ты?

— А то хто-ж?—усміхаючыся, гледзячы на твар таварышкі, вымавіла Маслава.

— А гэта хто-ж? Ён самы? А гэта маці яго?

— Цётка. А хіба не пазнала-б?—спыталася Маслава.

— Дзе пазнацы! Ніколі не пазнала-б. Зусім увесь твар іншы. Бадай, дзесяць год пасля таго мінула.

— Не гады, а жыццё,—сказала Маслава, і раптам усё ажыўленне яе прайшло. Твар зрабіўся панурым, і маршчына ўрэзала паміж броваў.

— Чаго-ж, жыццё *там* лёгкае, напэўна.

— Але, лёгкае, — паўтарыла Маслава, закрыўшы вочы і ківаючы галавой.—Горш як катарга.

— Чаму-ж?

— А таму-ж. З 8 вечара да 4 рання. Гэта кожны дзень.

— Дык чаму-ж не пакідаюць?

— І хочуць пакінуць, ды нельга. Ды што казацы!—вымавіла Маслава, ускочыла, кінула фатаграфію ў шуфлядку століка і, ледзьве стрымліваючы злыя слёзы, выбегла ў калідор, грукнуўшы дзвярыма. Гледзячы на фатаграфію, яна адчувала сябе такой, якой яна была знята на ёй, і марыла аб

тым, як яна была шчаслівай тады і магла-б быць шчаслівай з ім цяпер. Словы таварышкі напомнілі ёй тое, што яна была цяпер, і тое, што яна была там,—нагадалі ёй увесы жах таго жыцця, які яна тады цмяна адчувала, але не дазваляла сабе ўсведамляць. Цяпер толькі яна жыва ўспомніла ўсе гэтыя жахлівых ночы і асабліва адну на масленіцы, калі чакала студэнта, які абяцаў выкупіць яе. Успомніла яна, як яна ў адкрытым, залітым віном, чырвоным шаўковым плаці, з чырвоным бантам у зблытах валасах, змучаная і знясіленая і захмелелая, праводзіўшы гасцей калі двух гадзін ночы, падсела ў перапынак танцаў да худой, кастлявой, прышчаватай акампаніятаршы скрыпача і начала скардзіцца ёй на сваё цяжкое жыццё, і як гэта акампаніятарша таксама гаварыла, што ёй абырдла ўсё і яна хоча жыць іначай, і як да іх падышла Клара, і як яны раптам наважыліся ўсе троі кінуць гэта жыццё. Яны думалі, што сёнешняя ночь скончана, і хацелі разыходзіцца, як раптам зашумелі ў прадпакоі п'яныя госці. Скрыпач зайграў рытурнель, акампаніятарша забарарабаніла на піяніна акампанімент вельмі вясёлай рускай песні першай фігуры кадрылі; як маленькі, п'яны, праванялы віном чалавечак у белым гальштуку і фраку, які ён зняў у часе другой фігуры, ікаючы, падхапіў яе, а другі тоўсты з барадой, таксама ў фраку (яны прыехалі з нейкага балу), падхапіў Клару, і як яны доўга круціліся, танцевалі, крычалі, пілі... І гэтак ішло год, і два, і троі. Як-жа не змяніцца? І прычынай усяго, быў ён. І ў ёй раптам узнілася ранейшая злобнасць да яго захацелася лаяць, дакараць яго. Яна шкадавала, што праpusціла выпадак сёння выказаць яму яшчэ раз тое самае, што яна ведае яго і не паддасца яму, не дазволіць яму духоўна скарыстаць яе, як ён карыстаўся ёй цялесна, не дазволіць яму зрабіць яе прадметам сваёй вялікадушнасці. І каб як-небудзь загасіць гэта балючае пачуццё жаласці да сябе і бескарыснага папікання яго, ёй захацелася віна. І яна не стрымала-б слова і выпіла-б віна, калі-б была ў астрозе. Тут-же дастаць віна нельга было іначай, як у фельчара, а фельчара яна баялася таму, што ён прыстываў да яе. Адносины-ж з мужчынамі былі для яе брыдкімі.

Пасядзеўшы на лаўцы ў калідоры, яна вярнулася ў каморку і, не адказваючы таварышы, доўга плакала над сваім згубленым жыццём.

#### XIV

У Пецербургу ў Нехлюдава было тры справы: касацыйнае прашэнне Маславай у сенаце, справа Фядосі Біруковай у камісіі прашэння ў і, па даручэнню Веры Богадухоўскай, справа ў жандарскім кіраўніцтве, або З-м аддзяленні, а б вызваленні Шуставай і аб спатканні маці з сынам, зняволеным у крэпасці, аб якім даслала яму запіску Вера Богадухоўская.

Гэтыя дзве справы ён лічыў за адну трэцюю справу. І чацвертая справа — была справа сектантаў, якіх высылалі ад сваіх сем'яў на Каўказ за тое, што яны чыталі і тлумачылі евангелле. Ён абязаў не столькі ім, колькі сабе, зрабіць для высвярдління гэтай справы ўсё, што толькі будзе магчыма.

Пасля свайго апошняга наведвання Масленнікава, асабліва пасля сваёй паездкі ў вёску, Нехлюдаў не так, што парашыў, але ўсёй сваёй істотай адчуў агіднасць да таго свайго асяроддзя, у якім ён жыў дасюль, да таго асяроддзя, дзе гэтак старанна захаваны былі пакуты мільёнаў людзей для забяспечання роскашы і пацех малой колькасці, што людзі гэтага асяроддзя не бачаць, не могуць бачыць гэтых пакут і таму жорсткасці і злачыннасці свайго жыцця. Нехлюдаў цяпер ужо не мог без нацягнутасці і папікания самага сябе таварышаваць з людзьмі гэтага асяроддзя. А тым часам да гэтага асяроддзя цягнулі яго прывычкі яго ранейшага жыцця, цягнулі і сваяцкія і сяброўскія сувязі і, талоўнае, тое, што для таго, каб зрабіць тое, што цяпер адно зайлала яго: дапамагчы і Маславай і ўсім тым пакутнікам, якім ён хацеў дапамагчы, ён павінен быў прасіць дапамогі і паслуг у людзей гэтага асяроддзя, не толькі непаважаных, але якія часта выклікалі ў ім абурэнне і пагардлівасць.

Прыехаўшы у Пецербург і спыніўшыся ў сваёй цёткі з матчынага боку, графіні Чарскай, жонкі былога міністра,

Нехлюдаў адразу патрапіў у самы цэнтр арыстакратычных колаў, якія зрабіліся яму гэткімі чужымі. Яму непрыемна было гэта, а нельга было зрабіць іначай. Спynіца не ў цёткі, а ў гасцініцы, значыла пакрыўдзіць яе, і тым часам цётка мела вялікія сувязі і магла быць вельмі карысная ва ўсіх тых справах, па якіх ён думаў хадайнічаць.

— Ну, што я чую пра цябе? Нейкія цуды,—гаварыла яму графіня Кацярына Іванаўна, частуючы яго кавай адразу пасля яго прыезду.—*Vous posez pourg un Howard!*<sup>1</sup>. Памагаеш злачынцам. Ездзіш па турмах. Выпраўляеш.

— Да не, я і не думаю.

— Што-ж, гэта добра. Толькі тут нейкая раманічная гісторыя. Ну, раскажы.

Нехлюдаў расказаў пра свае дачыненні з Маславай—усё, як было.

— Памятаю, памятаю, бедная Элен гаварыла мне нешта тады, калі ты ў тых бабулек жыў: яны цябе, здаецца, жаніць хацелі на сваёй выхаванцы (графіня Кацярына Іванаўна заўсёды пагардліва ставілася да цётак Нехлюдава па бацьку)... Дык гэта яна? *Elle est encore jolie?*<sup>2</sup>

Цётка Кацярына Іванаўна была шасцідзесяцігадовая, здаровая, вясёлая, энергічная, гаваркавая жанчына. Росту яна была высокага і вельмі поўная, на губе ў яе былі прыкметныя чорныя вусы. Нехлюдаў любіў яе і з дзяшніства яшчэ прывык заражацца яе энергіяй і вясёласцю.

— *He, ma tante*<sup>3</sup>, гэта ўсё скончана. Мне толькі хацелася памагчы ёй, таму, што, па-першае, яна нявінна засуджана, і я ў гэтым вінават, вінават і ва ўсім яе лёсе. Я адчуваю, што я павінен зрабіць для яе, што магу.

— Але як-же мне казалі, што ты хочаш жаніцца з ёю?

— Так, я хацеў, але яна не хоча.

Кацярына Іванаўна, выпяўшы лоб і апусціўшы зрэнкі здзіўлена і моўчкі паглядзела на пляменніка. Раптам твар яе змяніўся, і на ім выявілася задавальненне.

<sup>1</sup> Ты прыкідваешься Говардам!

<sup>2</sup> Яна яшчэ прыгожая?

<sup>3</sup> Цётачка.

— Ну, яна разумней за цябе. Ах, які ты дураны! І ты ажаніўся-б з ёю?

— Абавязкова.

— Пасля таго, чым яна была?

— Тым больш. Я-ж вінават ва ўсім.

— Не, ты прости дурань,—сказала цётка, стрымліваючы ўсмешку.—Страшэнны дурань, але я цябе іменна за гэта люблю, што ты гэткі страшэнны дурань,—паўтарала яна, відаць асабліва палюбіўшы гэта слова, якое правільна перадавала, на яе думку, разумовае і маральнае становішча яе пляменніка.—Ты ведаеш, як гэта дарэчы,—працягвала яна.—У Aline дзіўны прытулак для Магдалін. Я была аднаго разу. Яны вельмі брыдкія. Я потым усё мылася. Але Aline corps et âme<sup>1</sup> занята гэтым. Дык мы яе, тваю, да яе аддадзім. Ужо калі хто выправіць, дык гэта Aline.

— Але яна засуджана на катаргу. Я для таго прыехаў, каб хадайнічаць аб скасаванні гэтага прысуду. Гэта мая першая справа да вас.

— Вось які! Дзе-ж гэта справа аб ёй?

— У сенаце.

— У сенаце? Дык мой любы cousin Лёвачка ў сенаце. Але-ж ён у дэпартаменце дурняў—герольды. Ну, а з сапраўдных я не ведаю нікога. Усё гэта бог ведае хто—або немцы: Ге, Фэ, Дэ,—tout l'alphabet<sup>2</sup> або розныя Івановы, Семёновы, Нікіцыны або Іваненка, Сіманенка, Нікіценка, pour varier. Des gens de l'autre monde<sup>3</sup>. Ну, усё-такі я скажу мужу. Ён іх ведае. Ён усякіх людзей ведае. Я яму скажу. А ты яму растлумач, а то ён ніколі мяне не разумее. Што-б я яму ні гаварыла, ён гаворыць, што нічога не разумее. C'est un parti pris<sup>4</sup>. Усе разумеюць, толькі ён не разумее.

У гэты час лёкай у панчохах прынёс на срэбранным падносе ліст.

— Якраз ад Aline. Вось ты і Кізеветэра пачуеш.

— Хто гэта—Кізеветэр?

<sup>1</sup> Целам і душой.

<sup>2</sup> Уесь алфабэт.

<sup>3</sup> Каб больш рознастайнасці. Людзі іншага свету.

<sup>4</sup> Гэта ў яго наперад вырашана.

— Кізеветэр? Вось прыходзь сёння. Ты і даведаешся, хто ён такі. Ён гэтак гаворыць, што самыя закаранелыя злачынцы кідаюцца на калені і плачуць і каюцца.

Графіня Кацярына Іванаўна, як гэта ні дзіўна было і як гэта не адпавядала яе харектару, была гарачая прыхільніца таго вучэння, па якому лічылася, што сутнасць хрысціянства заключаецца ў веры ў збавенне ад грахоў. Яна ездзіла на сходы, дзе прапаведвалася гэта моднае тады вучэнне, і збірала ў сябе яго прыхільнікаў. Не гледзячы на тое, што гэта вучэнне адмаўляла не толькі ўсе абрэды, абрэзы, але і тайністы, у графіні Кацярыны Іванаўны ва ўсіх пакоях і нават над яе ложкам, былі абрэзы, і яна выконвала ўсё, што патрабавала царква, не бачачы ў гэтым ніякіх супяречнасцей.

— Вось, каб твая Магдаліна паслухала яго, яна-бы паверыла,—сказала графіня.—А ты абавязкова будзь дома ўвечары. Ты пачуеш яго. Гэта дзіўны чалавек.

— Мне гэта нецікава, ма tante.

— А я табе кажу, што цікава. І ты абавязкова прыяджай. Ну, кажы, што табе яшчэ ад мяне трэба? *Videz votre sac*<sup>1</sup>.

— А яшчэ справа ў крэпасці.

— У крэпасці? Ну, туды я магу даць табе запіску да барона Крыгсмута. *C'est un très brave homme*<sup>2</sup>. Але ты сам яго ведаеш. Ён твайму бацьку таварыш. *Il donne dans le spiritualisme*<sup>3</sup>. Але гэта нічога. Ён добры. Што-ж табе там трэба?

— Трэба прасіць аб tym, каб дазволілі спатканне маці з сынам, які там сядзіць. Але мне казалі, што гэта не ад Крыгсмута залежыць, а ад Чэрвянскага.

— Чэрвянскага я не люблю, але гэта муж *Mariette*. Можна яе папрасіць. Яна зробіць для мяне. *Elle est très gentille*<sup>4</sup>.

— Трэба прасіць яшчэ аб адной жанчыне. Яна сядзіць некалькі месяцаў, і ніхто не ведае завошта.

<sup>1</sup> Выкладай усё.

<sup>2</sup> Гэта вельмі шаноўны чалавек.

<sup>3</sup> Ён захапляеца спрытызмам.

<sup>4</sup> Яна вельмі мілая.

— Ну, не, яна сама пэўна ведае завошта. Яны вельмі добра ведаюць. І ім, гэтым стрыжаным, так і трэба.

— Мы не ведаём, ці трэба так або не. А яны пакутваюць. Вы—хрысціянка і верыце евангеллю, а не маецце літасці...

— Зусім гэта не перашкаджае. Евангелле—евангеллем, а што брыдка, то брыдка. Горш за ўсё будзе, калі я буду прыкідацца, што люблю ніглістай і, галоўнае, стрыжаных ніглістак, калі я іх цярпець не магу.

— Завошта-ж вы іх цярпець не можаце?

— Пасля 1-га сакавіка пытаеш: завошта?

— Але-ж не ўсе ўдзельніцы 1-га сакавіка.

— Усёроўна, навошта лезуць не ў сваю справу. Не жаночая гэта справа.

— Ну, а вось Mariette, вы знаходзіце, што можа займацца справамі,—сказаў Нехлюдаў.

— Mariette? Mariette—Mariette. А гэта бог ведае хто, Халціопкіна нейкая хоча ўсіх вучыць.

— Не вучыць, а праста хочуць памагчы народу.

— Без іх ведаюць, каму трэба і каму не трэба памагаць.

— Але-ж народ гаруе. Вось я зараз з вёскі прыехаў. Хіба гэта патрэбна, каб мужыкі працавалі з апошніх сіл і не елі ўдосыць, а каб мы жылі ў страшэннай раскошы,—гаварыў Нехлюдаў, мімавольна добрадушшам цёткі ўцягнены ў жаданне выказаць ёй ўсё, што ён думаў.

— А ты што-ж хочаш, каб я працавала і нічога не ела?

— Не, я не хачу, каб вы не елі,—мімаволі ўсміхаючыся, адказаў Нехлюдаў,—а я хачу толькі, каб мы ўсе працавалі і ўсе елі.

Цётка, зноў апусціўшы лоб і зрэнкі, з цікаўнасцю ўтаропілася на яго.

— Mon cher, vous finirez mal<sup>1</sup>,—сказала яна.

— Ды чаму-ж?

У гэтых час у пакой увайшоў высокі плячысты генерал. Гэта быў муж графіні, Чарскі, адстаўны міністр.

— А, Дэмітрый, добры дзень,—сказаў ён, падстаўляючы яму толькі што паголеную шчаку.—Калі прыехаў?

<sup>1</sup> Мой дарагі, ты дрэнна скончыш.

Ён моўчкі пацалаваў у лоб жонку.

— Non, il est impayable<sup>1</sup>, — звярнулася графіня Кацярына Іванаўна да мужа. — Ён мне загадвае ісці на рэчку бялізну мыць і есці адну бульбу. Ён страшэнны дурань, але ўсё-такі ты яму зрабі, што ён цябе просіць. Страшэнны дурыла, — паправілася яна. — А ты чуў: Каменская, гавораць, у такой роспачы, што баяцца за яе жыццё, — звярнулася яна да мужа, — ты-б з'ездзіў да яе.

— Але, гэта жахліва, — сказаў муж.

— Ну, ідзіце з ім гаварыць, а мне трэба лісты пісаць.

Толькі што Нехлюдаў вышаў у пакой каля гасцінай, як яна закрычала яму адтуль:

— Дык напісаць Mariette?

— Калі ласка, та tante.

— Дык я пакіну en blanc<sup>2</sup>, што табе трэба аб стрыжанай, а яна ўжо скажа свайму мужу. І ён зробіць. Ты не думай, што я злая. Яны ўсе брыдкія, твае protégées, але, је ne leur veux pas de mal<sup>3</sup>. Бог з ім! Ну, ідзі. А ўвечары абавязковая будэь дома. Пачуеш Кізеветэра. І мы памолімся. І калі ты толькі не будзеш працівіца, ça vous fera beaucoup de bien<sup>4</sup>. Я-ж ведаю, і Элен, і вы ўсе вельмі адсталі ў гэтym. Да пабачэння.

## XV

Граф Іван Міхайлавіч быў адстаўны міністр і чалавек з вельмі цвёрдымі перакананнямі.

Перакананні графа Івана Міхайлавіча з маладых год былі ў тым, што як птушцы ўласціва жывіцца чарвякамі, быць адзетай у пух і пер’ і лятаць па паветры, гэтак і яму ўласціва есці дарагія стравы, прыгатаваныя дарагімі кухарамі, быць апранутым у самую добрую і дарагую адзежу, єздзіць на самых добрых і хуткіх конях, і што таму гэта ўсё павінна быць для яго гатова. Апрача таго, граф Іван

<sup>1</sup> Не, ён беспадобны.

<sup>2</sup> Прabel.

<sup>3</sup> Я ім зла не жадаю.

<sup>4</sup> Гэта будзе вельмі карысна для цябе.

Міхайлівіч лічыў, што чым больш ён будзе ўсялякім чынам атрымліваць грошай ад дзяржавы, і чым больш будзе ў яго орденаў ды дыяментавых знакаў, і чым часцей ён будзе бачыцца і гаварыць з каранаванымі асобамі абаіх полаў, tym будзе лепш. Усё-ж астатняе, у параўнанні з гэтымі асноўнымі дагматамі, граф Іван Міхайлівіч лічыў мізерным і нецікаўным. Усё астатняе магло быць зроблена і так і наадварот. Адпаведна гэтай веры граф Іван Міхайлівіч жыў і дзейнічаў у Пецербургу на працягу сарака год і пасля сарака год дасягнуў пасады міністра.

Галоўная якасці графа Івана Міхайлівіча, з дапамогай якіх ён дасягнуў гэтага, былі ў tym, што ён, па-першае, умеў разумець сэнс напісаных папер і законаў, і хаця і нязграбна, але ѿтак складаць зразумелыя паперы і пісаць іх без арфаграфічных памылак; па-другое, быў надзвычайна салідны і, дзе трэба было, мог рабіць выгляд не толькі гонару, але і непадступнасці і велічы, а дзе трэба было, мог быць ліслівым да страснасці і подласці; па-трэцяе, у tym, што ѿтак не было ніякіх агульных прынцыпаў, або правіл, ні асабіста маральных, ні дзяржаўных, і што ён таму з усімі мог быць згодзен, калі гэта трэба было, і, калі гэта трэба было, мог быць з усімі не згодзен. Робячы так, ён старався толькі аб tym, каб быў вытрыманы тон і не было відавочнай супярэчнасці з самім сабой, да таго-ж ці яго ўчынкі сумленныя, або несумленныя, ці дадуць яны вялікую карысць або вялікае зло для Расійскай імперыі або для ўсяго свету, ён ставіўся зусім абыякава.

Калі ён зрабіўся міністром, не толькі ѿсе залежныя ад яго,—а залежала ад яго вельмі багата людзей і прыбліжаных,—але і ѿсе староннія людзі і ён сам былі ўпэўнены, што ён вельмі разумны дзяржаўны чалавек.

Але калі прыйшоў пэўны час, і ён нічога не зрабіў, нічога не паказаў, і, калі па закону барацьбы за існаванне, якраз такія самыя, як і ён, якія навучаліся пісаць і разумець паперы, салідны і беспрынцыповыя чыноўнікі выцеснілі яго, і ён павінен быў пайсці ў адстаўку, дык усім зрабілася ясна, што ён быў не толькі не асабліва разумны і не глыбокадумны чалавек, але вельмі абмежаваны і мала адку-

ваны, хаця і вельмі самаўпэўнены чалавек, які ледзь-ледзь падымаўся ў сваіх поглядах да ўзроўню перадавых артыкулаў самых пошлых кансерватыўных газет. Выявілася, што ў ім нічога не было выдатнага ў параўнанні з іншымі малаадукаванымі, самаўпэўненымі чыноўнікамі, якія яго выцеснілі, і ён сам зразумеў гэта, але гэта зусім не паслабіла яго перакананняў аб tym, што ён павінен кожны год атрымліваць вялікую колькасць дзяржаўных грошай і новыя аздабленні для свайго прыгожага адзення. Гэта перакананне было гэткім сільным, што ніхто не мог наважыцца адмовіць яму ў гэтым, і ён атрымліваў кожны год, часткова ў выглядзе пенсіі, часткова ўзнагароды за членства ў вышэйшай дзяржаўнай установе і за старшынства ў розных камісіях, камітэтах, некалькі дзесяткаў тысяч рублёў і, звыш таго, высока цанімая ім штогод новыя права на нашыўку новых галуноў на свае плечы або панталоны і на паддзяванне пад фрак новых істужачак і эмалевых зорак. З прычыны гэтага ў графа Івана Міхайлавіча былі вялікія сувязі.

Граф Іван Міхайлавіч выслухаў Нехлюдава так, як ён, бывала, выслухоўваў даклады кіраўніка спраў, і, выслухаўши, сказаў, што ён дасць яму дзве запіскі—адну да сенатара Вольфа, касаўнага дэпартамента.

— Гавораць пра яго рознае, але dans tous les cas c'est un homme très comme il faut<sup>1</sup>, — сказаў ён. — І ён зробіць для мяне, што можа.

Другую запіску граф Іван Міхайлавіч даў да асобы, якая мела ўплыў у камісіі прашэнняў. Справа Фядос'і Біруковай, як яе расказаў яму Нехлюдаў, вельмі зацікавіла яго. Калі Нехлюдаў сказаў яму, што ён хацеў пісаць ліст да імперацтаршы, ён сказаў, што сапраўды гэта справа вельмі жаласлівая, і можна было, калі падвернецца выпадак, расказаць гэта там. Але абяцаць ён не мог. Хай прашэнне пойдзе сваім парадкам. А калі будзе выпадак, падумаў ён, калі паклічуць на petit comité<sup>2</sup> у чацвер, ён, магчыма, скажа.

<sup>1</sup> Ва ўсякім разе, гэта чалавек зусім сумленны.

<sup>2</sup> Маленькі інтymны сход.

Атрымаўшы абедзве запіскі ад графа і запіску да Mariette ад цёткі, Нехлюдаў адразу ж накіраваўся па ўсіх гэтых месцах.

Раней за ўсё ён накіраваўся да Mariette. Ён ведаў яе дзяйчынкай-падлеткам небагатай аристакратычнай сям'і, ведаў, што яна вышла замуж за кар'ерыста, пра якога ён чуў нядобрае, галоўнае, чуў пра яго бессардэчнасць да тых сотняў тысяч палітычных, катаўшы якіх было яго спецыяльным абязвязкам, і Нехлюдаву было, як заўсёды, балюча цяжка тое, што для таго, каб дапамагчы прыгнечаным, ён павінен становіцца на бок уціскальнікаў, як быццам признаючы іхнюю дзеянасць законнай тым, што звяртаўся да іх з просьбамі аб тым, каб яны крыху, хаця-б у дачыненні да вядомых асоб, устрымаліся ад сваіх звычайных і напэўна непрыкметных для іх саміх жорсткасцей. У гэтых выпадках заўсёды ён адчуваў унутраны разлад і незадаваленне сабой і ваганне: прасіць або не прасіць, але заўсёды рашаў, што трэба прасіць. Справа-ж ў тым, што яму будзе няўмка, сорамна, непрыемна ў гэтай Mariette і яе мужа, але затое можа быць тое, што няшчасная жанчына, якая мучыцца ў адзіночным зняволенні, будзе выпушчана, і не будуць пакутваць і яна і яе сваякі. Апрача таго, што ён адчуваў фальш у гэтым становішчы просьбіта сярод людзей, якіх ён ужо не лічыў сваімі, але якія яго лічылі сваім, у гэтым асяроддзі ён адчуваў, што ўваходзіць у ранейшую прывычную каляіну і мімаволі паддаваўся таму лёгкадумнаму і несумленнаму тону, які панаваў у гэтым гуртку. Ён ужо адчуў гэта ў цёткі Кацярыны Іванаўны. Ён ужо сёння ўранні, гаворачы з ёю аб самых сур'ёзных рэчах, збіваўся на жартаўлівы тон.

Наогул Пецербург, у якім ён даўно не быў, рабіў на яго сваё звычайнае ўражанне—фізічна ўзбадзёрваў і маральна прыступляў: усё такое чыстае, зручае, добраўпарадкованае, галоўнае—люdzi так мала патрабуюць маралі, што жыццё здаецца асабліва лёгкім.

Прыгожы, чисты, пачцівы рамізнік павёз яго міма прыгожых, пачцівых, чистых гарадавых, па прыгожым, чиста палітым бруку, да таго дома на канаве, у якім жыла Mariette.

Каля пад'езду стаяла пара англійскіх коней у шорах,

і падобны да англічаніна кучар з бакенбардамі да паловы шчок, у ліўрэі, з пугай і ганарлівым выглядам сядзеў на козлах.

Швейцар у надзвычайна чыстым мундзіры адчыніў дзвёры ў сенцы, дзе стаяў у яшчэ больш чыстай ліўрэі з галунамі выязны лёкай з цудоўна расчосанымі бакенбардамі і дзяжурны веставы салдат з штыхом, апрануты ў новы чисты мундзір.

— Генерал не прыймаюць. Генеральша таксама. Яны зараз едуць.

Нехлюдаў падаў ліст графіні Кацярыны Іванаўны і, дастаўшы картачку, падышоў да століка, на якім ляжала кніга для запісаў наведвальнікаў, і пачаў пісаць, што вельмі шкадуе, што не застаў, як лёкай пасунуўся да сходняў, швейцар вышаў на пад'езд, крыкнуўши „падавай!“, а веставы, выцягнуўши рукі па швах, застыў сустракаючы і праводзячы вачыма невысокую тоненікую пані, якая ішла па сходнях хуткай, не адпаведнай яе важнасці хадой.

Mariette была ў вялікім чорным капелюшы з пяром і ў чорным плацці, у чорнай накідцы і ў новых чорных пальчатках; твар яе быў закрыты вуalem.

Убачыўши Нехлюдава, яна падняла вуаль, адкрыла вельмі прыемны твар з бліскучымі вачыма і запытальна зірнула на яго.

— А, князь Дэмітрый Іванавіч!—вясёлым, прыемным голосам вымавіла яна.—Я-б пазнала...

— Як, вы нават памятаеце, як маё імя?

— Як-жа, мы з сястрой нават у вас закаханы былі,—пачала гаварыць яна па-французску.—Але як вы змяніліся. Ах, які жаль, што я ад'язджаю. Але-ж, хадзем назад,—сказала яна, спыняючыся ў нерашучасці.

Яна зірнула на насценны гадзіннік.

— Не, нельга. Я на паніхіду еду да Каменскай. Яна ў вялікай роспацы.

— А што гэта Каменская?

— Хіба вы не чулі?.. Яе сын забіты на дуэлі. Стравяляліся з Позенам. Адзіны сын. Жах. Маці ў такой роспацы.

— Але, я чую.

— Не, лепш я паеду, а вы прыходзьце заўтра або сёння ўвечары,—сказала яна і хуткімі лёгкімі крокамі пайшла да выхадных дзвярэй.

— Сёння ўвечары да вас не магу,—адказаў ён, выходзячы за ёю разам на ганак.—А ў мяне-ж справа да вас,—сказаў ён, гледзячы на пару рыжых, якая пад'язджаля да ганку.

— Што такое?

— А вось запіска аб гэтым ад цётачкі,—сказаў Нехлюдаў, падаючы ёй вузенькі канверт з вялікім вензелем.— Там вы ўсё пабачыце.

— Я ведаю: графіня Кацярына Іванаўна думае, што я маю ўплыў на мужа ў справах. Яна памыляецца. Я нічога не магу і не хачу заступацца. Але, зразумела, для графіні і для вас я гатова адступіць ад свайго правіла. У чым-жа справа?— гаварыла яна, маленъкай ручкай у чорнай пальчатцы дарэмна адшукваючы кішэню.

— Пасаджана ў крэпасць адна дзяўчына, а яна хворая і невінавата.

— А як яе прозвішча?

— Шустава. Лідзія Шустава. У запісцы ёсць.

— Ну, добра, я паспрабую зрабіць,—сказала яна і лёгка ўвайшла ў мякка капітаніраваную фурманку, якая блішчэла на сонцы лакам сваіх крылляў, і адкрыла парасон. Лёкай сеў на козлы і даў знак кучару ехаць. Фурманка рушыла, але ў ту ю самую мінуту яна дакранулася парасонам да спіны кучара, і тонкаскурыя красуні, энглізаваныя кабылы, падціскаючы зацягнутыя мундштукамі пекныя галовы, спыніліся, перабіраючы тонкімі нагамі.

— А вы прыходзьце, але, калі ласка, бескарысна,—сказала яна, усміхнуўшыся ўсмешкай, сілу якой яна добра ведала, і, нібы скончыўши прадстаўленне, апусціла заслону: спусціла вуаль.—Ну, паедзем,—яна зноў кранула парасонам кучара.

Нехлюдаў падняў капялюш. А рыжыя чыстакроўныя кабылы, фыркаючы, загрукацелі па бруку, і экіпаж хутка паехаў, толькі дзе-ні-дзе мякка падскокваючы сваімі новымі шынамі на выбоінах дарогі.

## XVI

Успамінаючы ўсмешку, якой ён памяняўся з Mariette, Нехлюдаў паківаў на сябе галавою.

„Не паспееш азірнуцца, як уцягнешся зноў у гэта жыццё,—падумаў ён, адчуваючы тую раздвоенасць і сумненні, якія ў ім выклікала неабходнасць прыстасоўвання да людзей, якіх ён не паважаў. Абмеркаваўшы, куды раней, куды пасля ехаць, каб не вяртацца, Нехлюдаў перш накіраваўся ў сенат; яго праводзілі ў канцылярыю, дзе ён у пышным памяшканні ўбачыў вялікую колькасць надзвычайна пачцівых і чыстых чыноўнікаў.

Прашэнне Маславай было атрымана і перададзена на разгледжанне і даклад таму самому сенатару Вольфу, да якога ў яго быў ліст ад дзядзькі, сказаў Нехлюдаву чыноўнікі.

— Паседжанне-ж сената будзе на гэтым тыдні, і справа Маславай напэўна не пападзе на гэта паседжанне. Калі-ж папрасіць, дык можна спадзявацца, што пусцяць і на гэтым тыдні, у сераду,—сказаў адзін.

У канцылярыі сената, дзе Нехлюдаў чакаў, пакуль рабілі даведку, ён пачуў зноў размову аб дуэлі і падрабязны рассказ аб tym, як забілі маладога Каменскага. Тут ён упершыню пачуў падрабязнасці гэтай гісторыі, якой займаўся ўвесь Пецербург. Справа была ў tym, што афіцэры елі ў краме вустрыцы і, як заўсёды, багата пілі. Адзін сказаў нешта адмоўнае аб палку, у якім служыў Каменскі; Каменскі назваў яго хлусам. Той ударыў Каменскага. На другі дзень страляліся, і Каменскаму трапіла куля ў живот, і ён памёр праз дзве гадзіны. Забойца і секунданты арыштаваны, але, як гавораць, хаця іх і пасадзілі на гауптвахту, іх выпусцяць праз два тыдні.

З канцылярыі сената Нехлюдаў паехаў у камісію прашэнняў да ўплывовага ў ёй чыноўніка, барона Вараб'ёва, які займаў раскошнае памяшканне ў дзяржаўным доме. Швейцар і лёкай абвясцілі сурова Нехлюдаву, што бачыць барона нельга, апрача прыймовых дзён, што ён сёння ў гасудара імператара, а заўтра зноў даклад. Нехлюдаў перадаў ліст і паехаў да сенатара Вольфа.

Вольф толькі што паснедаў і, як звычайна, узбадзёрваючы траўленне курэннем цыгаркі і прагулкай па пакоі, прыняў Нехлюдава. Владзімір Васільевіч Вольф быў сапраўды *un homme très comme il faut*, і гэту сваю ўласцівасць ставіў вышэй за ўсё, з вышыні яе глядзеў на ўсіх іншых людзей і не мог не цаніць высока гэтай уласцівасці, таму што дэякуючы толькі ёй ён зрабіў бліскучую кар'еру, туго самую, якую жадаў, г. зн. шляхам жаніцьбы набыў маё масць, якая давала 18 тысяч даходу, і сваімі намаганнямі—месца сенатара. Ён лічыў сябе не толькі *un homme très comme il faut*, але яшчэ і чалавекам рыцарскай сумленинасці. Пад сумленинасцю-ж ён разумеў тое, каб не браць з прыватных асоб паціху хабараў. Выпрошваць-жа сябе ўсялякія прагоны, пад'ёмныя, арэнды ад дзяржавы, па-рабскому выконваючы за гэта ўсё, што-б ні патрабаваў ад яго ўрад, ён не лічыў несумленным. Загубіць-жа, разарыць, быць вінавайцай высылкі і зняволення сотняў няявінных людзей, з прычыны іхніх любові да свайго народу і рэлігіі бацькоў, як ён зрабіў гэта, калі быў губернатарам у адной губерні Царства Польскага, ён не толькі не лічыў несумленным, але лічыў учынкам прыстойным, мужским, патрыятычным; не лічыў таксама несумленным тое, што ён абавбраў закаханую ў сябе жонку і швагерку. Наадварот, лічыў гэта разумным упараткованнем свайго сямейнага жыцця.

Сямейнае жыццё Владзіміра Васільевіча складалася з яго бязвольнай жонкі, швагеркі, маё масць якой ён таксама прыўласніў, прадаўшы яе маентак і паклаўшы яе гроши на сваё імя, і ціхая, запужаная, непрыгожая дачка, жыццё якой было цяжкае і самотнае: апошні час яна знайшла сабе ўzechу ў евангелізме—у сходах у *Aline* і ў графіні Кацярыны Іванаўны.

Сын-жа Владзіміра Васільевіча—добраудушны, барадаты ў 15 год, які з таго часу і пачаў піць і распусніцаць, што і працягваў рабіць і да дваццацігадавога ўзросту,—быў выгнаны з дома за тое, што нідзе не скончыў курса і, абарачаючыся ў дрэнным асяроддзі і робячы даўгі, кампраметаваў бацьку. Бацька аднаго разу заплаціў за сына 230 рублём доўгу, заплаціў і другі раз 600 рублём; але сказаў сыну, што гэта апошні раз, што калі ён не выправіцца, дык ён

прагоніць яго з дому і вырачацца яго. Сын не толькі не выправіўся, але зрабіў яшчэ 1000 рублёў доўгу і дазволіў сабе сказаць бацьку, што яму і так дома жыць мучэнне. І тады Владзімір Васільевіч сказаў сыну, што ён можа ісці, куды хоча, што ён не сын яму. З таго часу Владзімір Васільевіч рабіў выгляд, што ў яго няма сына, і ўсе блізкія баяліся гаварыць яму пра сына, і Владзімір Васільевіч быў цалкам упэўнен, што ён найлепшым чынам пабудаваў сваё сямейнае жыццё.

Вольф з ласкавай і крыху глумлівай усмешкай,—гэта была яго прывычка: мімавольная праява разумення сваёй каміль-фотнай перавагі над большасцю людзей—спыніўши сваю праходку па габіненце, паздароўкаўся з Нехлюдавым і прачытаў запіску.

— Прашу, калі ласка, сядайце, а мне даруйце. Я буду хадзіць, калі дазволіце,—сказаў ён, заклаўши руکі ў кішэні сваёй курткі і ступаючы лёгкімі мяккімі крокамі па дыяганалі вялікага, у вытрыманым стылі, габінета.—Вельмі рад з вамі пазнаёміца і, само сабой, зрабіць прыемнае графу Івану Міхайлавічу,—гаварыў ён, выпускаючы араматны блакітнаваты дым і асцярожна адносячы цыгару ад рота, каб не скінуць попел.

— Я толькі папрасіў-бы аб tym, каб справа слухалася, як мага хутчэй, таму што калі падсуднай давядзеца ехаць у Сібір, дык ехаць раней,—сказаў Нехлюдаў.

— Але, але, з першымі параходамі з Ніжняга, ведаю,—сказаў Вольф з сваёй спагадлівой усмешкай, заўсёды ўсё ведаючы наперад, што толькі пачыналі яму гаварыць.—Як прозвішча падсуднай?

— Маслава...

Вольф падышоў да стала і зірнуў на паперу, якая ляжала на кардоне з справамі.—Так, так, Маслава. Добра, я папрашу таварышоў. Мы выслушаем справу ў сераду.

— Магу я так тэлеграфаваць адвакату?

— А ў вас адвакат? Навошта гэта? Але калі вы хочаце, што-ж.

— Повады да касацыі могуць быць недастатковымі,—сказаў Нехлюдаў,—але з справы, я думаю, відаць, што абвінавачванне зроблена ў выніку непаразумення.

— Але, але, гэта можа быць, але сенат не можа разглядаць справу па сутнасці,—сказаў Владзімір Васільевіч супрова, гледзячы на попел.—Сенат сочыць толькі за правільнасцю прымянення закона і тлумачэння яго.

— Гэта, мне здаецца, выключны выпадак.

— Ведаю, ведаю. Усе выпадкі выключныя. Мы зробім, што трэба. Вось і ўсё.—Попел усё яшчэ трymаўся, але ў попеле зрабілася шчыліна, і яму пагражала небяспека.—А вы ў Пецербургу рэдка бываеце?—сказаў Вольф, трymаючы цыгарку так, каб попел не ўпаў. Попел усё-такі задрыжэў, і Вольф асцярожна паднёс яго да попельніцы, куды ён і зваліўся.—А якое жахліве здарэнне з Каменскім,—сказаў ён.—Цудоўны малады чалавек. Адзін сын. Асабліва матчына становішча,—гаварыў ён, паўтараючы амаль слова ў слова ўсё тое, што ўсе ў Пецербургу гаварылі ў гэтых час пра Каменскага.

Пагаварыўшы яшчэ аб графіні Кацярыне Іванаўне і яе захапленні новым рэлігійным напрамкам, які Владзімір Васільевіч не ганіў і не апраўдваў, але які пры яго камільфонасці, відавочна, быў для яго непатрэбным, ён пазваніў.

Нехлюдаў пакланіўся.

— Калі вам зручна, прыходзьце абедаць,—сказаў Вольф, працягваючы руку,—хаяць ў сераду. Я і адказ вам дам ста ноўчы.

Было ўжо позна, і Нехлюдаў паехаў дамоў, г. зн. да цёткі.

## XVII

Абедалі ў графіні Кацярыны Іванаўны а палове восьмай, і абед падаваўся па-новаму, яшчэ нябачанаму Нехлюдавым, спосабу. Стравы ставіліся на стол, і лёкаі адразу-ж адходзілі, так што ўсе самі бралі сабе стравы. Мужчыны не давалялі дамам утрудняць сябе залішнімі рухамі і, як сільны пол, неслі мужчина ўвесь цяжар накладання дамам і сабе страву і налівання напіткаў. Калі-ж адну страву з'ядалі, графіня націскала ў стале пугаўку электрычнага званка, і лёкаі бязгучна ўваходзілі, хутка прыбіралі, зменьвалі прыборы і прыносілі наступную страву.

Абед быў далікатны, гэткія-ж былі і віны. У вялікай светлай кухні працавалі французскі шэф з двумя белымі памочнікамі. Абедалі шасцёра: граф і графіня, іхні сын, пануры гвардзейскі афіцэр, які клаў локці на стол, Нехлюдаў, лектрыса-францужанка і галоўны аконам графа, які прыехаў з вёскі. І тут пачалі гаварыць пра дуэль. Размова ішла аб tym, як ставіцца да справы цар. Было вядома, што цар вельмі шкадуе маці, і ўсе вельмі шкадавалі маці. Але так як было вядома, што цар, хаця і спачувае, не хоча [быць строгім да забойцы, які абараняў гонар мундзіра, дык і ўсе адносіліся спагадліва да забойцы, які абараняў гонар мундзіра. Толькі графіня Кацярына Іванаўна з сваім вольнадумствам выказала асуджэнне забойцы.

— Будуць п'янстваваць ды забіваць прыстойных маладых людзей—ніколі-б не даравала,—сказала яна

— Вось гэтага я не разумею,—сказаў граф.

— Я ведаю, што ты ніколі не разумееш таго, што я кажу,—пачала гаварыць графіня, звяртаючыся да Нехлюдава.—Усе разумеюць, толькі не муж. Я кажу, што мне шкада маці, і я не хачу, каб ён забіў, і быў вельмі здаволены.

Тады сын, які маўчаў дагэтуль, заступіўся за забойцу і напаў на сваю маці, даволі груба даказваючы ёй, што афіцэр не мог зрабіць іначай, што іначай яго судом афіцэраў выгналі-б з палка. Нехлюдаў слухаў, не ўступаючы ў размову, і, як ранейшы афіцэр, разумеў, хаця і не прызнаваў, доказы маладога Чарскага, але разам з tym міжвольна па-рауноўваў з афіцэрам—забойцай таго арыштантана, прыгожата юнака, бачанага ім у турме і засуджанага на катаргу за забойства ў час бойкі. Абодва зрабіліся забойцамі ад п'янства. Той, мужык, забіў у мінуту раздражнення, і ён разлучаны з жонкай, з сям'ёй, з сваякамі, закуты ў кайданы і з паголенай галавой ідзе на катаргу, а гэты сядзіць у добрым пакоі на гауптвахце, есць добры абед, п'е добрае віно, чытае кнігі і сёння ці заўтра будзе на волі і будзе жыць па-ранейшаму, толькі зрабіўшыся асабліва цікавым.

Ён сказаў тое, што думаў. Спачатку было графіня Кацярына Іванаўна згадзілася з пляменнікам, але потым замаў-

чала. Таксама, як і ўсе, і Нехлюдаў адчуваў, што гэтым расказам ён зрабіў нешта накшталт непрыстойнасці.

Увечары, неўзабаве пасля абеду, у вялікай зале, дзе наўмысля, як для лекцыі, паставілі радамі крэслы з высокімі разбянымі спінкамі, а перад столом крэсла і столік з графінам вады для прапаведніка, пачалі збірацца на сход, на якім павінен быў пропаведваць прыезджы Кізеветэр.

Калі пад'езду стаялі дарагія экіпажы. У зале з дарагім убранием сядзелі дамы ў шаўку, аксаміце, мярежах, з накладнымі валасамі і абцягненымі і накладнымі станамі. Паміж дам сядзелі мужчыны—ваенныя і штацкія і чалавек пяць простых: два дворнікі, крамнік, лёкай і кучар.

Кізеветэр, моцны, крыху пасівель чалавек, гаварыў панглійску, а маладая худая дзяўчына ў рінсе-пез добра і хутка перакладала.

Ён гаварыў аб тым, што грахі нашы гэткія вялікія, кара за іх гэткая вялікая і няўхільная, што жыць, чакаючы гэтай кары, нельга.

— Толькі падумаем, мілыя сёстры і браты, аб сабе, аб сваім жыцці, аб тым, што мы робім, як жывем, як гневім поўнага любові бога, як прымушаем пакутваць Хрыста, і мы зразумеем, што няма для нас даравання, няма выхаду, няма паратунку, што ўсе мы павінны загінуць. Пагібелъ жахлівая, вечныя муки чакаюць нас,—гаварыў ён дрыжачым голасам, як быццам плачучы.—Як выратавацца? Браты, як выратавацца з гэтага жахлівага пажару? Ён ахапіў ужо дом, і няма выхаду.

Ён памаўчаў, і сапраўдныя слёзы цяклі па яго шчоках. Ужо гадоў восем кожны раз без памылкі, як толькі ён даходзіў да гэтага месца сваёй прамовы, якая вельмі падабалася яму, ён адчуваў спазмы ў горле, шыпанне ў носе, і з вачэй цяклі слёзы. І гэтая слёзы яшчэ больш расчульвалі яго. У пакой пачуліся рыданні. Графіня Кацярына Іванаўна сядзела каля мазаікавага століка, абапёршыся галавой на абедзве рукі, і тоўстыя плечы яе ўздрыгвалі. Кучар здзіўлена і спалохана глядзеў на немца, нібы ён наязджаў на яго дышлам, а ён не збочваў. Большасть сядзела ў гэткіх позах, як і графіня Кацярына Іванаўна. Дачка Вольфа, па-

добная да яго, у модным плаці стаяла на каленках, закрыўши твар рукамі.

Аратар раптам адкрыў твар і выклікаў на ім вельмі падобную на сапраўдную ўсмешку, якой акторы выказваюць радасць, і салодкім, пяшчотным голасам пачаў гаварыць:

— А паратунак ёсць. Вось ён, лёгкі, радасны. Паратунак гэты—празлітая за нас кроў адзінага сына божага, які аддаў сябе за нас на мучэнні. Яго мучэнні, яго кроў выратуе нас. Брэты і сёстры,—зноў ся слязамі ў голасе пачаў гаварыць ён,—аддзякуем бога, які ахвяраваў адзінага сына за род чалавечы. Святая кроў яго...

Нехлюдаву зрабілася гэтак балюча брыдка, што ён паціху ўстаў і, маршчынячыся, і стрымліваючы крактанне сораму, вышаў на цыпачках і пайшоў у свой пакой.

### XVIII

Наступным днём, толькі што Нехлюдаў апрануўся і збираўся ісці ўніз, як лёкай прынёс яму картачку маскоўскага адваката. Адвакат прыехаў па сваіх спраўах і разам з тым для таго, каб прысутнічаць пры разглядзе справы Маславай у сенатце, калі яна хутка будзе слухацца. Тэлеграма, дасланая Нехлюдавым, раз'ехалася з ім. Даведаўшыся ад Нехлюдава, калі будзе слухацца справа Маславай і хто сенатары, ён усміхнуўся.

— Якраз усе трэх тыпі сенатараў,—сказаў ён.—Вольф—гэта пецербургскі чыноўнік, Скавароднікаў—гэта вучоны юрист і Бэ—гэта практычны юрист, а таму больш за ўсіх жывы,—сказаў адвакат.—На яго больш усяго надзеі. Ну, а што-ж у камісіі прашэння?

— Вось сёння паеду да барона Вараб'ёва, учора не мог дабіцца аудыенцыі.

— Вы ведаецце, чаму барон—Вараб'ёў?—сказаў адвакат, адказваючы на некалькі камічную інтанацыю, з якой Нехлюдаў вымавіў гэты іншаземны тытул у злучэнні з гэткім рускім прозвішчам.—Гэта Павел за нешта ўзнагародзіў яго дзеда,—здаецца, камер-лёкая,—гэтым тытулам. Нечым вельмі дагадзіў яму.—Зрабіць яго баронам, майму нораву не пярэч!

Так і пайшоў: барон Вараб'ёу. І вельмі ганарыцца гэтым.  
А вялікі прайдзісвет.

— Дык вось да яго еду,—сказаў Нехлюдаў.

— Ну, і добра, паедзем разам. Я вас давязу.

Перад тым, як паехаць, ужо ў прадпакоі Нехлюдава сустрэў лёкай з запіскай да яго ад Mariette.

„Pour vous faire plaisir, j'ai agi tout à fait contre mes principes, et j'ai, intercedé auprès de mon mari pour votre protégée. Il se trouve que cette personne peut être relachée immédiatement. Mon mari a écrit au commandant. Venez donc ne pa sprawah. Je vous attend<sup>1</sup>. M<sup>e</sup>.

— Ну, як?—сказаў Нехлюдаў адвакату.—Гэта-ж жахліва. Жанчына, якую яны трymаюць сем месяцаў у адзіночным зняволенні, высвятляецца, ні ў чым не вінавата, і, каб яе выпусціць, трэба было сказаць толькі адно слова.

— Гэта заўсёды так. Ну, прынамсі, вы дасягнулі жаданага.

— Але, ды толькі гэты поспех засмучае мяне. Значыць, што-ж там робіцца? Навошта-ж яны трymалі яе?

— Ну, гэта лепш не апрафандаваць. Дык я вас давязу,—сказаў адвакат, калі яны вышлі на ганак і раскошная карэта раміznіка, узятая адвакатам, пад'ехала да ганку.—Вам-жа да барона Вараб'ёва?

Адвакат сказаў фурману куды ехаць, і добрыя коні хутка падвезлі Нехлюдава да дома, дзе жыў барон. Барон быў дома. У першым пакоі быў малады чыноўнік у віцмундзіры, з надзвычай доўгай шыяй і выпятым кадыком і надзвычайна лёгкай хадой, і дзве дамы.

— Ваша прозвішча?—запытаў малады чыноўнік, з кадыком, надзвычайна лёгка і грацыёзна пераходзячы ад дам да Нехлюдава.

Нехлюдаў сказаў.

— Барон гаварыў пра вас. Зараз!

Малады чыноўнік прайшоў у зачыненую дзверу і вывеў

<sup>1</sup> Каб зрабіць вам прыемнасць, я парушыла мае правілы і хадайнічала перад мужам за вашу пратэжэ. Высветлілася, што гэту асобу можна неадкладна вызваліць. Муж напісаў каменданту. Прыйзджайце не па справах. Чакаю вас.

адтуль заплаканую даму ў трауры. Дама апускала кастля-  
вымі пальцамі заблытаную вуаль, каб захаваць слёзы.

— Калі ласка,—звярнуўся малады чыноўнік да Нехлю-  
дава, лёгкімі крокамі падыходзячы да дзвярэй габінета,  
адчыняючы іх і спыняючыся ў іх.

Увайшоўшы ў габінет, Нехлюдаў апынуўся перад сярэд-  
няга росту прысадзістым, коратка абстрыжаным чалавекам,  
у сурдуце, які сядзеў у крэсле каля вялікага пісъмовага  
стала і весела глядзеў перад сабой. Асабліва прыкметны  
сваім чырвоным румянцам сярод белых вусоў і барады  
добралушны твар склаўся ў ласкавую ўсмешку, убачыўшы  
Нехлюдава.

— Вельмі рад вас бачыць, мы былі старыя знаёмыя і  
прыяцелі з вашай маці. Бачыў вас хлопчыкам і афіцэрам  
потым. Ну, сядайце, раскажыце, чым магу вам служыць.  
Але, але,—гаварыў ён, ківаючы стрыжанай сівой галавой  
у той час, калі Нехлюдаў расказваў гісторыю Фядосі.—  
Гаварыце, гаварыце, я ўсё зразумеў; але, але, гэта сапраўды  
жаласліва. Што-ж, вы падалі прашэнне?

— Я прыгатаваў прашэнне,—сказаў Нехлюдаў, вымаючы  
яго з кішэні.—Але я хацеў прасіць вас, спадзяваўся, што  
на гэту справу звернуць асаблівую ўвагу.

— І добра зрабілі. Я абавязкова сам далажу,—сказаў  
барон, зусім ненатуральна выражаясь спачуванне на сваім  
вясёлым твары.—Вельмі жаласліва. Відавочна, яна была  
дзіцёнак, муж груба абышоўся з ёю, гэта адпіхнула яе і  
потым прышоў час, яны пакахалі... Але, я скажу.

— Граф Іван Міхайлавіч гаварыў, што ён хацеў прасіць  
імператрыцу.

Не паспеў Нехлюдаў вымавіць гэтыя слова, як выраз-  
твара барона змяніўся.

— Але-ж вы падайце прашэнне ў канцылярью, і я зраблю,  
што магу,—сказаў ён Нехлюдаву.

У гэты час у пакой увайшоў малады чыноўнік, які віда-  
вочна, фарсіў сваёй хадою.

— Дама гэта просьціць яшчэ сказаць два слова.

— Ну, паклічце. Ах, топ чег, колікі тут слёз пераба-  
чыш, каб толькі можна ўсіх іх выцерці! Робіш, што можаш.

Дама ўвайшла.

— Я забылася прасіць аб тым, каб не дапусціць яго  
аддаць дачку, а то ён на ўсё...

— Дык я-ж сказаў, што зраблю.

— Барон, прашу вас, вы выратуеце маці.

Яна скапіла яго руку і пачала цалаваць.

— Усё будзе зроблена.

Калі дама вышла, Нехлюдаў таксама пачаў адкланьвацца.

— Зробім, што можам. Звяжамся з міністэрствам юсты-  
цыі. Яны адкажуць нам, і тады мы зробім, што можна.

Нехлюдаў вышаў і прайшоў у канцылярью. Зноў, як  
у сенаке, ён знайшоў у цудоўным памяшканні цудоўных  
чыноўнікаў, чистых, пачцівых, карэктных ад адзення да  
размоў, выразных і суроўых.

„Як іх багата, як іх страшэнна багата, і якія яны сътыя,  
якія ў іх чистыя кашулі, рукі, як добра наглянсованы ва-  
ўсіх боты, і хто гэта ўсё робіць? І як ім усім добра ў па-  
раўнанні не толькі з астрожнымі, але і з вясковымі“, зноў  
мімаволі думаў Нехлюдаў.

## XIX

Чалавек, ад якога залежала абліягчэнне лёсу зняволеных  
у Пецербургу, быў абвешаны ордэнамі, якіх ён не насліў,  
за выключэннем белага крыжыка ў пятліцы, заслужаны,  
але здзяйнілы, як пра яго казалі, стары генерал з нямец-  
кіх баронаў. Ён служыў на Каўказе, дзе ён атрымаў асаб-  
ліва прыемны для яго крыж за тое, што пад яго началь-  
ствам тады рускімі мужыкамі, абстрыжанымі і адзетымі  
ў мундзіры і ўзброенымі стрэльбамі са штыхамі, было забіта  
больш за тысячу людзей, якія абаранялі сваю свабоду і  
свае хаты і сем'і. Потым ён служыў у Польшчы, дзе так-  
сама прымушаў рускіх сялян рабіць шмат розных злачын-  
стваў, за што таксама атрымаў ордэны і новыя аздобы  
на мундзір; потым быў яшчэ недзе, і цяпер, ужо зняслены  
і стары, атрымаў туую пасаду, на якой ён знаходзіўся ў  
гэты час і якая давала яму добрае памяшканне, пенсію і  
лашану. Ён строга выконваў прадпісанні зверху і асабліва

даражыў гэтым выкананнем. Надаючы гэтым прадпісанням зверху асаблівае значэнне, ён лічыў, што ўсё на свеце можна змяніць, але толькі не гэтыя прадпісанні зверху. Абавязкі яго былі ў тым, каб тримаць у казематах, у адзіночным зняволенні палітычных злачынцаў і злачынніц і трymаць гэтых людзей так, што палова з іх на працягу дзесяці год гінула, часткова звар'яцеўши, часткова паміраючы з сухотаў і часткова забіваючы сябе: хто голадам, хто шклом разразаючы жылы, хто вешаючыся, хто сам сябе спаліўши.

Стары генерал ведаў усё гэта, усё гэта адбывалася на яго вачах, але ўсе такія выпадкі не закраналі яго сумлення, таксама як не закраналі яго сумлення няшчасці, якія здараліся ад навальніцы, паводак і т. п. Выпадкі гэтыя адбываліся ў выніку выканання прадпісанняў зверху, у імя гасудара імператара. Прадпісанні-ж гэтыя павінны былі быць няўхільна выкананы, і таму было зусім дарэмна думаць аб выніках такіх прадпісанняў.

Стары генерал і не дазваляў сабе думаць пра такія справы, лічачы сваім патрыятычным, салдацкім абавязкам не думаць, затым, каб не аслабець у выкананні гэтай, дужа значнай, на яго думку, работы.

Раз на тыдзень стары генерал па абавязках службы абыходзіў усе казематы і запытваў у зняволеных, ці не маюць яны якіх-небудзь просьб. Зняволеная звярталіся да яго з рознымі просьбамі. Ён выслушаўваў іх спакойна, безудзельна і маўкліва і ніколі нічога не выконваў, таму што ўсе просьбы ішлі супроць законапалажэння.

У той час, як Нехлюдаў пад'язджаў да кватэры старога генерала, куранты гадзінніка на вежы сыграли тонкімі званочкамі „Коль славен бог“, а потым прабілі дзве гадзіны. Слухаючы гэтыя куранты, Нехлюдаў мімаволі ўспомініў тое, што ён чытаў у запісках дзекабрыстаў, як адгукнаеца, што гадзіну паўтараючыся, гэтая салодкая музыка ў душы вечных зняволеных. Стары генерал у той час, як Нехлюдаў пад'ехаў да пад'езду яго кватэры, сядзеў у цёмнай гасцінай за інкрустраваным столікам і круціў разам з маладым чалавекам, мастаком, братам аднаго з сваіх пад-

началеных, сподкам па аркушы паперы. Тонкія, вільготныя, слабыя пальцы мастака былі ўстаўлены ў шорсткія, маршчыністыя і акасцянеўшыя ў сучляненнях пальцы старога генерала, і гэтыя сучляненні рукі торгаліся разам з перакінутым сподкам па лісту паперы з намаляванымі на ім усімі літарамі альфабета. Сподак адказваў на заданае генералам пытанне аб тым, як будуць душы пазнаваць адну адну пасля смерці.

У той час, калі адзін з дзеншчыкоў, які выконваў абавязкі камердынера, увайшоў з картачай Нехлюдава, пры дапамозе сподка гаварыла душа Іоанны д'Арк. Душа Іоанны д'Арк ужо сказала па літарах слова: „будуць пазнаваць адна адну“, і гэта было запісаны. У той самы час, калі прышоў дзяншчык, сподак, спыніўшыся яшчэ раз на „п“, другі раз на „о“ і потым, дайшоўшы да „с“, спыніўся на гэтай літары і пачаў торгацца туды і сюды. Торгаўся ён таму, што наступная літара, па думцы генерала, павінна была быць „л“, г. зн. Іоанна д'Арк, па яго думцы, павінна была сказаць, што душы будуць пазнаваць адна адну толькі *пасля* свайго ачышчэння ад усяго зяннога або што-небудзь падобнае, і таму наступная літара павінна быць „л“, мастак-жа думаў, што наступная літара будзе „в“, што душа скажа, што потым душы будуць пазнаваць адна адну па *святы*, якое будзе ісці з эфірнага цела душ. Генерал, панура нахмурыўшы свае густыя сівыя брові, пільна глядзеў на рукі, думаючы, што сподак рухаецца сам, цягнуў яго да „л“. Малады-ж бяскроўны мастак з закладзенымі за вуха рэдкімі валасамі глядзеў у цёмны кут гасцінай сваімі амярцвелымі блакітнымі вачымі і, нервова варушачы губамі, цягнуў да „в“. Генерал паморшчыўся таму, што перапынялі яго занятак, і пасля мінuty маўчання ўзяў картачку, надзеў *pinse-nez* і, закрактаўшы ад болю ў шырокай паясніцы, устаў на ўесь свой вялікі рост, паціраючы свае здранцвелыя пальцы.

— Запрасі ў габінет.

— Дазвольце, ваша прэвасходзіцельства, я адзін скончу,—сказаў мастак, устаючы.—Я адчуваю прысутнасць.

— Добра, канчайце,—сказаў рашуча і сурово генерал і

накіраваўся сваімі вялікімі крокамі навыкрученых ног разучай, роўнай хадою ў габінет.—Прыемна бачыць,—сказаў генерал Нехлюдаву грубым голасам ласкавыя слова, паказваючы яму на крэсла каля пісьмовага стала.—Даўно прыехалі ў Пецербург?

Нехлюдаў сказаў, што прыехаў нядавна.

— Княгіня, маці ваша, як мaeцца?

— Маці памерла.

— Даруйце, вельмі шкадаваў. Мне сын казаў, што ён вас сустрэў.

Сын генерала рабіў такую самую кар'еру, як і бацька, і пасля ваеннай акадэміі служыў у выведачным бюро і вельмі ганарыўся тымі заняткамі, якія былі там даручаны яму. Заняткі яго складаліся з загадвання шпіёнамі.

— Як-ж, з бацькам вашым служыў. Прыяцелі былі таварышы. Што-ж, служыце?

— Не, не служу.

Генерал з нездавальненнем нахіліў галаву.

— У мяне да вас просьба, генерал,—сказаў Нехлюдаў.

— О-о-о, вельмі рад. Чым магу служыць?

— Калі мая просьба не дарэчы, дык, калі ласка, даруйце мне. Але мне неабходна перадаць яе.

— Што такое?

— У вас знаходзіцца нехта Гуркевіч. Дык яго маці просіць аб спатканні з ім, або, прынамсі, аб тым, каб можна было перадаць яму кнігі.

Генерал не выказаў ні здавальнення, ні нездавальнення пры пытанні Нехлюдава, а, схіліўшы галаву на бок, зајмурыў вочы, як быццам абмяркоўваючы. Ён уласна нічога не абмяркоўваў і нават не цікавіўся пытаннем Нехлюдава, вельмі добра ведаючы, што ён адкажа яму па закону. Ён проста разумова адпачываў, ні аб чым не думаючы.

— Гэта, бачыце, ад мяне не залежыць,—сказаў ён, адпачыўшы крыху.—Аб спатканнях ёсць высачайшае зацверджанае палажэнне, і што там дазволена, тое і дазваляецца. Што-ж датычыцца кніжак, дык у нас ёсць бібліятэка, і ім даюць тыя, якія дазволены.

— Так, але яму патрэбны навуковыя, ён хоча займацца.

— Не верце гэтаму.—Генерал памаўчаў.—Гэта<sup>1</sup> не для заняткаў. А так, неспакой адзін.

— Але як-жа, трэба-ж запоўніць час у іхнім цяжкім становішчы!—сказаў Нехлюдаў.

— Яны заўсёды скардзяцца,—сказаў генерал.—Мы-ж іх ведаем...

Ён гаварыў аб іх наогул як аб нейкай асаблівай, нядобрай пародзе людзей.

— А тут яны знаходзяцца ў гэткіх добрых умовах, якія рэдка можна знайсці ў месцах зняволення,—працягваў генерал.

І ён пачаў, нібы апраўдаючыся, падрабязна апісваць усе выгоды для зняволеных, як быццам галоўная мэта гэтай установы была ў тым, каб зрабіць для зняволеных асоб прыемнае месца пражывання.

— Раней, праўда, што было даволі сурова, але цяпер жывуць яны тут вельмі добра. Яны ядуць тры стравы і заўсёды адну мясную: біткі або катлеты. Заўсёды ў нядзелю яны маюць яшчэ адну чацвертую—салодкую страву. Так што дай бог, каб кожны рускі чалавек мог гэтак есці.

Генерал, як усе старыя людзі, відавочна раз патрапіўшы на завучанае, гаварыў усё тое, што ён паўтараў шмат разоў для доказу іхній патрабавальнасці і няўдзячнасці.

— Кнігі ім даюць і з духоўным зместам, і часопісы старыя. У нас бібліятэка адпаведных кніжак. Толькі рэдка яны чытаюць. Спачатку як быццам цікавяцца, а потым так і пакідаюць новыя кнігі да паловы не разрэзанымі, а старыя з неперагорнутымі старонкамі. Мы спрабавалі нават,—з далёкім падабенствам усмешкі сказаў генерал,—наўмысля заклалі паперку. Так і астанецца нявынятай. Таксама і пісаць ім не забараняецца,—працягваў генерал.—Даецца аспідная дошка, і грыфель даецца, так што яны могуць пісаць для забавы. Могуць сціраць і зноў пісаць. І таксама не пішуть. Не, яны вельмі хутка робяцца зусім спакойными. Толькі спачатку яны трывожацца, а потым нават таўсцеюць і вельмі ціхімі робяцца,—гаварыў генерал, не падазраючы таго жудаснага значэння, якое мелі яго слова.

Нехлюдаў слухаў яго хрыпкі старэчы голас, глядзеў на гэтая скасцяняелыя члены, на згаслыя вочы з-пад сівых броваў, на гэтая старэчыя паголенныя адвіслыя скулы, падпёртыя ваенным каўняром, на гэты белы крыжык, якім гарыўся гэты чалавек, асабліва таму, што атрымаў яго за выключна жорсткае і многадушнае забойства, і разумеў, што супярэчыць, тлумачыць яму значэнне яго слоў—бескарысна. Але ён усё-такі прымусіў сябе запытаць яшчэ аб другой справе, аб арыштантцы Шуставай, пра якую ён атрымаў сёння весткі, што яе загадалі выпусціць.

— Шустава? Шустава... Не памятаю ўсіх па імёнах. Іх-жа гэтак багата,—сказаў ён, відаць, дакараючы іх за гэта перапаўненне. Ён пазваніў і загадаў паклікаць справавода.

Пакуль хадзілі па справавода, ён настаўляў Нехлюдава служыць, гаворачы, што сумленныя, шляхетныя людзі, маючы ў думках сябе ў ліку такіх людзей, асабліва патрэбны цару... „і айчыне”,—дадаў ён, відавочна толькі дзеля красамоўства.

— Я вось стары, а ўсё-такі служу наколькі сілы дазваляюць.

Справавод, шчуплы, сухарлявы чалавек з неспакойнымі разумнымі вачымі, прышоў паведаміць, што Шустава знаходзіцца ў нейкім дзіўным фартыфікацыйным месцы, і што папер аб ёй не атрымалася.

— Калі атрымаем, у той самы дзень накіруем. Мы іх не трymаем, не даражым асабліва іхнімі наведваннямі,—сказаў генерал, зноў стараючыся жартаўліва ўсміхнуцца, але яго стары твар толькі крывіўся.

Нехлюдаў устаў, намагаючыся ўтрымацца ад выяўлення змешанага пачуцця агіднасці і жаласці, якое ён адчуваў да гэтага жудаснага старога. Стары таксама лічыў, што і яму не трэба быць занадта суровым да лёгкадумнага сына свайго таварыша, які, відавочна, трапіў на памылковы шлях, і не пакінуць яго без навучання.

— Бывайце-ж, мой дарагі, не крыўдзіцесь на мяне, гэта я, любячы вас, кажу. Не звязвайцесь з людзьмі, якія ў нас знаходзяцца. Нявінных не бывае. А людзі гэтая ўсе самія

ненесумленныя. Мы іх ужо ведаем,—сказаў ён тонам, які не даваў магчымасці сумнення. І ён сапраўды не сумняваўся ў гэтым не таму, што гэта была так, а таму, што калі-б гэта было не так, яму трэба было-б прызнаць сябе не паважаным героем, які як належыць дажывае добрае жыццё, а нягоднікам, які прадаў і на старасці год працягвае прадаваць сваё сумленне.—А лепш за ўсё служыце,—гаварыў ён.—Цару патрэбны сумленныя людзі... І айчыне,—дадаў ён.—Ну, калі-б і я, і ўсе гэтак, як вы, не служылі-б? Хто-б астайся? Мы вось ганім парадкі, а самі не хочам памагаць ураду.

Нехлюдаў уздыхнуў глыбока, нізка пакланіўся, паціснуў міласліва працягнутую яму кастлявую вялікую руку і вышаў з пакоя.

Генерал з нездавальненнем паківаў галавой і, паціраючи паясніцу, пайшоў зноў у гасцінную, дзе мастак паспей ужо запісаць атрыманы адказ ад души Іоанны д'Арк і чакаў яго. Генерал надзеў *pinse-pez* і прачытаў: „будуць пазнаваць адна адну па святлу, якое будзе ісці ад эфірных целаў“.

— А,—са здавальненнем сказаў генерал, заплюшчыўши вочы.—Але як-же пазнаеш, калі святло ва ўсіх аднолька-вае?—запытаў ён і, зноў скрыжаваўши пальцы з мастаком, сеў за столік.

Рамізник Нехлюдаў выехаў праз вароты.

— А нудна тут, пане,—сказаў ён, звяртаючыся да Нехлюдаў.—Хацеў, не дачакаўшыся, паехаць.

— Але, нудна,—згадзіўся Нехлюдаў, уздыхаючи поўным грудзьмі і з заспакаеннем спыняючи вочы на дымаватых хмарах, што плылі па небе, і на бліскучай зыбі Невы ад руху па ёй лодак і пароходаў.

## XX

Наступным днём справа Маславай павінна была разглядацца, і Нехлюдаў паехаў у сенат. Адвакат з'ехаўся з ім каля поўнага веліччу пад'ездzu сенацкага будынка, ля якога ўжо стаяла некалькі экіпажаў. Увайшоўши па раскошных, урачыстых сходнях на другі паверх, адвакат, ведаючы ўсё

ходы, накіраваўся налева ў дзвёры, на якіх была выбіта лічба года надання чыннасці судовым уставам. Раздзеўшы ў першым пакоі паліто і даведаўшыся ад швейцара, што сенатары ўсе з'ехаліся, і апошні толькі што прайшоў, Фанарын, спыніўшыся ў сваім фраку і белым гальштуку над белымі грудзьмі, з вясёлай упэўненасцю ўвайшоў у наступны пакой. У гэтым наступным пакоі была направа вялікая шафа, потым стол, а налева вітыя сходні, па якіх ішоў уніз у гэты час элегантны чыноўнік у віцмундзіры з партфелем падпахай. У пакоі звяртаў на сябе ўвагу патрыярхальнага выгляду дзядок з доўгімі белымі валасамі, у пінжаку і шэрых панталонах, калі якога з асаблівай пачцівасцю стаялі два прыслужнікі.

Дзядок з белымі валасамі прайшоў у шафу і знік там. У гэты час Фанарын, убачыўшы таварыша, такога самага, як і ён, адваката, у белым гальштуку і фраку, адразу ж пачаў з ім жавава гутарыць; Нехлюдаў-жа разглядаў прысутных. Было чалавек 15 публікі, з якіх дзве дамы, адна ў рінсе-пез маладая і другая сівая. Справа сёнешняя была аб паклёпе ў друку, і таму сабралася больш, як звычайна, публікі—усё людзі пераважна з журнальных колаў.

Судовы прыстаў, румяны, прыгожы чалавек, у пышным мундзіры, з паперкай у руцэ падышоў да Фанарына з запытаннем, па якой ён справе, і, даведаўшыся, што па справе Маславай, запісаў нешта і адышоўся. У гэты час дзвёры шафы адчыніліся, і адтуль вышаў патрыярхальнага выгляду дзядок, але ўжо не ў пінжаку, а ў абшытым галунамі, з бліскучымі бляхамі на грудзях адзенні, якое рабіла яго падобным да птaha.

Смешны касцюмчык гэты, відавочна, бянтэжыў самога старычка, і ён хутка, хутчэй, чым ён хадзіў звычайна, прайшоў у дзвёры, процілеглыя ўваходным.

— Гэта Бэ, шаноўнейшы чалавек,—сказаў Фанарын Нехлюдаву і, пазнаёміўшы яго з сваім калегай, расказаў пра вельмі цікавую, на яго думку, справу, якая павінна была разглядацца.

Справа хутка пачалася, і Нехлюдаў разам з публікай увайшоў налева ў залу паседжанняў. Усе яны, і Фанарын,

зайшлі за агарожу на месцы для публікі. Толькі пецербургскі адвакат вышаў наперад за канторку перад агарожай.

Зала паседжання ў сената была менш, як зала акруговага суда, была прасцей і адрознівалася толькі тым, што стол, за якім сядзелі сенатары, быў пакрыты не зялёным сукном, а малінавым аксамітам, абытым залатым галуном, але тыя-ж самыя былі заўсёдныя атрыбуты месца выканання права-суддзя: зерцало, эмблема крывадушша—образ і эмблема рабалепства, партрэт цара. Так-жа ўрачыста абвяшчаў прыстай: „суд ідзе“. Так-жа ўсе ўставалі, так-жа ўваходзілі сенатары ў сваіх мундзірах, так-жа сядалі ў крэслы з высокімі спинкамі, так-жа абапіраліся локцямі на стол, намагаючыся мець натуральны выгляд.

Сенатараў было чацвёра. Старшыня Нікіцін, увесе паголены чалавек, з вузкім тварам і сталёвымі вачымі; Вольф, з многазначна скрыўленымі губамі і белымі ручкамі, якім ён перабіраў аркушы справы; потым Скавароднікаў, тоўсты, грузны, рабы чалавек, вучоны юрист, і чацверты Бэ, той самы патрыярхальны дзядок, які прыехаў апошнім. Разам з сенатарамі ўвайшоў обер-сакратар і таварыш обер-прокурора, сярэдняга росту, сухарлявы, паголены малады чалавек з вельмі цёмным колерам твара і чорнымі сумнімі вачымі. Нехлюдаў зараз-жа, не гледзячы на дзіўны мундзір і на тое, што ён год шэсць не бачыў яго, пазнаў у ім аднаго з лепшых прыяцеляў сваіх студэнцкіх часоў.

— Таварыш обер-прокурора Селенін?—спытаў ён у адваката.

— Так, а што?

— Я яго добра ведаю, гэта адменны чалавек...

— І добры таварыш обер-прокурора, здольны. Вось яго трэба было-б прасіць,—сказаў Фанарын.

— Ён ва ўсякім выпадку зробіць сумленна,—сказаў Нехлюдаў, успамінаючы свае блізкія адносіны і сяброўства з Селеніным і яго дарагія ўласцівасці чыстаты, сумленнасці, прыстойнасці ў самым лепшым сэнсе гэтага слова.

— Ды цяпер і няма калі,—прашаптаў Фанарын, паглыбіўшыся ў слуханне пачатага выкладання справы.

Пачалася справа па скарзе на прысуд судовай палаты, якая пакінула без змен пастанову акруговага суда.

Нехлюдаў пачаў слухаць і стараўся зразумець значэнне таго, што адбывалася перад ім, але таксама, як і ў акруговым судзе, галоўная цяжкасць для разумення была ў тым, што гаворка ішла не пра тое, што натуральна здавалася галоўным, а пра зусім пабочнае. Справа ішла пра артыкул у газете, у якім выкryваліся шальмоўствы аднаго старшыні акцыянернай кампаніі. Здавалася-б, значным магло быць толькі тое, ці праўда, што старшыня акцыянернага таварыства абкрадвае сваіх давярыцеляў, і як зрабіць так, каб ён перастаў іх абкрадваць. Але аб гэтым і гаворкі не было. Гаворка ішла толькі аб тым, меў ці не меў па закону выдавец права надрукаваць артыкул фельетаніста, і якое ён зрабіў злачынства, надрукаваўши яго,—дыфамацыю або паклён, і як дыфамацыя ўключае ў сябе паклён ці паклён дыфамацыю, і яшчэ нешта мала зразумелае для простых людзей аб розных артыкулах і пастановах нейкага агульнага дэпартамента.

Адно, што зразумеў Нехлюдаў, гэта было тое, што, не гледзячы на тое, што Вольф, які дакладваў аў справе, так строга навучаў учора яго, што сенат не можа займацца разгляданнем справы па сутнасці,—у гэтай справе дакладваў, відавочна, на карысць касіравання прысуду палаты, і што Селенін, зусім не адпаведна сваёй характэрнай стрыманасці, нечакана горача выказваў свою процілеглую думку. Запал заўсёды стрыманага Селеніна, які здзівіў Нехлюдава, быў абрэгутаваны тым, што ён ведаў старшыню акцыянернага таварыства, як нячыстага ў грашовых спраўах чалавека, а тым часам выпадкова даведаўся, што Вольф напярэдадні разглядання яго спраўы быў у гэтага дзяльца на багатым абедзе. Цяпер-жа, калі Вольф, хая і вельмі асцярожна, але відавочна аднабакова зрабіў даклад аў справе, Селенін расхваляваўся і занадта нервова для звычайнага чалавека выказаў свою думку. Прамова гэта, відавочна, зняважыла Вольфа: ён чырванеў, уздрыгваў, рабіў маўклівия жэсты здзіўлення і з вельмі паважным і пакрыўджальным выглядам вышаў з іншымі сенатарамі ў пакой для нарад-

— Вы ўласна, па якой справе?—зноў запытаў судовы прыстаў у Фанарына, як толькі сенатары пайшлі.

— Я ўжо гаварыў вам, што па справе Маславай,—скажаў Фанарын.

— Гэта так. Справа будзе разглядацца сёння. Але...

— Дык што-ж?—запытаў адвакат.

— Бачыце, справа гэта павінна была ісці без бакоў, так што паны сенатары бадай не выйдуць пасля абвяшчэння пастановы. Але я паведамлю.

— Г. зн. як-жа?..

— Я паведамлю, паведамлю.—І прыстаў нешта адзначыў на сваёй паперцы.

Сенатары сапраўды збіраліся, абвясціўшы пастанову па справе аб паклёпе, скончыць астатнія справы, у тым ліку Маслаўскую, за чаем і папяросамі, не выходзячы з пакоя для нарад.

## XXI

Як толькі сенатары селі за стол у пакой для нарад, Вольф пачаў вельмі жвава высоўваць матывы, па якіх справа павінна была быць касіравана.

Старшыня, і заўсёды чалавек нязычлівы, сёння быў асабліва не ў гуморы. Слухаючы справу ў часе паседжання, ён склаў ужо сваю думку, і цяпер сядзеў, не слухаючы Вольфа, паглыблены ў свае думы. Думы-ж яго складаліся з успамінання таго, што ён учора напісаў у сваіх мемуарах з прычыны прызначэння Вілянава, а не яго, на той важны пост, які ён ужо даўно жадаў атрымаць. Старшыня Нікіцін быў зусім шчыра ўпэўнен, што разважанні аб розных чыноўніках першых двух класаў, з якімі ён меў справу ў час сваёй службы, складаюць вельмі важны гістарычны матэрыял. Напісаўшы учора раздзел, у якім добра папала некаторым чыноўнікам першых двух класаў за тое, што яны перашкодзілі яму, як ён фармуляваў гэта, выратаваць Расію ад патібелі, у якую ўцягвалі яе цяперашнія кіраунікі,—па сутнасці-ж толькі за тое, што яны перашкодзілі яму атрымліваць больш, як цяпер, пенсіі, ён думаў цяпер аб тым, як для яго

патомства ўся гэта акалічнасць атрымае зусім новае ас-  
вятленне.

— Так, зразумела,—сказаў ён, не слухаючи іх, на слова  
Вольфа, які звярнуўся да яго.

Бэ слухаў Вольфа з сумным тварам, малюючы гірлянды  
на паперы, што ляжала перад ім. Бэ быў ліберал самага  
чыстага закалу. Ён непарушна захоўваў традыцыі шасці-  
дзесятых год і калі і адступаў ад суровай бесстароннасці,  
дык толькі ў бок ліберальнасці. Так, у цяперашнім выпадку,  
апрача таго, што акцыянерны дзялец, які скардзіўся на па-  
клён, быў брудны чалавек, Бэ быў за пакіданне скаргі без  
вынікаў яшчэ і таму, што гэта абвінавачванне ў паклёне  
журналіста было абмежаваннем свабоды друку. Калі Вольф  
скончыў свае довады, Бэ, не дамаляваўшы гірлянду, з су-  
мам—яму было сумна за тое, што даводзілася даказваць  
гэткія труізмы—мяккім, прыемным голасам, сцісла, проста  
і пераканаўча даказаў неабгрунтаванасць скаргі і, схіліўшы  
галаву з белымі валасамі, пачаў дамалёўваць гірлянду.

Скавароднікаў, які сядзеў супроць Вольфа і ўвесь час  
збіраў тоўстымі пальцамі бараду і вусы ў рот, адразу ж,  
як толькі Бэ перастаў гаварыць, перастаў жаваць сваю ба-  
раду і зычным, рыпучым голасам сказаў, што, не гледзячы  
на тое, што старшыня акцыянернага таварыства вялікая  
шэльма, ён-бы стаяў за касіраванне прысуду, калі-б былі  
законныя падставы, але таму, што гэткіх няма, ён далу-  
чаецца да думкі Івана Сямёновіча (Бэ), сказаў ён, радуючыся:  
той шпільцы, якую ён гэтым падсунуў Вольфу. Старшыня  
далучыўся да думкі Скавароднікава, і справа была выра-  
шана адмоўна.

Вольф быў нездаволен, асабліва тым, што яму як быццам  
кінулі дакор у нядобрасумленнай прыхільнасці і, прыкіда-  
ючыся роўнадушным, адкрыў наступную справу Маславай  
і заняўся ёю. Сенатары тым часам пазванілі і патрабавалі  
сабе чаю, і разгаварыліся аб выпадку, які займаў у гэты  
час, разам з дуэллю Каменскага, усіх пецербуржцаў.

Гэта была справа дырэктара дэпартамента, злоўленага і  
абвінавачанага ў злачынстве, прадугледжаным артыкулам 995.

— Якая брыдота,—з гідлівасцю сказаў Бэ.

— Што-ж тут дрэннага? Я вам у нашай літаратуры пакажу праект аднаго нямецкага пісьменніка, які проста пратануе, каб гэта не лічылася злачыствам, і каб магчым быў шлюб паміж мужчынамі,—сказаў Скавароднікаў, прагавіта з усхліпваннем зацягваючыся змятай папяросай, якую ён трymаў паміж карэннямі пальцаў у далоні, і голасна зарагатаў.

— Ды не можа быць,—сказаў Бэ.

— Я вам пакажу,—сказаў Скавароднікаў, прыводзячы поўную назву твора і нават год і месца выдання.

— Кажуць, яго ў нейкі сібірскі горад губернатарам прызначаюць,—сказаў Нікіцін.

— І дужа добра. Архіерэй яго з крыжам спаткае. Трэба было-б і архіерэя такога самага. Я-б ім гэткага рэкамендаў,—сказаў Скавароднікаў і, кінуўшы недакурак папяроскі ў сподачак, забраў што мог барады і вусоў у рот і пачаў жаваць іх.

У гэты час увайшоў прыстаў і далажыў аб жаданні адваката і Нехлюдава прысутніцаць пры разглядзе справы Маславай.

— Вось гэта справа,—сказаў Вольф:—гэта цэляя раманічная гісторыя,—і расказаў тое, што ведаў пра дачыненні Нехлюдава да Маславай.

Пагаварыўшы аб гэтым, дакурыўшы папяросу і дапіўшы чай, сенатары вышлі ў залу паседжанняў, абвясцілі пастанову па папярэдняй справе і пачалі справу Маславай.

Вольф вельмі падрабязна сваім тонкім голасам далажыў касацыйную скаргу Маславай і зноў не зусім без прыхильнасці, а з відавочным жаданнем касіравання пастановы суда.

— Ці маеце што дадаць?—звярнуўся старшыня да Фанарына.

Фанарын устаў і, выпяўшы свае белыя шырокія грудзі, па пунктах, на дзіва паважна і дакладна выражаяючыся, давёў адхіленне суда ў шасці пунктах ад сапраўднага сэнсу закона і, апрача таго, дазволіў сабе, хаяць сцісла, закрануць самую справу па сутнасці і відавочную несправядлівасць яго рашэння.

Тон сціслай, але моцнай прамовы Фанарына быў такі, што ён просіць выбачэння за тое, што намагаецца таго, што паны сенатары са сваёю праніклівасцю і юрыдычнай мудрасцю бачаць і разумеюць лепш за яго, але робіць ён гэта толькі таму, што гэтага патрабуе ўзяты ім на сябе абавязак. Пасля прамовы Фанарына, здавалася, не магло быць ніякага сумнення ў тым, што сенат павінен скасаваць рашэнне суда. Скончыўши сваю прамову, Фанарын пераможна ўсміхнуўся. Гледзячы на свайго адваката і ўбачыўши гэту ўсмешку, Нехлюдаў быў упэўнен, што справа выйграна. Але, зірнуўши на сенатараў, ён убачыў, што Фанарын усміхаўся і радаваўся адзін. Сенатары і таварыш обер-пракурора не ўсміхаліся і не радаваліся, а мелі выгляд людзей, якім было нудна і якія гаварылі: „чулі мы багата вашага брата, і ўсё гэта не дае карысці“. Яны ўсе, відавочна, здаволіліся толькі тады, калі адвакат скончыў і перастаў дарэмна затрымліваць іх. Адразу-ж пасля сканчэння прамовы адваката старшыня звярнуўся да таварыша обер-пракурора. Селенін сцісла, але дакладна і зразумела выказаўся за тое, каб пакінуць справу без змены, знаходзячы ўсе повады да касацыі негрунтоўнымі. Услед за гэтым сенатары ўсталі і пайшлі на нараду. У пакой для нарад галасы падзяліліся. Вольф быў за касацыю; Бэ, зразумеўши, у чым справа, вельмі горача стаяў таксама за касацыю, жыва прадставіўши таварышам карціну суда і непаразуменне прысяжных, як ён гэта зусім правільна зразумеў; Нікіцін, які, як заўсёды, стаяў за строгасць наогул і за строгую фармальнасць, быў супроць. Уся справа вырашалася голасам Скавародніка. І гэты голас стаў на бок адмаўлення пераважна таму, што рашэнне Нехлюдава ажаніцца з гэтай жанчынай у імя маральных патрабаванняў было ў вышэйшай ступені брыдкім для яго.

Скавароднікаў быў матэрыялістам, дарвіністам і лічыў усякія праявы адцягненай маральнасці або, яшчэ горш, рэлігійнасці, не толькі ганебным вар'яцтвам, але асабовай для сябе знявагай. Уся гэтая цяганіна з гэтай прастыутктай і прысутнасцю тут, у сенате, яе абаронцы—славутага адваката і самога Нехлюдава былі яму ў вышэйшай ступені

брыдкімі. І ён, запіхваючы сабе ў рот бараду і крыўляючыся, вельмі натуральна прыкінуўся, што нічога не ведае аб гэтай справе, як толькі тое, што повады да касацыі недастатковыя, і таму згаджаеца са старшынёю ў тым, каб пакінуць скаргу без вынікаў.

У скарзе было адмоўлена.

## XXII

— Жахліва!—гаварыў Нехлюдаў, выходзячы ў прыймовы пакой з адвакатам, які ўкладаў свой партфель.—У самай відавочнай справе яны прычапляюцца да формы і адмаўляюць. Жахліва!

— Справа сапсавана ў судзе,—сказаў адвакат.

— І Селенін за адмаўленне. Жахліва, жахліва!—паўтараў Нехлюдаў.—Што-ж рабіць цяпер?

— А пададзім на высачайшае імя. Самі і падайце, пакуль вы тут. Я напішу вам.

У гэты час маленькі Вольф, у сваіх ордэнах і мундзіры, увайшоў у прыймовы пакой і падышоў да Нехлюдава.

— Што рабіць, мілы князь. Не было дастатковых поўадаў,—сказаў ён, паводзячы вузкімі плячымі і заплюшчваючы вочы і прайшоў, куды яму было трэба.

Услед за Вольфам вышаў і Селенін, даведаўшыся ад сенатараў, што Нехлюдаў, яго былы прыяцель, быў тут.

— Вось не чакаў цябе тут сустрэць!—сказаў ён, падыходзячы да Нехлюдава, усміхаючыся вуснамі, тым часам, як вочы яго аставаліся сумнымі.—Я і не ведаў, што ты ў Пецербургу.

— А я не ведаў, што ты обер-пракурор...

— Таварыш,—паправіў Селенін.—Як ты ў сенате?—запытаў ён, сумна і маркотна гледзячы на прыяцеля.—Я ведаў, што ты ў Пецербургу, але якім чынам ты тут?

— Тут я таму, што спадзіваўся знайсці справядлівасць і выратаваць нізавошта засуджаную жанчыну.

— Якую жанчыну?

— Справу якой зараз вырашылі.

— А, справу Маславай,—успомніўши сказаў Селенін.—  
Зусім негрунтоўная скарга.

— Справа не ў скарзе, а ў жанчыне, якая невінавата  
і нясе пакаранне.

Селенін уздыхнуў.

— Вельмі можа быць, але...

— Не можа быць, а напэўна...

— А чаму ты ведаеш?

— А таму, што я быў прысяжным. Я ведаю, у чым мы  
зрабілі памылку.

Селенін задумаўся.

— Трэба было заявіць тады-ж,—сказаў ён.

— Я заяўляў.

— Трэба было запісаць у пратакол. Калі-б гэта было  
пры касацыйнай скарзе...

Селенін, які быў заўсёды занят і мала бываў у свеце,  
пэўна, нічога не чув аб рамане Нехлюдава; Нехлюдаў-жа,  
заўважыўши гэта, парашыў, што яму і не трэба гаварыць  
аб сваіх дачыненнях да Маславай.

— Так, але і цяпер відавочна было, што, рашэнне бяз-  
глаздае,—сказаў ён.

— Сенат не мае права сказаць гэтага. Калі-б сенат да-  
зваліў сабе касіраваць рашэнні судоў на падставе свайго  
погляду на справядлівасць саміх рашэнняў, не гаворачы  
ўжо аб тым, што сенат страціў-бы ўсякі пункт апоры  
і хутчэй рызыкаў-бы парушыць справядлівасць, чым ад-  
навіць яе,—сказаў Селенін, успамінаючы папярэднюю спра-  
ву,—не гаворачы аб гэтым, рашэнні прысяжных згубілі-  
усё сваё значэнне.

— Я толькі адно ведаю, што жанчына гэта зусім неві-  
навата, і апошняя надзея выратаваць яе ад незаслужанай  
кары страчана. Вышэйшая ўстанова зацвердзіла зробленое  
беззаконне.

— Яна не зацвердзіла, таму што не ўваходзіла і не можа  
ўваходзіць у разглядванне самой справы,—сказаў Селенін,  
жмурачы вочы.—Ты, пэўна, у цёткі спыніўся,—дадаў ён,  
відавочна жадаючы змяніць размову.—Я ўчора даведаўся ад  
яе, што ты тут. Графіня запрасіла мяне разам з табой пры-

сутнічаць на сходзе прыезджага прапаведніка,—усміхаючыся губамі, сказаў Селенін.

— Так, я быў, але пайшоў з брыдкасцю,—сядзіта сказаў Нехлюдаў, з дасадай на тое, што Селенін адводзіць размову на іншае.

— Ну, чаму-ж з брыдкасцю? Усё-ж гэта праява рэлігійнага пачуцця, хаця і аднабаковае, сектанцкае,—сказаў Селенін.

— Гэта нейкая дзікая бяссэнсіца,—сказаў Нехлюдаў.

— Ну, не. Тут дзіўна толькі тое, што мы так мала ведаем вучэнне нашай царквы, што прымаем за нейкае новае адкрыцце нашы-ж асноўныя догматы,—сказаў Селенін, нібы спяшаючы выказаць былому прыяцелю свае новыя для яго погляды.

Нехлюдаў здзіўлена і ўважліва зірнуў на Селеніна. Селенін не апусціў очы, у якіх выразіўся не толькі сум, але і нязычлівасць.

— Хіба ты верыш у догматы царквы?—запытаў Нехлюдаў.

— Канечне, веру,—адказаў Селенін, праста і мёртва гледзячы ў очы Нехлюдаву.

— Нехлюдаў уздыхнуў.

— Дзіўна,—сказаў ён.

— Але-ж, мы пасля пагаворым,—сказаў Селенін.—Іду,—звярнуўся ён да судовага прыстава, які пачціва падышоў да яго.—Абавязкова трэба бачыцца,—дадаў ён, уздыхаючы.—Ці заспеш толькі цябе? Мяне-ж заўсёды застанеш а 7 гадзініне, к абеду... Надзеждзінская,—ён называў нумар.—Багата з таго часу вады працякло,—дадаў ён, іducы, зноў усміхаючыся аднымі губамі.

— Прыду, калі паспею,—сказаў Нехлюдаў, адчуваючы, што некалі блізкі і любімы ім чалавек Селенін зрабіўся яму раптам, у выніку гэткай кароткай размовы, чужым, далёкім і незразумелым, калі не варожым.

### XXIII

Калі Нехлюдаў ведаў Селеніна студэнтам, гэта быў вельмі добры сын, верны таварыш і для сваіх год добра адукаваны свецкі чалавек, з вялікім тактам, заўсёды эле-

гантны і прыгожы і разам з тым надзвычайна праўдзівы і сумленны. Ён вучыўся вельмі добра без асаблівай цяжкасці і без усякага педантызма, атрымліваючы залатыя медалі за пісьмовыя работы.

Ён не на словах толькі, а сапраўды мэтай свайго маладога жыцця ставіў служэнне людзям. Служэнне гэта ён не ўяўляў сабе іначай, як у форме дзяржаўной службы, і таму, як толькі скончыў курс, ён сістэматычна разгледзеў усе дзейнасці, якім ён мог прысвяціць свае здольнасці, і рашыў, што ён будзе карысней за ўсё ў другім аддзяленні ўласнай канцылярыі, якая загадвала складаннем законаў, і паступіў туды. Але, не гледзячы на самае дакладнае і сумленнае выкананне ўсяго таго, што ад яго патрабавалася, ён не знайшоў у гэтай службе задавальнення сваёй патрэбы быць карысным і не мог выклікаць у сабе ўсведамленне таго, што ён робіць тое, што трэба. Незадаволенасць гэта з прычыны сутычак з вельмі драбязлівым і ганарлівым бліжэйшим начальнікам, гэтаук узмацнілася, што ён вышаў з другога аддзялення і перайшоў у сенат. У сенате яму было лепей, але тое самае ўсведамлене незадаволенасці не пакідала яго.

Ён заўсёды адчуваў, што было зусім не тое, чаго ён чакаў і што павінна было быць. Тут, у час службы ў сенате, яго сваякі выхлапаталі яму прызначэнне камер-юнкерам, і ён павінен быў ехаць у шытым мундзіры, у белым палатняным фартуху, у карэце, дзякаваць розным людзям за тое, што яму далі пасаду лёкая. Як ён ні стараўся, ён нікак не мог знайсці разумнага тлумачэння гэтай пасады. І ён яшчэ больш, як на службе, адчуваў, што гэта было „не тое“, а тым часам, з аднаго боку, не мог адмовіцца ад гэтага прызначэння, каб не пакрыўдзіць тых, якія былі ўпэўнены, што яны робяць яму гэтым вялікую прыемнасць, а з другога боку, прызначэнне гэта задавольвала ніжэйшыя ўласцівасці яго натуры, і яму было прыемна бачыць сябе ў лютэрку ў шытым залатым мундзіры і карыстацца той павагай, якую выклікала гэта прызначэнне ў некаторых людзях.

Тое самае здарылася з ім і ў дачыненні да жаніцьбы. Яго ажанілі з пункту гледжання свету вельмі ўдала.

І ён жаніўся таксама пераважна таму, што, адмовіўшыся, ён зняважкыў-бы, зрабіў-бы балюча і нявесце, якая жадала гэтага шлюбу, і тым, хто рабіў гэты шлюб, і таму, што жаніцьба на маладой, прыгожай, знатнай дзяўчыне ільсціла яго ганарыстасці і была прыемнай. Але жаніцьба вельмі хутка аказалася яшчэ больш „не тым“, як служба і прыдворная пасада. Пасля першага дзіцяці жонка не захацела больш мець дзяцей і пачала весці багатае свецкае жыццё, у якім і ён воляй ці няволяй мусіў браць удзел. Яна не была асабліва прыгожай, была вернай яму, і, здавалася, не гаворачы ўжо пра тое, што яна гэтым атручвала жыццё мужу,— і сама нічога, апрача страшэнных намаганняў і стомы, не атрымлівала ад гэтага жыцця,—яна ўсё-ж такі старанна вяла яго. Усякія спробы яго змяніць гэта жыццё разбіваліся, як аб каменны мур, аб яе ўпэўненасць, што так трэба, якую падтрымлівалі яе сваякі і знаёмыя.

Дзіця, дзяўчынка з залацістымі доўгімі кудзеркамі і голымі нагамі, была істота, зусім чужая бацьку, асабліва таму, што яна выхоўвалася зусім не так, як ён хацеў гэтага. Муж і жонка, як і звычайна, не разумелі і нават не жадалі разумець адзін аднаго і ціха, маўкліва, хаваючыся ад староніх, абмежаваных правіламі прыстойнасці, змагаліся, што рабіла яго жыццё дома дужа цяжкім. Так што сямейнае жыццё зрабілася яшчэ больш „не тым“, як служба і прыдворнае прызначэнне.

Але больш за ўсё „не тым“ былі яго дачыненні да рэлігіі. Як і ўсе людзі яго асяроддзя і часу, ён без усякага намагання разарваў сваім разумовым ростам тыя сеці рэлігійных забабонаў, у якіх ён быў выхаваны, і сам не ведаў, калі іменна ён вызваліўся. Як чалавек сур'ёзны і сумленны, ён не хаваў гэтай сваёй незалежнасці ад забабонаў афіцыйнай рэлігіі ў часы першай маладосці, студэнцства і збліжэння з Нехлюдавым. Але з гадамі і з павышэннем яго на службе і асабліва з рэакцыяй кансерватызма, якая наступіла ў той час у грамадстве, гэта духоўная незалежнасць пачала перашкаджаць яму. Не гаворачы аб дачыненнях да сваякоў, асабліва пры смерці яго бацькі, паніхідах па ім, і аб тым, што маці яго жадала, каб ён пасціў, і што гэта

часткова патрабавалася грамадскаю думкаю,—па службе даводзілася бесперапынна прысутнічаць на малебнах, асвячэннях, падзячных і да гэтага падобных служб: рэдкі дзень мінаў, каб не было якога-небудзь дачынення да знадворных форм рэлігіі, унікнуць якіх нельга было. Трэба было, прысутнічаючи на гэтых службах, адно з двух: ці прыкідацца (чаго ён з сваім праўдзівым характарам ніколі не мог), што ён верыць у тое, што не верыць, ці, прызнаўшы ўсе гэтая знадворныя формы за ману, наладзіць сваё жыццё так, каб не быць вымушаным браць удзел у tym, што ён прызнае за ману. Але каб зрабіць гэтую справу, якая здаецца гэткай нязначнай, трэба было вельмі многа: трэба было, апрача таго, што ўвайсці ў заўсёднае змаганне з усімі блізкімі людзьмі, трэба было змяніць усё сваё становішча, пакінуць службу і ахвяраваць усёй той карысцю людзям, якую ён думаў, што прыносіць на гэтай службе ўжо цяпер і, спадзяваўся, яшчэ больш прынясе ў будучыні. І каб зрабіць гэта, трэба быць цвёрда ўпэўненым у сваёй праўдзівасці. Ён і быў цвёрда ўпэўнены ў сваёй праўдзівасці, як не можа не быць упэўненым у праўдзівасці цвяро-зага разуму кожны адукаваны чалавек нашага часу, які ведае трохі гісторыю, ведае паходжанне рэлігіі наогул і аб паходжанні і распадзе царкоўна-хрысціянскай рэлігіі. Ён не мог не ведаць, што ён меў рацыю, не признаючи праўдзівасці царкоўнага вучэння.

Але пад уплывам жыццёвых умоў ён, праўдзівы чалавек, дазволіў маленькую ману ў tym, што сказаў сабе, што, каб сцвярджаць тое, што неразумнае—неразумна, трэба перш вывучыць гэта неразумнае.

Гэта была маленькая мана, але яна такі завяла яго ў ту ю вялікую ману, у якой ён загруз цяпер.

Паставіўши сабе пытанне аб tym, ці справядліва тое праваслаўе, у якім ён нарадзіўся і выхоўваўся, якое патрабуецца ад яго ўсімі акружаючымі, без прызнання якога ён не можа працягваць сваю карысную для людзей дзейнасць,— ён ужо загадзя вырашаў яго. І таму для ўразумення гэтага пытання ён узяў не Вольтэра, Шопенгауэра, Спенсера, Конта, а філософскія кнігі Гегеля і рэлігійныя творы

Vinet, Хамякова, І, канешне, знайшоў у іх тое самае, што яму было трэба: падабенства заспакаення і апраўдання таго рэлігійнага вучэння, у якім яго выхоўвалі і якое розум яго даўно ўжо адкідаў, але без якога ўсё жыццё перапаўнялася непрыемнасцямі, а пры прызнанні якога ўсе гэтая непрыемнасці адразу знікалі. І ён засвоіў сабе ўсе тия звычайнія сафізмы аб tym, што асобны розум чалавека не можа пазнаць ісціны, што ісціна адкрываецца толькі сукупнасці людзей, што адзіны сродак пазнання яе ёсьць адкровенне, што адкровенне захоўваецца царквой і т. д.; і з таго часу ўжо мог спакойна, не ўсведамляючи хлуслівасці сваіх учынкаў, прысутнічаць пры набажэнствах, паніхідах, абеднях, мог пасціць і хрысціцца на абразы і мог працягваць службовую дзеянасць, якая давала яму ўсведамленне карысці сваёй работы і ўцяшэнне ў нярадасным сямейным жыцці. Ён думаў, што ён верыць, але tym часам больш, як у чым-небудзь іншым, ён усёй істотай усведамляў, што гэта вера яго была нешта зусім „не тое“.

І ад гэтага ў яго былі заўсёды сумныя вочы. І ад гэтага, убачыўшы Нехлюдава, якога ён ведаў тады, калі ўсе гэтая хлуслівасці яшчэ не ўмацаваліся ў ім, ён успомніў сябе гэткім, якім ён быў тады; і асабліва пасля таго, як ён паспяшыў яму намякнуць на свой рэлігійны погляд, ён больш, як калі-небудзь адчуў усё гэта „не тое“, і яму зрабілася балюча сумна. Тое самае—пасля першага ўражання радасці пабачыць старога прыяцеля—адчуў і Нехлюдаў.

І ад гэтага яны абодва, паабяцаўшы адзін аднаму, што пабачацца, абодва не шукалі гэтага спаткання і так і не бачыліся ў гэты прыезд у Пецербург Нехлюдава.

## XXIV

Вышаўшы з сената, Нехлюдаў з адвакатам пайшлі разам па тратуары. Карэце сваёй адвакат загадаў ехаць за сабой і пачаў расказваць Нехлюдаву гісторыю таго дырэктара дэпартамента, пра якога гаварылі сенатары аб tym, як яго выкрылі і як замест катаргі, якая па закону належала

яму, яго прызначаюць губернатарам у Сібір. Расказаўшы ўсю гісторыю і ўсю брыдкасць яе, і яшчэ з асаблівым здавальненнем гісторыю аб тым, як пакрадзены рознымі высокапастаўленымі асобамі гроши, сабраныя на той усё яшчэ недабудаваны помнік, паўз які яны праехалі сёння раніцой, і яшчэ пра тое, як палюбоўніца такога-та нажыла мільёны на біржы, і такі-та прадаў, а такі-та купіў жонку, аднакат пачаў яшчэ новае апавяданне аб машэнніцтвах і рознастайных злачынствах вышэйших чыноў дзяржавы, якія сядзелі не ў астрозе, а на старшынскіх крэслах у розных установах. Расказы гэтыя, запас якіх быў, відавочна, невычэрпны, былі дужа прыемнымі для адваката, паказваючы з поўнай відавочнасцю тое, што сродкі, якія ўжываў ён, аднакат, для здабывання сабе грошай, былі зусім правільныя і нявінныя ў парашунні з тымі сродкамі, што ўжываліся для той самай мэты вышэйшымі чынамі ў Пецербургу. І таму аднакат вельмі здзвівіся, калі Нехлюдаў, не даслухаўшы яго апошній гісторыі аб злачынстве вышэйших чыноў, развітаўся з ім і, узяўшы раміznіка, панаў дамоў, на ўзбряжную.

Нехлюдаў было вельмі сумна. Яму было сумна пераважна таму, што адмова сената сцвярджала гэта бязглаздае здзекванне над нявіннай Маславай, і таму, што гэта адмова рабіла яшчэ больш цяжкім яго нязменнае рашэнне злучыць з ёю свой лёс. Сум гэты ўзмацніўся яшчэ ад тых жудасных гісторый пануючага зла, пра якія з гэткай радацю гаварыў аднакат, і, апрача таго, ён бесперастанку ўспамінаў нядобры, халодны, непрывычны погляд некалі мілага, шчырага, сумленнага Селеніна.

Калі Нехлюдаў вярнуўся дамоў, швейцар з нейкай пагардай даў яму запіску, якую напісала ў швейцарскай нейкай жанчына, як сказаў швейцар. Гэта была запіска ад маці Шуставай. Яна пісала, што прыязджала дзякаваць дабрадзею, ратаўніку дачкі, і, апрача таго, прасіць, упрашаць яго прыехаць да іх на Васільеўскі, у 5-ю лінію, такую-та кватэру. Гэта вельмі патрэбна было, пісала яна, для Веры Ефрэмаўны. Няхай ён не баіцца, што яму будуць назаліць выказваннем удзячнасці: пра ўдзячнасць не будуць гаварыць,

а праста рады будуць яго бачыць. Калі можна, дык ці не прыедзе ён заўтра ўранні.

Другая запіска была ад былога таварыша Нехлюдава, флігель-ад'ютанта Багатырова, якога Нехлюдаў прасіў уласнаручна перадаць прыгатаванае ім прашэнне ад імя сектантаў гасудару. Багатыроў сваім буйным, рашучым почыркам пісаў, што прашэнне ён, як абяцаў, падасць праста ў рукі гасудару, але што ён думае, ці не лепш Нехлюдаву раней з'ездзіць да той асобы, ад якой залежыць гэта справа, і папрасіць яго.

Нехлюдаў пасля ўражання ў апошніх дзён свайго праўяння ў Пецербургу згубіў усякую надзею дасягнуць чаго-небудзь. Яго планы, складзеныя ў Маскве, здаваліся яму нечым накшталт тых юнацкіх мар, у якіх няўхільна расчароўваюцца людзі, уступаючы ў жыццё. Але ўсё-такі цяпер, будучы ў Пецербургу, ён лічыў сваім доўгам зрабіць ўсё тое, што наважыўся зрабіць, і парашыў заўтра-ж, пабываўшы ў Багатырова, выкананы яго параду і паехаць да той асобы, ад якой залежала справа сектантаў.

Цяпер ён, дастаўшы з партфеля прашэнне сектантаў, перачытаў яго, калі да яго пастукаўся і ўвайшоў лёкай графіні Кацярыны Іванаўны з запрашэннем ісці наверх чай піць.

Нехлюдаў сказаў, што зараз прыдзе, і, склаўшы паперы ў партфель, пайшоў да цёткі. Ідуцы наверх, ён зірнуў у акно на вуліцу і ўбачыў пару рыжых Mariette, і яму раптам нечакана зрабілася весела і захацелася ўсміхацца.

Mariette ў капелюшы, але ўжо не ў чорным, а ў нейкім светлым, рознакаляровым плаці сядзела з чашкай у руцэ каля крэсла графіні і нешта шчабятала, бліскаючы сваім прыгожымі, поўнымі смеху, вачыма. У той час, калі Нехлюдаў уваходзіў у пакой, Mariette толькі што сказала нешта такое смешнае, і смешнае непрыстойнае—гэта Нехлюдаў убачыў па харектару смеху,—што добрадушная вусатая графіні Кацярына Іванаўна, дрыжучы тоўстым сваім целам, заходзілася ад смеху, а Mariette з асаблівым *mischlevious*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Гарэзным.

выразам, скрывіўши рот, які крыху ўсміхаўся, і скіліўши набок энергічны і вясёлы твар, моўчкі пазірала на сваю субядедніцу.

Нехлюдаў па некалькіх словах зразумеў, што яны гаварылі пра другую навіну пецербургскую таго часу, аб эпізодзе новага сібірскага губернатара, і што Mariette іменна ў гэтай галіне нешта сказала такое смешнае, што графіня доўга не магла стрымашца.

— Ты мяне са свету скывеш,—гаварыла яна, закашляўшыся.

Нехлюдаў прывітаўся і падсеў да іх. І<sup>2</sup> толькі што ён хацеў асудзіць Mariette за яе лёгкадумнасць, як яна, заўважыўши сур'ёзны і крыху незадаволены выраз яго твара, адразу-ж, каб упадабацца яму,—а ёй гэтага захацелася з таго часу, як яна ўбачыла яго,—змяніла не толькі выраз свайго твара, але і ўвесь свой душэўны настрой. Яна раптам зрабілася сур'ёзнай, незадавленай сваім жыццём і, чагосыці шукаючы, кудысьці парываючыся, не тое што прыкінулася, а сапраўды засвоіла сабе дакладна той самы душэўны настрой,—хаця яна словамі ніяк не здолела-б выказаць, з чаго ён складаўся,—у якім быў Нехлюдаў у гэтую мінуту.

Яна запытала яго, як ён скончыў свае справы. Ён расказаў пра няўдачу ў сенаце і пра сваю сустрэчу з Селеніным.

— Ax! якая чистая душа! Вось іменна *chevalier sans peur et sans reproche*<sup>1</sup>. Чистая душа,—дадалі абедзве дамы той заўсёдны эпітэт, пад якім Селеніна ведалі ў грамадстве.

— Што такое яго жонка?—запытала Нехлюдаў.

— Яна? Ну, я не буду папікаць. Але яна не разумее яго. Што-ж, няўжо і ён быў за адмову?—спыталася яна з шчырым спачуваннем.—Гэта жахліва, як мне яе шкада!—дадала яна, ўздыхаючы.

Ён нахмурыўся, і жадаючы змяніць размову, пачаў гаварыць аб Шуставай, зняволенай раней у крэпасці і вы-

<sup>1</sup> Рыцар без страху і дакору.

пушчанай па яе хадайніцтву. Ён падзякаваў яе за хадайніцтва перад мужам і хацеў сказаць аб tym, як жудасна думаць, што жанчына гэта і ўся сям'я яе пакутвалі толькі таму, што ніхто не напомніў аб іх, але яна не дала яму дагаварыць і сама выказала сваё абурэнне.

— Не гаварыце мне,—сказала яна.—Як толькі муж скажаў мне, што яе можна вызваліць, мяне менавіта здзівіла гэта думка. Завошта-ж трымалі яе, калі яна невінаватая?—выказала яна тое, што хацеў сказаць Нехлюдаў.—Якая абураючая гісторыя!

Графіня Кацярына Іванаўна бачыла, што Mariette какет нічае з пляменнікам, і гэта пацяшала яе.

— Ведаеш што?—сказала яна, калі яны замаўчалі,—прыязджай заўтра ўвечары да Aline, у яе будзе Кізеветэр. І ты таксама,—звярнулася яна да Mariette.

— Il vous a remargué<sup>1</sup>,—сказала яна пляменніку.—Ён мне сказаў, што ўсё, што ты гаварыў,—я яму расказала,—усё гэта добрая прымета, і што ты абавязкова прыдзеш да хрыста. Абавязкова прыязджай. Скажы яму, Mariette, каб ён прыехаў. І сама прыязджай.

— Я, графіня, па-першае, не маю ніякіх правоў што-небудзь раіць князю,—сказала Mariette, гледзячы на Нехлюдава, і гэтым поглядам устанаўліваючи паміж ім і ёю нейкую поўную згоду аб дачыненні да слоў графіні і наогул да евангелізма,—і, па-другое, я не вельмі люблю, вы ведаце...

— Да ты заўсёды ўсё робіш наадварот і па-свойму.

— Як па-свойму? Я веру, як баба самая простая,—сказала яна, усміхаючыся.— А па-трэцяе,—працягвала яна,— я заўтра ёду ў французскі тэатр...

— Ax! А ці бачыў ты гэтую... ну, як яе?—сказала графіня Кацярына Іванаўна.

Mariette падказала імя славутай французскай актрысы.

— Ездзь абавязкова,—гэта дзівосна.

— Каго-ж раней глядзець, та tante, актрысу ці прапаведніка?—сказаў Нехлюдаў, усміхаючыся.

<sup>1</sup> Ён цябе заўважыў.

— Калі ласка, не лаві мяне на словах.

— Я думаю, раней прапаведніка, а потым французскую актрысу, а то можна ўсю ахвоту згубіць да пропаведзі,— сказаў Нехлюдаў.

— Не, лепей пачаць з французскага тэатра,— потым пакаяцца,— сказала Mariette.

— Ну, вы з мяне не смейцеся. Пропаведнік пропаведнікам, а тэатр—тэатрам. Для таго, каб выратавацца, зусім не трэба рабіць твар у аршын і ўсё плакаць. Трэба верыць, і тады будзе весела.

— Вы, ma tante, лепш за ўсякага пропаведніка пропаведуецце!

— А ведаецце што?—сказала Mariette, задумаўшыся,— прыязджайце заўтра да мяне ў ложу.

— Я баюся, што мне нельга будзе...

Размову перабіў лёкай з дакладам аб наведвальніку. Гэта быў сакратар добрачыннага таварыства, старшыней якога была графіня.

— Ну, гэта вельмі нудны чалавек. Я лепш яго там прыму. А потым прыду да вас. Напаіце яго чаэм, Mariette,— сказала графіня, ідучы сваёй хуткай вёрткай хадой у залу.

Mariette зняла пальчатку і агаліла энергічную, даволі роўную руку з пакрытым пярсцёнкамі безыменным пальцам.

— Хочаце?—сказала яна, беручыся за срэбранный чайнік на спірце і дзіўна адтапырваючы мізінец.

Твар яе зрабіўся сур'ёзным і сумным.

— Мне заўсёды страшэнна-страшэнна балюча бывае думка, што людзі, думкай якіх я даражу, змешваюць мяне з тым становішчам, у якім я заходжуся.

Яна як быццам гатова была заплакаць, гаворачы апошнія слова. І хаця, калі разабрацца ў іх, слова гэтых або не мелі ніякага, або мелі вельмі туманны сэнс, яны Нехлюдаву здаліся незвычайнай глыбіні, шчырасці і дабраты: гэтак вабіў яго да сябе той погляд бліскучых вачэй, які праваджаў гэтых словаў маладой, прыгожай і добра апранутай жанчыны.

Нехлюдаў глядзеў на яе моўчкі і не мог адараўаць вачэй ад яе твара.

— Вы думаецце, што я не разумею вас і ўсяго, што ў вас адбываецца. Тоё, што вы зрабілі, усе ведаюць. C'est le secret de polichinelle<sup>1</sup>. І я захапляюся гэтым і ўхваляю вас.

— Ды няма чым захапляцца, я так мала яшчэ зрабіў.

— Гэта ўсёроўна. Я разумею ваша пачуццё і разумею яе,—ну, добра, добра, я не буду гаварыць пра гэта,—прабіла яна сябе, заўважыўши на яго твары незадавальненне.—Але я разумею яшчэ і тое, што, убачыўши ўсе пакуты, усю жудасць таго, што робіцца ў турмах,—гаварыла Mariette, жадаючы толькі аднаго, прывабіць яго да сябе, сваім жаночым чуццём угадваючы ўсё тое, што было яму важна і дорага,—вы хочаце памагчы пакутнікам, якія пакутваюць гэтак жахліва, гэтак жахліва ад людзей, ад безуважнасці, жорсткасці... Я разумею, як можна аддаць за гэта жыццё, і сама-б аддала. Але ў кожнага свой лёс...

— Хіба вы нездаволены сваім лёсам?

— Я?—спыталася яна, нібы вельмі здзіўленая, што можна аб гэтым пытацца.—Я павінна быць здаволенай,—і здаволена. Але ёсьць чарвяк, якія прачынаеца...

— І яму нельга даваць засынаць, трэба верыць гэтаму голасу,—сказаў Нехлюдаў, зусім паддаўшыся яе мане.

Потым многа разоў Нехлюдаў з сорамам успамінаў усю-сваю размову з ёю; успамінаў яе не гэтак хлуслівия, як падробленыя пад яго слова і той твар—як быццам-бы расчуленай увагі, з якой яна слухала яго, калі ён рассказваў ёй пра жахі астрога і пра свае ўражанні ў вёсцы.

Калі графіня вярнулася, яны гутарылі як не толькі ста-рыя, але выключна прыяцелі, якія адны разумеюць адзін аднаго сярод натоўпу, які не разумее іх.

Яны гаварылі аб несправядлівасці ўлады, аб пакутах няшчасных, аб беднасці народу, але, па сутнасці, вочы іх, пазіраючы адзін на аднаго пад шумок размовы, не пераставаючы пытацца: „можаш какаць мяне?”, і адказвалі: „magу”, і палавое пачуццё, прымаючы самыя нечаканыя і вясёлкавыя формы, цягнула іх адзін да аднаго.

<sup>1</sup> Гэта сакрэт полішинеля.

Ад'яджаючи, яна сказала яму, што заўсёды гатова служыць яму, чым можа, і прасіла яго прыехаць да яе заўтра ўвечары абавязкова, хаця на мінуту, у тэатр, што ёй трэба яшчэ пагаварыць з ім аб адной важнай рэчы.

— І калі-ж я вас убачу зноў? — дадала яна, уздыхнуўшы, і пачала асцярожна адзяваць пальчатку на пакрытую пярсцёнкамі руку. — Дык скажыце, што прыедзеце.

Нехлюдаў абяцаў.

Гэтай ноччу, калі Нехлюдаў, астаўшыся адзін у сваім пакоі, лёг на ложак і пагасіў свячу, ён доўга не мог заснуць. Успамінаючи аб Маславай і рашэнні сената і аб tym, што ён усё-такі парашыў ехаць за ёю, аб сваім адказе ад права на зямлю, ён раптам, як адказ на гэтыя пытанні, уявіў твар Mariette, яе ўзых і погляд, калі яна сказала: „калі я вас пабачу зноў?”, і яе ўсмешка, — з гэткай яснасцю, што ён як быццам бачыў яе, і сам усміхнуўся. „Ці добра я зраблю, паехаўшы ў Сібір? І ці добра я зраблю, пазбаўшы сябе багацця? — запытаў ён сябе.

І адказы на гэтыя пытанні ў гэту светлую пецербургскую ноч, якая віднелася праз няшчыльна апушчаную штору, былі няпэўныя. Усё зблыталася ў яго галаве. Ён выклікаў у сябе ранейшы настрой і ўспомніў ранейшы ход думак; але думкі гэтыя ўжо не мелі ранейшай сілы пераканання.

„А што калі ўсё гэта я выдумаў і не здолею жыць гэтым: пакаюся ў тым, што я зрабіў добра”, сказаў ён сабе і, не маючи сілы адказаць на ўсе гэтыя пытанні, ён перажыў такое пачуццё суму і адчаю, якога ён даўно не перажываў. Не маючи сілы разабрацца ў гэтих пытаннях, ён заснуў tym цяжкім сном, якім ён, бывала, засынаў пасля вялікага пройгрышу ў карты.

## XXV

Першае пачуццё Нехлюдава, калі ён прачнуўся ўранні, было тое, што ён напярэдадні зрабіў нейкую брыдкасць.

Ён пачаў успамінаць: брыдкасці не было, учынку не было дрэннага, але былі думкі, дрэнныя думкі ab tym, што

ўсе яго цяперашнія намеры—жаніцьбы на Кацюшы і аддачы зямлі сялянам—што ўсё гэта толькі мары, што ўсяго гэтага ён не вытрымае, што ўсё гэта штучна, ненатуральна, а трэба жыць, як жыў. Учынку дрэннага не было, але было тое, што яшчэ горш, як дрэнны ўчынак: былі тыя думкі, ад якіх паходзяць усе дрэнныя ўчынкі. Учынак дрэнны можна не паўтарыць і пакаяцца ў ім, дрэнныя-ж думкі параджаюць усе дрэнныя ўчынкі. Дрэнны ўчынак толькі пракладае шлях да дрэнных учынкаў; дрэнныя-ж думкі нястрымана цягнуць па гэтай дарозе.

Паўтарыўшы ў сваім ваабражэнні ўранні ўчарашина думкі, Нехлюдаў здзівіўся таму, як мог ён хати на мінуту паверыць ім. Як ні нова і цяжка было тое, што ён наважыў зрабіць, ён ведаў, што гэта было адзінае магчымае для яго цяпер жыццё, і як ні прывычна і лёгка было вярнуцца да ранейшага, ён ведаў, што гэта была смерць. Учорашина спакушэнне ўяўлялася яму цяпер тым, што бывае з чалавекам, калі ён разаспаўся, і яму хочацца хати не спаць, а яшчэ паваліцца, папесціцца ў ложку, не гледзячы на тое, што ён ведае, што час уставаць, што значная і радасная справа чакае яго.

У гэты дзень, апошні яго праўывання ў Пецербургу, ён зранку паехаў на Васільеўскі востраў да Шуставай. Кватэра Шуставай была на другім паверсе. Дворнік паказаў Нехлюдаву на чорны ход, і ён па простых і крутых сходнях увайшоў праста ў душную кухню, якая густа пахла ежай. Паджылая жанчына, з закасанымі рукавамі, у фартуху і акулярах, стаяла каля пліты і нешта размешвала ў дымнай каструлі.

— Вам каго?—спыталася яна строга, пазіраючи поверх акуляраў на Нехлюдава.

Не паспей Нехлюдаў назваць сябе, як ablічча жанчыны набыла спалоханы і радасны выраз.

— Ax, князы!—абціраючи руکі аб фартух, ускрыкнула жанчына.—Ды чаму-ж вы з чорнага ходу? Дабрадзея вы наш! Я маці ёй. Загубілі-ж, было, зусім дзяўчынку. Збавіцель вы наш,—гаварыла яна, хапаючи Нехлюдава за руку і стараючыся пацалаваць яе.—Я ўчора была ў вас. Мянене

сястра асабліва прасіла. Яна тут. Сюды, сюды, калі ласка, за мной,—гаварыла маці Шуставай, праводзячы Нехлюдава праз вузкія дзверы і цёмны калідорчык і дарогай папраўляючы то падтыкане плацце, то валасы.—Сястра мая Карнілава, мабыць чулі,—шэптам дадала яна, спыніўшыся перад дзвярыма.—Яна была замешана ў палітычных спраўах. Разумнейшая жанчына.

Адчыніўшы дзверы з калідора, маці Шуставай увяла Нехлюдава ў маленькі пакойчык, дзе перад столом на капнцы сядзела невысокая поўная дзяўчына ў паласатай пар-калёвай кофтачцы і з кучаравымі русымі валасамі, што акружалі яе круглы і вельмі бледны, падобны да маці, твар. Насупроць яе сядзеў, сагнуўшыся ўдвяя на крэсле, у рускай, з вышываным каўняром кашулі малады чалавек з чорнымі вусікамі і бародкай. Яны абодва, відаць, былі захоплены размовай, што азірнуліся толькі тады, калі Нехлюдаў ужо ўвайшоў у дзверы.

— Ліда, князь Нехлюдаў, той самы...

Бледная дзяўчына нервова ўскочыла, апраўляючы валасы, спалохана ўтаропілася сваімі вялікімі шэрымі вачыма на князя.

— Дык вы тая самая небяспечная жанчына, за якую прасіла Вера Ефрэмаўна?—сказаў Нехлюдаў, усміхаючыся і працягваючы руку.

— Так, я самая,—сказала Лідзія і, на ўвесь рот адкрываючы рад цудоўных зубоў, усміхнулася добраю, дзіцячаю ўсмешкай.—Гэта цётка дужа хацела вас бачыць. Цёця!—гукнула яна ў дзверы прыемным далікатным голасам.

— Вера Ефрэмаўна была вельмі ўстурбавана вашым арыштам,—сказаў Нехлюдаў.

— Сюды ці сюды сядайце лепш,—гаварыла Лідзія, паказваючы на мяккае зламанае крэсла, з якога толькі што ўстаў малады чалавек.—Мой стрычэчны брат—Захараў,—сказала яна, заўважыўшы позірк, якім Нехлюдаў акінуў маладога чалавека.

Малады чалавек, таксама добрадушна ўсміхаючыся, як і сама Лідзія, павітаўся з гасцём і, калі Нехлюдаў сеў на яго месца, узяў сабе зэдлік ад акна і сеў побач. З другіх

дзвярэй вышаў бялявы гімназіст гадоў 16 і моўчкі сеў на падаконнік.

— Вера Ефрэмаўна вялікі цётчын прыяцель, а я бадай не ведаю яе,—сказала Лідзія.

У гэтых час з суседняга пакоя вышла, у белай кофтачцы, падпяразанай скуранным поясам, жанчына з вельмі прыемным, разумным тваром.

— Добры дзень, вось дзякую, што прыехалі,—пачала яна, як толькі села на канапу побач з Лідзіяй.—Ну, што Верачка? Вы яе бачылі? Як-жа яна пераносіць сваё становішча?

— Яна не скардзіцца,—сказаў Нехлюдаў,—гаворыць, што ў яе самаадчуванне алімпійскае.

— Ах, Верачка, пазнаю яе,—усміхаючыся і ківаючы галавой, сказала цётка.—Яе трэба ведаць. Гэта надзвычайная асона. Усё для іншых, нічога для сябе.

— Так, яна нічога для сябе не хацела, а толькі была заклапочана вашай пляменніцай. Яе мучыла, галоўнае, тое, што яе, як яна гаварыла, нізавошта ўзялі.

— Гэта так,—сказала цётка,—гэта жудасная справа! Папакутвала яна, уласна, за мяне.

— Ды зусім не, цёця!—сказала Лідзія.—Я-б і без вас узяла паперы.

— Ужо дазволь мне ведаць лепш за цябе,—працягвала цётка.—Бачыце,—працягвала яна, звяртаючыся да Нехлюдава,—усё здарылася таму, што адна асона прасіла мяне прыберагчы на час яго паперы, а я, не маючы кватэр, аднесла ёй. А ў яе тае-ж начы зрабілі вобыск і ўзялі і паперы і яе, і вось трымалі да гэтага часу, патрабавалі, каб яна сказала, ад каго атрымала.

— Я і не сказала,—хутка вымавіла Лідзія, нервова цярэбячы кудзерак, які і не перашкаджаў ёй.

— Ды я і не кажу, што ты сказала,—адказала цётка.

— Калі яны ўзялі Міціна, дык толькі не праз мяне,—сказала Лідзія, чырванеючы і непакойліва аглядаючыся наўкол сябе.

— Ты-ж не гавары пра гэта, Лідачка,—сказала маці.

— Чаму не, я хачу расказаць,—сказала Лідзія, ужо не ўсміхаючыся, а чырванеочы, і ўжо не апраўляючы, а на-кручваючы на палец свой кудзер і ўсё азіраючыся.

— А ўчора-ж што было, калі ты начала гаварыць пра-гэта.

— Дармо... Пакіньце, мама. Я не сказала, а толькі пра-маўчала. Калі ён дапытваў мяне два разы пра цёцию і пра Міціна, я нічога не сказала і заявіла яму, што нічога ад-казваць не буду. Тады гэты... Петроў...

— Петроў, сышчык, жандар і вялікі нягоднік,—уставіла цётка, тлумачачы Нехлюдаву слова пляменніцы.

— Тады ён,—працягвала Лідзія, хвалюючыся і спя-шаючы,—пачаў угаварваць мяне. „Усё, гаворыць, што вы міне скажаце, нікому пашкодзіць не можа, а наадварот... Калі вы скажаце, дык вызваліце бязвінных, якіх, магчымы, дарэмна мучым“. Ну, а я ўсё-такі сказала, што не скажу. Тады ён гаворыць: „Ну, добра, не гаворыце нічога, а толькі не адмаўляйце таго, што я скажу“. І ён пачаў называць і называў Міціна.

— Ды ты не гавары,—сказала цётка.

— Ах, цёця, не замінайце...—і яна, не перастаючы, цяг-нула сябе за пасму валасоў і ўсё аглядвалася.—І раптам, уявіце сабе, наступным днём даведваюся—мне перастукван-нем перадаюць, што Міціна ўзялі. Ну, думаю, я здрадзіла. І так гэта мяне начало мучыць, так начало мучыць, што я ледзьве не звар'яцела.

— І сталася, што зусім не праз цябे яго ўзялі.

— Дык я-ж не ведала. Думаю—я здрадзіла. Хаджу, хаджу, ад сцяны да сцяны, не магу не думаць. Думаю: здрадзіла. Лягу, накрыюся і чую—шэпча нехта на вуха: здрадзіла, здрадзіла Міціна, Міціна здрадзіла. Ведаю, што гэта галюцынацыя, і не магу не слухаць. Хачу заснунць—не магу, хачу не думаць—таксама не магу. Вось дзе было жудасна!—гаварыла Лідзія, ўсё больш і больш хвалюючыся, накручваючы на палец пасму валасоў і зноў разматваючы яе і ўсё азіраючыся.

— Лідачка, ты супакойся,—паўтарыла маці, дакранаю-чыся да яе пляча.

Але Лідачка не магла ўжо спыніцца.

— Гэта тым жудасна...—пачала яна іешта яшчэ, але ўсхліпнула, не дагаварыўши, ускочыла з канапы і, зачапіўшыся за крэсла, выбегла з пакоя. Маці пайшла за ёю.

— Перавешаць нягоднікаў,—вымавіў гімназіст, які сядзеў на акне.

— Ты што?—запытала маці.

— Я нічога... Я так,—адказаў гімназіст і схапіў папяроску, што ляжала на стале, і пачаў закурваць яе.

## XXVI

— Так, для маладых гэта адзіночнае зняволенне жахлівая реч,—сказала цётка, ківаючы галавою і таксама закурваючы папяроску.

— Я думаю, для ўсіх,—сказаў Нехлюдаў.

— Не, не для ўсіх,—адказала цётка.—Для сапраўдных рэволюцыянеруў, мне расказвалі, гэта адпачынак, заспакаенне. Нелегальны жыве заўсёды ў трывозе і беднасці і буючыся і за сябе і за іншых, і за справу і ўрэшце яго бяруць, і ўсё скончана, уся адказнасць знята: сядзі і адпачывай. Проста, мне гаварылі, адчуваюць радасць, калі бяруць. Ну, а для маладых, бязвінных—заўсёды спачатку бяруць бязвінных, як Лідачка,—для гэтых першы шок жахлівы. Не тое, што вас пазбавілі свабоды, груба абыходзяцца, дрэнна кормяць, дрэннае паветра, наогул усялякія нягody—усё гэта нічога. Калі было-б утрайа больш нягода, усё-б гэта перажывалася лягчэй, каб не той маральны шок, які атрымліваеш, калі пападзешся ўпершыню.

— Хіба вам даводзілася?

— Я? Два разы сядзела,—усміхаючыся сумнай, прыемнай усмешкай, сказала цётка.—Калі мяне ўзялі ў першы раз—і ўзялі нізавошта,—працягвала яна,—мне было дваццаць два гады, у мяне быў дэіцёнак, і я была цяжарнаю. Як ві цяжка мне было тады зняволенне, разлука з дзіцёнкам і мужам, усё гэта было глупствам у парабінанні з тым, што я адчула, калі зразумела, што я перастала быць чалавекам

і зрабілася рэччу. Я хачу развітаца з дачкой,—мне гавораць, каб я ішла і садзілася на раміznіка. Я пытаюся, куды мяне вязуць,—мне адказваюць, што я даведаюся, калі прывязуць. Я пытаюся: у чым мяне абвінавачваюць,—мне не адказваюць. Калі мяне пасля допыту раздзелі, адзелі ў астрожную адзежу за №, прывялі пад скляпенне, адамкнулі дзвёры, піхнулі туды, замкнулі на замок і пайшлі, і астаўся адзін вартавы са стрэльбаю, які хадзіў моўчкі і зредку пазіраў у шчылінку маіх дзвярэй,—мне зрабілася дужа цяжка. Мяне, памятаю, тады больш за ўсё ўразіла тое, што жандарскі афіцэр, калі дапытваў мяне, прапанаваў мне курыць. Значыць, ён ведае, як любяць людзі курыць, ведае, значыць, і як любяць людзі свабоду, свято, ведае, як любяць маткі дзяцей, і дзецы матку; дык як-же яны бязлітасна адарвалі мяне ад усяго, дарагога, і замкнулі, як дзікага звера? Гэта нельга перажыць бяследна. Калі хто верыў у бога і людзей, у тое, што людзі любяць адзін аднаго, той пасля гэтага пакіне верыць у гэта. Я з таго часу пакінула верыць у людзей і азлабілася,—скончыла яна і ўсміхнулася.

З дзвярэй, куды пайшла Лідзія, вышла яе маці і сказала што Лідачка вельмі расхвалявалася і не выйдзе.

— І завошта загублена маладое жыццё?—сказала цётка.— Асабліва балюча мне таму, што я мімаволі была прыхнай.

— Бог дасць, на вясковым паветры адужае,—сказала маці,—пашлем яе да бацькі.

— Так, каб не вы, загінула-б зусім,—сказала цётка.— Дзякую вам. А бачыць я вас хацела таму, каб папрасіць вас перадаць ліст да Веры Ефрэмаўны,—сказала яна, дастаючы ліст з кішэні.—Ліст незапячатаны, можаце перачытаць яго і разарваць або перадаць,—што знайдзеце больш адпаведным да вашых перакананняў,—сказала яна.—У лісце нічога такога, каб вас скампраметавала.

Нехлюдаў узяў ліст і, паабяцаўшы перадаць яго, устаў і, развітаўшыся, вышаў на вуліцу.

Ліст ён, не прачытаўшы яго, запячатаў і парашыў перадаць па прызначэнню.

Апошняя справа, якая затрымала Нехлюдава ў Пецербургу, была справа сектантаў, прашэнне якіх на імя цара ён збіраўся падаць праз былога таварыша па палку, флігель-ад'ютанта Багатырова. Уранні ён прыехаў да Багатырова і застаў яго яшчэ дома, хаця і на ад'ездзе, за снеданнем. Багатыроў быў невысокі, прысадзісты чалавек, надзелены пэўнай фізічнай сілай—ён гнуў падковы,—добры, сумленны, просты і нават ліберальны. Не гледзячы на гэтую ўласцівасці, ён быў блізкім чалавекам да двара і любіў цара і яго сям'ю і ўмеў нейкім дзіўным чынам, жывучы ў гэтым вышэйшым асяроддзі, бачыць у ім адно добрае і не ўдзельнічаць ні ў чым дрэнным і несумленным. Ён ніколі не ганіў ні людзей, ні мерапрыемствы, а ці маўчаў, ці гаварыў смелым, зычным, нібы ён крычаў, голасам тое, што яму трэба было сказаць, часта пры гэтым смеючыся гэткім самым зычным смехам. І рабіў ён гэта не з-за палітычнасці, а таму, што меў гэткую натуру.

— Ну, цудоўна, што ты заехаў. Не хочаш снедаць? А не, дык сядай. Біфштэкс цудоўны. Я заўсёды з грунтоўнага пачынаю і канчаю. Ха, ха, ха. Ну, віна выпі,—крычаў ён, паказваючы на графін з чырвоным віном.—А я пра цябе думаў. Прашэнне я падам. У рукі аддам—гэта верна; толькі прышло мне ў галаву, ці не лепш табе раней з'ездіць да Тапарова.

Нехлюдаў зморшчыўся, пачуўшы імя Тапарова.

— Усё ад яго залежыць. Бо ўсёроўна ў яго-ж запытаваць. А можа ён сам цябе задаволіць.

— Калі ты раіш, я паеду.

— І цудоўна. Ну, што Піцер, як на цябе дзейнічае,—пракрычаў Багатыроў,—скажы, а?

— Адчуваю, што загіннатызоўваюся,—сказаў Нехлюдаў.

— Загіннатызоўваешся?—паўтарыў Багатыроў і голасна зарагатаў.—Не хочаш, ну як хочаш.—Ён выцер сурвэткай вусы.—Дык паедзеш? А?—Калі ён не зробіць, дык давай мне, я заутра-ж аддам,—пракрычаў ён, і, устаўшы з-за стала, перахрысціўся крыжам, відавочна таксама несвядома,

як ён абцёр рот, і пачаў прычапляць шаблю. А цяпер быўай, мне трэба ехаць.

— Разам выйдзем,—сказаў Нехлюдаў, з прыемнасцю паціскаючы дужую, шырокую руку Багатырова, і, як заўсёды, пад прыемным уражаннем нечага здаровага, несвядомага, свежага, развітаўся з ім на ганку яго дома.

Хоць ён і не чакаў нічога добра га ад сваёй паездкі, Нехлюдаў усё-такі, паслухаўшыся Багатырова, паехаў да Тапарова, да той асобы, ад якой залежала справа аб сектантах.

Пасада, якую займаў Тапароў, па прызначэнню свайму з'яўлялася ўнутранай супярэчнасцю, не бачыць якую мог толькі чалавек недарэчны, пазбаўлены маральнага пачуцця. Тапароў меў абедзве гэтые адмоўныя ўласцівасці. Супярэчнасць тае пасады, якую ён займаў, была ў тым, што мэтаю пасады з'яўлялася і падтрыманне і абарона знешнімі способамі, не выключаючы і гвалтоўных, той царквы, якая па сваім-ж азначэнні створана самім богам і не магла быць парушана ні „вратамі ада“, ні якімі-б то ні была чалавечымі намаганнямі. Гэту вось боскую і ніяк непарушную божую ўстанову павінна была падтрымліваць і абараніць чалавечая ўстанова, на чале якой стаяў Тапароў са сваімі чыноўнікамі. Тапароў не бачыў гэтай супярэчнасці ці не хацеў яе бачыць і таму вельмі сур'ёзна клапаціўся аб тым, каб які-небудзь ксёндз, па стар ці сектант не разбурыў той царквы, якую не могуць перамагчы „враты ада“. Тапароў, як і ўсе людзі, пазбаўлены асноўнага рэлігійнага пачуцця, усведамлення роўнасці і брацтва людзей, быў зусім упэўнен, што народ складаецца з істот зусім інакшых, як ён сам, і што народу абавязкова патрэбна тое, без чаго ён вельмі добра можа абыходзіцца. Сам ён у глыбіні души ні ў што не верыў і знаходзіў такое становішча вельмі выгодным і прыемным, але баяўся, каб народ не прышоў у гэткае-ж становішча, і лічыў, як ён гаварыў, святым сваім абавязкам ратаваць ад гэтага народ.

Таксама, як у адной кухарскай кнізе гаворыцца, што ракі любяць, каб іх варылі жывымі, ён быў зусім пераконаны, і не ў пераносным сэнсе, як гэты выраз быў ужытым

у кухарской кнізе, а ў простым,—думаў і гаварыў, што народ любіць жыццё ў забабонах.

Падтрымліваючы рэлігію, ён глядзеў на яе, як глядзіць куравод на падліну, якою ён корміць сваіх курэй: падліна дужа непрыемная, але куры любяць і ядуць яе, і таму трэба карміць іх падлаю.

Разумеецца, усе гэтыя Іверскія, Казанскія і Смаленскія—вельмі грубае ідалапакланенне, але народ любіць гэта і верыць у гэта, і таму трэба падтрымліваць гэтыя забабоны. Так думаў Тапароў, не разумеючы таго, што яму здавалася, што народ любіць забабоны толькі таму, што заўсёды знаходзіліся і цяпер знаходзяцца гэткія жорсткія людзі, якім быў і ён, Тапароў, якія, прасвяціўшыся, скарыстоўваюць сваю асвету не на тое, на што яны павінны былі-б скарыстоўваць яе,—на дапамогу народу, які выбіраецца з цемры невуцтва, а толькі на тое, каб замацаваць яго ў гэтай цемры.

Тым часам, як Нехлюдаў увайшоў у яго прыймовы пакой, Тапароў у габінече сваім гутарыў з манашкай-ігуменняй, нейкай жвавай арыстакраткай, якая распаўсюджвала і падтрымлівала праваслаўе ў Заходнім краі сярод гвалтам прыгнаных да праваслаўя уніятаў.

Чыноўнік па асобых даручэннях, які дзяжкурыў у прыймовым пакоі, распытаў Нехлюдава аб яго справе і, даведаўшыся, што Нехлюдаў узяўся перадаць прашэнне сектантаў гасудару, спытаў яго, ці не можа ён даць прагледзець прашэнне. Нехлюдаў даў прашэнне, і чыноўнік з прашэннем пайшоў у габінет. Манашка ў каптуры, з вуalem, які развязваўся і за якім цягнуўся чорны шлейф, склаўши белыя з ачышчанымі пазногцямі рукі, у якіх яна трymала топазавыя чоткі, вышла з габінета і прайшла да выхаду. Нехлюдава ўсё яшчэ не запрашалі ўвайсці. Тапароў чытаў прашэнне і ківаў галавой. Ён непрыемна здзівіўся, чытаючы ясна і моцна напісаное прашэнне.

„Калі яно толькі патрапіць у рукі гасудару, яно можа выклікаць непрыемныя пытанні і непаразумені”,—падумаў ён, дачытаўшы прашэнне. І, паклаўшы яго на стол, пазваніў і загадаў прасіць Нехлюдава.

Ён памятаў справу гэтых сектантаў, у яго было ўжо іхняе прашэнне. Справа была ў тым, што хрысціян, якія адышлі ад праваслаўя, перасцерагалі, а потым аддалі пад суд, але суд апраўдаў іх. Тады архіерэй з губернатарам паразылі, на падставе незаконнасці шлюбу, разаслаць мужоў, жонак і дзяцей у розныя месцы высылкі. Вось гэтая бацькі і жонкі прасілі, каб іх не разлучалі. Тапароў успомніў пра гэту справу, калі яна першы раз патрапіла да яго. І тады ён вагаўся, ці не спыніць яе. Але шкоды не магло быць ніякай ад замацавання загадаў аб тым, каб разаслаць у розныя месцы членаў сем'яў гэтых сялян; пакіданне-ж іх на месцах магло мець кепскія вынікі на астатнія населеніцтва ў сэнсе адыходу іх ад праваслаўя, пры тым-же гэта паказвала стараннасць архіерэя, і таму ён даў ход справе так, як яна была накіравана.

Цяпер-жа, з гэткім абаронцай, як Нехлюдаў, які меў сувязі ў Пецербургу, справа магла быць перададзена цару, як нешта жорсткае, або патрапіць у замежныя газеты, і таму ён адразу-ж зрабіў нечаканае рашэнне.

— Добры дзень,—сказаў ён з выглядам вельмі занятага чалавека, стоячы сустракаючы Нехлюдава і адразу-ж пераходзячы да справы.

— Я ведаю гэту справу. Як толькі я зірнуў на імёны, я ўспомніў аб гэтай няшчаснай справе,—сказаў ён, узяўшы ў рукі прашэнне і паказваючы яго Нехлюдаву.—І я вельмі дзякую вам, што вы напомнілі мне аб ім. Гэта губернская ўлада перастаралася...—Нехлюдаў маўчаў, з нядобрым пачуццём гледзячы на нерухомую маску бледнага твара.

— І я загадаю, каб гэта мерапрыемства адмянілі, і людзі гэтая зноў пасяліліся на месца жыхарства.

— Значыць, я магу не даваць ходу гэтаму прашэнню?—сказаў Нехлюдаў.

— Канечне. Я вам абяцаю гэта,—сказаў ён з асаблівым націскам на слове „я“, відавочна, цалкам упэўнены, што яго сумленнасць, яго слова былі самай лепшай зарукай.—Але лепей за ўсё я зараз напішу. Калі ласка, сядайце.

Ён падышоў да стала і пачаў пісаць. Нехлюдаў не сеў

І глядзеў зверху ўніз на гэты вузкі, пляшывы чэрап, на гэту з тоўстымі сінімі жылкамі руку, якая хутка вадзіла пяром, і здзіўляўся, навошта рабіць тое, што ён робіць, і гэтак заклапочана рабіць гэты да ўсяго, відавочна, абыякавы чалавек. Навошта?..

— Дык вось,—сказаў Тапароў, запячатваючы канверт,— скажыце гэта вашым *кліентам*,—дадаў ён, падціскаючы губы накшталт усмешкі.

— Завошта-ж гэтыя людзі пакутвалі?—сказаў Нехлюдаў, беручы канверт.

Тапароў падняў галаву і ўсміхнуўся, як быццам пытанне Нехлюдава было для яго прыемным.

— Гэта я вам не магу сказаць. Магу сказаць толькі тое, што інтэрэсы народу, якія мы ахоўваем, такія важныя, што залішняя дбайнасць да пытанняў рэлігіі не гэткая страшная і шкодная, як пашыраная цяпер абыякавасць да іх.

— Але якім-жа чынам у імя рэлігіі парушаюцца самыя першыя патрабаванні добра—разлучаюцца сем'і...

Тапароў усё таксама выбачна ўсміхаўся, відавочна знаходзячы мілым тое, што гаварыў Нехлюдаў. Што-б ні скажаў Нехлюдаў, Тапароў усё знайшоў-бы мілым і аднабаковым з вышыні таго, як ён думаў, шырокага дзяржаўнага становішча, на якім ён стаяў.

— З пункту гледжання прыватнага чалавека гэта можа ўяўляцца так,—сказаў ён,—але з дзяржаўнага пункту гледжання ўяўляеца некалькі іначай. Аднак, маё шанаванне,—сказаў Тапароў, нахіляючы галаву і працягваючы руку.

Нехлюдаў паціснуў яе і моўчкі, паспешна пайшоў, шкадуючы, што ён паціснуў гэту руку.

„Інтэрэсы народу,—паўтарыў ён слова Тапарова.—Твае інтэрэсы, толькі твае“,—думаў ён, выходзячы ад Тапарова.

І ў думках прабегшы па ўсіх асобах, на якіх выяўлялася дзейнасць устаноў, што аднаўляюць справядлівасць, падтрымліваюць веру і выхоўваюць народ,—ад бабы, пакаранай за беспатэнтны гандаль віном, і хлопца за зладзейства, і валацугу за бадзянне, і банкіра за раскраданне, і падпальника за падпал, і тут-же гэту няшчасную Лідзію за тое толькі, што ад яе можна было атрымаць патрэбныя весткі,

і сектантаў за парушэнне праваслаўя, і Гуркевіча за жаданне канстытуцыі,—Нехлюдаву з незвычайнай яснасцю прышла думка аб тым, што ўсіх гэтых людзей хапалі, замыкалі або высылалі зусім не таму, што гэтыя людзі парушалі справядлівасць або рабілі беззаконні, а толькі таму, што яны перашкаджалі чыноўнікам і багатым уладаць тым багаццем, якое яны збіралі з народу.

А гэтаму перашкаджала і баба, якая гандлявала без патэнта, і злодзей, які цягаўся па горадзе, і Лідзія з пра-кламацыямі, і сектанты, якія разбураў забабоны, і Гуркевіч з канстытуцыяй. І таму Нехлюдаву здавалася зусім ясным, што ўсе гэтыя чыноўнікі,—пачынаючы ад мужа ягоцёткі, сенатараў і Тапарова, да ўсіх маленькіх, чистых і карэктных панкоў, якія сядзелі за сталамі ў міністэрствах,—адносіліся абыякава да таго, што пакутвалі бязвінныя, а клапаціліся толькі аб тым, каб пазбавіцца ад усіх небяспечных.

Так што не толькі не выконвалася правіла аб дараванні дзесяці вінаватым для таго, каб не азвінаваціца бязвіннага, а, наадварот, таксама, як для таго, каб выразаць гнілое, трэба захапіць свежага,—касавалася шляхам пакарання дзесяці бяспечных для таго, каб збавіцца ад аднаго сапраўды небяспечнага.

Гэткае тлумачэнне ўсяго таго, што адбывалася, здавалася Нехлюдаву вельмі простым і ясным, але іменна гэта простасць і яснасць і прымушала Нехлюдава вагацца ў признанні яго. Не можа-ж быць, каб гэткая складаная з'ява мела гэткае простае і жахлівае тлумачэнне, не магло-ж быць, каб усе тыя слова аб справядлівасці, дабры, законе, веры, Богу і д. т. п. былі толькі слова і прыкрывалі самую грубую карыслівасць і жорсткасць.

## XXVIII

Нехлюдаў паехаў-бы таго-ж дня ўвечары, але ён абыяці Mariette быць у яе ў тэатры, і хаця ён ведаў, што гэтага не трэба было рабіць, ён усё-такі, крывячы перад самім сабой душой, паехаў, лічачы сябе звязанным дадзеным словам.

— „Ці магу я процістаяць гэтым спакушэнням?—не зусім шчыра думаў ён.—Пагляджу апошні раз“.

Пераапрануўшыся ў фрак, ён прыехаў на другі акт вечнай „Dame aux camélias<sup>1</sup>“, у якой прыезджая актрыса яшчэ па-новаму паказвала, як паміраюць сухотныя жанчыны.

Тэатр быў поўны, і бенуар Mariette адразу ж з павагай да той асобы, хто спытаўся пра яго, паказалі Нехлюдаву.

У калідоры стаяў ліўрэйны лёкай I, як знаёмаму, пакланиўся і адчыніў яму дзвёры.

Усе рады процілеглых лож з постаянімі тых, што сядзелі, і тых, што стаялі за імі, і блізкія спіны, і сівыя, поўсівыя лысыя, пляшывыя і напамажаныя, завітыя галовы публікі ў партэры — усе гледачы накіравалі ўвагу на сузіранне прыбранай, у шаўку і мярэжах, худой, кастлявай актрысы, якая ламалася і ненатуральным голасам гаварыла маналог. Нехта шыкнуў, калі адчыніліся дзвёры, і два струмені халоднага і цёплага паветра прабеглі па твару<sup>1</sup> Нехлюдава.

У ложы была Mariette і незнаёмая дама ў чырвонай націдцы і вялікай, грузнай прычосцы і двое мужчын: генерал, муж Mariette, прыгожы, высокі чалавек з строгім, непраніклівым гарбаносым тварам і ваеннымі, ватай і фарбаваным палатном падробленымі, высокімі грудзьмі, і бялявы пляшывы чалавек з прабрытым з фасеткай падбародкам паміж двумя ўрачыстымі бакенбардамі. Mariette, грацыёзная, тонкая, элегантная, дэкальтэ, з сваімі моцнымі мускулістымі плячымі, якія спускаліся паката ад шыі, на злучэнні якой з плячымі чарнела радзімка, адразу ж азірнулася і, паказваючы Нехлюдаву веерам на крэсла ззаду сябе, прывітальна, удзячна і, як яму здалося, шматзначна ўсміхнулася ямӯ. Муж яе спакойна, як ён усё рабіў, зірнуў на Нехлюдава і нахіліў галаву. Так і відаць у ім быў — у яго позе, яго поглядзе, якім ён абмяняўся з жонкай, — уладар, уласнік прыгожай жонкі.

Калі скончыўся маналог, тэатр задрыжэў ад воплескаў.

Mariette ўсталіла і, стрымліваючы шурхатлівую шаўковую спадніцу, вышла ў заднюю частку ложы і пазнаёміла мужа

<sup>1</sup> „Дамы з камеліямі“.

з Нехлюдавым. Генерал, не перастаючи, усміхаюся вачыма і, сказаўшы, што ён вельмі рады, спакойна і непранікальна замаўчаў.

— Мне сёння ехаць трэба было, але я абяцаў вам,—сказаў Нехлюдаў, звяртаючыся да Mariette.

— Калі вы мяне не хочаце бачыць, дык убачыце дзівосную актрысу,—адказваючи на сэнс яго слоў, сказала Mariette.

— Ці не праўда, як хораша яна іграва ў апошній сцэне?—звярнулася яна да мужа.

Муж нахіліў галаву.

— Гэта не кранае мяне,—сказаў Нехлюдаў.—Я гэтак ба-гата бачыў сёння сапраўдных няшчасціяў, што...

— Дык сядайце, раскажыце.

Муж прыслухаўся і іранічна ўсё больш і больш усміхаўся вачыма.

— Я быў у той жанчыны, якую выпусцілі і якую трывалі гэтак доўга: зусім разбітая істота.

— Гэта тая жанчына, аб якой я табе гаварыла,—сказала Mariette мужу.

— Так, я вельмі рады быў, што яе можна было вызваліць,—спакойна сказаў ён, ківаючи галавой і зусім ужо іранічна, як здалося Нехлюдаву, усміхаючыся пад вусамі.— Я пайду курыць.

Нехлюдаў сядзеў, чакаючи, што Mariette скажа яму тое нешта, што яна мелася сказаць яму, але яна нічога не сказала яму і нават не думала сказаць, а жартавала і гаварыла аб п'есе, якая, яна спадзявалася, павінна была расчуліць Нехлюдава.

Нехлюдаў бачыў, што ёй і не трэба было нічога сказаць яму, але трэба было толькі паказацца яму ва ўсёй прывабнасці свайго вячэрняга туалета, з сваімі плячыма і радзімкай, і яму было прыемна і брыдка адначасова.

Тая заслона прыгажосці, якая захінала раней усё гэта, была цяпер для Нехлюдава не то каб паднята, але ён бачыў, што было за заслонай. Гледзячы на Mariette, ён любаваўся ёю, але ведаў, што яна манюка: яна, жыве з мужам, які робіць свою кар'еру ў слязмі і жыццём сотняў і

сотняў людзей, і ёй гэта зусім абыякава, і што ўсё, што яна гаварыла ўчора, было няпраўдай, а што ёй хочацца—ён не ведаў для чаго, ды і яна сама не ведала—прымусіць яго пакахаць сябе. І яму было і прывабна і брыдка. Ён некалькі разоў збіраўся пайсці, браўся за капялюш і зноў аставаўся. Але ўрэшце, калі муж, з пахам тытуну на сваіх густых вусах, вярнуўся ў ложу і міласліва пагардліва зірнуў на Нехлюдава, як быццам не пазнаючы яго, Нехлюдаў не даў зачыніцца дзвярам, вышаў у калідор і, знайшоўши сваё паліто, пайшоў з тэатра.

Калі ён ішоў дамоў па Неўскаму, ён уперадзе сябе мімаволі заўважыў высокую, вельмі добра складзеную і з крыклівай пышнасцю адзетую жанчыну, якая спакойна ішла па асфальце шырокага тратуара, і на твары яе, і ва ўсёй фігуры відаць было разуменне сваёй нядобрай улады. Усе, хто сустракаліся і выпераджалі гэту жанчыну, аглядалі яе. Нехлюдаў ішоў хутчэй, як яна, і таксама мімаволі заглянуў ёй у твар. Твар, напэўна, падфарбаваны, быў прыгожы, і жанчына ўсміхнулася Нехлюдаву, бліснуўшы на яго вачыма. І дзіўная справа, Нехлюдаў адразу ж успомніў аб Mariette, таму што перажыў тое самае пачуццё прывабнасці і агіды, якое ён перажываў у тэатры. Паспешна выперадзіўшы яе, Нехлюдаў, узлаваўшыся на сябе, павярнуў на Марскую і, вышаўшы на ўзбярэжную, пачаў, здзіўляючы тарадавога, узад і ўперад хадзіць там.

„Таксама і тая ў тэатры ўсміхнулася мне, калі я ўвайшоў,—думаў ён,—той самы сэнс быў у той і ў гэтай усмешцы. Розніца толькі ў тым, што гэта гаворыць праста і адкрыта: „Патрэбна я табе—бяры мяне. Не патрэбна—праходзь міма“. Тая-ж прыкідаецца, што яна не аб гэтым думае, а жыве нейкімі вышэйшымі, далікатнымі пачуццямі, а па сутнасці тое самае. Гэта, прынамсі, праўдзівая, а тая хлусіць. Мала таго, гэта беднасцю прыведзена ў сваё становішча, тая-ж гуляе, забаўляе і гэтай цудоўнай, брыдкай і страшнай страсцю. Гэта вулічная жанчына—смярдзючая, брудная вада, якая прапаноўваецца тым, у каго смага мацней, як агінасць; тая, у тэатры,—атрута, якая пашкіху атручвае ўсё, у што патрапіць.—Нехлюдаў успомніў сваё

сувязь з жонкай прадвадзіцеля, і на яго нахлынулі ганебныя ўспаміны.—Агідліва звярынасць жывёлы ў чалавека,—думаў ён,—але калі яна ў чыстым выглядзе, ты з вышыні свайго духоўнага жыцця бачыш яе і грэбуеш ёю, ці саграшыў ці ўстаяў, ты асташся тым, чым быў; але калі гэтая самая жывёла хаваецца пад фальшыва-эстэтычнай, паэтычнай абалонкай і патрабуе перад сабой пакланення, тады, аба-гаўляючы жывёлу, ты ўвесы уваходзіш у яе, не разбираючы ўжо добраага ад дрэннага. Тады гэта жудасна”.

Нехлюдаў бачыў гэта цяпер гэтак сама ясна, як ён ясна бачыў палацы, вартавых, крэпасць, раку, лодкі, біржу. І як не было на зямлі гэтай ноччу цемнаты, якая заспакойвае і дае адпаучынак, а было няяснае, невясёлае, ненатуральнае свято без сваёй крыніцы, гэтак і ў душы Нехлюдава не было больш цемнаты няведання, якую дае адпаучынак. Усё было ясна. Ясна было, што ўсё тое, што лічыцца значным і добрым, усё гэта міэрнае і брыдкае, і што ўвесы гэты бляск, уся гэта раскоша прыкрываюць злачынствы старыя, усім прывычныя, не толькі не пакараныя, але пераможныя і аздобленыя ўсёй тою красой, якую толькі могуць прыдумаць людзі.

Нехлюдаву хацелася забыць гэта, не бачыць гэтага, але ён ужо не мог не бачыць. Хаця ён і не бачыў крыніцы того свята, пры якім усё гэта адкрывалася яму, як не бачыў крыніцы свята, якое ляжала на Пецербургу, і хаця свято гэта здавалася яму цмяным, невясёлым, ненатуральным, ён не мог не бачыць таго, што адкрывалася яму пры гэтым святе, і яму было адначасова і радасна і трывожна.

## XXIX

Прыехаўшы ў Москву, Нехлюдаў раней за ўсё паехаў у турэмную больніцу абвясціць Маславай сумную вестку аб тым, што сенат зацвердзіў рашэнне суда і што трэба рыхтавацца да ад'езду ў Сібір.

На прашэнне на высачайшае імя, якое яму напісаў адвакат і якое ён цяпер вёз у турму Маславай для подпісу, ён меў мала надзеі. Ды і дзіўна сказаць, яму цяпер і не

хацелася поспеху. Ён падрыхтаваўся да думкі аб паездцы ў Сібір, аб жыцці сярод высланых і катаржных, і яму цяжка было ўявіць сабе, якім чынам ён-бы ўпарадкаваў сваё жыццё і жыццё Маславай, калі-б яе апраўдалі. Ён успамінаў слова амерыканскага пісьменніка Торо, які ў той час, калі ў Амерыцы было рабства, гаварыў, што адзінае месца, прыстойнае для сумленнага грамадзяніна ў той дзяржаве, у якой узаконіваецца і абараняеца рабства, ёсьць турма. Якраз таксама думаў Нехлюдаў, асабліва пасля паездкі ў Пецербург і ўсяго, што ён даведаўся там.

„Так, адзінае прыстойнае месца для сумленнага чалавека ў Pacil ў цяперашні час ёсьць турма!“—думаў ён. І ён нават непасрэдна адчуваў гэта, пад'язджаючы да турмы і ўважо-дзячы ў яе сцены.

Швейцар у больніцы, пазнаўшы Нехлюдава, адразу-ж паведаміў яго, што Маславай ужо ў іх няма.

— Дзе-ж яна?

— Да зноў у замку.

— Чаму-ж перавялі?—спытаў Нехлюдаў.

— Гэта-ж такі народ, ваша сіяцельства,—сказаў швей-цар, зняважліва ўсміхаючыся,—пачала тут любоў круціць з фершалам, старшы доктар і прагнаў.

Нехлюдаў ніяк не думаў, каб Маслава і яе душэўнае становішча былі бліzkімі да яго. Вестка гэта знянтэжыла яго. Ён перажыў пачуццё, падобнае да таго, якое перажы-ваюць людзі пры вестцы аб нечаканым вялікім няшчасці. Яму зрабілася вельмі балюча. Першае адчуванне, перажы-тае ім ад гэтай весткі, быў сорам. Перш за ўсё ён здаўся сабе смешным з сваім радасным уяўленнем аб яе нібы змененым душэўным становішчы. Усе гэтыя слова яе аб нежаданні прыняць яго ахвяру і папікани, і слёзы—усё гэта былі, падумаў ён, толькі хітрыкі сапсаванай жанчыны, якая жадала як мага лепей скарыстаць яго. Яму здавалася цяпер, што ў апошніе наведванні ён бачыў у ёй прыкметы той непапраўнасці, якая выявілася цяпер. Усё гэта праміль-тнула ў яго галаве ў той час, калі ён інстынктыўна надзя-ваў капялюш і выходзіў з больніцы.

„Але што-ж рабіць цяпер?—спытаў ён сябе.—Ці звязаны

я з ёю? Ці не аслабаніўся я цяпер іменна гэтым яе ўчынкам?" спытаў ён сябе.

Але як толькі ён задаў сабе гэта пытанне, ён адразу ж зразумеў, што, палічыўши сябе аслабанёным і пакінуўши яе, ён пакарае не яе, чаго яму хацелася, а сябе, і яму зрабілася страшна.

"Нел Тое, што здарылася, не можа змяніць—можа толькі сцвердзіць маё рашэнне. Яна хай робіць тое, што выцякае з яе душэўнага становішча,—шашні з фельчарам, хай шашні з фельчарам—гэта яе справа... А мая справа рабіць тое, чаго патрабуе ад мяне маё сумленне,—сказаў ён сабе.—Сумленне-ж маё патрабуе ахвяры сваёй свабодай для выпраўлення майго граха, і рашэнне маё ажаніца з ёю, хача і фіктыўным шлюбам, і пайсці за ёю, куды-б яе не паслалі, астaeцца нязменным", са злой упартасцю сказаў ён сабе і, вышаўши з больніцы, рашучай хадой накіраваўся да вялікіх варот астрога.

Падышоўши да варот, ён папрасіў дзяжурнага дала-жыць сматрыцелю аб тым, што-жадаў-бы бачыць Маславу. Дзяжурны ведаў Нехлюдава і, як знаёмаму чалавеку, расказаў яму іхнюю важную турэмную навіну; капитан зволіўся, і на месца яго паступіў другі, строгі начальнік.

— Строгасці пайшлі цяпер—бяды,—сказаў надзірацель.—Ён цяпер тут, зараз даложаць.

Сапраўды, сматрыцель быў у турме і скора вышаў да Нехлюдава. Новы сматрыцель быў высокі, кастлявы чалавек з выпятымі косткамі над шчокамі, вельмі павольны ў рухах і пануры.

— Спакінні дазваляюцца ў пэўныя дні ў пакоі для на-ведвальнікаў,—сказаў ён, не гледзячы на Нехлюдава.

— Але мне трэба падпісаць прашэнне на высадчайшае імя.

— Можаце перадаць мне.

— Мне трэба самому бачыць арыштантку. Мне заўсёды дазвалялі раней.

— Тое было раней,—хутка зірнуўши на Нехлюдава, сказаў сматрыцель.

— Я маю дазвол ад губернатара,—настойваў Нехлюдав, дастаючы партманэт.

— Дазвольце,—усё таксама, не гледзячы ў вочы, сказаў сматрыцель і, узяўшы даўгімі сухімі белымі пальцамі, з якіх на ўказальнym было залатое кальцо, пададзеную Нехлюдавым паперу, ён павольна прачытаў яе.—Калі ласка, у кантору,—сказаў ён.

У канторы на гэты раз нікога не было. Сматрыцель сеў за стол, перабіраючи паперы, якія ляжалі на ім, відавочна збіраючыся прысутніцаць сам пры спатканні. Калі Нехлюдаў спытаў яго, ці не можа ён бачыць палітычную Богадухоўскую, дык сматрыцель коратка адказаў, што гэта нельга.

— Спатканні з палітычнымі не дазваляюцца,—сказаў ён і зноў паглыбіўся ў чытанне папер.

Маючы ў кішэні ліст да Богадухоўскай, Нехлюдаў адчуваў сябе ў становішчы правінавачанага чалавека, намеры якога адкрылі і разбурылі.

Калі Маслава ўвайшла ў кантору, сматрыцель падняў галаву і, не гледзячы ні на Маславу, ні на Нехлюдава, сказаў:

— Можаце!—і працягваў займацца сваімі паперамі.

Маслава была апранута, як раней: у белай кофтачцы, спадніцы і хусцінцы. Падышоўшы да Нехлюдава і ўбачыўшы яго халодны, злы твар, яна барвова пачырванела і; перабіраючи рукой край кофты, апусціла вочы. Збянтэжанне яе было для Нехлюдава сцвярджэннем слоў больнічнага швейцара.

Нехлюдаў хацеў абыходзіцца з ёю як мінулы раз, але *не мог*, як ён хацеў, падаць рукі: так яна цяпер была брыдкай яму.

— Я прывёз вам нядобрую вестку,—сказаў ён роўным голасам, не гледзячы на яе і не падаючы рукі,—у сенаце адмовілі.

— Я так і ведала,—сказала яна дзіўным голасам, нібы яна задыхалася.

Раней Нехлюдаў спытаў-бы, чаму яна гаворыць, што так і ведала; цяпер ён толькі зірнуў на яе. Вочы яе былі напоўнены слязмі.

Але гэта не толькі не заспакоіла, а, наадварот, яшчэ больш раззлавала яго супроць яе. Сматрыцель устаў і пачаў хадзіць узад і ўперад па пакоі.

Не гледзячы на ўсю агіднасць, якую адчуваў цяпер Нехлюдаў да Маславай, ён усё-такі лічыў патрэбным выказаць ёй спачуванне аб сенацкай адмове.

— Вы не губляйце надзеі,—сказаў ён,—прашэнне на высачайшае імя можа мець поспех, і я думаю, што...

— Ды я не аб гэтым...—сказала яна, жаласліва мокрымі і касаватымі вачымі гледзячы на яго.

— А што-ж?

— Вы былі ў больніцы, і вам, напэўна, сказалі пра мяне...

— Дык што-ж, гэта ваша справа,—нахмурыўшыся, халодна сказаў Нехлюдаў.

Сунятае было жорсткае пачуццё зняважанага гонару ўзнялося ў ім з новай сілай, як толькі яна ўпамянула аб больніцы. „Ён, чалавек свету, за якога шчасцем палічыла-б выйсці ўсякая дзяяўчына вышэйшага кола, прапанаваў сябе мужам гэтай жанчыне, і яна не магла пачакаць і пачала круціць любоў з фельчарам“,—думаў ён, з нянавісцю гледзячы на яе.

— Вы вось падпішыце прашэнне,—сказаў ён і, дастаўшы з кішэні вялікі канверт, паклаў яго на стол. Яна абцерла слёзы канцом хусцінкі і села за стол, пытаючыся, дзе і што пісаць.

Ён паказаў ёй, што і дзе пісаць, і яна села за стол, апраўляючы левай рукой рукаў правай; ён-жа стаяў над ёю і моўчкі глядзеў на яе скіленую над столом спіну, якая зредку ўздрыгвалася ад стрыманых рыданняў, і ў душы яго змагаліся два пачуцці—зла і добра: зняважанага гонару і жаласці да яе, пакутуючай, і апошніяе пачуццё перамагло.

Што было раней,—ці ён сэрцам пашкадаваў яе або раней успомніў сябе, свае грахі, сваю брыдкасць іменна ў тым, у чым ён папікаў яе,—ён не памятае. Але раптам эдначасова ён адчуў сябе вінаватым і пашкадаваў яе. Падпісаўшы прашэнне і абцёршы запэцканы палец аў спадніцу, яна ўстала і зірнула на яго.

— Што ні атрымаеца, што ні будзе, нішто не зменіць майго рашэння,—сказаў Нехлюдаў.

Думка аў тым, што ён даруе ёй, узмацняла ў ім пачуццё жаласлівасці і пяшчотнасці да яе, і яму хацелася заспа-коіць яе.

— Што я сказаў, тое зраблю. Куды-б вас ні паслалі,  
я буду з вамі.

— Дарэмна,—паспешна перабіла яна яго і ўся прасвя-  
тлела.

— Успомніце, што вам трэба на дарогу.

— Здаецца, нічога асаблівага. Дзякую.

Сматрыцель падышоў да іх, і Нехлюдаў, не чакаючы  
яго заўвагі, развітаўся з ёю і вышаў, перажываючы ніколі  
раней не адчуўанае пачуццё ціхай радасці, спакою і любові  
да ўсіх людзей. Радавала і ўзнімала Нехлюдава на невядо-  
мую яму вышыню разуменне таго, што ніякія ўчынкі Мас-  
лавай не могуць змяніць яго любові да яе. Няхай яна кру-  
ціць любоў з фельчарам—гэта яе справа: ён любіць яе не  
для сябе, а для яе і для бoga.

---

А тым часам залёты з фельчарам, за якія Маславу пра-  
гналі з больніцы і ў існаванне якіх паверыў Нехлюдаў,  
былі толькі ў тым, што, па загаду фельчарыцы, прышоўши  
за грудным чаём у аптэку, што знаходзілася ў канцы ка-  
лідора, і застаўши там аднаго фельчара, высокага, з пры-  
шчаватым тваром Усцінава, які ўжо даўно назаляў ёй  
сваімі прыставаннямі, Маслава, вырываючыся ад яго, гэтак  
моцна адпіхнула яго, што ён ударыўся аб паліцу, з якой  
упалі і разблісці два слоікі.

У гэты час праходзіў па калідоры старшы доктар, ён  
пачуў звон пабітай пасуды і, убачыўши, як выбегла пачыр-  
ванелая Маслава, сядзіцца крыкнуў на яе:

— Ну, матухна, калі ты тут будзеш шашні свае заво-  
дзіць я цябе адашлю. Што такое?—звярнуўся ён да фель-  
чара, поверх акуляраў строга гледзячы на яго.

Фельчар, усміхаючыся, пачаў апраўдвацца. Доктар, не  
дачуўши яго, падняў галаву гэтак, што пачаў глядзель  
праз акуляры, і прайшоў у палаты, і ў той самы дзень  
сказаў сматрыцелю, каб прыслалі другую памочніцу,  
больш вытрыманую. З гэтага толькі і складаліся  
шашні Маславай з фельчарам. Выгнанне гэта з боль-  
ніцы было для Маславай асабліва балюча тым, што  
пасля яе сустрэчы з Нехлюдавым даўно ўжо абырдлыя ёй

адносіны з мужчынамі зрабіліся для яе асабліва брыдкімі. Тое, што, мяркуючы па яе мінуламу і цяперашняму стану, кожны, і паміж іншым прышчаваты фельчар, лічыў сябе маючым права зневажаць яе і здзіўляўся яе адмаўленню, было ёй вельмі крыўдна і выклікала ў яе жаласлівасць да самой сябе і слёзы. Цяпер, вышаўшы да Нехлюдава, яна хацела апраўдацца перад ім у тым несправядлівым абвінавачванні, якое ён, напэўна, пачуе. Але, пачаўшы апраўдацца, адчула, што ён не верыць, што яе апраўданні толькі сцвярджаюць яго падазрэнні, і слёзы ўступілі ёй у горла, і яна замаўчала.

Маслава ўсё яшчэ думала і працягвала запэўняць сябе, што яна, як яна гэта выказала яму на другім спаткенні, не дараўала яму і ненавідзіць яго, але яна ўжо даўно зноў кахала яго і кахала так, што мімаволі выконвала ўсё тое, што і чаго ён жадаў ад яе: пакінула піць, курыць, пакінула какецтва і паступіла ў больніцу служанкай. Усё гэта яна рабіла таму, што ведала, што ён жадае гэтага. Калі яна гэтак рашуча адмаўлялася кожны раз, калі ён напамінаў аб гэтым, прыняць яго ахвяру ажаніцца з ёю, дык гэта было і таму, што ёю хадзелася паўтарыць тыя гордыя слова, якія яна раз сказала яму, і, галоўнае, таму, што яна верыла, што шлюб з ёй будзе яго няшчасцем. Яна цвёрда парашыла, што не прыме яго ахвяры, а тым часам ёй было балюча думаць, што ён пагарджае ёю, думae, што яна астaeцца быць гэткаю, якой яна была, і не бачыць той змены, якая адбылася ў ёй. Тоe, што ён можа думаць цяпер, што яна зрабіла нешта дрэннае ў больніцы, мучыла яе больш, як вестка аб тым, што яна канчаткова засуджана на катаргу.

### XXX

Маславу маглі адправіць з першай партыяй, і таму Нехлюдаў рыхтаваўся да ад'езду. Але спраў у яго было столькі, што ён адчуваў, што колькі-бі не меў вольнага часу, ён ніколі не скончыць іх. Было зусім процілеглае таму, што было раней. Раней трэба было выдумляць, што рабіць, і інтарэс справы быў заўсёды той самы—Дэмітрый

Іванавіч Нехлюдаў; а тым часам, не гледзячы на тое, што ўвесь інтарэс жыцця накіроўваўся тады на Дзмітрыя Іванавіча, усе справы гэтых былі нуднымі.

Цяпер усе справы мелі дачыненне да іншых людзей, а не да Дзмітрыя Іванавіча, і усе былі цікавымі і захапляючымі, і спраў гэтых была процыма. Мала таго, раней заняткі справамі Дзмітрыя Іванавіча заўсёды выклікалі дасаду, раздражненне; гэтая-ж чужая справы пераважна выклікалі ў ім радасны настрой.

Справы, якія займалі ў гэты час Нехлюдава, падзяляліся на трох аддзелы; ён сам з сваім прывычным педантызмам падзяліў іх так і адпаведна гэтаму расклаў іх у трох партфелі.

Першая справа датычылася Маславай і дапамогі ёй. Гэта справа цяпер складалася з хадайніцтва аб падтриманні пададзенага на высачайшае імя прашэння і ў падрыхтоўцы да падарожжа ў Сібір.

Другая справа была ўпарадкаванне маёнткаў. У Панаве зямля была аддадзена сялянам з умовай выплаты імі рэнты для агульных іхніх сялянскіх патрэб. Але для таго, каб замацаваць гэты контракт, трэба было скласці і падпісаць умову і завяшчанне. У Кузмінскім-жа справа аставалася яшчэ так, яе ён сам упар адкаваў, г. зн., што гроши з зямлю павінен быў атрымліваць ён, але патрэбна было вызначыць тэрміны і вызначыць, колькі браць з гэтых грошай для пражыцця і колькі пакінуць на карысць сялян. Не ведаючы, якія выдаткі будуть у яго пры паездцы ў Сібір, ён не наважыўся яшчэ пазбавіцца гэтага даходу, хаця напалову зменшыў яго.

Трэцяя справа была дапамога арыштантам, якія ўсё часцей і часцей звярталіся да яго.

Спачатку, завязваючы адносіны з арыштантамі, якія звярталіся да яго за дапамогай, ён адразу-ж пачынаў хадайнічаць за іх, стараючыся палягчыць іхні лёс; але потым з'явілася гэтак багата просьбітаў, што ён адчуў немагчымасць дапамагчы кожнаму з іх і мімаволі быў прымушан узяцца за чацвертую справу, якая больш, як усе іншыя ў пошні час, займала яго.

Чацвертая справа гэта складалася з вырашэння пытання аб тым, што такое, навошта і адкуль узялася гэта дзіўная ўстанова пад назвай крымінальны суд, вынікам якой была тая турма, з жыхарамі якой ён часткова пазнаёміўся, і усе тыя месцы зняволення, ад Петрапаўлаўскай крэпасці да Сахаліна, дзе мардаваліся сотні, тысячи ахвяр гэтага дзіўнага для яго крымінальнага закона.

З асабістых адносін з арыштаванымі, з дапытвання адваката, турэмнага свяшчэнніка, сматрыцеля і са спісу зняволеных Нехлюдаў прышоў да заключэння, што склад арыштантаў, так званых злачынцаў, падзяляеца на пяць разрадаў людзей.

Адзін, першы разрад—людзі зусім бязвінныя, ахвяры судовых памылак, як несапраўдны падпальнік Меншоў, як Маслава і інш. Людзей гэтага разраду было не дужа багата, па назіраннях свяшчэнніка—каля сямі процентаў, але становішча гэтых людзей выклікала асаблівую цікавасць.

Другі разрад складалі людзі, засуджаныя за ўчынкі, зробленыя ў выключных абставінах, як разгневанасць, рэўнасць, ап'яненне і т. п., такія ўчынкі, якія напэўна зрабілі-б у такіх самых умовах амаль усе тыя, якія судзілі і каралі іх. Гэты разрад складаў, па назіраннях Нехлюдава, бадай ці не больш паловы ўсіх злачынцаў.

Трэці разрад складаўся з людзей, пакараных за тое, што яны рабілі, па іхніх думках, самыя звычайнія і нават добрыя ўчынкі, але такія, якія па думках чужых для іх людзей, што пісалі законы, лічыліся злачынствамі. Да гэтага разраду належалі людзі, якія таемна гандлявалі віном, перавозілі кантрабанду, рвалі траву, збіралі дровы ў вялікіх уласніцкіх і дзяржаўных лясах. Да гэтых-же людзей належалі зладзеі з горцаў і яшчэ знявераныя людзі, што абрекалі цэрквы.

Чацверты разрад складаўся з людзей, толькі таму залічаных у злачынцы, што яны стаялі маральна вышэй сярэдняга ўзроўню грамадства. Гэткімі былі сектанты, гэткімі былі палякі, чэркесы, якія бунтавалі за сваю незалежнасць, гэткімі былі палітычныя злачынцы—соцыялісты і забастоўшчыкі, засуджаныя за супраціўленне ўладзе. Процант та-

кіх людзей, самых лепшых у грамадстве, па назіраннях Нехлюдава, быў вельмі вялікі.

Пяты разрад, нарэшце, складалі людзі, перад якімі грамадства было шмат больш вінавата, чым яны перад грамадствам. Гэта былі пакінутыя, атлумленыя заўсёдным прыгнечаннем і спакусамі, як той хлопчык з палаўікамі і сотні іншых людзей, якіх бачыў Нехлюдаў у турме і па-за ёй, якіх умовы жыцця як-быццам сістэматычна даводзяць да неабходнасці таго ўчынку, які завецца злачынствам. Да гэткіх людзей належалі, па назіранню Нехлюдава, шмат зладзеяў і забойцаў, з некаторымі з якіх ён за гэты час сустракаўся. Да гэтых людзей ён, бліжэй пазнаўшы іх, прылічыў і тых распусных, сапсанавых людзей, якіх новая школа называе злачынным тыпам і існаванне якіх у грамадстве прызнаецца галоўным доказам неабходнасці крымінальнага закона і пакарання. Гэта так званыя сапсанавыя, злачынныя, ненармальныя тыпы былі, па думцы Нехлюдава, нічым іншым, як такімі самымі людзьмі, як і тыя, перад якімі грамадства вінавата больш, чым яны перад грамадствам, але перад якімі грамадства вінавата не непасрэдна перад імі самімі цяпер, а ў мінулы час вінавата раней яшчэ перад іхнімі бацькамі і продкамі.

З гэтых людзей асабліва з гэтага боку здзівіў яго рэцыдывіст-злодзей Охочін, незаконны сын прастыуткі, выхаванец начлежнага дома, які відавочна да 30 год жыцця ніколі не сустракаў людзей вышэйшага маральнага ўзроўню, чым гарадавыя, і з маладых год патрапіў у шайку зладзеяў, і разам з тым ён меў надзвычайны талент камізма, якім ён вабіў да сябе людзей. Ён прасіў у Нехлюдава абароны, а тым часам жартаваў і з сябе, і з суддзяў, і з турмы, і з усіх законаў, не толькі крымінальных, але і боскіх. Другі быў прыгожы Фёдараў, які забіў і абрабаваў з падначаленай яму шайкай старога чыноўніка. Гэта быў селянін, у бацькі якога адабралі яго дом зусім незаконна, які потым быў у салдатах і там папакутваў за тое, што закахаўся ў палюбоўніцу афіцэра. Гэта была прывабная, палкая натура, чалавек, які жадаў, не гледзячы ні на што, раскошаваць, які ніколі не бачыў людзей, якія-б для чаго-небудзь

утрымліваліся ад сваёй асалоды, і які ніколі не чуў слова аб тым, каб была якая-небудзь другая мэта ў жыцці, апрача асалоды. Нехлюдаву было ясна, што абодва былі багатыя натуры і былі толькі запушчаны і скалечаны, як бывають запушчаны і скалечаны пакінутыя расліны. Бачыў ён і аднаго валацугу і адну жанчыну, якія адпіхвалі сваёй тупасцю і нібы жорсткасцю, але ён ніяк не мог бачыць у іх таго злачыннага тыпу, аб якім гаворыць італьянская школа, а бачыў толькі для сябе асабіста брыдкіх людзей, якраз такіх самых, якіх ён бачыў на волі ў фраках, эпалетах і карунках.

Дык вось з даследавання пытання аб тым, навошта ўсе гэтая зусім рознастайныя людзі былі пасаджаны ў турмы, а іншыя, якраз такія самыя людзі хадзілі па волі і нават судзілі гэтых людзей, і складалася чацвертая справа, якая займала ў гэтых час Нехлюдава.

Спачатку адказ на гэта пытанне Нехлюдаў спадзяваўся знайсці ў кнігах і купіў усё тое, што закранала гэта пытанне. Ён купіў кнігі Ламбразо і Гарафало, і Феры, і Ліста, і Маудслея, і Тарда, і ўважліва чытаў гэтая кнігі. Але, чытаючи іх, ён усё больш і больш расчароўваўся. З ім здарылася тое, што заўсёды здараецца з людзьмі, якія звяртаюцца да науки не для таго, каб адыгрываць ролю ў науцы: пісаць, спрачацца, вучыць, а з простымі звычайнімі жыццёвымі пытаннямі; наука адказвала яму на тысячи розных вельмі хітрых і мудрагельскіх пытанняў, якія мелі сувязь з крымінальным кодэкsem, але толькі не на тое, на якое ён шукаў адказу. Ён пытаўся пра вельмі простию реч: навошта і па якому праву адны людзі замкнулі, мардуюць, высылаюць, сякуць і забіваюць других людзей, тады калі яны самі якраз такія самыя, як і тыя, якіх яны мучаць, сякуць, забіваюць? А яму адказвалі разважаннямі аб тым, ці ёсьць у чалавека свабода волі ці ніяма? Ці маг чыма чалавека па вымярэнню чэрата і інш. признаць злачынным або не? Якую ролю адыгрывае спадчыннасць у злачынстве? Ці ёсьць прыродная несумленнасць? Што такое сумленнасць? Што такое вар'яцтва? Што такое выраджэнне? Што такое тэмперамент? Як упłyваюць на зла-

чынства клімат, страва, невуцтва, перайманне, гіпнатызм, страсці? Што такое грамадства? Якія яго абавязкі? і інш. і інш.

Разважанні гэтая нагадвалі Нехлюдаву атрыманы ім аднойчы адказ ад маленька галоўнае хлопчыка, які ішоў з школы. Нехлюдаў спытаў хлопчыка, ці навучыўся ён складаць „Навучыўся”, — адказаў хлопчык. „Ну, складзі: лапа”. — „Якая лапа—сабачая?” — з хітрым тварам адказаў хлопчык. Якраз такія самыя адказы ў выглядзе пытанняў знаходзіў Нехлюдаў у навуковых кнігах на сваё асноўнае пытанне.

Вельмі багата было там разумнага, вучонага, цікавага, але не было адказу на галоўнае: па якому праву адны караюць другіх? Не толькі не было гэтага адказу, але ўсе разважанні былі накіраваны да таго, каб растлумачыць і апраўдаць пакаранне, неабходнасць якога прызнавалася аксіёмай. Нехлюдаў чытаў багата, але ўрыўкамі, і адсутнасць адказу прыпісваў гэткаму павярхойнаму вывучэнню, спадзяючыся пасля знайсці гэты адказ, і таму не дазваляў сабе яшчэ верыць у справядлівасць таго адказу, які за апошні час усё больш і больш уяўляўся яму.

### XXXI

Адпраўка партыі, у якой ішла Маслава, была прызначана на 5-е ліпеня. У гэты самы дзень прыгатаваўся ехаць за ёю і Нехлюдаў. Напярэдадні яго ад'езду прыехала да горад, каб пабачыцца з братам, сястра Нехлюдава з мужам.

Сястра Нехлюдава, Наталля Іванаўна Рагажынская, была старэйшай за брата на 10 год. Ён рос часткова пад яе уплывам. Яна вельмі любіла яго хлопчыкам, потым, перад самымі сваім замужаствам, яны сышліся з ім амаль як роўныя: яна—дваццаціпяцігадовая дзяўчына, ён—пятнаццацігадовы хлопчык. Яна тады была закахана ў яго памёршага друга Ніколенку Ірценева. Яны абодва любілі Ніколенку і любілі ў ім і сабе тое, што было ў іх добрага, што яднае ўсіх людзей.

З таго часу яны абодва сапсаваліся: ён—ваеннай службай, дрэнным жыццём; яна—замужаствам з чалавекам, якога

яна пакахала пачуццёва, але які не толькі не любіў усяго таго, што было некалі для яе з Дзмітрыем самым дарагім і каштоўным, але нават не разумеў, што гэта такое, і прыпісваў усе тыя імкненні да маральнага ўдасканалівання і служэння людзям, якімі яна жыла некалі, аднаму захапленню самалюбствам, жаданнем выказацца перад людзьмі.

Рагажынскі быў чалавек без імя і маё масці, але вельмі спрытны служака, каторы, з умельствам лавірующы паміж лібералізмам і кансерватызмам, карыстаючыся tym з двух напрамкаў, які ў даны час і ў даным выпадку даваў лепшыя для жыцця вынікі, і, галоўнае, нечым асаблівым, чым ён падабаўся жанчынам, зрабіў бліскучую, адносна, судовую кар'еру. Ужо чалавекам не першай маладосці ён за граніцай пазнаёміўся з Нехлюдавымі, прывабіў да сябе Наташу, дзяўчыну таксама ўжо не маладую, і ажаніўся з ёю амаль супроць жадання маці, якая бачыла ў гэтым шлюбе māsalliance<sup>1</sup>. Нехлюдаў, хаця і хаваў гэта ад сябе, хаця і змагаўся з гэтым пачуццём, ненавідзеў свайго швагра. Антыпатычным ён яму быў сваёй вульгарнасцю пачуццяў, самаўпэўненай абмежаванасцю і, галоўнае, антыпатычным быў яму за сястру, якая магла гэтак палка, эгаістычна, пачуццёва кахаць гэту бедную натуру і, каб дагадзіць яму, магла заглушкиць усё тое добрае, што было ў ёй. Нехлюдаву заўсёды было балюча думаць, што Наташа—жонка гэтага валасатага з глянсоўнай лысінай самаўпэўненага чалавека. Ён не мог нават не гідзіцца яго дзяцей. І кожны раз, калі даведваўся, што яна рыхтуецца быць маткай, перажываў адчуванне, падобнае шкадаванию аб tym, што зноў яна нейчым дрэнным заразілася ад гэтага чужога ім усім чалавека.

Рагажынскія прыехалі адны, без дзяцей,—дзяцей у іх было двое: хлопчык і дзяўчынка,—і спыніліся ў лепшым нумары лепшай гасцініцы. Наталля Іванаўна адразу ж паехала на старую кватэру маці, але, не знайшоўши там брата і даведаўшыся ад Аграфены Пятроўны, што ён пераехаў у мэбліваныя пакоі, паехала туды. Брудны паслуж-

<sup>1</sup> Няроўны шлюб.

нік, сустрэўшы яе ў цёмным, з цяжкім пахам, удзень асветленым калідоры, сказаў ёй, што князя німа дома.

Наталля Іванаўна пажадала ўвайсці ў нумар брата, каб пакінуць яму запіску. Калідорны правёў яе.

Увайшоўшы ў яго маленкія два пакойчыкі, Наталля Іванаўна ўважліва агледзела іх. На ўсім яна ўбачыла знаёму ёй чистату і акуратнасць і зусім новую для яго скромнасць абсталявання, якая здзівіла яе. На пісьмовым стала яна ўбачыла знаёмае ёй прэспап'е з бронзавай сабачкай; таксама знаёма акуратна раскладзеная партфелі і паперы, і пісьмовыя прылады, тамы ўкладання аб пакараннях, і англійскую книгу Генры Джорджа і французскую—Тарда з укладзеным у яе знаёмым ёй крытым вялікім нажом з сланчавай косці.

Прысёўшы да стала, яна напісала яму запіску, у якой прасіла яго прыйсці да яе абавязкова, сёння-ж; і, здзіўлена ківаючы галавой на тое, што яна бачыла, вярнулася да сябе ў гасцініцу.

Наталлю Іванаўну цікавілі цяпер у дачыненні да брата два пытанні: яго жаніцьба з Кацюшай, пра якую яна чула ў сваім горадзе, бо ўсе гаварылі пра гэта, і яго аддача зямлі сялянам, якая таксама была ўсім вядома і здавалася шмат каму нечым палітычным і небяспечным. Жаніцьба з Кацюшай з аднаго боку, падабалася Наталлі Іванаўне. Яна любавалася гэтай рашучасцю, пазнавала ў гэтым яго і сябе, якімі яны былі абодва ў тыя добрыя часы да замужства, але разам з тым ёй рабілася жудасна ад думкі аб тым, што брат яе ажэніцца з гэткай жудаснай жанчынай. Апошнія пачуцце было мачней, і яна рашыла, наколькі магчыма, ўздзейнічаць на яго і стрымаць яго, хаты яна і ведала, як гэта цяжка. Другая-ж справа, аддача зямлі сялянам, была не гэтакай бліzkай да яе сэрца; але муж яе вельмі абураўся гэтым і патрабаваў ад яе ўздзейнічання на брата. Ігнацій Нікіфаравіч гаварыў, што гэткі учынак ёсьць звышнеабгрунтаванасць, звышлёгкадумнасць і звышгонар, што растлумачыць гэткі учынак, калі ёсьць якая-небудзь магчымасць растлумачыць яго, можна толькі жаданнем вылучыцца, пахвалицца, выклікаць аб сабе размовы.

— Які сэнс мае аддача зямлі сялянам з аплатай ім са-  
мім-жа сябе?—гаварыў ён.—Калі ўжо ён хацеў гэта зрабіць,  
мог прадаць ім праз сялянскі банк. Гэта мела-б сэнс. Наогул  
гэты учынак мяжуе з ненармальнасцю,—гаварыў Ігнацій Ні-  
кіфаравіч, падумваючы ўжо наконт апекі, і патрабаваў ад  
жонкі, каб яна сур'ёзна пагаварыла з братам аб яго дзі-  
ным намеры.

### XXXII

Вярнуўшыся дамоў і знайшоўши ў сябе на стале запіску  
сястры, Нехлюдаў адразу-ж паехаў да яе. Гэта было ўве-  
чары. Ігнацій Нікіфаравіч адпачываў у другім пакой, і Ната-  
лля Іванаўна адна сустрэла брата. Чорнае шаўковае плацце  
аблягала яе стан, чырвоны бант быў на грудзях, чорныя ва-  
ласы яе былі ўскудлачаны і зачасаны па-моднаму. Яна, ві-  
давочна, старанна маладзілася для равесніка-мужа. Уба-  
чыўши брата, яна ўскочыла з канапы і хуткай хадою, аж  
зашуршэла шаўковая спадніца, вышла яму насустрэч. Яны  
пацалаваліся і, усміхаючыся, паглядзелі адзін на аднаго.  
Адбыўся той таемны, які нельга выказаць словамі, шмат-  
значны абмен поглядаў, у якім усё было праўдай, і пачаўся  
абмен слоў, у якім ужо не было той праўды. Яны не ба-  
чыліся пасля смерці маці.

— Ты патаўсцела і памаладзела,—сказаў ён.

У яе зморшчыліся губы ад здавальнення.

— А ты пахудзеў.

— Ну, што Ігнацій Нікіфаравіч?—спытаў Нехлюдаў.

— Ён адпачывае. Ён не спаў ноч.

Багата-б тут трэба сказаць, але слова нічога не сказали,  
а погляды казалі, што тое, што трэба-б сказаць, не ска-  
зана.

— Я была ў цябе.

— Так, я ведаю. Я паехаў з дому. Мне прасторна,  
адзінотна, сумна. А мне нічога гэтага не патрэбна, так што  
ты вазьмі гэта ўсё, г. зн. мэблю—усе рэчы.

— Але, мне сказала Аграфена Пятроўна. Я была там.  
Вельмі дзякую табе. Але...

У гэты час лёкай гасцініцы прынёс срэбраны чайны прыбор.

Яны памаўчалі, пакуль лёкай расстаўляў чайны прыбор.. Наталля Іванаўна перайшла на крэсла супроць століка і моўчкі засыпала чай. Нехлюдаў маўчаў.

— Ну, што-ж, Дзмітрый, я ўсё ведаю,—з рашучасцю, сказала Наташа, зірнуўшы на яго.

— Што-ж, я вельмі рад, што ты ведаеш.

— Хіба ты можаш спадзявацца выправіць яе пасля таго жыцця?—сказала Наталля Іванаўна.

Ён сядзеў, не абапёршыся лакцымі, проста, на маленьком стуле, і ўважліва слухаў яе, стараючыся як след зразумець і як след адказаць. Настрой, выкліканы ў ім апошнім спатканнем з Маславай, яшчэ працягваў напаўняць яго душу спакойнай радасцю і спагадлівасцю да ўсіх людзей.

— Я-ж не яе выправіць, а сябе выправіць хачу,—адказаў ён.

Наталля Іванаўна ўздыхнула.

— Ёсьць іншыя сродкі, апрача жаніцьбы.

— А я думаю, што гэта лепшы; апрача таго, гэта ўводзіць мяне ў той свет, дзе я магу быць карысным.

— Я не думаю,—сказала Наталля Іванаўна,—каб ты можыць шчаслівым.

— Справа не ў маім шчасці.

— Зразумела, але яна, калі ў яе ёсьць сэрца, не можыць шчаслівай, не можа нават жадаць гэтага.

— Яна і не жадае.

— Я разумею, але жыццё...

— Што жыццё?

— Патрабуе іншага.

— Нічога не патрабуе, апрача таго, каб мы рабілі, што патрэбна,—сказаў Нехлюдаў, гледзячы ў яе прыгожы яшчэ, хаця і пакрыты каля вачэй і рота дробнымі маршчынкамі, твар.

— Не разумею,—сказала яна, уздыхнуўшы.

“Бедная, мілая! Як яна магла гэтак змяніцца?”—думаў Нехлюдаў, успамінаючы Наташу гэткаю, якая яна была да замужства, і адчуваючы да яе сплеценаса з безліччу дзіцячых успамінаў пяшчотнае пачуццё.

У гэты час у пакой увайшоў, як заўсёды, высока трываючы галаву і выпяўшы шырокія грудзі, мякка і лёгка ступаючы і ўсміхаючыся, Ігнацій Нікіфаравіч, бліскаючы сваімі акулярамі, лысінай і чорнай барадой.

— Добры дзень, добры дзень,—гаварыў ён, робячы ненатуральныя свядомыя націскі.

(Не гледзячы на тое, што спачатку пасля жаніцьбы яны стараліся сайдзіці на „ты“, яны асталіся на „вы“).

Яны паціснулі адзін аднаму рук у, і Ігнацій Нікіфаравіч лёгка апусціўся ў крэсла.

— Не перашкоджу я вашай размове?

— Не, я ні ад каго не хаваю тое, што гавару, і тое, што раблю.

Як толькі Нехлюдаў убачыў гэты твар, убачыў гэтыя валасатыя рукі, пачуў гэты апякунскі, самаўпэўнены тон, лагодны настрой яго ў імгненне знік.

— Так, мы гаварылі пра яго намеры,—сказала Наталя Іванаўна.—Наліць табе?—дадала яна, узяўшыся за чайнік.

— Калі ласка; які, уласна, намер?

— Ехаць у Сібір з той партыйай арыштантатаў, у якой знаходзіцца жанчына, прад якой я лічу сябе вінаватым,—вымавіў Нехлюдаў.

— Я чуў, што не толькі праводзіць, але і больш.

— Але, і ажаніцца, калі толькі яна гэтага захоча.

— Вось як! Але калі вам не непрыемна, растлумачце мне вашы матывы. Я не разумею іх.

— Матывы тыя, што жанчына гэта... што першы крок яе на шляху распусты...—Нехлюдаў раззлаваўся на сябе за тое, што не знаходзіў патрэбных слоў.—Матывы тыя, што я вінаваты, а пакарана яна.

— Калі пакарана, дык, напэўна, і яна не бязвінная.

— Яна зусім бязвінная.

І Нехлюдаў з непатрэбным хваляваннем расказаў усю справу.

— Так, гэта недагляд старшыні і таму неабдуманасць адказу прысяжных. Але на гэты выпадак ёсьць сенат.

— Сенат адмовіў.

— А адмовіў, дык, значыць, не было грунтоўных повадаў касацыі,—сказаў Ігнацій Нікіфаравіч, відавочна зусім падзяляючы пэўную думку аб tym, што ісціна ёсьць продукт судагаварэння.—Сенат не можа ўваходзіць у разгляд справы па сутнасці. Калі-ж сапраўды ёсьць судовая памылка, дык тады трэба прасіць на высачайшую імя.

— Пададзена, але німа ніякай надзеі на поспех. Даведаюцца ў міністэрстве, міністэрства запытае сенат, сенат паўторыць сваё рашэнне, і, як звычайна, бязвінага пакароюць.

— Па-першае, міністэрства не будзе запытваць сенат,—з усмешкай перавагі сказаў Ігнацій Нікіфаравіч,—а патрабуе арыгінал справы з суда, і калі знайдзе памылку, дык і дасць заключэнне ў гэтым сэнсе, а, па-другое, бязвінныя ніколі, або, прынамсі, як самае рэдкае выключэнне, бываюць пакараны. А караюць вінаватых,—не спяшаючы, з самазадаволенай усмешкай гаварыў Ігнацій Нікіфаравіч.

— А я пераканаўся ў процілеглым,—загаварыў Нехлюдаў з нядобрым пачуццём да швагра,—я пераканаўся, што больш паловы людзей, засуджаных судамі, бязвінна.

— Гэта як-ж?

— Бязвінна звычайна ў простым сэнсе слова, як бязвінна гэта жанчына ў атручэнні, як бязвінен селянін, з якім я сустрэўся цяпер, у забойстве, якога ён не рабіў; як бязвінны сын і маці ў падпале, зробленым самім гаспадаром, якія амаль былі абвінавачаны.

— Так, зразумела, заўсёды былі і будуть судовыя памылкі. Чалавечая ўстанова не можа быць дасканальнай.

— А затым велізарная частка бязвінных таму, што яны, выхаваўшыся ў пэўным асяроддзі, не лічаць зробленыя імі ўчынкі злачынствам.

— Выбачце, гэта несправядліва; кожны злодзей ведае, што зладзейства нядобра і што не трэба красці, што зладзейства несумленна,—са спакойнай, самаўпэўненай, усё той самай, некалькі пагардлівой усмешкай, якая асабліва раздражняла Нехлюдава, сказаў Ігнацій Нікіфаравіч.

— Не, не ведае; яму гавораць: не крадзі, а ён бачыць і ведае, што фабрыканты крадуць яго працу, беручы яго

плату, што ўрад з усімі сваімі чыноўнікамі, у выглядзе падаткаў, абкрадае яго няспынна.

— Гэта ўжо і анархізм,—спакойна адзначыў Ігнацій Нікіфаравіч значэнне слоў свайго швагра.

— Я не ведаю, што гэта, я кажу, што ёсьць,—працягваў Нехлюдаў,—ведае, што ўрад абкрадвае яго; ведае, што мы, землеўласнікі, абакралі яго ўжо даўно, адабраўшы ў яго зямлю, якая павінна быць агульной уласнасцю, а потым, калі ён з гэтай крадзенай зямлі назбірае галля на топку сваёй печы, мы яго саджаем у турму і хочам запэўніць яго, што ён злодзей. Ён-жа ведае, што злодзей не ён, а той, каторы ўкраў у яго зямлю, і што ўсякая *restitution*<sup>1</sup> таго, што ў яго ўкрадзена, ёсьць яго абавязак перад сваёй сям'ёй,

— Не разумею, а калі разумею, дык не згодзен. Зямля не можа не быць чыёй-небудзь уласнасцю. Калі вы яе падзеліце,—пачаў Ігнацій Нікіфаравіч з поўнай і спакойнай ўпэўненасцю, што Нехлюдаў соцыяліст і што патрабаванні тэорыі соцыялізма складаюцца з таго, каб падзяліць усю зямлю пароўнаму, а што такі падзел вельмі недарэчны і ён лёгка можа абергнуць яго,—калі яе сёння падзяліць пароўнаму, заўтра яна зноў пярайдзе ў рукі больш працвітых і здольных.

— Ніхто і не думае падзяляць зямлю пароўнаму, зямля не павінна быць нічёй уласнасцю, не павінна быць прадметам куплі і продажу або пазыкі.

— Права ўласнасці прыроднае ў чалавека. Без права ўласнасці не будзе нікага інтарэсу да апрацоўкі зямлі. Знішчыце права ўласнасці, і мы вернемся ў дзікае становішча,—аўтарытэтна вымавіў Ігнацій Нікіфаравіч, паўтараючы той звычайны аргумент на карысць права зямельной уласнасці, які лічыцца бяспрэчным і складаецца з таго, што прагнасць да зямельной уласнасці ёсьць адзнака яе неабходнасці.

— Наадварот, толькі тады зямля не будзе пуставаць, як цяпер, калі землеўласнікі, як сабака на сене, не дапу-

<sup>1</sup> Зварот.

скаюць да зямлі тых, хто можа, а самі не ўмеюць эксплатаваць яе.

— Паслухайце, Дэмітрый Іванавіч, гэта-ж поўнае вар’яцтва! Хіба магчыма ў наш час знішчэнне ўласнасці зямлі? Я ведаю, гэта ваш даўні *dada*<sup>1</sup>. Але дазвольце мне сказаць вам праста...—І Ігнацій Нікіфаравіч збляднеў, і голас яго задрыжэў: відавочна гэта пытанне блізка закранала яго.

— Я-б парай вам абмеркаваць гэта пытанне як след, раней чым пачаць практычна вырашаць яго.

— Вы гаворыце пра мае асабістыя справы?

— Але. Я думаю, што ўсе мы, пастаўленыя ў вядомае становішча, павінны несці тыя абавязкі, якія выцякаюць з тэтага становішча, павінны падтрымліваць тыя ўмовы поўту, у якіх мы нарадзіліся і наследавалі ад нашых предкаў і якія павінны перадаць нашым патомкам.

— Я лічу сваім абавязкам...

— Дазвольце,—не даючы сябе перапыніць, працягваў Ігнацій Нікіфаравіч,—я гавару не за сябе і за сваіх дзяцей. Дзеці мае забяспечаны маё масцю, і я зарабляю столькі, што мы жывем—і думаю, што і дзеці будуць жыць з дастаткам, і таму мой пратэст супроты вашых учынкаў, дазвольце сказаць, не зусім абдуманы, выцякае не з асабістых інтарэсаў, а прынцыпова я не могу згадзіцца з вамі. І раіў-бы вам больш падумашь, пачытаць...

— Ну, вы ўжо дазвольце мне вырашаць мае справы самому і ведаць, што трэба чытаць і што не трэба,—сказаў Нехлюдаў, збляднеўши, і, адчуваючы, што ў яго халадзеюць руکі, і ён не валодае сабой, замаўчаў і пачаў ліць чай.

### XXXIII

— Ну, як дзеці?—спытаў Нехлюдаў у сястры, крыху заспакоіўшыся.

Сястра расказала пра дзяцей, што яны асталіся з бабуляй, з яго маткай і, вельмі задаволеная тым, што спрэчкі

<sup>1</sup> Канек.

з яе мужам спыніліся, пачала рассказваць пра тое, як яе дзеци гуляюць у падарожжа, якраз таксама, як некалі ён гуляў з сваімі двумя лялькамі—з чорным арапам і лялькай з мянушкай „францужанка“.

— Няўжо ты помніш?—сказаў Нехлюдаў, усміхаючыся.

— І ўяві сабе, яны якраз таксама гуляюць.

Непрыемная размова скончылася. Наташа заспакоілася, але не хацела пры мужы гаварыць аб tym, што зразумела было толькі брату, і, каб пачаць агульную размову, загаварыла аб пецербургскай навіне, якая дайшла сюды,—аб горы маці Каменскага, якая згубіла адзінага сына, забітага на дуэлі.

Ігнацій Нікіфаравіч выказаўся з нездавальненнем аб tym парадку, пры якім забойства на дуэлі выключалася з раду агульных крымінальных злачынстваў. Гэта заўвага яго, выклікала нязгоду Нехлюдава, і загарэліся зноў спрэчкі на ту самую тэму, дзе ўсё было недамоўлена, і абодва субяднікі не выказаліся, а асталіся пры сваіх, узаемна-варожых, перакананнях.

Ігнацій Нікіфаравіч адчуваў, што Нехлюдаў асуджае яго, зняважліва ставіцца да ўсёй яго дзейнасці, і яму хацелася паказаць яму ўсю несправядлівасць яго поглядаў. Нехлюдаў-жа, не гаворачы аб дасадзе, якую ён адчуваў за тое, што швагар умешваўся ў яго справы з зямлёй (у глыбіні душы ён адчуваў, што швагар і сястра і іхня дзеци, як наследнікі яго, маюць на гэта права), абураўся ў душы на тое, што гэты абмежаваны чалавек з поўнай упэўненасцю і спакоем працягваў лічыць правільным і законным тую справу, якая ўяўлялася цяпер Нехлюдаву безумоўна вар'яцкай і злачыннай. Самаўпэўненасць гэта раздражняла Нехлюдава.

— Што-ж бы зрабіў суд?—спытаў Нехлюдаў.

— Засудзіў-бы аднаго з двух дуэлянтаў, як звычайных забойцаў, да катаржных работ.

У Нехлюдава зноў пахаладзелі руکі, і ён горача загаварыў:

— Ну, і што-ж бы было?—спытаў ён.

— Было-б справядліва.

— Як быццам справядлівасць складае мэту дзейнасці суда,—сказаў Нехлюдаў.

— Што-ж іншае?

— Падтрыманне саслоўных інтэрэсаў. Суд, на мой погляд, ёсьць толькі адміністрацыйная прылада для падтрымання існуючага парадку рэчаў, выгоднага нашаму саслою.

— Гэта зусім новы погляд,—са спакойнай усмешкай, сказаў Ігнацій Нікіфаравіч.—Звычайна суду прыпісваецца крыху іншае прызначэнне.

— Тэарэтычна, а не практична, як я ўбачыў. Суд мае мэтай толькі захаванне грамадства ў цяперашнім становішчы і для гэтага прыгнятае і карае як тых, якія стаяць вышэй агульнага ўзроўню і хочуць падняць яго, так званыя палітычныя злачынцы, і тых, якія стаяць ніжэй за яго, так званыя злачынныя тыпы.

— Не могу згадзіцца, па-першае, з тым, каб злачынцы, так званыя палітычныя, караліся толькі таму, што яны стаяць вышэй сярэдняга ўзроўню. Галоўным чынам гэта адкіды грамадства, таксама сапсаваныя, хатя крыху іначай, як і тыя злачынныя тыпы, якіх вы лічыце ніжэй сярэдняга ўзроўню.

— А я ведаю людзей, якія стаяць непараўнальна вышэй за сваіх суддзяў; усе сектанты—людзі маральна цвёрдыя...

Але Ігнацій Нікіфаравіч, з прывычкай чалавека, якога не перабіваюць, калі ён гаворыць, не слухаў Нехлюдава і, тым асабліва раздражняючы яго, працягваў гаварыць адначасова з Нехлюдавым.

— Не могу згадзіцца і з тым, каб суд меў мэтай: падтрыманне існуючага ладу. Суд мае свае мэты: або выпраўлення...

— Добрае выпраўленне ў турмах,—уставіў Нехлюдаў.

— ...або знішчэння,—упарта працягваў Ігнацій Нікіфаравіч,—сапсаваных і тых зверападобных людзей, якія пагражаюць існаванню грамадства.

— У тым вось і справа, што яно не робіць ні таго ні другога. У грамадстве няма сродкаў рабіць гэта.

— Гэта як? Я не разумею,—сілком усміхаючыся, запытаваў Ігнацій Нікіфаравіч.

— Я хачу сказаць, што, уласна, разумных пакарання ў ёсьць толькі два—тыя, якія скарыстоўваліся ў старыя часы: цялесныя пакаранні і кара смерцю, але якія з прычыны змякчэння звычаяў усё больш і больш выводзяца,—сказаў Нехлюдаў.

— Усё гэта і нова і дзіўна ад вас чуць.

— Так, разумна зрабіць балюча чалавеку, каб ён потым не рабіў таго-ж, завошта яму зрабілі балюча, і зусім разумна шкоднаму, небяспечнаму для грамадства члену адсячы галаву. Абодва гэтыя пакаранні маюць разумны сэнс, Але які сэнс мае тое, каб чалавека, сапсанага бяздзейнічаннем і дурным прыкладам, пасадзіць у турму, ваўмовы забяспечанага і абавязковага бяздзейнічання, у асяроддзе самых распусных людзей? або перавесці чамусьці на дзяржаўны кошт—кожны каштует больш як 500 рублёў—з Тульскай губерні ў Іркуцкую, або з Курскай...

— Але, аднак, людзі баяцца гэтых падарожжаў за дзяржаўны кошт, і калі-б не было гэтых падарожжаў і турмаў. мы-б не сядзелі тут з вамі, як сядзім цяпер.

— Не могуць гэтыя турмы забяспечыць нам спакой, таму што людзі гэтых сядзяць там не вечна і іх выпускаюць. Наадварот, у гэтых установах даводзяць гэтых людзей да вышэйшай ступені злачыннасці і распусты, г. зн. павялічваюць небяспеку.

— Вы хочаце сказаць, што пенітэнцыярная сістэма павінна быць удасканалена.

— Нельга яе ўдасканальваць. Удасканаленая турмы каштавалі-б даражэй таго, што выдаткуеца на народную асвету, і ляглі-б новым цяжарам на той самы народ.

— Але недахопы пенітэнцыярнай сістэмы ніяк не інвалидуюць самы суд,—зноў, не слухаючы швагра, працягваў Ігнацій Нікіфаравіч.

— Нельга выправіць гэтыя недахопы,—узнімаючы голас, гаварыў Нехлюдаў.

— Дык што-ж? Трэба забіваць? Ці, як адзін дзяржаўны чалавек прапаноўваў, выколваць вочы?—сказаў Ігнацій Нікіфаравіч, пераможна ўсміхаючыся.

— Так, гэта было-б жорстка, але мэтазгодна. То-ж, што цяпер робіцца, і жорстка і не толькі нямэтазгодна, але

да гэтакай ступені неразумна, што нельга зразумець, як магутць душэўна здаровыя людзі ўдзельніцаць у гэтакай бязглуздай і жорсткай справе, як крымінальны суд.

— А я вось бяру ўдзел у гэтым,—бляднеючы, сказаў Ігнацій Нікіфаравіч.

— Гэта ваша справа. Але я не разумею гэтага.

— Я думаю, што вы шмат чаго не разумееце,—сказаў дрыжачым голасам Ігнацій Нікіфаравіч.

— Я бачыў на судзе, як таварыш пракурора як мага імкнуўся абвінаваціць няшчаснага хлопчыка, які ў кожным непапсаным чалавеку мог узбудзіць толькі жаласлівасць; ведаю, як другі пракурор дапытваў сектанта і падводзіў пад крымінальны закон чытанне евангелля; ды і ўся дзеяніасць судоў складаецца толькі з гэткіх бязглуздых і жорсткіх учынкаў.

— Я-б не служыў, калі-б так думаў,—сказаў Ігнацій Нікіфаравіч і ўстаў.

Нехлюдаў убачыў асаблівы бліск пад акулярамі швагра. „Няўжо гэта слёзы?“, падумаў Нехлюдаў. І сапраўды гэта былі слёзы знявагі. Ігнацій Нікіфаравіч, падышоўшы да акна, дастаў хустку, адкашліваючыся, пачаў праціраць акуляры і, зняўшы іх, абцёр і вочы. Вярнуўшыся да канапы, Ігнацій Нікіфаравіч закурыў цыгарку і больш нічога не казаў. Нехлюдаву зрабілася балюча і сорамна за тое, што ён да гэтакай ступені пакрыўдзіў швагра і сястру, асабліва таму, што ён заўтра ад'яджаў і больш не пабачыцца з імі. Збынятэжаны, ён развітаўся з імі і паехаў дамоў.

„Вельмі магчыма, што праўда тое, што я гаварыў,—прынамсі, ён нічога не сказаў мне супроць. Але не гэтак трэба было гаварыць. Мала-ж я змяніўся, калі я мог гэтак захапіцца нядобрым пачуццём і гэтак зняважыць яго і бедную Наташу“, думаў ён.

#### XXXIV

Партыя, у якой ішла Маслава, адпраўлялася з вакзала ў З гадзіны, і таму, каб бачыць выхад партыі з турмы і з ёй разам дайсці да вакзала чыгункі, Нехлюдаў збіраўся прыехаць у турму раней 12-ці.

Складаючы рэчы і паперы, Нехлюдаў спыніўся на сваім дзённіку, перачытаў некаторыя месцы і тое, што было ў ім запісана апошняе. Апошняе перад ад'ездам у Пецербург было запісаны: „Кацюша не хоча маёй ахвяры, а хоча сваёй. Яна перамагла, і я перамог. Яна радуе мяне той унутранай зменай, якая, мне здаецца,—баюся верыць,—адбываецца ў ёй. Баюся верыць, але мне здаецца, што яна ажывае“.

Тут-же, услед за гэтым было напісаны: „Перажыў вельмі цяжкае і вельмі радаснае. Даведаўся, што яна не добра вяла сябе ў больніцы. І раптам зрабілася страшэнна балюча. Не чакаў, як балюча. З агіднасцю і няявісцю я гаварыў з ёю і потым раптам успомніў пра сябе, як я шмат разоў і цяпер быў, хая і ў думках, вінават у tym, за што ненавідзеў яе, і раптам адначасова я зрабіўся брыдкім для сябе, а яна няшчаснай, і мне зрабілася вельмі добра. Толькі-б заўсёды своечасова паспець убачыць бервяно ў сваім воку, наколькі-б мы былі дабрэйшымі“. На сёнешні дзень ён запісаў: „Быў у Наташи і якраз ад задавальнення сабой быў нядобрым, злым, і асталося цяжкое пачуццё. Ну, ды што-ж рабіць? З заўтрашняга дня новае жыццё. Бывай, старое, і зусім. Шмат набралася ўражанняў, але ўсё-такі яшчэ не могу звесці да адзінства“.

Прачнуўшыся наступным раннем, першым адчуваннем Нехлюдава было қаянне аб tym, што ў яго было з шваграм. „Гэтак нельга ад'язджаць,—падумаў ён,—трэба з'ездзіць да іх і загладзіць“. Але, зірнуўшы на гадзіннік, ён убачыў, што цяпер ужо няма калі, і трэба спяшацца, каб не спазніца да выходу партыі. Спехам сабраўшыся і паслаўшы з речамі швейцара і Тараса, мужа Фядос'і, які ехаў з ім, проста на вакзал, Нехлюдаў узяў першага сустрэчнага рамізніка і паехаў у турму. Арыштанцкі поезд ішоў на дзве гадзіны раней паштовага, на якім ехаў Нехлюдаў, і таму ён зусім разлічыўся ў сваіх нумарах, не думаючы больш варочацца.

---

Стаяла цяжкая ліпнёвая спека. Не паспеўшы астынуць пасля парнай начы каменне вуліц, дамоў і жалеза дахаў аддавалі сваё цяпло ў гарачае, нерухомае паветра. Ветру

не было, а калі ён узнімаўся, дык прыносіў насычанае пылам і смуродам маслянай фарбы смярдзючае і гарачае паветра. Народу было мала на вуліцах, і тыя, хто былі, стараваліся ісці ў цяні дамоў. Толькі чорназагарэлыя ад сонца сяляне-брукары ў лапцях сядзелі па сярэдзіне вуліцы і білі малаткамі па каменнях, якія ўкладалі ў гарачы пясок, ды панурыя гарадавыя ў нябеленых кіцелях і з яркожоўтымі шнуркамі рэвальвераў, нудна перамінаючыся, стаялі па сярэдзіне вуліц, ды завешаныя з аднаго боку ад сонца конкі, запрэжаныя коньмі ў белых каптурах, з прарэзаў якіх тырчэлі вушы, звонячы, пракатваліся ўгору і ўніз па вуліцах.

Калі Нехлюдаў пад'ехаў да турмы, партыя яшчэ не выходзіла, і ў турме ўсё яшчэ ішла, пачынаючы з 4 гадзін раніцы, узмоцненая работа здачы і прыёмкі арыштантаў для адпраўкі. У партыі, прызначанай на адпраўленне, было 623 мужчыны і 64 жанчыны: усіх трэба было праверыць па стацейных спісах, выбраць хворых і слабых і перадаць канвойным. Новы сматрыцель, два памочнікі яго, доктар, фельчар, канвойны афіцэр і пісар сядзелі каля выстаўленага на дварэ ў цяні сцяны стала з паперамі і канцылярскімі прыладамі і па аднаму пераклікалі, аглядалі, дапытвалі і запісвалі арыштантаў, якія ішлі да іх адзін за адным. Стол цяпер ужо да паловы быў заліты праменнямі сонца. Рабілася горача і асабліва душна — не было ветру, і ад дыхання арыштантаў, што стаялі тутака-жнатоўпам.

— Але што-ж гэта, канца няма! — гаварыў, зацягваючыся папяросай, высокі, тоўсты, чырвоны, з паднятымі плячымі і кароткімі рукамі, курачы ўвесь час у абвіслыя над ротам вусы, канвойны начальнік. — Змучылі зусім. Адкуль вы іх паназіралі столькі? Ці багата яшчэ?

Пісар даведаўся.

— Яшчэ 24 чалавекі ды жанчыны.

— Ну, што сталі, падыходзь!.. — крыкнуў канвойны на яшчэ неправераных арыштантаў, якія ціснуліся адзін за адным.

Арыштанты ўжо больш як тры гадзіны стаялі ў радах, і не ў цяні, а на сонцы, чакаючы чаргі.

Работа гэта ішла ўнутры турмы, знадворку-ж, каля варот, стаяў, як звычайна, вартавы са стрэльбай, дзесяткі

са два ламавых пад рэчы арыштантай і пад слабых і каля рогу кучка сваякоў і прыяцеляў, якія чакалі выхаду арыштантай, каб пабачыць і, калі можна, пагутарыць і перадаць што-небудзь прызначаным на адпраўку. Да гэтай кучкі далучыўся і Нехлюдаў.

Ён прастаяў тут каля гадзіны. У канцы гадзіны за варотамі пачуўся бразгат ланцугоў, гукі кроکаў, строгія гаслы, пакашліванне і нягулкая гамонка вялікага натоўпу. Так працягвалася мінут пяць. У гэты час уваходзілі і выходзілі ў форту надзірацелі. Урэшце пачулася каманда.

З грукатам адкрыліся вароты, бразгат ланцугоў зрабіўся гучнейшым, і на вуліцу вышлі канвойныя салдаты ў белых кіцелях, са стрэльбамі і—відавочна, як знаёмы і прывычны манеўр,—расстанавіліся шырокім кругам перад варотамі. Калі яны сталі, пачулася новая каманда, і парамі пачалі выходзіць арыштанты ў блінападобных шапках на паголеных галовах, з мяшкамі за плячыма, цягнучы закутыя ногі і махаючи адной вольнай рукой, а другой падтрымліваючи мяшок. Спачатку ішлі катаржныя мужчыны, усе у адноўкавых шэрых нагавіцах і халатах з тузамі на спінах. Усе яны—маладыя, старыя, худыя, тоўстыя, бледныя, чырвоныя, чорныя, вусатыя, барадатыя, безбародыя, рускія, татары, яўрэі—выходзілі, звонячы кайданамі і жвава махаючи рукой, нібы збіраючыся ісці некуды далёка, але, прайшоўши кро́каў 10, спыняліся і пакорліва становіліся, па 4 у рад, адзін за адным. Следам за гэтымі, без перапынку, пачыклі з варот такія самыя паголеныя, без нажных кайданаў, але скучыя рука з рукой наручнямі людзі ў такіх самых адзеннях. Гэта былі сасланыя... Яны таксама жвава выходзілі, спыняліся і становіліся таксама па 4 у рад. Потым ішлі „общественники“<sup>1</sup>, потым жанчыны, таксама па чарзе, спачатку—катаржныя у турэмных шэрых кафтанах і хустках, потым—жанчыны сасланыя і што ішлі па сваёй волі за блізкімі, у сваіх гардскіх і вясковых адзеннях. Некаторыя з жанчын неслі грудных дзяцей за поламі шэрых кафтаноў.

З жанчынамі ішлі на сваіх нагах дзеці: хлопчыкі і дзяўчынкі.

<sup>1</sup> „Общественник“—арыштант, які высылаецца на прысуду сельскага вobchaства.

Дзеци гэтыя, як і жарабяты ў табуне, ціснуліся між арыштанткамі. Мужчыны становіліся моўчкі, толькі зредку пакашліваючы або робячы адрывістая заўвагі. Сярод жанчын-жа чулася нязмоўчая гамонка. Нехлюдаву здавалася, што ён пазнаў Маславу, калі яна выходзіла; але потым яна загубілася сярод вялікай колькасці іншых, і ён бачыў толькі натоўп шэрых, нібы пазбаўленых чалавечай, асабліва жаноцкай, уласцівасці істот з дзецьмі і мяшкамі, якія становіліся за мужчынамі.

Не гледзячы на тое, што ўсіх арыштантаў лічылі ў сценах турмы, канвойныя пачалі зноў лічыць, звяраючы з ранейшым падлікам. Пералічэнне гэта працягвалася доўга, асабліва таму, што некаторыя арыштанты рухаліся, пераходзячы з месца на месца, і тым блыталі падлік канвойных. Канвойныя лаялі і штурхалі арыштантаў, якія пакорліва, але са злосцю слухаліся, і зноў пералічвалі. Калі ўсіх зноў пералічылі, канвойны афіцэр загадаў нешта, і ў натоўпе адбылося замяшанне. Слабыя мужчыны, жанчыны і дзецы, выпярэджаючы адзін аднаго, накіраваліся да фурманак і пачалі ўкладаць на іх мяшкі і потым самі ўлазіць на іх. Улазілі і садзіліся жанчыны з крыклівымі груднымі дзецьмі, вясёлыя дзецы, якія спрачалаіся за месцы, і панурыя, нахмураныя арыштанты.

Некалькі арыштантаў, зняўшы шапкі, падышлі да канвойнага афіцэра, аб нечым просьчы яго. Як потым даведаўся Нехлюдаў, яны прасіліся на фурманкі. Нехлюдаў бачыў, як канвойны афіцэр моўчкі, не гледзячы на просьбіта, зацягваўся папяросай, і як потым раптам замахнуўся сваёй кароткай рукой на арыштанта, і як той, уцягнуўшы паголеную галаву ў плечы, чакаючы ўдару, адскочыў ад яго.

— Я цябе гэткім дваранінам зраблю, што будзеш памятаць! Дойдзеш пешшу! — пракрычаў афіцэр.

Аднаго толькі высокага дзеда ў нажных кайданах, які хістаўся, афіцэр пусціў на фурманку, і Нехлюдаў бачыў, як гэты дзед, зняўшы сваю блінападобную шапку, хрысціўся, накіроўваючыся да фурманак, і як потым доўга не мог узлезіці, бо кайданы перашкаджалі падніць слабую, старапечную, закутую нагу, і як баба, якая сядзела ўжо на калесах, памагла яму, усцягнуўшы яго за руку.

Калі фурманкі ўсе напоўніліся мяшкамі, і на мяшкі селі тыя, якім гэта было дазволена, канвойны афіцэр зняў шапку, абцёр хусткай лоб, лысіну і чырвоную тоўстую шию і перахрысціўся.

— Партыя, марш!—загадаў ён.

Салдаты бразнулі стрэльбамі, арыштанты, зняўшы шапкі, некаторыя левымі рукамі, пачалі хрысціца, праважатыя нешта пракрычалі, нешта пракрычалі ў адказ арыштанты, жанчыны пачалі лямантаваць, і партыя, акружаная салдатамі ў белых кіцелях, рушыла, узнімаючы пыл звязанымі ланцугамі нагамі. Наперадзе ішлі салдаты, за імі, бразгуючы ланцугамі, катаржныя, па чатыры ў рад, за імі саславыя, потым „общественники“, скутыя рукамі па два наручнямі, потым жанчыны. Потым ужо ехалі нагруженая і мяшкамі і слабымі фурманкі, на адной з якіх высока сядзела захутаная жанчына і, не перастаючы, вішчэла і гласіла.

### XXXV

Шэсце было гэткае доўгае, што, калі пярэднія ўжо зніклі з вачэй, фурманкі з мяшкамі і слабымі толькі зрушылі. Калі фурманкі зрушылі, Нехлюдаў сеў на раміznіка, які чакаў яго, і загадаў яму перагнаць партыю, каб разгледзець сярод яе, ці няма знаёмых арыштанаў сярод мужчын, і потым, сярод жанчын, знайшоўшы Маславу, спытаць у яе, ці атрымала яна дасланыя ёй рэчы. Зрабілася вельмі горача. Ветру не было, і ўзняты тысячамі ног пыл стаяў увесь час над арыштантамі, якія рухаліся па сярэдзіне вуліцы. Арыштанты ішлі хуткім крокам, і нярысісты конік раміznіка Нехлюдава толькі павольна выпераджаў іх. Рад за радам ішлі незнаёмныя дзіўнага і страшэннага выгляду істоты, рухаючы тысячамі аднолькава абытых і адзетых ног і ў такт хадзе махаючы, нібы ўзбадзёрваючы ісябе, вольнымі рукамі. Іх было гэтак багата, гэткія яны былі аднастайныя і ў гэткія асабліва дзіўныя ўмовы яны былі пастаўлены, што Нехлюдаву здавалася, што гэта не людзі, а нейкія асабліва дзіўныя, страшэнныя істоты. Гэта ўражанне знікла ў ім толькі таму, што ў натоўпе катаржных ён пазнаў ары-

штанта, забойцу Фёдарава, і сярод сасланых коміка Охочіна і яшчэ аднаго валацугу, які звяртаўся да яго. Усе амаль арыштанты азіраліся, косячыся на таратайку, што выпярэджвала іх, і на пана, які сядзеў у ёй, пазіраючы на іх. Фёдараў кіўнуў галавой угору ў знак таго, што пазнаў Нехлюдава; Охочін падміргнуў вокам. Але ні той, ні другі не пакланіліся, лічачы гэта недазволеным. Параўнаўшыся з жанчынамі, Нехлюдаў адразу-ж убачыў Маславу. Яна ішла ў другім радзе жанчын. З краю ішла пачыранелая каратканогая чарнавокая, вельмі непрыгожая жанчына, падтыкнуўшы халат за пояс—гэта была Хорашаўка. Потым ішла цяжарная жанчына, ледзьве цягнучы ногі, і трэцяя была Маслава. Яна несла мяшок на плячы і прама глядзела перад сабой. Твар яе быў спакойным і рашучым. Чатвертай у радзе з ёю бадзёра ішла маладая прыгожая жанчына, у кароткім халаце і пабабску падвязанай хустцы,—гэта была Фядос'я. Нехлюдаў злез з таратайкі і падышоў да жанчын, каторыя рухаліся, жадаючы спытаць Маславу аб рэчах і аб tym, як яна сябе адчувае, але канвойны унтэр-афіцэр, што ішоў з гэтага боку партыі, адразу-ж заўважыўшы Нехлюдава, падбег да яго.

— Нельга, пане, падыходзіць да партыі—не дазваляецца,—крычаў ён, падыходзячы.

Падышоўшы бліжэй і пазнаўшы ў твар Нехлюдава (у турме ўжо ўсе ведалі Нехлюдава), унтэр-афіцэр прыклаў пальцы да фуражкі і, спыніўшыся каля Нехлюдава, сказаў:

— Цяпер нельга. На вакзале можаце, а тут не дазваляецца. Не адставай, марш!—крыкнуў ён на арыштантаў і, бадзёра, не гледзячы на спеку, трухам перабег у сваіх новых франтаўскіх ботах да свайго месца.

Нехлюдаў вярнуўся на тратуар і, загадаўшы раміzniku ехаць за ім, пайшоў разам з партыяй. Дзе ні праходзіла партыя, яна ўсюды звяртала на сябе змешаную з спачуваннем і жахам увагу. Праезджы высоўваліся з экіпажаў і, пакульмаглі бачыць, праводзілі вачыма арыштантаў. Пешаходы спыняліся і здзіўлены і спалохана глядзелі на жудасную карціну. Некаторыя падыходзілі і падавалі міласціну. Міласціну прымалі канвойныя. Некаторыя, як загіннаты заваныя, ішлі за партыяй, але потым спыняліся і, ківаючы гало-

вамі, толькі праводзілі партыю вачыма. З пад'ездаў і варот, клічучы адзін аднаго, выбягалі і з акон вывешваліся людзі і нерухома і моўчкі пазіралі на дзіўнае шэсце. На адным са скрыжаванняў партыя перашко дэла праехаць багатай калясцы. На козлах сядзеў з блішчастым тварам тоўстазады, з радамі гузікаў на спіне, кучар, у калясцы на заднім месцы сядзелі муж з жонкай: жонка, худая і бледная у светлым капелюшы з яркім парасонам, і муж у цыліндре і светлым франтаўскім паліто. Наперадзе супроць іх сядзелі іхня дзеці: прыбаная і свежаньская, як кветка, дзяўчынка з распушчанымі русымі валасамі, таксама з яркім парасонам, і восьмігадовы хлопчык з даўгой, худой шыяй і выпятымі лапаткамі, у матроскім капелюшы, аздобленым доўгім істужкамі. Бацька злосна папікаў кучара за тое, што ён своечасова не аб'ехаў партыю, і яна цяпер затрымлівае іх, а маші грэбліва жмурылася і маршчынілася, закрываючыся ад сонца і пылу шаўковым парасонам, які яна насынула зусім на твар. Тоўстазады кучар сядзіта хмурыўся, выслушоўваючы несправядлівую лаянку гаспадара, які сам-жа загадаў яму ехаць па гэтай вуліцы, і ледзь стрымліваў узмыленых падаброцямі і шыяй вараных жарабкоў, якія ірваліся ўперад.

Гарадавы жадаў усёй душой зрабіць паслугу ўласніку багатай каляскі і прапусціць яго, прыпыніўши арыштантаву, але ён адчуваў, што ў гэтым шэсці была панурая ўрачыстасць, якую нельга было парушыць нават і для гэтага багатага пана. Ён толькі прыклаў руку да казырка ў адзнаку сваёй павагі перад багаццем і строга глядзеў на арыштантаву, нібы абязцаючы ва ўсякім разе абараніць ад іх седакоў каляскі. Так што каляска павінна была чакаць праходжання ўсяго шэсця і паехала толькі тады, калі прагрымеў апошні ламавік з арыштанткамі, што сядзелі на мяшках, сярод каторых істэрыйчная жанчына, якая было заціхла, а ўбачыўши багатую каляску, пачала зноў рыдаць і вішчэць. Толькі тады злёгку варухнуў лейцамі кучар, і варання рысакі, звінчы падковамі па бруку панеслі каляску, якая мякка ўздрыгала на гумавых шынах, на дачу, куды ехалі веснліца муж, жонка, дзяўчынка і хлопчык з тонкай шыяй і выпятымі лапаткамі.

Ні бацька, ні маці не растлумачылі ні хлопчыку, ні дзяўчынцы таго, што яны бачылі. Так што дзееці павінны быті самі вырашыць пытанне аб значэнні гэтага шэсця.

Дзяўчынка, зразумеўши выраз твара бацькі і маткі, вырашыла пытанне так, што гэта быті людзі зусім іншыя, чым яе бацькі і іхня знаёмыя, што гэта быті дрэнныя людзі, і што таму з імі іменна гэтак і трэба рабіць, як зрабілі з імі. І таму дзяўчынцы было толькі страшна, і яна была рада, калі гэтыя людзі згубіліся з вачэй. Але, не міртвяючи і не адводзячы вачэй, хлопчык з доўгай худой шыяй, што пазіраў на шэсце арыштантав, вырашыў пытанне інакш. Ён ведаў яшчэ цвёрда і непарушна, даведаўшыся пра гэта праста ад бога, што людзі гэтыя былі якраз такімі самымі, як і ён сам, як і ўсе людзі, і што таму гэтым людзям нехта зрабіў нешта дрэннае—такое, чаго не павінны рабіць; і ён шкадаваў іх, і ён адчуваў жах і перад тымі людзьмі, каторыя былі закуты і паголены, і перад тымі, якія іх закавалі і пагалі. І таму ў хлопчыка ўсё больш і больш распухалі губы, і ён рабіў вялікія намаганні, каб не заплакаць, думаючи, што плакаць у гэткіх выпадках сорамна.

### XXXVI

Нехлюдаў ішоў такім самым хуткім крокам, якім ішлі арыштанты, але і лёгка апранутаму, у лёгкім паліто яму было дужа горача, галоўнае—душина ад пылу і нерухомага гарачага паветра, якое стаяла на вуліцах. Прайшоўшы блізка чвэртку вярсты, ён сеў на рамізіка і паехаў уперад, але пасярэдзіне вуліцы у таратайцы яму здалося яшчэ гарачэй. Ён паспрабаваў выклікаць у сябе думкі аб учарашній размове з шваграм, але ціпер гэтыя думкі ўжо не хвалявалі яго, як раніцой. Іх засланілі ўражанні выхаду з турмы і шэсця партыі. Галоўнае—ж—было да млюснасці горача. Каля плота, у цені дрэваў, зняўшы шапкі, стаялі два хлопчыкі-рэвалісты над марожанікам, які прысёў перад імі на каленкі. Адзін з хлопчыкаў ужо еў са смакам, абсмоктваючы рагавую лыжачку, другі чакаў маленькой шклянкі, якая поўна накладалася нечым жоўтым.

— Дзе-б тут напіцца? — спытаў Нехлюдаў свайго рамізника, адчуўшы непераможнае жаданне асвяжыца.

— Зараз тут трактір добры, — сказаў раміznік і, завярнуўшы за рог, падвёз Нехлюдава да пад'езду з вялікай шыльдай.

Пульхны прыказчык, у кашулі, за стойкай і некалі белая афіцыянты, якія з прычыны адсутнасці наведвальнікаў сядзелі каля сталоў, з цікаўнасцю агледзелі незвычайнага госця і прапанавалі свае паслугі. Нехлюдаў папрасіў сельтэрскай вады і сеў далей ад акна за маленькі столік з брудным абрусам.

Два чалавекі сядзелі за сталом за чайным прыборам і бутэлькай з белага шкла, абціралі з ілбоў пот і нешта ціхамірна вылічвалі. Адзін з іх быў чорны і пляшывы, з такім самым бардзюром чорных валасоў на патыліцы, які быў у Ігнація Нікіфаравіча. Уражанне гэта напомніла Нехлюдаву зноў учарашнюю размову з шваграм і сваё жаданне пабачыцца з ім і сястрой да ад'езду. „Напэўна не паспію да ад'езду, — падумаў ён. — Лепш напішу ліст“. І, папрасіўшы паперы, канверт і марку, ён пачаў, прыхлебваючы свежую шыпучую ваду, абмяркоўваць, што ён напіша. Але думкі яго разбягаліся, і ён нікак не мог напісаць ліста.

„Міная Наташа, не магу паехаць пад цяжкім уражаннем учарашняй размовы з Ігнаціем Нікіфаравічам...“ — пачаў ён. „Што-ж далей? Прасіць дараваць тое, што я ўчора сказаў? Але я сказаў тое, што думаў. І ён падумае, што я вырашаюся. І потым гэта яго ўмешванне ў мае справы... Не, не магу“, — і, адчуўшы, як узімаецца ў ім нянавісць да гэтага чужога, самаўпэўненага чалавека, які не разумеў яго, Нехлюдаў паклаў няскончаны ліст у кішэню і, расплаціўшыся, вышаў на вуліцу і паехаў даганяць партыю.

Спякота зрабілася яшчэ мацнейшай. Сцены і каменні нібы дыхалі гарачым паветрам. Ногі, здавалася, абпякаліся аб распалены брук, і Нехлюдаў адчуў нешта некшталт апёку, калі ён голай рукой дакрануўся да лакаванага крыла таратайкі.

Конь вялым трухам, пагруковаючы роўнамерна падковамі па пыльным і няроўным бруку, цягнуўся па вуліцах; ра-

мізник раз-по-раз засынаў; Нехлюдаў-жа сядзеў, ні аб чым не думаючи, абыякава гледзячы перад сабой. На спуску вуліцы, супроць варот вялікага дома, стаяла кучка народу і канвойны са стрэльбай. Нехлюдаў спыніў раміznіка.

— Што гэта?—спытаў ён у дворніка.

— З арыштантам нешта.

Нехлюдаў сышоў з таратайкі і падышоў да кучкі людзей. На няроўных каменнях адхоністага ля тратуара бруку ляжаў галавой ніжэй ног широкі немалады арыштант з рыхай барадой, чырвоным тварам і плюскатым носам, у шэрым халаце і такіх самых нагавіцах. Ён ляжаў на спіне, раскрыўшы далонямі ўніз пакрытыя вяснянкамі рукі, і пасля вялікіх перапынкаў, роўнамерна паторгваючыся высокімі і магутнымі грудзьмі, усхліпваў, гледзячы на неба ўтаропленымі, налітымі крывёй вачымі. Над ім стаялі нахмураны гарадавы, разносчык, лістаносец, прыказчык, старая жанчына з парасонам і стрыжаны хлопчык з пустой кашлакай.

— Аслаблі, седзячы ў замку, знядужыліся, а іх вядуць у самае пекла,—асуджаў некага прыказчык, звяртаючыся да Нехлюдава, які падыходзіў.

— Памрэ, мабыць,—гаварыла плаксівым голасам жанчына з парасонам.

— Развязаць кашулю трэба,—сказаў лістаносец.

Гарадавы пачаў нязграбна развязаць цясёмкі на жылістай чырвонай шыі. Пальцы яго дрыжэлі. Ён, відавочна, хваляваўся і бянтэжыўся, але ўсё-такі лічыў патрэбным звярнуцца да натоўпу.

— Чаго пазбраліся? і так горача. Ад ветру сталі.

— Павінен доктар аглядаць,—каторых слабых пакідаць. А то павялі ледзьве жывога,—сказаў прыказчык, відавочна хвалячыся сваім веданнем парадкаў.

Гарадавы, развязаўшы цясёмкі кашулі, выпрастаўся і азірнуўся.

— Разыходзіцеся, кажу. Не ваша-ж справа, чаго не бачылі?—гаварыў ён, звяртаючыся за спачуваннем да Нехлюдава, але, не знайшоўшы ў яго поглядзе спачування, зірнуў на канвойнага.

Але канвойны стаяў збоку, і, аглядаючы свой збіты  
абцас, адносіўся зусім абыякава да збянтэжанасці гарадавога.

— Чыя справа, тыя не дбаюць. Людзей марыць голадам  
хіба парадак?

— Арыштант—арыштант, а ўсё-ж чалавек,—гаварылі ў  
натоўпе.

— Пакладзіце яму галаву вышэй ды вады дайце,—ска-  
заў Нехлюдаў.

— Па ваду пайшлі,—адказаў гарадавы і, узяўши пад-  
пахі арыштанта, ледзь-ледзь перацягнуў тулава вышэй.

— Чаго пазбріталіся?—пачуўся раптам рашучы пагроз-  
лівы голас, і да кучкі людзей, што сабралася вакол арыш-  
танта, шпаркімі крокамі падышоў акалотачны ў надзвычайна-  
чыстым і бліскучым кіцелі і яшчэ больш бліскучых высо-  
кіх ботах.—Разыйдзіцесь! Няма чаго тут стаяць!—крыкнуў  
ён на натоўп, яшчэ не бачачы, чаму сабраўся натоўп. Па-  
дышоўшы-ж бліжэй і ўбачыўши арыштанта, які паміраў,  
ён кіўнуў галавой, нібы ўхваляючы гэта, і звярнуўся да  
гарадавога:

— Як так?

Гарадавы далажыў, што ішла партыя і арыштант упаў,  
канвойны загадаў пакінучы.

— Дык што-ж? У ўчастак трэба. Раміznіка.

— Пабег дворнік,—сказаў гарадавы, прыкладаючы руку  
да казырка.

Прыказчык нешта пачаў было пра спеку.

— Твая справа гэта? А? Ідзі сваёй дарогай,—праказаў  
акалотачны і так строга зірнуў на яго, што прыказчык змоўк.

— Вады трэба даць выпіць,—сказаў Нехлюдаў.

Акалотачны строга зірнуў і на Нехлюдава, але нічога  
не сказаў. Калі-ж дворнік прынёс у кружцы ваду, ён зага-  
даў гарадавому прапанаваць арыштанту. Гарадавы падняў  
захіленую галаву і паспрабаваў уліць ваду ў рот, але арыш-  
тант не прымаў яе; вада вылівалася па барадзе і мачыла  
на грудзях куртку і зэрбную пыльную кашулю.

— Лі на галаву!—загадаў акалотачны, і гарадавы, зняў-  
ши падобную на блін шапку, выліў ваду і на рыжыя куча-  
равыя валасы і на голы чэреп.

Вочы арыштанта, нібы спалохана, больш адкрыліся, але становішча яго не змянілася. Па твары яго цяклі брудны пацёкі ад пылу, але рот так-жа роўнамерна ўсхліпваў, і ўсё цела ўздрыгвала.

— А гэты што-ж? Узяць гэтага,—звярнуўся акалотачны да гарадавога, паказваючы на нехлюдаўскага раміznіка.—Давай! Гэй, ты!

— Заняты,—панура, не падымаяучы вачэй, вымавіў раміznік.

— Гэта мой раміznік,—сказаў Нехлюдаў,—але вазьміце яго. Я заплачу,—дадаў ён, звяртаючыся да раміznіка.

— Ну, чаго сталі?—крыкнуў акалотачны.—Бярыце!

Гарадавы, дворнікі і канвойныя паднялі паміраючага, панеслі да таратайкі і пасадзілі на сядзенне. Але ён не мог сам тримацца; галава яго завальвалася назад, і ўсё цела спаўзала з сядзення.

— Кладзі лёжма!—загадаў акалотачны.

— Нічога, ваша благародззе, я так давязу,—сказаў гарадавы, цвёрда ўсаджваючыся побач з паміраючым на сядзенне і абхапляючы яго моцнай правай рукой падпахі.

Канвойны падняў абутия ў коты без падвёртак ногі і паставіў і выцягнуў іх пад козлы.

Акалотачны азірнуўся і, убачыўши на бруку падобную на блін шапку арыштанта, падняў яе і надзеў на захіленую назад мокрую галаву.

— Марш!—загадаў ён.

Раміznік сярдзіта азірнуўся, паківаў галавой і, у супрадзіжэнні канвойнага, паехаў шагам назад да прыватнага дома. Цела з галавой, якое хісталася ва ўсе бакі, спаўзала, і гарадавы, што сядзеў з арыштантам, безупынна перахопліваў яго. Канвойны, ідуучы побач, папраўляў ногі. Нехлюдаў пайшоў за імі.

### XXXVII

Пад'ехаўши да ўчастка міма пажарнага вартавога, таратайка з арыштантам уехала на двор паліцэйскага ўчастка і спынілася каля аднаго з пад'ездаў.

На дварэ пажарныя, закасаўшы рукавы, гучна гамонячы і смеючыся, мылі нейкія дрогі.

Як толькі таратайка спынілася, некалькі гарадавых акружылі яе і падхапілі пазбаўлене жыцця цела арыштанта падпахі і ногі і знялі яго з таратайкі, якая вішчэла пад ім.

Гарадавы, што прывёз арыштанта, сыйшоўшы з таратайкі, памахаў адубянелай рукой, зняў фуражку і перахрысціўся. Мёртвага-ж панеслі ў дзвёры і ўгору па сходах. Нехлюдаў пайшоў за ім. У невялікім брудным пакоі, куды прынеслі мёртвага, было 4 ложкі. На двух сядзелі ў халатах два хворыя, адзін крываются з абвязанай шыяй, другі сухотны. Два ложкі былі вольныя. На адзін з іх паклалі арыштанта. Маленькі чалавек з бліскучымі вачымі і бровамі, якія рухаліся безупынна, у адной бялізне і панчохах, хуткімі мяккімі крокамі падышоў да арыштанта, паглядзеў на яго, потым на Нехлюдава і гучна зарагатаў. Гэта быў вар'ят, які знаходзіўся ў прыймовым пакоі.

— Хочуць запалохаць мяне,—загаварыў ён.—Толькі-ж не ўдасца.

Услед за гарадавымі, што прынеслі мёртвага, увайшлі акалотачны і фельчар.

Фельчар, падышоўшы да мёртвага, узяў жаўтаватую, пакрытую вяснянкамі, яшчэ мяккую, але ўжо змярцвела-бледную руку арыштанта, патрымаў яе, потым пусціў. Яна вяла ўпала на жывот нябожчыка.

— Гатоў,—сказаў фельчар, кіёнуўшы галавой, але, відаць, для парадку, расшпіліў мокрую зрэбную кашулю мерцвяка і, адкінуўшы ад вуха свае кучаравыя валасы, прыклаўся да жаўтаватых нерухомых высокіх грудзей арыштанта. Усе маўчалі. Фельчар прыпадняўся, яшчэ кіёнуў галавой і дакрануўся пальцам спачатку да аднаго, потым да другога павека над адкрытымі блакітнымі ўтаропленымі вачымі.

— Не спалохаецце, не спалохаецце,—гаварыў вар'ят, увесі час плюючы ў напрамку да фельчара.

— Што-ж?—спытаў акалотачны.

— Што-ж?—паўтарыў фельчар.—У трупяню аднесці трэба.

— Глядзіце, ці правільна? — спытаў акалотачны.

— Пара ведаць, — сказаў фельчар, для нечага закрываючи адкрытыя грудзі мерцвяка. — Дык я пашлю за Мацвей Іванычам, няхай паглядзіць. Петроў, ідзі, — сказаў фельчар і адышоўся ад мерцвяка.

— Аднесці ў трупярню, — сказаў акалотачны. А ты тады прыходзь у канцылярю, — распішацся, — дадаў ён канвойнаму, які ўвесь час не адставаў ад арыштанта.

— Слухаю, — адказаў канвойны.

Гарадавыя паднялі мерцвяка і панеслі зноў уніз па сходнях. Нехлюдаў хацеў ісці за імі, але вар'ят затрымаў яго.

— Вы-ж не ў змове, дык дайце папяроску, — сказаў ён. Нехлюдаў дастаў партабак і даў яму. Вар'ят, водзячы бровамі, пачаў вельмі хутка гаворачы, расказваць, як яго мучачы гіпнозам.

— Яны-ж усе супроць мяне і праз сваіх медыумаў мучачы, мардуюць мяне...

— Даруйце мне, — сказаў Нехлюдаў і, не даслухаўши яго, вышаў на двор, жадаючи ведаць, куды аднясуть мёртвага.

Гарадавыя, несучы труп, прайшли ўже ўвесь двор і ўвходзілі ў пад'езд сутарэння. Нехлюдаў хацеў падыйсці да іх, але акалотачны спыніў яго.

— Вам што трэба?

— Нічога, — адказаў Нехлюдаў.

— Нічога, дык і ідзіце.

Нехлюдаў скарыўся і пайшоў да свайго раміznіка. Раміznік яго дрымаў. Нехлюдаў пабудзіў яго і паехаў зноў да вакзала.

Не ад'ехаў ён і 100 кроکаў, як сустрэў зноў у суправаджэнні канвойнага ламавыя калёсы, на якіх ляжаў другі, відавочна ўже памершы арыштант. Арыштант ляжаў на спіне на калесах, і паголеная галава яго з чорнай бародкай, пакрытая шапкай, падобнай на блін, якая з'ехала на твар да носа, трэслася і білася пры кожным штуршку калес. Ламавік у тоўстых ботах кіраваў канём, ідуучы побач. Ззаду ішоў гарадавы. Нехлюдаў крануў за плячо свайго раміznіка.

— Што робяць!—сказаў раміznік, спыняючы каня.

Нехлюдаў злез з таратайкі і ўслед за ламавым, зноў міма пажарнага вартавога, увайшоў на двор участка. На дварэ цяпер пажарныя ўжо скончылі мыць дрогі, і на іхнім месцы стаяў высокі кастлявы брандмаёр з сінім аколышам і, заклаўши руکі ў кішэні, строга глядзеў на буланага з нагрызанай шыяй жарабка, якога пажарны вадзіў перад ім. Жарабок кульгаў на пярэднюю нагу, і брандмаёр сядзіта гаварыў нешта ветэрынару, які стаяў тут-жа.

Акалотачны стаяў таксама тут. Убачыўши другога мерцвяка, ён падышоў да ламавіка.

— Дзе паднялі?—спытаў ён, нездаволена паківаўши галавой.

— На Старай Гарбатаўскай,—адказаў гарадавы,

— Арыштант?—запытаў брандмаёр.

— Так точна.

— Другі сёння,—сказаў акалотачны.

— Ну, парадкі. Але і спека-ж,—сказаў брандмаёр і, звярнуўшыся да пажарнага, каторы адводзіў кульгавага буланага, крыкнуў:—У крайніе стойла пастаў! Я цябе, сукінага сына, навучу, як коней калечыць, якія даражэй за цябе, шэльмы, каштуюць.

Мерцвяка, таксама, як і першага, паднялі з калёсаў гарадавыя і панеслі ў прыймовы пакой. Нехлюдаў, як загіпнатаўшы, пайшоў за імі.

— Вам чаго?—спытаў яго адзін гарадавы.

Ён, не адказваючы, ішоў туды, куды яны неслі мерцвяка.

Вар'ят, седзячы на ложку, прагна курыў папяросу, якую яму даў Нехлюдаў.

— А, вярнуліся!—сказаў ён і зарагатаў. Убачыўши мерцвяка, ён наморшчыўся.—Зноў,—сказаў ён.—Абрыдлі, не хлопчык-жа я, праўда?—пытліва ўсміхаючыся, звярнуўся ён да Нехлюдава.

Нехлюдаў tym часам глядзеў на мерцвяка, якога цяпер ніхто не захінаў больш, і твар якога, раней закрыты шапкай, можна было ўвесь бачыць. Наколькі той арыштант быў агідным, настолькі гэты быў надзвычайна прыгожы і тварам і ўсім целам. Гэта быў чалавек у поўным росквіце

сіл. Не гледзячы на скалечаную брыццём палову галаву, невысокі круты лоб з выпуклінамі над чорнымі, цяпер змяр-цвельмі вачыма, быў вельмі прыгожы, таксама як і невя-лікі з гарбінкай нос над тонкімі чорнымі вусамі. Пасінелыя цяпер губы склаліся ў усмешку; невялікая бародка толькі акружала ніжнюю частку твара, і на паголеным баку чэрата віднелася невялікае моцнае і прыгожае вуха. Выраз твара быў і спакойны, і суровы, і добры. Не гаворачы ўжо аб tym, што па твары гэтym можна было бачыць, якія магчы-масці духоўнага жыцця былі загублены ў гэтym чалавеку,— па тонкіх касцях рук і закутых ног і па дужых мускулах усіх прапарцыянальных членаў можна было бачыць, якая гэта была прыгожая, моцная, спрытная чалавечая жывёла, як жывёла ў сваім родзе куды больш дасканалая, як той буланы жарабок, за псованне якога гэтак злаваўся бранд-маёр. А tym часам яго замардавалі, і не толькі ніхто не шкадаваў яго, як чалавека,—ніхто не шкадаваў яго, як дарэмна загубленую рабочую жывёлу. Адзінае пачуццё, выкліканае ва ўсіх людзях яго смерцю, было пачуццё да-сады за клопаты, якія з'яўляліся ў выніку неабходнасці пазбавіцца ад гэтага цела, якое пагражала гніццём.

У прыймовы пакой увайшлі доктар з фельчарам і пры-ватны. Доктар быў моцны прысадзісты чалавек у часун-човым пінжаку і такіх самых вузкіх панталонах, якія абцяг-валі яго мускулістыя сцёгны. Прыватны быў маленькі, тоўсты, з падобным на кулю чырвоным тварам, які рабіўся яшчэ больш круглым ад яго прывычкі набіраць у шчокі паветра і павольна выпускаць яго. Доктар падсеў на ложак да мерцвяка, таксама, як і фельчар, дакрануўся да рукі, па-слухаў сэрца і ўстаў, папраўляючи панталоны.

— Мярцвейшыя не бываюць,—сказаў ён.

Прыватны набраў поўны рот паветра і паволі выпусціў яго.

— З якой турмы?—звярнуўся ён да канвойнага.

Канвойны адказаў і напомніў пра кайданы, якія былі на памершым.

— Загадаю зняць; хвала богу, кавалі ёсць,—сказаў пры-ватны і, зноў надзьмуўшы шчокі, пайшоў да дзвярэй, па-вольна выпускаючы паветра.

— Чаму-ж гэта так?—звярнуўся Нехлюдаў да доктара. Доктар паглядзеў на яго праз акуляры.

— Што, чаму так? Што паміраюць ад сонечнага ўдару? А так, седзячы без руху, без святла ўсю зіму, і раптам на сонца, ды ў гэткі дзень, як сёння, ды ідуць натоўпам, свежага паветра нехапае. Вось і ўдар.

— Дык навошта-ж іх пасылаюць?

— А гэта вы іх спытайце. А вы, уласна, хто?

— Я старонні.

— А-а!.. Бывайце. Я не маю часу,—сказаў доктар і, з дасадай смаргнуўшы ўніз панталоны, накіраваўся да ложкаў хворых.

— Ну, твае справы як?—звярнуўся ён да крываротага бледнага чалавека з завязанай шыяй.

Вар'ят тым часам сядзеў на сваім ложку і, перастаўшы курыць, пляваў у напрамку да доктара.

Нехлюдаў сышоў уніз на двар і міма пажарных коней, і курэй, і вартавога ў меднай касцы прайшоў у вароты, сеў на свайго рамізніка, які зноў было заснуў, і паехаў на вакзал.

### XXXVIII

Калі Нехлюдаў прыехаў на вакзал, арыштанты ўжо ўсе сядзелі ў вагонах за вокнамі з кратамі. На платформе стаяла некалькі чалавек праважатых: іх не падпускалі да вагонаў. Канвойныя сёння былі асабліва заклапочаны. Па дарозе ад турмы да вакзала ўпала і памерла ад удару, апрача тых двух чалавек, якіх бачыў Нехлюдаў, яшчэ трох чалавекі: аднаго адvezлі, таксама, як першых двух, у бліжэйшы участак, і два ўпалі ўжо тут, на вакзале<sup>1</sup>. Заклапочаны канвойныя былі не тым, што памерла пад іхнім канвоем пяць чалавек, якія-б малі асташца жывымі. Гэта іх не займала, а займала іх толькі тое, каб выканаць усё тое, што па закону патрабавалася ў гэтых выпадках: здаць

<sup>1</sup> У пачатку 80-х гадоў пяць чалавек арыштантаў памерлі ў адзін дзень ад сонечнага ўдару ў той час, калі іх пераводзілі з Бутырскай турмы на вакзал Ніжагородской чыгуункі.

куды трэба мёртвых і іхнія паперы і рэчы і выключыць іх з ліку тых, якіх трэба везці ў Ніжні, а гэта было вельмі кlapатліва, асабліва ў гэткую спеку.

І вось гэтым і былі заняты канвойныя, і таму, пакуль усё гэта не было зроблена, не пускалі Нехлюдава і іншых, што таксама прасілі аб гэтым, падыйсці да вагонаў. Нехлюдава, аднак, усё-ж такі пусцілі, таму што ён даў грошай канвойнаму унтэр-афіцэру. Унтэр-афіцэр гэты праpusciu Нехлюдава і прасіў яго толькі хутчэй пагаварыць і адыйсці, каб не бачыў начальнік. Усіх вагонаў было 18, і ўсе, апрача вагона начальства, былі поўна набіты арыштантамі. Праходзячы каля акон вагонаў, Нехлюдаў прыслухоўваўся да таго, што адбывалася ў іх. Ба ўсіх вагонах чуёся звон кайданаў, мітусніна, гамонка, перасыпаная бязглуздай лаянкай, але нідзе не гаварылася, як таго чакаў Нехлюдаў, аб памёршых у дарозе таварышах. Гаварылі больш пра мяшкі, пра ваду і пра выбар месца. Заглянуўшы ў акно аднаго з вагонаў, Нехлюдаў убачыў у сярэдзіне яго, у праходзе, канвойных, якія здымалі з арыштантаў наручні. Арыштанты працягвалі руکі, і адзін канвойны ключом адмыкаў замок на наручнях і здымав іх. Другі збіраў наручні. Прайшоўшы ўсе мужчынскія вагоны, Нехлюдаў падышоў да жаночых. У другім з іх чуёся роўнамерны жаночы стогн з прымаўленнем. „О-о-о! Матулечка! О-о-о! Матулечка, родная!“

Нехлюдаў прайшоў міма і, як паказаў канвойны, падышоў да акна трэцяга вагона. З акна, як толькі Нехлюдаў наблізіў да яго галаву, тхнула гарачыней, насычанай густой парай чалавечага поту, і выразна пачуліся вісклівыя жаночыя галасы. На ўсіх лавах сядзелі, расчырванеўшыся, потныя жанчыны ў халатах і кофтах і звонка гутарылі. Блізкі ад кратаў твар Нехлюдава звярнуў іх увагу. Бліжэйшыя замаўчалі і пасунуліся да яго. Маслава ў адной кофтачцы і без хусткі сядзела каля процілеглага акна. Бліжэй сюды сядзела, усміхаючыся, белая Фядос'я. Пазнаўшы Нехлюдава, яна штурханула Маславу і рукой паказала ёй на акно. Маслава паспешна ўстала, накінула на чорныя валасы хустку і з усмешкай на ўзбадзёраным, чырвоным, потным твары падышла да акна і ўзялася за краты.

- І гарачыня,—сказала яна, радасна ўсміхаючыся.
- Атрымалі рэчы?
- Атрымала, дзякую.
- Ці не трэба вам чаго?—спытаў Нехлюдаў, адчуваючы, як, нібы з лазні, тхне гарачынёй з душнага вагона.
- Нічога не трэба, дзякую.
- Напіцца-б,—сказала Фядос'я.
- Так, напіцца-б,—паўтарыла Маслава.
- Хіба ў вас няма вады?
- Ставяць, але ўсю выпілі.
- Зараз,—сказаў Нехлюдаў.—Я папрашу канвойнага. Цяпер да Ніжняга не пабачымся.
- А вы хіба едзеце?—нібы не ведаючы гэтага, сказала Маслава, радасна зірнуўшы на Нехлюдава.
- Еду з наступным поездам.
- Маслава нічога не сказала, і толькі праз некалькі секунд глыбока ўздыхнула.
- Што-ж гэта, паночак, праўда, што дванаццаць чалавек замардавалі да смерці?—сказала грубым мужчынскім голасам старая суровая арыштантка.
- Гэта была Караблёва.
- Я не чуў, што дванаццаць. Я бачыў двух,—сказаў Нехлюдаў.
- Кажуць дванаццаць. Няўжо-ж ім за гэта нічога не будзе. Вось д'яблы!
- А з жанчын ніхто не захварэў?—спытаў Нехлюдаў.
- Бабы цвярдзей,—смеючыся, сказала другая нізен'кая арыштантка,—толькі вось адна раджаць надумалася. Вось заходзіцца,—сказала яна, паказваючы на суседні вагон, з якога чуліся ўсе тыя самыя стогны.
- Вы гаворыце, ці не трэба чаго,—сказала Маслава, стараючыся стрымаша губы ад радаснай усмешкі,—ці нельга гэтую жанчыну пакінуць, а то мучыцца. Вось-бы сказаў начальству.
- Добра, я скажу.
- А вось яшчэ,—ці нельга ёй Тараса, мужа свайго, пабачыць, дадала яна, вачыма паказваючы на Фядос'ю, якая ўсміхалася.—Ён-жа з вамі едзе.

— Пане, нельга размаўляць,—пачуўся голас канвойнага унтэр-афіцэра. Гэта быў не той, які пусціў Нехлюдава.

Нехлюдаў адышоўся і пайшоў шукаць начальніка, каб прасіць яго аб жанчыне, якая раджала, і аб Тарасе, але доўга не мог знайсці яго і дамагчыся адказу ад канвойных. Яны былі вельмі заклапочаны: адны вялі кудысьці нейкага арыштанта, другія бегалі купляць сабе харч і размяшчалі свае рэчы па вагонах, трэція прыслугоўвалі нейкай даме, якая ехала з канвойным афіцэрам, і неахвотна адказвалі на пытанні Нехлюдава.

Нехлюдаў убачыў канвойнага афіцэра ўжо пасля другога званка. Афіцэр, абціраючы сваёй кароткай рукой вусы, што закрывалі яму рот, і падняўшы плечы, рабіў вымову за нешта фельдфебелю.

— Вам што, уласна, трэба?—спытаў ён Нехлюдава.

— У вас жанчына раджае ў вагоне, дык я думаў трэба-б...

— Ну, і хай раджае. Тады відаць будзе,—сказаў канвойны, праходзячы ў свой вагон і жавава размахваючы сваімі кароткімі рукамі.

У гэты час прайшоў кандуктар з свістком у руцэ; пачуўся апошні званок, свісток, і сярод праважатых на платформе і ў жаночым вагоне пачуўся плач і лямант. Нехлюдаў стаяў побач з Тарасам на платформе і глядзеў, як адзін за адным цягнуліся міма яго вагоны з кратаванымі вокнамі, з якіх віднеліся паголенныя галовы мужчын. Потым параўняўся першы жаночы вагон, у акне якога відаць былі галовы проставалосых у хусцінках жанчын; потым другі вагон, у якім чуўся ўсё той-же стогн жанчыны, потым вагон, у якім была Маслава. Яна разам з другімі стаяла каля акна і глядзела на Нехлюдава і жаласліва ўсміхалася яму.

### XXXIX

Да адыходу пасажырскага поезда, з якім ехаў Нехлюдаў, аставалася дзве гадзіны. Нехлюдаў спачатку думаў за гэты час з'ездіць яшчэ да сястры, але ціпер, пасля ўражанняў гэтай раніцы, адчуў сябе да гэткай ступені ўсхваляванным і разбітым, што, сеўшы на канапку першага

жласса, зусім нечакана адчуў гэткую санлівасць, што павярнуўся на бок, паклаў пад шчаку далонь і адразу-ж заснуш. Яго пабудзіў лёкай у фраку, са значком і сарветкай.

— Пане, пане, ці не вы будзеце Нехлюдаў, князь? Пані вас шукаюць.

Нехлюдаў ускочыў, праціраючи вочы, і ўспомніў, дзе ён і ўсё тое, што было сёння раніцою.

У яго ўспамінах былі: шэсце арыштантаў, мерцвякі, вагоны з кратамі і замкнутыя там жанчыны, з якіх адна мучыцца, без дапамогі раджаючы, а другая жаласліва ўсміхаецца яму з-за жалезных крататаў. У сапраўднасці-ж было перад ім зусім іншае: устаўлены бутэлькамі, вазамі, кандэлябрамі і прыборамі стол, спрытныя лёкаі, якія сноўдалі каля стала. У глыбіні залы перад шафай, за вазамі з фруктамі і бутэлькамі, буфетчык і каля буфета спіны пасажыраў.

У той час, калі Нехлюдаў уставаў і садзіўся і пакрыху апамятаўся, ён зауважыў, што ўсе прысутныя з цікаўнасцю пазіралі на нешта, што адбывалася каля дзвярэй. Ён патлядзеў і ўбачыў шэсце лодзей. Яны неслі на крэсле даму, галава якой была захутана лёгкім пакрывалам. Пярэдні насільшчык быў лёкай і здаўся знаёмы Нехлюдаву. Задні быў таксама знаёмы швейцар з галуном на шапцы. За крэслам ішла элегантная пакаёўка ў фартуху і кудзерках і несла вузельчык, нейкую круглую рэч у скуранным футляры і парасоны. Яшчэ ззаду з сваімі адвіслымі тоўстымі губамі і апаплектычнай шыяй, выпяўшы грудзі, ішоў князь Карчагін у дарожнай фуражцы і яшчэ ззаду—Mici, Miша, стрыечны брат, і знаёмы Нехлюдаву дыпламат Остэн з сваёй доўгай шыяй, выпятым кадыком і заўсёды вясёлым выглядам і настроем. Ён ішоў, нешта пагрозліва, але, відавочна, жартаўліва даказваючы Mici, якая ўсміхалася. Ззаду ішоў доктар, сядзіта курачы папяросу.

Карчагіны пераязджалі з свайго падгародняга маёнтка да сястры княгіні ў яе маёнтак па Ніжагародскай дарозе.

Шэсце насільшчыкаў, пакаёўкі і доктара накіравалася ў дамскі пакой, выклікаючы цікаўнасць і павагу ўсіх прысутных. Стары-ж князь, прысেўшы да стала, адразу-ж паклікаў да сябе лёкай і пачаў нешта заказваць яму.

Micci з Остэнам таксама спыніліся ў сталовай і толькі хацелі сесці, як убачылі ў дзвярах знаёмую і пайшлі ёй насустроч. Знаёмая гэта была Наталля Іванаўна. Наталля Іванаўна, разам з Аграфенай Пятроўнай, азіраючыся па баках, уваходзіла ў сталовую. Яна амаль адначасова ўбачыла Micci і брата. Яна раней падышла да Micci, толькі кінуўшы галавой Нехлюдаву; але, пацалаваўшыся з Micci, адразу-ж звярнулася да яго.

— Нарэшце я цябе знайшла,—сказала яна.

Нехлюдаў устаў, прывітаўся з Micci, Мішам і Остэнам і спыніўся, размаўляючы. Micci расказала яму пра пажар іхняга дома ў вёсцы, які прымусіў іх пераезджаць да цёткі. Остэн па гэтаму выпадку пачаў расказваць спешны анекдот пра пажар.

Нехлюдаў, не слухаючы Остэна, звярнуўся да сястры:

— Як я рад, што ты прыехала,—сказаў ён.

— Я ўжо даўно прыехала,—сказала яна.—Мы з Аграфенай Пятроўнай,—яна паказала на Аграфену Пятроўну, якая ў капелюшы і ватэрпруфе з ласкавай павагай здалёк канфузліва пакланілася Нехлюдаву, не жадаючы перашкаджаць яму,—усюды шукалі цябе.

— А я тут заснуў. Як я рад, што ты прыехала,—паўтарыў Нехлюдаў.—Я ліст табе пачаў пісаць,—сказаў ён.

— Няўжо?—сказала яна спалохана.—Аб чым-ж?

Micci з сваімі кавалерамі, заўважыўшы, што паміж братам і сястрой пачынаецца інтymная гутарка, адышлася ўбок. Нехлюдаў-жа з сястрой селі каля акна на аксамітную канапку побач з нейчымі рэчамі, пледам і кардонкам.

— Я ўчора, калі пайшоў ад вас, хацеў вярнуцца і пакаяцца, але не ведаў, як ён сустрэне,—сказаў Нехлюдаў.—Я нядобра гаварыў з тваім мужам, і мяне гэта мучыла,—сказаў ён.

— Я ведала, я ўпэўнена была,—сказала сястра,—што ты не хацеў. Ты-ж ведаеш...

І слёзы выступілі на яе вачах, і яна дакранулася да яго рукі. Фраза гэта была цмянай, але ён зразумеў яе цалкам і яго расчуліла тое, што яна значыла. Словы яе значылі тое, што, апрача яе любові, пануючай над усёй ёю,—

любові да свайго мужа, для яе важна і дорага яе любоў да яго, да брата, і што ўсякая сварка з ім—для яе цяжкая пакута.

— Дзякую, дзякую табе... Ах, што я бачыў сёння,—сказаў ён, раптам успамінаючи другога памёршага арыштанта.—Два арыштанты забіты.

— Як забіты?

— Так забіты. Іх павялі ў гэту спеку. І двое памерлі ад сонечнага ўдару.

— Не можа быцы! Як? Сёння? Цяпер?

— Але, цяпер. Я бачыў іхнія трупы.

— Але дзеля чаго забілі? Хто забіў?—сказала Наталля Іванаўна.

— Забілі тыя, хто сілком вёў іх,—раззлавана сказаў Нехлюдаў, адчуваючы, што яна глядзіць на гэту справу вачыма свайго мужа.

— Ах, божа мой!—сказала Аграфена Пятроўна, падыхаючы бліжэй да іх.

— Мы-ж не маём нікага ўяўлення аб tym, што робіцца з гэтymі няшчаснымі, а трэба гэта ведаць,—дадаў Нехлюдаў, гледзячы на старога князя, які, завязаўшыся сарветкай, сядзеў каля стала за крушонам і ў гэты самы час азірнуўся на Нехлюдава.

— Нехлюдаў!—крыкнуў ён,—хочаце асвяжыцца? На дарогу цудоўна.

Нехлюдаў адмовіўся і адварнуўся.

— Але што-ж ты зробіш?—працягвала Наталля Іванаўна.

— Што магу. Я не ведаю, але адчуваю, што павінен нешта зрабіць. і што магу, тое зраблю.

— Так, так, я гэта разумею. Ну, а з гэтymі,—сказала яна, усміхаючыся і паказваючи вачымі на Карчагіна,—няўжо зусім скончана?

— Зусім, і я думаю, што з абодвух бакоў без жалю.

— Шкада. Я шкадую. Я яе люблю. Ну ўявім, што гэта так. Але навошта ты хочаш звязаць сябе?—дадала яна ня смела.—Навошта ты едзеш?

— Еду таму, што так трэба,—сур'ёзна і суха сказаў Нехлюдаў, нібы жадаючы спыніць гэту размову. Але

адразу-ж яму зрабілася сорамна за сваю халоднасць да сястры.

„Чаму не сказаць ёй усяго, што я думаю?—падумаў ён.—<sup>1</sup> хай і Аграфена Пятроўна пачуе”,—сказаў ён сабе, зірнуўшы на старую пакаёўку. Прысутнасць Аграфены Пятроўны яшчэ больш падахвочвала яго паўтарыць сястры сваё ражэнне.

— Ты гаворыш аб маім намеры ажаніцца з Кацюшай? Дык вось бачыш, я парашыў гэта зрабіць, але яна рашуча і цвёрда адмовіла мне,—сказаў ён, і голас яго задрыжэў, як дрыжэў заўсёды, калі ён гаварыў аб гэтым.—Яна не хоча маёй ахвяры і сама ахвяруе, для яе, у яе становішчы, шмат чым, і я не магу прыняць гэтай ахвяры, калі гэта мінутнае. І вось я еду за ёю і буду там, дзе яна будзе, і буду, колькі магу, памагаць, каб аблягчыць яе долю.

Наталля Іванаўна нічога не сказала. Аграфена Пятроўна пытліва пазірала на Наталлю Іванаўну і ківала галавой. У гэты час з дамскага пакоя вышла зноў шэсце. Той самы прыгожы лёкай Філіп і швейцар неслі княгіню. Яна спыніла насільшчыкаў, паклікала да сябе Нехлюдава і, жаласліва млеючы, працягнула яму белую ў пярсцёнках руку, з жахам чакаючы цвёрдага паціскання.

— Ероuvantable!<sup>1</sup>—сказала яна пра спеку.—Я не пераношу гэтага. Се climat me tue<sup>2</sup>.—І, пагаварыўшы аб жахах рускага клімата і запрасіўшы Нехлюдава прыехаць да іх, яна дала знак насільшчыкам.—Дык аваўязкова прыезджайце,—дадала яна, нахаду паварачваючы свой доўгі твар да Нехлюдава.

Нехлюдаў вышаў на платформу. Шэсце княгіні накіравалася направа, да першага класа. Нехлюдаў-жа з арцельшчыкам, які нёс рэчы, і Тарасам з сваім мяшком пайшлі налева.

— Вось гэта мой таварыш,—сказаў Нехлюдаў сястры, паказваючы на Тараса, гісторыю якога ён расказваў ёй раней.

<sup>1</sup> Жахліва.

<sup>2</sup> Гэты клімат мяне забівае.

— Ды няўжо ў трэцім класе? — спытала Наталля Іванаўна, калі Нехлюдаў спыніўся супроць вагона трэцяга класа, і арцельшчык з рэчамі і Тарас увайшлі ў яго.

— Ды мне лепш, я з Тарасам разам, — сказаў ён. — Вось яшчэ што, — дадаў ён, — дасюль я яшчэ не аддаў у Кузмінскім зямлю сялянам, так што ў выпадку маёй смерці твае дзецы атрымаюць спадчыну.

— Дэмітрый, годзе, — сказала Наталля Іванаўна.

— Калі-ж я і аддам, дык адно, што могу сказаць, гэта тое, што ўсё астатніе будзе іхнім, бо пэўна я не ажанюся, а калі ажанюся, дык не будзе дзяцей... так што...

— Дэмітрый, калі ласка, не гавары гэтага, — гаварыла Наталля Іванаўна, а тым часам Нехлюдаў бачыў, што яна была рада чуць тое, што ён сказаў.

Наперадзе, перад першым класам, стаяў толькі невялікі на тоўп народу, усё яшчэ пазіраючы на той вагон, у які ўнеслі княгіню Карчагіну. Астатні народ быў ужо ўесь на месцах. Запозненыя пасажыры, спяшаючыся, грукалі па дошках платформы, кандуктары зачынялі дзверцы і запрашалі падарожных садзіцца, а праважатых выходзіць.

Нехлюдаў увайшоў у распалены сонцам гарачы і смуродны вагон і адразу ж вышаў на тормаз. Наталля Іванаўна стаяла супроць вагона ў сваім модным капелюшы і накідцы побач з Аграфенай Пястроўнай і, відавочна, шукала тэму для размовы і не знаходзіла. Нельга нават было сказаць: „ес্টревез“<sup>1</sup>, — таму што яны ўжо даўно з братам смяяліся над гэтай звычайнай фразай падарожных. Тая кароткая размова аб грашовых справах і спадчыне адразу разбурыла наладжаныя было паміж імі чулыя брацкія адносіны; яны адчувалі сябе цяпер адчужонымі адзін ад аднаго. Так што Наталля Іванаўна была рада, калі поезд пайшоў, і можна было, толькі, ківаючы галавой, з сумным і ласкавым тварам казаць: „бывай, ну, бывай, Дэмітрый!“ Але як толькі вагон ад'ехаў, яна падумала аб tym, як перадасць яна мужу сваю размову з братам, і твар яе зрабіўся сур'ёзным і заклапочаным. І Нехлюдаву, не гледзячы на тое, што ён з

<sup>1</sup> „Пішице“.

самымі лепшымі пачуццямі адносіўся да сястры і нічога не захоўваў ад яе, цяпер было цяжка, няёмка з ёю, і хацелася хутчэй аслабаніца ад яе. Ён адчуваў, што няма больш той Наташи, якая некалі была гэткай блізкой яму, а ёсьць толькі рабыня чужога яму і непрыемнага чорнага валасата го мужа. Ён ясна ўбачыў гэта, таму што твар яе асвятліўся асаблівым ажыўленнем толькі тады, калі ён загаварыў пра тое, што займала яе мужа,—пря аддачу зямлі сялянам, пра спадчыну. І ад гэтага было сумна яму.

## XL

Спека ў распаленым на працягу цэльнага дня сонцам і напоўненым народам вялікім вагоне трэцяга класа была такая душная, што Нехлюдаў не пайшоў у вагон, а астаўся на тормазе. Але і тут дыхаць нечым было, і Нехлюдаў уздыхнуў усімі грудзымі толькі тады, калі вагоны выкаціліся з-за дамоў, і павеяла скразняком. „Але, забілі“, паўтарыў ён сабе слова, сказаныя сястры. І ў уяўленні яго з-за ўсіх уражанняў сёнешняга дня з надзвычайнай яскравасцю ўзнік прыгожы твар другога мёртвага арыштанта з усмешкай на вуснах, строгім выразам ілба і невялікім моцным вухам пад паголеным пасінелым чэррапам. „І што самае жудаснае, гэта тое, што забілі, і ніхто не ведае, хто яго забіў. А забілі. Павялі яго, як і ўсіх арыштантаў, па загаду Масленніка. Масленнікаў, напэуна, зрабіў свой звычайны загад, падпісаў сваім дурным росчыркам паперу з друкаваным загалоўкам і, канечне, ужо ніяк не палічыць сябе вінаватым. Яшчэ менш можа лічыць сябе вінаватым турэмны доктар, які аглядаў арыштантаў. Ён акуратна выкананаў свой абавязак, вылучыў слабых і ніяк не мог прадбачыць ні гэткай страшнай спекі, ні таго, што іх павядуць гэтак позна і гэткім натоўпам. Сматрыцель?.. Але сматрыцель толькі выконваў прадпісанне аб tym, каб у такі-та дзень адправіць столькі-та катаржных, сасланых, мужчын і жанчын. Таксама не можа быць вінават і канвойны, якога абавязак складаўся з таго, каб з падлікам прыняць там-та столькі-та і там-та здаць столькі-та сама. Вёў ён партью, як звычайна і як

належыць, і ніяк не мог прадбачыць, што такія моцныя людзі, як тыя два, якіх бачыў Нехлюдаў, не вытрымаюць і памруть. Ніхто не вінават, а людзі забіты і забіты ўсё-такі гэтымі самымі невінаватымі ў гэтых смерцях людзьмі”.

„Зрабілася ўсё гэта таму,—думаў Нехлюдаў,—што ўсе гэтая людзі—губернатары, сматрыцелі, акалотачныя, гарадавыя—лічаць, што ёсьць на свеце такія становішчы, у якіх чалавечы абыход з чалавекам не з'яўляецца абавязковым. Но ўсе гэтая людзі—і Масленнікаў, і сматрыцель, і канвойны, — усе яны, калі-б не былі губернатарамі, сматрыцелямі, афіцэрамі, дваццаць разоў падумалі-б аб тым, ці можна адпраўляць людзей у гэткую спеку і гэткай кучай, дваццаць разоў у дарозе спыніліся-б і, убачыўши, што чалавек млее, задыхаецца, вывелі-б яго з натоўпу, адвялі-б яго ў цень, далі-б вады, далі-б адпачыць і, калі здарылася няшчасце, выказалі-б спачуванне. Яны не зрабілі гэтага, нават перашкаджалі рабіць гэта іншым толькі таму, што яны бачылі перад сабой не людзей і свае абавазкі перад імі, а службу і яе патрабаванні, якія яны ставілі вышэй патрабаванняў чалавечых дачыне няй. У гэтым усё”,—думаў Нехлюдаў.— „Калі можна прызнаць, што-б ні было значнейшым за пачуццё чалавекалюбства, хаця-б на адну гадзіну і хаця-б у якім-небудзь адным, выключным выпадку, дык німа злачынства, якое нельга было-б зрабіць з людзьмі, не лічачы сябе вінаватым”.

Нехлюдаў гэтак задумаўся, што і не заўважыў, як надвор’е змянілася: сонца скавалася за пярэднім ніzkім, разадраным воблакам, і з заходняга гарызонта насоўвалася густая светлашэрная хмара, ужо выліваючыся там, недзе далёка, над палямі і лясамі, касым спорным дажджком. Ад хмары павядала вільготным дажджавым паветрам. Зрэдку хмару разразалі маланкі, і з грукатам вагонаў усё часцей і часцей змешваліся грымоты. Хмара надыходзіла бліжэй і бліжэй, касыя кроплі дажджу, гнаныя ветрам, пачалі пляміць пляцоўку тормаза і паліто Нехлюдава. Ён перайшоў на другі бок і, удыхаючы вільготную свежасць і хлебны пах зямлі, якая доўгачакала дажджу, глядзеў, як міма беглі сады, лясы, жаўтаватыя палі жыта, зялёныя яшчэ палоскі аўса і чорныя ба-

розны цёмназялёнай квітнеючай бульбы. Усё як быццам пакрылася, лакам: зялёнае рабілася зелянейшым, жоўтае—жжаўцейшым, чорнае—чарнейшым.

— Яшчэ, яшчэ!—гаварыў Нехлюдаў, радуючыся ажыўленню палёу, садоў, гародаў пад жыватворчым дажджом.

Пролівень ліў нядоўга. Хмара часткова вылілася, часткова праішла, і на мокрую зямлю падалі ўжо апошняя простыя, частыя, дробныя краплі. Сонца зноў выглянула, усё заблішчэла, а на ўсходзе загнулася над гарызонтам невысокая, але яркая, з густым фіялетавым колерам вясёлка, якая перарывалаася толькі ў адным канцы.

„Але, пра што-ж гэта я думаў?—спытаў сябе Нехлюдаў, калі ўсе гэтыя змены ў прыродзе скончыліся, і поезд спусціўся ў выемку з высокімі адхонамі.—Так, я думаў аб tym, што ўсе гэтыя людзі: сматрыцель, канвойныя, усе гэтыя службоўцы, пераважна лагодныя, добрыя людзі, зрабіліся злымі толькі таму, што яны служаць“.

Ён успомніў абыякавасць Масленніка, калі ён гаварыў яму аб tym, што робіцца ў турме, строгасць сматрыцеля, жорсткасць канвойнага афіцэра, калі ён не пускаў на фурманкі і не звярнуў увагі на тое, што ў поездзе мучыща парадзіха.

„Усе гэтыя людзі, відавочна, былі неўразлівымі, непрамакальнымі для самага простага пачуцця спачування толькі таму, што яны служылі. Яны, як служачыя, былі непранікальнымі для пачуцця чалавекалюбства, як гэта брукаваная зямля для дажджу,—думаў Нехлюдаў, гледзячы на забрукаваны рознакаляровымі каменнямі адхон выемкі, па якому дажджавая вада не ўсочвалася ў зямлю, а сцякала ручайнкамі.—Мабысь, і трэба абкладаць каменнямі выемкі, але сумна глядзець на гэту пазбаўленую расліннасці зямлю, якая-б магла радзіць хлеб, траву, кусты, дрэвы, як тыя, каторыя віднеюцца наверсе выемкі. Тое самае і з людзьмі,—думаў Нехлюдаў,—мабысь і патрэбны гэтыя губернатары, сматрыцелі, гарадавыя, але жудасна бачыць людзей, пазбаўленых галоўнай чалавечай уласцівасці—любові і жаласці адзін да другога“.

„Уся справа ў tym,—думаў Нехлюдаў,—што людзі гэтыя признаюць законам тое, што не ёсць закон, і не

прызнаюць законам тое, што ёсць вечны, нязменны, безадкладны закон, самім богам напісаны ў сэрцах людзей. Таму мне і бывае так цяжка з гэтымі людзьмі,—думаў Нехлюдаў.— Я праста баюся іх. І сапраўды, людзі гэтых страшных. Больш страшная, як разбойнікі. Разбойнік усё-такі можа пашкадаваць—гэтых-ж не могуць пашкадаваць: яны застрахованы ад жалю, як гэтых каменні ад расліннасці. Вось гэтым яны і жудасны. Гавораць, жудасны Пугачовы, Ра-зіны. Гэтых жудаснейшыя ў тысячу разоў,—працягваў ён думадзь,—калі-б была дадзена псіхалагічная задача: як зрабіць так, каб людзі нашага часу, хрысціяне, гуманныя, прости добрыя людзі, рабілі самыя жудасныя злачынствы, не адчуваючы сябе вінаватымі, дык магчыма толькі адно вырашэнне: трэба, каб было тое самае, што ёсць, трэба, каб гэтых людзі былі губернатарамі, сматрыцелямі, афіцэрамі, паліцэйскімі, г. зн., каб, па-першае, былі ўпэўнены, што ёсць такая справа, якая завецца дзяржаўной службай, пры якой можна абыходзіцца з людзьмі, як з рэчамі, без чалавечага, брацкага дачынення да іх, а, па-другое, каб людзі гэтай самай дзяржаўной службай былі звязаны так, каб адказнасць за вынікі іхніх учынкаў з людзьмі не лажылася ні на каго асобна. Па-за гэтымі ўмовамі няма магчымасці ў наш час рабіць такія жудасныя справы, як тыя, якія я бачыў сёння. Уся справа ў тым, што людзі думаюць, што ёсць становішчы, у якіх можна абыходзіцца з чалавекам без любові, а такіх становішчаў няма. З рэчамі можна абыходзіцца без любові: можна сячы дрэвы, рабіць цэглу, караць жалеза без любові; але з людзьмі нельга абыходзіцца без любові таксама, як нельга абыходзіцца з пчоламі без асцярожнасці. Гэтую ўласцівасць маюць пчолы. Калі пачнеш абыходзіцца з імі неасцярожна, дык і ім пашкодзіш і сабе. Тое самае і з людзьмі. І гэта не можа быць іначай, таму што ўзаемная любоў паміж людзьмі ёсць асноўны закон жыцця чалавечага. Праўда, што чалавек не можа прымусіць сябе любіць, як ён можа прымусіць сябе працаўць, але з гэтага не выходзіць, што можна абыходзіцца з людзьмі без любові, асабліва, калі чаго-небудзь патрабуеш ад іх. Не адчуваеш любові да людзей, сядзі ціха,—думаў

Нехлюдаў, звяртаючыся да сябе,—займайся сабой, рэчамі, чым хочаш, але толькі не людзьмі. Як есці можна без шкоды і з карысцю толькі тады, калі хочацца есці, гэтак і з людзьмі можна абыходзіцца з карысцю і без шкоды толькі тады, калі любіш. Толькі дазволь сабе абыходзіцца з людзьмі без любові, як ты ўчора абыходзіўся з шваграм, і няма канца і краю жорсткасці і лютасці ў дачыненні да іншых людзей, як гэта я бачыў сёня, і няма мяжы пакуты для сябе, як я даведаўся пра гэта з усяго свайго жыцця. Але, але, гэта так,—думаў Нехлюдаў. Гэта добра, добра!— паўтараў ён сабе, адчуваючы падвойную асалоду—прахалоды пасля пякельнай спекі і ўсведамлення дасягнутай вышэйшай ступені яснасці ў пытанні, якое даўно займала яго.

## XLI

Вагон, у якім было месца Нехлюдава, быў да паловы поўны народам. Былі тут прыслуга, масцеравыя, фабрычныя, мяснікі, яўрэі, прыказчыкі, жанчыны, жонкі рабочых, быў салдат, былі дзве пані: адна маладая, другая паджылая з браслетамі на аголенай руцэ і пан са строгім выглядам з кардай на чорнай фуражцы. Усе гэтыя людзі, ужо заспакоеныя пасля размяшчэння, сядзелі ціха, хто лускаючы семкі, хто курачы папяросы, хто жвава гутарачы з суседзямі.

Тарас з шчаслівым выглядам сядзеў направа ад праходу, пільнуючы месца для Нехлюдава, і жвава гутарыў з мускулістым чалавекам у расшпіленай суконнай паддзёўцы, які сядзеў супроты яго. Гэта быў, як потым даведаўся Нехлюдаў, садоунік, які ехаў на месца. Не даходзячы да Тараса, Нехлюдаў спыніўся ў праходзе каля паважнага на выгляд дзеда з белай барадой, у нанкавай паддзёўцы. Дзед гутарыў з маладой жанчынай у вясковым адзенні. Побач з жанчынай сядзела, далёка не дастаючы нагамі да падлогі, сямігадовая дзяўчынка ў новым сарафанчыку з касіцай амаль белых валасоў і, не перастаючы, лускала семкі. Азірнуўшыся на Нехлюдава, дзед падабраў з глянцевітай лаўкі, на якой ён сядзеў адзін, палу сваёй паддзёўкі і ласкова сказаў:

— Калі ласка, сядайце.

Нехлюдаў падзякаваў і сеў на паказанае месца. Як толькі Нехлюдаў сеў, жанчына працягвала спынены расказ. Яна рассказала пра тое, як яе ў горадзе сустрэў муж, ад якога яна цяпер вярталася.

— На масленіцу была, ды вось, бог даў, цяпер пабывала,— гаварыла яна.—Цяпер, калі бог дасць, на каляды.

— Добрая справа,—сказаў дзед, азіраючыся на Нехлюдава,—наведваць трэба, а то чалавек разбесціца, у горадзе жывучы.

— Не, дзядуля, мой—не такі чалавек. Не тое, што глупства якога, ён як красная дзяўчына. Гроши ўсе да капеечкі дамоў пасылае. А як дзяўчынку сустрэў—от узрадаваўся, што і сказаць нельга,—сказала жанчына ўсміхаючыся. Дзяўчынка, якая плявалася семкамі і слухала маці, нібы сцвярджаючы словы маці, зірнула спакойнымі, разумнымі вачымі ў твар дзеда і Нехлюдава.

— А разумны, дык і таго лепей,—сказаў дзед.—А вось гэтym не займаецца?—дадаў ён, паказваючы вачымі на пачапку—мужа з жонкай, напэўна фабрычных. Яны сядзелі з другога боку праходу. Фабрычны—муж, прыставіўшы да рота бутэльку з гарэлкай, захіліўшы галаву, цягнуў з яе, а жонка, трymаючы ў руцэ мяшок, з якога вынята была бутэлька, уважліва глядзела на мужа.

— Не, мой і не п'е, і не курыць,—сказала жанчына, што гутарыла са старым, карыстаючыся выпадкам яшчэ раз пахваліць свайго мужа.—Такіх людзей, дзядуля, мала зямля родзіць. Вось ён які,—сказала яна, звяртаючыся і да Нехлюдава.

— Лепей не трэба,—паўтарыў дзед, гледзячы, як п'е фабрычны.

Фабрычны, адпіўшы з бутэлькі, падаў яе жонцы. Жонка ўзяла бутэльку і, смеючыся і ківаючы галавой, прыклала яе таксама да рота. Заўважыўшы на сабе погляд Нехлюдава і дзеда, фабрычны звярнуўся да іх:

— Што, паночку? Што п'ем мы? Як працуем—ніхто не бачыць, а вось як п'ем—усе бачаць. Зарабіў—і п'ю і жонку частую. І ўсё тут.

— Так, так,—сказаў Нехлюдаў, не ведаючы, што адка-  
заць.

— Правільна, пане? Жонка мая жанчына цвёрдая! Я з  
жонкай у згодзе жыву, таму яна мне можа спачуваць. Пра-  
вільна я кажу, Маўра?

— Ну, на, вазьмі! Не хачу болей,—сказала жонка, ад-  
даючы яму бутэльку.—І чаго мелеш глупства,—дадала яна.

— Вось як,—працягваў фабрычны,—то добрая-добрая,  
а то і зарыпіць, як калёсы непадмазаныя. Маўра, так я  
кажу?

Маўра, смеючыся, п'яным жэстам махнула рукой.

— Ну, пачаў...

— Вось яно як, добрая-добрая да часу, а як занатурыцца,  
яна тое зробіць, што і падумаць нельга... Праўду я кажу.  
Вы мне, пане, даруйце. Я выпіў, ну, што-ж цяпер рабіць...—  
сказаў фабрычны і пачаў класціся спаць, схіліўшы галаву  
на калені жонкі, якая ўсміхалася.

Нехлюдаў пасядзеў некаторы час з дзедам, які расказаў  
яму пра сябе, што ён пячнік, 53 гады працуе і склаў на  
свайм вяку пячэй, што і ліку няма, а цяпер збіраецца ад-  
пачыць, але ўсё няма калі. Быў вось у горадзе, прыстроіў  
хлапцоў на работу, а цяпер едзе ў вёску наведаць сваякоў.  
Выслушаўшы расказ дзеда, Нехлюдаў устаў і пайшоў на тое  
месца, якое пільниваў для яго Тарас.

— Што-ж, пане, садзіцеся. Мы мяшок сюды адсунем,—  
ласкава сказаў, зірнуўшы ўгору, у твар Нехлюдава садоў-  
нік, які сядзеў супроць Тараса.

— „В тесноте, да не в обиде“,—сказаў пявучым голасам,  
усміхаючыся Тарас і, як пёрка, сваімі моцнымі рукамі  
падняў свой двухпудовы мяшок і перанёс яго да акна.—  
Месца шмат, а то і паставіць можна, і пад лаўкай можна.  
Яшчэ як спакойна. А то сварыцца!—гаварыў ён, свеячыся  
добродушам і ласкавасцю.

Тарас гаварыў пра сябе, што калі ён не вып'е, у яго  
слоў няма, а што ў яго ад віна знаходзяцца слова добрыя,  
і ён усё сказаць можа. І сапраўды, цвярозым Тарас маўчаў;  
калі-ж выпіваў, што здаралася з ім рэдка і толькі ў асаб-  
лівых выпадках, дык ён рабіўся асабліва прыемна-гаваркім.

Ён гаварыў тады і багата і добра,—з вялікай простасцю, шчырасцю і, галоўнае, ласкаласцю, якая так і свяцілася з яго добрых блакітных вачэй і з ветлівай усмешкай, што не зыходзіла з вуснаў.

У гэткім становішчы ён быў сёння. Набліжэнне Нехлюдава на мінуту прымусіла яго замаўчаць. Але, прыладзіўши мяшок, ён сеў, як раней, і, паклаўши, дужыя рабочыя руکі на калені, гледзячы праста ў очы садоўніку, працягваў свой расказ. Ён расказваў свайму новаму знаёмаму падрабязна гісторыю сваёй жонкі, за што яе саслалі, і чаму ён цяпер ехаў за ёю ў Сібір.

Нехлюдаў ніколі не чуў падрабязна гэтага расказа і таму з цікавасцю слухаў. Ён заспеў на тым месцы, калі атручэнне было зроблена, і ў сям'і даведаліся, што зрабіла гэта Фядос'я.

— Гэта я пра сваё гора расказваю,—сказаў Тарас, шчыра, як да прыяцеля, звяртаючыся да Нехлюдава.—На чалавека такога напаў душэўнага,—разгаварыліся, я і кажу.

— Так, так,—сказаў Нехлюдаў.

— Ну, вось, гэткім чынам, братка ты мой, высветлілася справа. Узяла маці скавароднік гэты самы, „іду,—гаворыць,—да урадніка”. Бацька ў мяне стары, правільны. „Пачакай,—гаворыць старая,—маладзіца—дзіцёнак зусім, сама не ведала, што рабіла, пашкадаваць трэба. Яна, можа, апамятаецца”. Куды там, не слухае нічога. „Пакуль мы яе тримаць будзем, яна,—гаворыць,—нас, як прусакоў звядзе”. Пайшлі, братка ты мой, да урадніка. Той адразу прыпёрся да нас... Адразу панятых.

— Ну, а ты што?—спытаў садоўнік.

— А я, браце ты мой, ад жывата валяюся ды блюю. Усе вантробы перавярнула, нічога і сказаць не магу. Тады запрог бацька калёсы, пасадзіў Фядос'ю,—у стан, а адтуль да следчага. А яна, братка ты мой, як спачатку призналася ва ўсім, так і следчаму ўсё, як ёсьць, па чарзе і выклала. І дзе мыш'як узяла, і як скавароднікі зрабіла. „Навошта,—гаворыць,—ты зрабіла?”—„А таму,—гаворыць,—абрыдзеў ён мне. Мне,—гаворыць,—Сібір лепей, як з ім жыць”, са мной

значыцца,—усміхаючыся гаварыў Тарас.—Прызналася, значыцца, ва ўсім.—Вядомая справа, у турму. Бацька адзін вярнуўся. А тут рабочая пара надыходзіць, а баба ў нас—адна маці, але і тая ўжо знядужаная. Думалі, як быць, ці не можна на паруکі ўзяць. Паехаў бацька да начальніка да аднаго—дарэмна, ён—да другога. Начальнікаў гэтых ён чалавек пяць аб'ездзіў. Зусім ужо было пакінулі хадайнічаць, ды сустрэўся тут чалавечак адзін, з службоўцаў. Даступны такі, што і не знайдзеш. „Давай,—гаворыць,—пяцёрку—зраблю“. Зышліся за траяк. Што-ж, браце ты мой, я яе палатно заклаў, даў. Як напісаў ён гэту паперу,—працягваў Тарас, нібы ён гаварыў пра стрэл,—адразу вышла. Я сам у той час ужо ачуняў, сам па яе ў горад ездзіў. Прыйехаў я, браце ты мой, у горад. Адразу кабылу на дварэ паставіў, узяў паперу, прыходжу ў турму. „Чаго табе?“—Так і так, кажу, гаспадыня мая тут у вас сядзіць. „А папера,—гаворыць, ёсць?“ Адразу падаю паперу. Зірнуў ён. „Пачакай“, кажа. Прыйсёў я тут на лавачку. Сонца ўжо за поўдзень перайшло. Выходзіць начальнік: „Ты,—гаворыць,—Варгушоў?“—Я самы.—„Ну, атрымлівай“,—гаворыць. Адразу адкрылі вароты. Вывелі яе ў адзенні ў сваім, як трэба. „Што-ж, пойдзем“.—„А ты хіба пешы?“—„Не, я на кані“. Прышлі на двор, разлічыўся я за пастой і запрог кабылу, падбіў сенца, што асталося, пад крапіўны меж. Села яна, захуталася хусткай. Паехалі. Яна маўчыць, і я маўчу. Толькі пачалі пад'язджаць да дома, яна і гаворыць: „А што, маці жыве?“ Я кажу: „Жыве“. „А бацька жывы?“—„Жывы.“—„Даруй,—гаворыць,—мне, Тарас, маё глупства. Я і сама не ведала, што рабіла“. А я кажу: „Многа байць не падабаіць—даўно дараваў“. Больш я і не гаварыў нічога. Прыйехалі да моў, адразу яна маці ў ногі. Маці гаворыць: „Бог даруе“. А бацька паздароўкаўся і кажа: „Што старое памінаць. Жыві, як лепей. Цяпер,—кажа,—час не гэткі, з поля прыбіраць трэба. За скароджаным,—кажа,—на ўгноеным асмініку жытцо гэткае, бог даў, урадзілася, што і серп не бярэ, пераблыталася ўсё і легма лягло. Выжаць трэба. Вось ты з Тараскай ідзі заўтра, пажні“. І ўзялася яна, братка ты мой, з таго часу працеваць. Ды гэтак працеваць пачала, што

дзіву даешся. У нас тады троі дзесяціны арандаваныя былі, а бог даў, што авёс урадзіўся на дзіва. Я кашу, яна вяжа, а то абодва жнем. Я да працы здацен, пад рукамі гарыць, а яна яшчэ здатнейшая, за што ні возьмешца. Баба рунная ды маладая, у саку. І да работы, братка ты мой, такой прагнай зрабілася, што я яе ўжо сунімаю. Прыдзэм дамоў, пальцы папухнуць, рукі гудуць, адпачыць-бы трэба, а яна, не вячэраўши, бяжыць у хлеў, на ранне вяслы рыхтаваць. Што сталася!

— І што-ж, і з табой пачала ласкава абыходзіцца?— спытаў садоўнік.

— І не кажы, гэтак прысмалілася да мяне, што як адна душа. Што я задумаю, яна разумее. Ужо і маці, якая сярдзітая, і тая говорыць: „Фядос'ю нашу нібы падмянілі, зусім іншай бабай зрабілася“. Едзэм аднаго разу з двумя калёсамі за снапамі, у адных пярэдніх сядзім з ёю. Я і кажу: „Як-же ты гэта, Фядос'я, ту ю справу надумала?“ „А як надумала,—гаворыць,—не хацела з табой жыць, лепей, думаю, памру, але не буду“.—„Ну, а цяпер?“—кажу—„А цяпер, гаворыць,—ты ў мяне ў сэрцы“.—Тарас спыніўся і, радасна ўсміхаючыся, здзіўлена паківаў галавой.—Толькі прыбрали з поля, павёз я пяньку мачыць, прыязджаю дамоў,—пачакаў ён, памаўчаўши,—бачу, абвестка—судзіць. А мы і думаць забыліся, завошта судзіць.

— Не іначай гэта, як нячысцік,—сказаў садоўнік,—хіба сам чалавек можа надумашца душу загубіць? Вось у нас чалавек адзін...—І садоўнік пачаў было рассказваць, але поезд пачаў спыняцца.

— Здаецца станцыя,—сказаў ён,—пайсці напіцца.

Размова скончылася, і Нехлюдаў, услед за садоўнікам, вышаў з вагона на мокрыя дошкі платформы.

## XLI

Нехлюдаў, яшчэ не выходзячы з вагона, зауважыў на дварэ станцыі некалькі багатых экіпажаў, запрэжаных чацвёркамі і тройкамі гладкіх коней, якія звякалі бубянцамі; вышаўши-ж на пацямнелую ад дажджу мокрую платформу, ён

убачыў перад першым класам кучку народу, сярод якой вылучалася высокая тоўстая дама ў капелюшы з дарагімі пер'ямі, у ватэпруфе, і высокі малады чалавек з тонкімі ногамі, у веласіпедным гарнітуры, з вялізным гладкім сабакам у дарагім ашэйніку. За імі стаялі лёкаі з плашчамі і парасонамі і кучар. Яны вышлі сустракаць. На ўсёй гэтай кучцы, ад тоўстай пані да кучара, што падтрымліваў вольнай рукой полы доўгага кафтана, ляжала пячаць спакойнай самаўпэўненасці і забяспечанасці. Вакол гэтай кучкі адразу ж стварыўся круг цікаўных і ліслівых перад багаццем людзей: начальнік станцыі ў чырвонай фуражцы, жандар, худзенькая дзяўчына ў рускім адзенні з бусамі, якая заўсёды прысутнічала ўлетку пры прыбыцці паяздоў, тэлеграфіст і пасажыры: мужчыны і жанчыны.

У маладым чалавеку з сабакам Нехлюдаў пазнаў гімнастыка, маладога Карчагіна. Тоўстая-ж дама была сястра княгіні, у маёнтак якой пераезджалі Карчагіны. Обер-кандуктар з бліскучымі галунамі і ботамі адчыніў дзвёры вагона і для пачцівасці трymаў іх у той час, калі Філіп і арцельшчык у белым фартуху асцярожна выносілі доўгатварную княгіню на яе складным крэсле; сёстры прывіталіся, пачуліся французскія фразы аб тым, у карэце ці ў калясцы паедзе княгіня, і шэсце рушыла ў дзвёры станцыі. У канцы ішла кучаравая пакаёўка з парасонам і футлярам. Нехлюдаў, не жадаючы сустракацца з тым, каб зноў развітвацца, спыніўся, не даходзячы да дзвярэй станцыі, чакаючы праходжання ўсяго шэсця. Княгіня з сынам, Mісі, доктар і пакаёўка прайшлі ўперад, а стары князь спыніўся ззаду з швагеркай, і Нехлюдаў, не падыходзячы блізка, чуў толькі адрывістыя французскія фразы іхніх размовы. Адна з гэтых фраз, вымаўленая князем, асталася, як гэта часта бывае, чамусьці ў памяці Нехлюдава, з усімі інтанациямі і гукамі голасу.

— Oh! il est du vrai grand monde, du vrai grand monde<sup>1</sup>, — пранекага сказаў князь сваім гучным, самаўпэўненым голасам і разам з швагеркай, у суправаджэнні пачцівых кандуктараў і насільшчыкаў, прайшоў у дзвёры станцыі.

<sup>1</sup> О, ён чалавек сапраўды вялікага свету, сапраўды вялікага свету.

Угэты самы час з-за рогу станцыі з'явіўся аднекуль на платформу натоўп рабочых у лапцях і з кожухамі і мяшкамі за спінамі. Рабочыя рашучымі мяккімі крокамі падышлі да першага вагона і хацелі ўвайсці ў яго, але адразу-ж былі адагнаны ад яго кандуктарам. Не спыняючыся, рабочыя пайшлі, спяшаючы і наступаючы адзін аднаму на ногі, далей, да суседняга вагона, і пачалі ўжо, чапляючы мяшкамі за вуглы і дзвёры вагона, уваходзіць у яго, як другі кандуктар ад дзвярэй станцыі ўбачыў іхні намер і строга закрычаў на іх. Рабочыя, якія паспелі ўвайсці, адразу-ж паспешна вышлі і зноў такімі самымі мяккімі рашучымі крокамі пайшлі яшчэ далей да наступнага вагона, таго самага, дзе сядзеў Нехлюдаў. Кандуктар зноў спыніў іх. Яны было спыніліся, збираючыся ісці яшчэ далей, але Нехлюдаў сказаў ім, што ў вагоне ёсьць месцы, і каб яны ішлі. Яны паслухаліся яго, і Нехлюдаў увайшоў услед за імі. Рабочыя хацелі ўжо размяшчацца, але пан з какардай і абедзве дамы, прыняўшы іхні намер сесці ў гэтым вагоне за асабістую знявагу для сябе, рашуча не згадзіліся з гэтым і пачалі выганяць іх. Рабочыя—іх было чалавек 20—і старыя і зусім маладыя, усе са стомленымі, загарэлымі сухімі тварамі, адразу-ж, чапляючыся мяшкамі за лаўкі, сцены і дзвёры, відавочна адчуваючы сябе цалкам вінаватымі, пайшлі далей праз вагон, відавочна, гатовыя ісці на край свету і сесці куды-бім ні загадалі, хаця-бы цвікі.

— Куды лезеце, чэрці! Садзіцесь тут,—крыкнуў, выходячы ім насустреч, другі кандуктар.

— Voilà encore des nouvelles!<sup>1</sup>—вымавіла маладая з двух дам, цалкам упэўненая, што яна сваёй добрай французскай мовай зверне на сябе ўвагу Нехлюдава. Дама-ж з браслетамі толькі ўсё прынюхвалася, маршчынілася і нешта сказала пра прыемнасць сядзець з смярдзючымі мужыкамі.

Рабочыя-ж, адчуваючы радасць і заспакаенне людзей, якія збавіліся ад вялікай небяспекі, спыніліся і пачалі размяшчацца, скідаючы рухамі пляча цяжкія мяшкі з спін і запіхваючы іх пад лаўкі.

<sup>1</sup> От яшчэ навіна!

Садоўнік, што гутарыў з Тарасам, сядзеў не на сваім месцы і пайшоў на сваё, так што каля і супроць Тараса былі трох месцы. Трох рабочых селі на гэтая месцы, але, калі Нехлюдаў падышоў да іх, выгляд яго панскай вонраткі так збянтэжыў іх, што яны ўсталі, каб пайсці, але Нехлюдаў прасіў іх астатаца, а сам прысеў на ручку лаўкі каля праходу.

Адзін з двух рабочых, чалавек гадоў пад пяцьдзесят, не-даўменна і нават са спалохам пераглянуўся з маладым. Тоё, што Нехлюдаў, замест таго, каб, як гэта ўласціва пану, лаяць і гнаць іх, уступіў ім сваё месца, вельмі здзівіла і збліза з панталыку іх. Яны нават баяліся, як-бы з гэтага не было чаго-небудзь для іх дрэннага. Убачыўши, аднак, што тут не было ніякай небяспекі і што Нехлюдаў праста гутарыў з Тарасам, яны заспакоіліся, загадалі хлопцу сесці на мяшок і патрабавалі, каб Нехлюдаў сеў на сваё месца. Спачатку стараваты рабочы, што сядзеў супроць Нехлюдава, увесы сціскаўся, старанна падбіраючы свае абутия ў лапці ногі, каб не піхнуць пана, але потым гэтак па-прыяцельску разгаварыўся з Нехлюдавым і Тарасам, што нават стукаў Нехлюдава па калену, перавернутай угору далонню рукой у тых месцах расказа, на якія ён хацеў звярнуць яго асаблівую ўвагу. Ён расказаў пра ўсе свае справы і пра работу на тарфяных балотах, з якой яны ехалі цяпер дамоў, адпрацаваўши на ёй два з паловай месяцы і везучы дамоў заробленыя рублёў па 10 грошай на чалавека, бо частка заробкаў дадзена была ўперад пры найме. Працавалі яны, як ён расказваў, да кален у вадзе і з відна і да відна з двухгадзінным перапынкам на абед.

— Каторыя без прывычкі, тым, канечне, цяжка,— гаварыў ён,— а прызвычаіўся—нішто. Абы харчы былі добрыя. Спачатку харчы дрэнныя былі. Ну, а потым народ крыўдзіцца пачаў, і харчы пачалі добрыя даваць, і працаваць зрабілася лёгка.

Потым ён расказаў, як на працягу дваццаці восьмі год хадзіў на заработка і увесы свой заробак аддаваў у дом, спачатку бацьку, потым старшаму брату, цяпер пляменніку, які загадваў гаспадаркай, а сам пражываў з заробленых пяцідзесяці-шасцідзесяці рублёў у год два-три рублі на балаўство: на табак і запалкі.

— Саграшыш, калі ад стомы і гарэлачкі вып'еш,—дадаў ён, вінавата ўсміхаючыся.

— Расказаў ён яшчэ, як жанчыны за іх гаспадараць дома і як падрадчык пачаставаў іх сёня перад ад'ездам поўвядром, як адзін з іх памёр, а другога вязуць хворага. Хворы, пра якога ён гаварыў, сядзеў у гэтым самым вагоне ў кутку. Гэта быў малады хлопчык, шэра-бледны, з сінімі губамі. Яго, відавочна, звяла і зводзіла ліхаманка. Нехлюдаў падышоў да яго, але хлопчык гэткім строгім, пакутным поглядам зірнуў на яго, што Нехлюдаў не захацеў трывожыць яго роспытамі, а парай ю старшаму купіць хіны і напісаў яму на паперы назву лякарства. Ён хацеў даць гроши, але стары работнік сказаў, што не трэба: ён свае аддасць.

— Ну, колькі ні ездзіў, такіх паноў не бачыў. Не тое, каб цябе ў шыю, а ён яшчэ месца аддае. Усякія, значыцца, паны ёсць,—скончыў ён, звяртаючыся да Тараса.

„Але, зусім новы, другі, новы свет“, думаў Нехлюдаў, гледзячы на гэтыя сухія, мускулістыя члены, грубую даматканую вопратку і загарэлыва, ласковавыя і змучаныя твары і адчуваючы сябе з усіх бакоў акружаным зусім новымі людзьмі з іх сур'ёзнымі інтарэсамі, радасцямі і пакутамі сапраўднага працоўнага і чалавечага жыцця.

„Вось ён, le vrai grand monde“, думаў Нехлюдаў, успамінаючы фразу, якую сказаў князь Карчагін, і ўвесь гэты гультайскі, раскошны свет Карчагіных з іхнімі ўбогімі мізэрнымі інтарэсамі.

І ён перажываў пачуццё радасці падарожніка, які адкрыў новы, невядомы і цудоўны свет.

#### КАНЕЦ ДРУГОЙ ЧАСТКІ

# ЧАСТКА ТРЭЦЯЯ

## I

Партыя, з якой ішла Маслава, прайшла блізка пяць тысяч вёрст. Да Пермі Маслава ішла па чыгунцы і на параходзе з крымінальнымі, і толькі ў гэтым горадзе Нехлюдаву ўдалося дабіцца пераводу яе да палітычных, як гэта райла яму Богадухоўская, якая ішла з гэтай-ж партыяй.;

Пераезд да Пермі быў вельмі цяжкім для Маславай і фізічна і маральна. Фізічна — ад цеснаты, бруду і агідных насякомых, якія не давалі спакою, і маральна — ад гэткіх самых агідных мужчын, якія, таксама, як насякомыя, хаця і пераменіваліся з кожным этапам, усюды былі адноўлькава нахабнымі і прыліпчывымі і не давалі спакою. Паміж арыштанткамі і арыштантамі, надзірацелямі, і канвойнымі так укараниўся звычай цынічнай распusty, што ўсякай, асабліва маладой жанчыне, калі яна не хацела карыстацца сваім становішчам жанчыны, трэба было быць заўсёды пільнай. І гэта заўсёднія становішча страху і барацьбы было вельмі цяжкім. На Маславу-ж было асабліва багата гэтых нападаў і таму, што яна была прыгожай, і таму, што ўсе ведалі яе мінулае. Той рашучы адпор, які яна давала цяпер назольным мужчынам, уяўляўся ім знявагай і выклікаў у іх супроць яе ящчэ і злосць. Памагала ёй у гэтих адносінах блізкасць яе з Фядос'яй і Таракасам, які, даведаўшыся аб гэтых прыставаннях да яго жонкі, захацеў арыштавацца, каб абараніць яе, і з Ніжняга ехаў, як арыштант, разам са зняволенымі.

Перавод у аддзяленне палітычных палепшыў становішча  
Маславай з усіх бакоў. Не кажучы аб тым, што палітыч-  
ныя мелі лепшае памяшканне на этапах, мелі лепшы харч,  
менш цярпелі ад грубінства, перавод Маславай да палітыч-  
ных палепшыў яе становішча тым, што спыніліся гэтыя  
прыставанні мужчын, і можна было жыць без таго, каб  
кожную мінуту ёй не напаміналі аб тым яе мінулы, якое яна  
гэтак хацела забыць цяпер. Галоўная-ж перавага гэтага  
пераводу была ў тым, што яна пазнаёмілася з некаторымі  
людзьмі, якія мелі на яе рашучы і вельмі добры ўплыў.

Знаходзіцца на этапах Маславай дазволена было з палі-  
тычнымі, але ісці яна, як здаровая жанчына, павінна была з  
крымінальнымі. Гэтак яна ішла ўвесь час ад самага Том-  
ска. З ёю ішлі таксама пехатою двое палітычных: Мар'я  
Паўлаўна Шчэцініна, тая самая прыгожая дзяўчына з бара-  
новымі вачымі, якая здзівіла Нехлюдава пры спатканні з  
Богадухоўскай, і сасланы ў Якуцкую вобласць нехта Сіман-  
сон, той самы чорны калматы чалавек з глыбока запалымі  
пад лоб вачымі, якога Нехлюдаў таксама зауважыў на гэ-  
тым спатканні. Мар'я Паўлаўна ішла пехотаю таму, што  
уступіла сваё месца на фурманцы крымінальнай цяжарнай  
жанчыне; Сімансон-жа таму, што лічыў несправядлівым  
карыстацца класавай перавагай. Гэтыя троє асобна ад ін-  
ших палітычных, якія выязджалі пазней на фурманках, вы-  
ходзілі з крымінальнымі досвіта. Так гэта і было на апош-  
нім этапе перад вялікім горадам, на якім партыю прыняў  
новы канвойны афіцэр.

Быў хмуры вераснёвы досвітак. Ішоў то снег, то даждж  
з павевамі халоднага ветру. Усе арыштанты партыі, 400 ча-  
лавек мужчын і каля 50 жанчын, ужо былі на этапным  
дварэ, і частка іх згрудзілася каля канвойнага старшога,  
які раздаваў старастам кармавыя гроши на двое сутак, ча-  
стка іх купляла харчы ў прапушчаных на панадворак этапа  
гандлярак. Чуўся гул галасоў арыштантаў, якія лічылі гро-  
ши, куплялі правізію, і вісклівая гамонка гандлярак.

Каюшоша з Мар'яй Паўлаўнай, абедзве ў ботах і кожушках,  
абвязаныя хусткамі, вышлі на панадворак з этапнага па-  
мяшкання і накіраваліся да гандлярак, якія, седзячы за вет-

рам каля паўночнай сцяны паляў, адна перад другой пра-  
паноўвалі свае тавары: свежы сітны, пірог, рыбу, лапшу,  
кашу, пячонку, мяса, яйкі, малако; у адной нават было сма-  
жанае парасё.

Сімансон, у гутаперчавай куртцы і гумавых галошах,  
прымацаваных зверху шарсцяных панчох шпагатам (ён быў  
вегетарыянцам і не карыстаўся скурамі забітых жывёл),  
быў таксама на панадворку, чакаючы выхаду партыі. Ён  
стаяў каля ганку і запісваў у запісную кніжку думку, што  
прышла яму ў галаву. Думка была такая:

„Калі-б,—пісаў ён,—бактэрыя назірала і даследавала  
пазногаць чалавека, яна прызнала-б яго неарганічнай іс-  
тотай. Якраз таксама і мы прызналі зямны шар, назіраючы  
яго кару, істотай неарганічнай. Гэта няправільна“.

Купіўшы яек, вязку абаранкаў, рыбы і свежага пшаніч-  
нага хлеба, Маслава ўкладала ўсё гэта ў мяшок, а Мар'я  
Паўлаўна разлічвалася з гандляркамі, калі сярод арыштан-  
таў пачаўся рух. Усё змоўкла, і людзі началі строіцца. Вы-  
шаў афіцэр і рабіў апошнія перад выхадам загады. Усё  
ішло, як звычайна: перадічвалі, аглядалі цэльнасць кайда-  
наў і злучалі пары, якія ішлі ў наручнях. Але раптам па-  
чуюцца па-начальніцку гнеўны крык афіцэра, удары па целе  
і плач дзіцёнка. Усё заціхла на момант, а потым па ўсяму  
натоўпу прабег нездаволены щэпт. Маслава і Мар'я Паў-  
лаўна пайшлі да месца шуму.

## II

Падышоўшы да месца шуму, Мар'я Паўлаўна і Кацюша  
убачылі наступнае: афіцэр, тоўсты чалавек з вялікімі бела-  
курымі вусамі, хмурачыся, цёр левай рукой далонь правай,  
якую ён збіў аб твар арыштанта, і не перастаючы груба,  
непрыстойна лаяўся. Перад ім, выціраючы адной рукой  
разбіты да крыві твар, а другой трymаючы абкрученую  
хусткай дзяяўчынку, якая прарэзліва крычала, стаяў у ка-  
роткім халаце і яшчэ карацейшых нагавіцах доўгі, худы  
арыштант з паголенай напалову галавой.

— Я цябе (брыдкая лаянка) навучу разважаць (зноў лаянка); бабам аддасі,—крычаў афіцэр.—Надзявай.

Афіцэр патрабаваў, каб былі надзеты наручні на „общественника“, які ішоў у ссылку і ўсю дарогу нёс на руках дзяўчынку, пакінутую яму памёршай у Томску ад тыфа жонкай. Адгаворкі арыштанта, што яму нельга ў наручнях несці дзіцёнка, раззлавалі афіцэра, які быў у дрэнным настроі, і ён збіў непакорлівага арыштанта<sup>1</sup>.

Супроць збітага стаялі канвойны салдат і чорнабароды арыштант, з надзетай на адну руку наручній. Ён панура глядзеў спадылба то на афіцэра, то на збітага арыштанта з дзяўчынкай. Афіцэр паўтарыў канвойнаму загад узяць дзяўчынку. Сярод арыштантаў усё мацней і мацней рабіўся шум.

— Ад Томска ішлі, не надзявалі,—чуўся хрыпкі голас з задніх радоў.

— Не шчанё, а дзіцёнак.

— Куды-ж яму дзяўчынку дзеець?

— Не закон гэта,—сказаў яшчэ нехта.

— Гэта хто?—як ужалены, закрычаў афіцэр, кідаючыся ў натоўп.—Я табе пакажу закон. Хто сказаў? Ты? Ты?

— Усе гавораць. Таму...—сказаў шырокатвары прысадзісты арыштант.

Ён не паспеў дагаварыць. Афіцэр абодвумя рукамі пачаў біць яго па твары.

— Вы бунтавацы! Я вам пакажу, як бунтаваць. Перастраляю, як сабак. Начальства толькі падзяякуе. Бяры дзяўчынку!

Натоўп заціх. Дзяўчынку, якая крычала з усіх сілы, вырваў адзін канвойны, другі пачаў надзяваць наручні на пакорліва падстаўленую руку арыштанта.

— Аднясі бабам,—крыкнуў афіцэр канвойнаму, папраўляючи на сабе партупею шаблі.

Дзяўчынка, стараючыся аслабаніць ручкі з хусткі, зналітым крывёю тварам, не перастаючи, вішчэла. З натоўпу выступіла Мар'я Паўлаўна і падышла да канвойнага.

<sup>1</sup> Факт апісаны ў кнізе Д. А. Лінева: „По этапу“.

— Пане афіцэр, дазвольце я панясу дзяўчынку.

Канвойны салдат з дзяўчынкай спыніўся.

— Ты хто?—спытаў афіцэр.

— Я палітычная.

Відавочна, прыгожы твар Мар'і Паўлаўны з яе чароўнымі пукатымі вачыма (ён ужо бачыў яе пры прыёмцы) падзеянічаў на афіцэра. Ён моўчкі паглядзеў на яе, як быццам нешта вырашаючы.

— Мне ўсёроўна, нясіце, калі хочаце. Вам добра шкадаваць іх, а ўцячэ, хто адказваць будзе?

— Як-жэ ён з дзяўчынкай уцячэ?—сказала Мар'я Паўлаўна.

— Мне няма калі з вамі гутарыць. Бярыце, калі хочаце.

— Загадаеце аддаць?—спытаў канвойны.

— Аддай.

Ідзі да мяне,—гаварыла Мар'я Паўлаўна, стараючыся прывабіць да сябе дзяўчынку.

Але дзяўчынка, цягнучыся да бацькі з рук канвойнага, працягвала крычаць з усяе сілы і не хацела ісці да Мар'і Паўлаўны.

— Пачакайце, Мар'я Паўлаўна, яна да мяне пойдзе,—сказала Маслава, дастаючы абаранак з мяшком.

Дзяўчынка ведала Маславу і, ўбачыўши яе твар і бублік, пайшла да яе.

Усё заціхла. Вароты адчынілі, партыя вышла з панадворку, пастроілася; канвойныя зноў пералічылі; уклалі, завязалі мяшкі, пасадзілі слабых. Маслава, з дзяўчынкай на руках, стала да жанчын, побач з Фядос'ям. Сімансон, які ўвесь час сачыў за тым, што адбывалася, широкай рашучай хадой падышоў да афіцэра, які скончыў даваць загады і садзіўся ўжо ў свой тарантас.

— Вы зрабілі дрэнны ўчынак, пане афіцэр,—сказаў Сімансон.

— Прэч на сваё месца, не ваша справа.

— Мая справа сказаць вам, і я сказаў, што вы дрэнна зрабілі,—сказаў Сімансон, гледзячы ўпарты ў твар афіцэра з-пад сваіх густых броваў.

— Гатова? Партыя, марш,—крыкнуў афіцэр, не звяртая ўвагі на Сімансона, і, узяўшыся за плячо салдата-фурмана, узлез у тарантас.

Партыя рушила і, расцягнуўшыся, вышла на брудную, абкананую абапал канавамі раз'езджаную дарогу, якая ішла сярод густога лесу.

### III

Пасля распуснага, раскошнага і распешчанага жыцця апошніх шасці год у горадзе і двух месяцаў у турме з крымінальнымі, жыццё цяпер з палітычнымі, не гледзячы на ўсю цяжкасць умоў, у якіх яны знаходзіліся, здавалася Кацошы вельмі добрым. Пераходы ад дваццаці да трыццаці вёрст пешшу пры добрых харчах, аднадзённым адпачынку пасля двух дзён хады фізічна ўмацавалі яе; сувязь жа з новымі таварышамі адкрыла ёй гэткія інтэрэсы ў жыцці, аб якіх яна не мела ніякага ўяўлення. Такіх *цудоўных* людзей, як яна гаварыла, як тыя, з якімі яна ішла цяпер, яна не толькі не ведала, але не магла сабе і ўяўіць.

«Вось плакала, што мяне прысудзілі,—гаварыла яна.—Ды я век павінна бому дзякаваць. Тое пазнала, чаго за ўесь век не пазнала-б». Яна вельмі лёгка і без намагання зразумела матывы, якімі кіраваліся гэтых людзі, і, як чалавек з народу, цалкам спачувала ім. Яна зразумела, што людзі гэтых ішлі за народ супроць паноў; і тое, што людзі гэтых самі былі паны і ахвяравалі сваімі перавагамі, свабодай і жыццём за народ, прымушала яе асабліва заніць гэтых людзей і захапляцца імі.

Яна захаплялася ўсімі сваімі новымі таварышамі; але больш за ўсіх яна захаплялася Мар'яй Паўлаўнай, і не толькі захаплялася ёю, але палюбіла яе асаблівай, пачцівой і захопленай любоўю. Яе здзіўляла тое, што гэта прыгожая дзяўчына з багатага генеральскага дома, якая гаварыла на трох мовах, трymалася як самая простая работніца, аддавала з сябе іншым усё, што прысылаў ёй яе багаты брат, і адзявалася і абувалася не толькі праста, але і бедна, не звяртаючи ніякай увагі на свой выгляд. Гэта рыса—

поўная адсутнасць какецтва—асабліва здзіўляла і таму вабіла Маславу. Маслава бачыла, што Мар'я Паўлаўна ведала, і нават, што ёй прыемна было ведаць, што яна прыгожая, але што яна не толькі не радавалася таму ўражанню, якое рабіла на мужчын яе прыгажосць, але баялася гэтага і праста гідзілася і палохалася закахання. Таварышы яе, мужчыны, якія ведалі гэта, калі і мелі пачуццё да яе, дык ужо не дазвалялі сабе выказваць гэтага ёй і абыходзіліся з ёю, як з таварышам-мужчынай. Але незнамыя людзі часта прыставалі да яе, і ад іх, як яна расказвала, ратавала яе вялікая фізічная сіла, якой яна асабліва ганарылася. „Аднойчы,—як яна са смехам расказвала,—да мяне прыстаў на вуліцы інейкі пан і анізавошта не хацеў адчапіцца, дык я гэтак патрэслася яго, што ён спалохаўся і ўцёк ад мяне“.

Зрабілася яна рэвалюцыянеркай, як яна расказвала, таму, што змалку гідзілася панскім жыццём, а любіла жыццё простых людзей, і яе заўсёды лаялі за тое, што яна ў дзявоцкім пакой, на кухні, у стайні, а не ў гасцінай.

— А мне з кухаркамі і кучарамі было весела, а з нашымі панамі і дамамі сумна,—расказвала яна.—Потым, калі я пачала разумець, я ўбачыла, што наша жыццё зусім не добрае. Маці ў мяне не было, бацьку я не любіла і дзевятынацца год я з таварышкай пайшла з дома і паступіла работніцай на фабрыку.

Пасля фабрыкі яна жыла на вёсцы, потым прыехала ў горад і на кватэры, дзе была тайная друкарня, была арыштавана і засуджана на катаргу. Мар'я Паўлаўна не расказвала ніколі гэтага сама, але Кацюша даведалася ад іншых, што засуджана яна была на катаргу за тое, што ўзяла на сябе стрэл, які ў час вобыску зрабіў у цемнаце адзін з рэвалюцыянероў. З таго часу, як Кацюша пазнала яе, яна бачыла, што дзе-б яна ні была, пры якіх-бы ні была ўмовах, яна ніколі не думала пра сябе, а заўсёды клапацілася толькі аб тым, як-бы зрабіць паслугу, памагчы каму-небудзь вялікім або маленъкім. Адзін з цяперашніх таварышоў яе, Новадвораў, жартуючы гаварыў пра яе, што яна захапляеца спортом добрадзейства. І гэта было праўда. Уся мэта яе жыцця была, як для іншага паляўнічага

знайсці дзічыну, у тым, каб знайсці выпадак памагчы іншым. І гэты спорт зрабіўся прывычкай, зрабіўся справай яе жыцця. І рабіла яна гэта так натуральна, што ўсе знаёмыя яе, ужо не цанілі гэтага, а патрабавалі гэтага.

Калі Маслава паступіла да іх, Мар'я Паўлаўна гідзілася ёю. Кацюша заўважыла гэта, але потым таксама заўважыла, што Мар'я Паўлаўна, зрабіўши намаганне над сабой, зрабілася з ёю асабліва ласкавай і добрай. І ласка і дабрата так расчулілі Маславу, што яна ўсёй душой аддалася ёй, несвядома засвойваючы яе погляды і мімаволі пераймаючы ўсё ад яе. Гэта адданая любоў Кацюшы расчуліла Мар'ю Паўлаўну, і яна таксама палюбіла Кацюшу.

Жанчын гэтых звязала яшчэ і тое, што яны абедзве гідзіліся палавым кахраннем. Адна ненавідзела гэта кахранне, таму што пазнала ўсю жудасць яго; другая таму, што, не познаўши яго, глядзела на яго, як на нешта незразумелае і разам з тым брыдкае і зняважлівае для чалавечага гонару.

#### IV

Уплыў Мар'і Паўлаўны быў адным уплывам, якому падначальвалася Маслава. Гэта было таму, што Маслава палюбіла Мар'ю Паўлаўну. Другім уплывам быў уплыў Сімансона. І гэты ўплыў быў таму, што Сімансон палюбіў Маславу.

Усе людзі жывуць і дзейнічаюць часткова па сваіх думках, часткова думкамі іншых людзей. З таго, наколькі людзі жывуць сваімі думкамі і наколькі думкамі іншых людзей, складаецца адна з галоўных розніц людзей паміж сабой. Адны людзі ў большасці выпадкаў карыстаюцца сваімі думкамі, як разумовай гульней, абыходзяцца з сваім разумам, як з махавым колам, з якога знялі пас, а ва ўчынках сваіх падначальваюцца чужым думкам—звычаю, паданню, закону; іншыя-ж, лічачы свае думкі галоўнымі рухавікамі ўсёй сваёй дзейнасці, амаль заўсёды прыслухоўваюцца да патрабаванняў свайго разуму і падначальваюцца яму, толькі часам, і то пасля крытычнай ацэнкі, робячы так, як рашылі іншыя. Такі чалавек быў Сімансон. Ён усё правяраў і рашаў разумам, а што рашаў, тое і рабіў.

Парашишы яшчэ гімназістам, што нажытае яго бацькам, былым інтэнданцкім чыноўнікам, нажыта несумленна, ён сказаў бацьку, што маё масць гэту трэба аддаць народу. Калі-ж бацька не толькі не паслухаўся, а пачаў лаяць яго, ён пайшоў з дому і перастаў карыстацца сродкамі бацькі. Парашишы, што ўсё існуючае зло паходзіць ад неадукаванасці народу, ён, вышаўши з універсітэта, зышоўся з народнікамі, паступіў у вёску настаўнікам і смела прапаведваў і вучням і сялянам усё тое, што лічыў спрвядлівым, і адмаўляў тое, што лічыў няправільным.

Яго арыштавалі і судзілі.

У часе суда ён парашишы, што суддзі не маюць права судзіць яго, і выказаў гэта. Калі-ж суддзі не пагадзіліся з ім і працягвалі яго судзіць, дык ён парашишы, што ён не будзе адказваць, і маўчаў на ўсе іхнія пытанні. Яго саслалі ў Архангельскую губернію. Там ён склаў сабе рэлігійнае вучэнне, якое кіравала ўсёй яго дзейнасцю. Рэлігійнае вучэнне гэта складалася з того, што ўсё на свеце живое, што мёртвага няма, што ўсе рэчы, якія мы лічым мёртвымі, неарганічнымі, ёсць толькі часткі вялізнага арганічнага цела, якое мы не можам ахапіць, і што таму задача чалавека, як маленькой часткі вялікага арганізма, складаецца з падтримання жыцця гэтага арганізма і ўсіх частак яго. І таму ён лічыў злачынствам знішчаць живое: быў супроць вайны, кары смерцю і ўсякага забойства не толькі людзей, але і жывёл.

У дачыненні да шлюбу ў яго была таксама свая тэорыя, якая складалася з того, што размнажэнне людзей ёсць толькі ніжэйшая функцыя чалавека, вышэйшая-ж складаецца з служэння ўжо існуючаму жывому. Ён знаходзіў сцвярджэнне гэтай думкі ў існаванні фагацытаў у крыві. Нежанатыя людзі, на яго погляд, былі тыя самыя фагацты, прызначэнне якіх было ў дапамозе слабым, хворым часткам арганізма. Ён так і жыў з того часу, як рашыў гэта, хаця раней, юнаком, распуснічаў. Ён прызнаваў сябе цяпер, таксама як і Мар'ю Паўлаўну, сусветнымі фагацытамі.

Любоў яго да Кацуши не парушала гэтай тэорыі, бо ён любіў платанічна, думаючы, што такая любоў не толькі

не перашкаджае фагацытнай дзейнасці служэння слабым,  
але яшчэ больш натхнє да яе.

Але, апрача таго, што маральныя пытанні ён вырашаў па-свойму, ён вырашаў па-свойму і большую частку практычных пытанняў. У яго на ўсе практычныя справы былі свае тэоры: былі правілы, колькі трэба гадзін працаца, колькі адпачываць, як харчавацца, як апранацца, як паліць печы, як асвятляцца.

Разам з гэтым Сімансон быў надзвычайна нямелым з людзьмі і сціплым. Але калі ён рашаў што-небудзь, нічога ўжо не магло спыніць яго.

Вось гэты чалавек і меў рашучы ўплыў на Маславу тым, што пакахаў яе. Маслава жаночым чуцём вельмі скора здагадалася аб гэтым, і разуменне таго, што яна магла выклікаць каханне ў гэткім незвычайному чалавеку, павысіла яе ў сваіх уласных думках. Нехлюдаў прапаноўваў ёй шлюб ад велікадушнасці і ад таго, што было раней; але Сімансон кахаў яе гэткаю, якою яна была цяпер, і кахаў проста за тое, што кахаў. Апрача таго, яна адчувала, што Сімансон лічыць яе незвычайнай, непадобнай на іншых, жанчынай, якая мае асаблівую высокія маральныя якасці. Яна добра не ведала, якія ўласцівасці ён надае ёй, але, на кожны выпадак, каб не ашукаць яго, старалася з усіх сіл выклікаць у сабе самую лепшую ўласцівасці, якія толькі яна магла сабе ўявіць. І гэта прымушала яе старацца быць такой добрай, якой яна толькі магла быць.

Пачалося гэта яшчэ ў турме, калі пры агульным спатканині палітычных яна заўважыла на сабе асабліва ўпарты з-пад кругога ілба і броваў погляд яго нявінных, добрых цёмнасініх вачэй. Яшчэ тады яна заўважыла, што гэта чалавек асаблівы і асабліва пазірае на яе, і яе мімаволі ўразіла гэтае спалучэнне ў адным ablічы суровасці, якую стваралі ўскудлачаныя валасы і нахмураныя бровы, дзіцячай лагоднасці і нявіннасці позірку. Потым, у Томску, калі яе перавялі да палітычных, яна зноў убачыла яго. І не гледзячы на тое, што паміж імі не было сказана ніводнага слова, у позірку, якім яны абмяняліся, было прызнанне таго, што яны помніць і маюць значэнне адзін для ад-

наго. Гутарак значных паміж імі і потым не было, але Маслава адчувала, што, калі ён гаварыў пры ёй, яго слова прызначаны для яе, і што ён гаварыў для яе, стараючыся выказваць сваю думку як мага больш зразумела. Асабліваж збліжэнне іх пачалося з таго часу, як ён пайшоў пехатою з крымінальнымі.

## V

Ад Ніжняга да Пермі Нехлюдаву ўдалося пабачыцца з Каюшай толькі два разы: адзін раз у Ніжнім, перад пасадкай арыштантаў на зацягненую сеткай лайбу, і другі раз у Пермі, у турмовай канторы. І ў абодва гэтыя спаткі ён знайшоў яе скрытай і нядобрай. На пытанні яго, што добра ёй і ці не трэба ёй чаго, яна адказвала, не выразна, збянтэжана і з тым, як яму здавалася, варожым пачуццём дакору, якое і раней праяўлялася ў ёй. І гэты яе пануры настрой, якому былі прычынай толькі тыя праследаванні мужчын, што не давалі ёй спакою ўвесь час, мучыў Нехлюдава. Ён баяўся, каб пад уплывам тых цяжкіх і спрыяльных для распусты ўмоў, у якіх яна знаходзілася ў часе праезду, яна не вярнулася-б зноў да таго ранейшага становішча разладу самой з сабой і зняверанасці ў жыцці, у якім яна злавалася на яго і многа курыла і піла віна, каб забыцца. Але ён не мог нічым памагчы ёй, таму што ўвесь гэты першы час падарожжа не меў магчымасці бачыцца з ёю. Толькі пасля пераводу яе да палітычных ён не толькі пераканаўся ў неабгрунтаванасці сваіх трывог, але, наадварот, з кожным спатканнем з ёю пачаў заўважаць, як усё больш і больш вызначалася ў ёй тая ўнутраная змена, якую ён гэтак моцна жадаў бачыць у ёй. Пры першым-ж спаткі ў Томску яна зноў зрабілася такою, якою была перад ад'ездам. Яна не нахмурылася і не збянтэжылася, убачыўши яго, а, наадварот, радасна і проста сустрэла яго, дзякуючы за тое, што ён зрабіў для яе, асабліва за тое, што звёў яе з тымі людзьмі, з якімі яна была цяпер.

Пасля двух месяцаў паходу па этапу, перамена, што адбылася ў ёй, праявілася і ў яе выглядзе. Яна паходала,

загарэла, як быццам па старэла; на скронях і каля рота з'явіліся маршчынкі, валасы яна не распускала на лоб, а павязвала на галаву хустку, і ні ў адзенні, ні ў прычосцы, ні ў абыходжанні не было ўжо ранейшых адзнак какецтва. І гэта перамена, якая адбылася і адбывалася ў ёй, не перастаючы, выклікала ў Нехлюдава асабліва радаснае пачуццё.

У яго з'явілася цяпер да яе пачуццё, якога ён ніколі не ведаў раней. Пачуццё гэта не мела нічога агульнага ні з першым паэтычным захапленнем, ні яшчэ менш з той пачуццёвай закаханасцю, якую ён адчуў потым, ні нават з tym усведамленнем выкананага абавязку, злучанага з самалюбаваннем, з якім ён пасля суда рашыў ажаніцца з ёю. Пачуццё гэта было тое саме простае пачуццё жалю і замілавання, якое ён адчуў упершыню пры спаткенні з ёю ў турме і потым, з новай сілай пасля больніцы, калі ён, перамогшы сваю агіду, дараўаў ёй уяўную гісторыю з фельчарам (несправядлівасць якой высветлілася потым); гэта было тое саме пачуццё, але толькі з той розніцай, што тады яно было часовым, цяпер-жа яно зрабілася сталым. Пра што-б ён ні думаў цяпер, што-б ні рабіў, агульным настроем яго было гэта пачуццё жалю і замілавання не толькі да яе, але і да ўсіх людзей. Гэта пачуццё як быццам раскрыла ў душы Нехлюдава струмень любові, які не знаходзіў раней выхаду, а цяпер накіроўваўся на ўсіх людзей, з якімі ён сустракаўся.

Нехлюдаў адчуваў сябе ў часе падарожжа ў tym усваляваным становішчы, у якім ён мімаволі рабіўся спагадлівым і ўважлівым да ўсіх людзей, ад кучара і канвойнага салдата да начальніка турмы і губернатара, да якіх меў справу.

За гэты час Нехлюдаву, у выніку пераводу Маславай да палітычных, давялося пазнаёміцца шмат з кім з палітычных, спачатку ў Екацерынбургу, дзе іх вельмі свабодна трymалі ўсіх разам у вялікай камеры, а потым у дарозе з tymі пяццю мужчынамі і чатырмі жанчынамі, да якіх долучылі Маславу. Гэта збліжэнне Нехлюдава з сасланымі палітычнымі зусім перайначыла яго погляды на іх. З самага

пачатку рэволюцыйнага руху ў Расіі, і асабліва пасля 1 сакавіка, Нехлюдаў меў да рэволюцыянару юдобраражадальнае і пагардлівае пачутцё. Адштурхвала яго ад іх перш за ўсё жорсткасць і скрытасць спосабаў, якія ўжываліся імі ў барацьбе супроты урада, галоўнае, жорсткасць забойстваў, што былі зроблены імі, і потым брыдкай яму была агульная для іх усіх рыса высока ставіць сябе. Але пазнаўшы іх бліжэй і ўсё тое, што яны, часта бязвінна, перацярпелі ад урада, ён убачыў, што яны не маглі быць іншымі, як такімі, якімі яны былі.

Як ні жудасна бессэнсоўнымі былі муки, якімі катаўвалі так званых крымінальных, ўсё-ж такі над імі ўчынялася да і пасля прысуду нешта падобнае на законнасць; але ў справах з палітычнымі не было і гэтага падобнага, як гэта бачыў Нехлюдаў на Шуставай і потым на шмат і шмат з кім з сваіх новых знаёмых. З гэтymі людзьмі рабілі так, як робяць з рыбай, што патрапіць у невад: выцягваюць на бераг ўсё, што патрапіць, і потым выбіраюць тых буйных рыбін, якія патрэбны, не клапоцячыся пра малечу, якая гіне, засыхаючы на беразе. Так, захапіўшы сотні такіх, відавочна не толькі не вінаватых, але якія і не маглі быць шкоднымі для ўрада людзей, іх трymалі тады гадамі ў турмах, дзе яны заражаліся сухотамі, вар'яцелі або самі забівалі сябе; і трymалі іх толькі таму, што не было прычыны выпускаць іх, тым часам, як будучы пад рукой у турме, яны маглі спатрэбіцца для высвятлення якога-небудзь пытання ў час следства. Лёс усіх гэтых часта нават з пункту гледжання ўрада нявінных людзей залежыў ад свавольства, вольнага часу, настрою жандарскага, паліцэйскага афіцэра, шпіёна, прокурора, судовага следчага, губернатара, міністра. Засумуе гэткі чыноўнік або пажадае вылучыцца—і робіць арышты і, гледзячы па настрою свайму або начальнства, трymае ў турме або выпускае. А вышэйшы начальнік, таксама выходзячы з таго, ці патрэбна яму вылучыцца або якія ў яго дачыненні з міністрам,—або высылае на край свету, або трymае ў адзіночным зняволенні, або засуджвае на сасланне, на катаргу, на смерць, або выпускае, калі яго папросіць аб гэтым якая-небудзь дама.

З імі абыходзіліся, як на вайне, і яны, натуральна, ужывалі тыя самыя сродкі, якія ўжываліся супроць іх. І як вайенныя жывуць заўсёды ў атмасфери грамадской думкі, якая не толькі хавае ад іх злачыннасць учынкаў, што робяцца імі, але выдае гэтых ўчынкі за геройскія,—таксама і для палітычных існавала гэткая-ж, заўсёды спрыяльная для іх атмасфера грамадской думкі іхняга асяроддзя, у выніку чаго тыя жорсткія ўчынкі, якія яны рабілі, з небяспекай згубы свабоды, жыцця і ўсяго, што дорага чалавеку, уяўляліся ім таксама не толькі дрэннымі, але геройскімі ўчынкамі. Гэтым тлумачылася для Нехлюдава тая дзіўная з'ява, што самага лагоднага харектару людзі, няздолъныя не толькі прычыніць, але бачыць пакуты жывых істот, спакойна рыхтаваліся да забойства людзей, і ўсе амаль прызнавалі ў пэўных выпадках забойства, як сродак самаабароны і дасягнення вышэйшай мэты агульнага добрабыту, законным і справядлівым. Высокая думка-ж, якую яны мелі аб сваёй справе, а ў выніку таго і аб сабе, зусім натуральна выходзіла з таго значэння, якое надаваў ім урад, і той жорсткасці пакаранняў, якімі ён распраўляўся з імі. Ім трэба было мець пра сябе высокую думку, каб мець сілу пераносіць тое, што яны пераносілі. Пазнаўшы іх бліжэй, Нехлюдаў пераканаўся, што гэта не былі злачынцы з галавы да пят, якімі іх уяўлялі сабе адны, і не былі героямі з галавы да пят, якімі лічылі іх іншыя, а былі звычайнімі людзьмі, сярод якіх былі, як і ўсюды, добрыя і кепскія, і сярэднія людзі. Былі сярод іх людзі, якія зрабіліся рэволюцынерамі таму, што шчыра лічылі сябе абавязаннымі змагацца з існуючым злом; але былі і такія, якія абраўлі гэту дзеянасць з эгаістычных матываў, жадаючы праславіцца; большасць-жа была прыцягнена да рэволюцыі знаёмым Нехлюдаву па ваеннаму часу жаданнем небяспекі, рзыкі, прыемнасцю ставіць на карту жыццё—пачуццямі, уласцівымі самай звычайнай энергічнай моладзі. Розніца між імі і звычайнімі людзьмі, і на іхнюю карысць, складалася з таго, што патрабаванні маральнасці сярод іх былі вышэй, як тыя, якія былі прыняты ў асяроддзі звычайных людзей. Сярод іх лічыліся абавязковым не толькі ўстры-

манне, суровасць жыцця, шчырасць, незацікаўленасць у выгадзе, але і гатоўнасць ахвяраваць усім, нават і сваім жыццём, для агульнай справы. І таму тыя з гэтых людзей, якія былі вышэй сярэдняга ўзроўню, былі значна вышэй яго, уяўлялі з сябе ўзор рэдкай маральнай вышыні; тыя-ж, якія былі ніжэй сярэдняга ўзроўню, былі значна ніжэй яго, уяўляючы з сябе часта людзей няшчырых, фальшывых і разам з тым самаўпэўненых і ганарыстых. Так што некаторых з сваіх новых знаёмых Нехлюдаў не толькі паважаў, але і палюбіў ад усёй душы, да іншых-жа ставіўся больш як абыякава.

## VI

Асабліва палюбіў Нехлюдаў сухотнага маладога чалавека Крыльцова, які высылаўся на катаргу і ішоў з той партыяй, да якой была прылучана Кацюша. Нехлюдаў пазнаёміўся з ім яшчэ ў Екацерынбургу і потым у часе дарогі некалькі разоў бачыўся і гутарыў з ім. Аднойчы ўлетку на этапе ў часе днёўкі Нехлюдаў правёў з ім амаль што цэльны дзень, і Крыльцоў, разгаварыўшыся, расказаў яму сваю гісторыю, і як ён зрабіўся рэволюцыянерам. Гісторыя яго да турмы была вельмі кароткаю. Бацька яго, багаты памешчык паўднёвых губерняў, памёр, калі ён быў яшчэ дзіцянём. Ён быў адзіным сынам, і маці выхоўвала яго. Вучыўся ён лёгка і ў гімназіі і ў універсітэце і скончыў курс першым кандыдатам матэматычнага, факультэта. Яму прапаноўвалі астакца пры універсітэце і ехаць за граніцу. Але ён марудзіў. Была дзяўчына, якую ён кахаў, і ён пачынаў думака аб жаніцьбе і земскай дзейнасці. Усяго хадзелася і ні на што не наважваўся. У гэты час таварышы па універсітэце папрасілі ў яго гроши на агульную справу. Ён ведаў, што гэта агульная справа была рэволюцыйная справай, якій ён тады зусім не цікавіўся, але з пачуцця таварыскасці і з-за ганарлівасці, каб не падумалі, што ён баіцца, даў гроши. Тыя, што ўзялі гроши, былі выкрыты; была знайдзена запіска, з якой даведаліся, што гроши даўзены Крыльцовы�; яго арыштавалі, пасадзілі спачатку ў часць, а пасля ў турму.

— У турме, куды мяне пасадзілі,—расказваў Крыльцоў Нехлюдаву (ён сядзеў з сваімі ўпалымі грудзьмі на высокіх нарах, аблакаціўшыся на калені, і толькі зрэдку паглядаючы бліскучымі, ліхаманковымі, прыгожымі, разумнымі і добрымі вачымі на Нехлюдава),—у турме гэтай не было асаблівай строгасці: мы не толькі перастукваліся, але і хадзілі па калідоры, перагаварваліся, дзялліся харчамі, тытунем і вечарамі нават спявалі хорам. У мяне быў голас добры. Так, каб не маці,—яна вельмі гаравала,—мне добра было-б у турме, нават прыемна і дужа цікава. Тут я пазнаёміўся, паміж іншым, са славутым Петровым (ён пасля зарэзаўся шклом у крэпасці) і яшчэ з іншымі. Але я не быў рэволюцыянерам. Пазнаёміўся я таксама з двумя суседзямі па камеры. Яны былі ўзяты па адной і той-же справе з польскімі пракламацыямі і судзіліся за спробу вызваліцца ад канвоя, калі іх вялі на чыгунку. Адзін быў паляк Лазінскі, другі—яўрэй, Разоўскі прозвішча. Так. Разоўскі гэты быў зусім хлопчык. Ён гаварыў, што яму было год семнаццаць, але на выгляд яму было гадоў пятнаццаць. Худзенькі, маленъкі, з бліскучымі чорнымі вачымі, жлавы і, як усе яўрэі, вельмі чулы да музыкі. Голас у яго яшчэ ламаўся, але ён добра спяваў. Так. Пры мне іх абодвух вадзілі на суд. Раніцою адвялі. Увечары яны вярнуліся і расказалі, што іх прысудзілі да пакарання смерцю. Ніхто гэтага не чакаў. Гаткай нязначнай была іхняя справа—яны толькі паспрабавалі адбіцца ад канвоя і нікога не парапанілі нават. І потым неяк не верылася, каб можна было такога дзіцёнка, як Разоўскі, пакараць смерцю. І мы ўсе ў турме парашылі, што гэта толькі, каб напалохаць і што прысуд не будзе канфірмаваны. Пахваляваліся спачатку, а потым супакоіліся, і жыщё пайшло па-стараму. Так. Толькі аднаго разу ўвечары падыходзіць да маіх дзвярэй вартаўнік і таямніча паведамляе, што прышлі цесляры ставіць шыбеницу. Я спачатку не зразумеў, што такое? якая шыбеніца? Але стары вартаўнік быў так усхваляваны, што, зірнуўшы на яго, я зразумеў, што гэта для нашых двух. Я хацеў пастукаць, перагаварыцца з таварышамі, але баяўся, каб тыя не пачулі. Таварышы таксама маўчалі. Відавочна, усе ведалі.

У калідоры і ў камерах увесь вечар была мёртвая цішыня. Мы не перастукваліся і не спявалі. Гадзін у дзесяць зноў падышоў да мяне вартаунік і абвясціў, што ката прывезлі з Масквы. Сказаў і адышоў. Я пачаў яго клікаць, каб вярнуўся. Раптам чую. Разоўскі са сваёй камеры праз калідор крычыць мне: „Што вы? Навошта вы яго клічаце?“ Я сказаў яму нешта, што ён тытун мне прыносіў, але ён нібы здагадваўся і пачаў пытацца ў мяне, чаму мы не спявалі, чаму не перастукваліся. Не помню, што я сказаў яму, і хутка адышоў, каб не гаварыць з ім. Так. Жудасная была нач. Усю нач прыслухоўваўся да розных гукаў. Раптам пад раніцу чую—адчыняюць дзвёры і ідуць нехта, многа. Я стаў каля аckenца. У калідоры гарэла лямпа. Першым прайшоў сматрыцель. Тоўсты быў, здавалася, самаўпэўнены, рашучы чалавек. Ён аж зблажэў: бледны, пануры, быццам спалоханы. За ім памочнік—нахмураны, з рашучым выглядам; затым караул. Прайшлі паўз мае дзвёры і спыніліся перад камерай побач. І чую—памочнік нейкім дзіўным гласам крычыць: „Лазінскі, уставайце, надзвядайце чистую-бялізуна“. Так. Потым чую, заскрыгаталі дзвёры, яны прайшлі да яго, потым чую крокі Лазінскага: ён пайшоў у процілеглы бок калідора. Мне відаць было толькі сматрыцеля. Стаяць бледны і расшпільвае і зашпільвае гузік і паціскае плячыма. Так. Раптам быццам спалохаўся нечага, збочыў. Гэта Лазінскі прайшоў міма яго і падышоў да маіх дзвярэй. Прыйгожы быў юнак, ведаецце, таго добрага польскага тыпу: шырокі, просты лоб з шапкай русых кучараўых тонкіх валасоў, надзвычайна прыйгожыя блакітныя очы. Гэткі дужы, сакавіты, здаровы быў юнак. Ён спыніўся перад маім аckenцам, так што я бачыў усё яго ablіччу. Страшнае хударлявае, шэрае ablічча. „Крыльцоў, папяросы ёсць?“ Я хацеў падаць яму, але памочнік, як быццам баючыся спазніцца, выхапіў свой партсігар і перадаў яму. Ён узяў адну папяроску, памочнік запаліў яму сярнічку. Ён пачаў курыць і як быццам задумаўся. Потым нібы ўспомніў нешта і пачаў гаварыць: „і жорстка і несправядліва. Я ніякага злачынства не зрабіў. Я...“ У белай маладой шыі яго, ад якой я не мог адараўца вачэй, нешта задрыжэла, і ён спы-

ніўся. Так. У гэты час, чую, Разоўскі з калідора крычыць нешта сваім тонкім яўрэйскім голасам. Лазінскі кінуў акурак і адышоў ад дзвярэй. І ў аckenцы з'явіўся Разоўскі. Дзіцячы твар з вільготнымі чорнымі вачымі быў чырвоным і потным. На ім была таксама чистая бялізна, і нагавіцы былі занадта шырокія, і ён усё падцягваў іх абодвумя рукамі і ўвесь дрыжэў. Ён наблізіў свой жалкі твар да майго аckenца: „Анатолій Пятровіч, праўда-ж, што доктар прыпісаў мне грудны чай? Я нездаровы, я вып'ю яшчэ груднога чаю“. Ніхто не адказваў, і ён з запытаннем глядзеў то на мяне, то на сматрыцеля. Што ён гэтым хацеў сказаць, я так і не зразумеў. Так. Раптам памочнік зрабіў строгі твар і зноў нейкім пісклявым голасам закрычаў: „Што за жарты? Хадзем“! Разоўскі, відавочна, няздолбы быў зразумець тое, што яго чакала, і, як быццам спяшаючыся, пайшоў, амаль пабег, уперадзе ўсіх па калідоры. Але потым ён упёрся—я чуў яго прарэзлівы голас і плач. Пачалася мітусніна, тупат ног. Ён прарэзліва вішчэў і плакаў. Потым далей і далей,—зазвінелі дзвёры калідора, і ўсё заціхла... Так. Так і павесілі. Вяроўкамі задушылі абодвух. Вартаўнік, другі, бачыў і расказваў мне, што Лазінскі не працівіўся, але Разоўскі доўга біўся, так што яго цягнулі на эшафот і сілком уклалі яму галаву ў пятлю. Так. Вартаўнік гэты быў дуркаваты хлапец. „Мне казалі, пане, што страшна. А нічога не страшна. Як павіслі яны—толькі два разы так плячыма,—ён паказаў, як сударгліва падняліся і апусціліся плечы.—Потым кат дзергануў, каб, значыцца, петлі нацягнуліся лепш, і аман: не ўздрыгнулі больш“. „Нічога не страшна“,—паўтарыў Крыльцоў слова вартаўніка і хацеў усміхнуцца, але замест усмешкі разрыдаўся.

Доўга пасля гэтага ён маўчаў, цяжка дыхаючы і глытаючы рыданні, што падступалі да яго горла.

— З той пары я і зрабіўся рэвалюцыянерам. Так,—сказаў ён, супакоіўшыся, і каротка дасказаў сваю гісторыю.

Ён належаў да партыі народавольцаў і стаяў нават на чале дэзарганізацыйнай групы, якая мела мэтай тэратызація урад так, каб ён сам адмовіўся ад улады і паклікаў народ. З гэтай мэтай ён ездзіў то ў Пеццербург, то за гра-

ніцу, то ў Кіеў, то ў Одесу і ўсюды меў поспех. Чалавек, якому ён цалкам давяраў, здрадзіў яму. Яго арыштавалі, судзілі, пратрымалі два гады ў турме і прыгаварылі да пакарання смерцю, замяніўши яе на бестэрміновую катаргу.

У турме ў яго пачаліся сухоты, і цяпер, у тых умовах, у якіх ён знаходзіўся, яму, відавочна, аставалася толькі некалькі месяцаў жыцця, і ён ведаў гэта і не каяўся ў tym, што ён рабіў, а гаварыў, каб у яго было другое жыццё, ён яго скарыстаў-бы для таго самага—для разбу-рэння таго ладу, пры якім магчыма было тое, што ён бачыў.

Гісторыя гэтага чалавека і забліжэнне з ім вытлумачылі Нехлюдаву шмат таго, чаго ён не разумеў раней.

## VII

У той дзень, калі пры выхадзе з этапа адбылася сутычка канвойнага афіцэра з арыштантамі з-за дзіцёнка, Нехлюдаў, начуючы на заезджым дварэ, прачнуўся позна і яшчэ за-седзеўся за лістамі, якія ён рыхтаваў да губернскага горада, так што выехаў з заезджага двара пазней, як звычайна і не абагнаў партыю дарогаю, як гэта бывала раней, а пры-ехаў у сяло, каля якога быў поўэтап, ужо ў поцемкі. Абсу-шыўшыся на заезджым дварэ, гаспадынія якога была паджы-лай, гладкая, з незвычайна тоўстай шыяй жанчына, удава, Нехлюдаў у чыстым пакоі, аздобленым вялікай колькасцю аброзоў і карцін, напіўся чаю і паспяшыў на этапны двор да афіцэра прасіць дазволу на спатканне. На шасці папя-рэдніх этапах канвойныя афіцэры ўсе, не гледзячы на тое, што перамяняліся, усе, як адзін, не дапускалі Нехлюдава ў этапнае памяшканне, так што ён больш тыдня не бачыў Кацюшы. Строгасць гэта была таму, што чакалі праезду важнага турэмнага начальніка. Цяпер-жа начальнік пра-ехаў, не заглянуўши на этапы, і Нехлюдаў спадзіваўся, што канвойны афіцэр, які ўранні прыняў партыю, дазво-ліць яму, як і ранейшыя афіцэры, спатканне з арыштантамі.

Гаспадынія прапанавала Нехлюдаву тарантас даехаць да поўэтапа, які знаходзіўся ў канцы сяла, але Нехлюдаў па-

лічыў за лепшае ісці пехатою. Малады хлопец, плячысты асілак, парабак, у вялізных свежа-намазаных пахучым дзёгцем ботах, узяўся праводзіць. З неба ішла імгла, і было гэтак цёмна, што як толькі хлопец адыходзіў крокі на тры ў тых мясцінах, дзе не падала святло з акон, Нехлюдаў ужо не бачыў яго, а чуў толькі хлюпанне яго ботаў па вязкай глыбокай гразі.

Прайшоўшы плошчу з царквою і доўгую вуліцу, на якой ярка свяціліся вокны дамоў, Нехлюдаў услед за правадніком вышаў на край сяла ў непраглядную цемрадзь. Але неўзабаве і ў гэтай цемрадзі завіднеліся, разыходзячыся, у тумане, прамені ліхтароў, якія гарэлі каля этапа. Чырванаватыя плямы агнёў рабіліся ўсё большымі і святлейшымі, завіднеліся слупы агарожы, чорная постаць вартавога, паласаты слуп і будка. Вартавы аклікнуў іх звычайным: „хто ідзе?“ і, даведаўшыся, што не свае, зрабіўся такім строгім, што не хацеў дазволіць чакаць каля агарожы. Але правадніка Нехлюдава не збынтэжыла строгасць вартавога.

— Эх ты, дзядзька, сядзіты які!—сказаў ён яму.—Ты гукні старшога, а мы пачакаем.

Вартавы, не адказваючы, пракрычаў нешта ў фортку і спыніўся, уважліва гледзячы на тое, як плячысты хлопец у святле ліхтара абчышчаў трэскай боты Нехлюдава ад наліплай гразі. За слупамі агарожы чуўся гул галасоў, мужчынскіх і жаночых. Мінуты праз тры зазвінела жалеза, фортка адчынілася, і з цемрадзі ў святло ліхтара вышаў старшой у шынелі напашкі і спытаў, што трэба. Нехлюдаў перадаў сваю загадзя загатаваную картачку з запіскай, у якой прасіў прыняць яго па асабістай справе, і прасіў перадаць афіцэру. Старшой не быў гэткім строгім, як вартавы, але затое асабліва цікаўным. Ён авалявала хацеў ведаць, навошта Нехлюдаву трэба бачыць афіцэра і хто ён, відавочна прадбачачы спажыву і не жадаючы выпускіць яе. Нехлюдаў сказаў, што ёсьць асаблівая справа, і ён аддзякуе, і прасіў перадаць запіску. Старшой узяў запіску і, кінуўшы галавой, пайшоў. Праз некаторы час пасля таго, як ён пайшоў, зноў зазвінела фортка, і з яе пачалі выходзіць

жанчыны з кашолкамі, туесамі, гладышамі і мяшкамі. Звонка гаворачы на сваёй асаблівай сібірской гаворцы; ішлі яны цераз парог форкті. Усе яны былі апрануты не па-вяскому, а па-гарадскому, у паліто і шубкі; спадніцы былі высока падтыканы, а галовы абвязаны хусткамі. Яны з цікаўнасцю аглядадлі пры святле ліхтара Нехлюдава і яго правадніка. Адна-ж, пэўна ўзрадаваўшыся сустрэчы з плячыстым хлопцам, адразу-ж ласкова аблаяла яго па-сібірску.

— Ты, лесавік, што тут, каб на цябе немач, робіш?— звярнулася яна да яго.

— Вось праезджага праводзіў,—адказаў хлопец.—А ты што насіла?

— Малочнае, раніцой яшчэ загадалі прыходзіць.

— А начаваць не пакідалі?—запытаў хлопец.

— Чоб цябе „соскало“<sup>1</sup>, брахун!—крыкнула яна, смеючыся.—Гайда да сяла разам, нас праводзь.

Праваднік яшчэ нешта сказаў ёй такое, што засмаяліся не толькі жанчыны, але і вартавы, і звярнуўся да Нехлюдава.

— Што-ж, знайдзеце адны? Не заблудзіце?

— Знайду, знайду.

— Як пройдзеце царкву, ад двухяруснага дома напраца другі. Ды вось вам кіек,—сказаў ён, аддаючы Нехлюдаву доўгі, вышэй яго кій, з якім ён ішоў, і, хлюпаючы сваімі вялізнымі ботамі, знік у цемрадзі разам з жанчынамі.

Яго голас, у перамешку з жаночымі, яшчэ чуўся з туману, калі зноў зазвінела фортка, і вышаў старшой, запрашаючы Нехлюдава за сабой да афіцэра.

### VIII

Поўэтап знаходзіўся таксама, як і ўсе этапы і поўэтапы па сібірской дарозе: на дварэ, акружаным завостранымі бярвеннямі-палямі, былі тры аднапавярховыя жылыя дамы. У адным, у самым вялікім, з кратчастымі вокнамі, знаходзіліся арыштанты, у другім—канвойная каманда, у трэцім—

<sup>1</sup> Каб цябе скруціла.

афіцэр і канцылярыя. Ва ўсіх трох дамах цяпер свяціліся агні, манліва абяцаючи нешта добрае, утульнае ў асветленых сценах. Перад ганкамі дамоў гарэлі ліхтары, і яшчэ ліхтароў пяць гарэлі каля сцен, асвятляючи двор. Унтар-афіцэр падвёў Нехлюдава па дошцы да ганка меншага з дамоў. Падняўшыся на тры сходні, ён прапусціў яго наперад у асветлены лямпачкай прадпакой, які пахнуў чадам. Каля печы салдат у грубай кашулі і гальштуку і чорных нагавіцах, у адным боце з жоўтай халявай, скліўшыся, раздзымуваў самавар другой халявай. Убачыўшы Нехлюдава, салдат пакінуў самавар, зняў з Нехлюдава скуранны плащ і ўвайшоў ва ўнутраны пакой.

— Прышоў, ваша благароддзе.

— Ну, пакліч,—пачуўся сярдзіты голас.

— У дзверы ідзіце,—сказаў салдат і адразу-ж зноў узяўся за самавар.

У другім пакоі, асветленым вісячай лямпай, за накрытым з рэшткамі абеду і двумя бутэлькамі сталом сядзеў у аўстрыйскай куртцы, якая аблягала яго шырокія грудзі і плечы, з вялікімі бляявымі вусамі і з вельмі чырвонымі тварамі афіцэр. У цёплым пакоі, апрача тытуновага паху, пахла яшчэ вельмі моцна нейкімі моцнымі кепскімі духамі. Убачыўшы Нехлюдава, афіцэр прыўстаў і як быццам глумліва і падазронна ўтаропіўся на яго.

— Чым магу служыць?—сказаў ён.—Берноў! Самавар, што-ж, будзе калі?

— Зараз.

— Вось я табе дам зараз, што будзеш памятаць!—крыкнуў афіцэр, бліснуўшы вачымі.

— Нясу!—пракрычаў салдат і ўвайшоў з самаварам.

Нехлюдаў пачакаў, пакуль салдат паставіў самавар (афіцэр праводзіў яго маленькімі злымі вачымі, нібы прыцэльваючыся, куды-б ударыць яго). Калі-ж самавар стаў на месца, афіцэр заварыў чай. Потым дастаў са скрынкі для пляшак чатырохвугольны графінчык з кан'яком і бісквіты Альберт. Паставіўшы ўсё гэта на абрус, ён зноў звярнуўся да Нехлюдава.

— Дык чым магу служыць?

— Я прасіў-бы спатканя з адной арыштанткай,—сказаў Нехлюдаў, стоячы.

— Палітычная? Гэта забаронена законам,—сказаў афіцэр.

— Жанчына гэта не палітычная,—сказаў Нехлюдаў.

— Калі ласка, сядайце,—сказаў афіцэр.

Нехлюдаў сеў.

— Яна не палітычная, — паўтарыў ён, — але па маёй просьбе ёй дазволена вышэйшим начальствам ісці з палітычнымі...

— А, ведаю,—перабіў афіцэр.—Маленькая, чарнявая? Што-ж, гэта можна. Курыць не жадаеце?

Ён падсунуў Нехлюдаву скрынку з папяросамі і, акуратна наліўшы дзве шклянкі чаю, падсунуў адну з іх Нехлюдаву.

— Прашу,—сказаў ён.

— Дзякую, я-б жадаў пабачыцца.

— Ноч вялікая. Паспееце. Я вам загадаю яе выклікаць.

— А ці нельга, не выклікаючи яе, пусціць мяне ў памяшканне?—сказаў Нехлюдаў.

— Да палітычных? Не па закону.

— Мяне некалькі разоў пускалі. Бо калі баяцца, што я перадам што-небудзь, дык я праз яе мог-бы перадаць.

— Ну, не, яе абшукаюць,—сказаў афіцэр і засміяўся непрыемным смехам.

— Ну, дык мяне абшукаіце.

— Ну, і без гэтага абыдземся,—сказаў афіцэр, падносячы адкупораны графінчык да шклянкі Нехлюдава.—Дазволіце? Ну, як жадаеце. Жывеш у гэтай Сібіры, дык чалавеку адукаванаму да смерці рады. Бо наша служба, самі ведаеце, самая сумная. А калі чалавек да другога прывык, дык і цяжка. Пра нашага-ж брата такое паняцце, што канвойны афіцэр—значыць грубы чалавек, неадукаваны, а таго не думаюць, што чалавек можа быць зусім для іншага нарадзіўся.

Чырвоны твар гэтага афіцэра, яго духі, пярсцёнак і асабліва непрыемны смех былі вельмі брыдкімі для Нехлюдава, але ён і сёння, як і ўвесь час свайго падарожжа, быў у тым сур'ёзным і ўважлівым настроі, у якім ён не дазваляў сабе

лёгкадумна і пагардліва абыходзіцца з якім-бы ні было чалавекам і лічыў неабходным з кожным чалавекам гаварыць „ва ўсю“, як ён сам з сабой азначаў гэту акалічнасць. Выслухаўшы афіцэра і зразумеўшы яго душэўнае становішча ў тым сэнсе, што яму цяжка ўдзельнічаць у тыранстве падуладных яму людзей, ён сур'ёзна сказаў:

— Я думаю, што ў вашай-жа дзейнасці можна знайсці збаўленне ў тым, каб аблягчаць пакуты людзей,—сказаў ён.

— Якія іхнія пакуты? Гэта-ж народ такі.

— Які-ж асаблівы народ?—сказаў Нехлюдаў.—Такі самы як усе. А ёсьць і нявінныя.

— Зразумела, ёсьць усякія. Канечне, шкадуеш. Іншыя нідзе палёгkі не дадуць, а я, дзе магу, стараюся аблягчыць. Няхай лепш я пацярплю, ды не яны. Іншыя, як што-небудзь не гэтак, адразу па закону, а то страляць, а я шкадую.—Жадаеце?—Калі ласка,—сказаў ён, наліваючы яшчэ чаю.—Яна хто, уласна,—жанчына, якую бачыць жадаеце?—запытаў ён.

— Гэта няшчасная жанчына, якая апынулася ў публічным доме, і там яе няправільна абвінавацілі ў атрученні, а яна вельмі добрая жанчына,—сказаў Нехлюдаў.

Афіцэр паківаў галавой.

— Так, бывае. У Казані, я вам далажу, была адна,—Эмай звалі. Родам венгерка, а вочы сапраўдныя персідскія,—працягваў ён, не маючы сілы стрымаць усмешку пры гэтым успаміне.—Шыку было колькі, што нават графіні...

Нехлюдаў перабіў афіцэра і вярнуўся да ранейшай размовы.

— Я думаю, што вы можаце аблягчыць становішча такіх людзей, пакуль яны пад вашай уладай. І, робячы гэтак, я ўпэўнен, што вы знайшлі-б вялікую радасць,—сказаў Нехлюдаў, стараючыся вымаўляць, як мага выразна, так, як гавораць з іншаземцамі або дзяцьмі.

Афіцэр глядзеў на Нехлюдава бліскучымі вачыма і, відавочна, чакаў з нецярплівасцю, калі ён скончыць, каб расказаць далей пра венгерку з персідскімі вачымі, якая, відавочна, жыве ўяўлялася яму і паглынала ўсю яго ўвагу.

— Гэта, канечне, правільна,—скáзаў ён.—Я і шкадую іх.  
Толькі я хацеў вам пра гэту Эму расказаць. Дык яна што  
рабіла...

— Я не цікаўлюся гэтым,—сказаў Нехлюдад,—і праста  
скажу вам, што хаця я і сам быў раней іншым, але цяпер  
ненавіджу такія дачыненні да жанчын.

Афіцэр спалохана паглядзеў на Нехлюдада.

— А яшчэ чайку не жадаец?

— Не, дзякую.

— Берноў!—крыкнуў афіцэр,—праводзь іх да Вакулава,  
скажы прапусціць у асобную камеру да палітычных; могуць  
там пабыць да паверкі.

## IX

Разам з веставым Нехлюдад вышаў зноў на цёмны двор,  
блекла асветлены чырвонымі праменнямі ліхтароў.

— Куды?—спытаў сустрэчны канвойны ў таго, які пра-  
водзіў Нехлюдада.

— У асобную, 5-ы нумар.

— Тут не пройдзеш, замкнута, трэба праз той ганак.

— А чаму замкнута?

— Старшой замкнуў, а сам на сяло пайшоў.

— Ну, дык ідзіце сюды.

Салдат павёў Нехлюдада на другі ганак і падышоў па  
дошках да другога ўваходу. Яшчэ з двара чулася гудзенне  
галасоў і ўнутраная мітусніна, як у добрым вуллі, які рых-  
таваўся да раення, але калі Нехлюдад падышоў бліжэй,  
і адчыніліся дзвёры, гудзенне гэта зрабілася гучнейшым  
і перайшло ў гук галасоў, якія перагукваюцца, лаюцца,  
смяюцца. Пачуўся пералічны гук кайданаў, і тхнула знаё-  
мым цяжкім пахам калу і дзёгцю. Абодва гэтыя ўражанні—  
гук галасоў са звонам кайданаў і гэты жудасны пах—заўсё-  
ды зліваліся для Нехлюдада ў адно балючае пачуццё  
маральнай моташнасці, якая пераходзіла ў моташнасць фі-  
зічную. І абодва ўражанні змешваліся і ўзмацнялі адно  
другое. Увайшоўшы цяпер у сенцы поўэтапа, дзе стаяла  
вялізная смярдзючая кадка, так званая „параха“, першае,

што ўбачыў Нехлюдаў, была жанчына, якая сядзела на краі кадкі. Насупраць яе—мужчына з насунутай набок на паголенай галаве шапкай, падобнай на блін. Яны аб нечым гутарылі. Арыштант, убачыўшы Нехлюдава, падміргнуў вокам і сказаў:

— І цар вады не стрымае.

Жанчына-ж апусціла крысы халата і збянтэжылася.

З сенцаў ішоў калідор, у які адчыняліся дзвёры камер. Першая была камера сямейных, потым вялікая камера халастых і ў канцы калідора дзве маленькія камеры, прызначаныя для палітычных. Памяшканне этапа, прызначанае на 150 чалавек, памяшчаючы 450, было гэткім цесным, што прыштанты, не знаходзячы месца ў камерах, напаўнялі калідор. Адны сядзелі і ляжалі на падлозе, другія рухаліся ўзад і ўперад з пустымі і напоўненымі кіпятком чайнікамі. У ліку гэтых быў Тарас. Ён дагнаў Нехлюдава і ласкова прывітаўся з ім. Добры твар Тараса быў скалечан сінебарвовымі падцёкамі на носе і пад вокам.

— Што гэта з табой?—спытаў Нехлюдаў.

— Была справа такая,—сказаў Тарас, усміхаючыся.

— Ды б'ющца ўсё,—пагардліва сказаў канвойны.

— З-за бабы,—дадаў арыштант, што ішоў услед за імі,— з Федзькам сляпым пабіліся.

— А Фядос'я як?—спытаў Нехлюдаў.

— Дармо, здаровая, вось ёй на чай кіпяток нясу,—сказаў Тарас і ўвайшоў у сямейную камеру.

Нехлюдаў заглянуў у дзвёры. Уся камера была запоўнена жанчынамі і мужчынамі і на нарах і пад нарамі. У камеры стаяла пара ад мокрай вопраткі, якая сохла, і чуўся нязмоўклы крык жаночых галасоў. Наступныя дзвёры былі дзвёры камеры халастых. Гэта была яшчэ больш запоўнена, і нават у самых дзвярах, і выступаючы ў калідор, стаялі шумнымі натоўпамі арыштанты ў мокрай вопратцы, якія нешта дзялілі або рашалі. Канвойны растлумачыў Нехлюдаву, што гэта стараста выдаваў узятыя або прайграныя ўперад па білеціках, зробленых з карт, кармавыя гроши майданшчыку. Убачыўшы унтэр-афіцэра і пана, тыя, што стаялі бліжэй, замаўчалі, няласкава аглядаючы іх. У ліку

тых, што дзяллі, Нехлюдаў заўважыў знаёмага катаржнага Фёдарава, які заўсёды трymаў пры сабе ўбогага, з паднятымі бровамі, белага, нібы апухлага маладога хлопца і яшчэ брыдкага, з рабацінем, бязносага валацугу, вядомага тым, што ён у часе пабегу ў тайзе нібыта забіў таварыша і еў яго мяса. Валацуга стаяў у калідоры, накінуўшы на адно плячо мокры халат, і глумліва і дзерзка глядзеў на Нехлюдава, не збочыўшы перад ім. Нехлюдаў абышоў яго.

Як ні знаёма было Нехлюдаву гэта відовішча, як ні часта бачыў ён на працягу гэтых трох месяцаў усіх тых самых 400 чалавек крымінальных арыштантай у самых рознастайных становішчах: і ў спякоце, у хмары пылу, што яны ўзнімалі нагамі, якія цягнулі за сабой ланцуగі, і на прывалах у дарозе, і на этапах цёплаю парою на дварэ, дзе адбываліся жудасныя сцэны, адкрытай распусты, ён усё-такі кожны раз, калі ўваходзіў у сярэдзіну іх і адчуваў, як цяпер, што ўвага іх звернута на яго, перажываў балючае пачуццё сораму і разумення сваёй вінаватасці перад імі. Самым цяжкім для яго было тое, што да гэтага пачуцця сораму і вінаватасці прымешвалася яшчэ непераможнае пачуццё агіднасці і жаху. Ён ведаў, што ў тым становішчы, у якое яны былі пастаўлены, нельга было не быць такімі, як яны, і ўсё-такі не мог перамагчы сваёй агіднасці да іх.

— Ім добра, дармаедам,—пачуў Нехлюдаў, калі ён ужо падыходзіў да дзвярэй палітычных,—што ім, чарцям, робіцца; пузу не забаліць,—сказаў нейчы хрыплы голас, даўшы яшчэ непрыстойную лаянку.

Пачуўся няласкавы, глумлівы рогат.

## X

Прайшоўшы камеру халастых, унтэр-афіцэр, праважаты Нехлюдава, сказаў яму, што прыдзе па яго перад паверкай, і вярнуўся назад. Толькі унтэр-афіцэр адышоўся, як да Нехлюдава хуткай, босай хадой, прытрымліваючы кайданы, зусім блізка падышоў, абдаючы яго цяжкім і кіслым пахам поту, арыштант і таемным шэптам прагаварыў:

— Заступіцеся, пане. Зусім абшальмавалі хлопца. Праплі. А сёння ўжо на прыёмцы Карманавым назваўся. Заступіцеся, а нам нельга, заб'юць,—сказаў арыштант, непакойна азіраючыся, і адразу ж адышоўся ад Нехлюдава.

Справа была ў тым, што катаржны Карманаў падгаварыў падобнага да яго з твару хлопца, сасланага на пасяленне, змяніцца з ім так, каб катаржны ішоў у сасланне, а хлопец на катаргу, на яго месца.

Нехлюдаў ведаў ужо пра гэту справу, бо той самы арыштант тыдзень перад гэтым паведаміў яму пра гэты абмен. Нехлюдаў кіўнуў галавой у знак таго, што ён зразумеў і зробіць тое, што можа, і, не азіраючыся, пайшоў далей.

Нехлюдаў ведаў гэтага арыштанта з Екацерынбурга, дзе ён прасіў яго хадайніцтва аб тым, каб дазволілі яго жонцы следаваць за ім, і быў здзіўлен яго ўчынкам. Гэта быў сярэднага росту і самага звычайнага сілянскага выгляду чалавек год пад трыццаць, якога высыпалі на катаргу за замах на рабунак і забойства. Прозвішча яго было Макар Дзеўкін. Злачынства яго было вельмі дзіўнае. Злачынства гэта, як ён сам расказваў Нехлюдаву, было справай не яго, Макара, а яго, нячысціка. Да бацькі Макара, расказваў ён, заехаў падарожны і наняў у яго за два рублі фурманку ў сяло за 40 вёрст. Бацька загадаў Макару везці падарожнага. Макар запрог каня, апрануўся і разам з падарожным пачаў піць чай. Падарожны за чаем расказаў, што едзе жаніцца і вязе з сабой нажытыя ў Маскве 500 рублёў. Пачуўшы гэта, Макар вышаў на двор і паклаў у сані пад салому сякеру.

— І сам я не ведаю, навошта я сякеру ўзяў,—расказваў ён.—„Вазьмі, кажа, сякеру”, я і ўзяў. Селі, паехалі. Ездзем, нічога. Я і забыў было пра сякеру. Толькі пачалі пад'язджаць да сяла,—вёрст шэсць асталося. З выселка на гасцінец шлях угору ідзе. Злез я, іду за санямі, а ён шэпча: „Ты што-ж думаеш? Уз'едзеш на гару, па гасцінцу народ, а там вёска. Звязе ён гроши; рабіць, дык цяпер,—чакаць няма чаго. Нахіліўся я да саней, як быццам папраўляючы салому, а тапарышча нібы само ў рукі ўскочыла. Азіруўся ён. „Чаго ты?” гаворыць. Узмахнуў я сякерай, хацеў ударыць,

— а ён, чалавек, адным імпэтам саскочыў з саней, ухапіў мяне за руки. „Што ты, кажа, душагуб, робіш?..“ Паваліў мяне на снег, і не бароўся я, сам даўся. Звязаў ён мне руки поясам, кінуў у сані. Павёз праста ў стан. Пасадзілі ў турму. Судзілі. Вобчаства ўхваліла, што чалавек добры, і дрэннага нічога не рабіў. Гаспадар, у якога жыў, таксама ўхваліў. Ды аблаката наняць не было за што,—гаварыў Макар,—і таму засудзілі на чатыры гады.

І вось цяпер гэты чалавек, жадаючы выратаваць земляка, ведаючы, што ён гэтымі словамі рызыкуе жыццём, усё-ж такі перадаў Нехлюдаву арыштанцкую тайну, завошта,— калі-б толькі даведаліся, што ён зрабіў гэта,—абавязкова-б задушылі яго.

## XI

Памяшканне палітычных складалася з двух маленьких камер, дзвёры якіх выходзілі ў адгароджаную частку калідора. Увайшоўшы ў адгароджаную частку калідора, Нехлюдав убачыў Сімансона з сасновым паленам у руцэ, які сядзеў у сваёй куртцы на карачках перад засланкай, якая дрыжэла і ўцягвалася жарам распаленай печы.

Убачыўшы Нехлюдава, ён, не ўстаючы, гледзячы знізу ўверх з-пад сваіх навіслых броваў, падаў руку.

— Я рады, што вы прышлі, мне трэба вас бачыць,— сказаў ён са значным выглядам, праста гледзячы ў очы Нехлюдаву.

— А што іменна?—спытаў Нехлюдав.

— Пасля. Цяпер я заняты.

І Сімансон зноў узяўся за печку, якую паліў па сваёй асаблівай тэорыі найменшай траты цеплавой энергіі.

Нехлюдав ужо хацеў прайсці ў першыя дзвёры, калі з другіх дзвярэй, схіліўшыся, з венікам у руцэ, якім яна падсоўвала да печкі вялікую кучку смецця і пылу, вышла Маслава. Яна была ў белай кофтачцы, падаткунтай спадніцы і панчохах. Галава яе па самыя бровы была ад пылу абвязана белай хусткай. Убачыўшы Нехлюдава, яна выпрасталася і, уся чырвоная і ажыўленая, паклала венік і, выцершы руку аб спадніцу, праста спынілася перад ім.

— Упарадкоўваеце памяшканне? — сказаў Нехлюдаў, працягваючы руку.

— Але, мой дауні занятак, — сказала яна і ўсміхнулася. — А гразь такая, што падумаць нельга. Ужо мы чысцілі, чысцілі. Што-ж, плед высах? — звярнулася яна да Сімансона.

— Амаль, — сказаў Сімансон, пазіраючы на яе нейкім асаблівым поглядам, які здзівіў Нехлюдава.

— Ну, дык я прыду па яго і прынясу кажухі сушки. Нашы ўсе тут, — сказала яна Нехлюдаву, ідучы ў дальня і паказваючы на бліжэйшыя дзвёры.

Нехлюдаў адчыніў дзвёры і ўвайшоў у невялікую камеру, слаба асветленую маленькой металічнай лямпачкай, якая нізка стаяла на нарах. У камеры было холадна і пахла ўзнятым пылам і тытуном. Бляшаная лямпа ярка асвятляла ўсіх, хто знаходзіўся каля яе, але нары былі ў поцемках, і па сценах, хістаючыся, хадзілі цені.

У невялікай камеры быў ўсе, за выключэннем двух мужчын, якія загадвалі харчаваннем і пайшлі па кіпяточ і правізію. Тут была дауняя знаёмая Нехлюдава, яшчэ больш схудалая і пажоўкляя Вера Ефрэмаўна з сваімі вялізнымі спалоханымі вачымі і ўспухлай жылай на ілбе, у пярэстай кофце і з кароткімі валасамі. Яна сядзела перад газетнай паперай з рассыпаным на ёй тытуном і набівала яго парыўчатымі рухамі ў папяросныя гільзы.

Тут-же была і адна з самых для Нехлюдава прыемных палітычных жанчын — Эмілія Ранцэва, якая загадвала знешній гаспадаркай і надавала ёй, у самых нават цяжкіх умовах, жаночую гаспадарнасць і прывабнасць. Яна сядзела каля лямпы і з закасанымі рукавамі над загарэлымі прыгожымі і спрытнымі рукамі перацірала і расстаўляла кубкі і чашкі на разасланы на нарах ручнік. Ранцэва была непрыгожая маладая жанчына з разумным і лагодным тваром, які меў уласцівасць раптам, пры ўсмешцы, змяняць выгляд і рабіцца вясёлым, бадзёрым і чароўным. Яна цяпер сустрэла такой усмешкай Нехлюдава.

— А мы думалі, што вы ўжо зусім у Расію паехалі, — сказала яна.

Тут-же была ў цяні, у далёкім кутку, і Мар'я Паўлаўна, якая нешта рабіла з маленькой белаголовай дзяўчынкай, якая няспынна лапатала сваім мілым дзіцячым галаском.

— Як добра, што вы прышлі! Бачылі Кацю?—спытала яна Нехлюдава.—А ў нас вось якая госця.—Яна паказала на дзяўчынку.

Тут-же быў і Анатолій Крыльцоў. Схудалы і бледны, з падкурчанымі пад сябе нагамі ў валёнках, ён, згорбіўшыся і дрыжучы, сядзеў у далёкім кутку нар і, засунуўшы руکі ў рукавы кажушка, ліхарадачнымі вачыма глядзеў на Нехлюдава. Нехлюдаў хацеў падысці да яго, але направа ад дзвярэй, разбіраючы нешта ў мяшку і гутарачы з прыгожанькай Грабец, якая ўсміхалася, сядзеў кучаравы рыжаваты чалавек у акулярах і гутаперчавай куртцы. Гэта быў славуты рэволюцыянер Новадвораў, і Нехлюдаў паспяшаўся прывітацца з ім. Ён асабліва паспяшаўся гэта зрабіць таму, што з юсіх палітычных гэтай партыі адзін гэты чалавек быў непрыемны яму. Новадвораў бліснуў праз акуляры сваімі блакітнымі вачыма на Нехлюдава і, нахмурыўшыся, падаў яму сваю вузкую руку.

— Што-ж, прыемна падарожнічаецце?—сказаў ён, відавочна, іранічна.

— Але, багата цікавага,—адказаў Нехлюдаў, робячы выгляд, што не бачыць іроніі, а прымае гэта за ветлівасць, і падышоў да Крыльцова. Выглядам Нехлюдаў выказаў абыякавасць, але ў души ён далёка не быў абыякавым да Новадворава. Гэтыя слова Новадворава, яго відавочнае жаданне сказаць і зрабіць непрыемнае парушылі той добры настрой, у якім знаходзіўся Нехлюдаў. І яму зрабілася нудна і сумна.

— Што, як здароўе?—сказаў ён, паціскаючы халодную руку Крыльцова, якая дрыжэла.

— Ды нічога, не сагрэюся толькі, прамок,—сказаў Крыльцоў, паспешна хаваючы руку ў рукаў кажушка.—І тут сабачы холад. Вось вокны пабітыя.—Ён паказаў на пабітыя ў двух месцах шыбы за жалезнымі кратамі.—Што вы, чаму не былі?

— Не пускаюць, строгае начальства. Сёння толькі афіцэр трапіўся далікатны.

— Ну і далікатны! — сказаў Крыльцоў. — Спытаіце ў Машы, што ён уранні рабіў.

Мар'я Паўлаўна, не ўстаючы з свайго месца, рассказала тое, што было з дзяўчынкай уранні пры выхадзе з этапа.

— На маю думку, неабходна заявіць калектыўны пратэст, — рашучым голасам сказала Вера Ефрэмаўна, разам з тым нерашуча і спалохана пазіраючы на твар то аднаго, то другога. — Владзімір заявіў, але гэтага мала.

— Які пратэст? — нездаволена маршчынячыся, сказаў Крыльцоў. Відавочна, няшчырасць, штучнасць тону і нервовасць Веры Ефрэмаўны ўжо даўно раздражалі яго. — Вы Кацю шукаец? — звярнуўся ён да Нехлюдава. — Яна ўсё працуе, чысціць. Гэты вычысціла, наш — мужчынскі; цяпер жаночы. Толькі блых ужо не вычысціць, ядуць поедам. А Маша што там робіць? — спытаў ён, паказваючы галавой на кут, у якім была Мар'я Паўлаўна.

— Чэша сваю прыёмную дачку, — сказала Ранцэва.

— А вошай яна не распусціць на нас? — сказаў Крыльцоў.

— Не, не, я акуратна. Яна цяпер чысцен'кая, — сказала Мар'я Паўлаўна. — Вазьміце яе, — звярнулася яна да Ранцэвой, — а я пайду памагаць Каці. Ды і плед яму прынясу.

Ранцэва ўзяла дзяўчынку і, з матчынай пяшчотнасцю-прыціскаючы да сябе голен'кія і пухлен'кія ручкі дзіцяці, пасадзіла да сябе на калені і дала ёю кавалак цукру.

Мар'я Паўлаўна вышла, а ўслед за ёю ў камеру ўвайшлі два чалавекі з кіпятком і правізіяй.

## XII

Адзін з іх быў невысокі, хударлявы малады чалавек у абшытым кажушку і высокіх ботах. Ён ішоў лёгкай і шпаркай хадою, несучы два вялікія чайнікі з гарачай вадою і прытрымліваючы падпахай загорнуты ў хустку хлеб.

— Ну, вось і князь наш з'явіўся, — сказаў ён, ставячы чайнік сярод чашак і перадаючы хлеб Маславай. — Цудоўных рэчаў мы накуплялі, — сказаў ён, скідаючы кажушок і кідаючы яго цераз голаву ў кут нараў. — Маркел малака і яек купіў; праста баль сёння будзе. А Кірылаўна ўсё сваю-

эстэтычную чыстату наводзіць,—сказаў ён усміхаючыся, гледзячы на Ранцэву.—Ну, цяпер заварвай чай,—звярнуўся ён да яе.

Ад усяго выгляду гэтага чалавека, ад яго рухаў, гуку яго голаса, погляду павявала бадзёрасцю і вясёласцю. Другі-ж з тых, што ўвайшлі—таксама невысокі, кастлявы, з вельмі выпятымі косткамі худых шчок шэрага твара, з чароўнымі зеленаватымі шырокімі расстаўленымі вачымі і тонкімі губамі—быў чалавек, наадварот, з панурым і сумным выглядам. На ім было старае ватняе паліто і боты з галашамі. Ён нёс два гаршкі і два туесы. Паставіўши перад Ранцэвай сваю ношу, ён пакланіўся Нехлюдаву шыяй, так што, кланяючыся, не перастаючи глядзеў на яго. Потым, неахвотна падаўши яму потную руку, ён павольна пачаў расстаўляць, вымаюочы з кашолкі, правізію.

Абодва гэтыя палітычныя былі людзьмі з народу: першы быў селянін Набатаў, другі быў фабрычны Маркел Кандрац'еў. Маркел далучыўся да рэволюцыйнага руху ўжо паджымым трываліцігадовым чалавекам; Набатаў-жа з восемнаццаці год. Патрапіўши з вясковай школы дзякуючы сваім выдатным здольнасцям у гімназію, Набатаў, жывучы ўвесь час урокамі, скончыў курс з залатым медалем, але не пайшоў ва ўніверсітэт, таму што яшчэ ў VII класе парашыў, што пойдзе ў народ, з якога вышаў, каб вучыць сваіх забытых братоў. Ён так і зрабіў: спачатку паступіў пісарам у вялікае сяло, але скора яго арыштавалі за тое, што чытаў сялянам кніжкі і арганізаваў сярод іх спажывецкае і вытворчае таварыства. Першы раз яго пратрымалі ў турме 8 месяцаў і выпустілі пад тайны нагляд. Вызваліўшыся, ён адразу-ж паехаў у другую губерню, у другое сяло і, паступіўши там настаўнікам, рабіў тое самае. Яго зноў узялі і гэты раз пратрымалі год і два месяцы ў турме, і ў турме ён яшчэ ўмацаваўся ў сваіх перакананнях.

Пасля другой турмы яго саслалі ў Пермскую губернию. Ён уцёк адтуль. Яго зноў узялі і, пратрымаўши 7 месяцаў, выслалі ў Архангельскую губернию. Адтуль за адмаўленне ад прысягі новаму цару яго прысудзілі да высылкі ў Якуцкую вобласць; так што ён пражыў палову дарослага жыцця

ў турме і высылцы. Усе гэтыя прыгоды ніколькі не азлабілі яго, але і не паслабілі яго энергію, а нават распалілі яе. Гэта быў рухавы чалавек з вельмі добрым страунікам, заўсёды аднолькава працавіты, вясёлы і бадзёры. Ён ніколі ні ў чым не раскайваўся і нічога далёка наперад не задумваў, а з усіх сіл свайго разуму, спрытнасці, практичнасці дзейнічаў у цяперашнім. Калі ён быў на волі, ён працаваў для той мэты, якую ён сабе паставіў, а іменна: асвета, з'яднанне рабочага, пераважна, сялянскага народу; калі-ж ён быў у няволі, ён дзейнічаў таксама энергічна і практична для зносін з зневіншнім светам і для пабудовы найлепшага ў даных умовах жыцця не толькі для сябе, але і для свайго асяроддзя. Ён раней за ўсё быў чалавек грамадскі. Для сябе яму, здавалася, нічога не трэба было, і ён мог задаволіцца нічым, але для таварышоў сваіх ён патрабаваў багата і мог рабіць усякую—і фізічную і разумовую—работу, не пакладаючы рук, без сна, без яды. Як селянін, ён быў працавітым, кемкім, спрытным у работе і натуральна стрыманым і без намагання пачцівым, уважлівым не толькі да пачуццяў, але і да думак іншых. Старая маці яго, непісменная сялянская ўдава, поўная забабонаў, жыла яшчэ, і Набатаў памагаў ёй і, калі быў на волі, наведваў яе. У часе сваіх пабывак дома ён цікавіўся кожнай дробніцай яе жыцця, памагаў ёй у работах і не перарываў зносін з былымі таварышамі, сялянскімі хлопцамі; курыў з імі тытун у сабачай ножцы, біўся на кулачкі і тлумачыў ім, як яны ўсе ашуканы і якім трэба вызывацца ад того ашуканства, у якім іх трymаюць. Калі ён думаў і гаварыў аб tym, што дасць рэволюцыя народу, ён заўсёды ўяўляў сабе той самы народ, з якога ён вышаў, у тых самых амаль умовах, але толькі з зямлёй і без паноў і чыноўнікаў. Рэволюцыя, у яго ўяўленні, не павінна была змяніць асноўныя формы жыцця народу—у гэтым ён не згаджаўся з Новадворавым і прыхільнікам Новадворава Маркелам Кандрац'евым,—рэволюцыя, на яго думку, не павінна была ламаць увесь будынак, а павінна была толькі іначай размеркаваць унутраныя памяшканні гэтага прыгожага, трывалага, велізарнага, палка любімага ім старога будынка.

У рэлігійных адносінах ён быў таксама тыповым селянінам: ніколі не думаў аб метафізічных пытаннях, аб пачатку ўсіх пачаткаў, аб загробным жыцці. Бог быў для яго, як і для Араго, гіпотэзай, у якой ён дагэтуль не меў патрэбы. Яго зусім не цікавіла, якім чынам пачаўся свет, па Маісею або Дарвіну, і дарвінізм, які здаваўся гэткім важным яго таварышам, для яго быў такой самай цацкай думкі, як і стварэнне ў б дзён.

Яго не цікавіла пытанне аб тым, як узняк свет, іменна таму, што пытанне аб тым, як лепей жыць на ім, заўсёды стаяла перад ім. Аб будучым жыцці ён таксама ніколі не думаў, у глыбіні сваёй души хаваючы тое атрыманае ім у спадчыну ад прodkaў цвёрдае спакойнае перакананне, агульнае ўсім земляробам, што як у свеце жывёл і раслін нішто не канчаецца, а заўсёды перарабляецца з адной формы ў другую — гной у зерне, зерне ў курыцу, галавасцік у жабу, чарвяк у матыля, жолуд у дуб, гэтак і чалавек не знішчаецца, але толькі змяняецца. Ён верыў у гэта і таму бадзёра і нават весела заўсёды глядзеў у вочы смерці і цвёрда пераносіў пакуты, якія вядуць да яе, але не любіў і не ўмеў гаварыць аб гэтым. Ён любіў працаўаць і заўсёды быў заняты практычнымі справамі і на такія-ж практычныя справы наводзіў таварышоў.

Другі палітычны арыштант у гэтай партыі з народу, Маркел Кандрац'еў, быў чалавек іншага кірунку думак. З пятнаццаці год ён паступіў на работу і пачаў курыць і піць, каб заглушиць змянае адчуванне крыўды. Крыўду гэту ён адчуў упершыню, калі на каляды іх, дзяцей, прывялі на ёлку, наладжаную жонкай фабрыканта, дзе яму з таварышамі падарылі дудачку цаной у адну капейку, яблык, пазалочаны арэх і вінную ягаду, а дзесяцям фабрыканта — цацкі, якія здаліся яму падарункамі чарапінцы і каштавалі, як ён пасля даведаўся, больш чым 50 рублёў. Яму было дваццаць год, калі на фабрыку паступіла роботніцай славутая рэволюцыянерка і, зауважыўши выдатныя здольнасці Кандрац'ева, пачала даваць яму кнігі, брошуры і гаварыць з ім, тлумачачы яму яго становішча і прычыны яго і сродкі яго палепшыць. Калі ён ясна ўявіў сабе магчымасць вызва-

лення сябе і інших ад таго прыгнечанага становішча, у якім ён знаходзіўся, несправядлівасць гэтага становішча здалася яму яшчэ больш жорсткай і жахлівай, чым раней, і яму палка захацелася не толькі вызвалення, але і пакарання тых, якія зрабілі і падтрымлівалі гэтую жорсткую несправядлівасць. Магчымасць гэту, як гэта яму растлумачылі, давалі веды, і Кандрац'еў аддаўся з палкасцю набыванню ведаў. Але для яго было няясна, якім чынам ажыццяўленне соцыялістычнага ідэала зробіцца праз веды, але ён верыў, што як веды адкрылі яму несправядлівасць таго становішча, у якім ён знаходзіўся, так гэтыя-ж веды і выпраўляць гэтую несправядлівасць. Апрача таго, веды ўзнімалі яго, на яго думку, вышэй іншых людзей. І таму, кінуўшы піць і курыць, ён увесь вольны час, якога ў яго зрабілася больш, калі яго паставілі за кладаўшчыка, аддаў навуцы.

Рэволюцыянерка вучыла яго і здзіўлялася той надзвычайнай здольнасці, з якой ён паглынаў усякія веды. У два гады ён вывучыў алгебру, геаметрыю, гісторыю, якую ён асабліва любіў, і перачытаў усю мастацкую і крытычную літаратуру і, галоўнае, соцыялістычную.

Рэволюцыянерку арыштавалі і з ёю Кандрац'ева за знайдзеныя ў яго забароненыя кнігі і пасадзілі ў турму, а потым саслалі ў Валагодскую губернію. Там ён пазнаёміўся з Новадворавым, перачытаў яшчэ багата рэволюцыйных кніжак, усё запомніў і стаў яшчэ больш цвёрдым у сваіх соцыялістычных поглядах. Пасля ссылкі ён быў кірауніком вялікай забастоўкі рабочых, якая скончылася разгромам фабрыкі і забойствам дырэктара. Яго арыштавалі і прысудзілі да пазбаўлення правоў і да ссылкі.

Да рэлігіі ён ставіўся таксама адмоўна, як і да існуючага эканамічнага ладу. Зразумеўшы бязглаздзе веры, у якой ён вырас, і з цяжкасцю і спачатку страхам, а потым з захапленнем вызваліўшыся ад яе, ён, нібы ў адплату за тую ману, у якой трymалі яго і яго продкаў, не перастаўаў едка і злосна смяяцца з папоў і з рэлігійных догматоў.

Ён быў па звычках аскет, задавольваўся самым малым і, як усякі змалку прывучаны да работы, з развітымі мускуламі чалавек, лёгка і многа і спрытна мог рабіць усякую фізіч-

ную работу, але больш за ўсё даражы вольным часам, каб у турмах і на этапах працягваць вучыцца. Ён цяпер вывучаў першы том Маркса і з вялікай дбайнасцю, як вялікую каштоўнасць, хаваў гэту кнігу ў сваім мяшку. Да ўсіх таварышоў ён ставіўся стрымана, роўнадушна, за выключэннем Новадворава, якому ён быў асабліва адданы і погляды якога аб усіх рэчах прымаў за бясспрэчныя ісціны.

Да жанчын-жа, на якіх ён глядзеў як на перашкоду ва ўсіх патрэбных справах; ён ставіўся з непераможнай пагардлівасцю. Але Маславу ён шкадаваў і быў з ёю ласкамі, бачачы ў ёй узор эксплаатацыі ніжэйшага класа вышэйшым. З гэтай самай прычины ён не любіў Нехлюдава, быў маўклівым з ім і не сціскаў яго рукі, а толькі падаваў, каб паціснулі сваю выцягнутую руку, калі Нехлюдаў вітаўся з ім.

### XIII

Печка вытапілася, сагрэлася, чай заварылі і разлілі па шклянках і кружках, забялілі малаком, выклалі абаранкі, свежы сітны і пшанічны хлеб, крутыя яйкі, масла і цялячую галаву і ножкі. Усе пасунуліся да месца на нарах, якое замяняла стол, і пілі, елі і гутарылі. Ранэва сядзела на скрыні, разліваючы чай. Вакол яе згрудзіліся ўсе астатнія, апрача Крыльцова, які, зняўшы мокры кожушок і завярнуўшыся ў сухі плед, ляжаў на сваім месцы і гутарыў з Нехлюдавым. Пасля холаду, вільгаці ў часе пераходу, пасля гразі і непаладак, якія яны знайшлі тут, пасля работы, пакладзенай на тое, каб упарадковаваць ўсё, пасля яды і гарачага чаю ўсе былі ў самым прыемным, радасным настроі.

Тое, што за сцяной чуўся тупат, крыкі і лаянка крымінальных, нібы напамінаючы аб tym, што акружала іх, яшчэ павялічвала адчуванне ўтульнасці. Як на астраўку сярод мора, людзі гэтых адчуваюць сябе часова не залітымі tym прыгнечаннем і пакутай, якія абкружалі іх, і з прычины гэтага былі ва ўзбуджана - прыўзнятym настроем. Гаварылі аб усім, але толькі не аб сваім становішчы і аб tym, што чакала іх. Апрача таго, як гэта заўсёды бывае паміж маладымі мужчынамі і жанчынамі, асабліва калі яны сілком злучаны, як былі злучаны ўсе гэтых людзей, між імі ўзніклі згодныя

і нязгодныя, па-рознаму пераплеценыя імкненні адзін да аднаго. Яны амаль усе былі закаханы. Новадвораў быў закаханы ў прыгожаньку Грабец, якая заусёды ўсміхалася. Грабец гэта была маладзенская курсістка. Яна вельмі мала думала і зусім абыякава ставілася да пытанняў рэволюцыі. Але яна падпала пад уплыў часу, нечым скампраметавала сябе, і яе саслалі. Як на волі галоўныя інтарэсы яе жыцця былі ў поспехах сярод мужчын, таксама гэта было і на допытках, і ў турме, і ў ссылцы. Цяпер, у часе пераходу, яна ўцяшалася тым, што Новадвораў захапіўся ёю, і сама закахалася ў яго. Вера Ефрэмаўна, якая была вельмі ўлюбчывая і не выклікала да сябе кахання, але спадзявалася на ўзаемнасць, была закахана то ў Набатава, то ў Новадворава. Нешта падобнае на закаханасць было з боку Крыльцова да Мар'і Паўлаўны. Ён кахаў яе, як мужчыны кахаюць жанчын, але, ведаючы яе адносіны да кахання, умела хаваў свае пачуцці пад шыльдай дружбы і ўдзячнасці за тое, што яна з асаблівай пяшчотнасцю даглядала яго. Набатаў і Ранцэва былі звязаны вельмі складанымі любоўнымі адносінамі. Як Мар'я Паўлаўна была зусім чистая нявінная дзяўчына, так Ранцэва была цалкам чистая мужняя жонка-жанчына.

Шаснаццаці год, яшчэ ў гімназіі, яна пакахала Ранцэва, студэнта пецербургскага юніверсітэта, і 19-ці год вышла за яго замуж, пакуль яшчэ ён быў ва юніверсітэце. З чацвертага курса мужа яе, замешанага ва юніверсітэцкай гісторыі, выслалі з Пецербурга, і ён зрабіўся рэволюцыянерам. Яна-ж пакінула медычныя курсы, на якіх займалася, паехала за ім і таксама зрабілася рэволюцыянеркай. Калі-б яе муж не быў тым чалавекам, якога яна лічыла самым добрым, самым разумным з усіх людзей на свеце, яна-б не пакахала яго, а не пакахаўши, не вышла-б замуж. Але, раз пакахаўши і вышаўши замуж за самага, па яе перакананнях, добра га і разумнага чалавека на свеце, яна, канечне, разумела жыццё і мэту яго якраз таксама, як разумеў яго самы добры і разумны чалавек на свеце. Ён спачатку разумеў жыццё ў тым, каб вучыцца, і яна ў тым самым разумела. Ён зрабіўся рэволюцыянерам, і яна зрабілася рэволюцыянеркай. Яна вельмі добра магла даказваць, што існуючы лад немаг-

чымы, і што абавязак усякага чалавека складаецца з таго, каб змагацца з гэтым ладам і спрабаваць устанавіць той палітычны і эканамічны лад жыцця, пры якім асона магла-б свабодна развівацца, і таму падобнае. І ёй здавалася, што яна сапраўды так думае і адчувае, але, па сутнасці, яна думала толькі тое, што ўсё тое, што думае муж, з'яўляецца чыстай праўдай, і шукала толькі аднаго—поўнай згоды, зліцця з душой мужа, што адно давала ёй маральнае задавальненне.

Разлука з мужам і дзіцёнкам, якога ўзяла яе маці, была цяжкай для яе. Але яна пераносіла гэтую разлуку цвёрда і спакойна, ведаючы, што церпіць яна гэта для мужа і для той справы, якая бяспречна ісцінная, таму што ён службыць ёй. Яна заўсёды была ў думках з мужам і як раней нікога не кахала, гэта і цяпер не магла кахаць нікога, апрача свайго мужа. Але адданае і чыстае каханне да яе Набатава расчульвала і хвалявала яе. Ён, маральны і цвёрды чалавек, друг яе мужа, стараўся абыходзіцца з ёю як з сястрой, але ў адносінах яго да яе адчувалася часам нешта большае, і гэта нешта большае палохала іх абодвух і разам з tym упрыгожвала цяпер іхняе цяжкае жыццё.

Так што зусім вольнымі ад закахання былі ў гэтым гуртку толькі Мар'я Паўлаўна і Кандрац'еў.

#### XIV

Разлічваючы пагутарыць асобна з Кацюшай, як ён рабіў гэта звычайна пасля агульнага чаю і вячэры, Нехлюдаў сядзеў каля Крыльцова, гутарачы з ім. Між іншым, ён расказаў яму пра той зварот да яго Макара і пра гісторыю яго злачынства. Крыльцоў слухаў уважліва, спыніўшы бліскучы погляд на твары Нехлюдава.

— Так,—сказаў ён раптам.—Мяне часта займае думка, што вось мы ідзем разам, побач з імі,—з кім з „імі“? З tymі самымі людзьмі, за якіх мы і ідзем. А tym часам мы не толькі не ведаем, але і не хочам ведаць іх. А яны, горш за гэта, ненавідзяць нас і лічаць сваімі ворагамі. Вось гэта жудасна.

— Нічога няма жудаснага,—сказаў Новадвораў, прыслу-

хоўваючыся да размовы.—Масы заўсёды абажаюць толькі уладу,—сказаў ён сваім траскатлівым голасам.—Урад пануе—яны абажаюць яго і ненавідзяць нас; заўтра мы будзем мець уладу—яны будуць абажаць нас...

У гэты час з-за сцяны пачуўся выбух лаянкі, таўханіна і ўдары ў сцену, звон ланцугоў, віск і крыкі. Некага білі, нехта кричаў: „ратуйце!”

— Вось яны зверы! Якія-ж могуць быць дачыненні паміж намі і імі?—спакойна сказаў Новадвораў.

— Ты гаворыш—зверы. А вось толькі што Нехлюдаў расказваў пра такі ўчынак,—нервова сказаў Крыльцоў, і ён расказаў пра тое, як Макар рызыкуе жыццём, ратуючы земляка.—Гэта ўжо не зверства, а геройства.

— Сентыментальнасць!—іранічна сказаў Новадвораў.—Нам цяжка зразумець эмоцыі гэтых людзей і матывы іхніх учынкаў. Ты бачыш тут велікадушнасць, а тут можа зайдрасць да таго, катаржніка.

— Як гэта ты не хочаш у іншым бачыць нічога добрага,—раптам разгарацьшыся, сказала Мар'я Паўлаўна (яна была на „ты“ з усімі).

— Нельга бачыць таго, чаго няма.

— Як няма, калі чалавеку пагражае жудасная смерць?

— Я думаю,—сказаў Новадвораў,—што калі мы хочам рабіць сваю справу, дык першая для гэтага ўмова (Кандрац'еў пакінуў кнігу, якую ён чытаў каля лямпы, і ўважліва пачаў слухаць свайго настаўніка) тое, каб не фантазіраваць, а глядзець на рэчы, як яны ёсць. Рабіць усё для мас народу, але не чакаць нічога ад іх; масы з'яўляюцца аб'ектам нашай дзейнасці, але не могуць быць нашымі супрацоўнікамі да тae пары, пакуль яны будуць інертнымі, як цяпер,—пачаў ён як быццам чытаў лекцыю.—І таму зусім ілюзорна чакаць ад іх дапамогі да тae пары, пакуль не адбыўся працэс развіцця, той працэс развіцця, да якога мы падрыхтоўваем іх.

— Які працэс развіцця,—расчырванеўшыся, загаварыў Крыльцоў.—Мы гаворым, што мы супроць гвалту і дэспатызма, хіба гэта не самы жудасны дэспатызм?

— Няма нікага дэспатызма,—спакойна адказаў Новадвораў.

двораў.—Я толькі скажу, што ведаю той шлях, па якім павінен ісці народ, і я магу паказваць гэты шлях.

— Але чаму ты ўпэўнен, што шлях, які ты паказваеш, ісцінны? Хіба гэта не дэспатызм, з якога вынікалі інквізіцыі і кары вялікай рэвалюцыі? Яны таксама ведалі з навукі адзіны ісцінны шлях.

— Тоё, што яны памыляліся, не даводзіць таго, каб я памыляўся. І потым, вялікая розніца паміж трывней ідэй-лагаў і фактамі сапраўднай эканамічнай навукі.

Голос Новадворава напаўняў усю камеру. Ён адзін гаварыў, а ўсе маўчалі.

— Заўсёды спрачаюцца,—сказала Мар'я Паўлаўна, калі ён на мінуту заціх.

— А вы самі як пра гэта думаете?—спытаў Нехлюдаў у Мар'і Паўлаўны.

— Думаю, што Анатолій мае рацью, што нельга навязваць народу нашы погляды.

— Ну, а вы, Кацюша?—усміхаючыся, спытаў Нахлюдаў са страхам таго, што яна скажа што-небудзь не тое, чакаючы яе адказу.

— Я думаю, пакрыўджаны просты народ,—сказала яна, уся, загарэўшыся,—надта ўжо пакрыўджаны просты народ.

— Правільна, Міхайлаўна, правільна,—крыкнуў Набатаў—дужа пакрыўлжаны народ. Трэба, каб не крыўдзілі яго. У гэтым уся наша справа.

— Дзіўнае ўяўленне пра задачы рэвалюцыі,—сказаў Новадвораў і моўчкі сядзіта пачаў курыць.

— Не магу з ім гаварыць,—прашаптаў Крыльцоў і за-маўчаяў.

— І самае лепшае не гаварыць,—сказаў Нехлюдаў.

## XV

Не гледзячы на тое, што Новадворава вельмі паважалі ўсе рэвалюцыянеры, не гледзячы на тое, што ён быў вельмі вучоным і лічыўся вельмі разумным, Нехлюдаў прылічаў яго да тых рэвалюцыянераў, якія, будучы па маральнах сваіх якасцях ніжэйшымі за сярэдні ўзровень, былі куды ніжэй яго. Разумовыя сілы гэтага чалавека—яго ліч-

нік—былі вялікія; але думка яго пра сябе—яго назоўнік—была непамерна вялікай і даўно перарасла ўжо яго разумовыя сілы.

Гэта быў чалавек зусім проціеглага складу ўнутранага жыцця, як Сімансон. Сімансон быў адным з тых людзей, пераважна мужчынскага складу, у якіх учынкі вынікаюць з дзейнасці думкі і азначаюцца ёю. Новадвораў-жа належаў да роду людзей пераважна жаночага складу, у якіх дзейнасць думкі накіравана часткова на дасягненне мэт, пастаўленых пачуццем, часткова ж на апраўданне учынкаў, выкліканых пачуццем.

Уся рэвалюцыйная дзейнасць Новадворава, не гледзячы на тое, што ён умеў красамоўна тлумачыць яе вельмі пераканаўчымі довадамі, здавалася Нехлюдаву абрэзанай толькі жаданнем славы, жаданнем мець перавагу над людзьмі. Спачатку, дзякуючы сваёй здольнасці скопліваць чужыя думкі і дакладна перадаваць іх, ён у перыяд навучання, у асяроддзе тых, хто вучыць і тых, хто вучыцца, дзе гэта здольнасць высока цэніцца (гімназія, універсітэт і магістэрства), меў перавагу, і ён быў задаволены. Але калі ён атрымаў дыплом і скончыў вучыцца, і страціў гэту перавагу, ён раптам, як гэта расказваў Нехлюдаву Крыльцоў, які не любіў Новадворава, для таго, каб атрымаць перавагу ў новай сферы, зусім змяніў свае погляды і з памяркоўнага ліберала зрабіўся чырвоным, народавольцам. Дзякуючы адсутнасці ў яго харектары ўласцівасцей маральных і эстэтычных, якія выклікаюць сумненні і хістанні, ён вельмі хутка заняў у рэвалюцыйным свеце становішча кіраўніка партыі, якое задавальняла яго гонар. Раз абраўшы кірунак, ён ужо ніколі не меў сумненняў і не хістаўся, і таму быў упэўнены, што ніколі не памыляўся. Усё яму здавалася надзвычайна простым, зразумелым, бяспрэчным. І пры вузкасці і аднабаковасці яго погляду, усё сапраўды было вельмі простым і зразумелым, і трэба было толькі, як ён казаў, быць лагічным. Самаўпэўненасць яго была гэткай вялікай, што яна магла толькі адштурхваць ад сябе людзей ці падначальваць сабе. А таму што дзейнасць яго праходзіла сярод вельмі маладых людзей, якія прымалі яго

бязмежную самаўпэўненасць за глыбокадумнасць і мудрасць, большасць падначальвалася яму, і ён меў вялікі поспех у рэволюцыйных колах. Дзейнасць яго была ў падрыхтоўцы да паўстання, у якім ён павінен быў захапіць уладу і склікаць сабор. На саборы-ж павінна была быць прапанавана складзеная ім праграма, і ён быў цалкам упэўнены, што праграма гэта вырашала ўсе пытанні, і нельга было не выканаць яе.

Таварышы паважалі яго за яго смеласць і рашучасць, але не любілі. Ён-жа нікога не любіў і да ўсіх выдатных ставіўся як да канкурэнтаў, і з ахвотаю зрабіў-бы з імі, як старыя самцы-малпы робяць з маладымі, каб мог. Ён вырваў-бы ўвесь розум, усе здольнасці ў іншых людзей, абы яны не перашкаджалі прайўленню яго здольнасцей. Ён ставіўся добра толькі да людзей, якія скіляліся перад ім. Так ён ставіўся цяпер, у дарозе, да распрапагандаванага ім рабочага Кандрац'ева, да Веры Ефрэмаўны і да прыгожанькай Грабец, якія абедзве былі закаханы ў яго. Хаця ён прынцыпова і быў за жаночае пытанне, але ў глыбіні душы лічыў усіх жанчын дурнымі і нікчэмнымі, за выключэннем тых, у якіх часта бываў сентыментальная закаханы так, як цяпер быў закаханы ў Грабец, і тады лічыў іх не-звычайнімі жанчынамі, выдатныя якіх умеў заўважыць толькі ён.

Пытанне аб дачыненнях палоў здавалася яму, як і ўсе пытанні, вельмі простым і зразумелым і зусім вырашаным прызнаннем свабоднага кахання.

У яго была адна жонка фіктыўная, другая сапраўдная, з якою ён разышоўся, пераканаўшыся, што паміж імі няма сапраўднага кахання, і цяпер збіраўся ўступіць у новы свабодны шлюб з Грабец.

На Нехлюдава ён глядзеў з пагардай за тое, што ён „крыўляеца“, як ён казаў, з Маславай, і асабліва за тое, што ён дазваляе сабе думаць аб недахопах існуючага ладу і способах паляпшэння яго не толькі не слова ў слова таксама, як думаў ён, Новадвораў, але нават неяк па-свойму, па-книжаску, г.зн. па-дурному. Нехлюдава ведаў гэты погляд на сябе Новадворава і, на вялікі жаль свой, адчуваў, што,

не зважаючы на той лагодны настрой, у якім ён быў у часе падарожжа, плоціць яму той самай манетай і ніяк не можа перамагчы надзвычайнай антыпатыі да гэтага чала-века.

## XVI

У суседняй камеры пачуліся галасы начальства. Усё заціхла, і ўслед за гэтым увайшоў старшой з двумя канвойнымі. Гэта была паверка. Старшой палічыў усіх, паказваючы на кожнага пальцам. Калі дайшла чарга да Нехлюдава, ён з добрадушнай фамільярнасцю сказаў яму:

— Цяпер, князь, ужо нельга аставацца пасля паверкі. Трэба ісці.

Нехлюдаў, ведаючы, што гэта азначае, падышоў да яго і сунуў яму прыгатаваныя тры рублі.

— Ну, што-ж з вамі рабіць! Пасядзіце яшчэ.

Старшой хацеў ісці, калі ўвайшоў другі унтэр-афіцэр і ўслед за ім высокі худы арыштант з падбітым вокам і рэдкай бародкай.

— Я наконт дзяўчынкі,—сказаў арыштант.

— А вось і тата прышоў,—пачуўся раптам звонкі дзіцячы галасок, і белаволосая галоўка паднялася з-за Ранцэвай, якая разам з Мар'яй Паўлаўнай і Кацюшай шыла дзяўчынцы новую адзежу з ахвяраванай Ранцэвай спадніцы.

— Я, дачушка, я,—ласкова сказаў Бузоўкін.

— Ёй тут добра,—сказала Мар'я Паўлаўна, з болем углядаючыся ў разбіты твар Бузоўкіна.—Пакіньце яе ў нас.

— Пані мне новую адзежу шыюць,—сказала дзяўчынка, паказваючы бацьку на работу Ранцэвай.—Добрая, чырвоно-аная,—лапатала яна.

— Хочаш у нас начаваць?—сказала Ранцэва, ласкаючы дзяўчынку.

— Хачу. І тату.

Ранцэва асвятлілася сваёй усмешкай.

— Бацю нельга,—сказала яна.—Дык пакіньце яе,—звярнулася яна да бацькі.

— Калі ласка, пакіньце,—сказаў старшой, спыніўшыся ў дзвярах, і вышаў разам з унтэр-афіцэрам.

Як толькі канвойныя вышлі, Набатаў падышоў да Бузоўкіна і, дакранаючыся да яго пляча, сказаў:

— А што, браце, праўда, у вас Карманаў памяняцца хоча?

Добрадушны, ласкавы твар Бузоўкіна раптам зрабіўся сумным, і вочы яго зацягнуліся нейкай плёнкай.

— Мы не чулі. Мабыць, няпраўда,—сказаў ён і, не здымая очы з вачэй сваіх плёнкі, дадаў:—Ну, Аксютка, пануй, відаць, з панямі,—і паспяшыў выйсці.

— Усё ведае, і праўда, што памяняліся,—сказаў Набатаў.—Што-ж вы зробіце?

— Скажу ў горадзе начальству. Я іх абодвух ведаю ў твар,—сказаў Нехлюдаў.

Усе маўчалі, відавочна, баючыся аднаўлення спрэчак.

Сімансон, які ўвесь час моўчкі, закінуўшы руکі за галаву, ляжаў у кутку на нарах, рашуча ўстаў і, абышоўшы асцярожна тых, што сядзелі, падышоў да Нехлюдава.

— Можаце цяпер выслушаць мяне?

— Зразумела,—сказаў Нехлюдаў, і ўстаў, каб ісці за ім.

Зірнуўшы на Нехлюдава і сустрэўшыся з ім вачыма, Кацюша пачырванела і нібы не зусім разумеочы паківала галавой.

— Справа мая да вас у наступным,—пачаў Сімансон, калі яны разам з Нехлюдавым вышлі ў калідор. У калідоры асабліва чулася гудзенне і выбухі галасоў сярод крымінальных. Нехлюдаў паморшчыўся, але на Сімансона, відаць, не дзейнічала гэта.—Ведаючы вачыма дачыненні да Кацярыны Міхайлаўны,—пачаў ён, уважліва і проста сваім добрымі вачымі гледзячы ў твар Нехлюдава,—лічу сябе абавязаным,—працягваў ён, але павінен быў спыніцца, таму што калі самых дзвярэй два галасы крычалі разам, аб ней-чым спрачаючыся:

— Кажуць табе, ідал: не мае!—крычаў адзін голас.

— Падавішся, чорт,—хрыпей другі.

У гэтых час Мар'я Паўлаўна вышла ў калідор.

— Хіба можна тут гутарыць,—сказала яна: прайдзіце сюды, там адна Верачка.—І яна ўперад прайшла ў суседнія дзвёры маленькай, відавочна, адзіночнай камеры, адvezенай цяпер для палітычных жанчын. На нарах, накрыўшыся з галавой, ляжала Вера Ефрэмаўна.

— У яе мігрэнъ, яна спіць і не чуе, а я пайду!—сказала Мар'я Паўлаўна.

— Наадварот, аставайся,—сказаў Сімансон,—я сакрэтаў ні ад каго не маю, тым больш ад цябе.

— Ну, добра,—сказала Мар'я Паўлаўна і, па-дзіцячаму рухаючыся ўсім целам з боку ў бок і гэтым рухам глыбей усаджваючыся на нарах, прыгатавалася слухаць, гледзячы некуды ўдалячынъ сваімі прыгожымі барановымі вачымі.

— Дык справа мая ў тым,—паўтарыў Сімансон,—что, ведаючы вашы дачыненні да Кацярыны Міхайлаўны, я лічу сябе абавязаным абвясціць вам мае дачыненні да яе.

— А іменна што?—спытаў Нехлюдаў, мімаволі любуючыся той простасцю і праудзівасцю, з якой Сімансон гаварыў з ім.

— Тое, што я хацеў-бы жаніцца з Кацярынай Міхайлаўнай...

— Дзіўна!—сказала Мар'я Паўлаўна, спыніўшы вочы на Сімансоне.

— ...І парашыў прасіць яе аб гэтым, аб тым, каб быць маёй жонкай,—працягваў Сімансон.

— Што-ж я магу? Гэта залежыць ад яе,—сказаў Нехлюдаў.

— Так, але яна не вырашиць гэта пытанне без вас.

— Чаму?

— Таму што, пакуль пытанне вашых з ёю дачыненняў не вырашана канчаткова, яна не можа нічога абраць.

— З майго боку пытанне вырашана канчаткова. Я жадаў зрабіць тое, што лічу патрэбным, і, апрача таго, аблягчыць яе становішча, але ні ў якім разе не жадаю перашкаджаць ёй.

— Так, але яна не хоча вашай ахвяры.

— Ніякай ахвяры няма.

— І я ведаю, што гэта рашэнне яе беспаваротнае.

— Ну, дык аб чым-жа гаварыць са мной?—сказаў Нехлюдаў.

— Ёй трэба, каб і вы прызналі тое самае.

— Як-жа я магу прызнаць, што я не павінен зрабіць тое, што лічу патрэбным. Адно, што я магу сказаць, гэта тое, што я не свабодны, але яна свабодная.

Сімансон памаўчаў, задумаўшыся.

— Добра, я так і скажу ёй. Вы не думайце, што я за-  
каханы ў яе,—працягваў ён.— Я люблю яе як добра, рэдкага чалавека, які шмат пацярпеў. Мне ад яе нічога не трэба, але дужа хочацца дапамагчы ёй, аблягчыць яе стано...

Нехлюдаў здзівіўся, пачуўшы дрыжэнне голаса Сіман-  
сона.

— ... аблягчыць яе становішча,—працягваў Сімансон.—  
Калі яна не хocha прыняць вашай дапамогі, хай яна прыме  
маю. Калі-б яна згадзілася, я-б прасіў, каб мяне саслалі ў  
яе месца зняволення. Чатыры гады—не вечнасць. Я-б пра-  
жыў калі яе і, магчыма, аблягчыў-бы яе жыццё...—эно ён  
спыніўся ад хвалявання.

— Што-ж я магу сказаць?—сказаў Нехлюдаў.—Я рады,  
што яна знайшла такога пакравіцеля, як вы...

— Вось гэта мне і трэба было ведаць,—працягваў Сіман-  
сон.—Я хацеў ведаць, какаючы яе, жадаючы ёй добра, ці  
знайшлі-б вы добрым для яе шлюб са мною?

— О, так,—рашуча сказаў Нехлюдаў.

— Уся справа ў ёй, мне ж трэба толькі, каб гэта па-  
кутная душа адпачыла,—сказаў Сімансон, пазіраючы на Нех-  
людава з такой дзіцячай пяшчотнасцю, якой ніяк нельга было  
чакаць ад гэтага хмурага на выгляд чалавека.

Сімансон устаў і, узяўшы за руку Нехлюдава, пацяг-  
нуўся да яго тварам, сарамаяжна ўсміхнуўся і пацалаваў яго.

— Дык я так і скажу ёй,—сказаў ён і вышаў.

## XVII

— А, якаво?—сказала Мар'я Паўлаўна.—Закахаўся, зусім  
закахаўся. Вось ужо чаго ніколі не чакала-б, каб Владзімір  
Сімансон закахаўся гэткім самым дурным, хлапецкім кахан-  
нем. Дэюна і, па праўдзе скажу, сумнавата,—дадала яна,  
уздыхнуўши.

— Але яна, Каця? Як, вы думаецце, ставіцца яна да гэтага?—спытаў Нехлюдаў.

— Яна?—Мар'я Паўлаўна спынілася, відавочна жадаючы, як мага больш дакладна адказаць на запытанне.—Яна?—Ці, бачыце, яна, не гледзячы на яе мінулае, па прыродзе адна з самых маральных натур... І так тонка адчувае... Яна кахае вас, хораша кахае, і шчаслівая тым, што можа зрабіць для вас хоць тую адмоўную добрую справу, каб не заблытаць вас сабою. Для яе замужства з вамі было-б страшэнным падзеннем, горш за ўсё мінулае, і таму яна ніколі не згодзіцца на гэта. А тым часам ваша прысутнасць трывожыць яе.

— Дык што-ж, знікнуць мне?—сказаў Нехлюдаў.

Мар'я Паўлаўна ўсміхнулася сваёй мілай дзіцячай усмешкай.

— Так, часткова.

— Як-же знікнуць часткова?

— Я схлусіла; але пра яе я хацела вам сказаць, што, напэўна, яна бачыць недарэчнасць яго нейкага захопленага кахання (ён нічога не гаварыў ёй), і яно прыемна ёй і яна баіцца яго. Вы ведаецце, я не кампетэнтная ў гэтых спраўах, але мне здаецца, што з яго боку самае звычайнае мужчынскае пачуццё, хоць і замаскаванае. Ён гаворыць, што гэта каханне павялічвае ў ім энергію і што гэта каханне—платанічнае. Але-ж я ведаю, што калі гэта выключнае каханне, дык у аснове яго ляжыць немінуча ўсё-такі брыдкасць... Як у Новадворава з Любачкай.

Мар'я Паўлаўна адышла ўбок ад пытання, разгаварыўшыся на сваю любімую тэму.

— Але што-ж мне рабіць?—запытаў Нехлюдаў.

— Я думаю, што трэба вам сказаць ёй. Заўсёды лепш, каб было ўсё ясным. Пагаварыце з ёю, я паклічу яе. Хочаце?—сказала Мар'я Паўлаўна.

— Калі ласка,—сказаў Нехлюдаў, і Мар'я Паўлаўна вышла.

Дзіўнае пачуццё ахапіла Нехлюдава, калі ён астаўся адзін у маленъкай камеры, слухаючы ціхае дыханне, якое перарывалася зредку стогнамі Веры Ефрэмаўны, і няспынны тул криміналнікаў, які даходзіў з-за двух дзвярэй.

Тое, што сказаў яму Сімансон, давала яму вызваленне ад узятага на сябе абавязку, які ў мінuty слабасці здаваўся яму цяжкім і страшным, а тым часам яму было нешта не толькі непрыемна, але і балюча. У пачуцці гэтым было і тое, што прапанова Сімансона скасавала выключнасць яго ўчынку, змяншала ў вачах сваіх і чужых людзей цану ахвяры, якую ён прыносіў: калі чалавек, і такі добры, нічым не звязаны з ёю, жадаў злучыць з ёю свой лёс, дык яго ахвяра ўжо не была гэтакай значнай. Было таксама, магчыма, простае пачуццё рэўнасці: ён так прывык да яе кахання да сябе, што не мог дапусціць, каб яна магла пакахаць іншага. Было тут і разбурэнне раз складзенага плана—жыць пры ёй, пакуль яна будзе адбываць пакаранне. Калі-б яна вышла за Сімансона, прысутнасць яго рабілася непатрэбнай, і яму трэба было складаць новы план жыцця. Ён не паспей разабрацца ў сваіх адчуваннях, як у адчыненых дзвёры ўварваўся моцны гул крымінальных (у іх сёння было нешта асаблівае), і ў камеру ўвайшла Кацюша.

Яна падышла да яго хуткімі крокамі.

— Мар'я Паўлаўна паслала мяне,—сказала яна, спыняючыся блізка калі яго.

— Так, мне трэба пагаварыць. Ды сядайце. Владзімір Іванавіч гаварыў са мною.

Яна села, склаўшы рукі на каленях, і здавалася спакойнаю, але як толькі Нехлюдаў вымавіў імя Сімансона, яна барвова пачырванела.

— Што-ж ён вам гаварыў?—запытала яна.

— Ён сказаў мне, што хоча жаніцца з вамі.

Твар яе раптам зморшчыўся, выражаячы пакуту. Яна нічога не сказала і толькі апусціла вочы.

— Ён пытаецца мае згоды ці парады. Я сказаў, што ўсё залежыць ад вас, што вы павінны вырашыць.

— Ах, што гэта? Навошта?—сказала яна і тым дзіўным, касаватым позіркам, які заўсёды асабліва моцна дзейнічаў на Нехлюдава, паглядзела яму ў вочы. Некалькі секунд яны моўчкі глядзелі ў вочы адзін аднаму, і погляд гэты шматчаго сказаў і таму і другому.

— Вы павінны вырашыць,—паўтарыў Нехлюдаў.

— Што мне вырашаць?—сказала яна.—Усё даўно вырашана.

— Не, вы павінны вырашыць, ці прымаеце вы прапанову Владзіміра Іванавіча?—сказаў Нехлюдаў.

— Якая я жонка—катаржная? Навошта мне пагубіць яшчэ і Владзіміра Іванавіча?—сказала яна, нахмурыўшыся.

— Так, але калі-б вышла памілаванне?—сказаў Нехлюдаў.

— Ах, пакіньце мяне. Больш няма чаго гаварыць,—сказала яна і, устаўшы, вышла з камеры.

### XVIII

Калі Нехлюдаў вярнуўся ўслед за Кацюшай у мужчынскую камеру, там усе былі ў хваляванні. Набатаў, які ўсюды хадзіў, з усімі завязваў сувязь, усё назіраў, прынёс вестку, якая ўразіла ўсіх. Вестка была тая, што ён на сцяне знайшоў запіску, напісаную рэволюцыянерам Петліным, засуджаным на катаржныя работы. Усе меркавалі, што Петлін ужо даўно на Кары, і раптам выявілася, што ён толькі нідаўна прайшоў па гэтай самай дарозе адзін з крымінальнымі.

„17-га жніўня,—значылася ў запісцы,—мяне адправілі аднаго з крымінальнымі. Невераў быў са мной і павесіўся ў Казані, у вар'яцкім доме. Я здаровы і бадзёры і спадзяюся на ўсё добрае“.

Усе абміркоўвалі становішча Петліна і прычыны самагубства Неверава. Крыльцоў-жа з задумлівым выглядам маўчаў, пазіраючы перад сабою нерухомымі бліскучымі вачыма.

— Мне муж казаў, што Невераў бачыў прывіды яшчэ ў Петрапаўлаўцы,—сказала Ранцэва.

— Так, паэт, фантазёр, такія людзі не вытрымліваюць адзіночкі,—сказаў Новадвораў.—Я, калі трапляў у адзіночку, не дазваляў ваабражэнню працацаць, а самым сістэматычным чынам размяркоўваў свой час. Таму заўсёды і пераносіў добра.

— Чаго не пераносіш? Я дык часта проста радаваўся, калі пасадзяць,—сказаў Набатаў бадзёрым голасам, віда-

вочна жадаючы разагнаць пануры настрой.—То ўсяго байшся; і што сам пападзешся, і іншых заблытаеш, і справу папсуеш, а як пасадзяць—канец адказнасці, адпаучыць можна. Сядзі сабе ды пакурывай.

— Ты яго добра ведаў?—запытала Мар'я Паўлаўна, непакойліва пазіраючы на твар Крыльцова, які раптам змяніўся і асунуўся.

— Невераў фантазёр?—загаварыў раптам Крыльцоў, задыхаючыся, як быццам ён доўга крычаў ці співаў.—Невераў—гэта быў такі чалавек, якіх, як наш швейцар гаварыў, мала зямля родзіць... Так... гэта быў увесь крыштальны чалавек, усяго наскролькі відаць. Так... Ён не тое, што склоніць—не мог прыкідацца. Не тое, што тонкаскуры, ён як быццам увесь быў абадраны і ўсе нервы звонку. Так... складаная, багатая натура, не такая... Ну, ды што казаць!..—Ён памаўчаў.—Мы спрачаемся, што лепей,—злосна хмурачыся, сказаў ён,—перш адукаваць народ, а потым змяніць формы жыцця, ці перш змяніць формы жыцця і потым—як змагацца: мірнай пропагандай, тэрорам? Спрачаемся, так. А яны не спрачаяцца, яны ведаюць сваю справу, для іх зусім усёроўна, загінуць ці не загінуць дзесяткі-сотні людзей, ды якіх людзей! Наадварот, ім іменна трэба, каб загінулі лепшыя. Так, Герцэн казаў, што, калі дзекабрыстаў вынялі з абароту, панізілі агульны ўзровень. Яшчэ-б не панізілі! Потым вынялі з абароту самога Герцэна і яго таварышоў. Цяпер Неверавых...

— Усіх не знішчаць,—свайм бадзёрым голасам сказаў Набатаў.—Усё-ж на завод астануцца.

— Не, не астануцца, калі мы будзем шкадаваць іх,—павышаючы голас і не даючы перабіць сябе, сказаў Крыльцоў.—Дай мне папяроску.

— Ды нядобра табе, Анатолій,—сказала Мар'я Паўлаўна,—калі ласка, не куры.

— Ах, пакінь,—сірдзіта сказаў ён і закурыў, але адразу-ж закашляўся; яму зрабілася нібы моташна. Адплываўшыся, ён працягваў:—Не тое мы робім, не, не тое. Не разважаць, а ўсім з'яднацца... і знішчаць іх. Так.

— Але-ж яны таксама людзі,—сказаў Нехлюдаў.

— Не, гэта не людзі,—тыя, якія могуць рабіць тое, што

яны робяць... Не, вось, гавораць, бомбы выдумалі і балоны. Так, падняцца на балоне і пасыпаць іх, як клапоў, бомбамі, пакуль звядуцца... Так. Таму што...—пачаў ён было, але, увесь чырвоны, раптам яшчэ макней закашляўся, і кроў хлынула з яго рота.

Набатаў пабег па снег. Мар'я Паўлаўна дастала валер'янку і прапанавала яму, але ён, заплюшчыўшы вочы, адпіхваў яе белай схудалай рукой і цяжка і часта дыхаў. Калі снег і халодная вада крыху заспакоілі яго, і яго паклалі спаць. Нехлюдаў развітаўся з усімі і разам з унтэр-афіцэрам, які прышоў па яго і ўжо даўно чакаў яго,—пайшоў да выходу.

Крымінальныя цяпер заціхлі і большасць спала. Не гледзячы на тое, што людзі ў камерах ляжалі і на нарах, і пад нарамі, і ў праходах, яны ўсё-ж такі не маглі змясціцца, і частка іх ляжала на падлозе, у калідоры, паклаўшы галовы на мяшкі і накрываючыся сырымі халатамі.

З дзвярэй камер і ў калідоры чуліся храп, стогны і сонная гаворка. Усюды віднеліся густыя кучкі чалавечых постаяцей, накрытых халатамі. Не спалі толькі ў халастой крымінальнай некалькі чалавек, што сядзелі ў кутку каля агарка, якія яны пагасілі, убачыўшы салдата, і яшчэ ў калідоры, пад лямпай, стары; ён сядзеў голы і абіраў вошы з кашулі. Зарана паветра памяшкання палітычных здавалася чыстым у параўнанні са смярдзючай духатою, якая была тут.

Лям па дыміла, здавалася віднелася нібы скрэз туман, і дыхаць было цяжка. Для таго, каб прыйсці па калідоры, не наступіўшы, або не зачапіўшы нагой каго-небудзь з тых, хто спаў, трэба было выглядаць наперад пустое месца і, паставіўшы на яго нагу, адшукваць месца для наступнага крока. Тры чалавекі, якія, відаць не знайшлі месца і ў калідоры, леглі ў прадпакоі, пад самай смярдзючай кадкай-парашай, якая цякла з усіх бакоў. Адзін з гэтых людзей быў дурны дзядок, якога Нехлюдаў часта бачыў на пераходах. Другі быў хлопчык гадоў дзесяці; ён ляжаў паміж двума арыштантамі і, падклаўшы руку пад шчаку, спаў на назе аднаго з іх.

Вышаўшы з брамы, Нехлюдаў спыніўся і, на ўсе лёгкія расцягваючы грудзі, доўга і моцна ўдыхаў марознае паветра.

На дварэ высыпалі зоры. Вярнуўшыся па закаванай гразі, якая толькі яшчэ дзе-ні дзе прасоўвалася, на свой заезджы двор, Нехлюдаў пастукаў у цёманае акно, і плячысты басаногі парабак адчыніў яму дзвёры і ўпусціў у сенцы. З сенцаў направа чуцен быў гучны храп возчыкаў у чорнай хаце; наперадзе за дзвярамі, на дварэ, чутна было жаванне аўса вялікай колькасцю коней. Налева вялі дзвёры ў чисты пакой. У чистым пакоі пахла палыном і потам, і чуўся з-за пераборкі роўнамерны з прыхлебванием храп нечых магутных лёгkіх, і гарэла ў чырвоным шкле лампадка перад абразамі. Нехлюдаў раздзеўся, паслаў на цыратавую канапу плед, сваю скураную падушку і лёг, перабираючы ў сваіх думках усё, што ён бачыў і чуў за сёнешні дзень. З усяго таго, што бачыў сёння Нехлюдаў, самым жудасным здаўся яму хлопчык, які спаў на жыжцы, што выцякала з парашы, паклаўшы галаву на нагу арыштанта.

Не гледзячы на нечаканасць і значнасць размовы сёння ўвечары з Сімансонам і Кацюшай, ён не спыняўся на гэтай падзеі: дачыненні яго да гэтага былі занадта складанымі і разам з тым не вызначанымі, і таму ён адганяў ад сябе думку аб гэтым. Але тым больш яскрава ўспамінаў ён гэтих няшчасных, якія задыхаліся ў задушлівым паветры і валиліся на вадкасці, што выцякала са смярдзючай кадкі, і асабліва гэтага хлопчыка з нявінным тварам, што спаў на назе катаржнага, які не выходзіў з яго галавы.

Ведаць, што недзе далёка адны людзі мучаць другіх, падвяргаючы іх рознага роду разбэшчванню, нечалавечым здзекам і пакутам, ці на працягу трох месяцаў бачыць бесперапынна гэтае разбэшчванне і мучыцельства адных людзей другімі—гэта зусім іншае. І Нехлюдаў перажываў гэта. Ён не раз на працягу гэтих трох месяцаў пытаўся сам у сябе: „ці я вар'ят, што бачу тое, чаго іншыя не бачаць, ці вар'яты тыя, якія робяць тое, што я бачу?“ Але людзі (і іх было гэтак многа) рабілі тое, што яго так здзіўляла і даводзіла да жаху, з такой спакойнай

упэўненасцю ў тым, што гэта не толькі так трэба, але тое, што яны робяць, ёсць вельмі значная і карысная справа,— што цяжка было признаць усіх гэтых людзей за вар'ятаў; сябе-ж за вар'ята ён не мог признаць, бо ўсведамляў яснасць сваёй думкі. І таму заўсёды быў у недаўменні.

Тое, што на працягу гэтых трох месяцаў бачыў Нехлюдаў, уяўлялася яму ў наступным выглядзе: з усіх людзей, якія жывуць на волі, з дапамогай суда і адміністрацыі адбіраліся самыя нервовыя, гарачыя, чуллівыя, здольныя і моцныя і менш за іншых хітрыя і асцярожныя людзі, і людзі гэтая, ніяк не больш вінаватыя ці небяспечныя для грамадства, як тыя, якія аставаліся на волі, па-першае, замыкаліся ў турмы, этапы, катаргі, дзе і трymаліся месяцамі і гадамі ў поўнай бяздзейнасці, матэрыйальной забяспечанасці і адарваныя ад прыроды, сям'і, працы, г. зн. па-за ўсякімі ўмовамі прыроднага і маральнага жыцця чалавека. Гэта, па-першае. Па-другое, людзі гэтая ў гэтых установах цярпелі ўсякія непатрэбныя здзекі—ланцугі, паголенныя галовы, ганебную вопратку, г. зн. пазбаўляліся галоўнай асновы добра гэтыя слабых людзей—клопатаў пра людскую думку, сораму, усведамлення чалавечай годнасці. Па-трэцяе, жывучы заўсёды пад пагрозай смерці,—не кажучы ўжо аб выключных выпадках сонечных удару, утаплення, пажараў,—ад заўседашніх у месцах зняволення заразных хвароб, знесілэння, біція,—людзі гэтая заўсёды знаходзіліся ў тым становішчы, у якім самы добры, маральны чалавек, з пачуцця самазахавання, робіць і даруе іншым самыя жудасныя па жорсткасці ўчынкі. Па-чацвертае, людзі гэтая гвалтоўна злучаліся з выключна разбэшчанымі жыццём (і, асабліва, гэтымі-ж установамі) распуснікамі, забойцамі і зладзеямі, якія дзейнічалі, як рашчына на цеста, на ўсіх яшчэ не зусім разбэшчаных ужытымі сродкамі людзей. І, па-пятае, нарэшце, усім людзям, якія цярпелі гэтая ўздзеянічанні, настаўлялася самымі пераканаўчымі способамі, а іменна: праз усякія нечалавечыя ўчынкі над імі самімі, праз катаванні дзяцей, жанчын, старых, біццё, лупцоваванне бізунамі, розгамі, выдаванне прэмій тым, хто прадставіць жывым ці мёртвым уцекача-беглага, разлучэнне мужоў з жон-

камі і злучэнне для сумеснага жыція чужых жонак з чужымі мужчынамі, расстрэльванне, вешанне,—настаўлялася самым пераканаўчым спосабам, што ўсякія гвалтаванні, жорсткасць, зверсты не толькі не забараняюцца, але дазваляюцца ўрадам, калі гэта для яго выгадна, і таму тым больш дазволена тым, якія знаходзяцца ў няволі, нястачы і гараваннях.

Усё гэта былі, як быццам знарок выдуманыя ўстановы для вырабу згушчаных да апошній ступені гэткай распусты і заган, якіх нельга было дасягнуць ні пры якіх іншых умовах, з тым каб потым распаўсюдзіць у самых широкіх памерах гэтыя згушчаныя заганы і распусту сярод усяго народу. „Як быццам была задана задача, як найлепшым, найбольш пэўным спосабам разбесціць як мага больш людзей”,—думаў Нехлюдаў, асэнсоўваючы тое, што рабілася ў турмах і этапах. Сотні тысяч людзей штогод даводзіліся да вышэйшай ступені разбешчвання, і, калі яны былі зусім разбешчаны, іх выпускалі на волю для таго, каб яны разносілі ўспрынятае імі ў турмах разбешчванне і распусту сярод усяго народу.

У турмах—Тюменскай, Екацерынбургскай, Томскай і на этапах Нехлюдаў бачыў, як гэтая мэта, якую, здавалася, паставіла сабе грамадства, паспяхова дасягалася. Людзі простыя, звычайнія, з патрабаваннямі рускай грамадскай, сялянскай, хрысціянскай маральнасці, пакідалі гэтыя разуменні і ўспрымалі новыя, турэмныя, якія складаліся, галоўным чынам, з таго, што ўсякі здзек, гвалт над чалавечай асобай, усякае знішчэнне яе дазволена, калі яно выгадна. Людзі, якія пажылі ў турме, усёй істотай сваёй даведваліся, што, мяркуючы па тым, што робіцца над імі, усе тыя маральныя законы пашаны і спагады да чалавека, якія пропаведваюцца і царкоўнымі і маральнімі настаўнікамі, у сапраўднасці скасаваны, і што таму і ім не трэба прытрымлівацца іх. Нехлюдаў бачыў гэта на ўсіх знаёмых яму арыштантах: на Фёдараве, на Макары і нават на Тарасе, які, правёўшы два месяцы на этапах, здзівіў Нехлюдава безмаральнасцю сваіх разважанняў. У дарозе Нехлюдаў даведаўся, як валацугі, уцякаючы ў тайгу, падгаварваюць з са-

бой таварышоў і потым, забіаючы іх, харчующца іхнім мя-  
сам. Ён бачыў жывога чалавека, якога абвінавачвалі і які  
признаўся ў гэтым. І самае жудаснае было тое, што вы-  
падкі людаедства былі не адзіночнымі, а ўвесь час паўта-  
раліся.

Толькі пры асаблівым культываванні заган, як яно ро-  
біцца ў гэтых установах, можна было давесці рускага ча-  
лавека да таго становішча, да якога ён быў даведзены ў  
валацугах, што папярэдзілі найноўшае вучэнне Ніцшэ і лі-  
чылі ўсёмагчымым і нічога не забароненым і распаўсюдж-  
валі гэта вучэнне спачатку сярод арыштантаў, а потым ся-  
род усяго народа.

Адзінае тлумачэнне ўсяго, што адбывалася, было каса-  
ванне, застрашэнне, выпраўленне і законамернае пакаранне,  
як гэта пісалі ў кнігах. Але ў сапраўднасці не было нічога  
падобнага ні на тое, ні на другое, ні на трэцяе, ні на чац-  
вертае. Замест касавання было толькі распаўсюджванне  
злачынстваў. Замест застрашэння было патуранне злачын-  
цам, з якіх шмат хто, як валацугі, добрахвотна ішлі ў  
турмы. Замест выпраўлення было сістэматычнае заражэнне  
ўсімі заганамі. Патрэба-ж „возмездия“ не толькі не змян-  
чалася ўрадавымі пакараннямі, але выхоўвалася ў народзе,  
дзе яе і не было.

„Дык навошта-ж яны робяць гэта?“—пытаў сябе Нехлю-  
даў і не знаходзіў адказу.

І што больш за ўсё здзіўляла яго, гэта было тое, што  
усё рабілася не мімаволі, не выпадкова, не адзін раз, а што  
усё гэта рабілася стала, на працягу сотні гадоў, з той  
толькі розніцай, што, дауней гэта былі з вырыванымі на-  
самі і рэзанымі вушамі, потым кляймёныя, на прутах,  
а цяпер у наручнях і вялі іх парую, а не везлі на ка-  
лесах.

Разважанні пра тое, што абурала яго, вынікалі, як яму  
гаварылі служачыя, з недасканаласці абсталявання месц  
зняволення і ссылкі, і што гэта ўсё можна паправіць, па-  
будаваўшы новага фасону турмы,—не здавальнялі Нехлю-  
дава, таму што ён адчуваў, што тое, што абурала яго,  
вынікала не ад больш ці менш дасканалага абсталявання

месцаў зняволення. Ён чытаў пра ўдасканаленая турмы з электрычнымі звянкамі, пра пакаранні электрычнасцю, рэкамендаваныя Тардам, і ўдасканалены гвалт яшчэ больш абураў яго.

Абурала Нехлюдава, галоўнае, тое, што ў судах і міністэрствах сядзелі людзі, якія атрымлівалі вялікія, сабраныя з народу гроши за тое, што яны, спраўляючыся ў кніжках, напісаных такімі самымі чыноўнікамі, з тымі самымі матывамі, падгандлі ўчынкі людзей, якія парушалі напісаныя імі законы, пад артыкулы, і па гэтых артыкулах адпраўлялі людзей некуды ў гэткае месца, дзе яны ўжо не бачылі іх, і дзе гэтыя людзі пад поўнай уладаю жорсткіх, агрубелых сматрыцеляў, надзірацеляў, канвойных, мільёнамі гінулі душой і целам.

Пазнаёміўшыся бліжэй з турмамі і этапамі, Нехлюдаў пабачыў, што ўсе тыя заганы, якія развіваюцца сярод арыштантаў: п'янства, гульні, жорсткасць і ўсе тыя страшэнныя злачынствы, якія робяць астрожнікі, і самае людаедства,—не з'яўляюцца выпадковасцямі ці з'явамі выраджэння злачыннага тыпу, калецства, як гэта, на руку ўрадам, тлумачаць дурныя вучоныя, а ёсць немінучы вынік незразумелага памылковага пераканання ў тым, што людзі могуць караць іншых. Нехлюдаў бачыў, што людаедства пачынаецца не ў тайзе, а ў міністэрствах, камітэтах і дэпартаментах і канчаецца толькі ў тайзе; што яго швагру, напрыклад, ды і ўсім тым судовым службоўцам і чыноўнікам, пачынаючы ад прыстава да міністра, не было нікай справы да справядлівасці ці добрабыту народу, пра якія яны гаварылі, а што ўсім патрэбны былі толькі тыя рублі, якія ім плацілі за тое, каб яны рабілі ўсё тое, з чаго вынікае гэта разбэшчванне і пакуты. Гэта было зусім відавочна.

„Дык няўжо-ж і гэта ўсё рабілася толькі з непаразумення? Як-бы зрабіць так, каб забяспечыць усім гэтым чыноўнікам іхняе існаванне і нават даваць ім прэмію за тое, каб яны толькі не рабілі ўсяго таго, што яны робяць?“—думаў Нехлюдаў. І па гэтых думках ужо пасля другіх пеўняў, не зважаючы на блох, якія, як толькі ён варушыўся, як фантан, пырскалі вакол яго,—ён заснуў моцным сном.

Калі Нехлюдаў прачнуўся, возчыкі ўжо даўно паехалі, гаспадыня напілася чаю, і, выціраючи хусткаю потную тоўстую шыю, прышла сказаць, што этапны салдат прынёс запіску. Запіска была ад Мар'і Паўлаўны. Яна пісала, што прыпадак Крыльцова больш сур'ёзны, чым яны думалі. „Мы адзін час хацелі пакінуць яго і астацца з ім, але гэтага не дазволілі, і мы павязем яго, але ўсяго баймся. Пастарайцеся ў горадзе зрабіць так, каб, калі яго пакінуць, пакінулі-бі каго-небудзь з нас. Калі для гэтага трэба, каб я вышла за яго замуж, дык я, разумеецца, гатова“.

Нехлюдаў паслаў хлопца на станцыю па коней і спехам пачаў укладацца. Ён яшчэ не дапіў другой шклянкі, як перакладная тройка, звонячы бубянцамі і грукаючы коламі па мёрзлай гразі, як па бруку, пад'ехала да ганку. Распластіўшыся з тоўсташыяю гаспадыняй, Нехлюдаў паспяшыў выйсці і, усеўшыся на пераплёт калёсаў, загадаў ехашь як мага хутчэй, жадаючи дагнаць партыю. Недалёка за варотамі агарожы для быдла ён сапраўды дагнаў калёсы, нагруженая мяшкамі і хворымі, якія грукацелі па мёрзлай дарозе, што пачынала ўжо накатвацца (афіцэра не было, ён паехаў уперад).

Салдаты, відаць выпіўшы, весела балбочучы, ішлі ззаду і па баках дарогі. Калёсаў было многа. У пярэдніх цесна сядзела чалавек па шасці слабых крымінальных, на задніх трох ехалі—па тры на падводзе—палітычныя. На самай заднай сядзелі Новадвораў, Грабец і Кандрац'еў, на другой—Ранцэва, Набатаў і тая слабая жанчына з раматусам, якой Мар'я Паўлаўна пераступіла сваё месца. На трэцій, на сене і падушках, ляжаў Крыльцоў. На козлах сядзела Мар'я Паўлаўна. Нехлюдаў спыніў возчыка калі Крыльцова і пайшоў да яго. П'янаваты канвойны замахаў рукой на Нехлюдава, але Нехлюдаў, не звяртаючи на яго ўвагі, падышоў да калёсаў і, трymаючыся за іх, пайшоў побач. Крыльцоў у кожуху і мярлушкиавай шапцы, з завязаным хусткай ротам, здаваўся яшчэ худзейшым і бляднейшым. Прыгожыя вочы яго здаваліся асабліва вялікімі і бліскучымі. Слаба

ківаючыся ад дарожнай трасаніны, ён, не спускаючы вачэй, глядзеў на Нехлюдава і на пытанне аб здароўі толькі за-плюшчыў вочы і сярдзіта заківаў галавою. Уся энергія яго, відавочна, ішла на перамаганне дарожнай трасаніны. Мар'я Паўлаўна сядзела на другім баку калёсаў. Яна пераглянулася з Нехлюдавым значным позіркам, які выказваў усю заклапочанасць становішчам Крыльцова, і потым зараз-жа загаварыла вясёлым голасам:

— Відаць, засароміўся афіцэр,—закрычала яна, каб Нехлюдаў мог яе пачуць з-за грукату колаў.—З Бузоўкіна знялі наручнікі. Ён сам нясе дзяўчынку, а з ім ідзе Каця і Сімансон і замест мяне Верачка.

Крыльцоў, нешта, чаго нельга было пачуць, сказаў, паказваючы на Мар'ю Паўлаўну, і, нахмурыўшыся, відавочна, стрымліваючы кашаль, заківаў галавою. Нехлюдаў прыблізіў галаву, каб пачуць. Тады Крыльцоў вызваліў рот ад хусткі і прашаптаў:

— Цяпер куды лепш. Толькі-б не застудзіцца.

Нехлюдаў кіўнуў сцвярджальна галавою і пераглянуўся з Мар'яй Паўлаўнай.

— Ну, што праблема трох цел?—прашаптаў яшчэ Крыльцоў і трудна, цяжка ўсміхнуўся.—Мудраная развязка?

Нехлюдаў не зразумеў, але Мар'я Паўлаўна растлумачыла яму, што гэта славутая матэматычная праблема азначэння адносін трох цел: сонца, месяца і зямлі, і што Крыльцоў жартуючы прыдумаў гэтае параўнанне з дачыненнямі Нехлюдава, Кацюшы і Сімансона. Крыльцоў кіўнуў галавою ў знак таго, што Мар'я Паўлаўна правільна растлумачыла яго жарт.

— Не за мною развязка,—сказаў Нехлюдаў.

— Атрымалі маю запіску, зробіце?—запытала Мар'я Паўлаўна.

— Абавязкова,—сказаў Нехлюдаў і, заўважыўши незадавальненне на твары Крыльцова, адышоў да сваёй павозкі, узлез на свой правіслы пераплёт і, трymаючыся за краі калёсаў, трасучыся на выбоінах ненакатанай дарогі, пачаў абганяць расцягнутую на вярсту партью шэрых халатаў і кажухоў калоднікаў і парных у наручніках. На процілег-

лым баку дарогі Нехлюдаў пазнаў сінюю хустку Кацюшы, чорнае паліто Веры Ефрэмаўны, куртку і вязаную шапку і белая шарсцяная панчохі, абвязаныя накшталт сандаляў раменнямі, Сімансона. Ён ішоў побач з жанчынамі і нешта горача гаварыў.

Убачыўши Нехлюдава, жанчыны пакланіліся яму, а Сімансон урачыста прыпадняў шапку. Нехлюдаў не меў нічога сказаць і, не спыніўши возчыка, абагнаў іх. Выехаўши зноў на накатаную дарогу, возчык паехаў яшчэ хутчэй, але бесперапынна мусіў з'ядзжаць з накатанага, каб аб'язджаць абозы, якія цягнуліся па дарозе ў абодвя бакі.

Дарога, уся парэзаная глыбокімі каляінамі, ішла цёмным хваёвым лесам, з пярэстай яркай і пясочнай жаўцізною яшчэ не апалых лістоў бярозы і лісцвеніцы абапал. На палавіне перагону лес скончыўся, і з бакоў адкрыліся палі, паказаліся залатыя крыжы і купалы манастыра. Дзень зусім разгуляўся, хмары разышліся, сонца паднялося над лесам, і мокрае лісце, і лужыны, і купалы, і крыжы царквы ярка блішчэлі на сонцы. Уперадзе направа, у шызай далі, забялелі высокія горы. Тройка ўехала ў падгародніе вялікае сяло. Вуліца сяла была поўная народу: і рускімі і інародцамі ў сваіх дзіўных шапках і халатах. П'яныя і цвярозыя мужчыны і жанчыны капашыліся і галдзелі каля крам, тракціраў, шынкоў і вазоў. Адчувалася блізкасць горада.

Падхляснуўши і падцягнуўши правую прысцяжную і перасеўши на козлах бачком так, каб лейцы прыходзіліся направа, возчык, відавочна, надаючы форсу, пракаціў па вялікай вуліцы і, не стрымліваючи ходу, пад'ехаў да ракі, праз якую пераезд быў на пароме. Паром быў на сярэдзіне быстрай ракі і ішоў з таго боку. На гэтым баку дзесяткі два вазоў чакалі. Нехлюдаву давялося чакаць нядоўга. Забраўшыся высока ўверх супроць плыні, паром, паднесены хуткай вадой, скора падагнаўся да дошак прыстані.

Высокія, плячыстыя, мускулістыя і маўклівія перавозчыкі, у кажухах і броднях<sup>1</sup>, спрытна, прывычна закінулі канаты, закруцілі іх за слупы і, адпусціўши запоры, выпусцілі

<sup>1</sup> Сібирская назва верхняга сялянскага абутку.

вазы, якія стаялі на пароме, на бераг і пачалі грузіць вазы, цесна застаўляючи паром павозкамі і коньмі, якія шаракаха-  
ліся ад вады. Быстрая, шырокая рака хлястала ў барты ло-  
дак парома, нацягваючи канаты. Калі паром напоўніўся, і  
неклюдаўскія калёсы з адпрэжанымі коньмі, сціснутыя з  
усіх бакоў вазамі, стаялі каля аднаго краю, перавозчыкі  
заклалі запоры, не звяртаючи ўвагі на просьбы тых, хто  
не змясціўся, адпусцілі капоты і рушылі. На пароме было  
ціха, толькі чуліся тупат ног перавозчыкаў і грук аб дош-  
кі капытоў коней, якія перастаўлялі ногі.

## XXI

Неклюдаў стаяў на краі парома, гледзячы на шырокую  
быструю раку. У ваабражэнні яго, змяняючыся, паўста-  
валі два вобразы: галава паміраючага ў азлабленні Крыль-  
цова, якая ўздрыгвала ад штуршкоў, і постаць Кацюшы,  
што бадзёра ішла з краю дарогі з Сімансонам. Адно ўра-  
жанне—паміраючага і абыякавага да смерці Крыльцова—  
было цяжкае і сумнае. Другое—ж уражанне—бадзёрай Ка-  
цюшы, якая знайшла любоў такога чалавека, як Сімансон,  
і стала цяпер на цвёрды шлях добра—павінна было-б быць  
радасным, але для Неклюдава яно было таксама цяжкім,  
ён не мог перамагчы гэтага цяжару.

З горада данёсся па вадзе гул і мядзянае дрыжэнне  
вялікага ахотніцкага<sup>1</sup> звону. Возчык, што стаяў каля Нек-  
людава, і ўсе падводчыкі адзін за адным паздымалі шапкі  
і перахрысціліся. А невысокі калматы дзед, што бліжэй  
да ўсіх стаяў каля парэнчаў, якога Неклюдаў спачатку не  
заўважыў, не перахрысціўся, а, падняўши галаву, утаро-  
піўся на Неклюдава. Дзед гэты быў апрануты ў залатаны  
азям, суконныя нагавіцы і разношаныя бродні. За плячымі  
была невялікая торба, на галаве высокая пацёртая футро-  
вая шапка.

— Ты што-ж, стары, не молішся?—сказаў неклюдаўскі  
возчык, надзеўшы і паправіўшы шапку.—Хіба нехрышчоны?

<sup>1</sup> Ахотніцкі звон—аматарскі звон, які мае асаблівую якасць.

— Каму маліцца?—рашуча напорліва і хутка вымаўляючы склад за складам, сказаў калматы дзед.

— Вядома каму, богу,—іранічна сказаў возчык.

— А ты пакажы мне дзе ён? бог?

Нешта было такое сур'ёзнае і цвёрдае ў словах дзеда, што возчык, адчуўши, што ён мае справу з моцным чалавекам, крыху збянтэжыўся, але не паказваў гэтага і, старавыся не замаўчаць і не набрацца сораму перад публікай, якая прыслухоўвалася, быстра адказаў:

— Дзе? Вядома—на небе.

— А ты быў там?

— Быў—не быў, а ўсе ведаюць, што богу маліцца трэба.

— Бога ніхто-ж не бачыў нідзе-ж. Адзіны сын, сушчы ў недры отчым, ён явіў,—сурова хмурачыся, той-жа скорагаворкай сказаў дзед.

— Ты, відаць, нехрысьць, дзірнік. Дзірцы молішся,—сказаў возчык, засоўваючы пугаў ё за пояс і папраўляючы шляю на прысцяжной.

Нешта засміяўся.

— А ты якой, дзядуля, веры?—спытаў немалады ўжо чалавек, што стаяў з возам на краі парома.

— Ніякай веры ў мяне няма. Таму нікому я, нікому не веру, акрамя сябе,—таксама хутка і рашуча адказаў дзед.

— Ды як-жа сабе верыць?—сказаў Нехлюдаў, уступаючы ў размову.—Можна памыліцца.

— Ніколі,—трасануўшы галавой, рашуча адказаў дзед.

— Дык чаму-ж розныя веры ёсць?—спытаў Нехлюдаў.

— Таму і розныя веры, што людзям вераць, а сабе не вераць. І я людзям веры ў і блукаў, як у тайзе; гэтак заблудзіў, што не спадзяваўся выбрацца. І стараўверы, і новаверы, і суботнікі, і хлысты, і папоўцы, і беспапоўцы, і аўстрыйкі, і малакане, і скапцы. Кожная вера сябе адна хваліць. Вось усе і распаўзліся, як куцяты<sup>1</sup> сляпяя. Вераў многа, а дух адзін. І ў цябе, і ва мне, і ў ім. Значыць, вер усякі свайму духу, і вось будуць усе злучаны. Будзь кожны сам сабе, і ўсе будуць з'яднаны.

<sup>1</sup> Куцяты—шчаняты.

Дзед гаварыў гучна і ўсё азіраўся, відавочна жадаючы, каб як мага больш людзей чулі яго.

— Што-ж, вы даўно гэтак верыце?—спытаў яго Нехлюдаў.

— Я? Даўно ўжо. Ужо яны мяне дваццаць трэці год гоняць.

— Як гоняць?

— Як хрыста гналі, гэтак і мяне гоняць. Хапаюць ды па судах, па папах,—па кніжніках, па фарысеях і водзяць; у вар'яцкі дом саджалі. Але мне нічога зрабіць нельга, бо я вольны. „Як,—кажуць,—циабе завуць?“ Думаюць, я званне якое вазьму на сябе. Але я не бяру ніякага. Я ўсяго вы ракся: няма ў мяне ні імя, ні месца, ні бацькаўшчыны,—нічога няма. Я сам сабе. Завуць як? Чалавекам. „А гадоў колькі?“—Я кажу, не лічу, ды і палічиць нельга, таму што я заўсёды быў, заўсёды і буду.—„Хто твае,—кажуць,—бацька, матка?“—Няма, кажу, у мяне ні бацькі, ні маткі, акрамя бoga і зямлі. Бог—бацька, зямля—маці.—„А цара,—кажуць,—прызнаеш?“—Чаму-ж не прызнаваць? Ён сабе цар, а я сабе цар.—„Ну,—кажуць,—з табой гутарыць“.—Я кажу: я і не прашу циабе са мной гутарыць. Так і му чаць.

— А куды-ж вы ідзеце цяпер?—спытаў Нехлюдаў.

— А куды бог прывядзе. Працую, а няма работы—прашу,—скончыў дзед, зауважыўши, што паром падыходзіць да таго берагу, і пераможна аглянуўся на ўсіх сваіх слухачоў.

Паром прыстаў да другога берагу. Нехлюдаў дастаў кашалёк і прапанаваў дзеду грошай. Дзед адмовіўся.

— Я гэтага не бяру. Хлеб бяру,—сказаў ён.

— Ну, „прощай“.

— Няма чаго „прощать“. Ты мяне не пакрыўдзіў. Ды і пакрыўдзіць мяне нельга,—сказаў дзед і пачаў на плячо надзяваць знятую торбу. Тым часам перакладныя калёсы выкацілі і запрэглі коней.

— І ахвота вам, пане, разгаварваць,—сказаў возчык Нехлюдаў, калі ён, даўши на чай магутным паромшчыкам, узлез на калёсы.—Так, валацужка недарэчны.

Выехаўши ў горку, возчык абярнуўся.

— У якую гасцініцу везці?

— Якая лепш?

— Няма лепшай, як „Сібірская“. А то ў Дзюкава добра.

— Куды хочаш.

Возчык зноў сеў бачком і падагнаў коней. Горад быў, як і ўсе гарады: такія самыя дамы з мезанінамі і зялёнымі дахамі, такія самы сабор, крамы і на галоўнай вуліцы магазіны і нават такія самыя гарадавыя. Толькі дамы былі амаль усе драўляныя і вуліцы не брукаваныя. На адной з самых ажыўленых вуліц возчык спыніў тройку каля пад'езду гасцініцы. Але ў гасцініцы не знайшлося незанятых нумароў, так што трэба было ехаць у другую. У гэтай другой быў незаняты нумар, і Нехлюдав упершыню пасля двух месяцаў апынуўся зноў у прывычных умовах адноснай чыстаты і ўтульнасці. Якія мала было раскошы ў нумары, якія адвялі для Нехлюдава, ён адчуў вялікую палёгку пасля перакладнай, заезджых двароў і этапаў. Галоўнае, яму трэба было ачысціцца ад вошай, ад якіх ён ніколі не мог зусім забавіцца пасля наведвання этапаў. Расклаўшыся, ён адразу ж паехаў у лазню, а адтуль, прыбраўшыся па-гарадскому — надзеўши накрухмаленую кашулю і са складкамі ад доўгага ляжання панталоны, сурдут і паліто,—да начальніка края. Прыведзены швейцарам гасцініцы раміznік на гладкай буйнай кіргізцы, запрэжанай у бразгатлівую таратайку, падвёз Нехлюдава да вялікага прыгожага будынка, каля якога стаялі вартавыя і гарадавы. Перад домам і за домам быў сад, сярод апалых асін і бяроз, якія тырчэлі голымі галінамі, густа і цёмна зелянелі ёлкі, сосны і піхты.

Генералу нядужылася, і ён не прымаў. Нехлюдав усё-ж папрасіў лёкай перадаць сваю картачку, лёкай вярнуўся з добрым адказам:

— Загадалі прасіць.

Пярэдняя, лёкай, веставы, сходні, зала з гланцевіта нацёртым паркетам — усё гэта было падобна на Пецербург, толькі было больш бруду і больш велічы. Нехлюдава ўвялі ў габінет.

Генерал, адуты, з бульбяным носам і выпятымі гузамі на ілбе і голым чэрапе і мяшкамі пад вачыма, сангвінічны чалавек, сядзеў у татарскім шаўковым халаце і з папяроскаю ў руках піё чай з шклянкі ў срэбраным падстаканніку.

— Добры дзень, бацюхна! Прабачце, што я ў халаце прымаю: усё-ж лепей, як зусім не прыняць,—сказаў ён, захінаочы халатам сваю тоўстую, складкамі паморшчаную ззаду шыю.— Я не зусім здаровы і не выходжу. Як гэта вас занясло ў наша трыдзеятае царства?

— Я прэваджаў партыю арыштантсаў, у якой ёсьць асоба мне блізкая,—сказаў Нехлюдаў,— і вось прыехаў прасіць ваша прэвасходзіцельства часткова аб гэтай асобе і яшчэ аб адной акалічнасці.

Генерал зациягнуўся, адпіў чаю, загасіў папяроску аб малахітавую попельніцу і, не спускаючи вузкіх, бліскучых вачэй, якія заплылі тлустасцю, з Нехлюдава, сур'ёзна слухаў. Ён перабіў яго толькі для таго, каб спытаць, ці не хоча ён курыць.

Генерал належала да тыпу вучоных ваенных, якія лічылі магчымым прымірэнне ліберальнасці і гуманнасці з сваёй прафесіяй. Але, як чалавек ад прыроды разумны і добры, ён вельмі скора адчуў немагчымасць такога прымірэння і, каб не бачыць той унутранай супярэчнасці, у якой ён увесь час знаходзіўся, усё больш і больш аддаваўся гэтак пашыранай сярод ваенных прывычцы піць многа віна і так прызвычаўся, што пасля трываліці гадовай ваеннай службы зрабіўся тым, што дактары называюць алкаголікам. Ён быў увесь прасякнуты віном. Яму дастаткова выпіць якой-небудзь вадкасці, каб адчуваць ап'яненне. Піць-жа віно было для яго такой патрэбай, без якой ён не мог жыць, і кожны дзень пад вечар ён бываў зусім п'яны, хаця гэтак прызвычаўся да гэтага становішча, што не хістаўся і не гаварыў асаблівых недарэчнасцей. Калі-ж ён і гаварыў іх, дык ён займаў такую значную і высокую пасаду, што якую-б недарэчнасць ён ні сказаў, яе лічылі за разумныя думкі. Толькі раніцой, іменна ў той час, калі Нехлюдаў застаў яго, ён быў падобны на разумнага чалавека і мог разумець, што яму гаварылі, і больш ці менш паспяхова выконваць

на справе прыказку, якую любіў паўтараць: „п'ян да умен—два угодья в нем”. Вышэйшая ўлада ведала, што ён п'яніца, але ён быў усё-ж больш адукаваны, як іншыя,—хадзя і спыніўся ў сваёй адукациі на тым месцы, дзе яго заспела п'янства,—быў смелы, спрытны, салідны, умеў і ў п'янім выглядзе трymаць сябе тактоўна, і таму яго прызначалі і трymалі на тым відным і адказным месцы, якое ён займаў.

Нехлюдаў расказаў яму, што асоба, якая яго цікавіла,—жанчына, што яна без віны засуджана, што пададзена аб'ем на высачайшае імя.

— Так-с. Ну-с?—сказаў генерал.

— Мне абязвалі з Пецербурга, што паведамленне аб лёсце гэтай жанчыны дашлоўце мне не пазней гэтага месяца і сюды...

Не спускаючы вачэй з Нехлюдава, генерал працягнуў з кароткімі пальцамі руку да стала, пазваніў і працягваў моўчкі слухаць, пыхкаючы папяроскай і асабліва гучна адкашліваючыся.

— Дык я папрасіў-бы, калі магчыма, затрымаць гэту жанчыну тут да таго часу, пакуль атрымаецца адказ на пададзенне прашэнне.

Увайшоў лёкай, дзяншчык, адзеты па-ваеннаму.

— Спытай, ці ўсталі Анна Васільеўна,—сказаў генерал дзеншчыку,—і падай яшчэ чаю. Яшчэ што-с?—звярнуўся генерал да Нехлюдава.

— Другая мая просьба,—працягваў Нехлюдаў,—датычыцца палітычнага арыштанта, які ідзе ў гэтай самай партыі.

— Вось як!—сказаў генерал, значна ківаючы галавой.

— Ён дужа хворы—памірае чалавек. І яго, напэўна, пакінуць тут у больніцы. Дык адна з палітычных жанчын жадала-б астасцца пры ім.

— Яна чужая яму?

— Так, але яна гатова выйсці за яго замуж, калі толькі гэта дасць ёй мажлівасць астасцца пры ім.

Генерал уважліва глядзеў сваімі бліскучымі вачымі і маўчаў, слухаючы, відавочна жадаючы збянтэжыць свайго субяседніка поглядам, і усё курыў.

Калі Нехлюдаў скончыў, ён дастаў з стала кнігу і, хутка мусолячы пальцы, якімі перагортваў лісты, знайшоў артыкул аб шлюбе і прачытаў.

— Што ёй прысудзілі?—спытаў ён, падняўшы вочы ад кнігі.

— Ёй—катаргу.

— Ну, дык становішча засуджанага з прычыны яго шлюбу не можа палепшыцца.

— Але-ж...

— Дазвольце. Калі-б жаніўся вольны, яна ўсёроўна таксама павінна несці сваё пакаранне—ён ці яна?

— Яны абодва засуджаны на катаржныя работы.

— Ну, дык і квіт,—смеючыся, сказаў генерал.—Што яму, тое і ёй. Яго, як хворага, пакінуць можна,—працягваў ён,— і, зразумела, будзе зроблена ўсё, што магчыма, для палягчэння яго лёсу; але яна, хаяц-б вышла за яго, не можа асташца тут...

— Генеральша кушаюць каву,—далажыў лёкай.

Генерал кіўнуў галавой і працягваў:

— Аднак, я яшчэ падумаю. Як іхнія прозвішчы? Запішыце, вось сюды.

Нехлюдаў запісаў.

— І гэтага не магу,—сказаў генерал Нехлюдаву на просьбу яго бачыцца з хворым.—Я, канечне, вас не падазраваю,—сказаў ён,—але вы цікавіцесь ім і іншымі, і вы маецце гроши. А тут у нас усё прадажнае. Мне гавораць: знішчыць хабарніцтва. Ды як-жа знішчыць, калі ўсе хабарнікі? І чым ніжэй чынам, tym больш. Ну, дзе-ж гэта ўгледзець за чалавекам за 5000 вёрст? Ён там царок, такі самы—як я тут,—і ён засмияўся.—Вы-ж, мабыць, бачыліся з палітычнымі, давалі гроши, і вас пускалі?—сказаў ён, усміхаючыся.—Ці не так?

— Так, гэта праўда.

— Я разумею, што вы так павінны зрабіць. Вы хочаце бачыць палітычнага, і вам шкада яго. А сматрыцель ці канвойны возьме, таму што ў яго два двугривенныхыя пенсіі і сям'я, і яму нельга не ўзяць. І на яго і на вашым месцы я зрабіў-бы таксама, як і вы і ён. Але на сваім месцы

я не дазваляю сабе адступіць ад самай строгай літары закона, іменна таму, што я—чалавек і магу захапіцца спачуваннем. А я выканаўчы, мне даверылі пад вядомыя ўмовы, і я павінен апраўдаць гэта давер'е. Ну вось, гэтае пытанне скончана. Ну-с, цяпер расскажыце мне, што ў вас ў метраполіі робіцца?

І генерал пачаў распытваць і рассказваць, відавочна жадаючы адначасова і даведацца пра навіны і паказаць усё сваё значэнне і сваю гуманнасць.

### XXIII

— Ну-с, дык вось што: вы ў каго? у Дзюка? Ну, і там паскудна. А вы прыходзьце абедаць,—сказаў генерал, адпускаючы Нехлюдава,—у 5 гадзін. Вы па-англійску размаўляеце?

— Так, размаўляю.

— Ну, вось і добра. Сюды, бачыце, прыехаў англічанін, падарожнік. Ён вывучае ссылку і турмы ў Сібіры. Дык вось ён у нас будзе абедаць, і вы прыязджайце. Абедаем у пяць, і жонка патрабуе дакладнасці. Я вам тады і адказдам і пра тое, як зрабіць з гэтай жанчынай, а таксама пра хворага. Магчыма і можна будзе пакінуць каго-небудзь пры ім.

Развітаўшыся з генералам, Нехлюдаў, адчуваючы сябе ў асабліва ўзбуджана-дзейным настроі, паехаў на пошту.

Паштамт быў ніzkі са скляпеннямі пакой: за канторкай сядзелі чыноўнікі і выдавалі народу, які цясніўся вакол іх. Адзін чыноўнік, сагнуўшы на бок галаву, не перапыняючыся стукаў пячаткай па канвертах, якія лоўка да яго падсоўваліся. Нехлюдава не прымусілі доўга чакаць, і, даведаўшы яго прозвішча, яму адразу-ж выдалі яго даволі вялікую карэспандэнцыю. Тут былі і гроши, і некалькі лістоў, і кніг, і апошні нумар „Отечественных записок“. Атрымаўшы свае лісты, Нехлюдаў адышоў да драўлянай лаўкі, на якой сядзеў, чакаючы нечага, салдат з кніжкай, і сеў з ім побач, пераглядаючы атрыманыя лісты. У ліку іх быў адзін казны—адменны канверт з выразнай пячаткаю яркага чыр-

вонага сургуча. Ён распячатаў канверт і, убачыўши ліст Селеніна разам з нейкай афіцынай паперай, адчуў, што кроў кінулася яму ў твар і сэрца сціснулася. Гэта была пастанова па справе Кацыоны. Якою была гэта пастанова? Няўжо адмова? Нехлюдаў спехам праглядзеў напісане дробным цяжка чытэльнym цвёрдым ламаным почыркам і радасна ўзыхнуў. Пастанова была спрыяльная.

„Любы друже!—пісаў Селенін.—Апошняя размова наша пакінула ва мне моцнае ўражанне. Ты меў рацыю адносна Маславай. Я прагледзеў уважліва справу і ўбачыў, што зробленабыла зёю вялікая несправядлівасць. Праваць можна толькі камісіі прашэнняў, куды ты і падаў. Мне ўдалося пасадзейнічаць вырашэнню справы там, і вось пасылаю табе копію з памілавання на адрес, які дала мне графіня Кацярына Іванаўна. Арыгінал пастановы адпраўлены ў тое месца, дзе яна знаходзілася ў часе суда і, напэўна, будзе зараз-жа пераслана ў Сібірскае галоўнае ўпраўленне. Спяшаюся паведаміць цябе пра гэту прыемную вестку. Сяброўскі поціск рукі. Твой Селенін”.

Змест самой паперы быў наступны: „Канцылярыя яго імператарскай вялікасці па прыняцю прашэнняў, што на высачайшае імя падаюцца. Такая-та справа справаводства, такі-та стол, такое-та чысло, год. Згодна распараджэння галоўнага загадчыка канцылярыі яго імператарскае вялікасці па прыйманні прашэнняў, што на высачайшае імя падаюцца, гэтым абвяшчаецца мяшчанцы Кацярыне Маславай, што яго імператарская вялікасць, па найпадданейшым дакладзе яму, спагадліва зыходзячы да просьбы Маславай, высачайша загадаць пажадаў змяніць ёй катаржныя работы на пасяленне ў мясцовасцях не надта далёкіх Сібіры”.

Вестка была радаснаю і значнаю: здарылася ўсё тое, што Нехлюдаў мог жадаць для Кацыоны, ды і для сябе самога. Праўда, што гэта змена ў яе становішчы ўносила новыя ўскладненні ў дачыненнях да яе. Пакуль яна астаўвалася катаржнай, шлюб, які ён прапаноўваў ёй, быў фіктыўным і меў значэнне толькі ў тым, што абліягчаў яе становішча. Цяпер-жа нічога не перашкаджала іхняму сумеснаму жыццю. А да гэтага Нехлюдаў не рыхтаваўся.

Апрача таго, яе адносіны з Сімансонам? Што значылі яе ўчарашия слова? І калі яна згадзілася выйсці за Сімансона, ці добра гэта было-б або дрэнна? Ён ніяк не мог разабрацца ў гэтых думках і не спрабаваў нават думаць аб гэтым". Усё гэта выспектіца потым, —падумаў ён,— цяпер жа трэба як мага хутчэй пабачыць яе і перадаць ёй радасную навіну і вызваліць яе". Ён думаў, што копіі, якая ў яго была ў руках, было дастаткова для гэтага. І вышаўшы з паштовай канторы, ён загадаў раміzniku ехаць у турму.

Не гледзячы на тое, што генерал не дазволіў яму на ведаць турму раніцою, Нехлюдаў, ведаючы з практикі што часта тое, чаго ніяк нельга дусягнуць у вышэйших начальнікаў, вельмі лёгка можна дасягнуць у ніжэйших, наважыў усё-ж паспрабаваць пранікнучы у турму цяпер з тым, каб абвясціць Каюшы радасную навіну і, магчыма, вызваліць яе і разам з тым даведацца аб здароўі Крыльцова і перадаць яму і Мар'і Паўлаўне тое, што сказаў генерал.

Сматрыцель турмы быў вельмі высокі і тоўсты, поўны велічы чалавек з вусамі і бакенбардамі, якія загіналіся да куткоў рота. Ён вельмі сурова прыняў Нехлюдава і праста абвясціў, што староннім асобам спаткні без дазволу начальства ён дапусціць не можа. На заўвагу Нехлюдава аб тым, што яго пускалі ў сталіцах, сматрыцель адказаў:

— Вельмі магчыма, толькі я не дапускаю.—Пры гэтым тон яго гаварыў: „вы, сталічныя паны, думаецце, што вы нас здзівіце і азадачыце: але мы і ва ўсходній Сібіры ведаєм цвёрда парадкі і вам яшчэ пакажам”.

Копія з паперы з уласнай яго вялікасці канцылярыі таксама не падзейнічала на сматрыцеля. Ён рашуча адмоўвіўся дапусціць Нехлюдава ў сцены турмы. На наўёнае меркаванне Нехлюдава, што Маслава можа быць вызвалена пасля прад'яўлення гэтай копіі, ён толькі пагардліва ўсміхнуўся, заявіўшы, што для вызвалення каго-небудзь павінна быць распаряджэнне ад яго непасрэднага начальства. Усё, што ён абяцаў, было тое, што ён паведаміць Маславу пра тое, што ёй вышла памілаванне, і не затрымае яе ніводнай гадзіны, як толькі атрымае прадпісанне ад свайго начальства.

Аб здароўі Крыльцова ён таксама адмовіўся даць якія-небудзь весткі, сказаўшы, што ён не можа сказаць нават таго, ці ёсць гэткі арыштант. Так, нічога не дамогшыся, Нехлюдаў сеў на свайго раміэніка і паехаў у гасцініцу.

Строгасць сматрыцеля тлумачылася пераважна tym, што ў перапоўненай удвяя проці нармальнага турме ў гэты час быў павальны тыф. Раміэнік, які вёз Нехлюдава, рассказаў яму дарогай, што „ў турме надта народ гіне. Нейкая на іх хворасць напала. Чалавек па дваццаць у дзень закопваюць“.

#### XXIV

Незважаючы на няўдачу ў турме, Нехлюдаў у tym-жа бадзёрым, узбуджана-дзеіным настроем паехаў у канцылярыю губернатара даведацца, ці не атрымана там папера аб памілаванні Маславай. Паперы не было, і таму Нехлюдаў, вярнуўшыся ў гасцініцу, паспяшаўся-ж адразу-ж, не адкладаючы, напісаць аб гэтым Селеніну і адвакату. Скончыўшы лісты, ён зірнуў на гадзіннік; быў ужо час ехаць на абед да генерала.

Зноў па дарозе да яго прышла думка аб tym, як успрыме Каюша сваё памілаванне. Дзе паселяць яе? Як ён будзе жыць з ёю? Што Сімансон? Якія яе адносіны да яго? Успомніў пра туго змену, якая адбылася ў ёй. Успомніў пры гэтым і яе мінулае.

„Трэба забыцца, выкрасліць,—падумаў ён і зноў паспяшыў адагнаць ад сябе думкі пра яе.—Тады відаць будзе“,—сказаў ён сабе і пачаў думака пра тое, што яму трэба сказаць генералу.

Абед у генерала, абстаўлены ўсёю прывычнаю для Нехлюдава раскошашаю жыцця багатых людзей і буйных чыноўнікаў, быў пасля доўгай адсутнасці не толькі раскошы, але і самых неабходных рэчаў, асабліва прыемным для яго.

Гаспадыня была пецербургскага старога завета *grande dame*<sup>1</sup>, былая фрэйліна Нікалаеўскага двара, якая гаварыла натуральна па-французску і ненатуральна па-руску. Яна тры-

<sup>1</sup> Свецкая жанчына.

малася надзвычайна прама і, робячы рухі рукамі, не адні-  
мала лакцей ад таліі. Яна была спакойна і трохі журботна  
паважлівай да мужа і надзвычай ласкаваю, хоць і з роз-  
нымі, гледзячы па асобах, адценнямі абыходжання да сваіх  
госцяў. Нехлюдава яна прыняла, як свайго, з той асабліваю  
тонкаю, непрыкметнаю ільсцівасцю, дзяякоучы якой Нехлюдаў  
зноў даведаўся пра ўсе свае высокія якасці і адчуў пры-  
емнае здавальненне. Яна дала адчуць яму, што ведае яго,  
хаця і арыгінальны, але сумленны ўчынак, які прывёў яго  
у Сібір, і лічыць яго за выключнага чалавека. Гэта тонкая  
ільсцівасць і ўсё далікатнае і багатае абсталяванне жыцця  
у доме генерала зрабілі тое, што Нехлюдаў увесь аддаўся  
прыемнасці прыгожага абсталявання, смачнай ежы і лёг-  
касці і приемнасці дачыненняў з добра выхаванымі людзьмі  
свайго звычайнага асяроддзя, як быццам усё тое, сярод чаго  
ён жыў апошнім часам, быў сон, ад якога ён прачнуўся  
да сапраўднай рэчаіснасці.

За абедам, апрача хатніх—генеральскай дачкі з яе мужам  
і ад'ютанта—былі яшчэ англічанін, купец-золатапрамы-  
слоўца і прыезджы губернатар з далёкага сібірскага горада.  
Усе гэтыя людзі былі прыемнымі для Нехлюдава.

Англічанін, здаровы, румяны чалавек, які вельмі дрэнна  
гаварыў па-французску, але надзвычайна хораша і па-ара-  
тарску пераканаўча па-англійску, вельмі багата чаго бачыў  
і быў цікавы сваімі расказамі аб Амерыцы, Індыі, Японіі і  
Сібіры.

Малады купец золатапрамыслоўца, сын мужыка, у па-  
шытай у Лондане фрачнай пары з дыяментавымі запанкамі,  
які меў вялікую бібліятэку, ахвяроўваў багата на добра-  
чыннасць і падтрымліваўся єўрапейска-ліберальных пера-  
кананняў, быў прыемны і цікавы для Нехлюдава, уяўляючы  
з сябе зусім новы і добры тып адукаванай прышчэпкі  
єўрапеўскай культурнасці на здаровай мужыцкай дзіццы.

Губернатар далёкага горада быў той самы былы дырэк-  
тар дэпартамента, пра якога так многа гаварылі ў той час,  
як Нехлюдаў быў у Пецербургу. Гэта пульхны чалавек з  
завітымі рэдкімі валасамі, далікатнымі блакітнымі вачыма,  
вельмі тоўсты знізу і з выпечанымі, белымі, у пярсцёнках ру-

камі і з прыемнай усмешкай. Губернатара гэтага паважаў гаспадар дома за тое, што сярод хабарнікаў ён адзін не браў хабараў. Гаспадыня-ж, вялікая аматарка музыкі і сама вельмі добрая піяністка, паважала яго за тое, што ён быў добры музыка і іграў з ёю ў чатыры руки. Настрой Нехлюдава быў да такой ступені добралушным, што і гэты чалавек быў не непрыемны яму.

Вясёлы, энергічны, з шызым падбародкам афіцэр-ад'ютант, які прапаноўваў ва ўсім свае паслугі, быў прыемны сваёй добралушнасцю.

Але больш за ўсіх прыемнай была Нехлюдаву міная маладая пара дачка генерала з яе мужам. Дачка гэта была непрыгожая, прастадушная маладая жанчына, уся захопленая сваімі першымі двумя дзецьмі; муж яе, за якога яна пасля доўгага змагання з бацькамі вышла, кахаючы, ліберальны кандыдат маскоўскага юніверсітэта, сціплы і разумны, служыў і займаўся статыстыкай, асабліва інародцамі, якіх ён вывучаў, любіў і стараўся выратаваць ад вымірання.

Усе былі не толькі ласкавымі і далікатнымі з Нехлюдавым, але, відавочна, былі ўздрадаваны яму, як новай і щикавай асобе. Генерал, вышаўшы к абеду ў ваенным сурдуце, з белым крыжыкам на шыі, як са старым знаёмым, прывітаўся з Нехлюдавым і зараз-жা запрасіў гасцей да закускі і гарэлкі. На запытанне генерала ў Нехлюдава пратое, што ён рабіў пасля таго, як быў у яго, Нехлюдаў расказаў, што быў на пошце і даведаўся пра памілаванне той асобы, пра якую ён гаварыў раніцою, і цяпер зноў просіць дазволу наведаць турму.

Генерал, відавочна нездаволены tym, што за абедам гавораць пра справы, нахмурыўся і нічога не сказаў.

— Хочаце гарэлкі? — звярнуўся ён па-французску да англічаніна, які падышоў. Англічанін выпіў гарэлкі і расказаў, што наведаў сёня сабор і завод, але жадаў-бы яшчэ бачыць вялікую перасыльную турму.

— Вось і добра,—сказаў генерал, звяртаючыся да Нехлюдава,— можаце разам. Дайце ім пропуск, — сказаў ён ад'ютанту.

— Вы калі хочаце ехаць? — спытаў Нехлюдаў англічаніна.

— Я лічу за лепшае наведваць турмы ўвечары, — сказаў англічанін, — усе дома, і няма падрыхтаванняў, а ўсё ёсць, як ёсць.

— А, ён хоча бачыць ва ўсім харастве? Няхай бачыць. Я пісаў, мяне не слухаюць. Дык няхай даведающа з чужаземнага друку, — сказаў генерал і падышоў да абедзенага стала, калі якога гаспадыня размясціла гасцей.

Нехлюдаў сядзеў паміж гаспадыняй і англічанінам. На-  
супраць яго сядзела дачка генерала і былы дырэктар дэ-  
партамента.

За абедам гутарка ішла ўрыўкамі, то аб Індыі, пра якую расказваў англічанін, то аб Тонкінскай экспедыцыі, якую генерал строга асуджваў, то аб сібірскім усеагульным шаль-  
моўстве і хабарніцтве. Усе гэтая размовы мала цікавілі Нехлюдава.

Але пасля абedu, у гасцінай за кавай, зайшла вельмі ці-  
кавая гаворка з англічанінам і гаспадыняй аб Гладстоне, у  
якім Нехлюдаву здавалася, што ён добра выказаў шмат  
разумнага, заўважанага яго субяседнікамі. І Нехлюдаву,  
пасля добраага абedu, віна, за каваю, на мяккім крэсле, ся-  
род ласкавых і добра выхаваных людзей, рабілася ўсё  
больш і больш прыемна. Калі-ж гаспадыня, па просьбе  
англічаніна, разам з былым дырэктаром дэпартамента селі за  
фартэпіяна і зайгралі добра развучаную імі 5 сімфонію Бет-  
ховена, Нехлюдаў адчуў даўно не перажываны ім душэўны  
настрой поўнага задавальнення сабой, як быццам ён цяпер  
толькі даведаўся, які ён быў добры чалавек.

Раяль быў надзвычайны, і выкананне сімфоніі было доб-  
рае. Прынамсі, так здалося Нехлюдаву, які любіў і ведаў  
гэту сімфонію. Слухаючы надзвычайнае андантэ, ён адчуў  
шчыпанне ў носе ад замілавання з самога сябе і ўсіх сваіх  
добрых якасцей.

Падзякаваўшы гаспадыні за даўно не перажываную ім  
асалоду, Нехлюдаў хацеў ужо развітаца і выходзіць, калі  
гаспадыніна дачка з рашучым выглядам падышла да яго  
і, чырванеючы, сказала:

— Вы пыталіся пра маіх дзеяцей; хочаце бачыць іх?

— Ёй здаецца, што ўсім цікава бачыць яе дзяцей,—сказала маці, усміхаючыся на мілую бестактоўнасць дачкі.—Князю зусім не цікава.

— Наадварот, вельмі цікава,—сказаў Нехлюдаў, расчулены гэтай перапоўненай праз край шчаслівай матчынай любоўю.—Калі ласка, пакажыце.

— Вядзе князя глядзеца сваю малечу,—смеючыся, закрычаў генерал ад картачнага стала, за якім ён сядзеў з шваграм, золатапрамыслоўцам і ад'ютантам.—Адбудзьце, адбудзьце павіннасць.

Маладая жанчына тым часам, відавочна ўсхваляваная тым, што зараз будуць ацэніваць яе дзяцей, ішла хуткімі крокамі перад Нехлюдавым ва ўнутраныя пакоі. У трэцім, высокім, з белымі шпалерамі пакоі, асветленым невялікай лямпай з цёмным абажурам, стаялі побач дэве пасцелькі, і паміж імі ў белай пелярынцы сядзела нянька з сібірскім скуластым, добрадушным тваром. Нянька ўстала і пакланілася. Маці нагнулася ў першую пасцельку, у якой, раскрыўши роцік, ціха спала двухгадовая дзячынка з даўгімі кучаравымі, раскудлачанымі па падушцы валасамі,

— Вось гэта Каця,—сказала маці, папраўляючы з блакітнымі палосамі вязаную коўдру, з-пад якой высоўвалася маленькая белая ступня. — Добрая? Ёй-жа толькі два гады.

— Цудоўна!

— А гэта Васюк, як яго дзед празваў. Зусім іншы тып. Праўда?

— Надзвычайны хлопчык,—сказаў Нехлюдаў, разглядаючы таўстунчыка, які спаў на жываце.

— Няўжо?—сказала маці, многазначна ўсміхаючыся.

Нехлюдаў успомніў ланцу́гі, паголеная голава, біщё, распусту, Крыльцова пры смэрці, Кацюшу з усім яе мінукам. І яму зрабілася зайдзросна і захацелася сабе гэтага ж далікатнага, чыстага, як яму здавалася цяпер, шчасця.

Некалькі разоў пахваліўшы дзяцей і тым хая часткова задаволіўшы маці, якая прагна ўпітвала ў сябе гэтыя пахвалы, ён вышаў за ёю ў гасцінную, дзе англічанін ужо чаекаў яго, каб разам, як яны ўмовіліся, ехаць у турму. Раз-

вітаўшыся са старымі і маладымі гаспадарамі, Нехлюдаў вышаў разам з англічанінам на ганак генеральскага дома.

Надвор'е змянілася. Ішоў клоччамі спорны снег і ўжо засыпаў дарогу і дах, і дрэвы саду, і пад'езд, і верх таратайкі, і спіну каня. У англічаніна быў свой эkipаж, і Нехлюдаў загадаў кучару англічаніна ехаць у турму, сеў адзін у сваю таратайку і з цяжкім пачуццём выканання непрыемнага абавязку паехаў за ім у мяккай таратайцы, якая з цяжкасцю кацілася па снягу.

## XXV

Пануры дом турмы з вартавымі і ліхтаром над варотамі, незважаючи на чистую, белую пялёну, якая пакрывала цяпер усё—і пад'езд, і дах, і сцены, рабіў яшчэ больш, як раніцою, панурае ўражанне сваімі па ўсім фасадзе асветленымі вокнамі.

Самавіты сматрыцель вышаў да варот і, прачытаўши каля ліхтара пропуск, выдадзены Нехлюдаву і англічаніну, недаўменна павёў магутнымі плячыма, але, выконваюочы загад, запрасіў наведвальнікаў ісці за ім. Ён прывёў іх спачатку на двор і потым у дзвёры направа і на сходкі ў кантору. Прапанаваўши ім садзіцу, ён спытаў, чым можа быць ім карысны, і, даведаўшыся пра жаданне Нехлюдава бачыць зараз-жа Маславу, паслаў па яе надзірацеля і падрыхтаваўся адказваць на запытанні, якія англічанін адразу-ж пачаў праз Нехлюдава рабіць яму.

— Наколькі чалавек пабудавана турма?—пытаўся англічанін.—Колькі зняволеных?—Колькі мужчын, колькі жанчын, дзяцей?—Колькі катаржных, сасланых, колькі ідзе добраахвотна са сваякамі, знаёмы?—Колькі хворых?

Нехлюдаў перакладаў слова англічаніна і сматрыцеля, не ўдумваючыся ў іхні сэнс, зусім нечакана для сябе збіятэжаны спатканнем, якое мелася быць. Калі пасярод сказу, які ён перакладаў англічаніну, ён пачуў, як набліжаюцца крокі, і дзвёры канторы адчыніліся, і, як гэта было шмат разоў, увайшоў надзірацель і за ім, павязаная хуст-

кай, у арыштанцкай кофце Кацуша, ён, убачыўши яе, быў уражаны цяжкім пачуццем.

„Я жыць хачу, хачу сям'ю, дзяцей, хачу чалавечага жыцця”,—мільганула ў яго галаве ў той час, як яна хуткім крокамі, не падымночы вачэй, уваходзіла ў пакой.

Ён устаў і ступіў некалькі кроکаў ёй настустрach, і твар яе здаўся яму суроўым і непрыемным. Ён зноў быў такім самым, як тады, калі яна папракала яго. Яна чырванела і блялела, пальцы яе сударгава круцілі краі кофты, і то пазірала на яго, то апускала вочы.

— Вы ведаецце, што вышла памілаванне?—сказаў Нехлюдаў.

— Так, надзірацель гаварыў.

— Так што, як толькі атрымаецца папера, вы можаце выйсці і пасяліцца, дзе хочаце. Мы абдумаем...

Яна паспешна перабіла яго:

— Што мне Габдумваць? Дзе Владзімір Іванавіч будзе, там і я з ім.

Не гледзячы на ўсё сваё хваляванне, яна, падняўши вочы на Нехлюдава, прагаварыла гэта хутка, выразна, як быццам наперад падрыхтаваўши ўсё тое, што яна скажа.

— Вось як!—сказаў Нехлюдаў.

— Што-ж, Дэмітрый Іванавіч, калі ён хоча, каб я з ім жыла,—яна спалохана спынілася і паправілася,—каб я пры ім была. Мне чаго-ж лепш? Я гэта за шчасце павінна лічыць. Што-ж мне?..

„Адно з двух: ці яна пакахала Сімансона і зусім не жадала той ахвяры, якую я ваабражала, што прыношу ёй, ці яна працягвае кахаць мяне і дзеля майго-ж добра адмаўляеца ад мяне і назаўсёды паліць свае караблі, злучаючы свой лёс з Сімансонам”,—падумаў Нехлюдаў, і яму зрабілася сорамна. Ён адчуў, што чырванее.

— Калі вы кахаеце яго...—сказаў ён.

— Што кахаць, не кахаць? Я ўжо гэта пакінула, і Владзімір Іванавіч зусім-жа асаблівы.

— Так, разумеецца,—пачаў Нехлюдаў.—Ён надзвычайны чалавек, і я думаю...

Яна зноў перапыніла яго, нібы баючыся, што ён скажа лішняе, ці што яна не скажа ўсяго.

— Не, вы мяне, Дзмітрый Іванавіч, даруйце, калі я не тое раблю, што вы хочаце,—сказала яна, пазіраючы яму ў очы сваім косым таемным поглядам.—Ды, відаць, ужо так выходзіць. І вам жыць трэба.

Яна сказала яму тое самае, што ён толькі што гаварыў сабе, але цяпер ужо ён гэтага не думаў, а думаў і адчуваў зусім іншае. Яму не толькі было сорамна, але было шкада ўсяго, што ён траціў з ёю.

— Я не чакаў гэтага,—сказаў ён.

— Што-ж вам тут жыць і мучыцца. Даволі вы паму-чліся,—сказала яна і дзіўна ўсміхнулася.

— Я не мучыўся, а мне добра было, я жадаў-бы яшчэ служыць вам, каб мог.

— Нам,—яна сказала: „нам“, і зірнула на Нехлюдава,—нічога не трэба. Вы ўжо і так столькі для мяне зрабілі. Каб не вы...—яна хацела нешта сказаць, і голас яе задрыгэў.

— Вам дык ужо мне не можна дзякаваць,—сказаў Нехлюдаў.

— Што лічыцца? Бог нас паквітае,—прагаварыла яна, і чорныя очы яе заблішчэлі, наліўшыся слязьмі.

— Якая вы добрая жанчына!—сказаў ён.

— Гэта я добрая?—сказала яна праз слёзы і жаласлівая ўсмешка асвяціла яе твар.

— Are you ready?<sup>1</sup>—спытаў тым часам англічанін.

— Directly<sup>2</sup>,—адказаў Нехлюдаў і спытаў у яе пра Крыльцова.

Яна перамагла хваляванне і спакойна расказала, што ведала: Крыльцоў вельмі аслабеў у дарозе, і яго адразу-ж змясцілі ў больніцу. Мар'я Паўлаўна вельмі непакоілася, прасілася ў больніцу ў нянькі, але яе не пускалі.

— Дык мне ісці?—сказала яна, заўважыўши, што англічанін чакае.

— Я не развітваюся; я яшчэ пабачуся з вамі,—сказаў Нехлюдаў.

<sup>1</sup> Вы готовы?

<sup>2</sup> Зараз.

— Даруйце, —сказала яна ледзь чутна. Вочы іх сустрэліся, і ў дзіўным косым поглядзе і жаласлівай усмешцы, з якой яна сказала гэта не „бывайце“ а „даруйце“, Нехлюдаў зразумеў, што з двух меркаванняў аб прычыне яе разэння верным было другое: яна кахала яго і думала, што, звязаўшы сябе з ім, яна папсуе яго жыццё, а, ідуучы з Сімансонам, вызваляла яго і цяпер радавалася таму, што выканала тое, што хацела, і разам з тым ёй было балюча расставацца з ім.

Яна паціснула яму руку, хутка павярнулася і вышла.

Нехлюдаў азірнуўся на англічаніна, гатовы ісці з ім, але англічанін нешта запісваў у сваю запісную кніжку. Нехлюдаў, не адрываючы яго, сеў на драўляную канапу, якая стаяла каля сцяны, і раптам адчуў страшную стому. Ён стаміўся не ад бяссоннай начы, не ад падарожжа, не ад хвалявання, а ён адчуваў, што страшна стаміўся ад усяго жыцця. Ён прыхіліўся да спінкі канапы, на якой сядзеў, заплюшчыў вочы і ў момант заснуў цяжкім, мёртвым сном.

— Што-ж, жадаецце цяпер прайсці па камерах? —спытаў сматрыцель.

Нехлюдаў прачнуўся і здзівіўся таму, дзе ён. Англічанін скончыў свае занатоўкі і жадаў агледзець камеры. Нехлюдаў, стомлены і безудзельны, пайшоў за ім.

## XXVI

Прайшоўшы сенцы і да моташнасці смярдзючы калідор, у якім яны, на сваё здзіўленне, заспелі двух арыштантаў, якія мачыліся проста на падлогу, сматрыцель, англічанін і Нехлюдаў разам з надзірацелямі ўвайшлі ў першую камеру катаржных. У камеры, з нарамі ў сярэдзіне, усе арыштанты ужо ляжалі. Іх было чалавек 70. Яны ляжалі галава з галавой і бок з бокам. Пры ўваходзе наведвальнікаў усе, бразгаючы ланцугамі, ускочылі і сталі каля нар, ззяючы сваімі свежа-паголенымі поўгаловамі. Асталіся ляжаць двое. Адзін быў малады чалавек, чырвоны, відавочна ў гарачцы, другі — стары, які няспынна войкаў.

Англічанін спытаў, ці даўно захварэў малады арыштант. Сматрыцель сказаў, што з рання, а стары ўжо даўно хварэў жыватом, але змясціць яго не было куды, бо лазарэт даўно перапоўнены. Англічанін нездаволена паківаў галавой і сказаў, што ён жадаў-бы сказаць гэтым людзям некалькі слоў, і папрасіў Нехлюдава перакласці тое, што будзе гаварыць. Выявілася, што англічанін, апрача адной мэты свайго падарожжа—апісання ссылкі і месцаў зняволення ў Сібіры, меў яшчэ другую мэту — працаведванне ратунку вераю і збавеннем.

— Скажыце ім, што Хрыстос шкадаваў іх і любіў,—сказаў ён,— і памёр за іх. Калі яны будуць верыць у гэта, яны выратуюцца.—Пакуль ён гаварыў, усе арыштанты моўчкі стаялі перад ім, выцягнуўшы руکі па швах.—У гэтай кнізе, скажыце ім,—скончыў ён,—усё гэта сказана. Ёсьць пісьменныя?

Выявілася, што пісьменных было больш за 20 чалавек. Англічанін выняў з ручнога мяшка некалькі пераплеценых Новых заветаў і мускулістыя рукі з моўчымі чорнымі пазногцімі з-за пасконных рукавоў пацягнуліся да яго, адпіхваючы адзін аднаго. Ён раздаў у гэтай камеры два евангеллі і пайшоў у наступную.

У наступнай камеры было тое самае. Такая-ж была духата, смурод; таксама ўперадзе, між вокнамі, вісеў абраз, а налева ад дзвярэй стаяла параша, і так-жа ўсе цесна ляжалі бок з бокам, і так-жа ўсе ўскочылі і выцягнуліся, і таксама не ўстала трох чалавекі. Два падняліся і сели, а адзін працягваў ляжаць і нават не паглядзеў на тых, што ўвайшлі; гэта былі хворыя. Англічанін таксама сказаў тую-ж прамову і так-ж даў два евангеллі.

У трэцій камеры пачуліся крыкі і мітусяніна. Сматрыцель застукаў і закрычаў: „ціха!“ Калі дзвёры адчынілі, зноў усе выцягнуліся каля нар, апрача некалькіх хворых і дваіх, якія біліся са скрыўленымі злосцю тварамі, учапіўшыся адзін у аднаго, адзін за валасы, другі за бараду. Яны, толькі тады пусцілі адзін аднаго, калі надзірацель падбег да іх. У аднаго быў да крыві разбіты нос і цяклі соплі, сліна і кроў, якія ён абціраў рукавом кафтана; другі выбіраў выдраныя з барады валасы.

— Стараста! — строга крыкнуў сматрыцель.

Выступіў прыгожы, моцны чалавек.

— Ніяк не магчыма суніць, ваша высокаблагароддзе,—  
сказаў стараста, весела ўсміхаючыся вачымы.

— Вось я суніму,—сказаў, хмурачыся, сматрыцель.

— What did they fight for?<sup>1</sup> — спытаў англічанін.

Нехлюдаў спытаў у старасты, з-за чаго была бойка.

— За падвёртку, укляпаўся ў чужыя,—сказаў стараста,  
працягваючы ўсміхацца.—Гэты штурхануў, той назад даў.

Нехлюдаў сказаў англічаніну.

— Я-б жадаў сказаць ім некалькі слоў,—сказаў англічанін, звяртаючыся да сматрыцеля.

Нехлюдаў пераклаў. Сматрыцель сказаў: „Можаце“. Тады англічанін выняў сваё евангелле ў скуронай аправе.

— Калі ласка, перакладзіце гэта,—сказаў ён Нехлюдаву.—Вы пасварыліся і пабіліся, а хрыстос, які памёр за нас, даў нам іншы спосаб развязваць нашы спрэчкі. Спытайце ў іх, ці ведаюць яны, як па хрыстовым законе трэба зрабіць з чалавекам, які крыўдзіць нас?

Нехлюдаў пераклаў слова і запытанне англічаніна.

— Начальнству паскардзіцца, яно разбярэцца? — з запытаннем сказаў адзін, косячыся на самавітага сматрыцеля.

— Даць яму ў косці, вось ён і не будзе крыўдзіць,—  
сказаў другі.

Недзе нехта кпліва хіхікнуў. Нехлюдаў пераклаў англічаніну іхнія адказы.

— Скажыце ім, што па хрыстовым законе трэба зрабіць проста адваротнае: калі цябе ўдарылі па адной шчаце, падстаў другую,—сказаў англічанін, жэстам, як быццам падстаўляючы сваю шчаку. Нехлюдаў пераклаў.

— Ён сам-бы паспрабаваў,—сказаў нейчы голас.

— А як ён па другой залепіць, якую-ж яшчэ падстаўляць? — сказаў лежачы адзін з хворых.

— Гэтак ён цябе ўсяго змачаліць.

— А ну, паспрабуй,—сказаў нехта ззаду і весела за-  
сміяўся.

<sup>1</sup> Завошта яны біліся?

Агульны нястрыманы рогат ахапіў усю камеру; нават пабіты зярагатаў праз сваю кроў і соплі. Смяяліся і хворыя.

Англічанін не збянятэжыўся і прасіў перадаць ім, што тое, што здаецца немагчымым, робіцца магчымым і лёгкім для тых, хто веруе.

— А спытайце, ці п'юць яны?

— Так точна,—пачуўся адзін голас, а разам з ім зноў фырканне і рогат.

У гэтай камеры хворых было чацвёра. На пытанне англічаніна, чаму хворых не злучаюць у адну камеру, сматрыцель адказаў, што яны самі не жадаюць. Хворыя-ж гэтыя не заразныя, і фельчар назірае за імі і аказвае дапамогу.

— Другі тыдзень носа не сунуў,—сказаў голас.

Сматрыцель не адказаў і павёў у наступную камеру. Зноў адамкнулі дзвёры, зноў усе ўсталі і заціхлі, і зноў англічанін раздаваў евангеллі; тое самае было і ў пятай і ў шостай, направа і налева, і на абодва бакі.

Ад катаржных перайшлі да перасыльных, ад перасыльных да „общественников“ і да тых, хто ішоў сваёй ахвотаю за сваякамі ці блізкімі. Усюды было тое самае: усюды тыя самыя халодныя, галодныя, бяздзейныя, заражоныя хваробай, зганьбаваныя, замкнутыя людзі паказваліся, як дзікія зверы.

Англічанін, раздаўши прызначаны лік евангелляў, ужо больш не раздаваў і нават не гаварыў прамоў. Цяжкае відовішча і, галоўнае, задушлівае паветра, відавочна, прыгнялі і яго энергію, і ён ішоў па камерах, толькі прымаўляючи „all right“<sup>1</sup> на данясенні сматрыцеля, якія былі арыштанты ў кожнай камеры. Нехлюдаў ішоў, як у сне, не маючи сілы адмовіцца і пайсці, адчуваючи ўсё тую самую стомленасць і безнадзеянасць.

## XXVII

У адной з камер ссыльных Нехлюдаў, на дзіве сабе, убачыў таго самага дзіўнага старога, якога ён раніцою бачыў на пароме. Стары гэты, ускудлачаны і ўвесь у маршчынах,

<sup>1</sup> Добра.

у адной бруднай, попелавага колеру, падранай на плячы кашулі, такіх самых портках, босы, сядзеў на падлозе каля нар і строга-запытальна глядзеў на тых, што ўвайшлі. Схудалае цела яго, якое віднелася праз дзіры бруднай кашулі, было ўбогім і слабым, але твар яго быў яшчэ больш удумлівым і сур'ёзна ажыўленым, чым на пароме. Усе арыштанты, як і ў іншых камерах, ускочылі і выцягнуліся пры ўваходзе начальства; стары-ж сядзеў. Вочы яго блішчэлі, і бровы гнеўна хмурыліся.

— Устацы!—крыкнуў на яго сматрыцель.

Стары не зварухнуўся і толькі пагардліва ўсміхнуўся.

— Перад табою твае слугі стаяць, а я не твой слуга. На табе пячатка...—праказаў стары, паказваючы сматрыцелю на яго лоб.

— Што-о-о?—з пагрозай сказаў сматрыцель, насоўваючыся на яго.

— Я ведаю гэтага чалавека,—паспяшаўся сказаць Нехлюдаў сматрыцелю.—Завошта яго ўзялі?

— Паліцыя прыслала за бяспашпартнасць. Мы просім не прысылаць, а яны ўсё шлюць,—сказаў сматрыцель, сярдзіта косячыся на старога.

— А ты, відаць, таксама анціхрыстava войска?—звярнуўся стары да Нехлюдава.

— Не, я наведвальнік,—сказаў Нехлюдаў.

— Што-ж, прышлі падзівіцца, як анціхрыст людзей мучыць. На от, глядзі. Забраў людзей, замкнуў у клетку войска цэлае. Людзі павінны ў поце твару свайго хлеб есці, а ён іх замкнуў, як свіней, корміць без работы, каб яны азвярэлі.

— Што-ж ён гаворыць?—спытаў англічанін.

Нехлюдаў сказаў, што стары асуджае сматрыцеля за тое, што ён трymае ў няволі людзей.

— Як-ж, спытайцеся, на яго думку, трэба рабіць з тымі, якія парушаюць закон?—сказаў англічанін.

Нехлюдаў пераклаў запытанне.

Стары дзіўна засміяўся, выскаліўшы густыя зубы.

— Закон!—паўтарыў ён пагардліва.—Ён перш абрабаваў усіх, ўсё багацце ў людзей адабраў, пад сябе падабраў,

усіх пабіў, якія супроць яго ішлі, а потым закон напісаў, каб не рабавалі ды не забівалі. Ён-бы раней гэты закон напісаў.

Нехлюдаў пераклаў. Англічанін усміхнуўся.

— Ну, усё-такі як-жа рабіць цяпер са зладзеямі і забойцамі, спытайце ў яго.

Нехлюдаў зноў пераклаў запытанне. Стары строга нахмурыўся.

— Скажы яму, каб ён з сябе анціхрыставу пячатку зняў, тады і не будзе ў яго ні зладзеяў, ні забойцаў. Так і скажы яму.

— He is crazy<sup>1</sup>, — сказаў англічанін, калі Нехлюдаў пераклаў яму слова старога, і, павёўшы плячыма, вышаў з камеры.

— Ты рабі сваё, а іх пакінь. Кожны сам сабе. Бог ведае, каго караць, каму дараваць, а не мы ведаем,—прагаварыў стары.—Будзь сам сабе начальнікам, тады і начальнікаў не трэба. Ідзі, ідзі,—дадаў ён, сярдзіта хмурачыся і бліскаючы вачыма на Нехлюдава, які было прыпыніўся ў камеры.—Нагледзеўся, як анціхрыставы слугі людзьмі вoshай кормяць. Ідзі, ідзі!

Калі Нехлюдаў вышаў у калідор, англічанін са сматрыцелем стаяў каля адчыненых дзвярэй пустой камеры і пытаваўся пра прызначэнне гэтай камеры. Сматрыцель растлумачыў, што гэта была трупярня.

— О,—сказаў англічанін, калі Нехлюдаў пераклаў яму, і пажадаў увайсці.

Трупярня была звычайная невялікая камера. На сцяне гарэла лямпачка і слаба асвятляла ў адным куце наваленыя мяшкі, дровы і на нарах направа—чатыры мёртвия целы. Першы труп у пасконнай кашулі і портках быў вялікага росту чалавек, з маленькой вострай бародкай і з паголенай плавічай галавы. Цела ўжо адубела; шызыя руکі, відавочна, былі складзены на грудзях, але разышліся; босья ногі таксама разышліся і тырчэлі ступнямі ў розныя бакі. Побач з ім ляжала ў белай спадніцы і кофце, босая і проставалася з

<sup>1</sup> Ён вар'ят.

рэдкай, кароткай касічкай старая жанчына, са зморшчаным, маленьком, жоўтым тварам і вострым носікам. За старой быў яшчэ труп мужчыны ў нечым ліловым. Колер гэты нешта нагадаў Нехлюдаву.

Ён падышоў бліжэй і пачаў глядзець на яго.

Маленькая, вострая, тырчком угору бародка, моцны прыгожы нос, белы, высокі лоб, рэдкія кучараўыя валасы. Ён пазнаваў знаёмыя рысы і не даваў веры сваім вачам. Учора ён бачыў гэты твар узбуджана-ўзлаваным, пакутлівым. Цяпер ён быў спакойным, непарушным і прыгожым.

Так, гэта быў Крыльцоў, ці прынамсі той след, як пакінула яго матэрыяльнае існаванне.

„Навошта ён пакутваў? Навошта ён жыў? Ці зразумеў ён гэта цяпер?“ думаў Нехлюдаў, і яму здавалася, што адказу гэтага няма, што нічога няма, апрача смерці, і яму зрабілася дрэнна.

Не развітаўшыся з англічанінам, Нехлюдаў папрасіў надзірацеля правесці яго на двор і, адчуваючы патрэбу астатаца аднаму, каб абдумаць усё тое, што ён перажыў за сёнешні вечар, ён паехаў у гасцініцу.

### XXVIII

Не кладучыся спаць, Нехлюдаў доўга хадзіў узад і ўперад па нумары гасцініцы. Справа яго з Кацюшай была скончана. Ён быў не патрэбен ёй, і яму гэта было і сумна і сорамна. Але не гэта цяпер мучыла яго. Другая яго справа не толькі не была скончана, але мацней, як калі, мучыла яго і вымагала ад яго дзейнасці.

Усё тое страшнае зло, якое ён бачыў і пра якое даведаўся за гэты час і асабліва сёння, у гэтай жудаснай турме, усё гэта зло, што загубіла і мілага Крыльцова, панавала, царавала, і не відаць было ніякай магчымасці не толькі перамагчы яго, але нават зразумець, як перамагчы яго.

Перад ім паўсталі гэтыя замкнутыя ў заразлівым паветры сотні і тысячи зганьбаваных людзей, якія замыкаліся роўнадушнымі генераламі, пракурорамі, сматрыцелямі, ус-

помніўся дзіўны, вольны дзед, што вінаваціў начальства, і якога лічылі вар'ятам, і сярод трупаў прыгожы, мёртвы, ваксовы твар у азлабленні памёршага Крыльцова. І даўнейшае пытанне пра тое, ці ён, Нехлюдаў, вар'ят, ці вар'яты людзі, якія лічаць сябе разумнымі і робяць усё гэта,— з новаю сілаю паўстала перад ім і патрабавала адказу.

Стаміўшыся хадзіць і думаць, ён сеў на канапу перад лямпаю і машынальна разгарнуў дадзенае яму на памяць англічанінам евангелле, якое ён, вымаючы тое, што было ў кішэнях, кінуў на стол. „Гавораць там вырашэнне ўсяго“,— падумаў ён і, разгарнуўшы евангелле, пачаў чытаць там, дзе разгарнулася. Мацфея гл. XVIII.

1. У той час вучні прыступілі да Ісуса і сказалі: *хто большы ў царстве нябесным?*—чытаў ён.

2. Ісус, прызываўшы дзіця, паставіў яго пасярод іх.

3. І сказаў: *ісцінна кажу вам, калі не ўверуеце і не будзеце, як дзеци, не ўвойдзеце ў царства нябеснае.*

4. *І так, хто змаліцца, як гэта дзіця, той і больш ў царстве нябесным.*

„Але, але, гэта так“,—падумаў ён, успамінаючы, як ён адчуў заспакаенне і радасць жыцця толькі ў той меры, у якой змаляў сябе.

5. *І хто возьме адно такое дзіця ў імя мае, той мяне бярэ.*

6. А *хто спакусіць аднаго з малых гэтых, якія веруюць у мяне, таму лепей было-б, каб павесілі яму жоран на шыю і затапілі яго ў глыбіні морскай.*

„Да чаго тут: *хто возьме і куды возьме?* І што значыць: *у імя мае?*—спытаў ён сябе, адчуваючы, што слова гэтых нічога не гавораць яму.—„І навошта жоран на шыю і глыбіня морская? Не, гэта нешта не тое: недакладна, цмяна“,— падумаў ён, успамінаючы, як ён некалькі разоў у сваім жыцці браўся чытаць евангелле, і як заўсёды цмянась гэткіх мясцін адштурхоўвала яго. Ён прачытаў яшчэ 7, 8 9 і 10 сціхі аб спакусах, аб tym, што яны павінны прысці ў свет, аб пакаранні праз геенну вогненую, у якую ўкінуты будуть людзі, і аб нейкіх ангелах дзяцей, якія бачаць ablічча айца нябеснага. „Як шкада, што гэта так няскладна,—падумаў ён,—а адчуваеца, што тут штосьці добрае“.

11. Бо сын чалавечы прышоў спагнаць і выратаваць тое, што загінула,—чытаў ён далей.

12. Як вам здаецца? Каб у каго было сто авечак, і адна з іх заблудзілася; дык ці не пакіне ён дзевяноста дзевяць у горах і ці не пойдзе шукаць тую, што заблудзілася?

13. І калі здарыцца, што знайдзе яе, дык ісцінна кажу вам, ён радуецца за яе больш, як з дзевяноста дзевяці, што не заблудзіліся.

14. Так, няма волі айца вашага нябеснага, каб загінуў адзін з малых гэтых.

„Так, не было волі айца, каб яны загінулі, а вось яны гінуць сотнямі, тысячамі. І няма спосабу выратаваць іх,—падумаў ён.

21. Тады Пётр прыступіў да яго і сказаў,—чытаў ён далей:—Госпадзі! Колькі разоў дараваць брату майму, які саграшае супроць мяне? Ці да сямі разоў?

22. Ісус гаворыць яму: не кажу табе: да сямі, але да седміжды сямідзесяці разоў.

23. Таму царства нябеснае падобна да цара, які захацеў палічыцца з нявольнікамі сваімі.

24. Калі пачаў ён лічыцца, прыведзены быў да яго нехта, які павінен быў яму дзесяць тысяч талантаў.

25. А як ён не меў чым заплаціць, дык цар яго загадаў прадаць яго, і жонку яго, і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць.

26. Тады нявольнік той паў і, кланяючыся яму, казаў: цар! пацярпі на мне, і ўсё табе заплачу.

27. Цар, злітаваўшыся над нявольнікам тым, адпусціў яго і доўг дараваў яму.

28. Нявольнік-эса той, вышаўшы, знайшоў аднаго з таварышоў сваіх, які павінен быў яму сто дынарыяў і, скапіўшы яго, душыў, кажучы: аддай мне, што вінен.

29. Тады таварыш яго паў да ног яго, маліў яго і казаў: пацярпі на мне, і ўсё аддам табе.

30. Але той не захацеў, а пайшоў і пасадзіў яго ў цямніцу, пакуль не аддасць доўг.

31. Таварышы яго, бачыўшы, што адбылося, вельмі замуціліся і, прышоўшы, расказали цару свайму ўсё, як было.

32. Тады цар яго выклікае яго і кажа: злы нявольнік! увесь доўг твой я дараваў табе, таму што ты ўпрасіў мяне.

33. Ці не належала і табе памілаваць таварыша твайго, як я памілаваў цябе?

— Ды няўжо толькі гэта?—раптам голасна ўскрыкнуў Нехлюдаў, прачытаўши гэтыя слова. І ўнутраны голас усёй істоты яго гаварыў: „Так, толькі гэта“.

І з Нехлюдавым здарылася тое, што часта здараецца з людзьмі, якія жывуць духоўным жыццём. Здарылася тое, што думка, якая здавалася яму спачатку дзівацтвам, парадоксам, нават жартам, усё часцей і часцей знаходзячы сабе сцвярджэнне ў жыцці, раптам паўстала перад ім, як самая простая, бяспрэчная ісціна. Так зразумеў ён цяпер думку пра тое, што адзіны і бяспрэчны спосаб, каб выратавацца ад таго жудаснага зла, ад якога пакутуюць людзі, быў толькі ў тым, каб людзі прызнавалі сябе заўсёды вінаватымі перад богам і таму няздольнымі ні караць, ні папраўляць іншых людзей. Яму зрабілася зразумела цяпер, што ўсё тое страшэннае зло, якога ён быў сведкам у турмах і астрогах, і спакойная самаўпэўненасць тых, якія рабілі гэтае зло, сталася толькі таму, што людзі хацелі рабіць немагчымую справу: будучы злымі, папраўляць зло. Людзі з заганамі хацелі папраўляць людзей з заганамі і думалі дасягнуць гэтага механічным шляхам. Але з усяго гэтага вынікла толькі тое, што людзі, якія жывуць у нястачы і любяць выгоду, зрабіўши сабе прафесію з гэтага ўяўнага пакарання і папраўлення людзей, самі разбесціліся да апошняй ступені і бесперапынна разбэшчваюць і тых, якіх мучаць. Цяпер яму зрабілася зразумелым, адкуль ідзе ўся тая жудасць, якую ён бачыў, і што трэба рабіць для таго, каб знішчыць яе. Адказ, якога ён не мог знайсці, быў той самы, які хрыстос даў Пятру: ён быў у тым, каб дараваць заўсёды, усім, бясконцы лік разоў дараваць, бо няма такіх людзей, якія-б самі не былі вінаватымі і таму маглі-б караць ці папраўляць.

„Ды не можа быць, каб гэта было так проста“,—гаварыў сабе Нехлюдаў, а тым часам бяспрэчна бачыў, што, як ні дзіўным гэта здалося яму спачатку, прызвыченаму да

адваротнага,—што гэта было бяспрэчнае і не толькі тэарэтычнае, але і самае практычнае вырашэнне пытання.

Заўсёдашняе запытанне аб тым, што рабіць са злаздзеямі,—няўжо так і пакінуць іх непакаранымі?—ужо не збівала яго цяпер. Запытанне гэта мела-б значэнне, каб было даведзена, што пакаранне змяншае злачынствы, папраўляе злачынцаў; але калі даведзена зусім адваротнае, і відавочна, што не ў сіле адных людзей папраўляць другіх, дык адзінае разумнае, што вы можаце зрабіць, гэта тое, каб пакінуць рабіць тое, што не толькі не карысна, але шкодна і, апрача таго, амаральна і жорстка. „Вы некалькі стагоддзяў караеце людзей, якіх прызнаеце за злачынцаў. Што-ж, зніклі яны? Не зніклі; а колькасць іх толькі павялічылася, і тымі злачынцамі, якія разбэшчваюцца пакараннямі, і яшчэ тымі злачынцамі-суддзямі, пракурорамі, следчымі, турэмнікамі, якія сядзяць і караюць людзей“. Нехлюдаў зразумеў цяпер, што грамадства і парадак існуюць наогул не таму, што ёсьць гэтыя ўзаконенія злачынцы, якія судзяць і караюць іншых людзей, а таму, што, не гледзячы на такое разбэшчванне, людзі ўсё-ж шкадуюць і любяць адзін аднаго.

Спадзяючыся знайсці сцвярджэнне гэтай думкі ў тым самым евангеллі, Нехлюдаў з пачатку пачаў чытаць яго. Прачытаўшы нагорнае казанне, якое заўсёды расчульвала яго, ён сёння ў першы раз убачыў у гэтым казанні не адцягненныя, прыгожыя думкі, што большай часткай ставяць надмерныя і невыканальныя запатрабаванні, а простыя, яскравыя і практычна-выканальныя запаведзі, якія, у выпадку выканання іх (што было зусім магчыма), устанаўлялі зусім новы лад чалавечага грамадства, пры якім не толькі сам сабой знішчаўся ўвесь той гвалт, які так абураў Нехлюдава, але дасягалася вышэйшае, даступнае чалавецтву дабро—царства божае на зямлі.

Запаведзяў гэтых было пяць.

Першая запаведзь (Мф. V, 21—26) была ў тым, што чалавек не толькі не павінен забіваць, але не павінен гневацца на брата, не павінен нікога лічыць нікчэмным, „рака“, а калі пасварыцца з кім-небудзь, павінен мірыцца, перш чым прыносіць дар богу, г. зн. маліцца.

*Другая запаведзь* (Мф. V, 27—32) была ў тым, што чалавек не толькі не павінен блуднічаць, але павінен унікаць асалоды хараством жанчыны, павінен, раз зышоўшыся з адной жанчынай, ніколі не здраджваць ёй.

*Трэцяя запаведзь* (Мф. V, 33—37) была ў тым, што чалавек не павінен абяцаць чаго-небудзь з прысягай.

*Чацвертая запаведзь* (Мф. V, 38—42) была ў тым, што чалавек не толькі не павінен помсціць вока за вока, але павінен падстаўляць другую шчаку, калі ўдараць па адной, павінен дараваць крыўду і з пакораю несці іх і нікому не адмаўляць у тым, чаго хочуць ад яго людзі.

*Пятая запаведзь* (Мф. V, 43—48) была ў тым, што чалавек не толькі не павінен ненавідзець ворагаў, не ваяваць з імі, але павінен любіць іх, дапамагаць, служыць ім.

Нехлюдаў утаропіўся на свято лямпы і застыў. Успомніўшы ўсю брыдкасць нашага жыцця, ён яскрава ўявіў сабе, чым магло быць-бы гэтае жыццё, каб людзі выхоўваліся на гэтых правілах, і даўно неадчуванае захапленне ахапіла яго душу. Як быццам ён пасля доўгага тамлення і пакуты знайшоў раптам заспакаенне і свабоду.

Ён не спаў усю ноч і, як гэта здаралася са шмат і шмат кім, хто чытае евангелле ўпершыню, чытаючы, разумеў ва ўсім іх значэнні слова, шмат разоў чытаныя і незаўажаныя. Як губка ваду, ён упітваў у сябе тое патрэбнае, значнае і радаснае, што адкрывалася яму ў гэтай кнізе. І ўсё, што ён чытаў, здавалася яму знаёмым, здавалася, сцвярджала, даводзіла да свядомасці, тое, што ён ведаў ужо даўно, раней, але не ўсведамляў цалкам і не верыў. Цяпер-же ён ўсведамляў і верыў.

Але мала таго, што ён ўсведамляў і верыў, што, выконваючы гэтыя запаведзі, людзі дасягнуць найвышэйшага даступнага ім добра, ён ўсведамляў і верыў цяпер, што кожнаму чалавеку больш німа чаго рабіць, як выконваць гэтыя запаведзі, што ў гэтым адзіны разумны сэнс чалавечага жыцця, што кожнае адступленне ад гэтага ёсць памылка, якая зараз-же цягне за сабою пакаранне. Гэта вынікала з усяго вучэння і з асаблівою яскравасцю і сілаю было выяўлена ў байцы пра вінаградараў. Вінаградары ўявілі,

што сад, у які яны былі пасланы, каб працаўца на гаспадара, быў іхняю ўласнасцю; што ўсё, што было ў садзе, зроблена для іх, і што іхняя справа толькі ў тым, каб цешыцца ў гэтым садзе сваім жыццём, забыўши пра гаспадара і забіаочы тых, якія нагадвалі ім аб гаспадары і аб іх абавязках да яго.

„Тое самае робім мы,—думаў Нехлюдаў,—жывучы ў недарэчнай упэўненасці, што мы самі гаспадары свайго жыцця, што яно дадзена нам для нашай асалоды. А гэта-ж, відавочна, недарэчна. Бо калі мы пасланы сюды, дык-жа чыёй-небудзь воляю і для чаго-небудзь, а мы парашылі, што жывем толькі для сваёй радасці, і зразумела, што нам кепска, як будзе кепска парабку, які не выконвае волі гаспадара. Воля-ж гаспадара выказана ў гэтых запаведзях. Толькі-б выконвалі людзі гэтыя запаведзі, і на зямлі ўстановіцца царства божае, і людзі атрымаюць найвялікшае дабро, якое даступна для іх.

*Шукайце царства божага і праўды яго, а астатніяе прыкладзеца вам.* А мы шукаем астатніга і, відавочна, не знаходзім яго.

Дык вось яна, справа моіго жыцця. Толькі скончылася адна, пачалася другая“.

З гэтай начы пачалося для Нехлюдава зусім новае жыццё, не столькі таму, што ён увайшоў у новыя ўмовы жыцця, а таму, што ўсё, што здаралася з ім з гэтага часу, набывала для яго зусім іншае, як раней, значэнне. Чым скончыцца гэты новы перыяд яго жыцця, пакажа будучае.

16 снежня 1899 года.


КАНЕЦ

Рэдактар *Мікульскі*  
Тэхрэдактар *I. Белкін*

Здана ў друкарню 27/VI—36 г.  
Аб'ём 30<sup>1/4</sup> друк. арк. Папера 62×94<sup>1/16</sup>. Знакаў у друкаван. арк. 35.800.  
Тыраж 8.185 экз. Цана 7 р. 50 к. Зак. № 2637. Уп. Галоўлітбела №Б 1257.

Карэктар *Г. Нейфах*  
Адк. кар. друк. *Л. Кучынскага*

„Палесдрук”, Гомель, Совецкая, 1.



ПАМЫЛКІ ДРУКУ

Стар.	Радок	Надрукавана	Трэба чытаць
43	14 знизу	і паехала.	Я і паехала
44	6 .	Ёе	Ён
49	16 .	кал-	калі
146	9 .	паратварэнне	ператварэнне
154	19 зверху	аглушаны	аглушальны
197	10 .	ціканаўсцю	цикаўнасцю
411	12 .	збліжэнне	збліжэнне
418	13 .	прыштанты,	арыштанты

891.71-3=91.72

T 163